


НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ МАКСІМА ТАНКА



**БЕЛАРУСКА-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ
СЛОЎНІК**

**BELARUSCA-AZƏRBAYCANCA
LÜĞƏT**



Мінск
«Беларуская навука»
2015

УДК 811.161.3'374=512.162

ББК 81.2 Азе-4

Б43

У к л а д а л ь н і к і:

В. Д. Старычонак, А. А. Гіруцкі, І. П. Кудраватых,
А. В. Чуханава, А. П. Жыганава

Н а в у к о в ы я р э д а к т а р ы:

доктар філалагічных навук, прафесар В. Д. Старычонак,
доктар філалагічных навук, прафесар Т. Г. Шукурбейлі

Р э ц е н з е н т ы:

доктар філалагічных навук І. З. Гасымаў,
кандыдат філалагічных навук М. Н. Крыўко

Беларуска-азербайджанскі слоўнік / укл.: В. Д. Старычонак [і інш.] ;
Б43 навук. рэд.: В. Д. Старычонак, Т. Г. Шукурбейлі. – Мінск : Беларуская на-
вука, 2015. – 287 с.

ISBN 978-985-08-1857-7.

Разлічаны на мовазнаўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў, перакладчыкаў, журналістаў,
пісьменнікаў, рэдактараў і ўсіх, хто цікавіцца мовай і культурай беларускага і азербай-
джанскага народаў.

УДК 811.161.3'374=512.162

ББК 81.2 Азе-4

ISBN 978-985-08-1857-7

© Афармленне. РУП «Выдавецкі
дом «Беларуская навука», 2015

ПРАДМОВА

Сёння слоўнікава-даведачная літаратура, якая справядліва лічыцца пастаянным спадарожнікам кожнага чалавека і выступае дапаможным сродкам у працэсе класіфікацыі і сістэматызацыі навакольнай рэчаіснасці, значна пашырылася і ўскладнілася. Колькасць слоўнікаў розных тыпаў і жанраў, гласарыяў, энцыклапедый і іншых даведачных выданняў імкліва павялічваецца, што абумоўлена як экстралінгвістычнымі, так і інтралінгвістычнымі фактарамі.

Беларуска-азербайджанскі вучэбны слоўнік адносіцца да ліку двухмоўных слоўнікаў новага тыпу, у якім не толькі прыводзіцца пераклад з адной мовы на другую, але і змяшчаюцца звесткі аб лексічным складзе мовы, сістэме яе граматычных форм, спецыфіцы функцыянавання той ці іншай лексічнай адзінкі ў маўленні і інш. Па сутнасці, слоўнік дапаможа яго карыстальнікам праз сістэму моўных кодаў і паняццяў далучыцца да іншай культуры, убачыць свет вачыма носьбітаў іншай мовы, выявіць спецыфіку адлюстравання ў мове чалавека і акаляючага асяроддзя. У адрозненне ад большасці існуючых двухмоўных слоўнікаў, якія, як правіла, абмяжоўваюцца толькі перакладам зыходных слоўнікавых адзінак з адной мовы на другую, у беларуска-азербайджанскім слоўніку адлюстроўваюцца словаформы лексічных адзінак (перш за ўсё скланавыя формы імён і асабовыя формы дзеясловаў), прыводзяцца кантэксты ўжывання слова і інш. Слоўнік падрыхтаваны з улікам новых «Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі».

Слоўнікавыя артыкулы распрацавалі: В. Д. Старычонак (літары *А–Г, О–Я*); А. А. Гіруцкі (літары *Д–Ж*); І. П. Кудраватых (літары *Л–Н*); А. В. Чуханава (літары *З–К*); А. П. Жыганава (літара *Р*). Рэдагаванне слоўніка ажыццяўлялі В. Д. Старычонак і Т. Г. Шукурбейлі.

Работа выканана пры падтрымцы Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў і Фонда развіцця навукі пры Прэзідэнце Азербайджанскай Рэспублікі.

СТРУКТУРА І ЗМЕСТ СЛОЎНІКА

Слоўнік уключае каля 10 тысяч найбольш ужывальных слоў і ўстойлівых выразаў сучаснай беларускай і азербайджанскай моў, якія выражаюць актуальныя для беларускай і азербайджанскай рэчаіснасці паняцці. Колькасць такіх слоў лічыцца дастатковай для разумення розных тэкстаў сярэдняй цяжкасці, чытання мастацкай літаратуры, паўсядзённых зносін і перакладу. Галоўны крытэрыі адбору слоў – іх ужывальнасць у паўсядзённым жыцці, якая вызначалася па дадзеных частотных слоўнікаў і лексічных мінімумаў беларускай і азербайджанскай моў. Слоўнік разлічаны на актыўнае засваенне ўключаных у яго лексічных і фразеалагічных адзінак, развіццё вуснага і пісьмовага маўлення. Ён можа служыць у якасці даведачнай крыніцы для правільнага напісання слоў, вызначэння іх націску і семантычнага аб'ёму.

«Беларуска-азербайджанскі слоўнік» падрыхтаваны з улікам моўных змен, якія адбыліся ў сучасным грамадстве і ў пэўнай ступені закранулі лексічны склад мовы, пашырылі яго колькасны састаў за кошт абазначэння новых рэалій. Па гэтай прычыне ў рэестр слоўніка ўключаны новыя словы (звычайна гэта запазычанні), якія пачалі актыўна ўжывацца ў канцы XX – пачатку XXI ст. (*аўтсайдар, аэробіка, барбекю, бартар, баявік, блогер, дэмпінг, дэфляцыя, клірынг, тэндэр*).

Слоўнікавыя артыкулы ўключаюць інфармацыю аб правапісе, націску, часцінамоўнай прыналежнасці слова, яго граматычных формах, а таксама значэнні і функцыянаванні ў складзе свабодных і ўстойлівых выразаў. Як правіла, слоўнікавы артыкул мае наступную структуру: а) рэестравае слова; б) граматычная характарыстыка; в) пераклад на азербайджанскую мову; г) ілюстрацыйныя матэрыялы ў выглядзе кароткіх спалучэнняў слоў з іх перакладам на азербайджанскую мову. У асобных выпадках у канцы слоўнікавага артыкула пасля знака (◊) прыводзяцца найбольш ужывальныя ўстойлівыя спалучэнні слоў, да ліку якіх адносяцца фразеалагізмы, крылатыя выразы, прыказкі, прымаўкі, тэрміналагічныя словазлучэнні (яны перакладаюцца на азербайджанскую мову з дапамогай адпаведных эквівалентаў): ◊ *мемарыяльная дошка* xatirə lövhəsi; *на векі вечныя* əbədi, daimi; *не верыць сваім вачам* gözlərinə inanmamaq; *кідальцы словы на вецер* havaı danişmaq; *ва ўсякім выпадку* hər halda; *як дзве кроплі вады* bir almadır yarıya bölünüb. Пры падачы такіх спалучэнняў слоў улічваліся іх актуальнасць, ужывальнасць, даступнасць і камунікатыўная значнасць.

Загалоўныя словы размешчаны па алфавіце беларускай мовы. Яны вылучаюцца паўтлустым шрыфтам, пішуцца вялікімі літарамі з фіксацыяй націску. У адрозненне ад азербайджанскай мовы, у якой націск звычайна падае на апошні склад, у беларускай мове націск рухомы. Таму вызначэнне месца націску ў беларускіх словах нярэдка выклікае пэўныя цяжкасці. У «Беларуска-азербайджанскім слоўніку» націск заўсёды ставіцца ў рэестравых словах (акрамя аднаскладовых слоў), а таксама іх формах і ў сло-

вах, прыведзеных у ілюстрацыйных матэрыялах. Не абазначаецца націск у словах і формах з арфаграфічным *ě*, таму што *ě* ў беларускай мове заўсёды націскае.

У ролі загатоўных слоў выступаюць зыходныя формы лексіка-граматычных разрадаў слоў. Для назоўнікаў гэта назоўны склон адзіночнага ліку, для прыметнікаў – форма назоўнага склону адзіночнага ліку мужчынскага роду, для дзеясловаў – неазначальная форма (інфінітыў) і г. д. Нязменнасць назоўнікаў або прыметнікаў адзначаецца паметай *нзм*.

Варыянты слоў, якія з’яўляюцца раўнапраўнымі і аднолькава часта ўжываюцца ў беларускай мове, размяшчаюцца ў адным слоўніковым артыкуле:

КАЧАН|Я і КАЧАН|Ё *н.* ~яці, ~ят; *ördək balası*.

СКВА́ПНА і СКВА́ПЛІВА *присл.* *acgözlüklə*.

У слоўніку паслядоўна размяжоўваюцца мнагазначныя словы і словы-амонімы. Значэнні мнагазначнага слова падаюцца ў адным слоўніковым артыкуле, кожнае з іх пазначаецца арабскай лічбай. Словы-амонімы прыводзяцца ў розных слоўніковых артыкулах і абазначаюцца надрадковымі лічбамі:

ТУР¹ *м.* ~а, ~аў; *tur, dövrə; néршы ~ birinci dövrə*.

ТУР¹ *м.* ~а, ~аў; 1. *dağ keçisi*; 2. *vəhşi öküz*.

КРАН¹ *м.* ~а, ~аў; *lülək, kran; vadaправóдны ~ su kranı, ~ самавáра samovarın lüləyi*.

КРАН² *м.* ~а, ~аў; *kran; вéжавы ~ tikinti kranı (qülləli kran)*.

Асноўным спосабам раскрыцця значэння беларускіх слоў з’яўляецца падбор да рэестравага слова адпаведнікаў з другой мовы, пераклад, які ажыццяўляецца з дапамогай азербайджанскіх эквівалентаў. У словах, якія характарызуюцца разгалінаванай сэнсавай структурай і вялікай колькасцю значэнняў, прыводзяцца толькі найбольш ужывальныя значэнні. Кожнае з іх адзначаецца арабскімі лічбамі. Акрамя перакладу, прымяняюцца і такія спосабы семантызацыі, як удакладненне значэння з дапамогай спалучэнняў слоў і словазлучэнняў, а таксама сціслае тлумачэнне значэння лексічнай адзінкі (асабліва безэквівалентнай лексікі).

Значныя цяжасці ўзнікаюць пры падачы амонімаў і мнагазначных слоў, бо пытанне аб спосабах іх размежавання застаецца не вырашаным да нашага часу. Таму розныя значэнні слова ў адных выпадках трактуюцца як амонімы, у другіх – як мнагазначныя словы. Пэўны разнабой у падачы мнагазначных слоў і амонімаў назіраецца і ў тлумачальным слоўніку беларускай мовы. Так, дзеясловы *перакласці, перакладаць* кваліфікуюцца як полісеманты, у семантычнай структуры якіх вылучаюцца значэнні ‘палажыць на другое або ў другое месца’, ‘укласці прадметы, рэчы і пад., запоўніўшы чым-н. прамежкі паміж імі’, ‘злажыць нанава, іначай’, ‘ускласці чые-н. абавязкі, адказнасць і пад. на другога’, ‘перадаць які-н. тэкст, вусную мову сродкамі другой мовы’, ‘выкласці, падаць што-н. у іншай форме (звычайна пра літаратурны ці музычны твор)’. Вытворны ж дзеяслоў *наперакладаць* чамусьці аўтарамі слоўніка лічыцца аманімічным, і значэнні слова ‘перакласці ўсё, многае або ўсіх, многіх’, ‘перакласці з адной мовы на другую ўсё, многае’ кваліфікуюцца як аманімічныя. У тым жа слоўніку аднакарэнныя словы *валіць, валіцца, вываліць* падаюцца як полісеманты, а значэнні дзеяслова *наваліць* лічацца аманімічнымі. Такая непаслядоўнасць у размежаванні мнагазначных слоў і амонімаў назіраецца і ў шэрагу іншых лексікаграфічных прац, а таксама пры параўнанні статусу асобных лексем у розных лексікаграфічных крыніцах і розных мовах. Так, у перакладных руска-ўкраінскім і ўкраінска-азербайджанскім слоўніках назоўнік *хлеб* пазначаецца як амонім, у той час як у слоўніках рускай, беларускай моў такі назоўнік лічыцца полісемантычным. Пры размежаванні мнагазначных слоў і амонімаў аўтары карысталіся вядомымі слоўнікамі амонімаў беларускай і азербайджанскай моў.

Граматычная характарыстыка слоў беларускай мовы ўключае дзве зоны: указанне часцінамоўнай прыналежнасці і звесткі пра зменныя часціны мовы. Прыналежнасць слова да таго ці іншага лексіка-граматычнага разраду пазначаецца паметамі *прым., ліч., займ., прysl., злучн., прыназ., часц., выкл.* Не прыводзяцца паметы, што ўказваюць на пэўную часціну мовы, пры назоўніках і дзеясловах, паколькі іх часцінамоўная прыналежнасць вызначаецца ўскосна: у назоўніках – праз указанне роду (*м., ж., н.*); у дзеясловах – праз указанне закончанага ці незакончанага трывання. Да зменных часцін мовы падаюцца адметныя граматычныя характарыстыкі: звесткі аб склонавых формах назоўнікаў, прыметнікаў, займеннікаў, лічэбнікаў, асабовых формах дзеясловаў, націску і інш.

Для сцісласці слоўнікавых артыкулаў выкарыстоўваецца эканомны запіс словаформ: яны падаюцца ва ўсечаным выглядзе. У рээстравым слове агульная нязменная частка аддзяляецца ад зменнай вертыкальнай рысай (|). У вытворных словах таго ж гнязда нязменная частка слова замяняецца тыльдай (~), і далей прыводзіцца толькі апошняя частка граматычных форм. Чытач лёгка можа ўтварыць тую ці іншую граматычную форму слова шляхам механічнага злучэння нязменнай і зменнай частак слова (як правіла, гэта канчаткі, суфіксы, часткі слова, дзе адбыліся тыя ці іншыя структурныя змены).

СЛУЖБА *жс.* ~ы, ~аў; *xidmət, qulluq; воінская ~а hərbi xidmət.*

ВУЧЫЦЬ *незак.* ~ў, вуч|ыш, ~ыць, ~аць (*зак.* навучыць); 1. *öyrətmək; ~ыць бела-рускую мову belarus dilini öyrətmək, ~ыць гуляць у шахматы şahmat oynamağı öyrətmək;* 2. *öyrətmək; ~ыць ўрок dərs öyrətmək.*

У тых выпадках, калі ў формах слова назіраюцца пэўныя змены і ўскладненні (наяўнасць гістарычных чаргаванняў, выпадзенне ці ўстаўка гукі і інш.), прыводзяцца не скарачаныя, а поўныя формы: *бераг – беразе; яна – яе, ёю; браць – бяру, бярэш* і інш.

Пры граматычнай характарыстыцы рээстравых слоў улічваюцца асаблівасці кожнай часціны мовы.

1. Найбольшай варыяцыйнасцю граматычных форм характарызуюцца назоўнікі, дзе выбар канчатка абумоўлены значэннем і структурай слова, тыпам скланення, характарам асновы, спецыфікай націску і інш. Назоўнікі даюцца ў назоўным склоне адзіночнага ліку. Форма множнага ліку выкарыстоўваецца пры множналікавых назоўніках тыпу *канікулы, выбары, акуляры, нажніцы, рукавіцы*. Падаецца родавая характарыстыка назоўніка: *м.* – мужчынскі род, *жс.* – жаночы род, *н.* – ніякі род. Пры назоўніках агульнага роду ўказваюцца дзве паметы: *м.* і *жс.*

Напісанне склонавых канчаткаў назоўнікаў у беларускай мове залежыць ад характару асновы і націску, а таксама (радзей) ад лексічнага значэння. Таму ў кожнага назоўніка рэгулярна прыводзіцца форма роднага склону ў адзіночным і множным ліку. Пры гэтым мяркуецца, што формы ўсіх іншых склонаў утвараюцца згодна з нормай і з захаваннем таго ж месца націску. Калі ж асобныя формы характарызуюцца спецыфікай утварэння, то ў слоўніку адлюстроўваюцца такія змены зыходнага слова і ўказваюцца формы канкрэтных склонаў.

ІМЯ *н.* *Р* імя і імені, *Д* імя і імені, *Т* імя і іменем, *М* (аб) імі і імені, *мн.* *НВ* імі і імені, *Р* імяў, імен і іменяў, *Д* імям і імянам, *Т* імямі і імянамі, *М* (аб) імях і іменях; 1. *ad; даць ~я дзіцяці uşağa ad qoymaq, ведаць усіх на імянах hatının adını bilmək, ~я дзяўчынкі – Hatıuşa qızın adı Nataşadır.*

Нескланяльныя назоўнікі даюцца з паметай *нескл.*

БЮРО *н.* *нескл.*; *büro; даведачнае ~ soraq bürosu.*

ІНТЭРВ'Ю н. нескл.; müsahibə; даць ~ müsahibə vermək.

КІНО н. нескл.; kino; пайсці ў ~ kinoya getmək.

2. Прыметнікі могуць размяшчацца як у алфавітым, так і ў алфавітна-гнездавым парадку. Самастойна ў алфавітным парадку прыводзіцца большасць якасных прыметнікаў. Адносныя прыметнікі ў азербайджанскай мове звычайна фармальна і семантычна не адрозніваюцца ад утваральных назоўнікаў (*школа – təktəb i şkoləny – təktəb, ağımatar – təşviqatçı i ağımatarski – təşviqatçı*). Такія прыметнікі на самай справе з'яўляюцца аманімічнымі словамі і ў беларускай мове адносяцца да тыпу субстантыўнай аманіміі. У «Беларуска-азербайджанскім слоўніку» яны змяшчаюцца ў гняздзе слоўнікавага артыкула назоўніка. Пры гэтым пераклад прыметніка, значэнне якога супадае з назоўнікам, не ажыццяўляецца. Прыводзіцца зыходная форма (мужчынскі род), формы жаночага і ніякага роду, а таксама множнага ліку. Калі такія прыметнікі маюць камунікатыўную значнасць, дадаткова прыводзяцца прыклады іх ужывання ў беларускай і азербайджанскай мовах.

ШКО́Л|А ж. ~ы, ~; məktəb; сярэдняя ~a orta məktəb, вучы́цца ў ~e məktəbdə oxumaq; || прым. **шко́льн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы двор məktəb həyəti.

ДРЭ́|ВА н. ~а, ~ў; ağac; высо́кае ~a hündür ağac, наса́дзіць ~ва ağac əkmək; || прым. **драўля́н|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая лы́жка ağac qaşiq.

3. На часцінамоўную прыналежнасць займеннікаў указвае паметая займ. Характарыстыка займеннікаў залежыць ад іх значэнняў. Займеннікі-назоўнікі (прадметна-асабовыя займеннікі) з абагулена-прадметным значэннем характарызуюцца як назоўнікі, да іх прыводзяцца склонавыя формы адзіночнага і множнага ліку.

Я займ. РВ мяне́, ДМ мне, Т мной і мно́ю; mən; я – вучань тən şagirdəm, у мяне́ мно́га кні́г tənim çoxlu kitabım var, дай мне рúчку qələmi tənə ver, мяне́ ціка́віць хімі́я tənə kimya maraqlandırır.

ХТО займ. РВ каго́, Д каму́, ТМ кім; kim; хто гэ́та? bu kimdir? з кі́м ты размаўля́ў? sən kiminlə danışırıdın?

Займеннікі-прыметнікі (непрадметна-асабовыя займеннікі) з абагульняльна-якасным значэннем характарызуюцца як прыметнікі, пры іх указваюцца толькі формы роду і ліку.

ТВОЙ займ. твая́, тваё́, тваё́; sənin; твой до́м sənin evin, твая́ кні́га sənin kitabın, тваё́ імя́ sənin adın, тваё́ сябро́ў sənin dostların.

ТАКІ́ займ. ~а́я, ~о́е, ~і́я; 1. belə, bu cür, belə bir; мне падаба́юцца ~ія кве́тки belə güllər xoşuma gəlir; 2. elə; яна́ ~а́я прыго́жая! o elə gözəldir ki! ♢ ~і́м чы́нам beləliklə.

4. Лічэбнікі прыводзяцца з паметай ліч. Пры колькасных і зборных лічэбніках даюцца ўсе склонавыя формы.

ДЗЕ́СЯЦЬ ліч. РДМ ~і, Т ~цю; on; ~ь кні́г on kitab.

СЯМЕ́Р|А ліч. РМ семярых, Д семярым, В сямёра і семярых, Т семяры́мі; yeddi; ~а брато́ў yeddi qardaş.

АБО́ДВ|А ліч. м. і н. РМ ~ух, Д ~ум, В ~а і ~ух; Т ~ума; hər iki, hər ikisi, ikisi də; я веда́ю іх або́двух onların ikisini də tanıyıram.

5. Зыходнай формай для дзеясловаў, якія характарызуюцца мноствам парадыгм, з'яўляецца інфінітыў. Ён выступае ў якасці назвы дзеяслоўнага дзеяння і арыенціра не толькі на дзеяслоўныя формы, але і на кірункі ўсіх марфалагічных чаргаванняў. Для дзеясловаў з нерухомым націскам і нязменнай асновай прыводзяцца формы 1-й, 2-й і 3-й асобы адзіночнага ліку і 3-й асобы множнага ліку цяперашняга (будучага простага) часу.

КІДА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. кінуць); atmaq, tullamaq.

МЕ́РЗН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. замёрзнуць); 1. donmaq, buz bağlamaq.

Для дзеясловаў з рухомым націскам, а таксама дзеясловаў, у якіх усе асабовыя формы маюць націскную флексію ці ў аснове адбываюцца чаргаванні, прыводзіцца большасць форм адзіночнага і множнага ліку.

БРАЎЦЬ *незак.* бяры́ў, ~ўш, ~ў, ~ўць (*зак.* узяць); 1. *almaq, götürmək; ~ць у ру́кі ало́вак karandaşı əlinə almaq, ~ць кні́гу са сталá kitabı masadan götürmək.*

ПАДАЎЦЬ *зак.* пада́ў, ~ўш, ~ў, ~ўць (*незак.* падава́ць); *vermək; ~ць палі́то paltonu vermək, ~ць зая́ву ərizə vermək.*

6. Прыслоўі, а таксама службовыя словы (прыназоўнікі, злучнікі і часціцы) прыводзяцца як нязменныя словы з указаннем прыналежнасці да пэўнай часціны мовы. Пры прыназоўніках даецца інфармацыя аб тым, з якім склонам яны ўжываюцца.

УСЮ́ДЫ *прысл.* hər yerdə, hər tərəfdə, hər yanda.

КАЛІ́Я *прыназ.* з Р. 1. *yaxınlığında, yanında; ~ шкóлы məktəbin yanında, сядáй ~ мянэ yanında otur; 2. yaxın; ісці́ ~ гадзі́ны bir saata yaxın yol getmək.*

НЕ *часц.* уох; *Вы чыта́лі гэту кні́гу? – He, не чыта́ў. Siz bu kitabı oxumusunuz? – Yox, oxumatışam.*

З мэтай адлюстравання лексічнай сістэмы мовы, пашырэння ўяўлення чытача аб слове і яго сэнсавых сувязях у слоўніку выкарыстоўваюцца спасылачныя словы, да ліку якіх адносяцца сінанімы і антонімы. Яны падаюцца ў канцы слоўнікавага артыкула пасля памет **сін.**, **ант.**

БЯЗМÉРНЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; hədsiz; ~ая *ра́дасць hədsiz sevinc; сін.* *непамéрны.*

ТУРБАВА́ЦЦА *незак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; *parahat olmaq, nigaran qalmaq; не ~ўі́ўца парáhat olmaуın; сін.* *трывóжыцца, непакóбіцца, хвалява́цца.*

АБСТРА́КТНЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; mücəttəd; ~ае *пытáнне mücəttəd sual, ~ыя назóўнікі mücərrəd isimlər; сін.* *адця́гнены; ант.* *канкрéтны.*

АКТЫ́ЎНЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; fəal; ~ы *вў́чань fəal şagird; сін.* *ініцыяты́ўны; ант.* *пасі́ўны, інертны.*

Пры падрыхтоўцы слоўніка ўсе рээстравыя словы і іх формы звяраліся з матэрыяламі «Слоўніка беларускай мовы» (Мінск: Беларуская навука, 2012), у якім знайшлі адлюстраванне змены, што адбыліся ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». Былі таксама выкарыстаны наступныя лексікаграфічныя выданні:

Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. – Мінск, 1977–1984.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. М. Р. Судніка і М. Н. Крыўко. – 4-е выд. – Мінск, 2005.

Русско-азербайджанский учебный словарь / под ред. М. Т. Тагиева и Т. Г. Шукюрбейли. – Баку, 1997.

Шукюрбейли Т. Г. Русско-азербайджанский комплексный словарь. – Баку, 2012.

Беларуска-рускі слоўнік: у 2 т. – Мінск, 1989.

Русско-белорусский словарь: в 3 т. – Минск, 1993.

Учебный словарь русского языка / под ред. Ф. Г. Гусейнова. – Баку, 2007.

Azərbaycanca-rusca lügət. – Bakı, 2006.

Каўрус А. А. Словаклад: слоўнік адметнай лексікі. – Мінск, 2013.

Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). – М., 2009.

Частотный словарь русского языка / под ред. Л. Н. Засориной. – М., 1977.

Мажэйка Н. С., Супрун А. Я. Частотны слоўнік беларускай мовы: паэзія. – Мінск, 1992.

Акрамя таго, укладальнікі карысталіся новымі беларускімі і азербайджанскімі тэрміналагічнымі, энцыклапедычнымі і нарматыўнымі слоўнікамі.

СПІС ПРЫНЯТЫХ СКАРАЧЭННЯЎ

адз. – адзіночны лік
анат. – анатомія
ант. – антонімы
ас. – асоба
астр. – астраномія
бат. – батаніка
В – вінавальны склон
ваен. – ваенная справа
выбухн. – выбухны (гук)
вык. – выказнік
выкл. – выклічнік
геагр. – географія
грам. – граматыка
Д – давальны склон
дыпл. – дыпламатыя
жс. – жаночы род
займ. – займеннік
заал. – заалогія
зак. – закончанае трыванне
злучн. – злучнік
знач. – значэнне
інф. – інфінітыў
лінгв. – лінгвістыка
ліч. – лічэбнік
каго-н. – каго-небудзь
каму-н. – каму-небудзь
кім-н. – кім-небудзь
м. – мужчынскі род
М – месны склон
матэм. – матэматыка
мед. – медыцына

мн. – множны лік
муз. – музыка
Н – назоўны склон
н. – ніякі род
наз. – назоўнік
незак. – незакончанае трыванне
нескл. – нескланяльнае слова
нязм. – нязменнае слова
пабочн. сл. – пабочнае слова
прым. – прыметнік
прыназ. – прыназоўнік
прысл. – прыслоўе
Р – родны склон
разм. – размоўнае
рэліг. – рэлігія
сін. – сінонімы
скл. – склон
спарт. – спартыўны тэрмін
спец. – спецыяльнае
Т – творны склон
тэхн. – тэхніка
ужыв. – ужываецца
у інш. знач. – у іншых значэннях
фіз. – фізіка
хім. – хімія
часц. – часціца
чаго-н. – чаго-небудзь
чые-н. – чые-небудзь
чым-н. – чым-небудзь
шахм. – шахматы
што-н. – што-небудзь

УМОЎНЫЯ АБАЗНАЧЭННІ

| – вертыкальная рыса (аддзяляе зменную частку слова ад нязменнай).

~ – тыльда (замяняе нязменную частку слова).

◇ – ромб (указвае на ўстойлівы характар спалучэнняў слоў (фразеалагізмаў, тэрміналагічных адзінак, крылатых выразаў і інш.)).

|| – дзве вертыкальныя рысы (указваюць на адносныя прыметнікі, якія ў азербайджанскай мове фармальна і семантычна супадаюць з утваральнымі назоўнікамі).

БЕЛАРУСКІ АЛФАВІТ

Аа	Жж	Пп	Чч
Бб	Зз	Рр	Шш
Вв	Іі	Сс	Ыы
Гг	Ўў	Тт	Ьь
Дд	Кк	Уу	Ээ
Дж, дж	Лл	Ўў	Юю
Дз, дз	Мм	Фф	Яя
Ее	Нн	Хх	
Ёё	Оо	Цц	



АБ прыназ. з ДВМ; haqqında, barəsində, dair; аб ім onun haqqında, áба мне mənim haqqında, аб усіх hamının barəsində; раз-мóва аб выхавáнні тərbiyəyə dair söhbət.

АБАВЯ́ЗАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mü-kəlləfiyyətli, borclu; адчува́ць сябé ~ым özünü borclu hiss etmək.

АБАВЯ́ЗАЦЕЛЬСТВ|А н. ~а, ~аў; öhdəci-lik, öhdəlik; бра́ць ~а öhdəçilik götürmək.

АБАВЯ|ЗА́ЦЬ зак. ~жу́, абавя|жаш, ~жа, ~жуць (незак. абавязваць); 1. bir vəzifə ki-mi tapşırmaq; 2. boynuna minnət qoymaq.

АБАВЯ́ЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абавязáць.**

АБАВЯ́ЗКО́ВА прысл. mütləq, hökmən; ~ прыéду mütləq gələсəүəт.

АБАГА|ЦІ́ЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць (незак. абагача́ць); zənginləşdirmək, varlan-dırmaq; ~ціць свой слоўнікавы запáс söz ehtiyatını zənginləşdirmək.

АБАГАЧА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абагаці́ць.**

АБАГНА́|ЦЬ зак. абганю́, абго́н|іш, ~іць, ~яць (незак. абганя́ць); ötmək, keç-mək, ötüb keçmək; ~ць аўтóбус avtobusu ötüb keçmək.

АБАГРАВА́ЛЬНІК м. ~а, ~аў; qızdırıcı (cihaz).

АБАГРАВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абагрэ́ць.**

АБАГРЭ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* абагравáць); qızdırmaq, isitmək; *ць* *пакóй otağı qızdırmaq.*

АБАГУ́ЛЬНЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. ümumi-ləşdir(il)mə, ümumi nəticə çıxartma (çıxarılma); 2. eyniləşdir(il)mə; 3. nəticə, yekun; шыро́кія ~і *geniş nəticə*, зрабі́ць ~і *ümumi-ləşdirmək.*

АБАГУ́ЛЬН|ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* абагульня́ць); ümumiləşdirmək, ümumi nəticə çıxarmaq.

АБАГУ́ЛЬНЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абагульня́ць.

АБАЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; pərəstiş etmək, həddindən artıq sevmək, məftun olmaq.

АБАЖУ́Р *м.* ~а, ~аў; abajur (lampa örtüyü); зялё́ны ~а *yaşıl abajur*, ля́мна з ~ам *abajurlu lampa.*

АБАЗНА|ВА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~эшся, ~эцца, ~юцца; *гл.* Абазна́цца.

АБАЗНА́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~эшся, ~эцца, ~юцца (*незак.* абазнава́цца); səhv salmaq, yanlış salmaq, dəyişik salmaq.

АБАЗНАЧА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абазначы́ць.

АБАЗНАЧЫ́|ЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* абазначáць); işarələmək, işarə etmək, nişanla göstərmək, nişanlamaq; *~ыць мяжу́* *ýčástka sahənin sərhədinə nişanlamaq.*

АБАЛОН|КА *ж.* ~кі, ~ак; qabıq, qışa, qılaf.

АБАНЕМЭ́НТ *м.* ~а, ~аў; abunə; *біблія-тэ́чны ~* *kitabxana abunəsi*; || *прым.* абане-мэ́нтн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.

АБАНЭ́НТ *м.* ~а, ~аў; abunəçi || *прым.* абанэ́нтн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; *~ы* *аддэ́л abunə şöbəsi.*

АБАРВ|А́ЦЬ *зак.* ~у, ~эш, ~é, ~уць (*незак.* абрыва́ць); 1. qorarmaq, qırmaq, üzmək; 2. kəsmək.

АБАРОН|А *ж.* ~ы; müdafiə; *прарва́ць ~у müdafiəni yarmaq.*

АБАРО́Т *м.* ~у, ~аў; 1. dövr, dönmə; *~каля́са çarxın dönməsi*; 2. dövrüyyə, tədavül; *гадава́ы ~* *illik dövrüyyə*; 3. tərs üz, arxa tərəf; *напіса́ць на абаро́це arxa tərəfində yazmaq.*

АБАРО́ЧВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~эшся, ~эцца, ~юцца; *гл.* Абярну́цца.

АБАЯ́ЛЬНЫ *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; məlahətli, valehedici, məftunedici.

АБВА́Л *м.* ~у, ~аў; uçqun; *сне́жны ~* *qar uçqunu.*

АБВАСТРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абвастры́ць.

АБВАСТР|Ы́ЦЬ *зак.* ~у, абво́стр|ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* абвастра́ць); kəskinləşdirmək, şiddətləndirmək; *~ыць адно́сіны münasibətləri kəskinləşdirmək.*

АБВАСТРЭ́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; kəskinləşmə, şiddətlənmə; *~е хваро́бы xəstəliyin kəskinləşməsi (şiddətlənməsi).*

АБВЭ́РГН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* абвярга́ць); yalana çıxartmaq, təkzib etmək.

АБВЭ́СН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *грам. ~ы* *лад дзеяслова́ felin xəbər şəkli.*

АБВЭ́СТ|КА *ж.* ~кі, ~ак; məlumat, elan.

АБВІВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абві́ць.

АБВІНАВА́|ЦЦЬ *зак.* ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць (*незак.* абвінава́чваць); təqsirləndirmək, ittiham etmək.

АБВІНАВА́ЧАНН|Е *н.* ~я, ~яў; ittiham.

АБВІНАВА́ЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абвінава́ціць.

АБВІ́|ЦЬ *зак.* абаўю́, абаўэш, абаўé, абаўю́ць (*незак.* абвіва́ць); sarımaq, dolamaq; *~ць касу́* *вако́л галава́ы höriyünü başına dolamaq (sarımaq).*

АБВЯРГ|А́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абвэ́ргнуць.

АБВЯРЖЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; təkzibetmə, təkzib.

АБВЯСЦІ́|ЦЬ *зак.* абвяшчу́, абвэ́сц|іш, ~іць, ~яць (*незак.* абвяшча́ць); 1. elan etmək (ucadan) oxumaq; *~ць прыгаво́р hökmü elan etmək*; 2. yaumaq, açmaq, bildirmək; 3. doldurmaq (səslə).

АБВЯШЧА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абвясці́ць.

АБГАВАР|Ы́ЦЬ *зак.* ~у, абгаво́р|ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* абгаво́рваць); müzakirə etmək; *~ыць даклад тэ́рузэні müzakirə etmək.*

АБГАВО́РВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абгавары́ць.

АБГАЛ|І|ЦЬ *зак.* ~ію, абго́л|іш, ~іць, ~яць; kəsmək, qırmaq, vurmaq; ~іць валасы sa-çını kəsmək.

АБГА́НЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абга́няць.

АБГРУ́НТ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (*незак.* абгрунтоўваць); əsaslandırmaq; ~ава́ць сваю прапанову ўз тэкліфіні əsaslandırmaq.

АБГРУ́НТОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абгрунтава́ць.

АБДУ́МА|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; fikrini dəyişmək, fikrindən dönmək.

АБДУ́МА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* абдўмаць); hərtərəfli düşünmək, fikirləşmək.

АБДУ́МВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абдўмаць.

АБДЫ́МА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абня́ць.

АБДЫ́МК|І *мн.* ~аў; *адз.* няма; qısaq, ağış; kidağa u ~i qısağına (ağışına) atılmaq.

АБЕ́Д *м.* ~у, ~аў; nahar, günorta yeməyi; у час ~у nahar vaxtı; || *прым.* абéдзenni|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы час nahar vaxtı, ~ы перапы́нак nahar fasiləsi.

АБЕ́ДА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* паабéдаць); nahar etmək.

АБ'Е́З|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*незак.* аб'язджа́ць); gəzib-dolaşmaq, hər tərəfini gəzmək; ~дзіць усю краіну bütün ölkəni gəzib-dolaşmaq.

АБ'Е́КТ *м.* ~а, ~аў; 1. obyekt, mövzu; ~даслёдавання tədqiqat mövzusu; 2. hədəf.

АБ'Е́КТЫЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. həqiqi; ~ая рэчаіснасць həqiqi gerçəklik; 2. bizdən asılı olmayan; ~ыя прычыны bizdən asılı olmayan səbəblər; *ант.* суб'ектыўны.

АБ'Ё́М *м.* ~у, ~аў; həcm; ~работы işin həcmi, ~ку́ба kubun həcmi.

АБЗА́Ц *м.* ~а, ~аў; abzas, sətirbaşı; піса́ць з ~а abzadan yazmaq, прачыта́ць пэ́ршы ~ birinci abzası oxumaq.

АБІВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; üz çəkmək; ~ць сунду́к жалéзам sandığa dəmirdən üz çəkmək; ◇ ~ць парóгі gedib-gəlmək, əl çəkməmək.

АБІТУ́РЫЕ́НТ *м.* ~а, ~аў; abituriyent (ali məktəbə daxil olan orta məktəb məzununu); || *прым.* абітурые́нц|і, ~ая, ~ае, ~ія.

АБКРА́ДА|ЦЬ *і* **АБКРА́ДВА|ЦЬ** *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абќрасці.

АБКРА́|СЦІ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* абкрада́ць і абкράдваць); oğurlamaq, soymaq.

АБЛАКО́ЧВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; dirsəklənmək.

АБЛА́|ЯЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; sōymək, biabır etmək.

АБЛЕ́ДЗЯ́НЭ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; buzlaşmaq, buz bağlamaq.

АБЛЕ́ТА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* аблята́ць¹); uçmaq, dövrə vurmaq; ~ць вако́л Ме́сяца Ayın ətrafında dövrə vurmaq.

АБЛІ́ВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Аблі́ць.

АБЛІ́ГА́ЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; istiqrazvərəqəsi.

АБЛІ́|ЦЬ *зак.* абаль|ію, ~éш, ~é, ~іюць і аблі|ію, ~éш, ~é, ~іюць (*незак.* абліва́ць); tökmək, axıtmaq (hər tərəfdən); ~ць вадóй üstünə su tökmək; *сін.* абда́ць.

АБЛО́М|АК *м.* ~ка, ~каў; qırıntı, qırıq, parça; ~і ка́меня daş qırıntıları.

АБЛЫ́СЭ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; dazlaşmaq.

АБЛЮ́БАВА́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ən çox sevilən, ən çox sevdiyi.

АБЛЯ́ГЧА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; yüngülləşdirmək.

АБЛЯ́ГЧЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; yüngüllük, rahatlıq; адчу́ць ~е yüngüllük hiss etmək.

АБЛЯ́ТА́|ЦЬ¹ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абле́таць.

АБЛЯ́ТА́|ЦЬ² *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абляце́ць.

АБЛЯ́|ЦЕ́ЦЬ *зак.* ~чу́, ~ціш, ~ціць, ~цяць (*незак.* аблята́ць²); ~ця́ць з дрэ́ў лісты ağacın yarpaqları tökülüb.

АБМАН *м.* ~у; *мн.* няма; 1. aldatma; ~ *пакупнік*а *аліці* aldatma; 2. yalan, hiylə; *сін.* няпраўда, падман, хлусня.

АБМАНВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абмануць.

АБМАН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~ё, ~ўць (*незак.* абманваць); aldatmaq; *сін.* схлусіць.

АБМЕЖАВАНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. məhdudlaşdırma (-dırılma); ~е *выд*аткаў *хэр*клəri *тəhdudlaşdırma*; 2. məhdudiyyət; *ув*одзіць ~і *тəhdudiyyət* *қоу*тақ.

АБМЕЖАВАЦА *зак.* абмяжў|юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*незак.* абмяжўвацца); kifayətlənmək, qane olmaq.

АБМЕЖАВА|ЦЬ *зак.* абмяжў|ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* абмяжўваць); məhdudlaşdırmaq.

АБМЁН *м.* ~а, ~аў; dəyişmə, mübadilə; ~ *в*опытам *тəcrübə* *мүbadiləsi*; *♦* ~ *р*эчываў *maddələr mübadiləsi*.

АБМЁНЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абмяняць.

АБМЕРКАВАНН|Е *н.* ~я, ~яў; müzakirə; *пры*няць *уд*зел *у* ~і *мүzakirədə iştirak etmək*.

АБМЕРКАВА|ЦЬ *зак.* абмяркў|ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* абмяркўваць); müzakirə etmək; ~ць *да*клэд *тəruzəni müzakirə etmək*.

АБМУНДЗИРАВАНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; geyim, rəsmi paltar; *зі*мняе ~е *қ*ış *qeyimi*, *л*ётняе ~е *у*ау *geyimi*.

АБМЯЖОЎВА|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Абмежавіцца.

АБМЯЖОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абмежавіць.

АБМЯЛЁ|ЦЬ *зак.* ~е, ~юць; dayazlaşmaq.

АБМЯНН|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* абмёнываць); dəyişmək, dəyişdirmək, mübadilə etmək.

АБМЯРКОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абмеркаваць.

АБНАВІЦЬ *зак.* абнаўлю, абновіш, ~іць, ~яць (*незак.* абнаўляць); təzələmək, yeniləşdirmək.

АБНАДЗЁ|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* абнадзёйваць); arxayın etmək.

АБНАДЗЁЙВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абнадзёіць.

АБНАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абнавіць.

АБНЯ|ЦЬ *зак.* абнімў, абнім|еш, ~е, ~уць (*незак.* абдымаць); qucaqlamaq; ~ць *дзі*ця *у*загi *qucaqlamaq*.

АБОДВ|А *ліч. м.* і *н.* РМ ~ух, Д ~ум, В ~а і ~ух, Т ~ума; hər iki, hər ikisi, ikisi də; я *в*едаю *іх аб*одвух *onların ikisini də tanıyıram*.

АБОЧЫН|А *ж.* ~ы, ~; kənar, qırağ (yolunvə s).

АБРАБ|АВАЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; soymaq, talamaq.

АБРАД *м.* ~у, ~аў; mərasim; *в*ясельны ~ *тоу* *mərasimi*.

АБРАДАВАЦА *зак.* ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца; *гл.* Радавацца.

АБРАДАВАЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *гл.* Радаваць.

АБРАЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абразіць.

АБРАЗ|А *ж.* ~ы, ~; təhqir etmə, təhqir edilmə, təhqir; *сін.* знявага.

АБРАЗА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абрэзаць.

АБРА|ЗІЦЬ *зак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць (*незак.* абражаць); təhqir etmək; *сін.* зняважыць.

АБРЎС *м.* ~а, ~аў; süfrə; *на*крўіць *стол* ~ам *masanın üstünə süfrə salmaq*.

АБРЎЧ *м.* ~а, ~аў; çənbər, qurşaq.

АБРЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Абарваць.

АБРЫКОС *м.* ~а, ~аў; ərik, qaysı; || *прым.* абрыкóсав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае *др*эва *ərik ağacı*; || *прым.* абрыкóсн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *кóс*тачка *ərik çeyirdəyi*.

АБРЫ|Ў *м.* ~ву, ~ваў; uçuşum, yargan; ~ў *б*эрага *sahilin yarganı*.

АБРЭ|ЗАЦЬ *зак.* ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць (*незак.* абразіць); 1. kəsmək, kəsib gödəltmək; ~заць *паз*ногi *dırnaqlarını kəsmək*; 2. budamaq; ~заць *га*ліны *др*эва *ağacın qanadlarını budamaq*; 3. sünnət etmək.

АБСАЛЮТНА прысл. qətiyyən, əsla, tamamilə.

АБСАЛЮТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. mütləq; ~ая велічыня *mütləq kətiyyət*; 2. tam; ~ы спакой *tam sakitlik*; 3. qəti; ~ае падпарадкаванні *qəti tabelik*.

АБСЛЁД|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; müayinə etmək; ~аваць хворага хэстэні *müayinə etmək*.

АБСЛУГОЎВАНН|Е н. ~я; мн. няма; xidmət, xidmət edilmə.

АБСЛУГОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абслужыць.**

АБСЛУЖЫ|ЦЬ зак. ~ў, абслужыш, ~ыць, ~аць (незак. абслугоўваць); xidmət etmək; ~ць пакупнікоў *alıcılara xidmət etmək (göstərmək)*.

АБСТАЛЁЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абсталяваць.**

АБСТАЛЯВАНН|Е н. ~я; мн. няма; avadanlıq; ~е кабінэты *fiziki fizika otağının avadanlığı*.

АБСТАЛ|ЯВАЦЬ зак. ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць (незак. абсталёўваць); təchiz etmək (lövazimatla, avadanlıqla).

АБСТРАКТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mücərrəd; ~ае пытанне *mücərrəd sual*, ~ыя назойнікі *mücərrəd isimlər*; **сін.** адцягнены, **ант.** канкрэтны.

АБСТРЭЛ м. ~у, ~аў; atəş, atəşə tutma; артылерыйскі ~ *top atəşi*.

АБСТРЭЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. абстраляць); atəşə tutmaq, gülləyə basmaq.

АБСТУПА|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, ~юць; dövrələmək, dövrəyə almaq, aralığa almaq.

АБСЫП|АЦЦА зак. ~люся, ~лешся, ~лещца, ~люцца (незак. абсыпацца); tökülmək, səpələnmək; **лістб** ~люцца *yarpaqlar tökülür*.

АБСЫПА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца; гл. **Абсыпацца.**

АБУВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абўць.**

АБУЗ|А ж. ~ы; мн. няма; yük, ağırlıq; быць ~ай *yük olmaq*.

АБУРЭНН|Е н. ~я; мн. няма; hiddət, qeyz, narazılıq.

АБУТ|АК м. ~ку; мн. няма; аyaqqabı; || прым. **абутко́в|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая фабрыка *ayaqqabı fabriki*.

АБУ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. абуваць); аyaqqabını geyindirmək; ~ць дзіця *uşağın ayaqqabılarını geyindirmək*.

АБХА|ДЗІЦЬ зак. абхаджў, абходзіш, ~іць, ~яць; dolanmaq; ~дзіць вакól дома *evin ətrafında dolanmaq*.

АБХО́Д м. ~у, ~аў; 1. dolanma; 2. ötmə, keçmə (yanından); 3. yoxlama, baş çəkmə.

АБЦА́С м. ~а, ~аў; daban (ayaqqabıda); шырокі ~ *enli daban*, тўфлі на вы́сокіх ~ах *hündürdaban ayaqqabı*.

АБЦЕ́Р|ЦІ зак. абатр|ў, ~эш, ~э, ~ўць (незак. абціраць); silmək, qurulamaq; 2. sürtmək, ovmaq; ~ці спіну спі́рмам *belinə spirt sürtmək*.

АБЦІРА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абцёрці.**

АБЦЯЖА́РВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абцяжарыць.**

АБЦЯЖА́Р|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (незак. абцяжарваць); zəhmətə salmaq, əziyyət vermək.

АБШУКА́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. абшўкваць); axtarmaq, axtarış aparmaq.

АБШУ́КВ|АЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абшукáць.**

АБШЧЫ|ПА́ЦЬ зак. ~плў, абшчы|плеш, ~пле, ~плюць (незак. абшчыпваць); tükələrini yolmaq; ~на́ць кўрыцу *toyuğun tükələrini yolmaq*.

АБШЧЫ́ПВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абшчыпа́ць.**

АБЫЛ|ГА́ЦЬ зак. ~гў, ~жэш, ~жэ, ~гўць; böhtan atmaq, şər atmaq.

АБЫСЦ|І́СЯ зак. абыдўся, абы|дзешся, ~дзеца, ~дуцца (незак. абыходзіцца); 1. keçinmək, ötüşmək; ~і́ся без слоўніка *lüğətsiz keçinmək*; 2. başa gəlmək; абéды абыхо́дзяцца *tánna günorta uetəyi ucuz başa gəlir*.

АБЫХО́|ДЗІЦЦА незак. ~джуся, ~дзішся, ~дзіцца, ~дзяцца; гл. **Абысці́ся.**

АБЫХО|ДЗИЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*зак.* абысці); 1. *dolanmaq*; ~дзіць *вакól dóma evin ətrafında dolanmaq*; 2. *ötmək, keçmək* (yanından); ~дзіць *гару дагін уаніндан ötmək*; 3. *gəzib-dolaşmaq*; ~дзіць *увесь гóрад бүтүн şəhəri gəzib-dolaşmaq*.

АБЫЯКАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *etinasız, laqeyd*; ~ы *пóгляд etinasız nəzər*; 2. *əhəmiyyətətsiz, mənasız*; **сін.** раўнадұшыны. **АБ'Я|ВА** *н.* ~вы, ~ў; bildirir, elan; *навёсiць ~ву elan asmaq*.

АБ'Я|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, аб'яв|іш, ~іць, ~яць (*незак.* аб'яўляць); elan etmək, bildirmək; ~віць *падзяку ташəkkür elan etmək*.

АБ'ЯДНАЊН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *birləşdirmə, birləşdirilmə*; 2. *birləşmə, birlik*; **сін.** згуртаванне.

АБ'ЯДНА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* аб'ядноўваць); *birləşdirmək*; **сін.** злучаць.

АБ'ЯДНОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Аб'яднаць.**

АБ'ЯЗДЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Аб'яздзіць.**

АБЯРН|ЎЦЦА *зак.* ~ўся, ~абэрн|ешся, ~ецца, ~уцца (*незак.* абарочвацца); *dönmək, başını çevirmək*; ~ўцца *назад geriye dönmək*.

АБЯССІЛЕ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *gücdən (taqətdən) düşmək, üzülmək*.

АБЯССІЛ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *gücdən (taqətdən) salmaq, zəiflətmək, üzmək*.

АБЯССЛА|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; *rüsvay etmək, biabır etmək*.

АБ'ЯЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Аб'явіць.**

АБЯЦАЊН|Е *н.* ~я, ~яў; *vəd, vəd vermə, söz vermə*; *выканаць ~e vədinə əməl etmək, даць ~e vəd vermək*.

АБЯЦА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *vəde tmək, söz vermək*; ~ў – *выканай söz verdin – yerinə yetir*.

АВАЛОДА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* авалодваць); 1. *ələ keçirmək, almaq*; 2. *mənimsəmək, iyələnmək*; 3. *bürümək*.

АВАЛОДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Авалодаць.**

АВАЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *oval, yumurtaşəkilli, yumurtavarı*.

АВАНГАРД *м.* ~а, ~аў; *ön, ön cərgə*; *у ~зе öndə, ön cərgədə*.

АВАНГАРДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qabaqcıl*; ~ая *сіла qabaqcıl qüvvə*.

АВАЊС *м.* ~у, ~аў; *avans* (maaşın qabaqcadan verilən hissəsi); *атрымáць ~ avans almaq*.

АВАРЫ|Я *ж.* ~і, ~й; *qəza*; *пацярпéць ~ю qəzaуа uğrataq*; || *прым.* **аварыйн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *слўжба qəza xidməti*.

АВЁЧ|КА *ж.* ~кі, ~ак; *qoyun*; *ста́так ~ак*; *qoyun sürüsü*.

АВЁС *м.* аўс|á, ~бў; *yulaf*.

АВИЯПОШТ|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; *aviapoşt, təууагə роştу*; *наслаць ~ай aviapoştla göndərmək*.

АВИЯЦЫ|Я *ж.* ~і; *мн. няма*; *aviasiya*; *грамадзянская ~я mülki aviasiya*; || *прым.* **авіяцыйн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *прамыс-лòвасць aviasiya sənayesi*.

АГАР|АДЗІЦЬ *зак.* ~аджў, агародзіш, ~одзіць, ~одзяць (*незак.* агароджваць); 1. *çəpərləmək, hasarlamaq*; 2. *qorumaq, mühafizə etmək*.

АГАРО́Д *м.* ~а, ~аў; *bostan, dirrik*; *працава́ць у ~зе bostanda işləmək*; || *прым.* **агародн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *расліны bostan bitkiləri*.

АГАРО́ДЖ|А *ж.* ~ы, ~аў; *çəpər, hasar, bari*; *садо́вая ~а baxça çəpəri (hasarı)*.

АГАРО́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Агарадзіць.**

АГАРО́ДНІК *м.* ~а, ~аў; *bostançı, dirrikçi*.

АГАРО́ДНІН|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; *tərəvəz*; *выро́шчваць ~у tərəvəz yetişdirmək (becərtmək)*; || *прым.* **агароднінн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя.

АГЁ́НТ *м.* ~а, ~аў; 1. *müvəkkil*; *страхавы́ ~ sığorta müvəkkili*; 2. *casus*; *варо́жы ~ düşmən casusu*.

АГЁ́НЦТВ|А *н.* ~а, ~аў; *agentlik*; *тэле-графнае ~а teleqraf agentliyi*.

АГЁ́НЬЧЫК *м.* ~а, ~аў; 1. *od parçası*; 2. *işiq, işıltı*; 3. *разм.* *həvəs*; *працава́ць з ~ам həvəslə işləmək*.

АГІД|А ж. ~ы; мн. няма; *biabırçılıq, rüs-vayuçılıq; çirkinlik, eybəcərlik*.

АГІДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *eybəcər, çirkin; ~ы вы́гляд eybəcər görkət; сін. бры́дкі, пачва́рны*.

АГІТ|АВА́ЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. сагітава́ць); *təbliğ etmək*.

АГІТА́ТАР м. ~а, ~аў; *təşviqatçı*; || прым. **агіта́тарск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~і пункт *təş-viqatçı məntəqəsi*.

АГІТА́ЦЫ|Я ж. ~і, ~ій; *təşviqat; vəsçi ~ю təşviqat aparmaq*; || прым. **агіта́цыйн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая раба́та *təşviqat işi*.

АГЛЕ́|ДЗЕЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (незак. агляда́ць); 1. *göz gəzdirmək, baxmaq, tamaşa etmək; ~дзець го́рад şəhərə tamaşa etmək*; 2. *yoxlamaq; ~дзець буды́нак binanı yoxlamaq*.

АГЛО́ХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; *kar olmaq, qulağı batmaq*.

АГЛЯ́Д м. ~а, ~аў; 1. *xülasə, icmal; між-наро́дны ~ beynəlxalq icmal*; 2. *yoxlama, yoxlanılma, müayinə; медыцы́нскі ~ tibbi müayinə (yoxlama)*.

АГЛЯ́ДАЛЬНІК м. ~а, ~аў; *icmalçı; палі-ты́чны ~ siyasi icmalçı*.

АГЛЯ́ДА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Агляну́цца**.

АГЛЯ́ДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Агледзе́ць**.

АГЛЯ́ДВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Агляну́цца**.

АГЛЯ́Н|У́ЦЦА зак. ~ўся, ~ёшся, ~ёцца, ~ўцца (незак. агляда́цца, аглядва́цца); 1. *ətrafına baxmaq, ətrafına göz gəzdirmək*; 2. *bələdləşmək; сін. азіра́цца*.

АГНЯВ|Ы прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я; *atəş; ~а́я крónка atəş nöqtəsi*.

АГО́НЬ м. агн|ю́, ~ёў; 1. *od, alov; запалыха́ў ~ alov qalxdı*; 2. *işiq; агні го́рада şəhərin işıqları*; 3. *atəş; адкры́ць ~ atəş açmaq*; || прым. **агни́ст|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; **во́гненн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя.

АГРА́Б|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; *soymaq, talamaq; сін. абрабава́ць*.

АГРАНО́М м. ~а, ~аў; *aqronom*.

АГРАПРАМЫСЛÓВ|Ы прым. ~а́я, ~ае, ~ы́я; *aqrosənaye; ~ы ко́мплекс aqrosənaye kompleksi*.

АГРАТЭ́ХНІК|А ж. ~і; *aqrotexnika*; || прым. **агратэ́хнічн|ы**, ~ая, ~ае, ~ы́я; ~ы́я ме́рапрые́мствы *aqrotexniki tədbirlər*.

АГРЫ́З|АК м. ~ка, ~каў; *dişlək; ~ак я́блыка alma dişləyi*.

АГРЭ́ГАТ м. ~а, ~аў; *aqreqat*; || прым. **агрэ́гáтн|ы**, ~ая, ~ае, ~ы́я.

АГРЭ́СІЎН|Ы прым. ~а́я, ~ае, ~ы́я; *təcavüzkar; ~ы́я дзе́янні təcavüzkar dövlət*.

АГРЭ́СІ|Я ж. ~і, ~ій; *təcavüz*.

АГРЭ́СТ м. ~у; мн. няма; *motmutu (qarağat növü)*.

АГУ́ЛЬН|Ы прым. ~а́я, ~ае, ~ы́я; *ümumi; ~ы сход ümumi uyğıncaq*.

АГУ́ЛЬНААДУКА́ЦЫЙН|Ы прым. ~а́я, ~ае, ~ы́я; *ümumtəhsil; ~ы́я шкóлы ümum-təhsil məktəbləri*.

АГУ́ЛЬНАВА́ДОМ|Ы прым. ~а́я, ~ае, ~ы́я; *məşhur, hamıya məlum olan*.

АГУ́ЛЬНАНАРО́ДН|Ы прым. ~а́я, ~ае, ~ы́я; *ümumxalq; ~ае свя́та ümumxalq bayramı*.

АГУ́ЛЬНАСЦ|Ь ж. ~ці; мн. няма; *birlik; ~ь інтарэ́саў тənəfe birliyi*.

АГУР|О́К м. ~ка́, ~ко́ў; *xıyar, yelpənək; пасадзі́ць ~кі xıyar əktək*.

АД|АБРА́ЦЬ¹ зак. ~бярú, ~бярэ́ш, ~бярó, ~бярúць (незак. адбіра́ць); 1. *əlindən almaq; ~абра́ць ца́цку ў дзіця́ці uşağın əlindən oynısağı almaq*; 2. *seçib ayırmaq; ~абра́ць патрэ́бныя кні́гі lazımlı kitabları seçib ayırmaq*.

АДАБРА́|ЦЬ² незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Адóбрыць**.

АДАГРАВА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Адагрэ́цца**.

АДАГРЭ́|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (незак. адагравáцца); *isinmək*.

АДАРВ|А́ЦЦА зак. ~ўся, ~ёшся, ~ёцца, ~ўцца (незак. адрыва́цца); *qormaq, üzül-mək; гү́зік ~ё́цца düymə qorau*.

АДАРВ|А́ЦЬ зак. ~ў, ~ёш, ~ё, ~ўць (незак. адрыва́ць); 1. *qorarmaq, üzmək*;

~аць лісто́к *vərəqi qorarmaq*; 2. аўірмақ;

~аць ад рабóты *işdən ayırmaq*.

АДАРО́НЫ гл. Адóраны.

АДАСАБЛÉНН|Е н. ~я, ~яў; *tənhalıq*, *yalqızlıq*; жыць у ~і *tənhalıqda yaşamaq*.

АДА|СЛА́ЦЬ зак. ~шлю́, ~шлеш, ~шлэ́, ~шлю́ць (незак. адсыла́ць); *göndərmək*, *yollamaq*.

АДБІВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Адбі́ць.

АДБІРА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Адабра́ць.

АДБІ́Т|АК м. ~ка, ~каў; *iz*, *yer*; ~кі на́ль-цаў *barmaq izləri*; **сін.** п'яча́ць, п'яча́тка.

АДБІ́|ЦЬ зак. ада|б'ю́, ~б'еш, ~б'э́, ~б'ю́ць (незак. адбіва́ць); *qaytarmaq*, *dəf etmək*; ~ць уда́р *zərbəni dəf etmək*.

АДБО́|Й м. ~ю; мн. няма; 1. *qaytarma*, *geri oturma*, *dəf etmə*; 2. *signal* (geri çəkilmə və ya «təhlükə bitdi» signalı); ~й на́вэтра-най трыво́гі *hava təhlükəsi keçdi signalı*; 3. *speç. otboy* (telefonda); ♦ ~ю **нямá** *macal yoxdur*.

АДБО́Р м. ~у; мн. няма; *seçmə*, *seçilmə*; ♦ **штучны́** ~ *süni seçmə*.

АДБО́РАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *seçmə*; ~ыя спабо́рніцтвы *seçmə yarışları*.

АДБО́РН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *seçmə*, *əla*; ~ыя я́блыкі *seçmə almalar*.

АДБЫВА́|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (зак. адбы́цца); *baş vermək*, *olmaq*; што тут ~ецца? *burada nə baş verir?*

АДБЫ́ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ад-бу́дзецца, ~дучца; гл. Адбыва́цца.

АДВА́Г|А ж. ~і; мн. няма; *cəsarət*, *hünər*; *igidlik*; ме́даль «За ~у» «*İgidliyə görə*» *medal*; **сін.** сме́ласць, хра́брасць.

АДВА́ЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *cəsarətli*; **сін.** хра́бры.

АДВАКА́Т м. ~а, ~аў; *vəkil*; рабо́таць ~ам *vəkil işləmək*.

АДВАРО́ТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *geriyə qayıdan*, *qayıdan*; ~ы шлях *qayıdan baş*; 2. *əks*, *tərs*; ~ы бок *tərs üzü*; ♦ ~ы а́драс *göndərənin ünvanı*; у ~ым **выпа́дку** *əks halda* (təqdirdə).

АДВАРО́ЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Адвярну́ць.

АДВÉДЗІН|Ы мн. ~; адз. няма; *yoluxmaq*, *baş çəkmək*.

АДВÉЗЦІ зак. адвяз|у́, ~эш, ~э́, ~у́ць (незак. адвóзціць); *aparmaq*, *daşımaq* (*miniklə*); ~ *пясок qum daşıyıb aparmaq*.

АДВÉСЦІ зак. адвяд|у́, адвяд|зэш, ~дзэ́, ~ду́ць (незак. адвóдзіць); 1. *aparmaq*, *ötürmək*; ~ *дзіця́ дамóў уза́гі evə aparmaq*; 2. *çəkmək*; ~ *ўбок кəнага çəkmək*; 3. *ayırmaq*; ~ *ўча́стак sahə* (yer) *ayırmaq*; ♦ ~ **ду-шэ́** *ürəyini boşaltmaq*.

АДВÉРТ|КА ж. ~кі, ~ак; *vintaçan*, *vint-buran*.

АДВÓ|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; гл. Адвэ́сці.

АДВÓ|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; гл. Адвэ́зці.

АДВЫКА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Адвы́кнуць.

АДВЫ́КН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. адвыка́ць); *tərgitmək*, *yadırğamaq*; ~уць ад курэ́ння *papiros çəkməyi tərgitmək*; **ант.** прывы́кнуць.

АДВЯ|ЗА́ЦЦА зак. ~жу́ся, адвя́|жашся, ~жацца, ~жуцца (незак. адвя́звацца); *açılmaq*; *вяро́ўка ~зваецца кəндір açıldı*.

АДВЯ|ЗА́ЦЬ зак. ~жу́, адвя́|жаш, ~жа, ~жуць (незак. адвя́зваць); *açmaq*; ~за́ць *вяро́ўку кəндірі а́смак*, ~за́ць саба́ку *iti а́смак*.

АДВЯ́ЗВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. Адвя́зання.

АДВЯ́ЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Адвя́зання.

АДВЯРН|У́ЦЬ зак. ~у́, адвэ́рн|еш, ~е, ~уць (незак. адваро́чваць); *çevirmək*, *kəna-ra çəkmək*; ~у́ць *твар üzünü çevirmək*.

АДГАВАР|Ы́ЦЬ зак. ~у́, адгаво́р|ыш, ~ыць, ~аць (незак. адгаво́рваць); *fikrindən daşındırmaq*.

АДГАВО́РВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Адгавары́ць.

АДГАДА́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. адга́дваць); 1. *tapmaq*, *yozmaq*; ~ць *зага́дку tapmasanı yozmaq*; 2. *başa düşmək*,

duymaq; ~ць намеры праціўніка *düştənin piyüətini başa düştək*.

АДГАДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Адгадэць.*

АДГАЛІНАВАЊН|Е *н.* ~я, ~яў; *ayrılma, şaxələnmə.*

АДДА|ВАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Аддаць.*

АДДАЛЁНН|Е *н.* ~я; *мн. няма; uzaqlaşma; na mēry ~я uzaqlaşdıqsa.*

АДДАЛЕН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *uzaq; ~ы раён uzaq rayon.*

АДДАЛ|ІЦЦА *зак.* ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца (*незак. аддаляцца*); *ayrılmaq, aralanmaq; лодка ~ялася ад бэрага qayıq sahilədən aralandı.*

АДДАЛ|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*зак. аддаляць*); *uzaqlaşdırmaq.*

АДДАЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Аддаліцца.*

АДДАЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Аддаліць.*

АДДА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак. аддаваць*); 1. *vermək, qaytarmaq; ~ць döyğ borcunu vermək; 2. vermək; ~ць gadzinnik у рамонт saati təmirə vermək, ~ць nad суд təhkəməyə vermək.*

АДДЗЁЛ *м.* ~а, ~аў; *şöbə; ~ абутковага магазіна tağazanın ayuaqqabı şöbəsi.*

АДДЗ|ЁРЦІ *зак.* ~яру, ~ярш, ~яро, ~яруць (*незак. аддзіраць*); *qorarmaq, soymaq; ~ёрці шпалеры divarın kağızını soymaq.*

АДДЗЕЯСЛОЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *грам. feli, feldən törəmiş; ~ы назоўнік feli isim, ~ы прыметнік feli sifət.*

АДДЗІРА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Аддзіраць.*

АДДЗЯК|АВАЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *təşəkkür etmək.*

АДДЗЯЛЁНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *ayırma, ayrılma; 2. şöbə; дзённае (завочнае) ~е gündüz (qiyabi) şöbəsi; 3. dəstə, bölük, bölmə; камандзір ~я bölük komandiri.*

АДДЗЯ|ЛІЦЬ *зак.* ~лю, аддзёліш, ~іць, ~яць (*незак. аддзяляць*); *ayırmaq; ~ліць перагародкой arakəsmə ilə ayırmaq, ~ліць*

prəydu ad nadmānu doğrunu yalandan ayırmaq.

АДДЗЯЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Аддзяліць.*

АДЗЁНН|Е *н.* ~я; *мн. няма; paltar, geyim; верхняе ~е üst paltarı, рабочае ~е iş paltarı; сін. вóпратка.*

АДЗІН *ліч.* *Р* аднаго, *Д* аднаму, *В* аднаго *і* адзін, *ТМ* адным; 1. *bir; adzın dom bir ev; 2. у знач. прысл. tək, tənha, təkсə; ён жыўе adzın o, tək yaşayır; 3. у знач. займ. biri, birisi; adzın з вўчняў şagirdlərdən biri; 4. у знач. наз. bir nəfər; adzın за ўсіх i үсə за adnağó bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər üçün; ♦ adzın на adzın təkбətək, үсə як adzın hamı bir nəfər kimi, адным словам bir sözlə.*

АДЗІНАЦЦАТ|Ы *ліч.* ~ая, ~ае, ~ыя; *оп-birinci; ~ае мёсца onbirinci yer.*

АДЗІНАЦЦАЦЬ *ліч.* *РДМ* ~і, *Т* ~цю; *onbir; ~ь чалавék onbir adam, у ~ць gadzın saat onbirdə.*

АДЗІН|КА *ж.* ~кі, ~ак; 1. *bir (rəqəm); прыбавіць ~ку üstə bir gəlmək, памножыць на ~ку birə vurmaq; 2. bir (qiymət); атрымаць ~ку на фізіцы fizikadan bir almaq; 3. vahid; ~ка даўжыні uzunluq vahidi, ~ка вагі çəki vahidi.*

АДЗІНОК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. *tək, tənha; ~ае жыццё tənha həyat; 2. kimsəsiz, adamsız; ~і чалавék kimsəsiz adam; 3. у знач. наз. subay; ~ім даёцца інтэрнат subaylara yataqxanada yer verilir.*

АДЗІНОТ|А *ж.* ~ы; *мн. няма; təklik, tənhalıq, yalqızlıq.*

АДЗІНОЧ|КА *м.* *Р* ~кі, *ДМ* ~ку, *Т* ~кам; *ж. ДМ* ~цы, *Т* ~кай *і* ~каю; *мн. ~ак; tək, tək-tənha, yalqız, ауг; жыць у ~ку tək yaşamaq.*

АДЗІНОЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yeganə, birсə; ♦ грам. ~ы лік tək hal.*

АДЗІНСТВ|А *н.* ~а; *мн. няма; birlik, vəhdət; ~а нóглядаў fikir birliyi.*

АДЗІН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yeganə, birсə; мой ~ы сьбар тэнім yeganə dostum.*

АДЗНАК|А *ж.* ~і, ~; *qiymət; дыплóм з ~ай fərqlənmə diplomu.*

АДЗНАЧАЎ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Адзнáчыцца.**

АДЗНАЧАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Адзнáчыць.**

АДЗНАЧ|ЫЦЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца (*незак.* адзначáцца); 1. qeyd olunmaq, özünü qeyd etdirmək; ~ыцца ў спісах выбаршчыкаў *seçicilerin siyahısında adını qeyd etdirmək*; 2. nəzərə çatmaq; ~аюцца пóспехі ў вучóбе *təhsildə irəliləyiş nəzərə çatır*.

АДЗНАЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* адзначáць); 1. nişanlamaq, işarə qoymaq; ~ыць алоўкам *karandaşla işarə qoymaq*; 2. qeyd etmək; ~ыць недахóпы ў працы *işdə olan nöqsanları qeyd etmək*.

АД'ЭЗД *м.* ~у, ~аў; getmə, yola düşmə (miniklə); ~ дэлегацыі *nümayəndə heyuətini yola düştəsi*.

АД'Е|ХАЦЬ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; *гл.* **Ад'язджаць.**

АДКА́З *м.* ~у, ~аў; cavab; ~ы на пытанні *suallara cavab*, атрымаць ~ на пісьмо *təktuba cavab almaq*.

АДКА|ЗАЦЬ *зак.* ~жу́, ~жаш, ~жа, ~жуць (*незак.* адка́зваць); 1. cavab vermək; ~заць на пытанні *suallara cavab vermək*; 2. cavab yazmaq; ~заць на пісьмо *təktuba cavab yazmaq*; 3. cavabdeh olmaq; ~зваць за дысцыпліну *nizam-intizama cavabdeh olmaq*.

АДКА́ЗВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Адказаць.**

АДКА́ЗНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* няма; məsuliyət, cavabdehlik; узяць ~ь на сябе *təsuliyəti öz üzərinə götürmək*.

АДКА́ЗН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. məsul, cavabdeh; ~ы рэда́ктар *məsul redaktor*; 2. məsuliyətli; ~ая раба́та *məsuliyətli iş*.

АДКІДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Адкінуць.**

АДКІН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* адкі́дваць); 1. atmaq, kənara tullamaq; ~уць камяні *daşları kənara tullamaq*; 2. geri oturtmaq, geri atmaq; ~уць праціўніка *düşməni geri oturtmaq*.

АДКЛАДАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Адкла́сці.**

АДКЛА́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Адкла́сці.**

АДКЛАЎ|СЦІ *зак.* ~ду́, ~дзеш, ~дзе́, ~ду́ць (*незак.* адклада́ць і адкла́дваць); 1. kənara qoymaq, ayırmaq; ~сці *namrəbnyə knigə üboq lazım olan kitabları kənara qoymaq*; 2. təxirə salmaq; ~сці ад'э́зд *getməyi təxirə salmaq*.

АДКЛЕЎ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць ~яць (*незак.* адкле́йваць); qorartmaq, soymaq (yarışdırılmış şeyi); ~іць ма́рку *markanı qorartmaq*.

АДКЛЕ́ЙВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Адкле́йць.**

АДКЛІКАЎ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Адклі́кнуцца.**

АДКЛІ|КАЦЬ *зак.* ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць (*незак.* адклі́каць); 1. geri çağırmaq; ~каць пасла́ *səfiri geri çağırmaq*, ~каць з адпа-чынку *təzuniyyətə geri çağırmaq*.

АДКЛІКАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Адклі́каць.**

АДКЛІКН|УЦЦА *зак.* ~уся, ~ешся, ~ецца, ~уцца (*незак.* адклі́кацца); cavab vermək, hay vermək; ніхто́ не ~уўся *heç kəs hay vermədi*.

АДКРУ|ЦІЦЦА *зак.* ~чу́ся, адкру́цішся, ~ціцца, ~цяцца (*незак.* адкру́чвацца); 1. çevrilmək, üzünü başqa tərəfə çevirmək; 2. üz döndərmək, üz çevirmək, əlaqəsini kəsmək; 3. burulub açılmaq, burulub boşalmaq.

АДКРУ|ЦІЦЬ *зак.* ~чу́, адкру́ціш, ~ціць, ~цяць (*незак.* адкру́чваць); ас́та, burub boşaltmaq; ~ціць га́йку *qaykanı açmaq*.

АДКРУ́ЧВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Адкру́ціцца.**

АДКРУ́ЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Адкру́ціць.**

АДКРЫВАЎ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Адкры́цца.**

АДКРЫВАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Адкры́ць.**

АДКРЫТ|КА *ж.* ~кі, ~ак; асі́рса; ві́нша-ва́льная ~ка *təbrik açırçası*; *сін.* пашто́ўка.

АДКРЫ́ТЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; асі́қ; ~ыя дзвэ́ры асі́қ қары, ~ае пісьмо́ асі́қ та́ktub, ~ы склад асі́қ неса, ~ае галасава́нне асі́қ säsvertä; **ант.** закрывты.

АДКРЫ́ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (незак. адкрыва́цца); асі́лмақ; акно́ ~ецца рәпсәгә асıldı, магазин ~ецца ў дзёсяць гадзін дүкан саат онда асıldı; **сін.** адчыні́цца; **ант.** закрывца.

АДКРЫ́ЦЦ|Ё н. ~я, адкрыв́цяў; 1. асі́ліш; ~ё схо́ду iclasın açılışı; 2. кәш́ф; навукóвае ~ё elmi kәşf; **ант.** закрывцё.

АДКРЫ́ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. адкрыва́ць); 1. ас́тақ; ~ць акно́ рәпсәгәні ас́тақ, ~ць бутэ́льку ўі́сәні ас́тақ, ~ць во́чы gözlerini ас́тақ, ~ць кні́гу kitabı ас́тақ, ~ць магази́н дүка́нı ас́тақ; 2. кәш́f etmәk; ~ць но́вую зорку yeni ulduz kәşf etmәk; ◇ ~ць ду́шу ўгәуini ас́тақ; **сін.** раскрьі́ць, **ант.** закрывць.

АДКУ́ЛЬ прысл. haradan? ~ idéu? haradan gәlirsән? ~ ен ро́дам? О haralıdır? ~ ты ве́даеш? Haradan bilirsән? ◇ ~ ні ва́зьміся haradansa, böyүrdән.

АДКУ́СВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Адку́сіць.

АДКУ|СІ́ЦЬ зак. ~шу́, адку́|сіш, ~сіць, ~сяць (незак. адку́сваць); dişlәмәk, dişlәyib qorartmaq; ~сіць я́блык almanı dişlәтәk.

АДЛЕ́ГЛАСЦЬ ж. ~і, ~ей; məsafә; на адно́лькавай ~і еүні məsafädә.

АДЛЮСТР|АВА́ЦЦА зак. ~ю́ся, ~у́ешся, ~у́ецца, ~у́юцца (незак. адлюстро́ўвацца); 1. әкс olunmaq, şekli düşmәk; ~ава́цца ў ва́дзё suda әкс olunmaq; 2. təsir etmәk, özünü göstәrmәk.

АДЛЮСТР|АВА́ЦЬ зак. ~ю́ю, ~у́еш, ~у́е, ~у́юць (незак. адлюстро́ўваць); təsvir etmәk, göstәrmәk, yaratmaq; ~ава́ць жыццё наро́да халқın һәуатını təsvir etmәk, ~ава́ць на карці́не лес şәkildә теҗәні təsvir etmәk.

АДЛЮСТРО́ЎВА|ЦЦА незак. ~ю́ся, ~ешся, ~ецца, ~ю́цца; гл. Адлюстрава́цца.

АДЛЮСТРО́ЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~ю́ць; гл. Адлюстрава́ць.

АДЛЯ́ТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~ю́ць (зак. адляце́ць); uçub getmәk; ~ць на по́ўдзень сәтүба uçub getmәk.

АДЛЯ́ЦЕ́ЦЬ зак. ~чу́, ~ціш, ~ці́м, ~ця́ць; гл. Адлята́ць.

АДМАЎЛЭ́НН|Е н. ~я, ~яў; danma, inkar etmә, inkar edilmә.

АДМАЎЛЯ́|ЦЦА незак. ~ю́ся, ~ешся, ~ецца, ~ю́цца; гл. Адмо́віцца.

АДМАЎЛЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~ю́ць; гл. Адмо́віць.

АДМЕ́НЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~ю́ць; гл. Адмяні́ць.

АДМЕ́ТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; fәrqlәndirici, fәrqlәnmә.

АДМІ́НІСТРА́ТАР м. ~а, ~аў; müdir.

АДМІ́НІСТРА́ЦЫ|Я ж. ~і; ~й; müdiriyuәt; ~я заво́да zavodun müdiriyuәti.

АДМІРА́Л м. ~а, ~аў; admiral; || прым. адміра́льск|i, ~ая, ~ае, ~ія; ~ае зва́нне admiral rütbәsi.

АДМО́|ВА ж. ~вы, ~ў; rәdd etmә (edilmә), rәdd cavabı; атрыма́ць ~вай rәdd cavabı almaq, адказа́ць ~вай rәdd cavabı vermәk.

АДМО́|ВІ́ЦЦА зак. ~ўлю́ся, ~ві́шся, ~ві́цца, ~вя́цца (незак. адмаўля́цца); imtına etmәk, boyun qaçırmaq; ~ві́цца ад пра́цы ішдән boyun qaçırmaq, ~ві́цца ад сваі́х слоў өз sözlәrindән imtına etmәk; **ант.** згадзі́цца.

АДМО́|ВІ́ЦЬ зак. ~ўлю́, ~ві́ш, ~ві́ць, ~вя́ць (незак. адмаўля́ць); 1. rәddetmәk; ~ві́ць у просьбе хаһі́шını rәdd etmәk; 2. boyun qaçırmaq, imtına etmәk; ~ві́ць у дапамо́зе köтәk etmәkdән boyun qaçırmaq.

АДМЫ́СЛÓВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; хüsusi, әlaniddә, аүн, мәxsusi.

АДМЯ́Н|І́ЦЬ зак. ~ю́, адме́н|iш, ~і́ць ~я́ць (незак. адмяня́ць і адме́ньваць); lægv etmәk; ~і́ць прыгаво́р höktü lægv etmәk.

АДМЯ́НН|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~ю́ць; гл. Адмяні́ць.

АДНАБАКО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; birtәrәfli; ~ы pyx birtәrәfli һәрәкәт.

АДНА́К *злучн.* lakin, ancaq, amma.

АДНАКЛАСНИ́К *м.* ~а, ~аў; sinif yoldaşı, həmsinif.

АДНАКРА́ТНІ́Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bir dəfə olan, birdəfəlik.

АДНАПАВАРХО́ВЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; birmərtəbəli; *аднапаварховы дом birmərtəbəli ev.*

АДНАСТА́ЙНІ́Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bir cür, yeknəsək; ~ае жыццё yeknəsək həyat.

АДНАТО́МНІК *м.* ~а, ~аў; bircildlik.

АДНАТЫ́ПНІ́Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; eyni cür, oxşar; ~ыя буды́нкі eyni cür evlər.

АДНАЧАСО́ВА *присл.* eyni zamanda, bir vaxtda.

АДНÉКУЛЬ *присл.* haradansa; ~ дано́сі-ліся *галасі haradansa səs gəlirdi.*

АДНÉСЦІ *зак.* ~ясу́, ~ясéш, ~ясé, ~ясу́ць (*незак.* адно́сіць); 1. aparmaq, götürü baparmaq; ~э́сці кні́гі ў бі́бліятэ́ку *kitabları kitabxanaya aparmaq*; 2. aid etmək; ~о́сіць да п'ятна́ціцатага стаго́ддзя *onbeşinci əsrə aid etmək.*

АДНÉСЦІСЯ *зак.* ~ясу́ся, ~ясéшся, ~ясéцца, ~ясу́цца (*незак.* адно́сіцца); 1. yanaşmaq, münasibət göstərmək; *ува́жлива ~э́сціся да спра́вы ішэ́ дiqqətlə yanaşmaq*; 2. aid olmaq; *гэ́та ~о́сіцца і да вас бу, sizə aiddir.*

АДНО́ЙЧЫ *присл.* bir dəfə, bir kərrə; ~веча́рам *bir dəfə axşam.*

АДНО́ЛЬКАВА *присл.* bir cür, eyni dərəcədə, bir bərabərdə.

АДНО́ЛЬКАВІ́Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bir cür, bir, oxşar, eyni; *гэ́тыя пакóі ~ыя бу otaqlar eynidirlər.*

АДНО́СІНІ́Ы *мн.* ~; *адз. няма;* münasibət; *сямéйныя ~ы ailə münasibətləri*; *у гэ́тых ~ах* *bu cəhətdən.*

АДНО́|СІЦЦА *незак.* ~шуся, ~сішся, ~сіцца, ~сяцца; *гл. Аднэ́сціся.*

АДНО́|СІЦЬ *незак.* ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць; *гл. Аднэ́сці.*

АДО́БРЫ́ЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* адабра́ць); bəyənmək.

АДО́ЛЕ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* адо́льваць); dəf etmək, öhdəsindən gəlmək,

üstün gəlmək, qalib gəlmək; ~ць ця́жкасці́ *im çətinliklərə üstün gəlmək.*

АДО́ЛЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Адóлещь.*

АДО́РАНІ́Ы і АДАРО́НІ́Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; istedadlı, zəkali; *ён ~ы чалавё́к о, istedadlı adamdır.*

АДПАВЕ́ДНА *прываз.* з ДТ; uyğun olaraq, müvafiq olaraq, əsasən; ~ за́гáду́ *əmrə əsasən.*

АДПАВЕ́ДНАСЦІ́Ь *ж.* ~і, ~яў; uyğunluq, müvafiqlik.

АДПАВЯ́ДА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; uyğun gəlmək, müvafiq olmaq, düz gəlmək; *памéры не ~юць о́лчүлэ́рі uyğun gəlmir.*

АДПАЧЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Адпачы́ць.*

АДПАЧЫ́Н|АК *м.* ~ку, ~каў; istirahət, dincəlmə; ~ак *насля́ пра́цы ішдэн sonra istirahət, працава́ць без ~ку istirahətsiz işləmək.*

АДПАЧЫ́ЦЬ *зак.* ~нў, ~нэш, ~нэ, ~нўць (*незак.* адпачыва́ць); istirahət etmək, dincəlmək; ~ыць лё́там *yaşda istirahət etmək.*

АДПО́М|СЦІ́ЦЬ *зак.* ~шчу, ~сціш, ~сціць, ~сцяць; *гл. По́мсціць.*

АДПРА́|ВІЦЦА *зак.* ~ўлюся, ~вішся, ~віцца, ~вяцца (*незак.* адпраўля́цца); getmək, yola düşmək, yollanmaq; *ця́гнік ~віцца ў дзе́сяць гадзі́н qatar saat onda yola düşür.*

АДПРА́|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць (*незак.* адпраўля́ць); göndərmək, yollamaq, yola salmaq; ~віць пісьмо́ *məktub göndərmək*; *сін.* адасла́ць.

АДПРАС|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; ütüləmək.

АДПРАЎ́|ЛЯ́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Адпра́віцца.*

АДПРАЎ́|ЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Адпра́віць.*

АДПУСКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Адпусці́ць.*

АДПУ|СЦІ́ЦЬ *зак.* ~шчу́, адпу́|сціш, ~сціць, ~сцяць (*незак.* адпуска́ць); 1. bu-
raxmaq; 2. uzatmaq (saqqal, dırnaq və s.).

АДРАЗА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Адрэ́заць.*

АДРА́ЗУ прысл. 1. birdən, birdəfəyə; 2. dərhəl, o saat.

АДРАМАНТ|АВА́ЦЬ зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *təmir etmək*; ~ *darəgu yolu təmir etmək*.

А́ДРАС м. ~а, ~аў; *ünvan*; ~ *шкóлы тэк-тəбін ünvanı*, *даць ~ ünvan vermək*; *♦ у ~ кагó-н. kimin ünvanına*; || прым. **а́драс-н|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *кніга ünvan ki-tabı*.

АДРАСА́НТ м. ~а, ~аў; *adresant* (*məktub, bağlama və s. göndərən*).

АДРАСА́Т м. ~а, ~аў; *adresat* (*məktub, teleqram və s. göndərilən adam*).

АДРА|СЦІ́ЦЬ зак. ~шчў, *адрòсц|іш*, ~іць, ~яць (*незак. адрòшчваць*); *uzatmaq*; ~*сц|іць валасы saçı* *uzatmaq*.

АДРÓЗНЕНН|Е н. ~я, ~яў; *fərq, təvafüt; istótnae ~e mühüm fərq*.

АДРÓЗНІВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *fərqlənmək, seçilmək*; ~*цца ад іншых başqalarından fərqlənmək*, *тканіны ~юцца на шырыні parçalar eninə görə seçilir*.

АДРÓЗНІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Адрòзніць**.

АДРÓЗН|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак. адрòзніваць*); *fərqləndirmək, fərq qoymaq, ayırtmaq*.

АДРÓШЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Адрасціць**.

АДРЫВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Адарва́цца**.

АДРЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Адарва́ць**.

АДРЭ́ГУЛ|ЯВА́ЦЬ зак. ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; *nizama salmaq, nizamlamaq, tən-zimləmək*.

АДРЭ́ДАГ|АВА́ЦЬ зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *redaktə etmək*; ~*аваць артыкул məqaləni redaktə etmək*.

АДРЭ́ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць (*незак. адраза́ць*); *kəsmək*; ~*заць дошку taxtanı kəsmək*.

АДСВЯ́ТК|АВА́ЦЬ зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *bayram etmək*.

АДСО́ЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Адсўнуць**.

АДСТА|ВА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~эш, ~е, ~юць; гл. **Адста́ць**.

АДСТА́Л|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *geridə qalmış*; ~ы *чалавék geridə qalmış adam*.

АДСТА́|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць (*незак. адстава́ць*); *geri qalmaq, dala qalmaq*; ~*ць ад сябрóў yoldaşlarından geri qalmaq*.

АДСТУПА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Адступіць**.

АДСТУП|І́ЦЬ зак. ~лю, *адступ|іш*, ~іць, ~яць (*незак. адступа́ць*); *çəkilmək, geri çəkilmək*; *вóраг ~іў düşmən geri çəkildi*.

АДСУ́Н|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак. адсбўваць*); *geriyə çəkmək, aralamaq*; ~*уць стол убок masanı yana çəktək*; **ант.** прысўнуць.

АДСУ́ТНІЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *olmamaq, iştirak etməmək*; ~*ць на ўрòку dərstdə olmamaq*; **ант.** прысўтнічаць.

АДСЫЛА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Адасла́ць**.

АДСЮ́ЛЬ прысл. *buradan*; ~ *нябóчна buradan görünmür*.

АДТУ́ЛН|А ж. ~ы, ~; *deşik, dəlik, göz*; *зрабіць ~у deşik açmaq*, ~а *ў сця́нэ divarın deşiyi*.

АДТУ́ЛЬ прысл. *oradan*; *вярнў́цца ~ ora-dan qayıtmaq*.

АДУВА́НЧЫК м. ~а, ~аў; *zəncirotu*; **сін.** дзьмухавец.

АДУКАВА́Н|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *təhsilli, təhsil almış (görmüş)*; ~ы *чалавék təhsilli adam*.

АДУКА́ЦЫ|Я ж. ~і; *мн. няма*; 1. *ma-arif*; *наро́дная ~я xalq maarifi*; 2. *təhsil*; *вышэйшая ~я ali təhsil*, *атрымáць ~ю təhsil almaq*; **сін.** навучанне, асвёта.

АДХІЛЭ́ННЕ н. ~я, ~яў; 1. *əymə, əyilmə*; 2. *sarma*; 3. *rədd etmə*; 4. *kənara çıxma*.

АДХІЛ|І́ЦЬ зак. ~ю, *адхіл|іш*, ~іць, ~яць (*незак. адхіля́ць*); 1. *yana əymək*; ~*іць галавў başını yana əmək*; 2. *rədd etmək*; ~*іць прòсьбу xahişini rədd etmək*.

АДХІЛІЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Адхіліць.

АДХОН *м.* ~у, ~аў; döş, eniş.

АДЦЕНН|Е *н.* ~я, ~яў; çalar, çalarlıq; з зялёным ~ем уаşıлаçalar.

АДЦЯГВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Адцягнуць.

АДЦЯГН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, адцягн|еш, ~е, ~уць (*незак.* адцягваць); уayındırmaq, sarpdırmaq; ~ўць *ад спраў ішдэн уayındırmaq, ~ўць увагу diqqətini уayındırmaq.*

АДЧУВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Адчуць.

АДЧУ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* адчуваць); duymaq, hiss etmək; ~ць гóлад aclıq hiss etmək, ~ць боль ağrı hiss etmək.

АДЧЫН|ІЦЬ *зак.* ~ю, адчын|іш, ~іць, ~яць (*незак.* адчыняць); açmaq; ~іць варóты darvazanı açmaq; *сін.* адкрýць; *ант.* зачыніць.

АДЧЫНІЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Адчыніць.

АДШУКА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* адшўкваць); axtarmaq, axtarib tapmaq, araşdırmaq; ~ць сpóдки vəsait axtarib tapmaq, ~ць магчýмасці imkan tapmaq.

АДШУКВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Адшукáць.

АДЫ|СЦІ *зак.* ~дў, ады|дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* адыхóдзіць); 1. aralanmaq, çəkmək; ~сці ўбок kənara çəkmək; 2. yola düşmək, tərpnəmək; цягнік ~дзе праз гадзіну Qatar bir saatdan sonar tərpnəir (yola düşür).

АДЫХО|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл.* Адысці.

АД'ЯЗДЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* ад'ехаць); getmək (miniklə); ён ~е адначывáць о, istirahətə gəldirdi.

АЖЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Ажыць.

АЖЫН|А *ж.* ~ы, ~; böyürtkən.

АЖЫЦЦЯВ|ІЦЦА *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~іцца, ~яцца (*незак.* ажыццяўляцца); һəyata keçirilmək, yerinə yetirilmək; плáны ~яцца planlar һəyata keçirildi; *сін.* здзейсніцца.

АЖЫЦЦЯ|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць (*незак.* ажыццяўляць); һəyata keçirtmək; ~віць мáру arzusunu һəyata keçirtmək; *сін.* здзейсніць.

АЖЫЦЦЯЎЛЕНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; һəyata keçirilmə, yerinə yetmə, yerinə yetirilmə; ~е плáна planın yerinə yetirilməsi; *сін.* здзяйсненне.

АЖЫЦЦЯЎЛЯ|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *гл.* Ажыццявіцца.

АЖЫЦЦЯЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Ажыццявіць.

АЖЫ|ЦЬ *зак.* ~вў, ~веш, ~вё, ~вўць (*незак.* ажывáць); dirilmək, dirçəlmək, canlanmaq; квёткі ажылі çiçəklər canlandı.

АЗАГАЛО|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць (*незак.* азагалóўліваць); sərlövhə qoymaq, ad qoymaq.

АЗАГАЛОЎЛВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Азагалóвиць.

АЗАРА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Азарыць.

АЗАР|БІЦЬ *зак.* ~ў, азóр|ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* азарáць); işıqlandırmaq, nurlandırmaq, şəfəqləndirmək; сóнца ~ыла пакóй günəş otağı işıqlandırdı.

АЗБУК|А *ж.* ~і, ~; əlifba; беларýская ~а belarus əlifbası, ~а Мóрзэ Morze əlifbası.

АЗДАРАЎЛЕНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; sağlamlaşdırma(-dırılma).

АЗЕЛЯНЕНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; уаşıллаşdırma(-dırılma); ~е гарадоў şəhərlərin уаşıллаşdırılması.

АЗЕРБАЙДЖА́Н|ЕЦ *м.* ~ца, ~цаў; azərbaycanlı.

АЗЕРБАЙДЖА́Н|КА *ж.* ~кі, ~ак; azərbaycanlı (qadın).

АЗЕРБАЙДЖА́НСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; Azərbaycan; ~ая мо́ва Azərbaycan dili.

АЗІ́МЫ|Я *мн.* ~х; *адз.* няма; payızlıq taxıl.

АЗІРА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Азірну́цца.

АЗІРН|ЎЦЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца (*незак.* азіра́цца); ətrafına göz gəzdmək; *сін.* агляну́цца.

АЗЛАБЛЭНН|Е н. ~я; *мн. няма*; qeyzləndirmə, qəzəbləndirmə, hirsələndirmə; qeyzlənmə, qəzəblənmə, hirsələnmə; qəzəb, qeyz. **АЗНАЁМ|ЦЬ** зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~мяць; tanış etmək.

АЗНАЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Азначыць.*

АЗНАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак. азначыць*); göstərmək, bildirmək, demək; *крóпка ~ыць пáўзу пóqtə fasilə bildirir.* **АЗНАЧЭНН|Е** н. ~я, ~яў; *грам. тэyin; знайсці ~е тэyini tapmaq.*

АЗЯБН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Зябнуць.*

АЙЧЫН|А ж. ~ы; *мн. няма*; vətən, ata yurdu; *любóў да ~ы vətən məhəbbəti; абарóна ~ы vətəni qoruma; сін. радзіма, бацькаўшчына.*

АЙЧЫНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; vətən; ~ая *вайна́ vətən müharibəsi.*

АКАДЭМІК м. ~а, ~аў; akademik (akademiya üzvü).

АКАДЭМІ|Я ж. ~і, ~й; akademiya; *Акадэ́мія навук Elmlər Akademiyası.*

АКАЗАЦЦА зак. ~жўся, ака́ж|ашся, ~ацца, ~ўцца (*незак. ака́звацца*); düşmək, olmaq; ~за́цца сярóд сярбóў dostların arasına düşmək.

АКА|ЗАЦЬ зак. ~жў, ~жаш, ~жа, ~жуць (*незак. ака́зваць*); göstərmək; ~за́ць дапамо́гу yardım göstərmək (*etmək*).

АКА́ЗВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Ака́зацца.*

АКА́ЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Ака́заць.*

АКАЛІ́ЧНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; 1. vəziyyət, hal; *на сямéйных ~ях ailə vəziyyətinə görə*; 2. *грам. zərflək; ~ чáсы zaman zərfliyi, ~ спóсабу дзе́яння tərzi-hərəkət zərfliyi.*

АКАМПАН|АВА́ЦЬ і АКАМПАНІ́Р|А-ВА́ЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць і ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; müşayiət etmək; ~ава́ць на акардэо́не müşayiət etmək akkardeonda.

АКАРДЭА́НІСТ м. ~а, ~аў; akkordeonçu.

АКАРДЭО́Н м. ~а, ~аў; akkordeon; *ігра́ць на ~е akkordeon çalmaq*; || *прым. акардэо́нн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.*

АКА́ЦЫ|Я ж. ~і, ~й; akasiya; *бе́лая ~я ağ akasiya.*

АКВА́РЫУМ м. ~а, ~аў; akvarium (sulu şüşə qutu); || *прым. аква́рыумн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае рыбава́дства akvarium balıqçılığı.*

АКІ́ЯН м. ~а, ~аў; okeán; ◊ Ці́хі ~ Sakit okean.

АКЛА́Д м. ~у, ~аў; maaş, məvacib; *ме́сячны ~ aylıq maas, наві́сіць ~ maaşı artırmaq.*

АКЛЕ́|ЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак. акле́йваць*); uarişdırmaq, çəkmək; ~і́ць сце́ны şpalərami divarlara kağız çəkmək.

АКЛЕ́ЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Акле́йць.*

АКЛІКА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Аклі́кнуць.*

АКЛІ́КН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~юць (*незак. аклі́каць*); səsləmək, haylamaq; ~у́ць прахо́жага yoldan ötəni səsləmək (*haylamaq*).

АКН|О́ н. ~а, *мн. во́кн|ы, ~аў і акóн; рэпсэ́гэ; адкры́ць (закры́ць) ~ó рəncərəni açmaq (örtmək), глядзэ́ць у ~ó рəncəradən baxmaq*; || *прым. акóнн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая ра́ма рəncəgə çərçivəsi.*

АКРУ́Г|А ж. ~і, ~; dairə; *вы́барчая ~a seçki dairəsi.*

АКРУЖА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Акру́жыць.*

АКРУ́ЖНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; çevrə; *начарці́ць ~ь çevrə çəkmək.*

АКРУЖ|Ы́ЦЬ зак. ~ў, акру́ж|ыш, ~ыць, ~аць (*незак. акру́жаць*); dövrəyə almaq; ~ы́ць настáўніка müəllimi dövrəyə almaq.

АКРЭ́СЛ|ЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; müəyyən etmək.

АКСАМІ́Т м. ~у; təхтəг; || *прым. акса́міта́в|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая сукéнка təхтəр əтəк.*

АКСІЁ́М|А ж. ~ы, ~; aksioma (isbata ehtiyacı olmayan müddəa).

АКТ м. акт|а, ~аў; akt; *скла́сці ~ акт tərtib etmək.*

АКТУА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zə-ruri, vacib, aktual; ~ае пы́танне vacib tə-sələ, ~ая тэ́ма actual mövzu.

АКТЫВІЗ|АВАЎЦЬ зак. і незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *fəallaşdırmaq*.

АКТЫ|Ў м. ~ву, ~ваў; *fəallar*; ~ў школы *məktəbin fəalları*.

АКТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *fəal*; ~ы *вучань fəal şagird*; **сін.** ініцыятыўны; **ант.** пасіўны, інертны.

АКУЎ|А ж. ~ы, ~; *akula* (köpək balığı).

АКУЛЯР|Ы мн. ~аў; адз. няма; еунэк, *gözlük*; надзеўць ~ы еунэк *taxtaq*.

АКУН|Ь м. ~я, ~ёў; *xanı balığı*.

АКУПАЊТ м. ~а, ~аў; *işgalçı*.

АКУПІР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *işgal etmək*.

АКУР|АК м. ~ка, ~каў; *papiros kötüyü*.

АКУРАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *səliqəli*; ~ы *хлópчык səliqəli oğlan*.

АКЦЁР м. ~а, ~аў; *aktyor*; || прым. **ак-цёрск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ае *мастаўтва актыор sənəti*.

АКЦЫ|Я ж. ~і, ~й; *səhm*; ~і *нафтавых кампаній neft şirkətlərinin səhmləri*.

АКЦЭНТ м. ~у, ~аў; *tələffüz*; *vurğu*.

АЛАД|КА ж. ~кі, ~ак; *oladya* (bişi növü).

АЛГЕБР|А ж. ~ы; мн. няма; *cəbr*; *урок ~ы cəbr dərsi*; || прым. **алгебраічн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя.

АЛЁ злучн. *lakin*, *amma*, *ancsaq*; я *многа працаваў, але не стаміўся тэп çox işləmişəm, ancaq yorulmamışam*.

АЛЁН|Ь м. ~я, ~яў; *maral*.

АЛІВ|А ж. ~ы, аліў; *zeytun*.

АЛІМЕНТ|Ы толькі мн. ~аў; *aliment*; *плаціць ~ы aliment vermək*.

АЛІМПІЙСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; *olimpiya*; ~і *чэмпіён olimpiya çempionu*.

АЛІМПІЯД|А ж. ~ы, ~; *olimpiada* (1. *olimpiya oyunları*; 2. *fənn yarışması*).

АЛФАВІТ м. ~а, ~аў; *əlifba*; *беларускі ~ belarus əlifbası*; || прым. **алфавітн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *рад əlifba sırası*.

АЛЬБОМ м. ~а, ~аў; *albom*; ~ для *маля-ванна rəsm albomu*.

АЛЮМІН|ІЙ м. ~ю; мн. няма; *alümin*; || прым. **алюмініев|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *прамысловасць alümin sənayesi*.

АМАРАЉН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *əxlaqsız*; ~ы *ўчынак əxlaqsız hərəkət*.

АМПЛУА н. нескл. *amplua*.

АМФІТЭАТР м. ~а, ~аў; *amfiteatr*.

АНАЉІЗ м. ~у, ~аў; *müayinə, təhlil*; ~ *кры-ві qanın müayinəsi*, ~ *сказа cümlənin təhlili*.

АНАЉІЗ|АВАЎЦЬ зак. і незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *müayinə etmək; təhlil etmək*; ~аваўць *сказ cümləni təhlil etmək*.

АНАНІМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *imzasız, adsız*; ~ае *нісьмó imzasız məktub*.

АНАТОМІ|Я ж. ~і; мн. няма; *anatomiya*; ~я *чалавэка insanın anatomiyası*.

АНГІН|А ж. ~ы; мн. няма; *angina* (boğaz gəlməsi).

АНЕКДОТ м. ~а, ~аў; *lətifə*.

АНКЁТ|А ж. ~ы, ~; *anket* (sorgu vərəqəsi); *запóўніць ~у anket doldurmaq*.

АНСАМБЛ|Ь м. ~я, ~яў; *ansambl*; ~ь *нэс-ні і тáнца tahnı və rəqs ansamblı*.

АНТРАКТ м. ~у, ~аў; *fasilə* (teatr tamaşası və ya konsert zamanı); *аб'яўляецца ~ fasilə élan olunur*.

АНТЭН|А ж. ~ы, ~; *antena*; *тэлевізійная ~a televiziya antenası*.

АНУЧ|А ж. ~ы, ~; 1. *əski*, *cında*, *cındır*; ~а *для мыццў падлóгі döşəmə əskisi*; 2. *silgi*.

АПАВЯДАЉН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *грам. nəqli*; ~ы *сказ nəqli cümlə*.

АПАВЯДАЊН|Е н. ~я, ~яў; 1. *hekayə*; я *люблю гумарыстычныя ~і тэп yumoristik hekayələri xoşlayıram*; 2. *nağil etmək*.

АПАВЯШЧЭЊН|Е н. ~я, ~яў; *yauma*, *yautilma*, *məlum olma*.

АПАДК|І мн. ~аў; адз. няма; *yağıntı*.

АПАРАТ м. (прыбор) ~а, ~аў; (у інш. знач.) ~у; *aparat*; *тэлефонны ~ telefon aparatı*, *дзяржаўны ~ dövlət aparatı*.

АПЁК|А ж. ~і; мн. няма; *qayğı, himayə*; *бацькоўская ~a ata-ana qayğısı*.

АПЕЛЬСІН м. ~а, ~аў; *portağal*.

АПЕРАТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *əməli, canlı*; ~ая *рабóта əməli iş*.

АПЕРАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; *əməliyyat*; *ва-ённая ~я hərbi əməliyyat*, *хірургічная ~я cərrahi əməliyyat*.

АПЕРЦІСЯ *зак.* абাপр|ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца (*незак.* апіра́цца); 1. sōykənmək, dayanmaq; 2. əsaslanmaq, istinad etmək.

АПЕРЫР|АВАЦЬ *зак.* і *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; 1. yarmaq; ~аваць хвóрага хэс-тəні yarmaq; 2. əməliyyat aparmaq.

АПЕТЫ́Т *м.* ~у, ~аў; iştaha; *э́сцi з ~ам iştaha ilə yemək*; *♦ прыёмнага ~у nuş olsun.*

АПЁ́К *м.* ~у, ~аў; yanıq.

АПІ́Л|КІ *толькі мн.* ~ак; taxta kəpəyi; *сін.* пілавінне.

АПІРА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Аперціся.**

АПІ|СА́ЦЬ *зак.* ~шў, апі|шаш, ~ша, ~шуць (*незак.* апісваць); 1. təsvir etmək; 2. siyahıya almaq.

АПІ́СВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Апісаць.**

АПЛА́ДЫСМЭ́НТ|Ы *толькі мн.* ~аў; al-qışlar, əl çalma; *гўчньыя ~ы gurultulu alqışlar.*

АПЛА́Т|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; 1. ödəmə, ödəniş; 2. haqq, muzd.

АПЛА|ЦІ́ЦЬ *зак.* ~чў, апла́ц|іш, ~іць, ~яць (*незак.* апла́чваць); ödəmək, haqqını vermək, pulunu vermək; ~ціць *праэ́зд yolpu-lunu vermək*, ~ціць *расхóды хэ́rcini ödəmək.*

АПЛА́ЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Аплаціць.**

АПО́ВЕСЦІ́ *ж.* ~і, ~ей; povest (sadə sü-jetli bədii əsər).

АПО́Р|А *ж.* ~ы, ~; dayaq; ~а *мі́ру sülhün dayağı.*

АПО́ШН|І *прым.* ~яя, ~яе, ~ія; 1. axırıncı, sonuncu; ~і *дом* axırıncı ev, *у ~і раз* axırıncı dəfə; 2. son; ~ія *наведамлённі son xəbərlər*; *♦ у ~і час* son vaxtlar, *у ~юю чаргў* axırda; 3. qalan; ~і *час qalan vaxt*, ~ія *дні qalan günlər.*

АПРА́|ВА *ж.* ~вы, ~ў; sağanaq.

АПРАНА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Апрану́цца.**

АПРАНА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Апрану́ць.**

АПРАН|ЎЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~уцца (*незак.* апрана́цца); geyinmək; *цёпла ~ўцца qalın geyinmək*; *ант.* распрану́цца.

АПРАН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, апра́|неш, ~е, ~уць (*незак.* апрана́ць); geyindirmək, geydirmək; ~ўць *дзіця ўза́гі geyindirmək*; *ант.* распра-ну́ць.

АПРАЎДА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; bəraət.

АПРАЎДА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* апраўдваць); 1. bəraət qazandırmaq, təmizə çıxar(t)maq; 2. doğrultmaq; ~ць *да-вэр наро́да хал́qın etimadını doğrultmaq.*

АПРАЎДВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Апраўдаць.**

АПРАЦ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (*незак.* апрацоўваць); 1. becərmək; ~аваць *зямлю torpağı becərmək*; 2. emal etmək; ~аваць *метал metalı emal etmək.*

АПРАЦО́ЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Апрацава́ць.**

АПРАЦО́|ЎКА *ж.* ~ўкі, ~вак; 1. emal etmə, emal edilmə, emal; ~ўка *металаў me-talın emalı*; 2. becərmə, becərilmə; ~ўка *гле́бы torpağın becərilməsi*; 3. işləmə, dü-zəltmə, hazır şəkklə salma, təkmilləşdirmə.

АПРА́ШВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; soruşmaq, dindirmək, istintaq etmək.

АПРЫТО́МНЕ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; özünə gəlmək, ayılmaq, ağılı başına uigmaq.

АПТЭ́К|А *ж.* ~і, ~; aptek; || *прым.* **аптэ́ч-н|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае *ўпраўлённе apteklər idarəsi.*

АПУБЛІК|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* **Публікава́ць.**

АПУСКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Апусціць.**

АПУ|СЦІ́ЦЬ *зак.* ~шчў, апўсц|іш, ~іць, ~яць (*незак.* апуска́ць); 1. aşağı salmaq (sallamaq); ~сціць *ру́кі əlini aşağı salmaq.*

АПЫТА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; sorğu, soruşma; ~е *навучэ́нцаў şagirdlərdən dərs soruşma.*

АПЯКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Апячы́.**

АПЯКУ́Н *м.* апекуна́, ~оў; qəyyum.

АП'ЯНЕ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; səg-xoş olmaq.

АПЯРЭ́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Апярэ́дзіць.**

АПЯРЭ|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*незак.* апярэджваць); qabaqlamaq, keçmək, ötmək, dalda qoymaq; *ён* ~дзіць нас о, *bizi qabaqladı.*

АПЯ|ЧЫ *зак.* ~кў, ~чэш, ~чэ, ~кўць (*незак.* апякаць); 1. yandırmaq; ~чы сабе руку әlini yandırmaq; 2. ütmək; ~чы нэлку ағасы ütmək; 3. dalamaq; *краніва апяклá ямў руку giciklən onun әlini daladı.*

АРАНДАТАР *м.* ~а, ~аў; icəradar.

АРАЊЖАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *narıncı*; ~ая квётка *narıncı rəng.*

АРАНЖАРЭ|Я *ж.* ~і, ~й; oranjereya (bitki yetişdirmək üçün şüşəbənd).

АРА|СІЦЬ *зак.* ~шў, арбс|іш, ~іць, ~яць (*незак.* арашаць); suvarmaq, sulamaq; ~сіць агарод бостані *suvarmaq*, ~сіць палі тарла-лары *suvarmaq*; *ант.* асушыць.

АРАТАР *м.* ~а, ~аў; *natıq.*

АРАТ|Ы *м.* ~ага, ~ых; *әkinçi.*

АРАЦЬ *незак.* ар|ў, ~эш, ~э, ~ўць (*зак.* узарáць); şumlamaq; *арáць зямлю torpağı şumlamaq.*

АРАШАЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *suvarma*; ~ыя работы *suvarma işləri*, ~ыя збудаванні *suvarma qurğuları*, ~ая сістэма *suvarma sistemi*; *ант.* асушальны.

АРАША|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Арасіць.

АРАШЭНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; *suvarma*, *suvarılma*; *для* ~я палёў *tarlaların suvarılması için*; *ант.* асушэнне.

АРБІТ|А *ж.* ~ы, ~; 1. *астр.* orbit (göy cisimlərinin hərəkət yolu); *вывесці на* ~у *orbitə çıxar(t)maq*; 2. hədəqə; *вóчы вылезлі з арбіт* *gözləri hədəqəsindən çıxdı.*

АРГАН *м.* ~а, ~аў; *муз.* orqan (musiqi aləti); *іграць на* ~е *orqan çalmaq*; || *прым.*

арганн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая мўзыка *orqan musiqisi.*

АРГАНІЗ|АВАЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (*незак.* арганізўваць); təşkil etmək, düzəltmək; ~аваць гуртók *dərnək təşkil etmək.*

АРГАНІЗАТАР *м.* ~а, ~аў; təşkilatçı; *ён дóбры* ~ о, *yaxşı təşkilatçıdır.*

АРГАНІЗАЦЫЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; təşkilatı; ~ыя пытанні *təşkilatı məsələlər.*

АРГАНІЗАЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; 1. təşkil; ~я нóвага гурткá *yeni dərnəyin təşkili*; 2. təşkilat; *дзіцячая* ~я *uşaq təşkilatı.*

АРГАНІЗМ *м.* ~а, ~аў; 1. vücut; *жывы* ~ *canlı vücut*; 2. bədən; *здарóвы* ~ *sağlam bədən.*

АРГАНІЗЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Арганізавáць.

АРГАНІЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *üzvi*; ~ыя рэчывы *üzvi maddələr.*

АРК|А *ж.* ~і, ара́к; tağ; *трыумфáльная* ~а *zəfər tağı.*

АРКЭСТР *м.* ~а, ~аў; orkestr (musiqiçi dəstəsi); ~ *наро́дных інструментаў xalq çalğı alətləri orkestri*; || *прым.* аркэстра́в|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.

АРКУШ *м.* ~а, ~аў; *vərəq*; ~ *панэры kağız vərəqi.*

АРМЦ|Я *ж.* ~і, ~й; ordu; *служыць у* ~і *orduda xidmət etmək*; || *прым.* арме́йск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~і полк *ordu alayı.*

АРМЯНІН *м.* ~а, *мн.* армя́н|е, ~аў; erməni; || *прым.* армя́нск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова *erməni dili.*

АРМЯН|КА *ж.* ~кі, ~ак; erməni (qadın).

АР|ЎЛ *м.* ~ла, ~лоў; qartal; || *прым.* арлі́н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае гняздо *qartal yuvası.*

АРТЫКУЛ *м.* ~а, ~аў; 1. məqalə; *напісаць* ~ *məqalə yazmaq*; 2. maddə; ~ы канстыту́цыі *konstitusiyanın maddələri.*

АРТЫЛЕРЫСТ *м.* ~а, ~аў; topçu.

АРТЫЛЕРЫ|Я *ж.* ~і; artilleriya (top silahlı və belə silahlı olan qoşun növü); || *прым.* артыле́рыйск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~і полк *artilleriya alayı.*

АРТЫСТ *м.* ~а, ~аў; artist; *заслўжаны* ~ *əməkdar artist*, *наро́дны* ~ *xalq artisti.*

АРТЭРЫ|Я *ж.* ~і, ~й; arteriya; *сónная* ~я *yuxu arteriyası*; || *прым.* арте́рыяльн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая кроў *arteriya qanı.*

АРФАГРАФІ|Я *ж.* ~і; *мн.* няма; orfoqrafiya (yazı qaydaları); || *прым.* арфагра́фічн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя памы́лкі *orfo-*

grafik səhvlər; ~ы слóўнік *orfoqrafiya lüğəti*; **сін.** правапіс.

АРФАЭПІЯ *ж.* ~и; *мн.* няма; *orfoepiya* (tələffüz qaydaları); || *прым.* **арфаэпічны**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя нóрмы белару́скай літарату́рнай мо́вы беларус ədəbi dilinin tələffüz qaydaları.

АРХІТЭКТАР *м.* ~а, ~аў; *memar*.

АРХІТЭКТУР|**А** *ж.* ~ы, ~; *memarlıq*; *пóмнікі* ~ы *temarlıq abidələri*; || *прым.* **архітэктурні**|**ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы факультэ́т *temarlıq fakültəsi*.

АРХІЎ *м.* ~ва, ~ваў; *arxiv*; || *прым.* **архіўні**|**ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае ўпраўле́нне *arxiv idarəsi*.

АРЫГІНАЛ *м.* ~а, ~аў; *əsil*; ~ дакуме́нта *sənədin əsli*.

АРЫГІНАЛЬН|**Ы** *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *orijinal*, *əsil*; 2. *əsil*, *həqiqi*; ~ы дакуме́нт *həqiqi sənəd*; **сін.** сапраўдны.

АРЫЕНТ|**АВАЦА** *незак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; *səmtləşmək*, *istişamət götürmək*.

АРЫЕНЦІР *м.* ~а, ~аў; *səmt*, *istişamət*.

АРЫФМЕТЫ|**КА** *ж.* ~кі, ~к; *hesab*; *рашэ́ць зада́чу на ~цы* *hesabdan məsələ həll etmək*, *уро́к ~кі* *hesab dərsi*; || *прым.* **арыфметычн**|**ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя за́дачы *hesab məsələləri*.

АРЫШТ|**АВАЦЬ** *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (*незак.* арыштоўваць); *tutmaq*, *həbs etmək*; ~ава́ць злачы́нца *cınayətkarı həbs etmək*.

АРЫШТОЎВА|**ЦЬ** *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Арыштава́ць**.

АРЭЛІ ~яў; *адз.* няма; *yelləncək*; *кача́нца на ~ях* *yelləncəkə də yelləntək*.

АРЭХ *м.* ~а, ~аў; 1. *qoz*; *кало́ць* ~і *qoz sindırmaq*; 2. *findıq*; || *прым.* **арэ́хав**|**ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае дрэ́ва *qoz (findıq) ağacı*.

АС|**А** *ж.* ~ы, *вос*; *eşşək arısı*, *arı*; ~а ўжу́сіла *eşşək arısı sancdı*.

АСАБЛІВА *присл.* *xüsusiə*, *xüsüsən*, *ələl-xüsüs*.

АСАБЛІВАСЦ|**Ь** *ж.* ~і, ~ей; *xüsusiyyət*; ~і бе́лару́скай мо́вы *velarus dilinin xüsusiyyətləri*.

АСАБЛІВ|**Ы** *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *xüsusi*, *ayrı*; ~ы смак *xüsusi tat*.

АСАД|**А** *ж.* ~ы; *мн.* няма; *mühasirə*; *зняць ~у* *mühasirəni ləğv etmək*.

АСАД|**АК** *м.* ~ку, ~каў; *çöküntü*.

АСАЛОД|**А** *ж.* ~ы; *мн.* няма; *zövq*, *ləzzət*, *həzz*; *з ~ай* *zövq ilə*; *адчува́ць ~у* *zövq almaq*.

АСВЕТ|**А** *ж.* ~ы; *мн.* няма; *maarif*; *аддэ́эл ~ы* *maarif şöbəsi*.

АСВО|**ИЦЬ** *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* асвойваць); *mənimsəmək*, *öyrənmək*; ~іць но́выя ме́тады вытвóрчасці *istəhsalın yeni üsullarını öyrənmək*.

АСВОЙВА|**ИЦЬ** *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Асво́іць**.

АСВЯЖАЛЬН|**Ы** *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sərinlədici*, *sərin*; ~ыя напі́ткі *sərinlədici içkilər*.

АСВЯЖА|**ИЦЬ** *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Асвьяжы́ць**.

АСВЯЖ|**ИЦЬ** *зак.* ~ў, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* асвьяжаць); *təzələmək*.

АСВЯТЛЕНН|**Е** *н.* ~я; *мн.* няма; 1. *işıqlandırma*, *işıqlandırılma*; ~е вўліч *küçələrin işıqlandırılması*; 2. *işıq*; *электры́чнае ~е* *elektrik işığı*.

АСВЯТЛ|**ИЦЬ** *зак.* ~ю, асвётл|іш, ~іць, ~яць (*незак.* асвятляць); *işıqlandırmaq*; ~іць даро́гу каму-н. *kiminsə yolunu işıqlandırmaq*.

АСВЯТЛЯ|**ИЦЬ** *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Асвятлі́ць**.

АСЕ́ТР *м.* асятр|а, ~оў; *nəgə balığı*.

АСЕ́Л *м.* асл|а, ~оў; *eşşək*.

АСІН|**А** *ж.* ~ы, ~; *ağsaqovaq*; || *прим.* **асіна́в**|**ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы гай *ağsaqovaq meşəsi*.

АСІРАЦЕ|**ИЦЬ** *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *yetim qalmaq*.

АСКОЛ|**АК** *м.* ~ка, ~каў; *qəlpə*, *qırıntı*, *qırıq*, *parça*; ~кі шкла *şüşə parçaları*.

АСЛАБ|**ИЦЬ** *зак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* аслабляць); 1. *zəiflətmək*; *хваро́ба яго ~іла* *xəstəlik onu zəiflədi*.

АСЛАБЛЯ|**ИЦЬ** *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Асла́біць**.

АСЛЯПЛЯЛЬНЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *gözqamaşdırıcı*; ~ы *бляск gözqamaşdırıcı parıltı*.

АСМЕЙВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Асмьяць.*

АСМЯ|ЯЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак. асмейваць*); *gülmək, ələ salmaq, lağa qoymaq.*

АСНÓВ|А *ж.* ~ы, *асноў*; 1. *əsas, özül, təməl*; *заклáсці ~у əsasını qoymaq*; 2. *мн. əsasları*; ~ы *фізікі fizikanın əsasları*; 3. *грам. əsas*; ~а *слова sözün əsası*; 4. *əriş*; ~а *дыванá халçanın ərişi*.

АСНÓЎ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *əsas, başlıca*; ~ая *мэта əsas məqsəd*; *♦ у ~ым əsasən, əsas etibarilə.*

АСÓБ|А *ж.* ~ы, ~; *şəxsiyyət*; 1. *şəxs, sima*; *гістарычная ~а tarixi sima*; 2. *грам. şəxs*; *пёршая ~а дзеяслова felin birinci şəxsi*, *змяняцца па ~ах şəxslərə görə dəyişmək*; *♦ дзёючая ~а iştirak edənlər.*

АСÓБНА *прысл.* *ауғи, ауғица, төк, төкбаşıна, əlahiddə*; *жыць ~ уғи уаҙатағ*; *ант. рáзам, сумёсна.*

АСÓБН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *ауғи, ауғи-ауғи, бəзи*; ~ыя *тавары ауғи-ауғи şəxslər*; 2. *əlahiddə*; ~ая *кватэра əlahiddə mənzil.*

АСТА|ВÁЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Астацца.*

АСТАТ|АК *м.* ~ку, ~каў; *qalıq*; ~ак *тканіны parçanın qalığı*; *сін. рэшта.*

АСТА|ЦЦА *зак.* *астán|уся, ~ешся, ~ецца, ~уцца (незак. аставацца)*; *qalmaq*; ~цца *дóма evdə qalmaq, да адыхóду нóезда ~ецца няць мінút qatarın yola düşməsinə beş dəqiqə qaldı.*

АСТРАЛОГ|ІЯ *ж.* ~і; *мн. няма*; *astrologiya.*

АСТРАНÓМ|ІЯ *ж.* ~і, ~й; *astronomiya.*

АСТРÓЛАГ *м.* ~а, ~аў; *astroloq.*

АСТЫВÁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *soyumaq*; *чай ~ў çay soyudu.*

АСТЫ|ЦЬ і **АСТЫН|УЦЬ** *зак.* *астын|у, ~еш, ~е, ~уць*; *гл. Астываць.*

АСУДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Асудзіць.*

АСУ|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, *асу|дзіш, ~дзіць, ~дзяць (незак. асуджваць)*; 1. *pisləmək, məzəmmət etmək, qınamaq*; ~дзіць *чые-н. павóдзіны birisinin hərəkətini pisləmək*; 2. *məhkum etmək, iş kəsmək*; ~дзіць *злачы́нца cinayətkarı məhkum etmək.*

АСУШÁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Асушыць.*

АСУШ|ЫЦЬ *зак.* ~у, *асуш|ыш, ~ыць, ~аць (незак. асушаць)*; 1. *qurutmaq*; ~ыць *балóта batağlığı qurutmaq*; 2. *разм. içib boşaltmaq*; ~ыць *шклянку stəkanı içib boşaltmaq.*

АСФÁЛТ *м.* ~у; *мн. няма*; *asfalt*; || *прым. асфáльтавы, ~ая, ~ае, ~ыя*; ~ая *дарóга asfalt yol.*

АСЦЕРАГÁ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; 1. *özünü qorumaq, özünü gözləmək*; ~цца *прасты́ды soyuqdan özünü qorumaq*; 2. *qorxmaq, ehtiyat etmək, çəkinmək.*

АСЦЯРÓГ|А *ж.* ~і, ~; *əndişə, qorxu, ehtiyat, çəkinmə.*

АСЦЯРÓЖНА *прысл.* *ehtiyatla, ehməlli, üsullu*; ~ *нерахóдзіць вўліцу küçəni ehtiyatla keçmək.*

АСЦЯРÓЖНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма*; *ehtiyat, ehtiyatlılıq*; *гэ́та рабóта namrəbúye ~i bu iş ehtiyatlılıq tələb edir.*

АСЦЯРÓЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ehtiyatlı, ehməlli, üsullu*; ~ыя *ру́хи ehtiyatlı hərəkət*; *♦ бўдзьце ~ымі! ehtiyatlı olun!*

АСЯРÓДДЗ|Е *н.* ~я; *мн. няма*; *mühit*; *акаляючае ~е ətraf mühit.*

АСЯТРЫН|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; *nəgə balığının əti.*

АТА́К|А *ж.* ~і, ~; *həmlə, hücum*; *ісцї ў ~у hücumə keçmək.*

ÁТАМ *м.* ~а, ~аў; *atom*; *будóва ~а atomun quruluşu*; || *прым. áта́мн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя*; ~ая *вага atom çəkisi.*

АТА́Р|А *ж.* ~ы, ~; *qoyun sığır*; *сін. ча-рада́.*

АТК (аддзёл тэхнічнага кантролю) *м. texniki nəzarət şöbəsi.*

ÁТЛАС *м.* ~а, ~аў; *atlas (xəritələr toplusu)*; *геаграфі́чны ~ coğrafiya atlası.*

АТЛÁС *м.* ~у; *мн. няма*; *atlaz (parça).*

АТМАСФЭР|А ж. ~ы, ~; hava; hava təbə-qəsi; ~а Зямлі Yerin hava təbəqəsi; || прым. **атмасфэрни|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ціск hava təzyiqi.

АТРА́Д м. ~а, ~аў; dəstə.

АТРЫ́МА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не-зак. атрымліваць); əldə etmək, qazanmaq, çalmaq; ~ць перамόгу qələbə çalmaq, ~ць пісьмό məktub almaq, ~ць адукацыю təhsil almaq, ~ць вымόву töhmət almaq.

АТРЫ́МЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Атрыма́ць.**

АТС [а-тэ-эс]; ATS (avtomat telefon stan-siyası).

АТЭ́ЛЬЕ н. нескл. emalatxana; ~ на рамόн-це абўтку ауаqqабі тэмірі emalatxanası.

АТЭСТА́Т м. ~а, ~аў; attestat; ~ стáласці kamal attestatı.

АЎДЫТО́РЫ|Я ж. ~і, ~й; auditoriya; || прым. **аўдыто́рни|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя заня́ткі auditoriya məşğələləri.

АЎТАБА́З|А ж. ~ы, ~; avtobaza (avtomobil bazası); гарадская ~а şəhər avtobazası.

АЎТАБІ́ЯГРА́Ф|Я ж. ~і, ~й; tərcümeyi-hal; nanisácy ~ю tərcümeyi-halını yazmaq.

АЎТАВАКЗА́Л м. ~а, ~аў; avtovağzal (av-tobus vağzalı).

АЎТАЗАВО́Д м. ~да, ~даў; avtomobil za-vodu; працава́ць на ~дзе avtomobil zavo-dunda işləmək.

АЎТАМАБІ́Л|Ь м. ~я, ~яў; avtomobil, maşın; грузавы́ ~ь уйк avtomobili (maşını); || прым. **аўтамабі́льны**, ~ая, ~ае, ~ыя.

АЎТАМА́Т м. ~а, ~аў; avtomat (özü iş-ləyən cihaz).

АЎТАМАТЫ́ЗАЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; 1. avtomatlaşdırma, avtomatikleşdirmə; 2. avtomatlaşdırılma, avtomatikleşdirilmə; ~я селы́скай гаспадаркі kənd təsərrüfatının avtomatlaşdırılması.

АЎТАМАТЫ́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qeyri-iradi.

АЎТАМАШЫ́Н|А ж. ~ы, ~; avtomobil, maşın.

АЎТАНО́М|Я ж. ~і, ~й; muxtariyyət; на-цыяна́льная ~я milli muxtariyyət; || прым.

аўтаномн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая рэспубліка muxtar respublika.

АЎТА́Р м. ~а, ~аў; müəllif; ~ пра́екта layihənin müəllifi; || прым. **аўтарскі|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ае пра́ва müəllif hüququ.

АЎТА́РУЧ|КА ж. ~кі, ~ак; avtomat qələm; піса́ць ~кай avtomat qələmlə yazmaq.

АЎТА́РЫТЭ́Т м. ~а, ~аў; nüfuz; завая-ва́ць ~ nüfuz qazanmaq.

АЎТО́БУС м. ~а, ~аў; avtobus; э́хаць на ~е avtobusla getmək; || прым. **аўто́бусн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы пры́ынак avtobus dayanacağı.

АЎТО́ГРАФ м. ~а, ~аў; avtoqraf (müəllif qeydi); да́ць ~ avtoqraf vermək.

АЎТСА́ЙДАР м. ~а, ~аў; autsayder (geridə qalan, uğursuz).

АФА́РБ|АВА́ЦЬ зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (незак. афарбоўваць); rəngləmək; ~ава́ць сцэ́ны divarları rəngləmək.

АФА́РБОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Афарбава́ць.**

АФА́РБО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; 1. rəngləmə, boyama, boyanma; 2. rəng.

АФА́РМЛЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Афарми́ць.**

АФА́РЫЗМ м. ~а, ~аў; hikmətli söz, kəlam, aforizm.

АФИ́ЦЫА́ЛЬНА прысл. rəsmən, rəsmi su-rətdə.

АФИ́ЦЫА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rəsmi.

АФИ́ЦЫА́НТ м. ~а, ~аў; хөрəкpaylayan.

АФИ́ЦЫА́НТ|КА ж. ~кі, ~ак; хөрəкpay-layan (qadın).

АФИ́ЦЭ́Р м. ~а, ~аў; zabıt.

АФИ́Ш|А ж. ~ы, ~; afişa (elan); тэатра́ль-ная ~а teatr afişası.

АФО́РМ|И́ЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць (незак. афармляць); tərtib etmək; ~іць да-куме́нты sənədləri tərtib etmək.

АХА́ЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səliqəli, təmizkar, təmiz; ~ы на́ко́й səliqəli otaq, ~вуча́нь səliqəli şagird; **сін.** акура́тны, чы́с-ты; **ант.** неакура́тны, бру́дны.

АХА́П|АК м. ~ка, ~каў; bir qucaq; ~ак са́ломы saman qucaq dolusu.

АХАРАКТАРЫЗ|АВАЎЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *təsvir etmək, xarakterizə etmək, xüsusiyyətlərini göstərmək; ~аваўць вобраз obrazi xarakterizə etmək.*

АХВÓТ|А *ж.* ~ы, ~н; *няма; 1. həvəs, meyl; ~а да музыкі musiqiyə həvəs; 2. həvəsi (həvəsin, həvəsim) var; ~а ж табе спрачаўца! mübahisə etməyə həvəsin varmış!*

АХВЯР|А *ж.* ~ы, ~; *qurban; прыносіць y ~y qurban vermək, стаць ~ай qurban olmaq; 2. tələfat; пры аварыі ~ не было qəza zamanı tələfat olmamışdır.*

АХВЯР|АВАЎЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *qurban vermək.*

АХОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *qorumaq, mühafizə etmək; ~ць граніцу sərhədi qorumaq.*

АЦАН|ІЦЬ *зак.* ~ю, ацэн|іш, ~іць, ~яць (*незак.* ацэньваць); *qiymətləndirmək, qiymət vermək; ~іць працу ətəyə qiymət vermək.*

АЦВЯРДЗЕ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *bərkimək.*

АЦЭН|КА *ж.* ~кі, ~ак; *qiymət.*

АЦЭНЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Ацаніць.*

АЦЯПЛЭНН|Е *н.* ~я; *мн. няма; 1. qızdırma, qızdırılma, isitmə, isidilmə; ~е кватэры tənzin qızdırılması; 2. istilik sistemi; ра-мóнт ~я istilik sisteminin təmiri.*

АШТРАФ|АВАЎЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *cərimə etmək, cərimələmək.*

АШУКАЊСТВ|А *н.* ~а, ~аў; *aldatma, dələduzluq.*

АШЧАДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *əmanət; ~ая кніжка əmanət kitabçası.*

АШЧАСЛІ|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; *xoşbəxt etmək.*

АЭРАВАКЗАЛ *м.* ~а, ~аў; *təyyarə vağzalı; купіць білет на ~е təyyarə vağzalından билет almaq.*

АЭРАДРОМ *м.* ~а, ~аў; *təyyarə meydanı.*

АЭРАКЛУБ *м.* ~а, ~аў; *aeroklub.*

АЭРАПÓР|Т *м.* ~та, ~таў; *hava limanı; су-стракаць дэлегацыю ў ~це nümayəndələri hava limanında qarşılamaq.*

АЭРÓБІК|А *ж.* ~і, ~; *aerobika.*

Б

БАБ|А *ж.* ~ы, ~; 1. qadin, arvad; 2. qorxaq, cəsarətsiz; *снежная ~а qar adamı*.

БАБ|ЁР *м.* ~ра, ~ёў; qunduz.

БАБУЛ|ЬКА *ж.* ~ькі, ~ек; пəпə.

БАВОЎН|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; pambıq; || *прим.* баваўнян|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая тканіна pambıq parça.

БАГАЖ *м.* ~ў; *мн.* няма; yük (sərnışin yü-kü); *атрымáць ~ уйкi almaq*.

БАГАТ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. varlı; ~ы чалавék varlı adam; 2. zəngin; ~ы край zəngin ölkə; 3. bol; ~ы ўраджаў bol məhsul; *ант.* бедны.

БАГАТЫР *м.* ~á, ~ёў; pəhləvan, qəhrəman, igid, bahadır.

БАГАЦЁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* разбагацець); varlanmaq, zənginləş-mək; *ант.* бяднёць.

БАГАЦЦ|Е *н.* ~я, ~яў; var-dövlət, zənginlik.

БАДЗЁРАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* няма; gümrah-lıq, qıvrıqlıq.

БАДЗЯГ|А *м. і ж.* ~і, ~; səfil, avara; *син.* валацўга.

БАДЗЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; gəzmək, dolaşmaq; ~цца на гóрадзе şəhəri dolaşmaq.

БА|ЁЦ *м.* байц|á, ~ёў; döyüşçü.

БАЗ|А *ж.* ~ы, ~; 1. əsas, təməl, özü; ~а ка-лóны sütunın özü, матэрыяльная ~а iqtı-sadi təməl; 2. anbar; *атрымáць прадўкты*

на ~е anbardan *ərzaq almaq*; 3. mərkəz; *экскурсионная ~а ekskursiya mərkəzi*.

БАЗАР м. ~у, ~аў; *bazar*; *купіць на ~ы bazardan almaq*, *шко́льны ~тəktəbli bazarı*.

БАЙДАР|КА ж. ~кі, ~ак; *baydarka* (*idman qayıǵı*).

БАЙК|А¹ ж. ~і, бáек; *təmsil*; ~і *Краніві Krapivanın təmsilləri*.

БАЙКА² ж. ~і; мн. *няма*; *bayka* (*yumşaq xovlu parça*).

БАЙКЕР м. ~а, ~аў; *bayker*.

БАКАВ|Ы *прим.* ~ая, ~оё, ~ыя; *yandakı, yan, böyür*; ~ы *карман yan cib*.

БАКА́Л м. ~а, ~аў; *qədəh*.

БАКАЛА́ЎР м. ~а, ~аў; *bakalavr*; || *прим.* **бакала́ўраўск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~і *дыплóм bakalavr diplomu*.

БАКЛАЖА́Н м. ~а, ~аў; *badımcan*; || *прим.* **баклажа́нав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *ікрá badımcan kürüsü*.

БАКСЁ́Р м. ~а, ~аў; *baksyor* (*it cinsi*); || *прим.* **баксё́рск|і**, ~ая, ~ае, ~ія.

БАКСЁ́Р² м. ~а, ~аў; *baksyor* (*idmançı*); || *прим.* **баксё́рск|і**, ~ая, ~ае, ~ія.

БАКТЭ́РЫ|Я ж. ~і; ~й; *bakteriya*.

БАЛ м. ба́л|а, ~аў; *bal*; *набіра́ць ~ы bal toplamaq*.

БА́Л|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (*зак.* *зба́лаваць*); *əzizləmək, nazlamaq, ərköyün böyütmək*; ~аваць *дзіця ўзагі əzizləmək, ərköyün etmək*.

БАЛБ|АТА́ЦЬ *незак.* ~ачу, ~о́чаш, ~о́ча, ~о́чуць; *boşboğazlıq etmək, boş-boş danışmaq*.

БАЛБАТЛІВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *boş-boğaz*; ~ы *чалавёк boşboğaz adam*.

БАЛÉЛЬШЧЫК м. ~а, ~аў; *azarkeş*.

БАЛЕРЫ́Н|А ж. ~ы, ~; *balerina*.

БАЛÉТ м. ~а, ~аў; *balet*.

БАЛ|ÉЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *ağrımaq*; *Што ў вас ~іць? Haranız ağrıyır? У яго ~іць зубы Onun dişləri ağrıyır, У мяне ~іць галава Mənim başım ağrıyır*.

БАЛКОН м. ~а, ~аў; *eyvan, artırma*; *вы́йсці на ~ еувана çıxmaq*.

БАЛОН м. ~а, ~аў; *balon* (*darboğaz qab*); ~з *кісларóдам oksigen balonu*.

БАЛÓТ|А н. ~а, ~; *bataqlıq*.

БАЛЬ м. ба́лю, мн. ба́л|і, ~яў; *bal* (*rəqs gecəsi*).

БАЛЬНІ́Ц|А ж. ~ы, ~; *xəstəxana*; *раённая (гарадская, сёльская, дзіцячая) ~а rayon (şəhər, kənd, uşaq) xəstəxanası*, *ляжа́ць у ~ы xəstəxanada yatmaq*.

БАНА́Н м. ~а, ~аў; *banan*; || *прим.* **бана́нав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя.

БАНДЭ́РÓЛ|Ь ж. ~і, ~ей *і ~яў*; *banderol* (*ро́ст bağlaması*); *цённая ~ь qiymətli banderol*.

БАНК м. ~а, ~аў; *bank*; *дзяржа́ўны ~ dövlət bankı*.

БА́Н|КА ж. ~кі, ~ак; 1. *banká*; *шкляна́я ~а şüşə banka*; 2. *мед.* *kürə*; *ста́віць ~і kürə (banka) salmaq*.

БАНКÉТ м. (*урачысты абрад ці вячэра*) ~у, (*плячоўка для стральбы*) ~а, ~аў; *banket, qonaqlıq*; || *прим.* **банкéтн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *за́ла banket zalı*.

БАНКІ́Р м. ~а, ~аў; *bankir*.

БАНТ м. ба́нт|а, ~аў; *bant* (*ilgək bağlanmış lent*); *завяза́ць ~ bant bağlamaq*.

БАРАБА́Н м. ~а, ~аў; *təbil*; *біць у ~ təbil çalmaq*.

БАРАД|А ж. ~ы, ба́род; *saqqal*; *мужчы́на з ~оў saqqallı kişi*, *адпусці́ць ~у saqqal buraxmaq*.

БАРА́Н м. ~а, ~оў; *qoyun, qoç, erkək*; *за́рэзаць ~а qoyun kəsmək*.

БАРА́НН|А ж. ~ы; мн. *няма*; *qoyun əti*.

БАРАЦЬБ|А́ ж. ~ы; мн. *няма*; 1. *mübarizə*; ~а *за мір sülh uğrunda mübarizə*; 2. *güləşmə, güləş*; *во́льная ~а sərbəst güləş*.

БАРАЦЬБ|Т м. ~а, ~оў; 1. *mübariz, mübarizə* *апаран*; ~ы *за дэмакратыю, demokratiya uğrunda mübarizə aparanlar*; 2. *güləşçi*; *сін.* *змага́р*.

БАРБЕК|О н. *нескл.* *barbekü*; *печ ~ barbekü tanqalı*.

БАР'ÉР м. ~а, ~аў; *maneə, əngəl*; *узя́ць ~ maneəni keçmək*.

БАРÓМЕТР м. ~а, ~аў; *barometr* (*hava təzyiqini ölçən cihaz*).

БАРС м. ба́рс|а, ~аў; *bəbir*.

БАРСУ́К м. ~а, ~оў; *porsuq*.

БА́РТАР м. ~у; *barter* (*mal mübadiləsi*).

БАС м. б́ас|а, ~о́ў; bas (yoğun kişi səsi); *зава́рыць ~ам yoğun səslə danışmaq.*

БАСАНО́Ж прысл. а́уақуалы́н; *хадзіць ~ а́уақуалы́н гəзмəк.*

БАСАНО́Ж|КІ мн. ~ак; адз. басанóжк|а ж. ~і; bosonojka (açıq ayaqqabı).

БАСЕ́ЙН м. ~а, ~аў; hovuz, çarhovuz; *пла́-вацельны ~ üzgüçülük hovuzu.*

БАСКЕТБО́Л м. ~а; мн. няма; basketbol; *гуляць у ~ basketbol oynamaq.*

БАТАЛЬЁ́Н м. ~а, ~аў; batalyon (bir neçə bölmədən ibarət hərbi hissə); *та́нкавы ~ tank batalyonu.*

БАТА́НІК|А ж. ~і; мн. няма; botanika, nəbatət.

БАТАРЭ́Я ж. ~і, ~й; batareya; 1. *ваен. ка-мандзір ~і batareya komandiri*; 2. *тэхн. ~я параво́га а́цяплéння buxar qızdırıcısı batareya*.

БАТО́Н м. ~а, ~аў; baton (uzunsov ağ çörək).

БА́ЦЬК|А м. ~і, мн. ба́цьк|і, ~аў; ата; *ро́д-ны ~а doğta ata, данамага́ць ~ам vali-deynlərinə kömək etmək.*

БА́ЦЬКОЎСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; ата, atalıq; ~і *кло́нат atalıq qayğısı, ~і сход valideyn iclası.*

БАЯВІ́К м. баеві́ка, ~о́ў; döyüşçü.

БАЯВ|І прым. ~а́я, ~о́е, ~і́я; 1. *дöyüş; ~о́е за́да́нне döyüş tapşırığı, ~а́я гато́ўнасць döyüş hazırlığı*; 2. *дöyüşкən, mübariz.*

БАЯЗЛІ́ВА прысл. *қорға-қорға; сыта́ць ~ қорға-қорға soruştmaq.*

БАЯЗЛІ́В|ЕЦ м. ~ўца, ~ўцаў; қорғақ.

БАЯЗЛІ́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; қорғақ; ~ы *чалавёк қорғақ adam*; **ант.** хра́бры, сме́лы, адва́жны.

БАЯ́Н м. ~а, ~аў; bayan (çoxdilli qarmon); *ігра́ць на ~е bayan çalmaq.*

БАЯНІ́СТ м. ~а, ~аў; bayançalan, bayançı.

БА|Я́ЦЦА **незак.** ~ю́ся, ~і́шся, ~і́цца, ~я́цца; *қорхмақ, çəkinmək; ~я́цца ваўко́ў сапавардан қорхмақ, ~я́цца хо́ладу соуиқ-дан қорхмақ; сін.* палóхацца.

БЕГ м. б́егу; мн. няма; qaçış, qaçma, yüyütmə; *бег на ме́сцы yerində qaçta, бег на сто ме́траў yüz metrə qaçış.*

БЕ́ГА|ЦЬ **незак.** ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *qaçmaq, yüyütmək (müxtəlif istiqamətlərdə), qaçışmaq; ~ць у двары́ həyətdə qaçışmaq, ~ць на лёсе ме́жə ilə qaçmaq.*

БЕ́ГЧЫ **незак.** бя|гу́, ~жы́ш, ~жы́ць, ~гу́ць; 1. *qaçmaq, yüyütmək (bir istiqamətdə); бегчы напера́д qabağa qaçmaq*; 2. *gəlib keçmək, ötmək; час ~жы́ць вахт gəlib keçir, гады́ ~гу́ць illər ötür*; 3. *qaçmaq; б́егчы з палóну əsirlikdən qaçmaq; сін.* імча́цца.

БЕ́ДНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yoxsulluq, kasıblıq; **ант.** бага́цце.

БЕ́ДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kasıb, yoxsul; ~ая сям'я́ kasıb ailə; **ант.** бага́ты.

БЕ́ДСТВ|А н. ~а, ~аў; fəlakət, bəla; *сты-хі́ўнае ~а təbii fəlakət.*

БЕЗ прыназ. з Р. 1. -siz, -siz, -suz, -süz; *без ма́ці anasız, без ягó onsuz, без гро́шай pul-suz, ні́цаць без памы́лак səhvsiz yazmaq*; 2. *qalmış; без ня́ці міну́т два ikiyə beş dəqiqə qalmış.*

БЕЗАБАРО́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; köməkssiz, arxasız, müdafiəsiz; ~ае *дзі́ця kö-məksiz uşaq.*

БЕЗАБЛІ́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; si-masız; ~ы *чалавёк simasız adam.*

БЕЗАГАВА́РАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; danışqsız; ~ая *капітуля́цыя danışqsız təs-lim olma.*

БЕЗАДКА́ЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məsuliyyətsiz; ~ы *рабо́тник məsuliyyətsiz işçi.*

БЕЗАСАБО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *грам. şəxssiz; ~ы сказ şəxssiz cümlə, ~ыя дзеясло́вы şəxssiz fellər.*

БЕЗВЫ́НІКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nəticəsiz.

БЕЗГАСПАДА́РЛІВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; təsərrüfatsızlıq; *барацьба́ з ~ю təsər-rüfatsızlıqla mübarizə.*

БЕЗГРАШО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pulsuz; ~ы *разлі́к nağdsız haqq-hesab.*

БЕЗГРУНТО́ЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əsassız.

БЕЗГУСТО́ЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zövqsüz; ~ы *чалавёк zövqsüz adam.*

БЕЗДАКОРН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *eyibsisz, qüsurusz.*

БЕЗЖЫЦЁВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *cansız, ölü.*

БЕЗЗАПАВЁТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *fədakar; сін.* самаахвярны, самаадданы.

БЁЗЛЧ *ж.* ~ы; *мн.* няма; *çoxlu, külli miqdar.*

БЕЗНАГЛЯДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *nəzarətsiz, baxımsız; ~ае дзіця baxımsız uşaq.*

БЕЗНАДЗЁЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ümitsiz; ~ы стан ümitsiz vəziyyət.*

БЕЗУМОЎНА *присл.* şərtsiz.

БЕЗЫДЭЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ideyasız, əqidəsiz, məsləksiz; ~ы чалавёк əqidəsiz adam.*

БЕЗЫМЁНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *adsız, naməlum; ~ы налец adsız barmaq.*

БЕЗЫНЦЫЯТЫЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *təşəbbüslər.*

БЕЛАРУС *м.* ~а, ~аў; *belarus.*

БЕЛАРУС|КА *ж.* ~кі, ~ак; *belarus (qadın).*

БЕЛАРУСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *belorus; ~ая мова belarus dili.*

БЕЛАСНЁЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ağarpaq; ~ы твар ağarpaq üz.*

БЕЛІЗН|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; *ağlıq; ~а снегу qarın ağlığı.*

БЁЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ağ; ~ая папэра ağ kağız, ~ае плацце ağ paltar, ~ы хлеб ağ çörək; ♦ ~ы свет işıqlı dünya, yer üzü; ант.* чорны.

БЕНЗІН *м.* ~у; *мн.* няма; *benzin; || прым.*

бензінав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; *~ы пах benzin iyi.*

БЁРАГ *м.* ~а, ~оў; *sahil; ісці на бэразе sahilla getmək, ~ вóзера (мóра, ракі) gölün (dənizin, çayın) sahili.*

БЕРАЖЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qənaətcil, qənaətkar; сін.* ашчадны, эканомны.

БЕРВЯН|О *н.* ~а, бярвён; *tir, şalban; цяжкае ~о ağır tir.*

БЕСКАЛЯРОВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *rəngsiz; ~ая вадкасць rəngsiz maye; сін.* шэры, бясколерны.

БЕСКАНТРОЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *nəzarətsiz.*

БЕСКАРЫСЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *təmənnasız, tamahsız; ~ая данамóга təmənnasız yardım, ~ы чалавёк tamahsız (gözütöx) adam; ант.* карыслівы.

БЕСКАРЫСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *faydasız; сін.* дарэмны, марны; *ант.* карысны.

БЕСКЛАПОТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qayğısız; ~ае дзяцінства qayğısız uşaqılıq illəri; сін.* бестурботны.

БЕСПАМЫЛКОВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *səhvsiz, xətasız.*

БЕСПАРАД|АК *м.* ~ку, ~каў; *nizamsızlıq, səliqətsizlik; сін.* непарадак; *ант.* парадак.

БЕСПАРТЫЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *bitərəf.*

БЕСПАСЯХОВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *səmərsiz; ~ыя спробы səmərsiz cəhdlər.*

БЕСПЕРАПЫННА *присл.* *arası kəsilmədən, fasiləsiz olaraq.*

БЕСПЕРАПЫНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *arasıkəsilməyən, fasiləsiz.*

БЕСПРАЦОЎ|Е *н.* ~я; *мн.* няма; *işsizlik.*

БЕСПЯРЭЧНА *присл.* *dənışiqsiz, sözsüz; ~ выкóнваць dənışiqsiz yerinə yetirmək.*

БЕССАРОМН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *vicdansız, insafsız; utanmayan, çəkinməyən; сін.* нахабны, бессумлённы.

БЕССМЯРОТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *dəyişilməz, əvəzsiz, daimi.*

БЕСТАЛКОВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *anlamaz, kütbeyin, axmaq.*

БЕСТУРБОТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qayğısız.*

БЕСЧАЛАВЕЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *vəhşi, qəddar; ~ыя аднóсіны vəhşi münasibət.*

БЕТО́Н *м.* ~у; *мн.* няма; *beton (çinqil və sementdən ibarət tikinti məhlulu).*

БИБЛИЯТЭКА *ж.* ~кі, ~к; *kitabxana; раённая ~ка rayon kitabxanası, дзіцячая ~ка uşaq kitabxanası, шкóльная ~ка məktəb kitabxanası, займа́цца ў ~цы kitabxanada təşğul olmaq, запіса́цца ў ~ку kitabxanaya yazılmaq.*

БИБЛИЯТЭКАР *м.* ~а, ~аў; *kitabxanaçı.*

БІЗНЕС *м.* ~у; *мн.* няма; *biznes*.

БІЗНЕСМЭН *м.* ~а, ~аў; *biznesmén*, іş adamı.

БІЗЎН *м.* ~а, ~оў; *şallaq*, qamçı.

БІЛЭТ *м.* ~а, ~аў; *bilet*; 1. *bir şeydən istifadə etməyə ixtiyar verən vərəqə*; *күнiць ~ на пoезд (на самалёт, на аўтoбoус) qatara (təyyarəyə, avtobusa) bilet almaq*, *күнiць ~ у кiнo (у тэатр, на канцэрт) kinoya (teatra, konsertə) bilet almaq*, *кошт ~а biletin dəyəri*; 2. *hər hansı bir təşkilatə mənsubiyyəti bildirən sənəd*; *партыйны ~ partiya bileti*, *атрымáць студэ́нцкі ~ tələbə bileti almaq*; 3. *suallar yazılmış vərəqə*; *экзаменацыйны ~ imtahan bileti*, *вiцягнуць ~ bilet çəkmək*, *які ~ табé дастáўся? sənə hansı bilet düşüb?* ♦ *запрашáльны ~ dəvətnamə*, *латарэйны ~ lotereya bileti*.

БІЛЬЯРД *м.* ~а, ~аў; *bilyard*.

БІНТ *м.* бiнту, бiнтoў; *bint* (sargı materialı); *наклáсцi ~ на рáну yaranı bintlə sarımaq*.

БІНТАВАЎЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. забiнтава́ць) *bintlə sarımaq*; *~ава́ць рáну yaranı bintlə sarımaq*.

БІСЕР *м.* ~у; *мн.* няма; *muncuq*; *сiн.* пáцepкi.

БІСКВІТ *м.* ~у, ~аў; *biskvit* (bişi növü); || *прым.* **бiсквiтн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *порт biskvit tortu*.

БІТВА *ж.* ~ы, ~аў; *döyüş, vuruş, vuruşma*; ~а за Брэст *Brest uğrunda döyüş, ne-рамагчы ў ~е döyüşdə qalib gəlmək*.

БІТОН *м.* ~а, ~аў; *bidon*; ~ для малака́ *süd bidonu*.

БІЦА *незак.* б'юся, б'ешся, б'эцца, б'юцца; 1. *dalaşmaq, savaşmaq*; *хлoпцы б'юцца oğlanlar savaşırlar*; 2. *vuruşmaq, döyüşmək*; *би́ца з вoрагам düşmənlə döyüşmək*.

БІЦЦЕ *н.* ~я; *мн.* няма; *vurma, döyünmə*; ~ё *сэрца ürəyin döyünməsi*, ~ё *нўльса nəbz-in vurması*.

БІЦЬ *незак.* б'ю, б'еш, б'е, б'юць; 1. *vurmaq, döymək*; *би́ць малаткoм çəkilə vurmaq*, *би́ць у двeры qarını döymək*; 2. *döymək, vurmaq*; *би́ць хлoпчыка нeльга uşağı döymək*

olmaz, *би́ць кулакoм (рэ́менем) yumruqla (qayışla) döymək*, *би́ць у твар üzünə vurmaq*; 3. *çalmaq*; *би́ць у далoні əl çalmaq*; *би́ць у бараба́н təbil çalmaq*; 4. *qırmaq*; *би́ць вoрага düşməni qırmaq*; 5. *atəşə tutmaq*; *би́ць з кулямeта pulemyot atəşinə tutmaq*; 6. *sındırmaq*; *би́ць нoсуд qabı sındırmaq*, *би́ць шкlo şüşəni sındırmaq*; 7. *qaynamaq*; *би́ць ключoм bulaq kimi qaynamaq*; ♦ *гадзiннiк б'е сем saat yeddini vurur*.

БІЯГРАФІЯ *ж.* ~i, ~й; *tərcümeyi-hal*; ~я *пiсьмeннiка yazıçının tərcümeyi-halı, расказáць ~ю tərcümeyi-halını danışmaq*.

БІЯЛOГІЯ *ж.* ~i; *мн.* няма; *biologiya*.

БЛАКА́ДА *ж.* ~ы, ~; *mühasirə*; *пpавáць ~у mühasirəni yarmaq*.

БЛАКІТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *göy, mavi*; ~ае *не́ба mavi səta*, ~ыя *вoчы mavi gözlər*, *тканiна ~ага кoлеру göy rəngli parça*.

БЛАКНОТ *м.* ~а, ~аў; *bloknot* (qeyd dəftərcəsi).

БЛЭДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *solğun, rəngi qaçmış*; ~ы *твар solğun bəniz*.

БЛІЗАРУ́К|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *yaxından görün*; ~ая *дзяўчы́нка yaxından görün qız*.

БЛІЗКА *прысл.* *yaxında*; я *жыву́ ~ тeп yaxında yaşayıram*; *сiн.* пaблiзу, недалeка; *ант.* далeка.

БЛІЗКАСЦЬ *ж.* ~i; *мн.* няма; *yaxınlıq*; ~ь *адлeгласцi məsafənin yaxınlığı*, ~ь *сябра dostun yaxınlığı*.

БЛІЗК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *yaxın*; ~ая *адлeгласць yaxın məsafə*, ~ае *бўдучае yaxın gələcək*.

БЛІЗНЯТ|Ы *мн.* блiзнят, *адз.* блiзн|я і блiзн-н|ё, ~яцi; *əkiz*; *бpаты-блiзняты əkiz qardaşlar*.

БЛІН *м.* блiн|а, ~oў; *fəşəli*.

БЛІСКАВІ́Ц|А *ж.* ~ы, ~; *ıldırım*; *şəfəq*, *parıltı*.

БЛІСКА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. блiснуць); 1. *parıldamaq*, *işıq saçmaq*; 2. *çaxmaq*; ~ла *малánка ıldırım çaxırdı*; *сoнца блiснула günəş şafəq saçır*.

БЛІСН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* **Блiскаць**.

БЛОГЕР м. ~а, ~аў; blogger.

БЛОК¹ м. блóк|а, ~аў; blok, qarqara (yük-qaldıran mexanizm).

БЛОК² м. блóк|а, ~аў; blok (birləşmə).

БЛУ|ДЗІЦЬ незак. ~джў, блўдз|іш, ~іць, ~яць (зак. заблудзіць); azmaq; ~дзіць у лёсе *meşədə azmaq*.

БЛУЗ|КА ж. ~кі, ~ак; qadın üst köynəyi.

БЛЫТАН|ІН|А ж. ~ы; мн. няма; qarışıklıq, dolaşıqlıq.

БЛЫТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца; 1. dolaşmaq, dolaşiq düşmək; *nitki ~юцца sar dolaşır*; 2. qarışmaq, çaşmaq; *dümkü ~юцца fikri çaşır*.

БЛЫТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пераблытаць); 1. dolaşiq salmaq, qarışdırmaq; ~ць *воўну ірі dolaşiq salmaq*, ~ць *імёны adları dolaşiq salmaq*; 2. çaşdırmaq; ~ць *пытаннямі suallarla çaşdırmaq*.

БЛЮД|А н. ~а, ~і ~аў; 1. dərın boşqab; 2. yemək, хөрək; *смáчнае ~а ləzzətli yemək*, *прыгатаваць ~а хөрək hazırlamaq*.

БЛЮЗН|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; sayıqlamaq; *хво́ры ~іць хəstə sayıqlayır*; *сін.* трызніць.

БЛЯДНЁ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пабляднёць); solmaq, rəngi qaçmaq, ağartmaq; ~ць *ад стрáху qorxudan rəngi qaçmaq*.

БЛЯСК м. бя́ск|у, ~аў; parıltı, ışıltı; ~сónца *günəşin parıltısı*.

БО злучн. çünkü, zira, ondan ötrü ki, ona görə ki; *сін.* таму што.

БОГ м. бóг|а, багóў; Allah; *даў ~ Allah qoysa*, ~ *vədəə Allah bilir*, у імá ~а *Allah xatirinə*.

БОДР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gümrah, əzmlı; ~ы *стары gümrah qoca*.

БО|Й м. бóю, баёў; döyüş, savaş, vuruşma; *уступаць у ~і döyüşə girmək*, *загінуць у баі döyüşdə həlak olmaq*.

БО|ЙКА ж. ~йкі, ~ек; dava, vuruşma, dalaşma; *распачаць ~іку dava salmaq*.

БО|ЙК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; zirək, diribaş, səld; ~і *хланец zirək oğlan*.

БО|ЙН|Я ж. ~і, бóень і бóйняў; sallaqxana.

БОК м. бóк|а, бак|оў; böyür, yan; *ляжаць (спаць) на прáвым ~у sağ böyürü üstə uzan-*

maq (yatmaq), *неравярнуцца з ~у на бок böyürü üstə çönmək*, ~ *шкáфа şkafin yanı*; 2. tərəf, kənar; *адысці ў ~ ад дарóгі yoldan kənara çəkilmək*; 3. tərəf, tay; *на тым ~у rakı çayın o tayında*; *♦ быць на ~у каго-н.* kimin tərəfində olmaq, *з ~у каго-н.* tərəfdən, tərəfindən, *з ~у ба́цькі* ата tərəfdən.

БОКС м. бóкс|а; мн. няма; boks (yumruq döyüşü idmanı); *спабóрніцтвы на ~е boks yarış, чэмпіён на ~е boks üzrə çempion*.

БОЛ|Ь м. бóл|ю, ~яў; ağrı; *зубны ~ь diş ağrısı*.

БОЛЫШ прысл. 1. artıq, çox; *чакáць ~ за гадзіну bir saatdan çox gözləmək*, ~ *за пяцьдзесят əllidən artıq*; 2. daha, bir daha, bundan sonra; ~ *няма пы́танняў? daha sualınız yoxdur ki? яны ~ не сустрака́ліся onlar daha görüşmədilər*; ~ *за ўсё әп çox*; ~ *высо́кі daha yüksək*.

БОЛЫШАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; çoxluq, əksəriyyət; ~ь *галасо́ў səs çoxluğu*, ~ь *студэнтаў tələbələrin əksəriyyəti*; *♦ у ~і вьіпадкаў* əksər halda, *нерава́жная ~ь* çox hissə, əksər hissə.

БОМБ|А ж. ~ы, ~і ~аў; bombá; *атамная ~а atom bombası*.

БОРТ м. бóрта, бартоў; bort, yan (maşında və s.).

БОРШЧ м. баршчў; мн. няма; borş (kələm şorbası).

БÓС|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; а́уақуалын, yalınayaq; *♦ на бóсую на́гу yalınayaq, corabsız*.

БÓТ|Ы мн. ~аў, адз. бот м., бóта; gödək-boğaz çəkmə.

БÓЧ|КА ж. ~кі, ~ак; çəllək; ~а для вады *su çəlləyi*.

БÓЯЗНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; qorxu; ~ь *адзіно́ты tənhalıq qorxusu*.

БÓЯЗ|Ь ж. ~і; мн. няма; qorxu.

БРАДЗ|ІЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., брó-дз|іць, ~яць; *қисқırmaq, tırşumaq, asımaq*; *цэста ~іць хəтір асıtır*; *віно ~іць şərab қисқırır*.

БРАК м. бра́к|у; мн. няма; зау mal, çıxdaş; *выпускаць ~ зау mal buraxmaq*.

БРАК|АВА́ЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. забракаваць); *yararsız hesab*

etmək; ~авáць тавáр malı yararsız hesab etmək.

БРАЊІЯ ж. ~і; мн. няма; zireh.

БРАСЛЁТ м. ~а, ~аў; qolbağ, bilərzik; залаты ~ qızıl bilərzik.

БРАТ м. брат|а, ~оў; qardaş; малодшы ~ ki-şik qardaş, старшы ~ böyük qardaş, дваю-радные ~ ətioğlu, dayıoğlu, xalaoglu, bibioğlu.

БРАЦКІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; qardaş, qar-daşlıq; ~ая данамо́га qardaşlıq kötəyi; **сін.** братэ́рскі.

БРАЦЦА незак. бяры́ся, ~э́ся, ~э́цца, ~у́цца (зак. узя́цца); 1. tutmaq, yarışmaq; ~ за ру́кі əllərindən tutmaq; 2. başlamaq; girişmək; ~ за спрэ́ву işə başlamaq, ~ за чыта́нне oxumağa başlamaq.

БРАЦЬ незак. бяры́ў, ~э́ш, ~э́, ~у́ць (зак. узя́ць); 1. almaq, götürmək; ~ць у ру́кі алó-вак karandaşı əlinə almaq, ~ць кні́гу са ста-ла́ kitabı masadan götürmək; 2. götürmək, aparmaq; ~ць у даро́гу чамадáн yola ça-madan götürmək, ~ць сы́на на прагу́лку oğlunu gəzməyə aparmaq; 3. almaq, götürmək; ~ць кні́гі ў бібліятэ́цы kitabxanadan kitab almaq, ~ць гро́шы ў до́ўг borc pul götürmək; 4. götürmək, qəbul etmək; ~ць на пра́цу işə götürmək; 5. almaq; ~ць у палóн əsir almaq; **♦ браць бі́лет** bilet almaq, **браць верх** qalib gəlmək, **браць адначы́нак** məzuniyyət götürmək, **браць пры́клад** nü-munə götürmək, **браць сябе́ ў ру́кі** özünü ələ almaq, **браць слова́** söz almaq, **браць пад кантро́ль** nəzarət altına almaq.

БРАШУ́Р|А ж. ~ы, ~; kitabça.

БРÓВЫ мн. брóваў і брыво́ў, адз. брыво́, ~а; qaş; **♦ папáсці не ў брыво́, а ў во́ка** hədəfə düşmək.

БРОД м. ~у, брадо́ў; keçid, dayaz yer, bəre.

БРО́НЗ|А ж. ~ы; мн. няма; tunc, bürünc; || прым. **бро́нзавы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ме́даль bürünc medal, ~ы по́мнік tunc heykəl.

БРО́НХ|І мн. ~аў, адз. брóнх|а ж. ~і; bronxlar.

БРО́НЬ і БРО́Н|Я ж. ~і; мн. няма; ayrıl-ma, saxlanma; ~я на кватэ́ру тənzilin sax-lanması.

БРУД м. бру́д|у, мн. няма; çirk, zibil; жыць у ~зе zibilin içində yaşamaq, ачы́сціцца ад ~у zibildən təmizləmək.

БРУ́ДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. palçıqlı, palçıq; ~ая даро́га yol palçıqlıdır; 2. çirкли, kirli; ~ая вада́ çirкли su, ~ая бялі́зна kirli paltar, ~ыя ру́кі çirкли əllər; 3. bulaşlıq; ~ы нóсчд bulaşlıq qablar; 4. zibilli; ~ы пакóў zibilli otaq, ~ая спрэ́ва zibilli iş.

БРУСНІ́Ц|Ы мн. ~; адз. брусні́ца ж.; mərsin.

БРЫ́Г|А ж. ~ы, ~; briqada; ~а будаў-ніко́ў inşaat briqadası.

БРЫГАДЗІ́Р м. ~а, ~аў; briqadir (briqada başçısı).

БРЫ́ДКА прысл. 1. iyrənc, ürəkbulandırıcı tərzdə (şəkildə); ~ па́хнуць ürəkbulandırıcı iy vermək; ~ слуха́ць qulaq asanda adamın zəhləsi gedir; 2. у знач. вык. adamın ürəyi bulanır, zəhləsi gedir.

БРЫ́ДК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. eybəcər; ~і твар eybəcər sifət; 2. yaramaz, biabırç; ~і ўчы́нак yaramaz hərəkət; **сін.** агі́дны, га́дкі, пачва́рны.

БРЫ́ТВ|А ж. ~ы, ~аў; ülgüc; во́страя ~а iti ülgüc.

БРЫ́ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. пабры́цца); 1. üzünü qırmaq; 2. üzünü qırxdırmaq; **сін.** галі́цца.

БРЫ́ЦЬ незак. бры́ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пабры́ць); qırmaq; **сін.** галі́ць.

БУДАВА́НН|Е н. ~я, ~яў; tikili, bina, tikinti.

БУД|АВА́ЦЦА незак. ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца (зак. пабудава́цца); 1. tikilmək, inşa edilmək; 2. qurulma; 3. sıraya düzülmək.

БУД|АВА́ЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. пабудава́ць); 1. tikmək, inşa etmək; ~авáць дом ev tikmək; 2. salmaq; ~авáць мост körpü salmaq; 3. qurmaq; ~авáць сказ cümlə qurmaq.

БУДАЎНІ́К м. ~а, ~оў; inşaatçı.

БУДАЎНІ́ЦТВ|А н. ~а; мн. няма; 1. inşaat, tikinti; працава́ць на ~е tikintidə işləmək; 2. quruculuq; ~а дэмакраты́чнай дзяржа́-вы demokratik dövlət quruculuğu.

БУДАЎНІЧЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tikinti, inşaat; ~ая пляцоўка *tikinti meydançası*, ~ы тэхнікум *inşaat teknikumu*.

БУДЗЁННІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; adi günlər; у ~ыя дні *adi günlərdə*.

БУДЗІЛЬНІК м. ~а, ~аў; zəngli saat.

БУДЗІЦЬ незак. ~джы, бўдзіш, ~дзіць, ~дзяць (зак. пабудзіць і разбудзіць); oyatmaq, ayılmaq; ~дзіць дзяцёй *uşaqları oyatmaq*.

БЎДКА ж. ~кі, ~ак; budka; ахоўная ~а *gözetçi budkası*.

БУДОВА ж. ~вы, ~ў; quruluş; ~ва атама *atomun quruluşu*.

БУДОВАЛЯ ж. ~і, ~яў; tikinti; ударная ~я *zərbəçi tikinti*.

БЎДУЧА Е н. ~га; мн. няма; gələcək; працаваць дзеля ~га *gələcək üçün çalışmaq*, у бліжэйшым будучым уахін *gələcəkdə, gəta správa ~ga bu, gələcəyin işidir*.

БЎДУЧЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gələcək, gələn; у ~ым годзе *gələn il (də)*; ◇ грам. ~ы час *gələcək zaman*; **сін.** настўпны; **ант.** мінулы.

БУДЫН|АК м. ~ка, ~каў; tikili; каменны ~ак *daş tikili*.

БУЙВАЛ м. ~а, ~аў; kəl.

БУЙВАЛЦА ж. ~ы, ~; camış.

БУК м. бұқ|а, ~аў; fıstıq ağacı.

БУКВАР м. ~а, ~оў; əlifba kitabı.

БУКЕТ м. ~а, ~аў; dəstə; ~ квѣтак *gül dəstəsi*, ~ фіялак *bənövşə dəstəsi*, падарыць ~руж *qızılgül dəstəsi bağışlamaq*.

БУЛЕН м. ~у, ~аў; ət suyu, həlim; курыны ~ *çolpa suyu, toyuq həlimi*.

БЎЛКА ж. ~кі, ~ак; bulká; свѣжая ~ка *təzə bulka*.

БЎЛЬБА ж. ~ы; мн. няма; kartof; ~а з селядцоў *kartofla balıq*.

БУЛЬВАР м. ~а, ~аў; bulvar (şəhər istirahət bağı); прымóрскі ~ *dənizkənarı bulvar*.

БЎРА ж. ~ы, ~; fırtına, tufan; пачалася ~а *tufan başladı*.

БУРАК м. ~а, ~оў; çuğundur; цукровыя ~і *şəkər çuğunduru*.

БУРАН м. ~у, ~аў; boran, çovğun.

БУРЛІВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dalğalı, coşğun; ~ае мора *coşğun dəniz*.

БЎРНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. şiddətli, coşğun; 2. gurultulu; ~ыя апладысменты *gurultulu alqışlar*; **сін.** парывісты, бўйны; **ант.** ціхі, спокойны.

БУРШТЫН м. ~у; мн. няма; kəhrəba.

БЎРЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qonur, boz.

БУРЫЦЬ незак. ~ў, бўрыш, ~ыць, ~аць (зак. прабурыць); qazmaq; ~ыць нафтавую свідравіну *neft quyusu qazmaq*.

БЎС|ЕЛ м. ~ла, ~лоў; hacıleylək.

БУСЛЯН|КА ж. ~кі, ~ак; hacıleylək yuvası.

БУТЭЛЬКА ж. ~і, бутэлек; şüşə; ~а малака *bir şüşə süd*, пяць бутэлек мінеральнай вады *beş şüşə mineral su*.

БУТЭРБРОД м. ~а, ~аў; yağ yaxması; kolbasa-çörək; pendir-çörək.

БУФЕТ м. ~а, ~аў; bufet (qəlyanaltı, içki və s. satılan yer); шкóльны ~ *təktəb bufeti*, снѣдаць у *буфѣце* *bufetdə səhər yeməyi yemək*.

БУХГАЛТАР м. ~а, ~аў; mühasib; галóўны ~ *baş mühasib*.

БУХГАЛТЭРЫ|Я ж. ~і, ~й; muhasibat.

БЎХТА ж. ~ы, ~і ~аў; kiçik körfəz.

БЫ (Б) часц.; şərt, xahiş, arzu bildirən ədat; калі б я быў вольны, я б паехаў з вамі *əgər tən boş olsaydım, sizinlə gedərdim*, я б з задавальнѣннем прачытаў гэту кнігу *tən bu kitabı həvəslə oxuyardım*.

БЫВАЙ(ЦЕ)! əlvida!

БЫВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. olmaq; ~ць у тэатры (на канцэ́рце) *teatrda (konsertdə) olmaq*, на вечарах я ~ю *dəma axşamlar tən evdə oluram*; 2. olmaq, baş vermək; тут ~юць дзіўныя вы́падкі *burada qəribə hadisələr olur*; **сін.** здарацца.

БЫК м. бык|а, ~оў; öküz, kələ; nápa ~оў *bir cüt öküz*, парóдзісты ~ *cins kələ*; ◇ узяць ~а за рóгі *məğzindən (kökündən) yarışmaq*; **сін.** бугай.

БЫЛЫ прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я; keçmiş; ~а́я сталіца *keçmiş paytaxt*.

БЫТ м. быт|у; мн. няма; məişət, həyat, yaşayış, güzəran; сучасны ~ *müasir yaşayış*; ||

прым. **бытав|Ы**, ~ая, ~оё, ~ыя; ~ыя ўмовы *təiʃət ʃərait*, ~ыя наслўгі *təiʃət xidmətləri*.

БЫЦЦАМ злучн. гуяа, sanki, elə bil (ki); *kəjucy*, ~ён хвóры *deyirlər guya o xəstədir*.

БЫЦЬ *незак.* б́уду, б́удзеш, б́удзе, б́удуць; *olmaq*; мой ба́цька быў урачо́м *atam həkim idi*, я б́уду настаўні́кам тэ́п *müəllim olacağam*, дзень быў цёплы *hava isti idi*, у яго не было рўчкі *onun qələmi yox idi*.

БЭЗ м. бэ́зу; мн. няма; *yasəmən*; || прым. **бэ́зав|Ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы куст *yasəmən kolu*.

БЮДЖЭ́Т м. ~у, ~аў; *büdcə*.

БЮЛЕТЭ́Н|Ь м. ~я, ~яў; 1. seçki vərəqəsi; 2. xəstəlik vərəqəsi.

БЮРО́ н. нескл. büro; *davədaçnae ~ soraq bürosu*.

БЯГУ́Ч|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *cari, gündəlik*; у ~ым го́дзе *cari ildə*, ~ыя спра́вы *gündəlik işlər*.

БЯД|А́ ж. ~ы, бед; *bədbəxtlik, bəla*; *danamağçy* ў бя́дзэ *bədbəxtlikdə kömək etmək*; *сін.* го́ра; *ант.* ра́дасць.

БЯЗБО́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *ağrısız*, э́зіууэ́сиз; ~ая а́перáцыя *ağrısız əməliyyat*.

БЯЗВО́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *iradəsiz*; ~ы чалавэ́к *iradəsiz adam*.

БЯЗВЫ́ПЛАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *pulsuz*, э́вэ́сиз, му́зду́сиз; ~ае ка́рыста́нне *pulsuz istifadə*.

БЯЗВЫ́ХАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *çıxılmaz*; ~ае ста́но́вішча *çıxılmaz vəziyyət*.

БЯЗДА́РН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *istedsiz, qabiliyyətsiz*; ~ы па́эм *istedsiz şair*.

БЯЗДО́МН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *evsiz*, *evsiz-eşiksiz*, yurdsuz-yuvasız.

БЯЗДУ́ШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *daşürgəkli*.

БЯЗБРО́ЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *silahsız, yaraqsız*.

БЯЗЗУ́Б|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *dişsiz*; ~ы ста́рык *dişsiz qoca*.

БЯЗЛІ́ТАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *insafsız, rəhmsiz, zalım*; *сін.* жо́ресткі, бя́зду́шны.

БЯЗЛЮ́ДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *adamsız, kimsəsiz*; ~ая ву́ліца *adamsız küçə*.

БЯЗМЕ́РН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *hədsiz*; ~ая ра́дасць *hədsiz sevinc*; *сін.* непаме́рны.

БЯЗМЭ́ТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *məqsədsiz, niyyətsiz*.

БЯЗ|Ь ж. бя́з|і; мн. няма; *bez*.

БЯЛЭ́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пабялё́ць); *ağartmaq*; *ант.* ча́рне́ць.

БЯЛІ́ЗН|А ж. ~ы; мн. няма; *dəyişək, paltar, tuman-köynək*; а́г; ні́жняя ~а *alt paltar*, цё́плая ~а *isti alt paltar*, на́сцэ́льная ~а *yatacaq ağı*.

БЯЛ|І́ЦЬ *незак.* ~ю́, бе́л|іш, ~іць, ~яць; (зак. пабялі́ць, вы́белиць); *ağartmaq*; ~і́ць сцэ́ны *divarları ağartmaq*.

БЯЛКО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *zülali*; ~ыя рэ́чывы *zülali maddələr*.

БЯЛО́К м. бялк|а́, ~о́ў; *zülal*.

БЯЛУ́Г|А ж. ~і, ~; *ağ balıq*.

БЯНТЭ́Ж|ЫЦЦА *незак.* ~уся, ~ышыся, ~ыцца, ~ацца (зак. збя́нтэ́жыцца); *çaşmaq, karışmaq*.

БЯРЛО́Г м. берлаг|у́, ~о́ў; *ayı yuvası*.

БЯРЛО́Г|А ж. бя́рлог|і́, ~; *ayı yuvası*.

БЯРО́З|А ж. ~ы, ~; *tozağacı*.

БЯРО́ЗАВІ́К м. ~у; мн. няма; *tozağacı şirəsi*.

БЯРЭ́М|А і БЯРЭ́М|Я н. ~а і ~я, мн. бя́рэм|ы, ~аў і ~і, ~яў; *bir qeşaq*; *сін.* аха́пак.

БЯСКО́НЦ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *nəhayətsiz, sonsuz*; ~ыя спрэ́чкі *nəhayətsiz mübahisələr*; *сін.* бяскра́йні, бя́змэ́жны.

БЯСКРА́ЙН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; *ucsuz-bucaqsız*; *сін.* бя́змэ́жны, неа́бся́жны.

БЯСКРЫ́ЎДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *zəərərsiz, günahsız, dinc, sakit*.

БЯСПЕ́К|А ж. ~і; мн. няма; *təhlükəsizlik*; ~а ру́ху *hərəkətin təhlükəsizliyi*, мі́жнаро́дная ~а *beynəlxalq təhlükəsizlik*.

БЯСПЕ́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *təhlükəsiz, qorxusuz, salamat, xətersiz*; ~ае ме́сца *təhlükəsiz yer*.

БЯСПЛА́ТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *pulsuz, havay*; ~ае на́вуча́нне *pulsuz təhsil*; *ант.* пла́тны.

БЯСПЛЁ́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *faydasız*; ~ая пра́ца *foydasız iş*; *сін.* ма́рны, да́ро́мны.

БЯСПЛО́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *barsız*; ~ая *глёба barsız torpaq*.

БЯССÍЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *gücsüz, taqətsiz*; **сін.** сла́бы, няду́жы.

БЯССЛАЎ́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *şə-rəfsiz, hörmətsiz*; **сін.** гане́бны.

БЯССЛЕ́ДНА *прысл.* *izsiz, əlli-ayaqlı*; *znіkнуць ~ əlli-ayaqlı itmək*.

БЯССМЕ́РТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ölməz, əbədi*; ~ая *сла́ва əbədi şöhrət*.

БЯССО́ННІЦ|А *ж.* ~ы; *мн.* *няма*; *yuxusuzluq*.

БЯССТРА́ШН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qorxmaz, cəsarətli*; ~ы *во́ін qorxmaz döy-üştü*; **сін.** сме́лы, адва́жны.

БЯССЭ́НСАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mənasız, boş*; ~ы *набо́р слоў mənasız söz uğıtı*; **сін.** недарэ́чны, бессэ́нсоўны.

БЯСХМА́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *buludsuz*; 2. *təmiz*; 3. *xoşbəxt, baxtiyar*.

БЯСЦЭ́НН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qiymətsiz, misli-bərabəri olmayan*; **сін.** каш-то́ўны.

БЯСШКО́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *zərərsiz, ziyansız*; ~ае *ляка́рства zərərsiz dərman*.

БЯСШУ́МН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *səssiz, sakit*; **сін.** бязгучны, **ант.** шу́мны, гучны.

В

ВА прыназ. з РВМ -а, -э, -уа, -уэ; вучы́цца ва ўніверсітэце universitetdə oxumaq, быць ва ўзрósце yaşlı olmaq, ва ўсіх hamıda.

ВАБ|ІЦЬ незак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; і́сарэ ілэ çağırmaq; ~іць да сябё і́сарэ ілэ yanına çağırtmaq.

ВАВЁР|КА ж. ~кі, ~ак; sincab.

ВАГ|Ў ж. ~і; мн. няма; 1. чэкі, а́гiрлiқ; ~а дзіця́ці и́шағи́н чэкісі; ♢ у́дзельная ~а хüsusi чэкі, чы́стая ~а xalis чэкі; 2. тэрэзі, қарап.

ВАГО́Н м. ~а, ~аў; вагон; мя́ккі ~ уи́тшаq вагон, увайсці́ ў ~ ваqона daxil olmaq, ё́хаць у пятым ~е beşinci vaqonda getmək.

ВАД|Ў ж. ~ы, вод і вóдаў; су; пiць ~у su і́тмэк, халóдная (гарáчая) вадá соуиқ (isti) su, мiнерáльная ~а тэдэп suları, газiраваная ~а qazlı su; ♢ вóйўсi сўхiм з ~ы sudan quru çıxmaq.

ВАДАЁМ м. ~а, ~аў; göl, nohur.

ВАДАЛА́З м. ~а, ~аў; dalğıc.

ВАДАРО́Д м. ~у; мн. няма; hidrogen.

ВАДАСПА́Д м. ~а, ~аў; şəlalə, şırran.

ВАДАСХО́ВІШЧ|А н. ~а, ~аў; su anbarı.

ВАДЗІЦЕЛ|Ь м. ~я, ~яў; sürücü; ~ь аўтó-буса avtobusun sürücüsü.

ВАДЗІ́ЦЬ незак. ваджу́, вóдзiш, ~іць, ~яць; 1. ара́рмаq; ~іць дзяцёй гуля́ць и́ша-qları gəzməyə aparmaq; 2. sürmək, idarə etmək; ~іць машы́ну та́шынi idarə etmək (sürmək).

ВАДЫР м. ~а, ~оў; suluq.

ВАЕНКАМАТ м. ~а, ~аў; hərbi komissarlıq.

ВАЕННААБАВЯЗАН|Ы м. ~ага, ~ых; hərbi vəzifəli.

ВАЕННАСЛУЖАЧ|Ы м. ~ага, ~ых; hərbi qulluqçu.

ВАЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. müharibə; ~ы час müharibə vaxtı; 2. hərbi; ~ы ўрач hərbi həkim, ~ая служба hərbi xidmət.

ВАЖАТ|Ы м. ~ага, ~ых; 1. bələdçi; 2. başçı.

ВАЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; vacib; ~ае пытанне vacib məsələ; **сін.** істотны.

ВАЖЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 1. çəkmək (tərəzidə); 2. gəlmək; *рыба ~ыць тры кілаграмы балік ўч килограм гəlir.*

ВАЗ|А ж. ~ы, ~; güldan; *паставіць кветкі ў ~у çiçəkləri güldana qoymaq.*

ВАЗЕЛІН м. ~у; *мн. няма*; vazelin; *змазаць ~ам vazelin sürtmək.*

ВАЗІЦЦА незак. важуся, вóз|ішся, ~іцца, ~яцца; 1. qurdalanmaq; 2. *разм.* əlləşmək.

ВАЗІЦЬ незак. важу, вóз|іш, ~іць, ~яць; daşımaq (miniklə); ~ *дрóвы* odun daşımaq.

ВАЙН|А ж. ~ы, вóйнаў; müharibə; *удзельнічаць у ~е müharibədə iştirak etmək.*

ВАКАНТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; boş; ~ае мéсца boş yer (vəzifə).

ВАКЗАЛ м. ~а, ~аў; vağzal; *паéхаць на ~ vağzala getmək.*

ВАЛ м. вáл|а, ~оў; 1. sədd, torpaq bənd; *крэпасны вал qala səddi*; 2. güclü dalğa; *марскія ~ы güclü dəniz dalğaları.*

ВАЛАКН|О н. ~а, валóкнаў; lif, tel.

ВАЛАСАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tüklü, qıllı.

ВАЛАЦУГ|А м. і ж. ~і, ~; səfil, avara; **сін.** бадзяга.

ВАЛЕЖЫН|А ж. ~ы, ~; уixılmış ağac.

ВАЛЕЙБОЛ м. ~а; *мн. няма*; voleybol; *гуляць у ~ voleybol oynamaq*; || прым. **валейбóльн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы мяч voleybol topu.

ВАЛ|ІЦЬ незак. ~ю, вáл|іш, ~іць, ~яць (зак. звáліць); уixmaq, yerə sərmək; *вéцер ~іць дрэвы külək ağacları yerə yuxır.*

ВАЛÓДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. malik olmaq, sahib olmaq, hakim olmaq; 2. bilmək; ~ць белару́скай мо́вай belarus dilini bilmək; *♦ ~ць сабо́й* özünü ələ almaq; **сін.** уладáць.

ВАЛÓШ|КА ж. ~кі, ~ак; *бат.* peyğəmbərcişəyi; **сін.** васілэк.

ВАНДР|АВА́ЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; səyahət etmək, səfərə çıxmaq; **сін.** падарóжнічаць.

ВАНДРÓ|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; səyahət; **сін.** падарóжжа.

ВАНДРÓЎНІК м. ~а, ~аў; səyyah; **сін.** падарóжнік.

ВАНІТ|АВА́ЦЬ безас. ~уе; ürəyi bulanmaq; *яго ~авáла onun ürəyi bulanır.*

ВÁНН|А ж. ~ы, ~аў; vanná; *мы́цца ў ~е vannada yuyunmaq.*

ВАРАТА́Р м. ~а, ~оў; qarıcı (idman oyunlarında).

ВАРÓЖАСЦ|Ь ж. ~і; *мн. няма*; düşməncilik, ədavət, kin.

ВАРÓН|А ж. ~ы, ~; qarğa, alaqağğa.

ВАРÓТ|Ы *мн.* ~аў і ~; *адз. няма*; 1. darvaza, alaqaqı; ~ы заво́да zavodun darvazası; 2. *спарт.* qarı; *удáр па ~ах qarıya zərbə.*

ВАРÓЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; fırlatmaq, çevirmək; ~ць ка́мéнне да́шi çevirmək.

ВА́РТ|А¹ ж. ~ы; *мн. няма*; qoruma, qorunma; mühafizə.

ВА́РТА² безас. у знач. вык. dəymək, layiq olmaq; *гэ́ту кні́гу ~ пра́чытаць бу кіта́бі oxumağa dəyə.*

ВАРТАВ|Ы м. ~ога, ~ых; qarovulçu; *зме́на ~ых qarovulçuların əvəz edilməsi.*

ВАРУ́Ш|ЫЦЦА незак. ~уся, ва́руш|ышся, ~ыцца, ~ацца; tərpənmək; *но́гі не ~ацца а́уаqlарıм tərpəntir.*

ВАР|Ы́ЦЬ незак. ~у, ва́р|ыш, ~ыць, ~аць (зак. звара́ць); bişirmək, qaynatmaq; ~ы́ць суп şorba bişirmək; **сін.** гатава́ць.

ВАРЫ́АНТ м. ~а, ~аў; variant; *пéршы ~ сачыне́ння inşanın birinci variantı.*

ВАРЭ́НН|Е н. ~я, ~яў; mürəbbə; *вішнэ́вае ~е albalı mürəbbəsi.*

ВАР'ЯЦКІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. ağılsız, düşüncəsiz; ~i үчүнак ağılsız hərəkət; 2. dəli.

◇ ~i дом dəlixana; **сін.** шалёны.

ВАР'ЯЦТВ|А н. ~а; мн. няма; ağılsızlıq.

ВАСІЛ|ЁК м. ~ька, ~ькоў; бат. реугəт-бəрҗіҗəуі; **сін.** валoшка.

ВАСТРЫ|Ё н. ~я; мн. няма; uc, tiyə, ağız; ~ë ізoлкі iynənin usc, ~ë нажə бıҗағın ağzı.

ВАСТР|ЫЦЬ незак. ~у, вoстр|ыш, ~ыць, ~аць (зак. навастр|ыць); itiləmək; ~ ыць нож бıҗағı itiləmək; **сін.** тачыць.

ВАСЬМІДЗЯСЯТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; səksəninçi; ~ыя гады səksəninçi illər.

ВАСЯМН|АЦАТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; on səkkizinci.

ВАСЯМН|АЦАЦ|Ь ліч. РДМ ~і, Т ~цю; on səkkiz.

В|АТ|А ж. ~ы; мн. няма; rambıq; купляць ~у ў аптэцы aptekdən rambıq almaq.

В|АФЛ|Я ж. ~і, в|афель і в|афляў; vafli (peçenye növü).

В|АХТ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; növbə; н|эсці ~у növbə çəktək.

В|АШ займ. sizin; ваш дом sizin ev, в|аша шoла sizin məktəb, в|ашы кн|гі sizin kitablar.

В|АЯВ|АЦЬ незак. в|ао|ю, ~еш, ~е, ~юць; müharibə etmək, vuruşmaq.

В|ЕДАМАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; siyahı, cədvəl; экзаменацыйная ~ь imtahan (qiyət) cədvəli.

В|ЕЕР м. ~а, ~аў; yelpik.

В|ЕЗ|ЦІ незак. в|яз|у, ~эш, ~ё, ~уць; араптаq, дашптаq; ~ці рэчы на машыне şeylərı taşınla араптаq.

В|ЕЙ|КА ж. ~кі, мн. вейкі, веек; kirpik; döyüя ~кі uzun kirpiklər.

ВЕК м. в|эку, в|якоў; 1. əsr (yüz il); сярэдн|я в|які orta əsrlər; кам|енны век daş dövrü; ◇ на в|экі в|эчн|я əbədi, daimi; **сін.** стагoддзє.

ВЕЛАГ|ОН|КА ж. ~кі, ~ак; velosiped yarışı.

ВЕЛАСП|ЕД м. ~а, ~аў; velosiped.

ВЕЛІЗ|АРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; пə-һəng, çox böyük; ~ы будынак пəһəng bina, ~ы пoснєх çox böyük müvəffəqiyyət.

ВЕЛІКАДУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; alicənab, mərd.

В|ЕЛІЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əzəmətli, möhtəşəm; **сін.** гранды|эзны.

ВЕЛІЧЫН|Я ж. ~і, ~ь; 1. böyüklük, həcm, miqdar; 2. мат|эм. кəміуу|ят; настайная ~я sabit kəmiyyət; **сін.** пам|эр.

В|ЕЛ|ЬМІ прысл. çox; ~ ху|тка çox tez.

В|ЕН|А ж. ~ы, ~; vena (qan damarı).

В|ЕНІК м. ~а, ~аў; süpürgə.

В|ЕР|А ж. ~ы; мн. няма; 1. inam, etibar; ~а ў перамoгу qələbəyə inam; 2. din, məzhəb.

В|ЕРАБ|ЕЙ м. ~я, ~ёў; sərçə.

В|ЕРАС|ЕНЬ м. ~ня; мн. няма; sentyabr ayı; п|эршага ~ня – Дзень в|едаў sentyabrın biri bilik günüdür.

В|ЕРАШ|Ч|А|КА ж. ~кі; мн. няма; veraşça-ka (belarus yeməyi).

В|ЕРД|ЫКТ м. ~у, ~аў; hökm, qərar.

В|ЕРМШ|ЭЛ|Ь ж. ~і; мн. няма; vermişel.

В|ЕРНА прысл. sadıq; **сін.** адд|ана.

В|ЕРНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; sadıqlıq.

В|ЕРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sədaqətli, vəfali; ~ы с|ябар sədaqətli dost; **сін.** на-дз|ейны.

В|ЕРТАЛ|ЁТ м. ~а, ~аў; vertolyot.

В|ЕРХ м. в|эрху, в|ярхоў; 1. yuxarı, üst; жыць на с|амым в|ерсе ən yuxarıda yaşa-таq; 2. üz; ~ адз|ення paltarın üzü; ◇ уз|яць ~ qalib gəlmək, üstün gəlmək.

В|ЕРХАМ прысл. atlı, at belində, at üstündə; ~ на кані at üstündə.

В|ЕРХН|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. yuxarı, üst; ~і нав|эрх yuxarı mərtəbə; 2. üst; ~ае адз|енне üst paltarı; **ант.** н|іжні.

В|ЕРШ м. в|эрш|а, ~аў; 1. misra; 2. şeir; nıcaць ~ы şeir yazтаq; ~ы Куп|алы Kupa-lanın şeirləri, ramán у ~ах mənzum roman.

В|ЕР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. пав|ерыць); inanтаq; я вам ~у тəп sizə inanıram, не ~ыць с|ваім в|ачам gözlərinə inanтамаq.

ВЕСЛАВ|АНН|Е ж. ~я; мн. няма; avarçəkmə; спабoрн|іцтва на ~ю avarçəktə yarışı.

В|ЕСТ|КА ж. ~кі, ~ак; xəbər, məlumat; ◇ прап|асці без ~ак itkin düşmək.

ВЕСТИБ|ЮЛ|Ь м. ~я, ~яў; vestibül (geniş dəhliz); ~ь шoлы (mədrəsa) məktəbin (teatrın) vestibülü (dəhlizi).

ВЁСЦІ *незак.* вяд[у, вядз[эш, ~ё, вядуць; 1. *aparmaq*; ~ *xvórağa za ruký xəstənin qolundan tutub aparmaq*, ~ *за сабóй ardınca aparmaq*; 2. *sürmək, idarə etmək*; ~ *аўтамабіль avtomobil sürmək*; 3. *aparır; дарóга вядзё ў вёску yol kəndə aparır*; 4. *fəaliyyət göstərmək*; ~ *вайну́ müharibə aparmaq*, ~ *перагавóры danışq aparmaq*, ~ *агімáчыю təbliğat aparmaq*, ~ *назіра́нне müşahidə aparmaq*, ~ *ýrək dərs aparmaq*.

ВЕСЯЛІЦЦА *незак.* ~юся, вясёл[ішся, ~іцца, ~яцца; *şənlənmək, əylənmək*; ~*іцца ad duşığı ürəkdən şənlənmək*.

ВЕСЯЛІЦЬ *незак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*зак.* *развесяліць*); *şənləndirmək*; ~ *іць дзяцёй uşaqları şənləndirmək*.

ВЕСЯЛÓСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* *няма*; *şadlıq, şənlük*; *ант.* *сум, маркóта, журбá*.

ВЁТЛІВЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *nəzakətli*; ~ае *абыхóджанне nəzakətli müraciət*; *сін.* *далікатны*; *ант.* *грубы*.

ВЁТРАЊЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *küləkli*; ~ы *дзень küləkli gün*; ~ы *млын yel dəyir-tanı*.

ВЕТЭРАЊ *м.* ~а, ~аў; *veteran*; ~ *пра́цы этэк veteranı*.

ВЕТЭРЫНАР *м.* ~а, ~аў; *mal həkimi, baytar*.

ВЁЦЕР *м.* *вётру, вятроў*; *külək, yel*; *дўе мо́цны ~ güclü külək əsir*; *♦ кідáць сло́вы на ~ havayı danışmaq*.

ВЁЧАР *м.* ~а, ~оў; 1. *axşam; лётні ~ уау axşamı, на ~ах axşamlar, над ~ axşam üstü*; 2. *gecə*; ~ *та́нца rəqs gecəsi, літа́рату́рны ~ ədəbi gecə*; *♦ дóбры ~ axşamın xeyir*.

ВЁЧАРАМ *присл.* *axşam; сёння ~ bu gün axşam*.

ВЁЧНА *присл.* *həmişə, daim, əbədi*.

ВЁЧНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *əbədi, həmişəlik, ömürlük*; ~ая *сла́ва геро́ям qəhrəmanlara əbədi eşq olsun*, ~ая *дру́жба əbədi dostluq*.

ВЁШАЛІКА *ж.* ~кі, ~ак; *paltarasan*.

ВЁШАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* *павёсіць*); 1. *asmaq*; ~ць *ка́рціну на сцяну́ rəsmi divardan asmaq*; 2. *sərmək*; ~ць *бялізну paltar sərmək*.

ВЁС|КА *ж.* ~кі, ~ак; *kənd*; *жыць у ~цы kənddə yaşamaq, пры́ехаць з ~кі kənddən gəlmək*; || *прым.* **ВЯСКÓВ|Ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *ву́ліца kənd küçəsi*.

ВІД *м.* *від[у, ~аў; növ*; ~ы *раслі́н bitki növ-ləri*.

ВІДАВÓЧНА *присл.* *görünür ki, yəqin ki, ehtimal ki*.

ВІДАВÓЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *aşkar, bəlli*; ~ая *ісці́на aşkar həqiqət*.

ВІДА́ЦЬ *набóчн. сл.* *görünür, görünür ki*.

ВІДЭ́Л|ЕЦ *м.* ~ьца ~ьцаў; *çəngəl*.

ВІ́Л|Ы *мн.* *віл і вілаў*; *адз. няма*; *yaba, şana*.

ВІЛЬГÓТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *gütubətli, nəm, yağ*; ~ая *гле́ба nəm torpaq*; *ант.* *сухі*.

ВІН|А *ж.* ~ь; *təqsir, günah*; *на ~ё günahı üzündən, узва́ліць ~у на кагó-н. günahı ki-tinsə üstünə uxlmaq*.

ВІНАВÁТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *müqəssir, günahkar*; *прызна́ць сябё ~ым özüni müqəssir saymaq*.

ВІНАВÁЦЦЬ *незак.* ~чу, ~ціш, ~ціць, ~яць; *günahlandırmaq, təqsirləndirmək*; *я ця-бё не ~чу тэ́н səni günahlandırmıram*.

ВІНАГРА́Д *м.* ~у; *мн.* *няма*; *üzüm*; *збо́р ~у üzüm uğıtı*; || *прым.* **вінагра́дн|Ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *сок üzüm şirəsi*.

ВІНАГРА́ДАРСТВ|А *н.* ~а; *мн.* *няма*; *üzüm-çülük*; *разві́ццё ~а üzümçülüğün inkişafı*.

ВІНАГРА́ДНІК *м.* ~у, ~аў; *üzümlük, üzüm bağı, tənəklilik*.

ВІНЕГРЭ́Т *м.* ~у, ~аў; *vineqret (qarışıq salat)*.

ВІ́НН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *borclu olmaq*; *у знач. вык.* *ён мне ві́нен грóшы о тэ-пэ pul borcludur, ко́льки мы ~ы? пэ қэдэр borcluууq?*

ВІН|О *н.* ~а, *він і вінаў*; *şərab, çaxır*; *сухо́е ~о şirin çaxır, бе́лае (чырво́нае) ~о ağ (qırmızı) çaxır, ніць ~о şərab içmək*.

ВІНОЎ́НІК *м.* ~а, ~аў; *təqsirkar, səbəbkar, bais*.

ВІНТÓ|ЎКА *ж.* ~ўкі, ~вак; *tüfəng*.

ВІНШАВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *təbrik*; 2. *təbriknamə*.

ВІНШ|АВАЦЬ *незак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць (*зак.* павіншавать); *təbrik etmək.*

ВІР *м.* віру, віроў; *su burulğanı.*

ВІС|ЄЦЬ *незак.* ві|шў, ~сіш, ~сіць, ~сяць; *asılmaq, sallanmaq; vurulmaq; на сцяне ~іць аб'ява divara elan vurulub; ♦ ~ець на валаску́ түkdən asılı olmaq.*

ВІТАМІН *м.* ~у, ~аў; *vitamin.*

ВІТА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* прывітацца); *salamlamaq, görgüşmək; ~цца за рукў əl-əl görgüşmək.*

ВІТА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прывітаць); *salamlamaq, alqışlamaq.*

ВІТРЫН|А *ж.* ~ы, ~; *vitrin (mağaza sərgisi); ~а магазіна mağazanın vitrini.*

ВІЦЦА *незак.* уюся, уешся, уецца, уюцца *i* віюся, віешся, віецца, віюцца; *burulmaq, eşilmək; валасы ўюцца saçları burulur.*

ВІЦЬ *незак.* ую, уеш, уе, уюць *i* вію, віеш, віе, віюць; 1. *burmaq, eşmək, hörmək; ~вяроўкі kəndir hörmək; 2. tikmək, qurmaq; ~гняздо yuva tikmək.*

ВІШН|Я *ж.* ~і, вішань *i* вішняў; *albalı; || прым. вішнёвы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя сады albalı bağları, ~ае варэнне albalı mü-rəbbəsi.*

ВІШЧ|АЦЬ *незак.* ~ў, ~біш, ~біць, ~аць; *zingildəmək; сін. пішчаць, скавытаць.*

ВÓБЛАК|А *н.* ~а, вóблакаў *i* аблóкаў; *bulud; néба зацягну́ла ~амі göyün üzünü bulud örtüb.*

ВÓБЛАСЦ|Ь *ж.* ~і, абласце́й; *vilayət; аўтаномная ~ь muxtar vilayət.*

ВÓБЛАЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *bulud; ~ая прастора bulud sahəsi; 2. buludlu, tutqun, dumanlı; ~ы дзень buludlu gün.*

ВÓБМАЦКАМ *присл.* əl ilə yoxlaya-yoxlaya, əli ilə axtara-axtara.

ВÓБРАЗ *м.* ~а, ~аў; *surət, sima, şəkil; жаночыя ~ы qadın surətləri.*

ВÓБЫСК *м.* ~у, ~аў; *axtarış; зрабіць ~ аxtarış aparmaq, пры ~у аxtarış zamanı.*

ВÓГНЕНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *od, alov; ~ы слуп alov sütünü.*

ВÓГНЕТРЫВАЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *odadavamlı; ~ая цэгла odadavamlı kərpic.*

ВÓГНЕТУШЫЦЕЛ|Ь *м.* ~я, ~яў; *odsöndürən.*

ВОДАНЕПРАНІКАЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *su keçirməyən.*

ВОДАПРАВÓД *м.* ~а, ~аў; *su kəməri.*

ВÓДАР i ВÓДЫР *м.* ~у, ~аў; *ətir, iy; ~квѣтак çiçəklərin ətri; сін. духмянасць, пах.*

ВÓДАРАСЦ|Ь *ж.* ~і, ~ей; *yosun.*

ВÓДЫЛСК *м.* ~у, ~аў; *parıltı, ışıltı, şəfəq; ~і пóлымя alovun ışıltısı.*

ВÓДГУК *м.* ~у, ~аў; *hay, cavab, səs-səmir; ~у не настуніла səs-səmir gəlmədi; сін. вóдзыў.*

ВÓДЗЫ|Ў *м.* ~ва, ~ваў; *rəy, fikir; даць ~ў rəy vermək; сін. вóдгук.*

ВÓДПУСК *м.* ~у, ~аў; *məzuniyyət; чаргóвы ~ növbəti məzuniyyət, твóрчы ~ yaradıcılıq məzuniyyəti; сін. адпачынак.*

ВÓЗ *м.* вóза, вазóў; *yüklü araba.*

ВÓЗЕР|А *н.* ~а, азёр *i* азэраў; *göl; на бéразе ~а gölün kənarında.*

ВÓІН *м.* ~а, ~аў; *əsgər, döyüşçü; сін. баец.*

ВÓІНСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *hərbi; ~і абавязак hərbi mükəlləfiyyət.*

ВÓЙСК|А *н.* ~у, ~аў *i* войск; *qoşun.*

ВÓК|А *н.* ~а, *мн.* вóчы, вачóй; *göz; блакітныя вóчы gözləri göydür; адкрыць (закрыць) вóчы gözlərini açmaq (yummaq), апусціць вóчы gözlərini yerə dikmək, напáсці што-н. у ~а gözünə nə isə düşmək, вóчы слязýцца gözləri sulanır (yaşarır), здагада́цца на вачáх gözlərindən bilmək; ♦ не вéрыць сваім вачáм gözlərinə inanmamaq, на вачáх göz qabağında, не спуска́ць вачóй з кагó-н. о gözünü çəkməmək.*

ВОКАМГНÉНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *anı, fəvri; ~ае рашэнне anı qərar.*

ВÓКЛАД|КА *ж.* ~кі, ~ак; *cild, üz; ~ка кнігі kitabın cildi, ~ка сшытка dəftərin üzü.*

ВÓЛ *м.* вал|á, ~óў; *öküz.*

ВÓЛАВ|А *н.* ~а; *мн.* няма; *qalay.*

ВÓЛАС *м.* ~а, валасóў; 1. *tük, qıl; кóнскі ~ at түkü; 2. мн. саç; чóрныя валасы qara saçlar; стры́гчы валасы saçını qırxdırmaq; ♦ да сівых валасóў qocalana qədər.*

ВÓЛЬНА *выкл.* Azad!

ВÓЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; azad, sərbəst; *сін.* незалэжны, свабодны.

ВÓЛ|Я *ж.* ~і; *мн.* няма; 1. iradə; у ягó няма́ ~і onun iradəsi yoxdur; 2. əzm; ~я да перамóгi qələbə əzmi; 3. istək; ♦ *на дóбрай* ~і öz istəyi ilə, öz xoşu ilə.

ВÓНКАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; xarici, zahiri, bayır; ~ы вьгляд будынка binanın zahiri görünüşü, з ~ага бóку bayır tərəfdən; *ант.* унутраны.

ВÓПС *м.* ~у, ~аў; 1. siyahıya alma, siyahıya alınma; ~ маёмасцi ətləkin siyahıya alınması; 2. siyahı; правéрыць на ~е siyahı üzrə yoxlamaq.

ВÓПРАТ|КА *ж.* ~кі, ~ак; üst geyimi; *сін.* адзённе.

ВÓПЫТ *м.* ~а, ~аў; təcrübə; *сін.* практыка.

ВÓПЫТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; təcrübəli; ~ы настáўнік təcrübəli müəllim.

ВÓРАГ *м.* ~а, ~аў; düşmən; || *прым.* **ва-рóж|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая кóля düşmən gülləsi.

ВÓС|ЕМ *ліч.* РДМ васьмі, Т васьміо; səkkiz; ~ем кніг səkkiz kitab, у ~ем гадзін saat səkkizdə.

ВÓСЕМДЗЕСЯТ *ліч.* РДМ васьмідзесяці, Т васьмюдзесяціо; səksən, həştad; ямó ~ гадóў onun səksən yaşı var.

ВÓСЕМСÓТ *ліч.* Р васьмісót, Д васьмістám, Т васьмюстáмі, М васьмістáх; səkkiz yüz; ~ гадóў səkkiz yüz il.

ВÓСЕННЮ *присл.* payızda.

ВÓСЕН|Ь *ж.* ~і, ~ей; payız; наступіла ~е payız gəldi; || *прым.* **асéнн|i**, ~ая, ~ае, ~ія; ~і дождж payız yağışı.

ВОСК *м.* вóску; *мн.* няма; tum.

ВÓСП|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; çiçək xəstəliyi; ветранáя ~а суці́жэуі.

ВÓСТРА|Ў *м.* ~ва, астравóў; ada; жыць на ~ве adada yaşamaq.

ВÓСТР|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. iti, kəsə; ~ая шáбля iti qılınc; 2. sivri, ucu şiş; ~ы алóвак ucu şiş karandaş; 3. kəskin, tünd; ~ае слóва kəskin söz, ~ы пax kəskin iy; 4. iti; ~ы слых iti qulaq, ~ы зрок iti göz.

ВОС|Ь¹ *ж.* vós|i, ~ей; ox; ~ь калясá təkə-rin oxu.

ВОСЬ² *часц.* budur; вóсь мой дом budur mənim evim.

ВÓСЬМ|Ы *ліч.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. səkkizinci; ~ы клас səkkizinci sinif; 2. səkkizdə; адна́ ~ая səkkizdə bir.

ВÓЎК *м.* ваўк|á, ~óў; canavar, qurd; || *прым.* **вóўч|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая згráя canavar sürüsü.

ВÓЦАТ *м.* ~у; *мн.* няма; sirkə.

ВЎТАЛ *м.* вугл|á, ~óў; 1. күнц; ~ сталá masanın күнцү, бліжні (дáльні) ~ уахіп (uzaq) күнц; 2. tin; на вуглú вóліцы күңəніп tinində, ~ дóма evin tini, навярнóць за ~ tinə burulmaq; 3. матэм. buscaq; тупы́ ~ күт buscaq, вóстры ~ iti buscaq, прамы́ ~ дүз buscaq (90°), ~ у сóрак пяць гráдусаў qırx beş dərəcəli buscaq; ♦ **з-за вуглá** хəlvətdən, gizlindən, **пад вуглóm** baxımından.

ВЎТАЛЬ *м.* вўгалю, вуглёў і вугалёў; кө-түр; драўнінны ~ ағас көтүрү, камённый ~ даş көтүр; || *прым.* **вўгальн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая прамыслóвасць көтүр сəпəyesі.

ВУГЛАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; tindəki, tində olan, tin; ~ы дом tindəki ev; ♦ ~ы ўдáр күнцədən zərbə (futbolda).

ВУГЛЯРÓД *м.* ~у; *мн.* няма; хім. karbon.

ВЎДА *ж.* ~ы, ~; tilov, qarmaq; закінуць ~у tilov atmaq.

ВЎДЗІЦЬ *незак.* вўджу, вўдз|іш, ~дзіць, ~дзяць; tilovla balıq tutmaq.

ВУЖ *м.* вужá і вўж|а, ~óў; koramal.

ВЎЗ|ЕЛ *м.* ~ла, ~лóў; 1. дўюін; завязáць ~ел дўюін бағламаq, развязáць ~ел дўюінні ақтаq; 2. bağlama, boğça; у дзвярáх ляжáў нёўкі ~ел қарıтın ағзında bir bağlama vardı.

ВЎЗК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; dar, ensiz; ~ая вóліца ensiz күңə, ~ія итаны́ dar şalvar; *ант.* шырóкі.

ВЎЛЕЙ *м.* вўлея, *мн.* вуллі, ~ёў; ағı рəтəуі.

ВЎЛІЦ|А *ж.* ~ы, ~; 1. күңə; перахóдзіць ~у күңəні кəштəк, жыць на ~ы Купáлы Kırpala күңəсində yaşamaq, ісцi на ~ы күңə ilə get-mək; 2. bayır, çöl; на ~ы былó хóладна bayırda soyuq idi, прыйсцi з ~ы çöldən gəlmək.

ВУЛКА́Н м. ~а, ~аў; vulkan, yanardağ.

ВУ́СНА прысл. *şifahi; adkázvaць ~ şifahi cavab vermək.*

ВУ́СН|Ы¹ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *şifahi; ~ы экзáмен şifahi imtahan, ~ы адкáz şifahi cavab, ~ае маўлённе şifahi nitq.*

ВУ́СН|Ы² мн. ~аў; адз. няма; *dodaqlar; пацалава́ць у ~ы dodaqlarından öpmək.*

ВУ́СЦ|Е н. ~я, ~яў; *mənsəb; ~е rakі çayın mənsəbi.*

ВУС|Ы мн. ~оў; адз. вус, вўса; *bığ; ad-rasçıў ~ы bığ qoymaq, мужчы́на з ~áмі bığlı kişi; ♠ на вус матáць yadında saxlamaq, i ў вус не дзьмэ vecinə deyil.*

ВУ́Х|А н. ~а, мн. вўшы, ~эй; *gulag; узья́ць за ~а qulağından tutmaq, дoўгя вўшы uzun qulaqlar.*

ВУЧА́НІЦ|А ж. ~ы, ~; *şagird qız; ~а nér-shaga kláса birinci sinif şagirdi.*

ВУ́Ч|АНЬ м. ~ня, ~няў; *şagird; ~ань сё-мага kláса yeddinci sinif şagirdi.*

ВУЧО́Б|А ж. ~ы; мн. няма; *oxuma, təhsil, təlim; ~а ва ўніверсітэце universitet təhsili (universitetdə oxuma), гады ~ы təhsil illəri.*

ВУЧО́Н|Ы м. ~ага, ~ых; *alim; нoвaе ад-крыццэ ~ага alimін yeni kəşfi.*

ВУЧЫ́ЛШЧ|А н. ~а, ~аў; *məktəb; му-зычнае ~а musiqi məktəbi, педагагічнае ~а pedaqoji məktəb, меdыцы́нскае ~а tibb məktəbi, ваённае ~а hərbi məktəb.*

ВУЧ|Ы́ЦЦА незак. ~ўся, вўч|ышся, ~ыцца, ~ацца (зак. навучы́цца); 1. *öyrənmək; ~ыцца чыта́ць i піса́ць oxumağı və yazmağı öyrənmək; 2. oxumaq; ~ыцца ва ўніверсітэце universitetdə oxumaq, ~ыцца ў дру́гім клáсе (на дру́гім кўрсе) ikinci sinifdə (ikinci kurs-da) oxumaq, ~ыцца дoбpa yaxşı oxumaq.*

ВУЧ|Ы́ЦЬ незак. ~ў, вўч|ыш, ~ыць, ~аць (зак. навучы́ць); 1. *öyrətmək; ~ыць бeла-ру́скую мoвy belarus dilini öyrətmək, ~ыць гуля́ць у ша́хматы şahmat oynamağı öyrətmək; 2. öyrənmək; ~ыць урoк dərs öyrənmək.*

ВУЧЭ́БН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *tədris; ~ая прагра́ма tədris proqramı, ~ая частка tədris hissəsi.*

ВУЧЭ́НН|Е н. ~я, ~яў; 1. *oxuma, öyrənmək; 2. elm, nəzəriyyə; 3. мн. təlim, məşq.*

ВЫ займ. *PBM вас, Д вам, Т вамі; siz; без вас sizsiz, вам гэта падаба́ецца? bu sizin xoşunuza gəlir? мы чакáлі вас biz sizi gözləyirdik, я пaйдў з вáмі тəн sizinlə gedəcəyəm.*

ВЫ́БАР м. ~у; мн. няма; 1. *seçmə; 2. çeşid.*

ВЫ́БАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *seçkili; ~ая пaсáда seçkili vəzifə.*

ВЫ́БАР|Ы мн. ~аў; адз. няма; *seçki, seçkilər; ~ы ў парла́мент parlament seçkiləri.*

ВЫ́БЕ|ГЧЫ зак. ~гу, ~жыш, ~жыць, ~гуць (незак. выбя́гаць); *qaçıb çıxmaq; уўйўгўб çıxmaq.*

ВЫ́БІВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫ́біць.**

ВЫ́Б|И́ЦЬ зак. ~'ю, ~'еш, ~'е, ~'юць (незак. выбі́ваць); 1. *vurub çıxarmaq, sindirib çıxarmaq; ~и́ць шкло şüşəni sindirib çıxarmaq; 2. çıxmaq; ~и́ць ды́ван halçanı çıxarmaq.*

ВЫ́БІРА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫ́браць.**

ВЫ́Б|РА́ЦЬ зак. ~еру, ~ераш, ~ера, ~еруць (незак. выбі́раць); *seçmək; ~раць кнiгу kitab seçmək, ~раць старшы́ню sədr seçmək.*

ВЫ́БУХ м. ~у, ~аў; *partlayış; мо́цны ~ güclü partlayış.*

ВЫ́БЫВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫ́быць.**

ВЫ́Б|Ы́ЦЬ зак. ~уду, ~удзеш, ~удзе, ~удуць (незак. выбы́ваць); *çıkmaq, çıxıb getmək; ~ыць з гу́льні ойундан çıxmaq.*

ВЫ́БЯЃ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫ́бегчы.**

ВЫ́ВАД м. ~у, ~аў; *nəticə; зрабі́ць ~ nəticə çıxarmaq, прыйсці́ да ~у nəticəyə gəlmək.*

ВЫ́ВАРАТ м. ~у; мн. няма; *astar, tərs üz; iç üz; ~матэ́рыі parçanın astarı.*

ВЫ́ВЕЗ|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. вы-вoзі́ць); *daşımaq, daşıyıb aparmaq (miniklə).*

ВЫ́ВЕ|СИ́ЦЬ зак. ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць (незак. вывё́шваць); 1. *asmaq; ~сіць пла-кát plakat asmaq; 2. sərmək; ~сіць бя́лізну paltar sərmək.*

ВЫ́ВЕ|СЦІ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (незак. вывóдзіць); 1. *чы́хартма́қ; ~сцi дзя-цeй у сад у́саqlары баға чы́хартма́қ; 2. тe-мизлeмeк; ~сцi пля́му лeкeни тeмизлeмeк; 3. yetiшdirmeк; ~сцi нoвы сорт яблык уenи alma нoвy yetiшdirmeк; 4. ~сцi з ця́рпeння hõvsaladән чы́хартма́қ.*

ВЫВЕ́ШВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́вeсiць.*

ВЫВ́ИХВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́вiхнуць.*

ВЫ́ВIХН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. выв́ихваць); *чы́хтма́қ, бурхулма́қ; ~уць нагy ауағи бурхулма́қ.*

ВЫВ́О|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл. Вы́вeсцi.*

ВЫВ́О|ЗІЦЬ *незак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; *гл. Вы́вeзцi.*

ВЫВУЧ́А|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́вучыць.*

ВЫ́ВУЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (незак. вывучаць); 1. *õyrәнmeк; ~ыць pyськую мoвy rus dilini õyrәнmeк, ~ыць фiзiкy фiзiкaнı õyrәнmeк, ~ыць самaстoйнa müsteqil õyrәнmeк, ~ыць у дзясятым клáсе onıncı sinıfдe õyrәнmeк; 2. õyrәнmeк, tәdқи etmeк; ~ыць жывeльнy свет heyvanlar alәmini õyrәнmeк; 3. õyrәнmeк, bәlәd olmaқ; ~ыць хapактap cябpa dostunın хасiй-yәtinә bәlәd olmaқ, ~ыць абстанoўкy şәraiti õyrәнmeк.*

ВЫВУЧ́ЭНН|Е *н.* ~я; *мн. няма;* 1. *õyrәнme, õyrәнilmә; ~е лiтapату́ры әdәbiyya-tın õyrәнilmәsi; 2. tәdқи etme, õyrәнilmә; ~е старажы́тных pyкaнicaў qәdim әlyaz-maların tәdқи edilmәsi; 3. õyrәнilmә, bәlәd olma; ~е мясцoвacцi әrazinin õyrәнilmәsi.*

ВЫ́ГАД|А *ж.* ~ы, ~; fayda, хеуір; *атры-маць ~у хеуір gõtүrmәк.*

ВЫ́ГАДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; әlverişli, sәrfәli.

ВЫГАН́Я|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́гнаць.*

ВЫГЛА́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́гладзіць.*

ВЫ́ГЛА|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (незак. выгладжваць); *ütölәmeк.*

ВЫ́ГЛЯД *м.* ~у; *мн. няма;* görünüş, görkәm; *знeшнi ~ хarici görünüş; 4. на ~ üzdән; на ~ ямy cо́рак гадoў üzdән onun qırx yaşı olar.*

ВЫГЛЯ́ДА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *görünmeк; ~ць старыкoм qосa görünmәк.*

ВЫГЛЯ́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́глянуць.*

ВЫ́ГЛЯН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. выгладваць); *boyланма́қ; ~уць з ак-на́ рәпсәгәдән boyланма́қ.*

ВЫЃ|НАЦЬ *зак.* ~аню, ~аніш, ~аніць, ~аняць (незак. вы́гнаць); *qovтма́қ; ~наць з dо́му evдән qovтма́қ.*

ВЫГРУЖ́А|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́грузіць.*

ВЫ́ГРУ|ЗІЦЬ *зак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць (незак. выгружаць); *boşaltма́қ (yükü).*

ВЫДА́ВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́даць.*

ВЫДАВЕ́ЦТВ|А *н.* ~а, ~аў; nәşriyyat.

ВЫДАЛЕ́НН|Е *н.* ~я; *мн. няма;* çәkilmә, çıxardılma; *~е хвoрага зyба хәstә dişin çәkilmәsi.*

ВЫ́ДАЛ|ИЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *çәkmәк, cıxartма́қ; çәkdirmәк, cıxartdıрма́қ; ~іць зуб dişi cıxartма́қ.*

ВЫДА́НН|Е *н.* (дзeя́нне) ~я; *мн. няма;* (твор) ~я, ~яў; 1. *nәşr, nәşr etme (edilmә); çap etme (edilmә); ~е надру́чкаў dәrslik-lәrin nәşr edilmәsi (nәşri); 2. nәşr, çap; наў-тoрнае ~е кнiги kitabın tәkrar nәşri, тpэ́цяе ~е üçüncü nәşr.*

ВЫДА́ТНА *присл.* әла; *вучы́цца на ~ әла oxтма́қ, ~ адказа́ць әла cavab vermәк.*

ВЫДА́ТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *gör-kәmli; ~ы вучoны görkәmli alim; 2. әла, çох gözәl, çох уахşı; ~ы настрóй әла әhval-ruhiyyә.*

ВЫ́ДА|ЦЬ *зак.* ~м, ~сi, ~сць, ~дуць (незак. выдаваць); 1. *vermeк; ~ць зарплатy таaş vermәк; 2. а́сма́қ, bildirmәк, vermeк; ~ць таямнiцy sirri а́сма́қ; 3. әлә vermeк; ~ць тавары́ша yoldaşını әлә vermәк.*

ВЫ́ДЗЕЛ|ИЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (незак. выдзяляць); *ayırма́қ; ~іць квaтэ́ру*

tənzil ayırmaq, ~іць людзёй у данамόгу кōтэуа адат айırmaq.

ВЫДЗІРАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *çəkmək, çəkib çıxarmaq, ~ць цвікі mismari çəkib çıxarmaq; сін.* вырываць.

ВЫДЗЯЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **ВЫдзеліць.**

ВЫДУМАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *uydurulmuş, uydurma.*

ВЫДУМА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* *выдўмваць*); 1. *uydurmaq, qondarmaq, quraşdırmaq*; 2. *fikirləşib tapmaq.*

ВЫДЎМВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **ВЫдумаць.**

ВЫДУМ|КА *ж.* ~кі, ~ак; *uydurma, yalan.*

ВЫДЫХ *м.* ~у, ~аў; *nəfəs vermə; ант.* удых.

ВЫЕЗД *м.* ~у, ~аў; 1. *getmə, çıxıb getmə*; 2. *çixış yolu; ант.* прыезд.

ВЫЕ|ХАЦЬ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* *выязжаць*); 1. *çixıb getmək (miniklə); ~хаць з горада şəhərdən çıxıb getmək*; 2. *çixmaq, yola düşmək; ~хаць у нóўдзень günorta çıxmaq.*

ВЫЗНАЧАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **ВЫзначыць.**

ВЫЗНАЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* *вызначаць*); 1. *müəyyən etmək, müəyyənləşdirmək; ~ыць тэмперату́ры nəvətra havanın temperaturunu müəyyən etmək*; 2. *təyin etmək; ~ыць значэ́нне слова sözün mənasını təyin etmək; сін.* устана́віць, акрэ́сліць.

ВЫЗНАЧЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; *müəyyən etmək, təyin etmək, təyin edilmə; ~е тэмперату́ры vadəyi suyun istiliyinin (temperaturunun) təyin edilməsi; сін.* устанаўле́нне.

ВЫЙГРА|ВАЦЬ *незак.* ~ю, ~эш, ~е, ~юць; *гл.* **Выйграць.**

ВЫЙГРА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. *udmaq, aparmaq; ~ць на́ртыю оу́нті апармақ, ~ць на латарэ́і lotereya ilə udmaq*; 2. *qazanmaq; ~ць час vaxt qazanmaq; ант.* прайграць.

ВЫЙГРЫШ *м.* ~у, ~аў; 1. *uduş*; 2. *udma, aparma*; 3. *qazanc, fayda; ант.* прóйгрыш.

ВЫЙ|СЦІ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* *выходзіць*); *çixmaq; ~сці з до́му evdən çixmaq, ~сці на даро́гу yola çixmaq, ~сці перамόжцам qalib çixmaq; ♦ ~сці на пéнсio təqaüdə çixmaq, ~сці за́муж э́гə getmək, ~сці з мо́ды dəbdən düşmək, ~сці са станόвішча vəziyyətdən çixmaq, ~сці з сябэ́ özündən çixmaq.*

ВЫКА|ЗАЦЬ *зак.* ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць (*незак.* *выка́зваць*); *dəmək, söyləmək; ~заць дў́мку fikir söyləmək.*

ВЫКА́ЗВАНН|Е *н.* ~я, ~яў; *mülahizə, fikir.*

ВЫКА́ЗВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **ВЫказаць.**

ВЫКА́ЗНІК *м.* ~а, ~аў; *грам.* хэбэр.

ВЫКАНА́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; 1. *icra etmə, icra edilmə, yerinə yetirmə, yerinə yetirilmə, icra; правэ́рыць ~е icrasını yoxlamaq, ~е загáду əmrin icra olunması*; 2. *ifə etmə; ~е рóлі rolü ifə etmə, у ~і кагó-н. ki-tin ifasında.*

ВЫКАНАЎ|ЦА *м.* ~ы, ~аў; 1. *icraçı, icra edən; судóвы ~а məhkəmə icraçısı*; 2. *ifəçi, ifə edən; ~а галóўнай рóлі baş rolün ifaçısı.*

ВЫКАНАЎ|ЧЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *icra, icraedicisi, icraçı; ~ыя о́рганы icra orqanları, ~ая ўла́да icra hakimiyyəti*; 2. *icraiyyə; ~ы камітэ́т icraiyyə komitəsi; ант.* заканадаўчы.

ВЫКАНА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* *выкóнваць*); 1. *yerinə yetirmək, icra (əməl) etmək; ~ць за́да́нне tapşırığı yerinə yetirmək*; 2. *hazırlamaq; ~ць урóкі dərslərini hazırlamaq.*

ВЫКАПА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* *выкóпваць*); *qazmaq, qazıb çıxartmaq.*

ВЫКАРАН|ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* *выкараняць*); *kökünü kəsmək, aradan götürmək; ~іць зло bəlanın kökünü kəsmək, ~іць недахо́ны çatışmazlıqları (nöqsanları) aradan götürmək.*

ВЫКАРАНЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **ВЫкараніць.**

ВЫКАРЫСТА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* *выкарыстоўваць*); *istifadə etmək; ~ць тэ́хніку texnikadan istifadə etmək, ~ць*

дадатковыя літаратуры *alavə ədəbiyyat-dan istifadə etmək*, ~ць прымаўкі ў сваім маўленні *atalar sözlərini öz nitqində işlətmək*.

ВЫКАРЫСТОЎВАЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *istifadə olunmaq*; шырока ~цца *geniş istifadə olunmaq*.

ВЫКАРЫСТОЎВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выкарыстаць.*

ВЫКІДВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выкінуць.*

ВЫКІНУЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* выкідваць); 1. atmaq, tullamaq; ~уць у акно *rəncərdən atmaq*; 2. *разм.* çıxartmaq; ~уць фокус *oyun çıxartmaq*.

ВЫКЛАДАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *dərs vermək, dərs demək, tədris etmək*; ~ць гісторыю *tarix dərsi demək*.

ВЫКЛАДЧЫК *м.* ~а, ~аў; *müəllim*; ~ беларускай мовы *belorus dili müəllimi*.

ВЫКЛІК *м.* ~у, ~аў; 1. çağırış, çağırма, çağırılма; ~ урача́ на дом *evə həkim çağırılması*; 2. çağırış вярэбасі; *атрымáць ~ çağırış вярэбасі almaq*; *сін.* запрашэнне.

ВЫКЛІКАЦЬ *зак.* ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць (*незак.* выклікаць); 1. çağırmaq; ~каць вучня да дошкі *şagirdi lövhəyə çağırmaq*, ~каць на спаборніцтва *yarışa çağırmaq*; 2. törətmək, oyatmaq, doğurmaq; ~каць здзіўленне *təəssüb doğurmaq*.

ВЫКЛІКАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выклікаць.*

ВЫКЛЮЧАЛЬНІК *м.* ~а, ~аў; *elektrik açarı*.

ВЫКЛЮЧАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выключыць.*

ВЫКЛЮЧНА *присл.* son dərəcə; ~ адораны *son dərəcə istedadlı*; *сін.* надзвычайна, надзвычай.

ВЫКЛЮЧНЫ *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *müstəsna, xüsusi, qeyri-adi*; ~ае права *müstəsna hüquq*, ~ы вярпадак *qeyri-adi hadisə*; *сін.* надзвычайны.

ВЫКЛЮЧЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* выключáць); 1. bağlamaq, kəsmək, söndürmək; ~ыць тэлефон *telefonu kəsmək*, ~ыць святло *işıqı söndürmək*, ~ыць тэле-

візар *televizoru bağlamaq*; 2. çıxarmaq, kənar etmək, xaric etmək; ~ыць з універсітэта *universitetdən xaric etmək*, ~ыць са спіса *siyahıdan çıxarmaq*.

ВЫКЛЮЧЭННІЕ *н.* ~я, ~яў; 1. çıxarma, çıxarılма; ~е з атрáда *dəstdən çıxarılма*, ~е прадмéта з прагрáмы *fənnin proqramdan çıxarılması*; 2. *істисна*; *нямá прáвiл без ~я istisnasız qayda yoxdur*; *♦ за ~ем каго, чаго-н.* kim, nə istisna olmaqla.

ВЫКОНВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выканаць.*

ВЫКОПВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выкапаць.*

ВЫКРАЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл. Крóіць.*

ВЫКРАСЛІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* выкрэсліваць); *rozmaq, üstündən xətt çəkmək, qaralamaq*; ~іць слова *sözü qaralamaq*.

ВЫКРУЦІЦЬ *зак.* ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць (*незак.* выкру́чваць); *burub çıxarmaq*; ~ціць лямпачку *elektrik lampasını burub çıxarmaq*.

ВЫКРУЧВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выкруціць.*

ВЫКРЫВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выкрыць.*

ВЫКРЫЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* выкрывáць); *ifşa etmək*; ~ць злагынца *cinayətkarı ifşa etmək*.

ВЫКРЭСЛІВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выкрасліць.*

ВЫКУПАЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Купáцца.*

ВЫКУПАЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Купáць.*

ВЫЛÁЗІЦЬ *незак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; *гл. Вылезці.*

ВЫЛЕЗІЦІ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* вылáзіць); 1. çıxmaq; ~ці з вады *sudan çıxmaq*; 2. tökülmək; ~лі валасы *saçı tökülib*.

ВЫЛЕТ *м.* ~у, ~аў; *uçuş*.

ВЫЛЕЦЕЦЬ *зак.* ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць (*незак.* вылятáць); 1. uçub getmək; ~цець з гняздá *yuvadan uçub getmək*; 2. uçmaq, yola düşmək; ~цець самалётам *təyyarə ilə uçmaq*.

ВЫЛІВАЊ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вьліць.*

ВЫЛІ|ЩЬ *зак.* ~ью, ~ьеш, ~ье, ~ьюць (*незак.* выліваць); *tökmək, boşaltmaq; ~iць вадў са шклянкi stəkanın suyunu boşaltmaq; ант.* наліць, уліць.

ВЫЛІЧАЊ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *hesablama; ~ая машына hesablama maşını.*

ВЫЛІЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вьлічыць.*

ВЫЛІЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* вылічваць); 1. *hesablamaq, hesablایب* тарама; 2. *çıxmaq; ~ыць з зарплаты тааşдан* çıxmaq.

ВЫЛЯТАЊ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вьлетиць.*

ВЫМАЊ|ЫЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; *гл. Вымаўляць.*

ВЫМА|СЦІЦЬ *зак.* ~шчу, ~сціш, ~сціць, ~сцяць; *гл. Масціць.*

ВЫМАЎЛЕНН|Е *н.* ~я; *мн. няма; tələffüz; правілы ~я tələffüz qaydaları.*

ВЫМАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* вымавіць); *tələffüz etmək; правільна ~ць слóвы sözü düzgün tələffüz etmək.*

ВЫМАЊ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вьняць.*

ВЫМОЊ|ВА *ж.* ~вы, ~ў; *töhmət; абвясціць ~ву töhmət elan etmək.*

ВЫМПЕЛ|М. ~а, ~аў; *vimpel (üçkünc bayraq).*

ВЫМУ|СЦІЦЬ *зак.* ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць (*незак.* вымушаць); *məcbur etmək, vadar etmək; ~сіць вóрага да адступлénня düşməni geri çəkilməyə məcbur (vadar) etmək.*

ВЫМУШАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *məcburi; ~ая адмóва məcburi imtina.*

ВЫМУШАЊ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вьмусць.*

ВЫМЫС|ЕЛ *м.* ~лу, ~лаў; 1. *xəyal, xülya; 2. uydurma; сін.* вьдумка.

ВЫМ|Я *н.* Д вьмю, Т вьмем, М (аб) вьмі, *мн.* вьмі, вьмаў, вьмямі, вьмях; *yəlin, ətсəк.*

ВЫНАЙ|СЦІ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* вынаходзіць); *ixtira etmək, icad etmək; ~сці нóвы станóк yeni dəzgah ixtira etmək.*

ВЫНАХОЊ|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл. Вьнайсці.*

ВЫНАХОДНІК *м.* ~а, ~аў; *ixtiraçı, ixtira edən, icad edən; маленавіты ~ istedadlı ixtiraçı, ~ рáдыё radionun ixtiraçısı.*

ВЫНЕС|ЦІ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* выносіць); 1. *çıxartmaq; ~ці рэчы з пакóя şeyləri otaqdan çıxartmaq, ~ці прыгавóр hökm çıxartmaq; 2. dözmək, davam gətirmək; ~ці бóль ағrıya dözmək.*

ВЫНІК *м.* ~у, ~аў; *yekun; nəticə, aqibət. ~i спабóрніцтва уарışın yekunları, надвёсці ~i yekun vurmaq; ♦ у ~у nəticədə.*

ВЫНО|СІЦЬ *незак.* ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць; *гл. Вьнесці.*

ВЫНОСЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *dözümlü, davamlı; сін.* трывály.

ВЫН|ЯЦЬ *зак.* вьм|у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* вымаць); *çıxartmaq, götürmək; ~яць рўкі з кішэні əllərini cibindən çıxartmaq.*

ВЫПАД|АК *м.* ~ку, ~каў; 1. *hadisə, əhvalat; незвычайны ~ак qeyri-adi hadisə; 2. fürsət, vaxt; карыстаючыся ~кам fürsətdən istifadə edərək; 3. hal; у дáдзеным ~ку bu halda; ♦ ва ўсякім ~ку hər halda, у бóльшасці ~каў əksər hallarda, ні ў якім ~ку əsla, qətiyyən.*

ВЫПАДАЊ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вьпасці.*

ВЫПАДКÓВА *прысл.* təsadüfi olaraq, təsadüfən.

ВЫПАДКÓВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *təsadüfi; ~ае знаёмства təsadüfi tanışlıq.*

ВЫПАРЭНН|Е *н.* ~я; *мн. няма; buxarlanma; ~е вады suyun buxarlanması.*

ВЫПА|СЦІ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* выпадаць); 1. *düşmək; ~сці з рук əlindən düşmək; 2. tökülmək; валасы ~даюць saç tökülür; 3. yağmaq; ~ў снег qar yağırdı.*

ВЫПВАЊ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вьпіць.*

ВЫПІ|САЦЬ *зак.* ~шу, ~шаш, ~ша, ~шуць (*незак.* выпісваць); 1. *seçib yazmaq, tapıb yazmaq; ~саць з тэксту незнаёмыя слóвы mətnədən çətin sözləri seçib yazmaq; 2. yazıb*

vermək; ~саць даведку *arayış yazıb vermək*;
3. abunə yazılmaq; ~саць газэты *qəzetə abunə yazılmaq*.

ВЫПІСВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **ВЫпісаць.**

ВЫП|ІЦЬ *зак.* ~'ю, ~'еш, ~'е, ~'юць (*незак.* выпіваць); іçmək; ~іць чаю *çay içmək*.

ВЫПРАБАВАЊНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. sınaq, sınanma, yoxlama, sınaqdan keçirmə, keçirilmə; ~е машыны *taşıtın sınaqdan keçirilməsi*; 2. sınaq, təcrübə; *сур'ёзнае ~е ciddi sınaq*.

ВЫПРАБ|АВАЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (*незак.* выпрабёўваць) sınamaq, yoxlamaq, sınaqdan keçirmək; ~аваць матёр мільерікі *sınaqdan keçirmək*, ~аваць на трываласць *dözümlülüüyünü sınamaq*; ♦ ~аваць патрэбу *ehtiyac içində olmaq*, ~аваць голад *aclıq çəkmək*.

ВЫПРАБЁЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫпрабаваць.**

ВЫПРА|ВІЦЦА *зак.* ~ўлюся, ~вішся, ~віцца, ~вяцца (*незак.* выпраўляцца); düzəlmək, düzəldilmək; *характар ~віцца хасіyyətə düzəlir*.

ВЫПРА|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць (*незак.* выпраўляць); düzəltmək, təshih etmək; ~віць памылкі *səhlələrini düzəltmək*, ~віць рўканіс *əlyazmanı təshih etmək*.

ВЫПРАМЁНЬВАНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; şüalanma; *радыеактыўнае ~е radioaktiv şüalanma*.

ВЫПРАМЁНЬВА|ЦЬ *незак.* ~е, ~юць; buraxmaq, saçmaq, уаумаq; ~ць энэргію *enerji buraxmaq*, ~ць святло *işıq saçmaq*.

ВЫПРАСТА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* выпростваць); düzəltmək; ~ць дрот *təftili düzəltmək*.

ВЫПРАЎЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **ВЫправіцца.**

ВЫПРАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫправіць.**

ВЫПРАЦ|АВАЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (*незак.* выпрацоўваць); 1. qayırmaq, istehsal etmək; 2. hazırlamaq, tərtib etmək; 3. təkmilləşdirmək.

ВЫПРАЦОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫпрацаваць.**

ВЫПРО́СТВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫпрастаць.**

ВЫПУКЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qabarıq; ~ае іклё *qabarıq şüə*.

ВЫПУСК *м.* ~у, ~аў; buraxılış; ~тава́раў *mal buraxılışı*, ~студэнтаў *tələbə buraxılışı*.

ВЫПУСКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫпусціць.**

ВЫПУСКНІ́К *м.* ~а, ~оў; məzun; ~сярэ́д-няй ішко́лы *orta məktəb təzünü*.

ВЫПУ|СЦІЦЬ *зак.* ~шчу, ~сціш, ~сціць, ~сцяць (*незак.* выпускаць); buraxmaq; *уні-версітэ́т ~ска́е настаўнікаў universitet müəllim buraxır*, завод ~сціць *avtomaobil zavod avtomobil buraxır*.

ВЫРАБ *м.* ~у, ~аў; məmulat; ~ы з зо́лата *qızıl məmulatlar*, *гамовыя ~ы hazır təmullatlar*.

ВЫРАД|АК *м.* ~ка, ~каў; çirkin, eybəcər, bədhəybət (adam).

ВЫРАЖА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **ВЫразіцца.**

ВЫРАЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫразіць.**

ВЫРАЗ *м.* ~а і ~у, ~аў; 1. ifadə, təbir; ~ва-чэ́ў *gözlərin ifadəsi*; 2. söz, ibarə; *устойли-вы ~ sabit ibarə*.

ВЫРАЗА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* выразаць); 1. kəsib götürmək, kəsib çıxartmaq; 2. sızaraq yazmaq.

ВЫРА|ЗАЦЬ *зак.* ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць; гл. **Выразаць.**

ВЫРА|ЗІЦЦА *зак.* ~жуся, ~зішся, ~зіцца, ~зяцца (*незак.* выражацца); 1. ifadə olunmaq; *дзё́йнік ~жа́ецца назо́ўнікам mübtəda isimlə ifadə olunur*; 2. görünmək, təzahür etmək; *у чым гэ́та ~жа́ецца? bu nədə görünür (özünü göstərir)?*

ВЫРА|ЗІЦЬ *зак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць (*незак.* выражаць); 1. ifadə etmək, demək, söyləmək; ~зіць *rədasць sevinc ifadə etmək*; 2. bildirmək; ~зіць *сваё ўдзя́чнасьць minnətdarlığını bildirmək*.

ВЫРА́ЗН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mənalı, ifadəli, açıq, aydın; anlaşıqlı; ~ы nözirk mənalı baxış, ~ае чытáнне ifadəli oхи, ~ае вымаўлённе aydın tələffüz.*

ВЫРАСТА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вырасці.*

ВЫРАС|ЦІ *зак.* ~ту, ~цеш, ~це, ~туць (*незак. выраста́ць*); 1. böyümək, boy atmaq; 2. bitmək, cücərmək.

ВЫРА|СЦІЦЬ *зак.* ~шчу, ~сціш, ~сціць, ~сцяць (*незак. выро́шчваць*); 1. yetişdirmək; ~сціць агарóдніну tərəvəz yetişdirmək; 2. böyütmək, bəsləmək.

ВЫРАТ|АВАЦЦА *зак.* ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца; *гл. Ратава́цца.*

ВЫРАТ|АВАЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *гл. Ратава́ць.*

ВЫРАША́|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *гл. Вырашы́цца.*

ВЫРАША́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вырашы́ць.*

ВЫРАШ|ЫЦЦА *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ыцца, ~ацца (*незак. выраша́цца*); həll olunmaq; *справа ~аецца іш həll olunur.*

ВЫРАШ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*зак. выраша́ць*); qərağa gəlmək.

ВЫРВ|АЦЦА *зак.* ~уся, ~ешся, ~ецца, ~уцца (*незак. вырыва́цца*); 1. qormaq, cırılmaq; *старóнкi кнігі ~аліся kitabın səhifələri qorub; 2. çıxmaq, canını qurtarmaq; ~ацца з палóну əsirlikdən canını qurtarmaq.*

ВЫРВ|АЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак. вырыва́ць*); 1. çəkmək, qorarmaq, dartıb çıxartmaq; ~аць зуб diş çəkmək, ~аць з кóра-нем kökündən qorarmaq.

ВЫРО́ШЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вырасціць.*

ВЫРУЧА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Выручы́ць.*

ВЫРУЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак. выруча́ць*); köməyinə gəlmək, dadına çatmaq; ~ыць сябра dostunun köməyinə gəlmək.

ВЫРЫВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Вырва́цца.*

ВЫРЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вырва́ць.*

ВЫСА́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Высадзіць.*

ВЫСА|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*незак. выса́джваць*); çıxarmaq; ~дзіць пасажыраў на бэраг sərnişinləri sahilə çıxarmaq.

ВЫСАКАРО́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; nəcib, alicənab; ~ы ўчы́нак nəcib hərəkət; *сін.* прыстойны.

ВЫСАХН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл. Со́хнуць.*

ВЫСАЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак. выса́чваць*); güdmək, pusmaq, izləyib tapmaq.

ВЫСВЕТЛ|ИЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак. высвятля́ць*); aydınlaşdırmaq.

ВЫСВЯТЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́светліць.*

ВЫСЕЛ|ИЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак. выселя́ць*); çıxarmaq, köçürtmək (evdən).

ВЫСКА́КВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́скачыць.*

ВЫСКАЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак. выскакв́аць*); sıçarmaq, atılmaq, sıçrayıb çıxmaq, sıçrayıb düşmək.

ВЫ|СЛАЦЬ *зак.* ~шлю, ~шлеш, ~шле, ~шлюць (*незак. высылáць*); 1. göndərmək, yollamaq; ~слаць пасылку bağlama göndərmək; 2. sürgün etmək.

ВЫСЛÓУ́|Е *н.* ~я, ~яў; kəlam; ~і вялікіх людзéй görkəmli adamların kəamları.

ВЫСЛУХА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак. выслухва́ць*); qulaq asmaq, dinləmək.

ВЫСЛУ́ХВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́слухаць.*

ВЫСМАРКА|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Сма́ркацца.*

ВЫСМЕ́ЙВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Вы́смеяць.*

ВЫСМЕ|ЯЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак. высме́йваць*); ələ salmaq, lağa (məsxərəyə) qoymaq.

ВЫСО́КА *присл.* uca, hündür, yüksək.

ВЫСО́К|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. hündür, uca; ~ія дрэ́вы hündür ağaclar, ~ая гарá uca dağ; 2. yüksək; ~ая тэмперату́ра yük-sək hərərət; *ант.* нізкі, малы.

ВЫСОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;

гл. **Высунуць.**

ВЫСОЎЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;

гл. **Высачыць.**

ВЫСП|АЦЦА *зак.* ~люся, ~ішся, ~іцца, ~яцца (*незак.* *высыпáцца*); *yatib yuxusunu almaq, doyunca yatmaq.*

ВЫСТА|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць (*незак.* *выстаўляць*); 1. ігэлі *çəkmək*, *çıxartmaq*; 2. *qoymaq* (*sərgiyə*).

ВЫСТАЎК|А *ж.* ~і, *выставак*; *sərgi*; *най-сці на ~у sərgiyə getmək.*

ВЫСТАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Выставіць.**

ВЫСТРАЛ *м.* ~у, ~аў; 1. *atəş, güllə*; *зрабіць ~ atəş açmaq*; 2. *güllə səsi.*

ВЫСТРАЛ|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* *выстрэ́льваць*); *atmaq, vurmaq.*

ВЫСТРЭ́ЛЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Выстрэліць.**

ВЫСТУП *м.* ~у, ~аў; *çıxıntı.*

ВЫСТУПА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Выступіць.**

ВЫСТУП|ІЦЬ *зак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* *выступáць*); 1. ігэлі *çıxmaq*; ~іць з *натóўны дэ́стэдэн ігэлі çıxmaq*; 2. *yola çıxmaq, yola düşmək*; ~іць у *пахóд yürüşə çıxmaq*; 3. *çıxış etmək*; ~іць на *схóдзе iclasda çıxış etmək.*

ВЫСТУПЛЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *çıxış*; *сін.* *даклад.*

ВЫСУН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* *высоўва́ць*); 1. *qabağa çəkmək, iğəli çəkmək*; ~уць *ша́фу dolabı qabağa çəkmək*; 2. *çıxartmaq*; ~уць *язы́к dilini çıxartmaq.*

ВЫСУШ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Сушыць.**

ВЫСЫЛА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Выслаць.**

ВЫСЫПА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Выспацца.**

ВЫСЫП|АЦЬ *зак.* ~лю, ~плеш, ~пле, ~плюць (*незак.* *высыпáць*); 1. *tökmək, boşaltmaq*; ~аць *пясóк qutı boşaltmaq.*

ВЫСЫПА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Высыпаць.**

ВЫСЯЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;

гл. **Выселіць.**

ВЫТВО́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *törətmə*; ~ае *сло́ва törətmə söz.*

ВЫТВО́РЧАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* *няма*; 1. *istehsal*; ~ь *ста́лі polad istehsalı*; 2. *istehsalat*; *працава́ць на ~і istehsalatda işləmək.*

ВЫТО́К *м.* ~у, ~аў; *mənbə, başlangıç*; ~ *ракі* *çayın mənbəyi.*

ВЫТРЫ́МА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* *вытры́мліваць*); 1. *davam gətirmək, tab gətirmək, dözmək*; ~ць *цяжа́р а́гві́рлі́га davam gətirmək, ~ць снаго́му і́стія́ dözmək*; 2. *vermək, çıxmaq*; ~ць *эжа́мен imtahandan yaxşı çıxmaq*; 3. *gözləmək, riayət etmək*; ~ць *тэ́рмін vaxta riayət etmək.*

ВЫТРЫ́МК|А *ж.* ~і; *мн.* *няма*; *səbat, dözümlü, mətanət*; *сін.* *вытры́манасць.*

ВЫТРЫ́МЛІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Вытрымаць.**

ВЫХАВА́ЛЬНІК *м.* ~а, ~аў; *tərbiyəçi.*

ВЫХАВА́НН|Е *н.* ~я; *мн.* *няма*; *tərbiyə*; ~е *дзяце́й у́саqlарın тэ́рбіяси, працо́ўнае ~е атэк тэ́рбіяси.*

ВЫХАВА́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tərbiiyəli, ədəbli*; ~ы *вуча́нь тэ́рбіяли şagird.*

ВЫХАВА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* *выхо́ўваць*); *tərbiyə etmək, tərbiyə vermək*; ~ць *дзяце́й у́саqlары тэ́рбія etmək.*

ВЫХА́Д *м.* ~у, ~аў; 1. *çıxma*; ~ *кні́зі kitabın çıxması*; 2. *çıxış, çıxacaq*; ~ у *го́рад şəhərə çıxış, стая́ць у ~зе çıxacaqda dayanmaq*; 3. *çıxış yolu*; *знайсці ~ з ця́жкага станóвішча çətin vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq.*

ВЫХА́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *çıxış*; ~ыя *дзвэ́ры çıxış qapısı*; 2. *bayırlıq*; ~а́я *сукэ́нка bayırlıq paltar*; *♦ ~ы́ дзень istirahət günü.*

ВЫХО́|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; гл. **Выйсці.**

ВЫХОЎВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Выхаваць.**

ВЫЦЕ́Р|ЦІ *зак.* *вы́тр|у*, ~аш, ~а, ~уць (*незак.* *выці́раць*); 1. *silmək, təmizləmək*; ~ці *пы́л tozu silmək*; 2. *silmək, qurulamaq*; ~ці *ру́кі ручніко́м əllərini dəsmalla silmək.*

ВЫЩЕ|ЧЫ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ча, ~куць (незак. выцякаць); 1. ахмақ; *вадá выцякаé з бóчки цэлла́дэн су ахіг*; 2. ірэлі гэлмэк; *выцякаé з тагó, што ... ондан ірэлі гэлір кі...*

ВЫЩІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫщерці.**

ВЫЩІСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫщіснучь.**

ВЫЩІСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. выціскаць); 1. sıxmaq, sıxıb çıxartmaq; ~уць лімон *lutı sıxmaq*; 2. basıb çıxartmaq; ~уць шклó з ра́мы *şüşəni çərçivədən çıxartmaq*.

ВЫЩІ|Ё н. ~я; мн. няма; *ulama, ulaşma; ~ë sabáki itin ulaması*.

ВЫ|ЦЬ незак. ВЫ|ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. ulamaq; *саба́ка ~е it ulayır*; 2. vıyıldamaq; *вё́цёр ~е külək vıyıldayır*.

ВЫЦЯГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫцягнуць.**

ВЫЦЯГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. выцягваць); çəkib çıxartmaq; ~уць ры́бу з ракі *balığı çaydan çekib çıxartmaq*.

ВЫЦЯКА|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, ~юць; гл. **ВЫщечы.**

ВЫШЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫшыць.**

ВЫШЫН|Я ж. ~і, вышы́нь; 1. uralıq, hündürlük, yüksəklik; ~я до́ма *evin hündürlüyü*, ~ёй у тры мэ́тры *üç metr hündürlüyündə*; 2. тэрэ, hündür yer; *ó быць на ~і* yüksəkdə durmaq.

ВЫШЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. вышываць); paхış tikmək, paхış getmək.

ВЫШЭЙ прысл. уухарıda; *аб гэ́тым ска́зана ~ бу барэдэ уухарıda deyilib*.

ВЫШЭЙШЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. эн ую́ксək; ~ая ўзнагаро́да *эн ую́ксək mükafat*; 2. ali; ~ы о́рган *ali orqan*, ~ая адука́цыя *ali təhsil*; *ó грам. ~ая ступе́нь* müqayisə dərəcəsi.

ВЫЯ|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць (незак. выяўляць); aşkar etmək, üzə çıxartmaq.

ВЫЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫехаць.**

ВЫЯЎЛЭНЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təsviri, təsvir; ~ыя сро́дкі мо́вы *dilin təsvir vasitələri*; *ó ~ае маста́цтва* təsviri incəsənət.

ВЫЯЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **ВЫявіць.**

ВЭН|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; hisə vermək, hisdə qurutmaq; ~дзіць ры́бу *balığı hisə vermək*.

ВЯДР|О н. ~а, вё́дзер, вё́драў і вядзе́р; vedrə.

ВЯДУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; aparıcı; ~ая галі́на сё́льскай гаспада́ркі *kənd təsərrüfatının aparıcı sahəsi*.

ВЯЗА|ЦЬ незак. вяжу́, вяжа́ш, ~а, ~уць (зак. звяза́ць); 1. bağlamaq, sarımaq; 2. toxumaq.

ВЯЗН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. завязнуць); batmaq, batıb qalmaq; ~уць у гра́зі *palçığa batmaq*.

ВЯЛІЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çox iği, çox yekə, çox böyük.

ВЯЛІК|ДЗЕНЬ м. ~адня; мн. няма; рэлі́г. pəhriz günləri.

ВЯЛІК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; böyük, yekə, iği; ~а́я перамо́га *böyük qələbə*, ~і́я рэ́кі *irı çaylar*, ~а́я сям'я *böyük ailə*, *вялі́кі пісьме́ннік böyük yazıçı*, ~і го́рад *böyük şəhər*; *ó з ~ай лі́тары* böyük hərf; *сін.* вялі́зны, велі́чэзны; *ант.* ма́лы, невялі́кі.

ВЯЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; süst, solğun; ~ая кве́тка *solğun çiçək*.

ВЯНО́К м. вянк|а́, ~оў; əklil, çələng.

ВЯН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. завянуць); solmaq.

ВЯРБ|А ж. ~ы, ве́рбаў; bədmüşk, keçi söyüdü.

ВЯРБЛЮ́Д м. ~а, ~аў; dəvə, nəg.

ВЯРНУ́|ЦЦА зак. вярну́ся, ве́рн|ешся, ~ещца, ~уцца (незак. вярта́цца); qayıtmaq; ~цца дамо́ў *evə qayıtmaq*; ~цца з пра́цы *işdən qayıtmaq*, ~цца з камандзіро́ўкі *ezətiyyətə qayıtmaq*; *ант.* заста́цца.

ВЯРН|УЦЬ зак. ~ў, ве́рн|еш, ~е, ~уць (незак. вярта́ць); qaytarmaq; ~уць кні́гі *kitabları qaytarmaq*, ~уць до́ўг *borcunu qaytarmaq*.

ВЯРОЎКА ж. ~і, вярóвак; kəndir; звязáць ~ай kəndirlə sarımaq (bağlamaq).

ВЯРТАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. qayıtma; ~е з перамóгай qələbə ilə qayıtma; 2. qaytarma, qaytarılma; ~е кнігі kitabın qaytarılması.

ВЯРТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Вярну́цца.**

ВЯРТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Вярну́ць.**

ВЯРХОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ali, baş; ~ы суд ali təhkəmə.

ВЯР|ЦЕ́ЦЬ незак. вярчу́, ве́рц|іш, ~іць, ~яць; hərlətmək, fırlatmaq; ~це́ць ко́ла тэ́кəрі hərlətmək; **сін.** круці́ць.

ВЯРШЫН|Я ж. ~і, ~ь; baş, zirvə; ~я гары́ dağın zirvəsi.

ВЯСЁЛЛ|Е н. ~я, ~яў; toy; згуля́ць ~е toy elətmək, запрасі́ць на ~е toya dəvət etmək.

ВЯСЁЛ|КА ж. ~кі, ~ак; göy qurşağı.

ВЯСЁЛКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əl-van, rəngbərəng; 2. sevindirici, xoş; ~ыя ма́ры xoş xəyallar.

ВЯСЁЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şəp, xoş-təbiət; ~ы жарт şəp zarafat, ~ы чалавэ́к xoştəbiət adam; **ант.** сўмны, журбóтны.

ВЯСЛ|О́ н. ~а, вёсел і вёслаў; avar; ісцi на вёслах avar çəktək.

ВЯСН|А́ ж. ~ы, вёсен і вёснаў; yaz, bahar; рáнняя ~а ilk bahar; || прым. **вясéнн|i**, ~яя, ~яе, ~ія; ~і дзень yaz günü.

ВЯСНО́Й прысл. yazda.

ВЯЧЭ́Р|А ж. ~ы, ~; şam, axşam yeməyi; рыхта́ваць ~у axşam yeməyi hazırlamaq, пасля́ ~ы axşam yeməyindən sonra.

ВЯЧЭ́РА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; şam etmək, axşam yeməyi yemək.

ВЯЧЭ́РН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; axşam; ~яя зме́на axşam növbəsi.

T

ГАВАРКІ *прым.* ~ая, ~ёе, ~ія; adamayovuşan, ünsiyyətli.

ГАВАРЉЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; danışqan, söhbətçil; ~ы мужчына *danışqan kişi*; **сін.** гаваркі.

ГАВАРЬЦЬ *незак.* ~ў, гаворыш, ~ыць, ~аць (*зак.* сказаць); 1. *danışmaq*; ~ыць *па-беларуску belarusca danışmaq*, ~ыць *праўду düzünü danışmaq*, ~ыць *па тэлефоне telefonla danışmaq*, ~ыць *гучна uşadan danışmaq*, ~ыць *з настаўнікам müəllimlə danışmaq*; 2. *demək, söyləmək*; ~ыць “*дзякуй*” “*sağ ol*” *demək*; *♦ што вы гаворыце!* nə danışsınız! *што ні гавары!* nə deyirsən de.

ГАВОРКА *ж.* ~кі, ~ак; 1. *danışiq, səs*; *ціхая ~ка sakit danışiq*, *~ка ідзё аб новай кнізе söhbət təzə kitabdan gedir*; 2. *ləhcə, şivə*; *мясцовая ~ка yerli şivə*.

ГАВЯДЗІН *ж.* ~ы; *мн.* няма; *mal əti*; *суп з ~ы mal ətindən bişirilmiş şorba*, *вапаная ~a soyutma mal əti*; || *прым.* **гавяджы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *катлэты mal ətindən kotlet*; **сін.** ялавічына.

ГАДАВАЛЬНІК *м.* ~а, ~аў; *tinglik*.

ГАДАВАЦЬ *незак.* гадую, ~еш, ~е, ~юць; ~ваць *böyütmək, yetiştirmək*; ~ваць *дзіця uşaq böyütmək*.

ГАДАВІН *ж.* ~ы, ~; *ildönümü*; ~а з дня *нараджэння anadan olmasının ildönümü*,

~а перамóгi qələbənin ildönümü, адзначáць (святкава́ць) ~у ildönümünü qeyd etmək (bayram etmək).

ГАДАВ|Ы прым. ~ая, ~ёе, ~ыя; illik, birillik; ~ы тэрмін birillik vaxt, ~ыя кўрсы birillik kurs.

ГÁДАСЦ|Ь жс. ~і, ~ей; 1. pis şey, iyrənc şey, murdarçılıq; якáя ~ь! nə murdar-çılıqdır! 2. алчаqlıq, pislik; рабіць ~і pislik etmək.

ГАДÁ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. fala baxmaq, fal açmaq; 2. güman etmək, ehtimal etmək; ~ць на кáртаx karıta fala baxmaq.

ГАДЗІН|А жс. ~ы, ~; saat (vaxt); дзве (тры, чатыры) ~ы iki (üç, dörd) saat, няць (шэсьць...) ~ beş (altı...) saat, кóлькі ~ ? saat нечэдiр? ~ы адпачынку istirahat saati.

ГАДЗІННІК м. ~а, ~аў; saat; купіць ~ saat almaq, насцённы ~ divar saati, ~ адстаé saat geri qalır; || прым. гадзiннiкав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.

ГАДЗЮК|А жс. ~і, ~; gürzə (ilan).

ГÁДК|І прым. ~ая, ~ае, ~іа; pis, iyrənc, yaramaz, alçaq; ~і чалавéк iyrənc adam, ~і ўчынак alçaq hərəkət; сiн. агідны, брыдкі.

ГАЗ м. гáз|у, ~аў; qaz; прырóдны газ тэбii qaz, ядавiты газ зəhərli qaz, выключыць газ qazı söndürmək; || прым. гáзав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая плітá qaz piltəsi.

ГÁЗ|А жс. ~ы, мн. няма; ағ нефт; || прым. гáзав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая лямпа нефт lampası.

ГАЗАПРАВÓД м. ~а, ~аў; qaz kəməri.

ГАЗÉТ|А жс. ~ы, ~; qəzet; вячэрняя ~а axşam qəzeti, чытáць ~у qəzet oxımaq; || прым. газéтн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы кіёск qəzet köşkü.

ГА|Й м. гáю, ~ёў; kiçik meşə.

ГÁЙКА жс. ~йкі, ~ек; qayká; надкруціць ~у qaykanı bərkitmək; || прым. гáечн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ ключ qayka açarı.

ГАЛАВ|Á жс. ~ы, мн. галóвы, галóў; baş, kəllə, тэрэ; павярнуць ~у başını döndərmək, мыць ~у başını yumaq, апусціць ~у başını ашағı salmaq, у мянэ баліць ~а başım ағrı-у; з непакрýтай ~ой başıаçıq, надзéць на ~у хўстку başına yaqlıq örtmək; ◇ ламáць ~у

baş sındırmaq, губляць ~у başını itirmək, з ~ы да ног başdan-ayaға, на сваю ~у ағrımaz başına buz bağламаq, адкáзваць ~ой başı ilə cavab vermək.

ГАЛАВАКРУЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; başgi-cəllənmə.

ГАЛАДÁЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; ас qalmaq, асlıq çəkmək; ~ць цэлы дзень бүтiн günü ас qalmaq.

ГАЛАДÓ|ЎКА жс. ~ўкі, ~вак; асlıq; аб'яў-ляць ~ўку асlıq elan etmək.

ГАЛАЛÉД м. ~у; мн. няма; buz bağлама, buzlaşма.

ГАЛАСАВÁНН|Е н. ~я; мн. няма; səsver-mə, səs; адкрýтае ~е асıq səsvermə, тáй-нае ~е gizli səsvermə, стáвіць на ~е səsə qoумаq.

ГАЛАС|АВÁЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. прагаласавáць); səs vermək; ~авáць за lehinə səs vermək, ~авáць сў-праць əleyhinə səs vermək.

ГАЛЕРЭ|Я жс. ~і, ~й; şüşəbənd; ◇ кар-цінная ~я şəkil qalereyası (sərgi zalı).

ГАЛÉЧ|А жс. ~ы; мн. няма; yoxsulluq, kasıblıq.

ГАЛÉН|КА жс. ~кі, ~ак; baldır.

ГАЛІНА жс. ~ы, ~; budaq, şaxə; птўшка сядзіць на ~е quş budaға qonub.

ГАЛІН|Á жс. ~ы, галін; sahə; нóвая ~а прамыслóвасці sənayenin yeni sahəsi.

ГАЛ|ІЦЦА незак. ~ўюся, гóл|ішся, ~іцца, ~яцца (зак. пагаліцца); 1. üzünü qırxmaq; 2. üzünü qırxdırmaq.

ГАЛ|ІЦЬ незак. ~ўю, гóл|іш, ~іць, ~яць (зак. пагаліць); qırxmaq.

ГАЛÓДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ас; ~ы воўк ас qurd.

ГАЛÓСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sait; ~ыя гўкі sait səslər; ненаціскнýя ~ыя vurğusuz saıtlər.

ГАЛÓЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; baş, əsas, vacib, mühüm; ~ы герóй твóра əsərin baş qəhrəmanı, ~ы будынак əsas bina, ~ы рэдáктар baş redaktor, ~ы бухгáлтар baş mühasib, ~ы інжынér baş mühəndis; ◇ грам. ~ыя члéны скáза cümlənin baş üzvləri,

~ы сказ baş cümlə, ~ым чынам əsas etibarı ilə, başlıca olaraq.

ГАЛУБЦЫ *мн.* ~цöў, *адз.* галуб|ёц *м.* ~ца; kələm dolması.

ГАЛУШ|КІ *мн.* ~ак; *адз.* галúшк|а *ж.* ~кі; sülfullü (xəmir xərgəyi).

ГÁЛЫШТУК *м.* ~а, ~аў; qalstuk; *завязáць* ~ qalstuk bağlamaq, *насіць* ~ qalstuk taxmaq.

ГÁН|АК *м.* ~ка, ~каў; artırma (evin qabağında).

ГАНАРÁР *м.* ~у, ~аў; qonorar (yazılan əsər, musiqi və s. üçün müəllifə verilən pul); *атрымаць* ~ qonorar almaq.

ГАНАРÓВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; fəxri, şərfli; ~ы *госць* fəxri qonaq, ~ае *звáнне* fəxri ad.

ГАНАР|ЫЦЦА *незак.* ~ўся, ~ышся, ~ыцца, ~áцца; fəxr etmək; ~ыцца *сынам oğlu ilə fəxr etmək*; ~ыцца *пóспехамі uğurları ilə fəxr etmək*.

ГАНГРЭН|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; *мед.* qan-qrena, çürümə (bədən toxumalarının çürüməsi).

ГÁНД|АЛЬ *м.* ~лю; *мн.* няма; alver, ticarət; *антóвы* ~аль topdansatış.

ГАНДЛЁВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ticarət; ~ы *работник ticarət işçisi*.

ГАНДЛ|ЯВÁЦЬ *незак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; alver etmək, satmaq.

ГАНДЛЯР *м.* ~á, ~óў; 1. alvərçi çərçi; 2. xirdəçi, qəpikgüdən.

ГАНЕБН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; biabırçı, rüsvayçı.

ГАНЕНН|Е *н.* ~я, ~яў; təqib, təqib etmək.

ГÁНЬБА *ж.* ~ы; *мн.* няма; rüsvayçılıq, biabırçılıq.

ГÁНЬБ|ИЦЬ *незак.* ~лю, ~иш, ~иць, ~яць; rüsvay etmək, biabır etmək.

ГАНЯ|ИЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца; dalınca qaçmaq, dalına düşmək, təqib etmək.

ГАНЯ|ИЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. qovmaq; 2. sürmək; 3. çarmaq; 4. bərk sürmək.

ГАР *м.* гáр|у; *мн.* няма; уanıq; *пáхне* ~ам уanıq iyi gəlir.

ГАР|Á *ж.* ~ы, *мн.* гóр|ы, ~; dağ; *ля пад-но́жжа* ~ы *dağın ətəyində*, *вярышня* ~ы *dağın başı*, *высо́кая* ~á *hündür dağ*, *спуска́цца* з ~ы *dağdan enmək*, у ~áx *dağlarda*, *па́ехаць* у *góры* *dağa getmək*; ♦ *не за гарáмі* gəlib çatıb, az qalıb, uzaqda deyil; *стая́ць* ~óй *dağ kimi dayanmaq*, ~á з *плеч* üstümdən elə bil dağ götürüldü; || *прым.* **гóрн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае *навéтра* *dağ havası*, ~ы *клі́мат* *dağ iqlimi*, ~ыя *раёны* *dağ rayonları*.

ГАР|АВÁЦЬ *незак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; qüssələnmək, qüssə çəkmək, kədərlənmək; *ант.* рáдавацца.

ГАРАДЖА́НН *м.* ~а, *мн.* гараджáн|е, ~; şəhərli.

ГАРАД|ОК *м.* ~ká, ~кóў; şəhərcik; *студэ́нцкі* ~ók *tələbə şəhərciyi*, *спарты́ўны* ~ók *idman şəhərciyi*.

ГАРÁЖ *м.* ~á, ~óў; qaraj; *працава́ць* у ~ы *qarajda işləmək*, *пастáвіць* *машы́ну* ў ~ *maşını qaraja qoymaq*.

ГАРАНТ|АВÁЦЬ *зак.* і *незак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; zəmanət vermək, təmin etmək; ~ава́ць *высо́кую якась* *тава́ра* *malın yüksək keyfiyyətinə zəmanət vermək*.

ГАРА́НТЫ|Я *ж.* ~і, ~й; əminlik, zəmanət; ~я *бяспéкі təhlükəsizliyin zəmanəti*, *гадзін-нік* з ~яй *zəmanətli saat*; || *прым.* **гара́н-ты́йн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *рамóнт зəmanət təmiri*, ~ы *тэ́рмін zəmanət vaxtı*.

ГАРА́Ч|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. isti, qaynar; ~ы *чай* *isti çay*, ~ая *вада* *isti su*, ~ая *э́жа* *isti yemək*, ~ае *со́нца* *isti günəş*; 2. qızgın, alovlu, coşğun, atəşin; ~ая *прамо́ва* ~ alovlu nitq, ~ае *прывіта́нне* *atəşin salam*, ~ая *любо́ў* *qızgın məhəbbət*; ♦ ~ая *галава́* beyni qanlı, ~ая *кроў* dəliqanlı, ~ая *па́ра* işin qızgın çağы, *па* ~ых *сляда́х* isti-isti; *ант.* халóдны.

ГАРАЧЫ́Н|Я *ж.* ~і; *мн.* няма; isti, isti hava; у *пакóі* ~я *otağın havası istidir*, *сё́ння мо́цная* ~я *bu gün çox istidir*; *сін.* спя-кóта.

ГАРБÁТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qozbel; 2. donqar; ~ы *нос* *donqar burun*.

ГАРБУ́З *м.* ~á, ~óў; balqabaq, boranı.

ГАРДЭРÓБ м. ~а, ~аў; qarderob (paltar saxlanılan yer).

ГАРКАТ|А́ і ГАРКО́Т|А жс. ~ы; мн. няма; асі, асіліq; ~а́ і ~а ў рóце а́гзін асілі́гі.

ГАРМАНІР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; həmahəng olmaq, uyğun olmaq, uyğun gəlmək.

ГАРМАНІЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həmahəng, uyğun; ~ае развіццё həmahəng inkışaf.

ГАРМА́Т|А жс. ~ы, ~; top; страляць з ~ы topdan atəş açmaq.

ГАРМÓНІК м. ~а, ~аў; qarmon; іграць на ~у qarmon (qarmonda) çalmaq.

ГАРМÓН|Ь жс. ~і, ~ей і ~яў; qarmon.

ГАРНІЗÓН м. ~а, ~аў; qarnizon (şəhərdə və ya qalada yerləşən qoşun hissəsi).

ГАРНІР м. ~у, ~аў; qarnir (ət və balıq xörəklərinə əlavə olunan bişmiş səbzəvat və s.); мя́са з ~ам ət qarnir ilə.

ГАРНІСТ м. ~а, ~аў; şeypurçu, şeypurçalan.

ГАРНІТУ́Р м. ~а, ~аў; dəst; ~ мэблi mebel dəsti, ~ бялізны alt paltar dəsti.

ГАРНЯ́К м. ~а́, ~оў; mədən işçisi.

ГАРÓХ м. ~у; мн. няма; poxud; суп з ~ам poxudlu şorba, зялёны ~ göy poxud; || прым.

гарóхав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы суп poxud şorbası.

ГАРТÁН|Ь жс. ~і, ~ей і ~яў; qırtlaq.

ГАРЎЧ|АЕ н. ~ага; мн. няма; duru yanacaq (neft, benzin və s.).

ГАРЧЫ́Ц|А жс. ~ы; мн. няма; xardal.

ГАРШЧ|ÓК м. гаршк|а́, ~оў; 1. bardaq, küpə; 2. dibçək; квёткавы ~ок gül dibçəyi.

ГАРЫЗАНТА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; üfüqi; ~ая лінія üfüqi xətt, ~ы стан üfüqi vəziyyət; ант. вертыка́льны.

ГАРЫЗÓНТ м. ~у, ~аў; üfüq; на гарызóн-це üfüqdə, з-за ~у üfüqdən.

ГАРЫ́СТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dağlıq; ~ая мясцóвасць dağlıq yer.

ГАРЭ́ЗЛВАСЦ|Ь жс. ~і; мн. няма; dəcəl-lik, nadinlik; дзіця́чая ~ь uşaq dəcəlli-yi.

ГАРЭ́ЛКА жс. ~і; мн. няма; araq.

ГАРЭ́Л|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yanıq; ~ыя дóшкі yanıq taxtalar; náхне ~ым yanıq iyi gəlir.

ГАР|Э́ЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. згарэць); 1. yanmaq, od tutmaq; дрóвы ~аць odun yanıр, папéра ~ыць kağız yanıр, лямпа ~ыць lampa yanıр; у пакóі ~ыць святлó oтаq-da işıq yanıр; 2. alışıb-yanmaq, qızarmaq; ё́н увéсь ~ыць о alışıb-yanıр, твар ~ыць üzü alışıb-yanıр; ~эць ад сóраму хəсалəтindən qızarmaq; 3. parılmaq, parlamaq; вóчы ~аць ад рáдасці gözləri sevincdən parlayıр; ♦ ~ э́ць жада́ннем arzusunda olmaq.

ГА|СІ́ЦЬ незак. ~шы, gác|ış, ~іць, ~яць (зак. пагасіць); söndürmək, keçirtmək; ~сіць агóнь оди söndürmək, ~сіць святлó işığı söndürmək.

ГАСН|У́ЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. пагаснуць); sönmək, keçmək; святлó ~е işıq sönür, зóркі ~уць ulduzlar sönür.

ГАСТРАНО́М м. ~а, ~аў; gastronom (ərzaq mağazası).

ГАСТРО́Л|Ь жс. ~і, ~яў і ~ей; qastrol (gəlmə aktyorlar tərəfindən göstərilən tamaşa və s.); выя́зджаць на ~і qastrol səfərinə çıxmaq; || прым. га́строльн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая паэ́дка qastrol səfəri.

ГАСЦІ́НІЦ|А жс. ~ы, ~; mehmanxana; су-чáсная ~а müasir mehmanxana, жыць у ~ы mehmanxanada yaşamaq, вьéхаць з ~ы mehmanxanadan getmək.

ГАСЦІ́ННАСЦ|Ь жс. ~і; мн. няма; qonaq-pərvərlik.

ГАСЦІ́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qonaq-pərvər, qonaqsevən, qonaqsıl; быць ~ым qonaqpərvər olmaq, ~ы гóрад qonaqpərvər şəhər, ~ыя людзі qonaqpərvər insanlar.

ГАСЦІ́ЦЬ незак. гашчý, гóсц|ış, ~іць, ~яць; qonaq qalmaq, qonaq olmaq; ~ць у вёс-цы kənddə qonaq qalmaq.

ГАСЦЯВА́ЦЬ незак. гасцё|ю, ~еш, ~е, ~юць; qonaq qalmaq, qonaq olmaq.

ГАТÓВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hazır olmaq; ё́н ~ы адка́зваць cavab verməyə hazırdır, вўчні ~ы да экзáменаў şagirdlər imtahanlara hazırdılar.

ГАЮ́Ч|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şəfali, müalicəvi; ~ая крыні́ца şəfali bulaq, ~ае навéтра şəfali hava.

ГВАЗДЗІК *м.* ~á, ~óў; qərənfil; *букѣт* ~óў *qərənfil dəstəsi*.

ГВАЛТОЎНІК *м.* ~а, ~аў; zalım, vəhşi.

ГВАЛТОЎНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; zorakı, məcburi.

ГВАРДЫЯ *ж.* ~і, ~й; qvardiya (seçmə qoşun hissəsi).

ГЕАГРАФІЯ *ж.* ~і; *мн. няма*; coğrafiya; *урок* ~і *coğrafiya dərsi*, *фізічная* ~я *fiziki coğrafiya*, *эканамічная* ~я *iqtisadi coğrafiya*; || *прым.* **геаграфічны**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *kárta coğrafiya xəritəsi*.

ГЕАЛОГІЯ *ж.* ~і; *мн. няма*; geologiya (yer qabığını öyrənən elm).

ГЕАМЕТРЫЧНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; həndəsi; ~ая *fiğura həndəsi fiqur*.

ГЕАМЕТРЫЯ *ж.* ~і; *мн. няма*; həndəsə; *вывучаць* ~ю *həndəsə keçmək*.

ГЕКТАР *м.* ~а, ~аў; hektar.

ГЕМАГЛАБІН *м.* ~у; *мн. няма*; *мед.* hemoglobin (qanın tərkibində olan maddə).

ГЕНЕРАЛ *м.* ~а, ~аў; general; ~ *ármii ordu generalı*.

ГЕНЕРАЛЬНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; baş, əsas; ~ая *lınıya əsas xətt*, ~ы *штаб baş qərargah*, ~ *план горада şəhərin baş planı*.

ГЕНЕТЫКА *ж.* ~і; *мн. няма*; irsiyyət.

ГЕНЕТЫЧНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; irsi; ~ая *súvʹyaz irsi əlaqə*.

ГЕНІЙ *м.* ~я, ~яў; dahi, düha, зэка; *ён быў* ~ем *o dahi idi*.

ГЕНИЯЛЬНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; dahi, dahiyane; ~ы *паэм dahi şair*, ~ы *твор da-hiyanə əsər*.

ГЕОЛАГ *м.* ~а, ~аў; geoloq.

ГЕРА́Н|Ь *ж.* ~і, ~ей; ətirşah.

ГЕРБ *м.* герба́, гербаў і гербоў; gerb (dövlətin, şəhərin və s. xüsusi nişanı); *дзяр-жаўны* ~ *dövlət gerbi*, ~ *горада Мінска Minsk şəhərinin gerbi*.

ГЕРО́Й *м.* ~я, ~яў; qəhrəman; *нацыяналь-ны* ~ *milli qəhrəman*; || *прым.* **гераічны**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *нарód qəhrəman xalq*.

ГЕРО́ЙСТВ|А *н.* ~а; *мн. няма*; qəhrəmanlıq; *пряміць* ~а *qəhrəmanlıq göstər-mək*.

ГІБЕЛ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма*; tələf olma, məhv olma, həlak olma, ölüm; ~ь *карабля гəminin məhv olması*; || *прым.* **гібельны**, ~ая, ~ае, ~ыя; *ант.* *выратаванне*.

ГІБК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; elastiki, əyil-gən; ~і *дубёў əyilgən çubuq*, ~ія *rúxi elastiki hərəkətlər*.

ГІБРЫД *м.* ~а, ~аў; hibrid, mələz; || *прым.*

гібрыдны, ~ая, ~ае, ~ыя.

ГІГАНТ *м.* ~а, ~аў; nəhəng.

ГІГІЕН|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; gigiyena, hif-züsəhhə; *прэвілы* ~ы *hifzüsəhhə qaydaları*, ~а *працы* *ətəyin hifzüsəhhəsi (gigiyenası)*; || *прым.* **гігіенічны**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *мэ-ры hifzüsəhhə (gigiyena) tədbirləri*.

ГІДРАСТАНЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; hidrostan-siya (su elektrik stansiyası).

ГІМН *м.* гімн|а, ~аў; himn; *дзяржаўны* ~ *dövlət himni*.

ГІМНАСТЫК|А *ж.* ~і; *мн. няма*; gim-nastika (idman növü); *рэнішняя* ~а *səhər gimnastikası (idmanı)*, *масмаўкая* ~а *bədii gimnastika*, *рабіць* ~у *idman eləmək*, *зай-маўца* ~аў *gimnastika ilə məşğul olmaq*; || *прым.* **гімнастычны**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *практыкаванні gimnastika hərəkətləri*.

ГІН|УЦЬ *незак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. *загінуць*); məhv olmaq, tələf olmaq, həlak olmaq, ölmək; *расліны* ~уць *ад марозу bit-kilər şaxtadan tələf olurlar*.

ГІПЕРТАНІ|Я *ж.* ~і; *мн. няма*; hipertoniya (qan təzyiqinin yüksəlməsi). || *прым.* **гіпертанічны**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *хвароба hipertoniya xəstəliyi*.

ГІПНО́З *м.* ~у; *мн. няма*; hipnoz; *знахо-дзіцца пад* ~ам *hipnozun təsiri altında olmaq*, *лячыць* ~ам *hipnozla müalicə etmək*.

ГІПÓТЭЗ|А *ж.* ~ы, ~; fərziyyə, ehtimal, güman; *выказаць* ~у *fərziyyə yürütmək*.

ГІР|А *ж.* ~ы, ~; 1. çəki daşı, tərəzi daşı; 2. *агiрлiқ daşı*; *практыкаванні з* ~амі *ağır-lıq daşı ilə idman hərəkətləri*.

ГІСТАРЫЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; tarix, tarixi; ~ыя *пóмнікі tarixi abidələr*; ~ая *асóба tarixi şəxsiyyət*, ~ы *факультэт tarix fakültəsi*.

ГІСТÓРЫК м. ~а, ~аў; tarixçi.

ГІСТÓРЫ|Я ж. ~і; мн. няма; tarix; вы-
вучаць ~ю Азербайджана *Azərbaycanın*
tarixini öyrənmək, урок ~і tarix dərsi, на-
стаўнік ~і tarix müəllimi, экзэмен па ~і tarix
imtəhanı, ~я літаратуры эдэбіяты tarixi.

ГІТА́Р|А ж. ~ы, ~; gitara (simli musiqi
aləti); іграць на ~ы gitara çalmaq, нець пад
~у gitara ilə oxumaq.

ГЛАВ|А́ ж. ~ы, глаў; fəsil; pérşaya, дру-
гая... ~а knigi kitabın birinci, ikinci fəslı.

ГЛА́|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць,
~дзяць; 1. sıǵallamaq, oxşamaq; ~дзіць па
галаве başını sıǵallamaq, ~дзіць дзіць ушагі
sıǵallamaq; 2. ütüləmək; ~дзіць бялізну ağ-
ları ütüləmək, ~дзіць штаны şalvarı ütü-
ləmək.

ГЛА́ДК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; hamar, düz,
sıǵallı; ~ая дарога hamar yol, ~ая дошка
hamar taxta.

ГЛА́НД|А ж. ~ы, ~аў; badamcıq vəziləri.

ГЛЕ́Б|А ж. ~ы, ~; torpaq; пладародная ~а
məhsuldar torpaq.

ГЛІ́Н|А ж. ~ы, ~; gil; белая ~а ağ gil,
рабіць з ~ы gildən düzəltmək; || прым. глі-
ня́н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы посуд gil qab.

ГЛІ́НІСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gilli;
~ая глеба gilli torpaq.

ГЛО́БУС м. ~а, ~аў; qlobus (yer kürəsinin
nümünəsi).

ГЛОГ м. глог|у; мн. няма; бат. yemişan.

ГЛО́Т|КА ж. ~кі, ~ак; 1. udlaq, hulqum;
2. boğaz; ◇ драць ~ку boğazını yırtmaq.

ГЛУХА́НЬМ|Ы прым. ~ая, ~ёе, ~ыя; lal-
kar; школа для ~ых lal-karlar məktəbi.

ГЛУХА́Т|А́ ж. ~ы; мн. няма; karlıq.

ГЛУХ|І́ прым. ~ая, ~ёе, ~ія; 1. kar; ~і ад
нараджэння anadangəlmə kar; 2. boğuc; ~і
голас boğuc səs; 3. sakit; ~ая вўліца sakit
küçə, ~ёе мёсца sakit yer; 4. bütöv; ~ая
цяна bütöv divar; ◇ ~і зычны kar samit;
ант. звонкі.

ГЛУ́ХН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць
(зак. заглухнуць); 1. kar olmaq, qulağı bat-
maq; 2. sönmək, kəsilmək; матёр ~е mü-
hərrik sönmür.

ГЛУШ ж. глуш|ы; мн. няма; ucqar (yer);
жыць у ~ы ucqarda yaşamaq.

ГЛУШ|ЫЦЬ незак. ~ў, глўш|ыш, ~ыць,
~аць (зак. заглушыць); səsinı batırmaq, sön-
dürmək; ~ыць матёр mühərriki söndürmək.

ГЛЫ́Б|А ж. ~ы, ~; iri parça; камённая ~а
iri qaya parçası, ~а лёду iri buz parçası.

ГЛЫ́БН|Я́ ж. ~і, глыбінь; dərinlik; ~я
мóра (ракі, вóзера) dənizin (çayın, gölün)
dərinliyi, на ~і сто мэтраў yüz metr də-
rinliyində, у ~і лёсу мёжэнін dərinliyində;
◇ у ~і стаго́ддзяў uzaq keçmişdə, да ~і
душы son dərəcə.

ГЛЫ́БÓК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; dərin; ~ая
ракá dərin çay, ~і калóдзеж dərin quyu,
~ая талёрка dərin boşqab, ~ія вёды dərin
bilik; ◇ ~ая вóсень payızın axırları, ~ая ноч
gecədən xeyli keçmiş.

ГЛЫ́ТА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. ud-
maq; ~ць ёжу qidanı udmaq; 2. udqunmaq.

ГЛЫ́Т|ÓК м. ~ка́, ~коў; 1. qurtum; ніць
малёнькімі ~камі qurtum-qurtum içmək;
2. bir udum, bir qurtum; ~ок вады bir qur-
tum su, адным ~ком bir qurtuma.

ГЛЯ́|ДЗЕ́ЦЬ незак. ~джу́, ~дзіш, ~дзіць,
~дзяць (зак. паглядзець); baxmaq; ~дзёць
у акно рэпсэра́дэн baxmaq, ~дзёць на вў-
ліцу кү́сэуə baxmaq, ~дзёць на гадзіннік
saata baxmaq; ◇ ісц́і күды́ вóчы ~дзяць baş
götürüb getmək.

ГЛЯ́Н|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; bax-
maq, nəzər salmaq; ~уць на гадзіннік saata
baxmaq.

ГНА́ЦЦА незак. ганю́ся, гон́|ішся, ~іцца,
~яцца; dalınca qaçmaq, dalına düşmək, təqib
etmək, qovalamaq; ~ за хлопчыкам uşağın
dalınca qaçmaq.

ГНА́ЦЬ незак. ганю́, гон́|іш, ~іць, ~яць;
1. qovmaq, qovub aparmaq; ~ з до́му evdən
qovmaq, вёцэр гóніць хма́ры külək buludları
qovub aparır; 2. sürmək; ~ста́так на náшу
sürünü otlağa sürmək; 3. çaparaq sürmək;
~ каня́ atı çarmaq; 4. qovmaq, bərk sürmək;
~ маши́ну та́шını qovmaq (bərk sürmək).

ГНЕЎ м. гнёву; мн. няма; qəzəb, hirs; па-
чырванёць ад гнёву hirsindən qızarmaq.

ГНЕЎНА прысл. hiddətlə, qəzəblə, hirsələ, acıqla.

ГНІЛ|Ы прым. ~ая, ~ёе, ~ыя; çürük, çürümüş, qurd yemiş; ~ыя dошкі çürük taxtalar; ~ая sadavіna qurd yemiş meyvələr; ~ы зуб çürük diş.

ГНІ|ЦЬ незак. ~ю, ~эш, ~ё, ~юць; çürümək; сена ~ё от çürüyür.

ГНОЙ м. гною; мн. няма; irin, çirk.

ГНОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; irinli, çirkli; ~ая рана irinli yara.

ГНУ́ЦА незак. гну́ся, гне́шся, гне́цца, гну́цца (зак. сагну́цца); әуilmək, qatlanmaq; drəvy gну́цца ad věтру ağaclar küləkdən әуilir.

ГНУЦЬ незак. гну, гнеш, гне, гнуць (зак. сагну́ць); әүтмək, бүкмək, qatlamaq; ~ drot тәftili әүтмək; ♦ ~ спiну boyunca әүтмək.

ГНЯЗ|ДО н. ~да, гнезд і гнездаў; yuva; вiць ~о yuva qurmaq, ~о ластаўкі qaranquş yuvası.

ГОД м. гóда; мн. гад|ы, ~оў; il; васьмiдзясьятыя ~ы səksəninçi illər, не бáчыцца ~ámi illərlə görüşmətmək, шкóльныя ~ы məktəb illəri, ~ы дзяцiнста uşaqlıq illəri, навучальны год tədris ili, крúглы год il boyu, за год bir ilə, з гóда ў год ildən-ilə, два (тры, чатыры) ~ы iki (üç, dörd) il, раз у год ildə bir dəfə, другi (няты) год ikinci (beşinci) il; 2. уаş; хлóпчыку два ~ы (сем гадóў) oğlanın iki (yeddi) yaşı var; у маладыя ~ы gənc yaşlarında.

ГОЛ м. гóла; мн. гал|ы, ~оў; qol (topun qarıdan keçməsi); забiць гол qol vurmaq.

ГОЛАД м. ~у; мн. няма; açlıq; адчуванне ~у açlıq hissi, памiраць з ~у acıdan ölmək.

ГОЛАС м. ~у, галасóў; 1. səs, səda; мóцны ~ güclü səs, слáбы ~ zəif səs, ~ дрыжыць səsi titrəyir; пазнáць на ~е səşindən tanımaq, чýецца ~ səsi gəlir; панiзіць ~ səşini alçaltmaq, аддáць ~ за кагó-, што-н. səs vermək, бóльшасць ~оў səs çoxluğu; ♦ у адзiн ~ bir ağızdan, на ўвесь ~ bərkədən; || прым. галасав|ы, ~ая, ~ёе, ~ыя; ~ыя звязкі səs telləri.

ГОЛУБ м. ~а; мн. галуб|ы, ~оў; gəyərçin; ~ мiру sülh gəyərçini.

ГОЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. lüt, çılpaq, açıq; ~ае дрэ́ва çılpaq ağac, ~ы стэп açıq səhra, ~ая скала́ çılpaq qaya; 2. quru; ~ыя лічбы quru rəqəmlər.

ГОН|КА ж. ~кі, ~ак; уагiш; аўтамабiльныя ~кі avtomobil уагiші; ♦ ~ка ўзбрає́нняў qızğın silahlanma.

ГОНШЧЫК м. ~а, ~аў; спорт. уагiшçi (avtomobil və s. уагişinin iştirakçısı).

ГОР|А н. ~а; мн. няма; qəm, qüssə, kədər, dərd; глыбóкае ~а dərin kədər; раздзяляць ~а dərdinə şərik olmaq; ант. рáдасць, шчáсце.

ГОРАД м. ~а, гарад|ы, ~оў; şəhər; ~ы-гe-rəi qəhrəman şəhərlər; па́ехаць за ~ şəhər kənarına getmək, прагýлка на ~-зе şəhər gəzintisi, неpaéхаць у ~ şəhərə köçmək, вы-éхаць з ~а şəhərdən getmək, знаёмства з ~ам şəhərlə tanışlıq; || прым. гарадск|і, ~ая, ~ёе, ~ія; ~ёе насельнiцтва şəhər əhalisi, ~ая бiблiятэка şəhər kitabxanası.

ГОР|АЦ м. ~ца, ~цаў; dağlı.

ГОРДА прысл. 1. iftixarla, vüqarla; чалавék – gəta гучыць ~ insan adı vüqarla səslənir; 2. qürurla.

ГОРДАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. iftixar, fəxr; пачуццё ~і iftixar hissi, гаварыць з ~ю fəxrlə danışmaq; 2. məğrurluq, vüqar; з-за ~і məğrurluqdan.

ГОРД|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məğrur, vüqarlı; ~ы нарóд məğrur xalq, ~ы пóзірк məğrur baxış, ~ы выгляд məğrur görkəm.

ГОР|КА ж. ~кі, ~ак; тэрə, kiçik dağ; ска-ціцца з ~кі тэрədən sürişmək.

ГОРК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; асі; ~і на смак tatı acı, ~ае лья́рства acı dərman; ♦ ~ая і́сціна acı həqiqət, ~ія слёзы acı göz yaşları; ант. салóдки.

ГОРЛ|А н. ~а, ~аў; boğaz, xirtdək; палас-каць ~а boğazını qarqara etmək; у дзяўчын-кі балiць ~а qızın boğazı ağrıyır; ♦ стаць унóперак ~а təngə gətirmək, дыхальнае ~а nəfəs borusu.

ГОРЫЧ ж. ~ы; мн. няма; асі, kədər, dağ; ~ паражэ́ння məğlubiyyətin acısı (kədəri).

ГОСЦ|Ь м. гóсця; мн. гóсці, гасцéй; qonaq; у нас ~і qonağımız var; жада́ны ~ь istəkli

qonaq, праводзіць гасцеў *qonaği yola salmaq*, сустрэць гасцеў *qonaqları qarşılamak*; ♦ **быць у гасцях** *qonaği olmaq*, **іці** *ğ* ~ **і** *qonaq getmək*.

ГРА́Б|ШЬ *незак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. разграбіць); *soymaq, talamaq*; **сін.** рабаваць. **ГРА́БЛІ** *мн.* грабёль *i* грабляў, адз. *няма*; *dırmaq*.

ГРАБЯН|ЁЦ *м.* ~ца, ~цоў; *daraq*.

ГРАД *м.* гра́д|у; *мн. няма*; *dolu; idzé ~ dolu yağır*, пабіты ~ам *dolu vurmuş*.

ГРА́Д|КА *ж.* ~кі, ~ак; *lök, sız*; ~а *гуркоў хіяр* *ləki*, капаць ~ку *lök düzəltmək*.

ГРА́ДУС *м.* ~а, ~аў; *dəğəsə; vıǵal* у 90 ~аў (90°) *90 dəğəsəli busaq*, на вуліцы дзёсяць ~аў (–10°) *маро́зу кўсэдэ он дэрэсэ (–10°) şaxta var*; сёння пятнаццаць гра́дусаў (15°) *цяплá бу гўн 15 dərəcə isti var*.

ГРА́ДУСНІК *м.* ~а, ~аў; *istilikölçən*.

ГРА|ЗІЦЬ *незак.* ~жу, грóз|іш, ~іць, ~яць (зак. прыгразіць); *qorxutmaq, hədələmək*; ~зіць пальцам хлопчыку *oğlanı (uşağı) barmaqla hədələmək*.

ГРАЗ|Ь *ж.* гра́з|i, ~ей; 1. *palçıq*; *ступіць у ~ь palçığa girmək (batmaq)*, уна́сці *ğ* ~ь *palçığa uyxılmaq (düşmək)*; ♦ **не ўда́рыць тва́рам у ~ь** *üzüqara olmaq, adını batırmaq*.

ГРАК *м.* грак|á, ~оў; *zağca*.

ГРАМ *м.* гра́м|а, ~аў; *qram*; *адзін ~ bir qram*, два (тры, чатыры) ~ы *iki (üç, dörd)*, пяць (дзёсяць, сто) ~аў *beş (on, yüz) qram*.

ГРАМАДАЗНАЎСТВ|А *н.* ~а; *мн. няма*; *ictimaiyyət*.

ГРАМАДЗЯ́НІН *м.* ~а, грамадзя́н; *vətəndaş*; *грамадзя́не пасажы́ры! vətəndaş sərinşinlər!*

ГРАМАДЗЯ́Н|КА *ж.* ~кі, ~ак; *vətəndaş (qadın)*.

ГРАМАДЗЯ́НСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. *vətəndaşlıq*; ~ія *права́і vətəndaşlıq hüquqları*, ~і до́ўг *vətəndaşlıq borcu*; 2. *mülki*; ~ая *авія́чыя mülki təyyarəçilik*; ♦ ~ая **вайна́** *vətəndaş müharibəsi*.

ГРАМАДЗЯ́НСТВ|А *н.* ~а; *мн. няма*; *vətəndaşlıq*; *атрыма́ць права́і на ~а vətəndaşlıq hüququ almaq (qazanmaq)*.

ГРАМА́ДСКАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма*; *ictimaiyyət*; *навукóвая ~ь elmi ictimaiyyət*, меркава́нне ~і *ictimaiyyətin rəyi (fikri)*.

ГРАМА́ДСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *ictimai*; ~ія *арганіза́цыі ictimai təşkilatlar*; ~ая *рабо́та ictimai iş*, ~ая ўла́снасць *ictimai mülkiyyət*. **ГРАМА́ДСТВ|А** *н.* ~а, ~аў; *səmiyyət*; *чалавё́чае ~а insan səmiyyəti*.

ГРА́МА|ТА *ж.* ~ты, ~т; 1. *savad*; *вучы́цца ~це savad öyrənmək*; 2. *fərman*; *ганаро́вая ~та fəxri fərman*, пахва́льная ~а *tərifnamə*. **ГРА́МАТНА** *присл.* *savadlı*; *ні́цаць ~ savadlı yazmaq*.

ГРА́МАТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *savadlı, bilikli*; ~ы *вуча́нь bilikli şagird*, ~ы *спецыя́ліст savadlı mütəxəssis*; 2. *düz, düzgün*, *səhvsiz*; ~ы *адка́з düzgün cavab*, ~ы *непрака́з səhvsiz ifadə (yazı)*.

ГРАМА́ТЫК|А *ж.* ~і, ~; *qrammatika, sərf (köhn.)*; *вывуча́ць ~у белару́скай мо́вы belarus dilinin qrammatikasını öyrənmək*.

ГРАМАТЫ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qrammatik*; ~ыя *пра́вілы qrammatik qaydalar*. **ГРАМ|ІЦЬ** *незак.* ~лю́, ~іш, ~іць, ~яць (зак. разграміць); *dağıtmaq, darmadağın etmək*; ~іць *во́рага düşməni darmadağın etmək*.

ГРАНА́Т¹ *м.* ~а, ~аў; *nar*.

ГРАНА́Т² *м.* ~у; *мн. няма*; *granat, süley-mandaşı*.

ГРАНА́Т|А *ж.* ~ы, ~; *qumbara*; *ручна́я ~а əl qumbarası*.

ГРАНДЫЕ́ЗН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *əzəmətli, nəhəng*; ~ыя *збудава́нні əzəmətli tikintilər*.

ГРАНІ́Ц|А *ж.* ~ы, ~; *sərhəd, hədd, hüdud*; *дзяржа́ўная ~а dövlət sərhədi*, *папу́шыць ~у sərhədi pozmaq*, *ахо́ўваць ~у sərhədi qorumaq*, *служы́ць на ~ы sərhəddə qulluq etmək*; ♦ **за ~ай** *xaricdə*, **па́ехаць за ~у** *xaricə getmək*; **сін.** мяжа́.

ГРАФ|А́ *ж.* ~ы, граф|ы, ~; *sütun*; *напіса́ць у нэ́ршай ~é birinci sütunda yazmaq*.

ГРА́ФІК *м.* ~а, ~аў; *cədvəl*; ~ *ру́ху цягні́коў qatarların hərəkət cədvəli*, *працава́ць на ~у cədvəl üzrə işləmək*, ~ *дзяжурства növbətçilik cədvəli*.

ГРАФІН м. ~а, ~аў; qrafin; ~ для вады *su qrafini*.

ГРОЗНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zəhmli, dəhşətli, hədələyici; ~ая сіла *dəhşətli qüvvə*, ~ае пісьмо *hədələyici məktub*.

ГРОМ м. грóm|у; мн. грам|ы, ~оў; göy gurultusu, ildırım; раскáты ~у *ildırım şaqqlatısı*, ~ грывіць *göy guruldayır*.

ГРОН|КА ж. ~кі, ~ак; salxım; ~ка віна-граду *üzüm salxımı*.

ГРОШ|Ы мн. ~ай; адз. няма; pul; раз-мяняць ~ы *pulu xırdalataq*, папярóвыя ~ы *kağız pul*, дрóбныя і буйн́ыя ~ы *iri və xırda pullar*, зарабляць ~ы *pul qazanmaq*, лічыць ~ы *pul saymaq*, тра́ціць ~ы *pulu xərcləmək*, заста́ўца без ~ай *pulsuz qalmaq*, купіць за ~ы *pulla almaq*; || прым. **грашóв|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая адзінка *pul vahidi*.

ГРУ́БА прысл. kobud, qaba; адказа́ць ~ *kobud cavab vermək*.

ГРУБ|ІЦЬ незак. ~ліó, ~іш, ~іць, ~яць (зак. нагрубіць); kobud danışmaq, kobudluq etmək; **сін.** грубія́ніць.

ГРУБ|ЯН|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. нагрубія́ніць); kobud danışmaq, kobudluq etmək; не ~іць старэйшым бóуік-лэ́г *qarşı kobudluq etmə*; **сін.** грубіць.

ГРУ́Б|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qaba, kobud; ~ы чалавёк *kobud adam*, ~ае слова *kobud söz*, ~ая памылка *kobud səhv*; 2. cod, qaba; ~ая ткані́на *cod parça*.

ГРУВА́СТК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; irihəcmli, ağır; ~ія рэ́чы *iri həcmli şeylər*.

ГРУГ|АН м. ~а, ~оў; quzğun.

ГРУ́Д|А ж. ~ы, ~; yığın, qalaq, topa; ~а кні́г *kitab yığını*.

ГРУ́ДЗ|І мн. грудзьмі і грудзя́мі; адз. ня-ма; 1. döş, sinə, köks; шыро́кія ~і *enli sinə*, насі́ць о́рдэн на ~ях *döşündə orden gəzdirmək*, адчу́ваць боль у ~ях *döşündə ağrı hiss etmək*; 2. döş, məmə; даць ~і дзіця́ці *uşağa döş vermək*.

ГРУДН|Ы прым. ~ая, ~о́е, ~ы́я; 1. döş; ~а́я кле́тка *döş qəfəsi*; 2. südəməг; ~о́е дзіця́ *südəməг uşaq*.

ГРУ́ЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ы́я; yüklü, dolu; ~ая машы́на *yüklü taşıт*.

ГРУ́З м. гру́з|у, ~аў; 1. yük; адпρά́ўка ~у *yükün yola salınması*, ваго́ны з ~ам *yüklü vaqonlar*; 2. а́гiрлiқ; па́днiаць ~ *ağırlıq qaldırmaq*, галі́ны са́гнуліся па́д ~ам *pladöy budaqlar meyvələrin ağırlığından əyilmişdi*; || прым. **грузав|ы**, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; ~а́я машы́на *yük taşıт*.

ГРУ́ЗАВ|ІК м. ~а, ~оў; yük taşıт, yük avtomobili.

ГРУ́З|ІН м. ~а, ~; gürcü; || прым. **грузі́нск|і**, ~ая, ~ае, ~і́я; ~ая мо́ва *gürcü dili*.

ГРУ́З|ІН|КА ж. ~кі, ~ак; gürcü (qadın).

ГРУ|З|ІЦЬ незак. ~жý, гру́з|іш, ~іць, ~яць; yükləmək, yük vurmaq; ~зіць рэ́чы на ма-шы́ну *şeyləri taşıтa yükləmək*.

ГРУ́ЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ы́я; ağır, ağır çəkili; ~ы чалавёк *ağır adam*.

ГРУ́ЗЧЫК м. ~а, ~аў; yükvuran fəhlə.

ГРУ́КАТ м. ~у; мн. няма; gurultu, gumbultu; ~ ну́шак *topların gurultusu*.

ГРУКА|ТА́ЦЬ незак. ~чý, груко́ч|аш, ~а, ~уць; guruldamaq.

ГРУ́НТ м. гру́нту, мн. грунт|ы, ~оў; torpaq, yer; пясча́ны ~ *qumlu torpaq*, убі́ць кол у ~ *tıxı yerə çalmaq*; || прым. **грунтав|ы**, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; ~а́я даро́га *torpaq yol*, ~ы́я во́ды *yeraltı sular*.

ГРУ́НТО́ЎНА прысл. əsaslı surətdə.

ГРУ́НТО́ЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ы́я; ətraflı, geniş, müfəssəl.

ГРУ́П|А ж. ~ы, ~; 1. qrup; у яко́й ~е ты вучы́шся? *sən hansı qrupda oxuyursan?* прафсаю́зная ~а *həmkarlar təşkilatı qrupu*, сход ~ы *qrup iclası*, ста́расца ~ы *qrup nümayəndəsi*; 2. dəstə; ~а ту́рыстаў *turist dəstəsi*, уключы́ць у ~у *dəstəyə daxil etmək*, невялі́кая ~а *kiçik bir dəstə*; ♦ ~а **крые́і** *qan qrupu*; || прым. **групав|ы**, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; ~ы́я гу́льні *qrup oyunları*, ~ы́ зды́мак *dəstə halında çəkdirilmiş şəkil*, *birgə şəkil*.

ГРУП|АВА́ЦЬ незак. ~ýю, ~ýеш, ~ýе, ~ýуюць; qruplaşdırmaq, qruplara bölmək, qruplara ayırmaq; ~ава́ць дакуме́нты *sə-nədləri qruplaşdırmaq*.

ГРУ́Ш|А ж. ~ы, ~; 1. armud; *сакавітая ~а sulu armud*; 2. armud ağacı; у *нашым сáдзе расцэ ~а багітэзда armud ağacı bitir*; || *прым. гру́шав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы кампóт armud kompotu*.

ГРЫБ м. *грыб|а, ~оў; göbələk*.

ГРЫ́|ВА ж. ~вы, ~ў; *yal (bəzi heyvanlarda); кóнская ~а at yalı*.

ГРЫ́Ж|А ж. ~ы, ~; *мед. yırtıq, dəbəlİK*.

ГРЫ́З|ЦІ *незак. ~ў, ~эш, ~э, ~ўць; gəmir-mək; ~ці кóстку sümük gətmək*.

ГРЫМ м. *грýму; мн. няма; qrim (səhnə oyununda və s. üzün müəyyən şəklə salınması)*.

ГРЫМ|Е́ЦЬ *незак. ~лю́, ~іш, ~іць, ~яць; 1. gurlamaq, guruldamaq, səs salmaq; гром ~іць göy guruldayır; 2. cingildətmək; ~эць ключа́мі а́сарлары cingildətmək*.

ГРЫП м. *грýп|у; мн. няма; qrip; ён хвóры на ~о, qriplə xəstələnib*.

ГРЭ́Б|АВАЦЬ *незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. пагрэ́баваць); iyrənmək, çim-çəşmək*.

ГРЭ́Б|ЕНЬ м. ~ня, *мн. грабяні́, ~ёў; 1. daraq; чáсты ~ень хíрда dişli daraq; 2. pipik; петушы́ны ~ень xoruz pipiyi*.

ГРЭ́Б|ЦІ *незак. граб|у́, ~эш, ~э, ~ўць; 1. avar çəkmək; 2. dırmaqlamaq; ~ці сéна otu dırmaqlamaq*.

ГРЭ́К м. *грэ́к|а, ~аў; yunan; || прым. грэ́ча-ск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мо́ва yunan dili*.

ГРЭ́Л|КА ж. ~кі, ~ак; *qızdırıcı, istiğac; электры́чная ~ка elektrik qızdırıcısı, гýма-вая ~ка rezin istiğac*.

ГРЭ́Х м. *граху́ і грэху, грахóў; günah, qəbahət; грахі́ міну́лых дзён keçmiş günlərin günlərləri; ♦ з грахóм папалáм güclə, güc-bələ ilə, няма́ чагó граху́ таі́ць nə giz-lətmək*.

ГРЭ́|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; qızınmaq, isitmək; ~цца каля́ вóгні-шча осагін уапі́нда qızınmaq, вадá ~ецца су isinir, ~цца на сóнцы özüni günə vermək*.

ГРЭ́|ЦЬ *незак. грэ́|ю, ~еш, ~е, ~юць; qızdırmaq, isitmək; ~ць ваду́ су qızdırmaq, ~ць сун şorbanı isitmək, сóнца ~е зямлю́ günəş tor-rağı qızdırır; néчка ~е дóбра soba yaxşı isidir*.

ГРЭ́ЧК|А ж. ~і; *мн. няма; qarabaşaq; || прым. грэ́цк|і і грачáн|ы, ~ая, ~ае, ~ія і ~ыя; ~ія крýпы qarabaşaq yarması, ~ая кáша qarabaşaq sıyığı*.

ГУБ|А́ ж. ~ы, ~; *dodaq; тóнкія ~ы nazik dodaqlar; вёрхняя ~а üst dodaq, ніжняя ~а alt dodaq, кусáць ~ы dodağını dişləmək, пацалава́ць у ~ы dodaqlarından öpmək; || прым. губн|ы́, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; грам. ~ы́я галóсныя dodaq saıtləri, ~ы́я зы́чныя do-dağ samıtləri*.

ГУБЛЯ́|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; 1. itmək; 2. çaşmaq, özünü itirmək*.

ГУБЛЯ́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; itirmək; ~ць ключы́ а́сарлары itirmək; ант. знахóдзіць*.

ГУ|ДЗЕ́ЦЬ *незак. ~джу́, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; uğuldamaq, vızıldamaq, fit vermək; вёцэр ~дзіць күлэк uğuldayır; ♦ ~дзэ́ць у ву-ша́х qulaqları cingildətmək*.

ГУД|О́К м. ~ка́, ~кóў; *fit, fit səsi; паравóз-ны ~ок parovoz fıtı*.

ГУ́ЗІК м. ~а, ~аў; *düymə; прышы́ць ~ düymə tikmək*.

ГУ́Л м. *гу́л|у; мн. няма; uğultu, gurultu; ~ галасóў səslərin gurultusu*.

ГУ́Л|Е́Ц м. ~ы́ца, ~ы́цóў; *оу́нчу; ~эц фут-бóльнай камáнды futbol komandasının оу-унчусу*.

ГУ́ЛЬН|Я́ ж. ~і; *мн. гу́льн|і, ~яў; 1. oyun; ~я ў мяч топ оу́ни, ша́хматная ~я şahmat оу́ни, спарты́ўныя ~і idman оу́unları*.

ГУ́ЛЬТА́ЙСТВ|А н. ~а; *мн. няма; işsizlik, bekarçılıq, avaraçılıq*.

ГУ́ЛЯ́НН|Е н. ~я, ~яў; *gəzinti, şənlik; на-рóдныя ~і халq şənlikləri*.

ГУ́ЛЯ́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пагу́ляць); gəzmək, seyrə çıxmaq; ісц́і ~ць гэ́змэуə getmək, ~ць з дзэ́цьмі ўса́qlarla seyrə çıxmaq, ~ць на зóрадзэ şəhərdə gəz-mək, ~ць у пáрку parkda gəzmək*.

ГУ́М|А ж. ~ы; *мн. няма; rezin*.

ГУ́МАВ|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы мяч rezin top*.

ГУМА́НІТА́РН|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; humanitar; ~ыя наву́кі humanitar elmlər*.

ГУМА́ННАСЦЬ ж. ~і; мн. няма; insan-pərvərlik.

ГУМА́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; insan-pərvər, mərhəmətli; ~ы чалавёк insan-pərvər adam, ~ыя адносіны mərhəmətli münasibət.

ГУ́М|КА ж. ~кі, ~ак; rozan; naprasícь ~ку rozan istəmək.

ГУРТ|ОК м. ~ка, ~коў; dərnək; ~ок беларускай мовы belarus dili dərnəyi, запіскаўца ў ~ок dərnəyə yazılmaq.

ГУСТ м. густу, ~аў; zövnq; апра́на́цца з ~ам zövnqlə geyinmək, гэта мне не па ~у bu tənīm zövnqūtə uyğun deyil.

ГУСТ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. sıx, qalın, gur; ~ы лес qalın meşə, ~ыя валасы gur saçlar, ~ы туман qalın duman, ~ая трава qalın ot; 2. qatı; ~ая каша qatı sıyıq, ~ое варэнне qatı tūrəbbə; ант. жы́дкі.

ГУСЬ ж. гус|і, ~ёй; qaz; у вóзеры плаваюць гўсі göldə qazlar üzürlər; ♦ як з ~і вадá dünya vecinə deyil; || прым. гусі́н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае пёр'е qaz tükü.

ГУ́ТАР|КА ж. ~кі, ~ак; söhbət; правóдзіць ~ку söhbət aparmaq.


ГУТАРКÓВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; danışiq; ~ае маўлё́нне danışiq dili.

ГУ́ТАР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; söhbət etmək; ~ыць з вў́чнямі sagirdlərlə söhbət etmək.

ГУЧ|АЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ыць, ~аць (зак. прагуча́ць); səslənmək, səsi gəlmək; на вў́ліцы ~ыць пэ́сня bayırda mahnı səslənir.

ГУЧНА прысл. ucadan, bərkdən; ~чыта́ць ucadan oxumaq.

ГУЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; uca, bərk; гавары́ць ~ым гóласам uca səslə danışmaq.



ДА прыназ. з Р. 1. qədər, kimi, -dək; *вада́ дахóдзіла ~ пóяса su qırşağa qədər çıxırdı; з вясны́ ~ вóсені yazdan payıza qədər; аў-то́бус змяшча́е ~ сарака́ пасажа́раў av-tobus qırxa qədər sərnişin tutur; з ра́нку ~ вéчара səhərdən axşama qədər; ад Ба́ку ~ Мінска Bakıdan Minskə qədər; Я чака́ў вас ~ ня́ці гадзі́н Мən sizi saat beşə qədər gözlədim; ~ твайго́ прыéзду sən gələnə ki-mi; ад пача́тку ~ канца́ əvvəldən axıradək, да канца́ жы́цця ömrünün axırınadək, ~ шасна́ццаці гадóў on altı yaşınadək; 2. -а, -ə, -уа, -уə; *рыхтава́цца ~ экза́менаў imtahana hazırlaşmaq, ~ вéчара засталóся ма́ла axşama az qalıb; пады́ці ~ до́ма evə yaxınlaşmaq, плы́ці ~ бе́рага sahilə üz-tək; ~ ня́ці прыба́віць два beşə iki əlavə etmək; любóў ~ радзі́мы vətənə məhəbət; ~ адыхо́ду ця́гні́ка засталóся ня́ць хвілі́н qatarın getməyinə beş dəqiqə qalıb; 3. əvvəl; да рэвалю́цыі inqilabdan əvvəl.**

ДА н. э. (да на́шай э́ры) е. э. (eramızdan əvvəl).

ДААБÉДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *günorta yeməyini çatdırmaq; ~ць ё́н не па-снёў günorta yeməyini o çatdırmadı.*

ДААБÉДЗЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *günorta yeməyi; ~ы час günorta yeməyinin vaxtı.*

ДАБА́ВАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *əlavə, əlavə verilən; ~ыя сродкі əlavə vəsaitlər, ~ы час əlavə vaxt, ~ы расхо́д əlavə xərc.*

ДАБАЎ|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць;
гл. **Дабаўляць.**

ДАБАЎ|ЎКА ж. ~ўкі, ДМ ~ўцы, ~вак; əlavə; *panprasić ~ўкі əlavə istəmək.*

ДАБАЎЛЁНН|Е н. ~я, ~яў; əlavə etmə, artırma.

ДАБАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. даба́віць); artırmaq, tökmək, əlavə etmək; ~ць цукру ў чай çaya şəkər əlavə etmək, со́лі ~й на смак duzu istəyinə görə tök, ~ць не́калькі слоў bir neçə söz əlavə etmək.

ДАБ|ЁГЧЫ зак. ~ягў, ~яжыш, ~яжыць, ~ягўць (зак. даб́ягаць); qaçıb gəlmək; *хутчэй ~егчы да школы тэ́ктэбэ tez qaçıb gəlmək.*

ДАБІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; əldə etmək, qazanmaq, nail olmaq; ~цца вы́сокага ў́раджа́ю у́йкскə məhsul əldə etmək, ~цца жада́нага istəyinə nail olmaq, ~цца по́спехаў у навуча́ннi təhsildə tünvəffəqiyyət qazanmaq.

ДАБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Дабіць.**

ДАБІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; çatmaq, yetişmək; ~цца да до́ма evə çatmaq, ~цца да го́рада пня́жко́м şəhərə piyada yetişmək.

ДА|БІЦЦА зак. ~б'юся, ~б'ёшся, ~б'ёцца; ~б'ёмся, ~б'яцёся, ~б'юцца; çalmaq, qazanmaq; ~бі́цца перамо́г qələbə çalmaq.

ДА|БІЦЬ зак. ~б'ю, ~б'ёш, ~б'ё; ~б'ём, ~б'яцё, ~б'юць (зак. дабі́ваць); 1. məhv etmək; ~бі́ць во́рага düştəni məhv etmək; 2. sındırmaq, qırmaq; ~бі́ць апо́шні́я тале́ркі axırıncı boşqaba qədər sındırmaq; 3. vurmaq, çalmaq; ~бі́ць апо́шні́ цві́к axırıncı mismarı çalmaq.

ДАБРАБЫТ м. ~у; мн. няма; rifah, firavanlıq; *нава́йсiць ~ наро́да хал́qın rifahını yüksəltmək.*

ДАБРАВОЛ|ЕЦ м. ~ьца, ~ьцаў; könüllü, könüllü əsgər; *пайсцi ~ьцам на вайну müharibəyə könüllü getmək.*

ДАБРАВОЛН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; könüllü; *на ~ых пача́тках könüllü olaraq, ~ае спарты́ўнае тавары́ства könüllü id-*

man cətiyyətə, ~ае аб'ядна́нне könüllü bir-ləşmə.

ДАБРАДУШНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; rəhmillik; *мацяры́нская ~ь ana rəhmilliyi.*

ДАБРАДУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xoşqəlb, rəhmli, ürəyi yumşaq; ~ы чалавё́к rəhmli adam.

ДАБРА|ТА́ ж. ~ты, ДМ ~цё; мн. няма; xeyirxahlıq, rəhmillik, mərhəmət; *хва́ліць за ~ту хейі́рхahlığına görə tərifləmək.*

ДАБ|РА́ЦЦА зак. ~яру́ся, ~ярэ́шся, ~ярэ́цца; ~яро́мся, ~ераце́ся, ~яру́цца; çatmaq, yetişmək; ~ра́ўся то́лькі пад ра́ніцу yalnız səhərgəyahın çatdı; ~ра́цца да і́сціны həqiqətə yetişmək.

ДАБРАЯКАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yaxşı keyfiyyətli; ~ы тавар́ yaxşı keyfiyyətli tal.

ДАБР|О́ н. ~а́; мн. няма; yaxşılıq, xeyirxahlıq; *жада́ць ~а kimin yaxşılığını istəmək, рабі́ць ~о хейі́рхahlıq etmək; ант. зло.*

ДАБРО́М прысл. xoşluqla; ~нічо́га не да-б'ё́шся xoşluqla heç nə əldə edə bilməzsən.

ДАБРО́ТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rahat; ~ая адзе́жа rahat paltar; ~ы дом rahat ev.

ДАБУД|АВА́ЦЬ зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. дабудо́ўваць); tikib qurtarmaq; ~ава́ць дом evi tikib qurtarmaq.

ДАБУДО́УВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Дабудава́ць.**

ДАБЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. дабы́ць); 1. əldə etmək, tapmaq; ~ць патрэ́бныя інструме́нты lazımi alətləri tapmaq; 2. hasil etmək, çıxarmaq; ~ць на́фту nefti çıxarmaq.

ДАБ|Ы́ЦЬ зак. ~ўду, ~ўдзеш, ~ўдзе, ~ўдуць;
гл. **Дабыва́ць.**

ДАБЯГА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Дабегчы.**

ДАБЯЛА́ прысл. 1. tərtəmiş; *вё́мыць са-ро́чку ~ ко́упы́ tərtəmiş yumaq;* 2. ağarana qədər; *распа́ленае ~ жале́за ağarana qədər közərmiş dəmir.*

ДАВАЁ́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müharibədən qabaqkı; ~ы час müharibədən qabaqkı dövr.

ДАВ|АЗІЦЬ *незак.* ~ажу́, ~о́зіш, ~о́зіць, ~о́зяць; *aparmaq, daşmaq; ~азіць да гора-да şəhərə qədər aparmaq.*

ДАВ|АЛЬН|Ы *прым. грам.* ~ы склон уõn-lük hal.

ДА|ВА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~эшся, ~ецца, ~ёмся, ~яцёся, ~юцца (зак. да́цца); *veril-mək; ~э́цца канцэ́рт konsert verilir.*

ДА|ВА́ЦЬ *незак.* ~ю́, ~эш, ~э́, ~ём, ~яцэ́, ~ю́ць (зак. даць); *vermək; ~ва́ць кні́гу та-ва́рышу kitabı yoldaşına vermək, ~ва́ць ра-бо́ту iş vermək.*

ДАВЕ́ДА|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *xəbər tutmaq, öyrənmək; ё́н ~ўся пра гэту размо́ву o, bu söhbətdən xəbər tu-tub; ~цца аб раскла́дзе ру́ху ця́жнікоў qa-tarın hərəkət cədvəlini öyrənmək.*

ДАВЕ́ДАЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sor-ğu, məlumat; ~ае бю́ро məlumat bürosu.*

ДАВЕ́ДВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *soruşub öyrənmək, xəbər tutmaq; ~цца аб здаро́ўі хво́рага xəstənin əhvalından xəbər tutmaq.*

ДАВЕ́Д|КА *ж.* ~кі, ~ак; 1. məlumat, soruq; *атрыма́ць ~ку на тэлефо́не telefonla mə-lumat almaq; 2. arayış; ~ка з ме́сца пра́цы iş yerindən arayış.*

ДАВЕ́ДНІК *м.* ~а, ~аў; *sorğu kitabı; біб-ліографі́чны ~ bibliografik sorğu kitabı.*

ДАВ|Е́ЗЦІ *зак.* ~язу́, ~язэ́ш, ~язэ́, ~язём, ~езяцэ́, ~язу́ць; *aparmaq; ~э́зці паса́жы́ра да до́ма sərnişini evinə aparmaq.*

ДАВЕ́Р *м.* ~у, *мн. няма;* *etibar, etimad; inam; акáзваць ~ etimad göstərmək, спра́чваць ~ etibarını itirmək, апраўда́ць ~ etimadını do-ğrultmaq, заслу́гоўваць ~ etimadını qazan-maq; сін. даве́р'е.*

ДАВЕ́РАНАСЦ|Ь *ж.* ~і, ~ей; *etibarnamə, vəkalətnamə; атрыма́ць гро́шы на ~і pulu vəkalətnamə ilə almaq.*

ДАВЕ́РАН|Ы 1. *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *vəkil edilmiş; ~ая асо́ба vəkil edilmiş şəxs; 2. наз. м. ~ага, ~ых; müvəkkil; ~ы ў спра́вах işlər müvəkkili.*

ДАВЕ́Р'|Е *н.* ~я; *мн. няма;* *etibar, etimad; inam; сін. даве́р.*

ДАВЕ́РХУ *прысл. ağzına qədər; налі́ць ~ ağzına qədər doldurmaq.*

ДАВЕ́РШВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Давяршы́ць.*

ДАВЕ́Р|ЫЦЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; *etibar etmək; ~ы́цца незна́ёмаму ча-лавё́ку tanımadığın adama etibar etmək.*

ДАВЕ́Р|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *etibar etmək, tapşırmaq; ~ы́ць любо́ю спра́-ву istənilən işi etibar etmək.*

ДАВ|Е́СЦІ *зак.* ~яду́, ~ядэ́ш, ~ядэ́, ~ядзём, ~едзяцэ́, ~яду́ць; *гл. Даво́дзіць.*

ДАВ|ІЦЦА *незак.* даўлю́ся, да́вішся, да́віц-ца, да́вяцца; *boğulmaq, boğazında qalmaq; да́віцца ад ка́шлю öskürəkdən boğulmaq, да́віцца ко́сткай boğazında sümük qalmaq.*

ДА|В|ІЦЬ *незак.* даўлю́, да́в|ш, ~іць, ~яць; 1. *basmaq, ağırlıq salmaq, təzyiq gös-tərmək; 2. sıxmaq; бот ~ві́ць на́гу чэ́кта а́уагі́ты sıxır, ~ві́ць гра́нат (лі́мон) nar (limon) sıxmaq, ту́га ~ві́ць на гру́дзі qüssə ürəyimi sıxır; 3. əzmək; та́нкі ~ві́лі фа́шы́с-таў tanklar faşistləri əzirdi.*

ДАВ|О́|ДЗІЦЦА *незак.* ~джуся, ~дзішся, ~дзіцца, ~дзяцца; *düşmək, olmaq; ё́н ~дзі́цца мне дзя́дзькам о тэ́пэ дау́і düşür.*

ДАВ|О́|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (зак. даве́сці); 1. *aparmaq, aparıb çı-xarmaq; ~дзі́ць дзі́ці да до́ма у́сагі evlərinə qədər aparmaq; 2. çatdırmaq; ~дзі́ць рабо́ту да канца́ işi axıra çatdırmaq; ♦ ~дзі́ць да слё́з ağlatmaq, ~дзі́ць да ве́дама nəzərinə çatdırmaq; ~дзі́ць да ру́чки pis günə qoymaq.*

ДАВ|О́|ЛІ *прысл. kifayət qədər; ~ вялі́кі kifayət qədər böyük.*

ДАВ|О́|ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *razi, məmnun, xoşhal; ~ы вь́гляд тэ́тнун gör-kət, ~ая паку́пкай жанчы́на alış-verişdən razı qalan qadın.*

ДАВ|У́|ЧВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. да́вучы́цца); 1. *oxumaq, təhsil almaq; ~ы́цца на кў́рсах kursda oxu-maq; 2. qədər, kimi, -dək oxumaq; ~цца да ле́та уауа kimi oxumaq.*

ДАВ|У́|ЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Давучы́ць.*

ДАВУЧ|ЫЦЦА *зак.* ~ўся, даву́ч|ы́шся, ~ы́цца, ~а́цца; *гл.* Даву́чвацца.

ДАВУЧ|ЫЦЬ *зак.* ~ў, даву́ч|ы́ш, ~ы́ць, ~а́ць (*незак.* даву́чваць); 1. *axıradək öyrənmək*; ~ы́ць *верш şeiri axıradək öyrənmək*; 2. *oxutmaq*; ~ы́ць *дзяццёй да вясны yaza qə-dər uşaqları oxutmaq*.

ДАВЯР|А|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. *inanmaq, etibar etmək*; ~ы́ць *сябры dostuna etibar etmək*, ~ы́ць *урачы həkimə inanmaq*; 2. *ümid etmək, ümid olmaq*; *мóжна ~ы́ць ямó дзяццёй uşaqları ona ümid etmək olar*.

ДАВЯР|Ш|А|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Давяршы́ць.

ДАВЯР|Ш|Ы́ЦЬ *зак.* ~яршў, ~ёршыш, ~ёршы́ць, ~ёрша́ць (*незак.* давярша́ць, да-вёршва́ць); *axıra çatdırmaq*; ~яршы́ць *пача́тую спрэ́ву başlanmış işi axıra çatdırmaq*.

ДАГАВА́РВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Дагаво́рвацца.

ДАГАВА́РВА|ЦЬ *і* **ДАГАВО́РВА|ЦЬ** *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Дагавары́ць.

ДАГАВ|АР|Ы́ЦЦА *зак.* ~арўся, ~о́рышся, ~о́рыцца, ~о́рацца; (*незак.* дагаварва́цца *і* дагаво́рвацца); *danişmaq, razılaşmaq*; *канчатко́ва ~ары́цца qəti olaraq razılaşmaq*.

ДАГАВ|АР|Ы́ЦЬ *зак.* ~арў, ~о́рыш, ~о́рыць, ~о́раць (*незак.* дагаварва́ць *і* дагаво́рваць); *sözünü axıradək demək*; *не даў ~ары́ць sö-zütü axıradək deməyə imkan vermədi*.

ДАГАВО́Р *м.* ~у, ~аў; *müqavilə*; *мі́рны ~ sühl müqaviləsi, заключы́ць ~ müqavilə bağlamaq*.

ДАГАВО́РВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Дагавары́цца.

ДАГАВО́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mü-qavilə*; ~ая *цана́ müqavilə qiyməti*.

ДАГАДА́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Дага́двацца.

ДАГА́ДВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*незак.* дагада́цца); *anlamaq, başa düşmək, duymaq*; *ён ~ўся аб на́мэрах во-рага о, düşmənin niyyətini başa düşdü*.

ДАГАДЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~ае, ~юць (*зак.* дагадзі́ць); *z azı salmaq, təmin etmək, qane etmək*.

ДАГ|АДЗІ́ЦЬ *зак.* ~аджў, ~о́дзіш, ~о́дзіць, ~о́дзяць; *гл.* Дагаджа́ць.

ДАГА́ДЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tez qanan, tez başa düşən, arif*; ~ае *дзіця́ tez başa düşən uşaq*.

ДАГАЛА́ *присл.* *lüt*; *раздэ́ць ~ lüt soyun-durmaq*.

ДАГА́НЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* дагна́ць); *çatmaq, yetişmək*; ~ы́ць *та-ва́рыша yoldaşlarına çatmaq*, ~ы́ць *перада-віко́ў qabaqcıllara çatmaq*.

ДАГАРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *axıradək yanmaq*; *дро́вы ~лі дрэ́нна odun axıradək pis yanırdı*.

ДАГАРЫ *присл.* *uxahıya, uxağı*.

ДАГАР|Э́ЦЬ *зак.* ~ў, ~ы́ш, ~ы́ць, ~а́ць; *yanmaq*; *запа́лка ~э́ла да канца́ kibrit axıradək yandı*.

ДАГАСА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Дагасну́ць.

ДАГА́С|НУ́ЦЬ *зак.* ~ну, ~неш, ~не, ~нуць (*незак.* дагаса́ць); *sönmək*; *во́гнишча ~ла tonqal söndü, зарá ~ла üfüq söndü*.

ДАГЕСТА́Н|ЕЦ *м.* ~ца, ~цаў; *dağıstanlı*.

ДАГЕСТА́НСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *dağıstan*; ~і *ландша́фт dağıstan landşaftı*.

ДАГЛЕ́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Дагледзе́ць.

ДАГЛЕ́Д|ЗЕ́ЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*незак.* дагледжва́ць); *bachmaq*; ~дзе́ць *фі́льм да канца́ filmə axıradək bachmaq*, ~дзе́ць *ага́ро́д bostana bachmaq*, ~дзе́ць *дзя-цёй uşaqlara bachmaq*.

ДАГЛЯ́ДА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. *qulluq etmək*; *bachmaq*; ~ы́ць *хво́рага хэ-тэуə qulluq etmək*, ~ы́ць *квёткі güllərə bachmaq (qulluq etmək)*; 2. *pərəstişkarlıq etmək*.

ДАГ|НА́ЦЬ *зак.* ~аню́, ~о́ніш, ~о́ніць, ~о́няць; *гл.* Даганя́ць.

ДАГЭ́ТУЛЬ *присл.* *indiyə qədər*.

ДАДАТКОВЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *əlavə*; ~ыя *заня́ткі əlavə təşğələlər*; ~ы *час əlavə vaxt*.

ДАДУ́МА|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *bir fikrə gəlmək, bir nəticəyə gəlmək*.

ДА|Е́СЦІ *зак.* ~ём, ~ясі, ~э́сць, ~яду́ць; *гл.* Даяда́ць.

ДАЕ[ХАЦЬ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; *гл.* Даязджаць.

ДАЖДЖЛІВ[Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yağışlı, yağmurlu; ~ae надвор'е yağışlı hava.*

ДАЖЫВА[ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Дажыць.

ДАЖЫН[КІ *мн.* ~ак; *адз.* няма; *dojinki (biçin bayramı).*

ДАЖЫ[ЦЬ *зак.* ~вў, ~вэш, ~вэ, ~вём, ~вяцэ, ~вўць (*незак.* дажываць); *yaşamaq, sağ qalmaq; ~ць да ста гадобў үйз ил уаşıтаq, калі ~вў sağ qalsat...*

ДАЗВАЛЯ[ЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *icazə verilmək; тут паліць не ~ецца burada siqaret çəktəyə icazə verilmir.*

ДАЗВАЛЯ[ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Дазвобліць.

ДАЗВӨЛ *м.* ~у, ~аў; *icazə; атрымаць ~ icazə almaq, сысці без ~у icazəsiz getmək.*

ДАЗВӨЛ[ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* дазваляць); 1. *icazə vermək, izin vermək; ~ць дзёцям гуляць ушаqlara gəzməyə icazə vermək; 2. həll etmək; ~ць пытанне məsələni həll etmək.*

ДАІЦЬ *незак.* даіо, доіш, доіць, дояць (*зак.* падаіць); *sağmaq; ~ карбву інюи sağmaq.*

ДАЙСЦІ *зак.* дайду, дойдзеш, дойдзе, дойдучь; *гл.* Даходзіць.

ДАК[АЗАЦЬ *зак.* ~ажу, ~ажаш, ~ажа, ~ажучь; *гл.* Даказваць.

ДАКАЗВА[ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* даказаць); *sübut etmək; я ~ў яму, што меў рацыю haqlı olduğımi ona sübut edirdim.*

ДАКЛАД *м.* ~а, ~аў; *məruzə; рабіць ~ məruzə etmək, справаздачны ~ hesabat məruzəsi, выступаць з ~ам məruzə ilə çıxış etmək, тэма ~а məruzənin mövzusu; сін.* *выступленне.*

ДАКЛАДВА[ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* далажыць); *məlumat vermək; ~ць камандзіру komandirə məlumat vermək, ~ць аб рабёце iş haqqında məlumat vermək.*

ДАКЛАДНА *присл.* düz, dəqiq, düzgün; *гадзіннік idzé ~ saat düz işləyir.*

ДАКЛАДНАСЦ[Ь *жс.* ~і; *мн.* няма; *dəqiqlik, düzgünlük, sərrastlıq.*

ДАКЛАДН[Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *dəqiq, doğru, düzgün; ~ыя прыборы dəqiq cihazlar.*

ДАКЛАДЧЫК *м.* ~а, ~аў; *məruzəçi.*

ДАКРАНА[ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* дакрануцца); *dəymək, toxunmaq, əl vurmaq.*

ДАКРАН[УЦЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; *гл.* Дакранацца.

ДАКУМЕНТ *м.* ~а, ~аў; *sənəd; правэрыць ~ы sənədləri yoxlamaq, падаць ~ы ва ўніверсітэт sənədlərini universitetə vermək, прыём ~аў sənədlərin qəbulu, ~ аб адукацыі təhsil haqqında sənəd.*

ДАКУМЕНТАЛЬН[Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sənədli; ~ы фільм sənədli film.*

ДАЛ[АЖЫЦЬ *зак.* ~ажу, ~ожыш, ~ожыць, ~ожаць; *гл.* Дакладваць.

ДАЛЕЙ *присл.* 1. sonra, daha sonra, ondan sonra; *што будзе ~? sonra nə olacaq? што ~? vəs sonra? 2. davamı; расказаць ~ davatını danışmaq; ◊ і гэтак ~ (і г. д.)* və ilaxir (və i. a.); ~ некуды bundan o yanı yoxdur, son həddir.

ДАЛЕЙШ[Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *gələcək, sonrakı; ~ыя надзеі sonrakı hadisələr; ◊ у ~ым gələcəkdə, bundan sonra.*

ДАЛЕКА *присл.* 1. uzaq, uzaqda; *жыць ~ ад горада şəhərdən uzaqda yaşamaq, паехаць ~ uzağa getmək; 2. у знач. вык. çox qalib; яшчэ ~ hələ çox qalib, да вясны ~ yaza çox qalib; 3. яму ~ за пяцьдзясят onun yaşı əllini keçib, ~ за поўнач gecə yarından keçib.*

ДАЛЕК[І *прим.* ~ая, ~ае, ~ія; *uzaq; ~ія краіны uzaq ölkələr; ~і шлях uzaq yol, ~ая будучыня uzaq gələcək.*

ДАЛКАТН[Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *zərif, incə, nəfis, ləziz; ~ы стравы ləziz yeməklər; ~ы густ incə zövq; сін.* *вытанчаны.*

ДАЛІН[А *жс.* ~ы, ~; *vadi; гóрная ~а dağ vadisi, ~а рэчки çay vadisi, знаходзіцца ў ~е vadiyə yerləşmək.*

ДАЛОН[Ь *жс.* ~і, ~яў; *ovuc; ◊ як на ~і ovnun içi kimi.*

ДАЛОЎ прысл. rədd olmaq; ~ вайну! rədd olsun müharibə! ♦ **з вачэй** ~ gözdən iraq.

ДАЛУЧАЎЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. далучыцца); birləşmək, qoşulmaq; ~ца да астáтніх о birilərinə qoşulmaq.

ДАЛУЧАЎЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. далучыць); birləşdirmək; ~ць прóвад да магíстрáлі тэфілі ана хэтá бirləşdirmək.

ДАЛУЧЫЦЦА зак. ~учўся, ~ўчышся, ~ўчыцца, ~ўчацца; гл. Далуча́цца.

ДАЛУЧЫЦЬ незак. ~учу, ~ўчыш, ~ўчыць, ~ўчаць; гл. Далуча́ць.

ДАЛЬ ж. dál|, ~яў; 1. uzaq yer, uzaq; у такую ~ь belə uzaq yerə; 2. uzaqlar.

ДАЛЬНАБАЎЧНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; uzaqgörən, gələcəyi görən; ~ы чалавёк uzaqgörən adam.

ДАЛЬНАЗОРКІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; uzaqdan görən, uzağı yaxşı görən; ~ія вóчы uzağı yaxşı görən gözlər.

ДАЎЛЬНІ прым. ~яя, ~яе, ~ія; uzaq; ~і раён uzaq rayon, ~яя дарóга uzaq yol, ~і сваяк uzaq qohum.

ДАЎМА ж. ~ы, ~; ханım.

ДАМАЎЛЯЎЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. дамóвіцца); şərtləşmək; ~ца аб сустрэчы görüş barədə şərtləşmək.

ДАМАШНІ прым. ~яя, ~яе, ~ія; ev; ~і а́драс ev ünvanı, ~і тэлефóн ev telefonu, ~яя адзéжа ev paltarı, ~ія спрэ́вы ev işləri, ~ія жывё́лы ev heyvanları.

ДАМÓВІЦЦА зак. ~ўлюся, ~вішся, ~віцца, ~вяцца; гл. Дамаўля́цца.

ДАМÓЎ прысл. evə; ісц́і ~ evə getmək; вярну́цца ~ evə qayıtmaq.

ДАМСКІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; qadın; ~ая цыру́льня qadın bərbərxanası.

ДАНАСІЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~óсіцца, ~óсяцца; köhnəlmək; боты ўжо ~асі́ліся çəkmələr artıq köhnəlib.

ДАНАСІЦЬ незак. ~ашу, ~óсіш, ~óсіць, ~óсяць (зак. данэ́сці); 1. хэбэ́г vermək, məlumat vermək; 2. şeytanlamaq.

ДАНЕ́СЦІ зак. ~ясу́, ~ясéш, ~ясé, ~ясéм, ~есяцé, ~ясу́ць; гл. Данасі́ць.

ДАНЕ́СЦІСЯ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ясéцца, ~ясу́цца; gəlmək, çatmaq; ~éслася ráдасная вéстка хо́ш хэбэ́р gəldi.

ДАНÓС м. ~у, ~аў; 1. gizli məlumat, хэбэ́р; 2. хэбэ́рçilik.

ДАНÓСЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~іцца, ~яцца; eşidilmək, gəlmək; з акна́ ~іц-ца нэ́сня рэ́псэ́рэдэ́н та́һні е́şidilir.

ДАЎНІЯ мн. ~ых; адз. няма; 1. məlumat; на афіц́ійных ~ых рэ́смі məlumatlara görə; 2. bacarıq, keyfiyyət; у ягó ё́сць усé ~ыя onda bütün keyfiyyətlər var.

ДАПАМÓГ ж. ~гі, ДМ ~зе; мн. няма; yardım; грашо́вая ~га pul yardımı, ме́ды-цы́нская ~га tibbi yardım.

ДАПАМÓЖНІК м. ~а, ~аў; vəsait; вучэ́б-ны ~ dərs vəsaiti.

ДАПАМÓЖНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; köməkçi, yardımçı; ~ы атрáд кө́мэ́кçі dəstə; грам. ~ы дзеяслóў кө́мэ́кçі fel.

ДАПАСАВАЊНІЕ н. ~я, ~яў; грам. uzlaşma; су́вязь ~я uzlaşma əlaqəsi.

ДАПАЎНЭЊНІЕ н. ~я, ~яў; 1. əlavə, əlavə etmə (edilmə); ~е да інст́рукцы́і təlimata əlavə; 2. грам. tamamlıq; н́рамóе ~е vasiət-siz tamamlıq, ускóснае ~е vasiətli tamamlıq; ♦ у ~е да... əlavə olaraq.

ДАПАЎНЯЉНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; грам. tamamlıq; ~ыя дада́ныя скáзы ta-mamlıq budaq cümlələri.

ДАПАЎНЯЎЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. дапо́ўніць); əlavə etmək, tamamlamaq; ~ць даќлад тэ́рузэ́ні tamamlamaq.

ДАПЛАЎЦІЦЬ зак. ~ачу́, ~áціш, ~áціць, ~áцяць; гл. Дапла́чваць.

ДАПЛА́ЧВАЎЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. дапла́ціць); əlavə ödəmək.

ДАПОЎНІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. Дапаўня́ць.

ДАПУСКАЎЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. дапусці́ць); yol vermək, buraxmaq; ~ць да экзáмену imtahana buraxmaq, ~ць памы́лкі səhvə yol vermək, səhv bu-raxmaq.

ДАПУСЦІЦЬ зак. ~ушчу́, ~ўсціш, ~ўсціць, ~ўсцяць; гл. Дапус́каць.

ДАПЫТАЎ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Дапываць.**

ДАПЫТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. дапытаць); dindirmək, sorğu-sual etmək, istintaq etmək.

ДАР м. дару; мн. няма; 1. hədiyyə, bəxşiş; прынесці ў ~ hədiyyə olaraq gətirmək; 2. qabiliyyət, istedad; ~ маўленьня данішq qabiliyyəti, ~ слова dil qabiliyyəti, музы-кальны ~ musiqi istedadı.

ДАР|АБІ|ЦЬ зак. ~аблю, ~обіш, ~обіць, ~обяць; qayıtmaq qurtarmaq, tamamlamaq.

ДАР|АВА|ЦЬ незак. і зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; bağışlamaq; ~аваць памылкі səhvini bağışlamaq.

ДАРАГ|І прым. ~ая, ~бе, ~ія; 1. baha, bahalı; ~і падарунак bahalı hədiyyə, купляць на ~ой цане baha qiymətə almaq; 2. dəyərli, qiymətli; ~ія хвіліны qiymətli dəqiqələr; 3. əziz, istəkli; ~ая мама əziz ana, ~і друг əziz dost.

ДАРАГ|ОЎ|ІЯ ж. ~і; мн. няма; bahalıq.

ДАРАДЧЫК м. ~а, ~аў; məsləhətçi, məsləhət verən.

ДАРАЖ|ЫЦЬ незак. ~ў, ~ўш, ~ўць, ~аць; qədrini bilmək, üstündə əsmək; ~ўць дóбрым рабóтнікам уахşı işçinin qədrini bilmək.

ДАРАЖЭЙ прысл. çox baha; купіць ~ çox baha almaq.

ДАРМАЭД м. ~а, ~аў; müftəxor, tüfeyli.

ДАРО|ГА ж. ~гі, ~г; yol; аўтамабильная ~га avtomobil yolu, выхадзіць на ~гу yola çıxmaq, ісці на ~зе yol ilə getmək, ~га вядзе ў лес yol meşəyə aparıb çıxarır, паказаць ~гу yolu göstərmək, збiрацца ў ~гу yola hazırlaşmaq, даць ~гу yol vermək; ♦ **ісці сваёй ~гай** öz yolu ilə getmək.

ДАРОЖ|КА ж. ~кі, ~ак; yol, сiгiр (parkda, bağda və s.).

ДАРОЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yol; ~ыя расхóды yol xərcələri.

ДАРОСЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; böyük, yaşlı, yekə; ~ы чалавек yaşlı adam, ~ы хлóпец yekə oğlan, мой сын ужó ~ы хлóпец oğlum artıq yekə oğlandır.

ДАРУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. даручыць); tapşırmaq, həvalə etmək.

ДАР|УЧЫ|ЦЬ незак. ~учу, ~ўчыш, ~ўчыць, ~ўчаць; гл. **Даручаць.**

ДАРУЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; tapşırıq; вы-кóнваць усё ~і bütün tapşırıqları yerinə yetirmək.

ДАРЫ|ЦЬ незак. дару́, дóр|ыш, ~ыць, ~аць (зак. падарыць); bağışlamaq, hədiyyə vermək; ~ кветкі çiçək bağışlamaq, ~ кнігі kitab bağışlamaq, ~ да дня нараджэння ad gününə hədiyyə vermək, ~ на Нóвы год yeni ilə hədiyyə vermək, ~ на пáмяць yadigar olaraq bağışlamaq.

ДАРЭМНА прысл. nahaq, nahaq yerə, əbəs yerə.

ДАРЭМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. na-haq, əbəs; ~ая пра́ца əbəs zəhmət; 2. əsassız; ~ы страх əsassız qorxu.

ДАРЭЧЫ прысл. yeri gəlmişkən, yerində; сказаць ~ yeri gəlmişkən demək, вéльмі ~ lap yerində oldu; **сiн.** да мéсца; **ант.** не-дарэчы, не да мéсца.

ДАСКАНАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ka-mil, mükəmməl; ~ая прыгажóсць kamil gözəllik.

ДАСЛÉД|АВА|ЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; tədqiq etmək, araşdırmaq; ~аваць мóра дэнізі tədqiq etmək; **сiн.** абслéдаваць.

ДАСЛÉДЧЫК м. ~а, ~аў; tədqiqatçı; та-ленавіты ~ istedadlı tədqiqatçı.

ДАСЛÓЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hərfi, sözbəsdöz; ~ы пераклáд hərfi tərcümə.

ДАСТА|ВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. дастаць); 1. almaq, çıxarmaq; ~ваць кнігу з паліцы kitabı rəfdən almaq, ~ваць насóўку з кішэні dəsmalı cibindən çıxarmaq, ~ваць сшыткі з партфёля dəftərləri çanta-dan çıxarmaq; 2. çatmaq; ~ваць рукóй да стóлі əli tavana çatmaq; 3. tapmaq, əldə etmək; ~ваць бiлét у тэáтр teatра билет tapmaq.

ДАСТА|ВІ|ЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~яць; гл. **Даставіляць.**

ДАСТАТ|АК м. ~ку, ~каў; bolluq, çoxluq; быць у ~ку bol olmaq.

ДАСТАТКОВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kifayət qədər, lazımı qədər; ~ы *zənác sloų kifayət qədər söz ehtiyatı*.

ДАСТАЎЛЯЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. даста́віць); 1. çatdırmaq; ~ць *pis'mó taktubu çatdırmaq*, ~ць *pasajýraý na vak-zál sərnişinləri vağzala çatdırmaq*; 2. vermək, gətirmək; ~ць *rádascý sevinc gətirmək*, ~ць *zəvəlnənne zövq vermək*.

ДАСТАЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; гл. **Даста́ваць**.

ДАСТУПНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. keçilə bilən, gedilə bilən; 2. açıq; ~ы *dlya ýsícx hatı üçün açıq*; 3. asan, yüngül, başa düşülən; ~ы *tvor yüngül əsər*.

ДАСЦІПНАСЦЬ ж. ~і; мн. *няма*; hazır-cavablıq.

ДАСЦІПН прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hazır-cavab; ~ы *çalavək hazır-cavab adam*.

ДАСЫТА прысл. *doyunca*; *naéscıya* ~ *doyunca* *yetək*.

ДАСЮЛЬ прысл. *bura qədər, bura kimi*.

ДАСЯГАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. дасягну́ць); *çagó i da çagó*; 1. çatmaq; ~ць *bərağa sahilə çatmaq*, *təmnepatúra* ~ла *saraká gráducaý istilik qırx dərəcəyə çatırdı*; 2. qazanmaq, nail olmaq; ~ць *vялікіх пócнexaý böyük uğurlar qazanmaq*.

ДАСЯГНЕННЕ н. ~я, ~яў; 1. çatma, qazanma; ~е *сваёй мэты öz məqsədinə çatma*; 2. nailiyyət; *мы ганарымся нашымі* ~ямі *biz nailiyyətlərimizlə fəxr edirik*.

ДАСЯГНУЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~е, ~ўць; гл. **Дасяга́ць**.

ДАТА ж. ~ы, ~; tarix; без ~ы *tarixsiz*, ~а *нараджэння doğum tarixi*, *указа́ць* ~у *tarixini göstərmək*, *паста́віць* ~у *tarix qoymaq*.

ДАТЭРМІНОВА прысл. *vaxtından əvvəl, vaxtından qabaq*.

ДАЎЖНІК м. ~а, ~оў; borclu.

ДАЎЖЫНЯ ж. ~і; мн. *няма*; uzunluq, boy; ~я *доўкі (vяроўкі) taxtanın (kəndirin) uzunluğu*, *змерыць* ~ю *uzunluğu ölçmək*, *змерыць* у ~ю *uzununa ölçmək*, ~ей у *пяць*

métray beş metr uzunluğunda, дзе́сяць мэ́траў у ~ю on metr uzunluğunda, мэ́ры ~і *uzunluq ölçüləri*.

ДАЎНІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; çoxdankı, əvvəlki, köhnə; з ~ix *çasóý çoxdan bəri*, ~і *выпадак çoxdankı hadisə*.

ДАЎНО прысл. *çoxdan, çoxdan bəri*; ~ *çakəu?* *çoxdan gözəyirsən?* ~ *прыйшоў?* *çoxdan gəlmişən?* *зэта было* ~ *bu çoxdan olmuş əhvalatdır*.

ДАХ м. *dax|y*, ~аў; dam; *жалэ́зны* ~ *dəmir dam*; ♦ *жыць пад адным* ~ам *bir damın altında yaşamaq*.

ДАХОД м. ~у, ~аў; gəlir, mədaxil; *гадавы́* ~ *illik gəlir*; **сін.** прыбытак.

ДАХОДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (зак. дайсці); 1. çatmaq, yetişmək; ~дзіць *да шкóлы тэ́ктəбə çatmaq*; 2. 1 i 2 ac. не ўжыв. çatmaq, eşidilmək; *да ix* ~дзілі *çutkı onlara xəbər çatırdı*; 3. 1 i 2 ac. не ўжыв. разм. çatmaq, anlamaq; *зэта да мянэ* не ~дзіць *bu tənə çatmur*; 4. 1 i 2 ac. не ўжыв. gəlib (gedib) çatmaq; ~дзіць *да б́удучых нака́лєнняў gələcək nəsillərə gedib çatmaq*; 5. 1 i 2 ac. не ўжыв. çatmaq; *тэ́мперату́ра вад́ы* ~дзіць *да два́ццаці gráducaý suyun hərərəti iyirmi dərəcəyə çatır*; 6. dərəcəsinə çatmaq; ~дзіць *да слэ́з а́гла-таq dərəcəsinə çatmaq*; ♦ *ру́кі не ~дзяць* *macalım yoxdur*.

ДАХОДН прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gəlirli; ~ая *гаспада́рка gəlirli təsərrüfat*.

ДАЦЦА зак. ~мся, да|сця, дасца, ~дўцца; гл. **Дава́цца**.

ДАЦЬ зак. да|м, ~сі, ~сць, ~дўць; гл. **Да-ва́ць**.

ДАЦЭНТ м. ~а, ~аў; dosent (elmi ad); ~ *кафе́дры kafedranın dosenti*.

ДАЧА ж. ~ы, ~; yaylaq, bağ; *жыць на* ~ы *bağda yaşamaq*, *па́ехаць на* ~у *bağa getmək*; || прым. **да́чн**ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *час bağ mövsümü*.

ДАЧАКАЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца; gözləmək.

ДАЧАСН прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *vaxtından qabaq, vaxtsiz*.

ДАЧ|КА́ жс. ~кі, мн. дóчки, дачóк; qız, qızcığaz; у яé тры ~кі onup üç qızı var.

ДАШКО́ЛЬНИК м. ~а, ~аў; məktəb yaşına çatmamış uşaq.

ДАЯДА́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. даéсці); yeyib qurtarmaq.

ДАЯЗДЖА́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. даéхаць); gedib (gəlib) çatmaq (miniklə); ~ць да гóрада şəhərə çatmaq.

ДАЯР|КА жс. ~кі, ~ак; sağıcı.

ДВ|А ліч. м. і н. Р ~ух, Д ~ум, Т ~умá, (аб) М ~ух; жс. дзв|е, Р ~юх, Д ~юм, Т ~юмá, (аб) М ~юх; iki; два тавáрышы iki yoldaş, дзве кнігі iki kitab, па два iki-iki, iki bir; з двух бакoў iki tərəfdən, адно з двух iki-sindən biri, у два разы больш iki dəfə çox; ♦ **як дзве крoплі вады** bir almadır yarıya bölünüb; **за два крoкі** iki addımlıqda.

ДВАЙН|Ы прым. ~ая, ~бе, ~бя; ikiqat; ~ья ра́мы ikiqat çərçivə, у ~ым памéры ikiqat artıq, ~ы расхóд ikiqat məsrəf.

ДВАНА́ЦЦАТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ья; on ikinci.

ДВАНА́ЦЦАЦ|Ь ліч. ~і; on iki; ~ь дзяў-чы́нак on iki qız, ~ь гадoў on iki yaş, у ~ь гадзін saat on ikidə.

ДВАЦА́Т|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ья; iyirminci; ~ья гады́ iyirminci illər, ~ае кастры́чніка oktyabrın iyirmisi.

ДВА́ЦЦАЦ|Ь ліч. ~і; iyirmi; ~ь чалавéк iyirmi adam, ~ь пяць гадoў iyirmi beş il.

ДВАЮ́РАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; əmi; ~ы (стры́ечны) брат əmi (dayı, xala, bibi) oğlu; ~ая (стры́ечная) сястрá əmi (dayı, xala, bibi) qızı.

ДВÓЕЧНИК м. ~а, ~аў; разм. dərslərindən iki alan şagird.

ДВÓЙКА жс. ~йкі, ДМ ~йцы, ~ек; iki; атры́маць ~йку па матэ́матыцы riyaziyyatdan iki almaq, настáвиць ~йку iki vermək.

ДВÓЙЧЫ прысл. iki dəfə; ikiqat.

ДВ|ОР м. двар|á, ~oў; 1. həyəť; увахóд з ~арá giriş həyətdəndir, акно́ выхóдзіць на ~ор pəncərə həyəť açılır; 2. ev, təsərrüfat; вёска ў сто ~арoў yüz təsərrüfatlı (yüz evli) kənd.

ДВÓРНИК м. ~а, ~аў; süpürgəci.

ДВУДУ́ШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikiüzlü.

ДВУКО́СС|Е н. ~я, ~яў; dırnaq işarəsi; узя́ць сло́ва ў ~е sözü dırnağa almaq.

ДВУКРО́П'|Е н. ~я, ~яў; iki nöqtə (:).

ДВУХБАКО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; 1. ikitərəfli; ~ы рух ikitərəfli hərəkət; 2. qarşılıqlı; ~ае пагаднё́нне qarşılıqlı müqavilə.

ДВУХГАДО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikiillik; ~ья кў́рсы ikiillik kurs.

ДВУХЗМÉНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikinövbəli; ~ая пра́ца ikinövbəli iş.

ДВУХЗНА́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikitərəfli; ~ы лік ikitərəfli ədəd.

ДВУХКРА́ТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikiqat, iki dəfə; ~ы чэ́мпіён ikiqat çempion.

ДВУХМО́У|Е н. ~я; мн. няма; ikidillilik.

ДВУХМО́УН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikidilli; ~ы слоўні́к ikidilli lüğət.

ДВУХНО́Г|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; ikiayaqlı.

ДВУХСАСТА́УН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikitərkibli, cüttərkibli; ~ы сказ cüttərkibli cümlə.

ДВУХСКЛАДО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikihecalı; ~ае сло́ва ikihecalı söz.

ДВУХСО́Т|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ья; ikiyüzüncü.

ДВУХСТВО́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; qoşalülə; ~ае ружжé qoşalülə tüfəng.

ДВУХСЭ́НСАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikimənalı; ~ы адка́з ikimənalı cavab.

ДВУХТО́МН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ikicildli; ~ы слоўні́к ikicildli lüğət.

ДВУХТЫ́СЯЧН|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ья; ikimininci; ~ы год ikimininci il.

ДЖЫ́НС|Ы ~аў; адз. няма; cins (şalvar).

ДЗВ|Е́РЫ мн. ~ярэ́й, Т ~яра́мі і ~ярмі; адз. няма; қарі; зачыні́ць ~е́ры qarını örtmək, адчыні́ць ~ве́ры qarını açmaq, ста́яць у ~яра́х qarıda dayanmaq, увахо́дныя ~е́ры giriş qarısı, сту́каць у ~е́ры qarını döymək, бра́знуць ~ярмі qarını çırtmaq.

ДЗВЕ́СЦЕ ліч. Р двухсо́т, Д двумста́м, В дзвэ́сце, Т двумаста́мі, М (аб) двухста́х; iki yüz; ~рублёў iki yüz rubl.

ДЗЕ *присл.* harada; *дзе* máma? *anan haradadır?* *дзе* яна жыве? *о harada уşayır?* *дзе* знаходзіцца шкóла? *məktəb harada yerləşir?* *о дзе б там ні было* *harada olursa olsun, дзе* *napála* *harada gəldi.*

ДЗЕВЯНО́СТА *ліч.* РДВТМ дзевяно́ста; doxsan; ~ *гадоў doxsan il.*

ДЗЕВЯНО́СТ|Ы *ліч.* ~ая, ~ае, ~ыя; doxsanıncı; ~ы *год doxsanıncı il.*

ДЗЕВЯТНА́ЦАТ|Ы *ліч.* ~ая, ~ае, ~ыя; on doqquzuncu; ~ае *mécça on doqquzuncu yer.*

ДЗЕВЯТНА́ЦАЦ|Ь *ліч.* ~і; on doqquz; ~ь *гадоў ondoqquz уаş (il).*

ДЗЕВЯЦКЛАС́НИК *м.* ~а, ~аў; doquzuncu sınıf şagirdi (oğlan).

ДЗЕВЯЦКЛАС́НИЦ|А *ж.* ~ы, ~; doquzuncu sınıf şagirdi (qız).

ДЗЕВЯЦСО́Т|Ы *ліч.* ~ая, ~ае, ~ыя; doququzyüzüncü.

ДЗЕ́ВЯЦ|Ь *ліч.* ~і; doqquz; ~ь *чалавек doqquz nəfər.*

ДЗЕВЯЦ|ЬСО́Т *ліч.* Р ~ісóт, Д ~іста́м, В ~ьсо́т, Т ~цюста́мі, М (аб) ~іста́х; doqquz yüz; ~ьсо́т *métray doqquz yüz metr.*

ДЗЕД *м.* дзе́да, *мн.* дзяд|ы́, ~оў; babá; *нашы дзяды babalarımız;* *о Дзед Маро́з Şaxta baba.*

ДЗЕЕПРЫМЕ́ТНИК *м.* ~а, ~аў; *грам.* feli sifət.

ДЗЕЕПРЫСЛО́Ў|Е *н.* ~я, ~яў; feli bağlama; || *прым.* дзеепрысло́ўн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *зваро́т feli bağlama tərkibi.*

ДЗЕ́ЙНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* няма; fəaliyyət; *навуко́вая ~ь elmi fəaliyyət, грама́дская ~ь ictimai fəaliyyət.*

ДЗЕ́ЙНИК *м.* ~а, ~аў; *грам.* mübtəda; *знай-сці ~ mübtədanı tapmaq.*

ДЗЕ́ЙНИЦА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. *hərəkət etmək, fəaliyyət göstərmək;* ~ць *самасто́йна sərbəst hərəkət etmək;* 2. *işləmək; тэлефо́н не ~е telefon işləmir;* 3. *təsir etmək; ляка́рства до́бра ~е dərman уахşı təsir edir;* *о ~ць на нервы* *beynini aparmaq.*

ДЗЕ́ЙСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *təsirli;* ~ыя *ме́ры təsirli tədbirlər.*

ДЗЕЛАВ|Ы́ *прым.* ~а́я, ~о́е, ~ы́я; işgüzar; ~а́я *размо́ва işgüzar söhbət.*

ДЗЕ́ЛЬНИК *м.* ~а, ~аў; *матэм.* bölən.

ДЗЕ́ЛЯ *прыназ.* з Р ўçүн, *xatirinə, naminə, görə;* ~ *агу́льнай спра́вы ütümü için xatirinə, ~ дзяце́й уşаqlara görə, ~ сябро́ўства dostluq naminə, ~ цябе́ sənə görə, ~ жа́рту gülmək üçün.*

ДЗЕ-НЕ́БУДЗЬ *присл.* bir yerdə, *harada olsa.*

ДЗЕ́НЬ *м.* Р дня, Д дню, В дзень, Т днём, М (аб) дні; *мн.* дні, Р дзён, Д дням, В дні, Т днямі, М (аб) днях; 1. *gün; зі́мні ~ qış günü, со́нечны ~ günəşli gün, у канцы́ дня günün axırında, дні ста́лі караце́й günlər qısalıb, працава́ць увесь (цэ́лы) ~ bütün günü işləmək, за ~ gün ərzində, рабо́чы ~ iş günü, два дні наза́д iki gün əvvəl, дні юна́цтва gənclik günləri, свято́чны ~ bayram günü; 2. gündüz; у дзве гадо́зіны дня gündüz saat ikidə, ~ і ноч gecə və gündüz; 3. günlük; па́ехаць на тры́ дні üç günlüyə getmək, бра́ць на пяць дзён beş günlüyə götürmək;* *о вы́хадны́ ~ istirahət günü, дзень у дзень gündən günə, з дня на дзень bu günlərdə, дзень ад́а дня günbəgün, сяро́д бела́га дня günün günorta çağı, Дзень наста́ўніка Müəllim günü, ~ нараджэ́ння ad günü, Дзень перамо́гі Qələbə günü, до́бры дзень! günaydın! з днём нараджэ́ння! ad günün mübarək!*

ДЗЕ́СЬЦІ *присл.* harada isə; *ён жыве ~ далёка о harada isə uzaqda уşayır.*

ДЗЕСЯТКО́В|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; onluq; ~ыя *дро́бы onluq kəsirlər.*

ДЗЕСЯЦГО́ДЗ|Е *н.* ~я, ~яў; onillik; ~е *универси́тэта universitetin onilliyi.*

ДЗЕСЯЦГО́Д|КА *ж.* ~кі, ДМ ~цы, ~ак; *разм.* onillik (məktəb).

ДЗЕ́СЯЦ|Ь *ліч.* РДМ ~і, Т ~цо́; он; ~ь *кні́г on kitab, ~ь чалавек on nəfər.*

ДЗЕ́|ЦЦА *зак.* ~нуса, ~нешся, ~нешца, ~нуца (*незак.* дзява́цца); *уох olmaq; маé кні́гі куды́ дзе́ліся? mənim kitablarım necə oldu?*

ДЗЕ|ЦЬ *зак.* дзе́|ну, ~неш, ~не, ~нуць; *гл.* Дзяваць.

ДЗЭЮЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qüvvədə olan; ~ы закон qüvvədə olan qanun; ♦ **~ая асбоба** iştirak edən şəxs, **~ая армія** döyüşən ordu.

ДЗЭЯНН|Е н. ~я, ~яў; 1. hərəkət, fəaliyyət; slóby «ісці», «пісаць» абазначаюць ~е «getmək», «yazmaq» sözləri hərəkət bildirir; план ~яў fəaliyyət planı; 2. iş; прывёсці ў ~е ішэ salmaq; 3. təsir; ~е прамяньёў сьонца гўіпэж şüalarının təsiri; 4. pərdə; дра́ма ў ча-тыро́х ~ях dörd pərdəli dram; 5. əhvalat, hadisə; ~е рама́на адбы́ваецца ў на́шы дні romandakı hadisələr bizim dövrümüzdə vəqe olur; 6. əməl; ~е памнажэ́ння vurma əməli; ♦ **вае́нныя** ~і hərbi əməliyyatlar.

ДЗЕЯСЛО|Ў м. ~ва, ~ваў; грам. fel; да-даны ~ў көтэкці fel, незначальная фо́рма ~ва felin məchul növi; || прым. **дзея-слоўн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя канча́ткі fel şəkilçiləri.

ДЗЭЯЧ м. ~а, ~аў; xadim; дзяржа́ўны ~ dövlət xadimi, выда́тны ~ маста́цтва го́ркэмлі incəsənət xadimi.

ДЗЭННІК м. ~а, ~аў; gündəlik.

ДЗЭНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gündüz; ~ы час gündüz vaxtı, ~ы се́анс gündüz se-ansi, працава́ць у ~ую зме́ну gündüz növbəsində işləmək; 2. bir günlük; ~ая но́рма рабо́ты bir günlük iş norması.

ДЗЁРЗК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; qaba, kobud, ötkəm; ~і хло́пчык kobud oğlan.

ДЗІВОСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; föv-qələdə, valehedici, son dərəcə gözəl, qəribə; **сін.** фантастычны, цудоўны.

ДЗІК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. vəhşi; ~ая ка́чка vəhşi ördək; 2. sır, yabanı; ~ая я́блыня sır alma ağacı.

ДЗІРА́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; deşik, yırtıq; ~ая кішэ́нь yırtıq cib.

ДЗІРВА́Н м. ~ў, ~оў; çim.

ДЗІР|КА ж. ~кі, ~ак; dəlik, yırtıq.

ДЗІЎНА прысл. qəribə; ё́н ~ наво́дзіць сябе́ о özüni qəribə aparır; ♦ **як ні дзі́ўна** qəribə də olsa.

ДЗІЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. təəc-cüblü, qəribə; ~ае здарэ́нне qəribə əhvalat;

2. qəribə; ~ы чалавё́к qəribə adam; **сін.** не-звычайны, чароўны.

ДЗІЦ|Я н. ~яці, мн. дзеці, дзяце́й; у́шаq, у́шаqlar; здра́ровае ~я sağlat uşaq, дзе́ці гу-ляю́ць у са́дзе у́шаqlar bağçada oynayırlar; фільм для дзяце́й у́шаqlar üçün film; 2. öv-lad; у яго́ нямá дзяце́й onun övladı yoxdur.

ДЗІЦЯЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. у́шаq; ~ы ло́жак у́шаq çarpayısı, ~ы ўрач у́шаq hə-kimi, ~ыя малы́нкі у́шаq rəsmləri; 2. у́шаqlıq; ~ыя гады́ у́шаqlıq illəri; ♦ **~ы сад** у́шаq bağçası, **~ы дом** у́шаq evi.

ДЗІЧЫ́Н|А ж. ~ы, мн. няма; ов quşları.

ДЗЫМ|У́ЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~ём, ~мяце́, ~уць (зак. дўнуць); 1. üfürmək; ~у́ць на свё́чку şatı üfürmək; 2. 1 і 2 ас. не ўжы́в. əsmək; ~е мо́цны ве́цер güclü külək əsir; 3. безас. gəlmək, vurmaq (soyuq); ~е з акна́ ра́нсера́дэн со́уіq gəlir, ~е ў спі́ну кү́рəyіnə vurur; ♦ **і ў вус не** ~е vecinə deyil.

ДЗІЮ́Б|А ж. ~ы, ~і ~аў; dimdik.

ДЗЯВА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца; itmək, yox olmaq; гл. **Дзе́цца.**

ДЗЯВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. дзець); etmək, eləmək, qoymaq не ве́даю, куды́ ~ць сваё́ кні́гі bilmirəm kitablarımı hara qoyut.

ДЗЯВЯ́Т|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; doqquzuncu; ~ы клас doqquzuncu sinif.

ДЗЯ́ДЗЬК|А м. ~і, ~аў і ~оў; 1. dayı; 2. əmi.

ДЗЯ́ДУ́Л|Я м. ~і, ~ь; baba; мой ~я тэ́нім babat, ~я і бабу́ля baba və nəpə.

ДЗЯ́Д|Ы мн. ~оў; адз. няма; ehsan.

ДЗЯ́ЖУ́РН|Ы¹ м. ~ага, ~ых; növbətçi; ~ы на кла́се sinif növbətçisi, хто се́ння ~ы? bu gün növbətçi kimdir?

ДЗЯ́ЖУ́РН|Ы² прым. ~ая, ~ае, ~ыя; növ-bətçi; ~ы наста́ўнік növbətçi müəllim, ~ы ўрач növbətçi həkim.

ДЗЯ́ЖУ́РСТВ|А н. ~а, ~аў; növbətçilik, növbə; начно́е ~а гесэ́ növbətçiliyi.

ДЗЯ́ЖУ́Р|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; növbətçilik etmək, növbə çəkmək; ~ыць у шко́ле ма́ктабда́ növbətçilik etmək.

ДЗЯ́К|АВА́ЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. падзя́каваць); təşəkkür etmək;

~ую за *ývágy diqqätinizä görä tәşәkkür edirät*, ~ую вам *sizä tәşәkkür edirät*.

ДЗЯКУЙ *часц.* сағ ол; ~ вам *sağ olun*, ~ за хлеб-соль *duz-çörәyә görä sağ ol*, ~ на добрым слове *hoş sözlәrә görä sağ ol*.

ДЗЯКУЮЧЫ *прыназ.* з Д sayәsindә, görә, kömәyi ilә; ~ вам я *atрымáý gәту кнiгу sizin sayәnizdә тән bu kitabı aldım*.

ДЗЯЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. bölünmә, bölmә; ~е на частки *hissәlәрә bölmә*; 2. bölünmә, ayırılma; ~е кләмкi *hüceyrәnin bölünmәsi*, ~е лікаў *әdәdlәрin bölünmәsi*.

ДЗЯЛІМ|АЕ н. ~ага, ~ых; *матәм.* bölünәп.

ДЗЯЛІЦА *незак.* дзялюся, дзёлішся, ~іцца, ~яцца; 1. 1 і 2 ас. не ўжыв. bölünmәк; дзэсяць дзэліцца на пяць і на два *on beş vә ikiyә bölünür*; дзяліцца на від пөвләрә *bölünmәк*; 2. bölüşmәк; дзяліцца хлөбам *çörәyini bölüşmәк*; 3. dәrdlәshmәк; дзяліцца з dostu ilә dәrdlәshmәк.

ДЗЯЛІЦЬ *незак.* дзялю, дзёліш, ~іць, ~яць; 1. bölmәк, ayırmaq; дзяліць на частки *hissәlәрә bölmәк*, дзяліць на групы *gruplara ayırmaq*, дзяліць паміж сабөй *öz aralarında bölmәк*, дзяліць на дваіх *iki yerә bölmәк*, дзяліць чатөіры на два *dördü ikiyә bölmәк*, дзяліць на-брәцку *qardaş malı kimi bölmәк*; 2. şərik olmaq, bölüşmәк; дзяліць рәдасць *sevincinә şərik olmaq*.

ДЗЯРЖА|ВА *ж.* ~вы, ~ў; dövlәt.

ДЗЯРЖАЎН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; dövlәt; ~ая палітыка *dövlәt siyasәti*.

ДЗЯСН|А *ж.* ~бы, *мн.* дзясны, ~наў і ~ен; diş әti.

ДЗЯСЯТ|АК *м.* ~ка, ~каў; on dәнә; ~ак рү-чак *on dәнә qәlәt*, ~ак яек *on dәнә yuturta*.

ДЗЯСЯТ|КА *ж.* ~кі, ~ак; onluq; *размя-няць ~ку onluğı xırdalamaq*.

ДЗЯСЯТ|Ы *ліч.* ~ая, ~ае, ~ыя; onuncu; ~ы вагөн *onuncu вагон*, ~ы клас *onuncu sınıf*.

ДЗЯСЯЦ|ЕРА *ліч.* РМ ~ярых, Д дзесяця-рым, Т дзесяцярымі; 1. on, on cüt; ~ера сү-так *on gün, on gecә*; 2. on nәfәр; нас ~ера *biz on nәfәrik*.

ДЗЯЎЧ|ЫНА *ж.* ~ыны, *мн.* дзяўчат|ы, ~; qız (yetişmiş, yetkin qız); *малад́а́я ~ы́на cavan qız*, *прыгө́жая ~ы́на gözәl qız*.

ДЗЯЎЧЫН|КА *ж.* ~кі, ~ак; qız, qız uşağı; ~кі і *хлөпчыкі qızlar vә oğlanlar*.

ДЗЯЦЕЛ *м.* ~тла, ~тлаў; ağacdәlән.

ДЗЯЦІНСТВ|А н. ~а; *мн.* няма; uşaqılıq, uşaq vaxtı, uşaqılıq illәri; *шчаслівае ~а хош-бәхт uşaqılıq illәri*, *с́ябар ~а uşaqılıq dostu*, у ~е ён жыў у вёсцы *uşaq vaxtı o, kәnddә yaşamışdı*, з ~а *прывыкаць да працы uşaqılıqdan әтәуә alışmaq*.

ДЛЯ *прыназ.* з Р үçün, ötrü, görә; *паліца ~ кнiг kitab үçün rәf*, *вы мөжаце зрабіць гәта ~ мянэ? siz bunu тәnim үçün düzәлдә (edә) bilәrsinizmi? гәта шкөдна ~ здарөўя бу, sağlamlıq үçün zәrәrlidir*, ~ чазө? *пәуә görә? nәдән ötrü? ~ казө? kimin үçün? kim-dән ötrü? Мөсцы ~ пасажыраў з дзэцьмі uşaqılı sәrnişinlәр үçün yer*, ~ тагө, *каб вучыцца охитақ үçün*.

ДНЁМ *присл.* gündüz; ~ ён працүе, а вө-чарам вүчыцца *gündüz o işlәyir*, *ахшамлар isә охиуир*.

ДНО н. дн|а, *мн.* дн|ы, ~оў; dib; ~о рэчки *çayın dibi*, на ~е мөра *dәnizin dibindә*, ~о *вядрә vedrәnin dibi*.

ДОБРАЗЫЧЛІВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; хеуірхah; ~ы чалавөк *хеуірхah adam*, ~ыя аднөсіны *хеуірхah münasibәt*.

ДОБРАСУМЛЕНН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; vicdanlı, düz; ~ы вүчань *vicdanlı şagird*.

ДОБРАСУСЁДСК|І *прим.* ~ая, ~ае, ~ія; mehriban qonşuluq; ~ія аднөсіны *mehriban qonşuluq münasibәtlәri*.

ДОБР|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. хошхасиуәт, хеуірхah, мәрһәмәтli; ~ая *спрәва хеуірхah iş*, ~ы *хлөпчык хошхасиуәт оғлан*; 2. хеуір; ~ая *вөстка хеуір хәбәр*; 3. уахşı, tәmiz, sadә; ~ае *імя тәmiz ad*; ♦ ~ы *дзень! gün aydın! ~ай рәницы! sabahınız хеуір! ~ы вөчар! ахшамınız хеуір! у ~ы час! уахşı yol! усягө ~ага! уахşı yol! на ~ай вөлі* өз хошу ilә; *сін.* сардөчны; *ант.* злбы.

ДОГЛЯД *м.* ~у; *мн.* няма; baxım, baxma; *заста́цца без ~у baxımsız qalmaq*.

ДОЖДЖ *м.* даждж|у, ~оў; уағış; *праліў-ны ~ gur уағış*, ~ *ідзэ уағış уағır*, *схавәцца ад ~у уағışдан gizlәнmәк*, *прыёхаць у ~ уағışда gәlmәк*, *стаяць пад ~ом уағışın*

altında dayanmaq; || *прым. дажджав|ы, ~ая, ~ое, ~ья; ~ая вада уағиш сууи.*

ДÓЗ|А *жс. ~ы, ~; miqdar; памéнишыць ~у льякарства dərmanın miqdarını azaltmaq.*

ДÓКАЗ *м. ~у, ~аў; dəlil, sübut; рэчавы ~ maddi sübut, прыводзіць ~ы dəlil gətirmək.*

ДÓКТАР *м. ~а, мн. дактар|ы, ~оў; doktor.*

ДÓЛ|Я *жс. ~и, ~ей; 1. bir hissə, hissə, pay; cəməт ~я секунды saniyənin yüzdə bir hissəsi, надзяліць на роўныя ~и bərabər paylara bölmək, атрымаць сваю ~ю öz payını almaq, у гэтым ёсць ~я ісціны bunda bir həqiqət var; 2. qismət, tale; на маю (тваю, яго) ~ю выпала тэпэ (səpə, ona) qismət oldu.*

ДОМ *м. дóm|а і ~у, мн. дам|ы, ~оў; ev; двухпавярховы ~ ikimərtəbəli ev, будавачь ~ ev tikmək, увайсці ў ~ evə girmək, выйсці з ~а evdən çıxmaq, сумаваць на ~е ev üçün darıxmaq; ◇ ~ культуры mədəniyyət evi, ~ адпачынку istirahət evi, дзіцячы ~ uşaq evi, на дóm evə, на дóме evdə.*

ДÓМА *присл. evdə; сядзець ~ evdə oturmaq; ◇ як дóма öz evindəki kimi.*

ДÓПЫТ *м. ~у, ~аў; dindirmə, istintaq.*

ДÓРАГА *присл. baha; купіць ~ baha almaq.*

ДÓТЫК *м. ~у, ~аў; toxunma hissi, lamisə.*

ДОЎГ *м. доўгу, мн. даўг|і, ~оў; borc, vergəcək; узяць у ~ borc almaq, даць у ~ borc vermək, вярнуць ~ borcunu qaytarmaq, расплаціцца з ~ам borclarını ödəmək; ◇ не заставіцца ў ~ў borclu qalmamaq.*

ДОЎГА *присл. uzun müddət, uzun zaman, çox; ~ чакачь çox gözlətmək, ~ не мог заснуць uzun müddət uхuxu gedə bilmədim.*

ДОЎГ|Р *прым. ~ая, ~ае, ~ія; uzun; ~ія гады uzun illər; ~и час uzun müddət, ~ае жыццё uzun ömür.*

ДОЎГ|Р *прым. ~ая, ~ае, ~ія; uzun; ~ае плаціце uzun paltar; ~ая барада uzun saqqal, ~и нос uzun burun, ~ія ночы uzun gecələr ~и расказ uzun hekaуə.*

ДÓШ|КА *жс. ~кі, ~ак; 1. taxta; моўстая ~ка qalın taxta, ~ка падлогі dөşəmənin taxtası, зрабіць з ~ак taxtalardan düzəltmək; 2. lövhə, yazı taxtası; нісачь на ~цы lövhədə yazmaq, снісваць з ~кі lövhədən köçürmək,*

сціраць з ~кі yazı taxtasını silmək, выклікаць да ~кі lövhəyə çağırmaq, адказваць каля ~кі lövhənin yanında (qabağında) danışmaq; ◇ ~ка гóнару şərəf lövhəsi, ~ка аб'яў elan lövhəsi, мемарыяльная ~ка xatirə lövhəsi, шахматная ~ка şahmat taxtası.

ДР|АБІЦЬ *незак. ~абліо, ~обіш, ~обіць, ~обяць; xırdalamaq, parçalamaq; ~абіць кóсці sümükləri xırdalamaq.*

ДРАБНІЦ|А *жс. ~ы, ~; xırda şey, boş şey; успóмніць ва ўсіх ~ах; сін. дробязь.*

ДР|АЖНІЦЬ *незак. ~ажніо, ~ажніш, ~ажніць, ~ажняць; asıqlandırmaq, hırslandırmək; ~ажніць сабаку iti asıqlandırmaq.*

ДРÁМ|А *жс. ~ы, ~; dram, dram əsəri; ~ы Макаёнка Makayonkanın dram əsərləri; || прым. драматычн|ы, ~ая, ~ае, ~ья; ~ы тэáтр dram teatırı.*

ДРАМАТÓРГ *м. ~а, ~аў; dramaturq (dram əsərləri yazan).*

ДР|АМАЦЬ *незак. ~амліо, ~эмлеш, ~эмле, ~эмлюць; mürgülmək, yatmaq.*

ДРÁНІК *м. ~а, ~аў; kartof oladyası.*

ДРÁПА|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца; 1. sırtqlamaq; кóшка ~ещца pişik sırtqlayır; 2. sırtqlaşmaq; дзёці ~юцца ўшақлар sırtqlaşırlar.*

ДРÁПА|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. падрáпаць); 1. sırtmaq, sırtqlamaq; ~ць твар üzünü sırtqlamaq; 2. sırtmaq, yaralamaq; ~ць сцяну divarı sırtmaq, ~ць руку əlini yaralamaq.*

ДРАПÉЖНІК *м. ~а, ~аў; vəhşi heyvan.*

ДРÁПІН|А *жс. ~ы, ~; sırtmaq yeri, sıyrıntı; глыбóкая ~а dərin sıyrıntı.*

ДРОБ *м. дроб|у, ~аў; матэм. kəsr; прóс-ты ~ adi kəsr, складанне ~аў kəsrlərin toplanması; || прым. дробав|ы, ~ая, ~ае, ~ья; ~ья лічбы kəsr ədədləri.*

ДРÓБЯЗН|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ья; 1. хігдаці; ~ы чалавék хırдаці adam; 2. хırda, əhəmiyyətsiz; ~ья свáркі хırda incikliklər.*

ДРÓБЯЗ|Ь *жс. ~и, ~ей; boş şey; 1. злавáц-ца з-за ~ей boş şeydən ötrü hırslandırmək; 2. хırda pul (qəpik); у мянэ няма ~и хırda pulum yoxdur.*

ДРОЎ|ВЫ *мн.* ~ў; *адз.* няма; *odun*; *кало́ць* ~ *odun dođrataq*, *сухі́я* ~ *quru odun*.

ДР|О́ЖДЖЫ *мн.* ~ажджэй; *адз.* няма; *mayu*, *acıtma*.

ДРОЗД *м.* дразда́, *мн.* дразд|ы́, ~оў; *qara-toyuq*.

ДРОТ *м.* дрот|у, *мн.* драт|ы́, ~оў; *məftil*; *кало́чы* ~ *tikanlı məftil*.

ДРУГ *м.* дру́г|а, *мн.* сябры́; *dost*, *aşna*; *ста́ры* ~ *köhnə dost*, *шко́льны* ~ *məktəb dostu*, ~ *дзяцінства* *uşaqlıq dostu*, *стаць* *сябра́мі* *dost olmaq*; *♦ ста́ры* ~ *лени* *за но́вых* *двух* *hər şeyin təzəsi*, *dostun köhnəsi*.

ДРУГАРА́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ikinci dərəcəli*; ~ае *пытáнне* *ikinci dərəcəli məsələ*.

ДРУГ|І́ *прым.* ~ая, ~о́е, ~і́я; *başqa*, *ayrı*, *özgə*; *на* ~і́ *дзень* *başqa gündə*, *у* ~і́ *час* *başqa vaxtda*, ~і́м *ра́зам* *başqa vaxt*, *узяць* ~ўю *кні́зу* *başqa kitabı götürmək*.

ДРУГ|І́² *м.* ~о́га, ~і́х; *başqası*; *клапаца́ўца* *пра* ~і́х *başqalarının qeydində qalmaq*, *той* *і* ~і́ *о* *və başqası*.

ДРУГ|І́ *ліч.* *ikinci*; ~і́ *дом* *з* *кра́ю* *qıraqdan ikinci ev*, ~і́ *год* *ikinci il*, ~і́ *сорт* *ikinci növ*, ~а́я *радзі́ма* *ikinci vətən*.

ДРУГ|О́Е *н.* ~о́га, ~і́х; *quru xərkək*; *на* ~о́е *было́* *сма́жанае* *мя́са* *quru xərkəkləri qızardılmış ət idi*.

ДРУЖАЛЮ́БН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *dostcasına*, *səmimi*; ~ая *сустрэ́ча* *rast gelme*.

ДРУ́ЖБ|А *ж.* ~ы́; *мн.* няма; *dostluq*; ~а *наро́даў* *xalqlar dostluğu*, *непа́рыўная* ~ *sarsılmaz dostluq*; *сін.* сяброўства.

ДРУ́ЖНА *прysl.* 1. *mehriban*, *mehribanlıqla*; *жыць* ~ *mehriban yaşamaq*; 2. *hamılıqla*, *birgə*; ~ *ўзя́ца* *за рабо́ту* *işdən birgə yarışmaq*.

ДРУ́ЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *mehriban*, *səmimi*, *dost*; ~ы́ *клас* *mehriban sinif* ~а́я *сям'я* *mehriban ailə*; ~а́я *кра́іна* *dost ölkə*; 2. *birgə*, *əlbir*; ~а́я *пра́ца* *əlbir iş*.

ДРУ́ЖЫН|А *ж.* ~ы́, ~; *dəstə*.

ДР|УЖЫ́ЦЬ *незак.* ~ужу́, ~ўжыш, ~ўжыць, ~ўжаць; *dostluq etmək*; *я* ~ужу́ *з ім* *з дзя-*

ці́нства *mən onunla uşaqlıqdan dostluq edirəm*; *сін.* сябрава́ць.

ДРУК|АВА́ЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. надрукава́ць); 1. *çap etmək*; ~ава́ць *кні́гі* *kitab çap etmək*; 2. *nəşr etmək*, *nəşr etdirmək*; ~ава́ць *арты́кул* *у газе́це* *məqaləni qəzetdə nəşr etdirmək*; 3. *çap etmək*, *çap etdirmək*; ~ава́ць *на машы́нцы* *maşınada çap etmək*.

ДРЫ́Ж|А́ЦЬ *і* **ДРЫ́Ж|Э́ЦЬ** *незак.* ~ў, ~ўш, ~ўць, ~а́ць; *titrəmək*, *əsmək*; ~э́ць *ад хо́ладу* *soyuqdan titrəmək*, *ры́кі* ~а́ць *əlləri əsir*, *го́лас* ~ы́ць *səsi titrəyir*.

ДРЫ́ЖЫК|І *мн.* ~аў; *адз.* няма; *titrətmə*, *titrəmə*, *əsmə*; ~і́ *бяру́ць* *titrətmə tutmaq*.

ДРЭ́|ВА *н.* ~ва, ~ў; *ağac*; *высо́кае* ~ва *hündür ağac*, *пасадо́ўць* ~ва *ağac əkmək*, *фрукто́вае* ~ва *meyvə ağacı*, *узле́зці* *на* ~ва *ağaca çıxmaq*, *рабі́ць* *з* ~ва *ağacdən düzəltmək*; || *прым.* **драўля́н|ы́**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~а́я *лы́жка* *ağac qaşiq*.

ДРЭ́ННА *прysl.* *pis*; ~ўчы́ца *pis oxumaq*.

ДРЭ́НН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *pis*; ~ы́ *ха́рактар* *pis xasiyyət*, ~ы́ *пах* *pis iy*, ~а́я *прывы́чка* *pis vərdiş*.

ДРЭ́СІРАВА́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *öyrədilmiş*, *təlim edilmiş* (*heyvan*).

ДУ́Б *м.* ду́б|а *і* ~у, *мн.* дуб|ы́, ~оў; *palıd ağacı*; || *прым.* **дубо́в|ы́**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы́ *лес* *palıd meşəsi*.

ДУ́|ГА́ *ж.* ~гі́, *мн.* ду́гі (з *ліч.* 2, 3, 4 – *дугі*), ду́г; *qövs*.

ДУ́Ж|КА *ж.* ~кі́, ~ак; *mötərizə* (); *узяць* *у* ~кі́ *mötərizəyə almaq*, *раскры́ць* ~кі́ *mötərizəni açmaq*.

ДУ́Л|А *н.* ~а, ~аў; *ağız* (*tüfəngdə* *və s.*).

ДУ́МА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паду́маць); 1. *fikirləşmək*, *düşünmək*; ~ць *пра* *бўдучыню* *gələcək haqqında düşünmək*, *аб чым* *ты* ~еш? *sən nə haqda fikirləşirsən?* ~ць *пра* *сям'ю* *ailə haqqında düşünmək*; 2. *güman etmək*, *zənn etmək*; ~ю, *што ё́н ма́е ра́чыю* *zənn edirəm ki, o haqlıdır*; 3. *fikrində olmaq*, *niyyətində olmaq*; *калі* *ты* ~еш *узяць* *адначы́нак?* *nə vaxt təzəniyyət almaq fikrindəsən?*

ДЎН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. **Дзьмуць.**

ДУП|Љ н. ~á, мн. дуп|лы, ~аў; оуц, коґуш.

ДЎР|АНЬ м. ~ня, ~няў; ахмақ, sarsaq, səfeh, gic; ♦ **набіты ~ань** ахмақын бөйүйдүр.

ДУРНІЦ|А ж. ~ы, ~; бат. сир мәрсин.

ДУРНЉ|ТА ж. ~ты, ДМ ~це; мн. няма; ахмақлқ, giclik, sarsaqlıq, ağılsızlıq; **рабіць ~ту ахмақлқ еләтәк, на ~це аğılsızlıqдан.**

ДУРН|Ы прым. ~ая, ~е, ~ья; gic, sarsaq, ахмақ, ağılsız; ~ы чалавек аğılsız adam; **сін.** неразумны, бязглызды, недарэчны; **ант.** разумны, мудры, недурны.

ДУХ м. дұх|а і ~у; мн. няма; ruh; у **задаровым цэле здаровы ~ sağlat bədənə sağlat ruh olar;** ♦ **не пáдаць ~ам** ruhdan düşmәmәk, **ва ўвесь дух** var gücü ilə, **пераводзіць ~** nəfəsini dərmәk, **сабра́цца з ~ам** özünü cəmləmək, **ні слы́ху ні ды́ху** xəbər-ətər yoxdur.

ДУХАВ|Ы прым. ~ая, ~е, ~ья; nəfəsli; ~ы аркестр nəfəsli orkestr.

ДУХАТ|А ж. ~ы; мн. няма; isti, бүркү.

ДУХ|І мн. ~оў; адз. няма; әtir; пах ~оў әtir iyі.

ДУХМЯНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; әtir; ~ь квѣтак çiçəklərin әtri.

ДУХМЯН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; әtirli; ~ья квѣткі әtirli çiçəklər.

ДУХОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; ruhi, mənəvi; ~ья заныты тәпәви ehtiyas.

ДУШ м. дұш|а і (працэдўра) ~у; ~аў; duş; **мы́цца над ~ам** duşun altında yuyunmaq.

ДУШ|А ж. ~ы, ~; könül, qəlb, ürək; ~а пазта şair qəlbі; ♦ **ад усёй ~ы** ürəkdən, **у ~ы** ürəyində, **на ~ы** ürəyincə, **адкрыць ~ў** ürəyini açmaq, **~а не ляжыць** ürəyincə deyil, **~а** ürəyi ağıtır, **~а апыну́лася ў нятках** ürəyim ayağımın altına düşdü, **у глыбіні ~ы** ürəyimін дәрін güşəsində, **крывіць ~ой** yalan danışmaq, **з адкрытай ~ой** ачіқ үрәклә, **стаяць над ~ой** başının üstündə durmaq, **~а ў ~ў** can-bir qəlbдә.

ДЎШНА безас. у знач. вык. бүркүдүр, исти; у **накóи ~** otaq бүркүдүр.

ДЎШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; бүркү, бүркүлү, isti; ~ы вѣчар бүркүлү ахşam.

Д|УШЫЦЬ незак. ~ушў, ~ўшыш, ~ўшыць, ~ўшаць (зак. задушыць); боғмақ; **мянé дўшыць кáшаль öskürək тәни боғур.**

ДЫВ|АН м. ~á, ~оў; халча, халı, гәбә; **на-вѣсіць ~** на сцяну divara халча vurmaq.

ДЫВІЗ|ІЯ ж. ~і, ~й; diviziya (bir neçə alaydan ibarət hərbi birləşmə).

ДЫЕ|ТА ж. ~ты, ДМ ~еце, ~; мн. няма; рәһriz; **трымаць ~ту рәһriz saxлатақ, хвóры на ~це хәстә рәһrizdir;** || прым. **дые-тычн|ы, ~ая, ~ае, ~ья; ~ая стрáва рәһriz хõрәуі.**

ДЫКТ|АВАЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. прадиктаваць); diktə etmәk; ~авáць верш şeiri diktə etmәk.

ДЫКТ|АНТ м. ~а, ~аў; imla; **нісáць ~** imla yazmaq.

ДЫКТАР м. ~а, ~аў; diktör (radio və televiziya işçisi).

ДЫМ м. дым|у, ~оў; tüstü; **гүсмь ~** qatı tüstü, ~ **ад папярóсы papiros tüstüsü, за-дыхну́цца ў ~е** tüstüdən боғulmaq.

ДЫМ|ЕЦЬ незак. ~іць, ~яць; 1. **І і 2 ас.** не ўжыв. түстүлөмәк; **нечка ~іць** soba tüstüləyir; 2. түстүлөтмәк; ~ець папярóсай papirosu түстүлөтмәк.

ДЫН|Я ж. ~і, ~; qovun, yemiş.

ДЫПЛАМ|АТ м. ~а, ~аў; diplomat.

ДЫПЛАМАТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ья; diplomatik; ~ья аднóсіны diplomatik münasibətlər.

ДЫПЛ|ОМ м. ~а, ~аў; diplom (təhsil, elmi дәрәсә və s. haqqında sənəd); ~ **інжынэра мühəndislik diplomu, атрымаць ~** з адзнáкаў fərqlənmə diplomu almaq.

ДЫРЫЖ|ОР м. ~а, ~аў; dirijor (orkestri, xoru idarə edən).

ДЫР|ЭКТАР м. ~а, ~аў; direktor, müdir; ~ **шкóлы məktəb müdiri, ~ заво́да zavod direktoru.**

ДЫСЕРТ|АЦЫ|Я ж. ~і, ~й; dissertasiya (müdafiə edilən elmi əsər); **до́ктарская ~я doktorluq dissertasiyası, магі́старская ~я magistr dissertasiyası.**

ДЫСКУСІЯ ж. ~і, ~й; müzakirə, mübahisə; || *прым.* **дыскусійн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; mübahisəli; ~ае пытанне mübahisəli məsələ.

ДЫСПУТ м. ~у, ~аў; müzakirə; *правэсці* ~ müzakirə keçirmək.

ДЫСЦЫПЛІН|А¹ ж. ~ы; *мн.* няма; intizam, nizam-intizam; *захоўваць* ~у nizam-intizamı gözlətmək, *умацаваў* працоўнай ~ы ətmək intizamının möhkəmləndirilməsi.

ДЫСЦЫПЛІН|А² ж. ~ы; ~; fənn, fənlər.

ДЫСЦЫПЛІНАВАЊ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; intizamlı; ~ы вучань intizamlı şagird.

ДЫХАЊ|Е н. ~я; *мн.* няма; nəfəs; ~е хворага хəstənin nəfəsi, *штучнае* ~е süni nəfəs, *органы* ~я tənəffüs üzvləri.

ДЫХА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; nəfəs almaq; ~ць нóсам burunla nəfəs almaq, ~ць глыбóка dərindən nəfəs almaq, *ледзь* ~е güclə nəfəs alır.

ДЫЯГНАЗ м. ~у, ~аў; *мед.* diaqnoz (хəstəliyin müəyyən edilməsi); *смáвiць* ~ diaqnoz qoymaq, ~ хворага хəstənin diaqnozu.

ДЫЯЛЭКТ м. ~у, ~аў; *шивə; паўночна-ўсходні* ~ беларускай мóвы belarus dilinin şimal-şərq şivəsi.

ДЫЯЛЭКТЫ|КА ж. ~кі; *мн.* няма; dialektika (fəlsəfi elm).

ДЫЯМЕТР м. ~а, ~аў; diametr; ~ *крѓа* çevrənin diametri.

ДЭБАТ|Ы *мн.* ~аў; *адз.* няма; müzakirə; *выступáць* у ~ах müzakirələrdə çıxış etmək.

ДЭБЮТАЊТ м. ~а, ~аў; debütant (ilk dəfə çıxış edən).

ДЭКАД|А ж. ~ы; ~; ongunluq.

ДЭКАЊ м. ~а, ~аў; dekan (fakültə rəhbəri).

ДЭКЛАРАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; bəyannamə; *урáдавая* ~я dövlət bəyannaməsi.

ДЭКРЭТ м. ~а, ~аў; qanun, hökumət qərarı; ~ *аб мiры sülh haqqında qərar.*

ДЭЛЕГАТ м. ~а, ~аў; nümayəndə; ~ы *ад шкóлы, сустрэ́ча з* ~амі nümayəndələrlə görüş, *абра́ць* ~ам nümayəndə seçmək.

ДЭЛЕГАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; nümayəndə heyəti, nümayəndələr.

ДЭМАБІЛІЗ|АВА́ЦА *зак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; təxis edilmək, ordudan buraxılmaq.

ДЭМАКРАТЫ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; demokratik; ~ая рэспу́бліка demokratik respublika, ~ы лад demokratik quruluş.

ДЭМАКРА́ТЫ|Я ж. ~і; *мн.* няма; demokratiya (xalq hakimiyyəti).

ДЭМАНСТРАВА́ЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (*зак.* прадэманстрава́ць); nümayiş etdirmək, göstərmək.

ДЭМАНСТРА́ЦЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. nümayiş; *мáсавая* ~я kütləvi nümayiş, *ісцi на* ~ю nümayişə getmək, *удзельнічаць* у ~і nümayişdə iştirak etmək; 2. nümayiş etdirmə (etdirilmə); ~я фiльма filmin nümayiş etdirilməsi.

ДЭМПІЊГ м. ~у; *мн.* няма; demping.

ДЭПУТА́Т м. ~а, ~аў; deputat, millət vəkil; *наро́дны* ~ xalq deputatı, *сустрэ́ча з* ~ам deputatla görüş, *кандыда́т* у ~ы deputatlığa namizəd.

ДЭТАЛЁВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ətraflı, müfəssəl.

ДЭТА́Л|Ь ж. ~і, ~ей *і* ~яў; 1. təfəsilat, təfərrüat; *удава́цца ў* ~і təfərrüatına varmaq; 2. hissə; ~і машыны maşın hissələri.

ДЭФЕ́КТ м. ~у, ~аў; nöqsan, qüsurluq; *тава́р з* ~ам qüsurlu mal.

ДЭФІ́С м. ~а, ~аў; defis (-); *нісáць* праз ~ defislə yazmaq.

ДЭФІ́ЦЫТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; aztapılan; ~ыя тавáры aztapılan mallar.

ДЭФЛЯ́ЦЫ|Я ж. ~і; *мн.* няма; deflyasiya.



ЁГЕР м. ~а, ~аў; *yeger*; *галóўны* ~ *baş yeger*; || *прым. ёгерск|і*, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія *абавязкі yegerin vəzifələri*.

ЕГІП|ЕТ м. ~та; *мн. няма*; *Misir*; || *прым. егіпецк|і*, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія *піраміды Misir piramidaları*.

ЕГІПЦЯН|ІН м. ~іна, ~; *misirli*.

ЁДК|І *прым. ~ая, ~ае, ~ія*; *асі*; ~і *дым асі tüstü*.

ЁДНАСЦ|Ь *ж. ~і; мн. няма*; 1. *birlik*; ~ь *наро́даў xalqların birliyi*; 2. *vəhdət*; ~ь *ін-тарэсаў maraqların vəhdəti*.

ЁЖ|А *ж. ~ы; мн. няма*; 1. *yemək*; *мыць рўкі нэрад* ~аў *yeməkdən qabaq əllərini yumaq*, *у час ~ы yemək zamanı*; 2. *xörək*, *bışmiş*; *гарáчая* ~а *isti xörək*, *прынёсці* ~у *xörək gətirmək*.

ЕЗДАВ|Ы *прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я*; 1. *gediş*; ~а́я *даро́га gediş yolu*; 2. *minik*; ~ы́ *ко́нь minik atı*; 3. *qoşqu*; ~ы́я *саба́кі qoşqu itləri*.

ЁЗ|ДЗІЦЬ *незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць*; 1. *gedib-gəlmək, gəzmək (miniklə)*; ~дзіць *на рабо́ту işə gedib-gəlmək*; 2. *sürmək, minmək*; *ён ~дзіць на веласіпéдзе о, velosiped sürür*.

ЁЛЬНІК м. ~у, ~аў; 1. *küknarlıq, küknar meşəsi*; *малады* ~ *cavan küknar meşəsi*; 2. *küknar budağı (odunu)*; *наклáсці* ~у *ў вóгнішча küknar budağını (odununu) ocağá atmaq*.

ЁНЧ|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 1. inildəmək, zahldamaq; 2. inləmək; 3. yalvarmaq, istəmək; 4. daim ağlayıb sizlamag.

ЕП|АРХ|Я *жс.* ~і, ~й; piskoposluğu, yepar-xiya.

ЕП|СКАП *м.* ~а, ~аў; yepiskop.

ЁРАС|Ь *жс.* ~і; *мн. няма*; heresy; *што ты нясэш ёрась? пэ heresy danışırsan?*

ЁСЦІ *незак.* ем, ясі, есць, ядўць; yemək (зак. з'ёсці, пад'ёсці); ~ хлеб з ма́слам yağ-çörək yemək.

ЁЎНУХ *м.* ~а, ~аў; hərəmağasi, hərəm xid-mətçisi.

ЁЎРА *м.* і н. нескл. авро; купіць ёўра avro almaq.

ЕЎРА|ЗІ|Я *жс.* ~і; *мн. няма*; Avrasiya; || *прым.* **еўразійск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая тэ-рыто́рыя Avrasiya ərazisi.

ЕЎРАП|Ё|ЕЦ *м.* ~йца, ~йцаў; avropalı; *пéршы* ~еў ilk avropalı.

ЕЎРО|ПА *жс.* ~ы; *мн. няма*; Avropa; || *прым.* **еўрапéйск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія кра-іны Avropa ölkələri.

ЁХАЦЬ *незак.* еду, ёдзеш, ёдзе, едуць; getmək (miniklə); *я еду заўтра тэп sabah gedirəm*, ~ у аўто́бусе avtobusla getmək, ~ ра́зам birlikdə getmək.

ЁГ *м.* ёг|а, ~аў; yоq; *інды́йскі* ~ hind yоqu.

Ё|ГА *жс.* ~гі, ДМ ~зе; *мн. няма*; yоqa; *наследо́ўнік* ~гі yоqa tərəfdarı.

ЁД *м.* ёд|у; *мн. няма*; yod; *зма́заць ра́ну* ~ам yaraya yod sürtmək; || *прым.* **ёдн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая настóйка yod məhlulu.

ЁДЗІСТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yodlu.

ЁЛ|КА *жс.* ~кі, ~ак; 1. küknar ağacı; *у ле-се расце мно́га* ~ак *теşədə çoxlu küknar ağacı bitir*; 2. yolka; *наваго́дня* ~ка *уепі* il yolkası; || *прым.* **ёлачн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы базар yolka bazarı.

ЁМІСТАСЦ|Ь *жс.* ~і; *мн. няма*; tutum; ~ь сасу́да qabın tutumu; || *прым.* **ёміст|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы мяшо́к tutumlu kisə.

ЁМКА *прысл.* rahat.

ЁМК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. tutarlı; ~і кій tutarlı kiy; 2. bədənli; ~і хло́пец yaxşı bədənli oğlan; 3. tutumlu, həcmli.

ЁН *займ.* РВ ягó, Д ямý, Т ім, М (аб) ім; *мн.* яны́, ix; ~ быў ужо́ немалады́ о artıq cavan deyildi.

ЁРЗА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; dur-dalanmaq, gimildanmaq.

ЁРШ *м.* ярш|а, ~óў; xanı balığı.

ЁСЦЬ *незак.* var, vardır; *у мяне́ ёсць ці-ка́вая кні́га* *məndə maraqlı kitab var*.

ЁТ *м.* ёт|а, ~аў; yot (у hərfinin adı).

Ж

Ж, ЖА (пасля зычных) часц., злучн. 1. *bəs, axı; калі ж ты прыйдзеш? bəs sən nə vaxt gələcəksən?* 2. *elə; у той жа дзень elə həmin gün, зараз жа elə bu saat*; 3. *ki; я ж застаюся tən ki qalıram*; 4. -са, -сə; тут жа *buradaca*.

ЖАБ|А ж. ~ы, ~; *quru qurbağası*.

ЖАБРА́К м. ~а, ~оў; *dilənçi, yoxsul*.

ЖАВАРАН|АК i ЖАЎРАН|АК м. ~ка, ~каў; *torağay*.

ЖАВА́ЦЬ незак. жу́ю, жу́еш, жу́е, жу́юць; *çeynəmək; gövşəmək; ~ жва́чку saq-qız çeynəmək, ~ ёжу yetəvi çeynəmək*.

ЖАДА́НН|Е н. ~я, ~яў; *arzu, dilək, istək; мо́цнае ~e güclü istək, ~е вучы́цца oxumaq arzusu, на ў́ласным ~i öz arzusu ilə, маё ~е здэ́йснілася arzum yerinə yetdi*.

ЖАДА́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пажада́ць); *arzulamaq, istəmək, arzu etmək; я ~ю вам шча́сця sizə xoşbəxtlik arzulayıram; сін. хаце́ць*.

ЖАДА́ЮЧ|Ы м. ~ага, ~ым; *istəyən; мно́га ~ых istəyən çoxdur*.

ЖА́ЛАСЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *rəhmli, mərhəmətli*.

ЖА́ЛАСЦ|Ь ж. ~і; *мн. няма; rəhm, mərhəmət; ~ь да само́га сябе özüinə rəhmi gəlmək*.

ЖАЛÉЗ|А н. ~а; *мн. няма; dəmir; || прым. жалéзні|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы дах dəmir dam*.

ЖАЛÉЙКА *жс.* ~йкі, ~ек; *муз.* tütək.

ЖАЛÓБ|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; matəm, yas.

ЖАЛЬ *м.* жál|ю; *мн.* няма; təəssüf, təəssüflənmə, heyifsilənmə; *♦* **на ~ь** təəssüf ki.

ЖАМЧУ́ЖЫН|А *жс.* ~ы, ~; mirvari (inci) dənəsi. *цудóуная ~а qəşəng mirvari dənəsi*; || *прым.* **жамчу́жн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя.

ЖАНА́Т|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; evli; ~ы чалавёк evli adam.

ЖАНГЛЁ́Р *м.* ~а, ~аў; oyunbaz; *цыркавы* ~ sirk oyunbazi.

ЖАНГЛІ́Р|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; oynatmaq, oyun göstərmək; ~аваць *прадмéтамi а́шулары oynatmaq.*

ЖАНИ́Х *м.* ~á, ~óў; nişanlı, adaxlı (oğlan); *бага́ты ~ zəngin adaxlı; у яе ё́сць ~ onun nişanlısı var.*

ЖАНИ́ЦЦА *незак.* жані́ся, жéн|ішся, ~іц-ца, ~яцца; evlənmək; *сабра́ўся ~ evlənməyə hazırlaşırđı, ~ з прыгóжай дзяўчы́най gözəl qızla evlənmək.*

ЖАНИ́ЦЬБ|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; evlənmə; ~а з каха́най sevimli qızla evlənmə.

ЖАНЧЫ́Н|А *жс.* ~ы, ~; qadın; *працаві-тая ~а әтәкsevər qadın; замужня ~а evli qadın, пажы́лая ~а yaşlı qadın*; || *прым.* **жанóч|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *рўкі gadin әлләri, ~ае адзё́нне qadın paltarı, ~ая пра́ца qadın әтәyi*; *♦ ~ы род грам. qadın cinsi.*

ЖАР *м.* жар|у; *мн.* няма; 1. köz; *выграба́ць ~ з néчы sobanın közünü çıxarmaq*; 2. *разм.* isti, *лётні ~ уау́н istisi*; 3. *разм.* istilik, qızdırma; *у хвóрага ~ хәстәnin qızdırması var.*

ЖАР|А́ *жс.* ~ы; *мн.* няма; *разм.* isti, isti hava; *у пакóи ~а otağın havası istidir, сё́ння мо́цная ~а bu gün çox istidir.*

ЖАРАБ'Ё́ЖКА *жс.* ~ўкі, ~вак; püşkatma; *прысу́тнічаць на ~ўцы püşkatmada iştirak etmək.*

ЖАРАБ|Я́ і ЖАРАБ|Ё́ *н.* ~я́ці, ~я́т; qulun; || *прым.* **жараба́ч|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае *ржа́нне qulun kişnәtәsi.*

ЖАРГО́Н *м.* ~у, ~аў; jarqon; *студэ́нцкі ~ әләбә jarqonu*; || *прым.* **жарго́нн|ы** ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае *сло́ва jarqon sözlәр.*

ЖАРДЗІ́Н|А *жс.* ~ы, ~; şüvül, paya; || *прым.* **жардзя́н|ы**, ~ая, ~о́е, ~ы́я; ~а́я *ага́роджа paya çәрәri.*

ЖА́РК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; isti; ~і *дзень isti gün, ~ая паго́да isti hava, ~ія кра́іны isti ölkələr*; *ант.* халóдны.

ЖАРТ *м.* жа́рт|у, ~аў; zarafat; *дурны́я ~ы ахтаq zarafatlar*; || *прым.* **жартóўн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~а́я *спра́ва zarafat iş.*

ЖАРТ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; zarafatlaşmaq, zarafat etmək; *дзяў-чаты ~ава́лі qızlar zarafatlaşırđılar, нельга ~ава́ць з а́гнём odla zarafat etmək olmaz.*

ЖАРТА́ЊНІК *м.* ~á, ~óў; zarafatçı; *вясё́лы ~ şәn zarafatçı.*

ЖАЎТАВА́Т|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; sarımtıl; ~ы *ко́лер sarımtıl rәng.*

ЖАЎТ|О́К *м.* ~ка́, ~ко́ў; yumurta sarısı; || *прым.* **жаўтко́в|ы і жаўто́чн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~а́я *абало́нка yumurta sarısı pәrdәsi.*

ЖАЎТУ́|ХА *жс.* ~хі; *мн.* няма; sarılıq xəstəliyi; || *прым.* **жаўту́шн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя.

ЖАЎЦЕ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; saralmaq; ~е *лі́сце уапраqlar saralır.*

ЖАЎЦІ́ЗН|А́ *жс.* ~ы; *мн.* няма; sarılıq; ~а́ *хлёбнай ні́вы taxıl zәmisinin sarılığı.*

ЖАХ *м.* жа́х|у, ~аў; dəhşət; *зняме́ць ад ~у dәhşәtdән donub qalmaq, ~і вайны́ müharibәnin dәhşәtlәri.*

ЖА́ХА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Жа́хнуца.

ЖАХА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Жахну́ца.

ЖА́ХА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Жа́хнуць.

ЖАХА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Жахну́ць.

ЖАХЛІ́ВА *присл.* dəhşətli dərəcədə.

ЖАХЛІ́В|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; dəhşətli; ~ы *крык dәhşәtli qışqırtı.*

ЖА́ХН|УЦЦА *зак. разм.* ~уся, ~ешся, ~ецца, ~уцца (*незак.* жа́хацца); bәrk dәymək; ~у́цца *аб надло́гу yerә bәrk dәymək.*

ЖАХН|У́ЦЦА *зак. разм.* ~ўся, ~ешся, ~ецца, ~ўцца (*незак.* жа́хацца); bәrk qorxmaq;

~ўўся ад рэзкага крыку *qəfil qışqırqdan bərk qorxmaq*.

ЖА́ХН|УЦЬ зак. разм. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. жа́хаць); *vurmaq*; ~уў *nálkay na pľacháx ağacla çiyinə bərk vurmaq*.

ЖАХН|ЎЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~é, ~ўць (незак. жаха́ць); *bərk qorxutmaq*; *збялёлы твар дацкі ~ўў ягó qızınin ağarmış sifəti onu bərk qorxutdu*.

ЖАЦЬ незак. жну, жнеш, жне, жнём, жняцэ, жнуць; *biçmək*; *жаць пианіцу biç-danı biçmək*.

ЖВА́ВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; *diribaşlıq*.

ЖВАВЕ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *çevikləşmək, diribaş olmaq*.

ЖВА́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *çevik, diribaş*; ~ы *хлóпчык diribaş oğlan*.

ЖВІР м. жвір|у; мн. няма; *qum*; *жбóўты ~ sarı qum*.

ЖВІРÓВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *qumlu*; ~ы *бéраг qumlu sahil*.

ЖГУТ м. ~а́, ~бóў; *turna*; *саламяны ~ sa-tan turnası*.

ЖМЕ́Н|Я ж. ~і; мн. няма; *ovuc*; ~я *мукі bir ovuc un*.

ЖМУ́Р|КІ мн. ~ак; адз. няма; *gizlənpaç*; *гуляць у ~кі gizlənpaç оупатаq*.

ЖМУ́Р|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца (зак. *зажмурыцца, прыжмурыцца*); *gözlərini qıymaq*; ~ыцца *лёвым во́кам sol gözünü qıymaq*.

ЖМУ́Р|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *qıymaq*; ~ыць *во́чы gözlərini qıymaq*.

ЖНЕЦ м. жняц|а́, ~бóў; *biçinçi*; *малады жнец cavan biçinçi*.

ЖНІ́|ВЕНЬ м. ~ўня; мн. няма; *avqust*; *начатак ~ўня avqustun əvvəli*; || прым. **жні-веньск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая *ноч avqust gecəsi*.

ЖНІВ|О́Н ~а́; мн. няма; 1. *biçin*; *скóнчана ~о́ biçin qurtarıb*; 2. *məhsul*; *багатае ~о́ bol məhsul*; || прым. **жніўн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *па́ра biçin vaxtı*.

ЖО́ЛАБ м. ~а, мн. жалаб|ы́, ~бóў; *novalça*; *вада́ цячэ́ па ~е su novalça ilə axır*.

ЖО́ЛУД м. ~а, *М* (аб) ~зе, мн. жалуд|ы́ ~бóў; *palıd qozası*; || прым. **жалудóв|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *ка́ва palıd qozası qəhvəsi*.

ЖО́Н|КА ж. ~кі, *ДМ* ~цы, ~ак; *arvad*; ~ка *майго́ бра́та qardaşının arvadı*.

ЖО́РН|Ы мн. ~аў; адз. няма; *dəyirman daş*; || прым. **жо́рнав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя і **жа́р-нав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы́ *ка́мень dəyirman daşı*.

ЖО́РСТКА прысл. *amansızcasına, qəddar-casına*.

ЖО́РСТКАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; *qəddarlıq*.

ЖО́РСТК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. *şiddətli, amansız*; ~ія *ба́і з фаши́стами faşistlərlə şiddətli döyüş*; 2. *sərt*; ~і *ха́ра́ктаp sərt xasiyyət*; 3. *ciddi*; ~і *рэжы́м ciddi rejim*; 4. *bərk*; ~і, *як ка́мень daş kimi bərk*.

ЖО́ЎКН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; *saralmaq*; *начала́ ~уць бу́льба kartof saral-tağa başladı*.

ЖО́ЎТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *sarı*; ~ае *лі́сце sarı yarpalar*; ~ая *квётка sarı çiçək*, ~ая *фа́рба sarı boya*.

ЖО́ЎЦЬ ж. жоўц|і; мн. няма; *öd*; || прым. **жоўцев|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *пузы́р öd kisəsi*.

ЖРЬЦ|А ж. ~ы, ~; *kahinə*; *прыго́жяя ~а gözəl kahinə*.

ЖРЭ́Ц м. жрац|а́, ~бóў; *kahin*; || прым. **жрэ́цк|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая *ка́ста kahin silki*.

ЖУ́ДАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *qorxunc, dəhşətli, müdhiş*; ~ае *відóвішча qor-xunc tənzəgə*.

ЖУ́ДАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; *dəhşət*; *ака-мянéць ад ~і dəhşətdən daşa dönmək*.

ЖУК м. жу́к|а́, ~бóў; *böcək, dozanqurdu*; *ма́йскі ~ may böcəyi*, *гна́явы ~ dozanqurdu*.

ЖУ́ЛК м. ~а, ~аў; *cibgir, oğru, fırıldaqçı*.

ЖУ́ЛЬНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *fırıldaq işlətmək*; ~ць *у жу́льні ойунда fırıl-dağ işlətmək*.

ЖУРА|ВЕ́ЛЬ м. ~ўля́, ~ўлёў; *durna*; *ляця́ць ~ўлі durnalar uçur*; || прым. **жураўлі́н|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *крык durna səsi*.

ЖУРАВІ́Н|А ж. ~ы, ~; *quşüzümü dənəsi*; *mərcanı, quşüzümü*; *збіра́ць ~ы quşüzü-mü uığmaq*; || прым. **жураві́нав|ы** і **жу-раві́нн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *кісéль qu-şüzümü kiseli*.

ЖУРБ|А жс. ~ы; мн. няма; kədər, qüssə, qəm.

ЖУРБ|ОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kə-dərli, qüssəli, qəmli; ~ы *pózipk kədərli baxış*.

ЖУРН|АЛ м. ~а, ~аў; jurnal; класны ~ *sinif jurnalı*; || прым. **журнальн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *zánic jurnal yazısı*.

ЖУРН|АЛ|ІСТ м. ~а, ~аў; journalist; || прым. **журналістк|і**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *адукá-цья journalist təhsili*.

ЖУРН|АЛ|ІСТЫК|А жс. ~і; мн. няма; jurnalistika; белару́ская ~а *belarus jurnalistikası*.

ЖУРЧ|АНН|Е і **ЖУРЧ|ЭНН|Е** н. ~я; мн. няма; şırıldı; ~е *ручай sayın şırılıtsı*.

ЖУРЧ|АЦЬ і **ЖУРЧ|ЭЦЬ** незак. ~ў, ~ёш, ~ёць, ~аць; şırıldamaq; *цїха ~ала вадá su sakit-sakit şırıldayırđı*.

ЖЫВАП|С м. ~у; мн. няма; 1. nəqqaşlıq, rəssamlıq; 2. rəsm əsərləri; *пейза́жны ~ mənəzərə rəssamlığı*.

ЖЫВАП|С|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; nəqqaş, rəssam; белару́скі ~ец *belarus rəssamı*.

ЖЫВАП|СН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rəssamlıq; ~ая *тэхніка rəssamlıq texnikası*.

ЖЫВ|ЁЛ|А жс. ~ы; мн. няма; 1. heyvan; *дзікая ~а vəhşi heyvan, свóйская ~а ev heyvanı*; 2. mal-qara; *буйна́я рага́тая ~а qaramal*; || прым. **живёльн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *свет heyvanlar aləti*.

ЖЫВ|ЁЛАВ|ОД м. ~а, ~аў; heyvandar, maldar.

ЖЫВ|ЁЛАВ|ОД|СТВА н. ~а; мн. няма; heyvandarlıq, maldarlıq.

ЖЫВ|ОТ м. ~ага, ~агоў; qarın; у *дзіця́ці балі́ць ~от ұшағın qarnı ağrıyır*.

ЖЫВ|УЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dözümlü; ~ая *раслі́на dözümlü bitki*.

ЖЫВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. diri; ~ая *куры́ца diri toyuq*; 2. sağ; *яго бацькі яшчэ ~ыя отун ата-anası hələ sağdır*; 3. canlı; ~ы *чалавёк canlı insan, ~ыя квёткі canlı çiçeklər*; 4. zirək, diribaş; ~о́е *дзіця́ diribaş uşaq*; *♦ заста́цца ў ~ых* sağ qalmaq; *ант.* мёртвы.

ЖЫЛ|А жс. ~ы, ~; damar, vətər; *цягну́ць ~ы vəterləri dartılmaq*.

ЖЫЛ|ЁЦ м. ~ыца, ~ыцоў; sakin, yaşayan; ~ыцы *dóma evin sakinləri*.

ЖЫЛ|ІСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *damarlı*; ~ае *мя́са damarlı ət*; 2. *güclü*; ~ы *мужчы́на güclü kişi*.

ЖЫЛ|Л|Ё н. ~я; мн. няма; yaşayış yeri, ev; *добраўпа́радкаванне ~я yaşayış yerlərini abadlaşdırılması*.

ЖЫЛ|Л|ЁВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mənzil; ~ыя *ўмо́вы mənzil şəraiti*.

ЖЫЛ|П|Л|ОШ|Ч|А жс. ~ы; мн. няма; mənzil sahəsi; *во́льная ~а boş mənzil sahəsi*.

ЖЫЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yaşayış; ~ы *дом yaşayış evi*.

ЖЫТ|А н. ~а; мн. няма; çovdar; *эжаць ~а çovdar biçmək*.

ЖЫТН|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; çovdar; 1. ~ае *по́ле çovdar tarlası*; 2. ~ая *мука çovdar unu*.

ЖЫХ|АР м. ~а, ~оў; sakin, əhl; *гарадскі ~ şəhər əhli, вяско́вы ~ kənd sakini*.

ЖЫЦ|Ё н. ~я; мн. няма; 1. həyat; *закон ~я həyat qanunları, вьратаваць ~ё həyatını xilas etmək, у ~і həyatda*; 2. *ömür*; *доўгае ~ё uzun ömür, пражы́ць ~ё ömür sürmək, да канца ~я ömrünün sonunadək*; 3. *sağlıq*; пры ~і *sağlığında*.

ЖЫЦ|ЁВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həyat, həyatı; ~ы *шлях həyat yolu*.

ЖЫЦ|ЯРАДАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şəp, güləruz; ~ы *хара́ктар şəp xasiyyət*.

ЖЫ|ЦЬ незак. ~ў, ~ёш, ~вё, ~вўць; yaşamaq; ~ць у *гора́дзе şəhərdə yaşamaq, ~ць дру́жна mehriban yaşamaq, дзе ты ~ёш? şəp harada yaşayırsan?*

ЖЭЛ|Ё н. нескл. həlməşik; *яблы́чнае ~ alma həlməşiyi*.

ЖЭМ|ЧУГ м. ~у; ~гаў; mirvari, inci; *здабы́ча ~у mirvari çıxarma*.

ЖЭРАБ|Я н. ~я; мн. няма; püşk; *кідáць ~я püşk atmaq*.

ЖЭСТ м. жэст|а, ~аў; əl hərəkəti, əl işarəsi; *размаўля́ць ~амі işarələrlə danışmaq*.

ЖЭСТЫКУЛ|ЯВАЦЬ незак. ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; əl hərəkətləri etmək.

ЖЭСТЫКУЛ|ЯЦЫ|Я жс. ~і, ~ый; əl hərəkətləri; *артысты́чная ~я artistik əl hərəkətləri*.

ЖЭТОН м. ~а, ~аў; jeton; *зала́ты ~ qızıl jeton*; || прым. **жэто́нав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *праэ́зд jetonlu gediş*.

З

З прыназ. з *P* -dan, -dən; *дастаць* з *kiužni cibindən* *çixartmaq*, з *рабóчай сям'і fəhlə ailəsindən*, з *зайздрасці paxıllıqdan*.

ЗА прыназ. I. з *B*. 1. *arxasına, dalına; па-ста́віць* за *ша́фу dolabın arxasına qoymaq*, *стаць* за *дрэ́ва ağacın dalına keçmək*; 2. -dan, -dən; *в́ыйсці* за *дзвэ́ры qapıdan* *çixmaq*, *кінуць* за *акно́ рэ́нсэ́рдэн atmaq*; 3. -dan, -dən; *узя́ць* за *рукы́ əlindən tutmaq*; 4. *müddətində, ərzində; за зі́мý qış ərzində*, за *дзень gün ərzində (bir gündə)*; 5. *əvvəl, qabaq, qalmış; за гадзі́ну népad абéдам nahara bir saat qalmış*; 6. *görə, üçün; за за-слы́гі xidmətlərinə görə*, *дзя́куй за данамо́гу kömək üçün sağ ol*; 7. *uğrunda; за радзі́му vətən uğrunda*, за *мі́р sülh uğrunda*; 8. -а, -ə (-ya, -yə); *ку́піць* за *пяць рублё́ў (дзё́сяць кане́ек) beş rubla (on qəpiyə) almaq*, *гала́сава́ць* за *мі́р sülhə səs vermək*; II. з *T*. 1. *arxasında, dalında; за дзвя́ры́ма qapının dalında*, за *дрэ́вам ağacın dalında*; 2. *dalınca, arxasınca; за мабо́ў sənin dalınca*; 3. *о tərəfində, о tayında; за рако́ў çayın о tayında*; 4. -dan, -dən; за *акно́м ба́чны лес рэ́нсэ́рдэн meşə görünür*; 5. *bir-birinin dalınca; чыта́ць кні́гу за кні́гай kitabı kitab dalınca oxumaq*, *год за го́дам ilbəl*.

ЗААДНО́ прысл. 1. *birlikdə, birgə, sözü bir; быць ~ sözü bir olmaq*; 2. *oradan da,*

birdəfəflək, getmişkən; *купіць ~ кнігу birdəfəflək kitabı da almaq.*

ЗАБАБО́Н|Ы *аў; адз. няма; хураfat.*

ЗАБА́|ВА *жс. ~вы, ~ў; 1. əyləndirmə; 2. əyləncə, məşğuliyyət; məsəviyə ~вы küt-ləvi əyləncə.*

ЗАБА́|ВІЦЬ *зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; гл. Забаўляць.*

ЗАБАРАН|ІШЬ *зак. ~ю, забарон|іш, ~іць, ~яць; гл. Забараняць.*

ЗАБАРАНЯ́|ЦЦА *незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; qadağan edilmək.*

ЗАБАРАНЯ́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. забараніць); qadağan etmək.*

ЗАБАРО́Н|А *жс. ~ы; мн. няма; qadağan olunma, qadağan edilmə; ~а атамнай зброі atom silahlarının qadağan edilməsi.*

ЗАБАРО́НЕН|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qadağan edilmiş; ~ая зона qadağan edilmiş yer.*

ЗАБАСТО́|ЎКА *жс. ~ўкі, ~вак; tətíl; ~ўка рабóчых fəhlələrin tətíli.*

ЗАБАЎЛЯ́|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; əylənmək, oynamaq.*

ЗАБАЎЛЯ́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. забавіць); əyləndirmək, başını qatmaq; ~ць дзіця ўзагі əyləndirmək.*

ЗАБАЎ́НА *присл. 1. gülməli, məzəli, əyləncəli, qəribə, maraqlı; 2. у знач. вык. məzəlídír, gülməlidir, qəribədir, maraqlıdır; яму́ ~она maraqlıdır.*

ЗАБАЎ́Н|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əyləncəli, məzəli; ~ая гульня əyləncəli oyun.*

ЗАБЕ́ГЧЫ *зак. забягу́, забяж|ыш, ~ыць, ~ым, забягу́ць; гл. Забягаць.*

ЗАБІВА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. забіць); 1. vurmaq, çalmaq; 2. mismarlamaq, tıxlamaq; 3. doldurmaq; 4. vurmaq.*

ЗАБІНТ|АВА́ЦЬ *зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; гл. Забінтоўваць.*

ЗАБІНТОЎВА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. забінтаваць); sarımaq, bintləmək; ~ць рáну yaranı bintlə sarımaq.*

ЗАБІРА́|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. забрацца); 1. çıxmaq, dırmaşmaq; ~цца на верхавіну дрэ́ва ağacın başına dırmaşmaq; 2. girmək, soxulmaq.*

ЗАБІРА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. забраць); götürmək.*

ЗА|БІ́ЦЬ *зак. ~б'ю, ~б'эш, ~б'е, ~б'юць; гл. Забіваць.*

ЗАБЛУ́|ДЗІ́ЦЬ *зак. ~джу́, заблуд|іш, ~іць, ~яць; гл. Блудзіць.*

ЗАБЛЫ́ТАН|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dolaşır, qarışır; ~ая спрэ́ва dolaşır iş.*

ЗАБЛЫ́ТА|ЦЦА *зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. Заблытвацца.*

ЗАБЛЫ́ТА|ЦЬ *зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Заблытваць.*

ЗАБЛЫ́ТВА|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. заблытацца); dolaşmaq, dolaşır düşmək.*

ЗАБЛЫ́ТВА|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заблытаць); qarışdırmaq, dolaşır salmaq.*

ЗАБО́ЙСТВ|А *н. ~а, ~аў; öldürmə, öldürülmə, qətl; наўмы́снае ~а qəsdən öldürmə; ант. ажыўлё́нне, уваскрашэ́нне.*

ЗАБО́ЙЦ|А *м. ~ы, ~аў; öldürən, qatil.*

ЗАБРАК|АВА́ЦЬ *зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; гл. Бракаваць.*

ЗАБРА́ЦЦА *зак. забяр|ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; гл. Забірацца.*

ЗАБРА́ЦЬ *зак. забяр|ў, ~эш, ~э, ~ўць; гл. Забіраць.*

ЗАБЫВА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. забыць); 1. unutmaq, yaddan çıxartmaq; 2. yaddan çıxıb qalmaq, qoymaq.*

ЗАБЫ́УЧЫВ|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yaddaşsız, huşsuz.*

ЗАБЫ́ЦЬ *зак. забу́ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; гл. Забываць.*

ЗАБЯЃ|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. забегчы); 1. qaçıb girmək; ~ць у двор qaçıb həyatə girmək; 2. qaçmaq, qaçıb getmək; ~ць напéрад irəli qaçmaq.*

ЗАБЯСПЕ́ЧВА|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. забяспечыць); təchiz etmək, təmin etmək; ~ць харчавáннем ərzaqla təmin etmək.*

ЗАБЯСПЕ́Ч|ЫЦЬ *зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; гл. Забяспечваць.*

ЗАВАЁ́|ВА *жс. ~вы, ~ў; nailiyyət; ~вы ў га-ліне́ наву́кі elm sahəsində nailiyyətlər.*

ЗАВАЁЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заваява́ць); 1. istila etmək; 2. qazanmaq, əldə etmək.

ЗАВАЛО́ДА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Завало́дваць.

ЗАВАЛО́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зава́лодаць); sahib olmaq, uyulənmək.

ЗАВА́РВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зава́рыць); dəmlətmək; ~ць чай çay dəmlətmək.

ЗАВА́РЫЦЬ *зак.* завару́, зава́р|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Зава́рваць.

ЗАВАЯВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; istila, istila etmə.

ЗАВАЯВА́ЦЬ *зак.* зава́ю|ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Заваёўваць.

ЗАВЕ́РЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Завяра́ць.

ЗАВЕ́СЦІ *зак.* завя|ду́, ~дзёш, ~дзё, ~ду́ць; *гл.* Заво́дзіць.

ЗАВІРУ́Х|А *ж.* ~і, ~; çovğun; *сін.* завёя.

ЗАВО́Д *м.* ~а, ~аў; zavod; аўтамабі́льны ~ avtomobil zavodu, працава́ць на ~зе zavodda işlətmək.

ЗАВО́ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (зак. завё́сці); 1. iş salmaq; ~дзіць мато́р mühərriki iş salmaq; 2. qurmaq, doldurmaq; ~дзіць гадзі́ннік saati qurmaq.

ЗАВО́ЧНА *прысл.* qiyabi; вучы́цца ~ qiyabi oxumaq.

ЗАВО́ЧНІК *м.* ~а, ~аў; qiyabici.

ЗАВО́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qiyabi; ~ае навуча́нне qiyabi təhsil.

ЗАВУ́Л|АК *м.* ~ка, ~каў; döngə, dalan.

ЗА́ВУЧ *м.* ~а, ~аў; tədris hissə müdiri.

ЗАВУШНІ́Ц|А *ж.* ~ы, ~; sırğa, tana.

ЗАВЯ́ЗАЦЬ¹ *зак.* завяжу́, завяж|аш, ~а, ~уць; *гл.* Завя́зваць.

ЗАВЯ́ЗА|ЦЬ² *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. batmaq; ~ць у бало́це bataqlıqda batmaq; 2. ilişib qalmaq; ~ць у зубо́х dişində ilişib qalmaq.

ЗАВЯ́ЗВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. завя́заць¹); 1. bağlamaq, düyünləmək; ~ць га́льштук qalstuku bağlamaq; 2. sarımaq; ~ць па́лец barmağını sarımaq; 3. başlamaq, açmaq; ~ць гаво́рку söhbət açmaq.

ЗАВЯРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заве́рыць); təsdiq etmək; ~ць по́дпіс imzanı təsdiq etmək.

ЗАВЯРША́|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (зак. завя́ршыцца); qurtarmaq, tamamlanmaq, başa çatmaq; пра́ца ўжо ~ецца iş artıq başa çatıb.

ЗАВЯРША́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. завя́ршыць); tamamlamaq, başa çatdırmaq, qurtarmaq; ~ць будаўні́цтва tikintini başa çatdırmaq.

ЗАВЯРШЫ́ЦЦА *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ыцца, ~ацца і заве́ршыцца, ~ацца; *гл.* Зава́ршы́цца.

ЗАВЯРШЫ́ЦЬ *зак.* ~у́, ~ыш, ~ыць, ~аць і зава́ршы́, заве́ршы|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Зава́ршы́ць.

ЗАВЯШЧА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. vəsiyyət; 2. vəsiyyətnamə.

ЗАВЯШЧА́|ЦЬ *зак.* і *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; vəsiyyət etmək.

ЗАГАВА́РЫЦЬ *зак.* загава́ру, загаво́р|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Загаво́рваць.

ЗАГАВО́Р *м.* ~у, ~аў; qəsd, sui-qəsd.

ЗАГАВО́РВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. загава́рыць); danışmaq; ♦ ~ць зу́бы söhbətə tutmaq, başını qatmaq.

ЗАГА́Д *м.* ~у, ~аў; əmr; вы́канаць ~ əmri yerinə yetirmək.

ЗАГАДА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Зага́дваць.

ЗАГА́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. загада́ць); əmr etmək.

ЗА́ГАДЗЯ *прысл.* qabaqcadan, irəlicədən.

ЗАГА́Д|КА *ж.* ~кі, ~ак; tapmaca; загада́ць ~ку tapmacanı yozmaq (tapmaq); ♦ гавары́ць ~камі müəmmalı danışmaq; || *прым.* зага́дкава́ы, ~ая, ~ае, ~ыя.

ЗАГА́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; əmr; *грам.* ~ы лад дзеяслова́ felin əmr forması.

ЗАГА́ДЧЫК *м.* ~а, ~аў; müdir; ~ клуба klub müdiri, ~ бібліяте́кі kitabxana müdiri.

ЗАГАЛО́|ВАК *м.* ~ўка, ~ўкаў; sərlövhə, başlıq, ad; ~вак ве́рша şeirin başlığı; || *прым.* загалова́чн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.

ЗАГАН|А *жс.* ~ы, ~; *zədə, nöqsan, qüsür; тканіна з ~ай qüsurlu parça.*

ЗАГАРАДЗІЦЬ *зак.* загараджý, загарó-дз|іш, ~іць, ~яць; *гл. Загарóджваць.*

ЗАГАРАДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *şə-hərkənarı.*

ЗАГАРА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* загарэ́цца); *yanmaq, alışmaq, od tutmaq.*

ЗАГАРА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* загарэ́ць); *yanmaq, qaralmaq (gündən).*

ЗАГАРО́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* загарадзі́ць); 1. hasarlamak, çə-rərlətmək; 2. qabağını tutmaq, qabağını kəs-mək; ~ць *святло іşığın qabağını kəsmək.*

ЗАГАРТАВА́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sağlam, möhkəm; ~ы чалавék sağlam adam.*

ЗАГАРТ|АВА́ЦЦА *зак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; *гл. Загартóўвацца.*

ЗАГАРТÓЎВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* загартавáцца); *bərkimək, möhkəmlənmək.*

ЗАГАРЭ́Л|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yanmış, qaralmış (gündən).*

ЗАГАР|Э́ЦЦА *зак.* ~ўся, ~ўішся, ~ўіцца, ~áцца; *гл. Загарáцца.*

ЗАГАР|Э́ЦЬ *зак.* ~ў, ~ўіш, ~ўіць, ~áць; *гл. Загарáць.*

ЗАГАТ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл. Загартóўваць.*

ЗАГАТÓЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* загатавáць); *tədarük etmək.*

ЗАГАТÓ|ЎКА *жс.* ~ўкі, ~вак; *tədarük.*

ЗАГІНА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* загнóць); *əvmək, qatlamaq, bükmək; ~ць nálec barmağını qatlamaq, ~ць ста-рónку səhifəni qatlamaq.*

ЗАГІН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл. Гі-нуць.*

ЗАГЛА́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* загла́дзіць); 1. düzəltmək, ütölətmək; 2. yumaq (günahını); ~ць *складкі qırıqları düzəltmək; ~ць сваю віну günah-larını yumaq.*

ЗАГЛА́ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл. Загла́джваць.*

ЗАГЛҰХН|УЦЬ *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжы́в., ~е, ~уць; *гл. ГлҰхнуць.*

ЗАГЛУШ|ЫЦЬ *зак.* ~ў, заглҰш|ыш, ~ыць, ~аць; *гл. Глушы́ць.*

ЗАГЛЯДА́ЦЬ і ЗАГЛЯ́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* загляну́ць); *bachmaq, göz yetirmək; ~ць у акно рəncəradən içəri baxmaq.*

ЗАГЛЯН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; *гл. Загляда́ць.*

ЗАГН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; *гл. За-гінáць.*

ЗАГРАНІ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *xarici; ~ы náшpart xarici pasport.*

ЗАГС *м.* ~а, ~аў; *VVAQ (vətəndaşlıq və-ziiyyəti aktlarının qeydiyyatı).*

ЗАДАВАЛЬНЭ́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; 1. təmin etmək, təmin edilmə; ~е жада́нняў istəklərin təmin edilməsi; 2. razı qalma, məmnunluq, məmnun olma; *пачу́ццэ ~я məmnunluq hissi.*

ЗАДАВАЛЬНЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* задаво́ліць); *söndürmək, öldürmək, yatırtmaq; ~ць го́лад aclığını söndür-mək (öldürmək), ~ць смáгу susuzluğunu yatırtmaq.*

ЗАДАВА́ЦЬ *незак.* зада|ю, ~эш, ~é, ~юць (*зак.* зада́ць); *vermək, tapşırmaq; ~ць за-да́нне tapşırıq vermək.*

ЗАДАВО́Л|ИЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл. Задавальня́ць.*

ЗАДА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *tapşırıq; в́ыканаць ~е tapşırığı yerinə yetirmək, дамáшняя ~е ev tapşırığı.*

ЗАДА́|ЦЬ *зак.* ~м, ~сі, ~сць, ~дўць; *гл. За-дава́ць.*

ЗАДА́Ч|А *жс.* ~ы, ~; 1. tapşırıq; *баяв́а ~а döyüş tapşırığı; 2. məsələ; рашы́ць ~у məsələni həll etmək.*

ЗА́ДН|І *прым.* ~яя, ~яе, ~ія; *dəl, arxa, ar-xadakı; ~яе ко́ла dal təkər; ◊ ~ім чыс́лом əvvəlki tarixlə.*

ЗАДО́ЎГА і ЗА́ДАЎГА *присл.* *çox* qalmış, xeyli əvvəl; ~да *вясн́ы yazdan xeyli əvvəl.*

ЗАДРАМА́ЦЬ *зак.* задрамлю́, задрэ́мл|еш, ~е, ~юць; *mürgələnmək.*

ЗАДУМ|А *ж.* ~ы, ~; 1. iş, fikir, niyyət; 2. əyləncə, oyun.

ЗАДУМА|ЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Задумвацца.**

ЗАДУМА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Задумваць.**

ЗАДУМВА|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* задумацца); fikirləşmək, düşünmək; ~цца над рашэннем задачы *məsələnin həllini düşünmək*; $\diamond$ *не задумваючыся* fikirləşmədən.

ЗАДУМВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* задумаць); fikrində tutmaq, fikrinə düşmək.

ЗАДУМЕНН|Ы і ЗАДУМЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; fikirli, dalgın.

ЗАДУШЫ|ЦЬ *зак.* задушў, задўшыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Душыць.**

ЗАДЫХА|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* задыхнуцца); 1. təngnəfəs olmaq; 2. boğulmaq.

ЗАДЫХН|ЎЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; *гл.* **Задыхацца.**

ЗАДЫШ|КА *ж.* ~кі; *мн.* няма; təngnəfəslük, töyümə.

ЗАЁ|ХАЦЬ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; *гл.* **Заяджаць.**

ЗАЖМУР|ЫЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; *гл.* **Жмурыцца.**

ЗАЗВАН|ІЦЬ *зак.* ~ю, зазвоніш, ~іць, ~яць; zəng çalmaq.

ЗАЗВІН|ЁЦЬ *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~іць, ~яць; cingildəmk.

ЗАЗУБРЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* зазубрыць); əzbərləmək; ~ць урoкi dərsləri əzbərləmək (öyrənmək).

ЗАЗУБР|ЫЦЬ *зак.* ~ў, зазўбрўш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Зазўбрываць.**

ЗАІГРА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. çalmağa başlamaq; 2. oynamağa başlamaq.

ЗАІКА|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* заікнуцца); kəkələmək, pəltək danışmaq.

ЗАІКН|ЎЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; *гл.* **Заікацца.**

ЗАЙЗДРАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* няма; paxıllıq, həsəd, qibtə.

ЗАЙЗДРОСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; paxıl.

ЗАЙЗДРО|СЦІЦЬ *незак.* ~шчу, ~сціш, ~сціць, ~сцяць (*зак.* пазайздрoсціць); qibtə etmək, paxıllıq etmək, həsəd aparmaq; ~сціць сьoбру dostuna həsəd aparmaq.

ЗАЙМА|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* заняцца); məşğul olmaq; ~цца спoртaм idmanla məşğul olmaq.

ЗАЙМА|ЦЬ¹ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; borc almaq; ~ць грoшы pul borc almaq.

ЗАЙМА|ЦЬ² *незак.* 1. tutmaq; ~ць пeршaе мeсцa birinci yeri tutmaq, ~ць мeсцa ў aўтoбyсe avtobusada yer tutmaq, кнiгi ~юць мнoгa мeсцa kitablar çox yer tutur; 2. tutmaq, işğal etmək; ~ць гoрaд şəhəri tutmaq; 3. məşğul etmək; ~ць дзaцeў чым-н. uşaqları bir şeylə məşğul etmək; $\diamond$ ~ць пaсaдy vəzifə tutmaq.

ЗАЙМЕННІК *м.* ~а, ~аў; *грам.* əvəzlük.

ЗАЙСЦІ *зак.* зайдў, зoй|дзеш, ~дзе, ~дуць; *гл.* **Заходзіць.**

ЗАКАЗА|ЦЬ *зак.* закажў, закаж|аш, ~а, ~уць; *гл.* **Заказваць.**

ЗАКАЗВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* заказаць); sifariş vermək; ~ць бiлeт билет sifariş vermək.

ЗАКАЗЧЫК *м.* ~а, ~аў; sifarişçi.

ЗАКАЛО|ЦЬ *зак.* закалў, закол|еш, ~е, ~юць; *гл.* **Калоць**².

ЗАКАНАДАЎЧ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qanunvericilik; ~ы акт qanunvericilik aktı.

ЗАКАНАМЕРН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qanunauyğun.

ЗАКАНСПЕКТ|АВА|ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* **Канспектаваць.**

ЗАКАНЧВА|ЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца (*зак.* заканчыцца); qurtarmaq, bitmək; урoк ~eцца dərslər qurtardı.

ЗАКАНЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* заканчыць); qurtarmaq, bitirmək; ~ць пpацy ішi qurtarmaq, ~ць унiвeрcитeт uni-versiteti bitirmək.

ЗАКАНЧЭНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; 1. qurtarma, bitirmə; пaсля ~я шкoлы məktəbi bitirdikdən sonra; 2. son, axır; ~e кнiгi kitabın sonu.

ЗАКАХА́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; аşıq, vurğun, məftun.

ЗАКІДА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. закінуць); 1. atmaq, tullamaq; 2. bax-matmaq, başlı-başına buraxmaq.

ЗАКІ́Н|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* **За-кіда́ць.**

ЗАКІП|Е́|ЦЬ *зак.* ~лю́, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Кіпе́ць.**

ЗАКІПЯ|ЦІ́|ЦЬ *зак.* ~чу́, ~ціш, ~ціць, ~цяць; *гл.* **Кіпяці́ць.**

ЗАКЛА́Д *м.* ~у; *мн.* няма; 1. girov; *накі-да́ць у ~ girov қоутақ;* 2. mərc; *ісці ў ~ mərc гəлтəк.*

ЗАКЛАДА́|ЦЬ і ЗАКЛА́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. закласці); 1. қоу-тақ; ~ць паду́шку за спіну *balışı kürəyünə қоутақ,* ~ць падму́рак *bünövrəsini қоутақ,* *tətəlini қоутақ;* 2. girov қоутақ.

ЗАКЛАПО́ЧАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qayğılı, fikirli; ~ы вы́гляд qayğılı görkəmt.

ЗАКЛА́|СЦІ *зак.* ~ду́, ~дзеш, ~дзэ, ~дуць *гл.* **Заклада́ць.**

ЗАКЛЮ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yekun, son, axır; ~ае сло́ва son söz.

ЗАКО́Н *м.* (дэкрэ́т, пастанова́) ~а, ~аў; (агульнапрыня́тыя пра́вілы, звы́чай) ~у, ~аў; 1. qanun, qayda; *выко́нваць ~ qanuni göz-lətəк, на ~е qanunla;* 2. qanun; ~ы пры-ро́ды *təbiət qanunları.*

ЗАКО́НН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qanuni.

ЗАКО́НЧ|Ы́|ЦА *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ыцца, ~ацца; *гл.* **Заканчва́цца.**

ЗАКО́НЧ|Ы́|ЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Заканчва́ць.**

ЗАКРАНА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. закрунаць); dəymək, toxunmaq; ~ць ва́жную тэ́му *vacib məsələyə toxunmaq.*

ЗАКРАН|Ў́|ЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~э, ~уць; *гл.* **Закрана́ць.**

ЗАКРУЦІ́|ЦА *зак.* закручу́ся, закруці́ш-ся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **Круці́цца.**

ЗАКРУЦІ́|ЦЬ *зак.* закручу́, закруці́ш, ~іць, ~яць; *гл.* **Круці́ць.**

ЗАКРЫ́Ч|А́|ЦЬ *зак.* ~ў, ~ыш, ~ыць, ~аць; 1. qışqırmaq, çıǵırmaq; 2. qışqırmağa başlamaq.

ЗАКРЭ́СЛВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. закрэсліць); rozmaq, üstündən xətt çəkmək, qaralamaq; ~ць сло́ва *sözün üstündən xətt çəktək.*

ЗАКРЭ́СЛ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Закрэсліва́ць.**

ЗАКУ́РВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. закурыць); çəkməyə başlamaq; ~ць цыга́рэту *papiros çəkməyə başlamaq.*

ЗАКУР|Ы́|ЦЬ *зак.* ~ў, закру́рыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Заку́рваць.**

ЗАКУ́СВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. закусіць); 1. qəlyanaltı etmək; 2. üstün-dən yemək; ~ць сьі́рам *üstündən pendir yemək.*

ЗАКУСІ́|ЦЬ *зак.* закуш́у, заку́с|ш, ~іць, ~сяць; *гл.* **Заку́сваць.**

ЗАКУ́С|КА *ж.* ~кі, ~ак; qəlyanaltı, çərəz.

ЗАЛА́|ЗІ́|ЦЬ *незак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць (зак. залезці); 1. çıxmaq, dırmaşmaq; ~зі́ць на дрэ́ва *ağaca çıxmaq;* 2. *разм.* girmək; ~зі́ць у ваду́ *suya girmək.*

ЗАЛАЦІ́|СТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qızılı; ~ы ко́лер *qızılı rəng.*

ЗАЛЕ́Ж|А́|ЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; asılı olmaq; *гэ́та ~ыць ад вас bu sizdən asılıdır.*

ЗАЛЕ́ЖНАСЦІ́|Ж *ж.* ~і; *мн.* няма; asılılıq, asılı olma.

ЗАЛЕ́ЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bitmiş; *грам.* ~ы стан дзеясло́ва *felin bitmiş tərzі.*

ЗАЛЕ́З|ЦІ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* **За-ла́зіць.**

ЗАЛІ́К *м.* ~у, ~аў; məqbul; ~ на белару́скай мо́ве *belarus dilindən məqbul, атрыма́ць ~ məqbul almaq.*

ЗАЛІ́|Ў́ *м.* ~ва, ~ваў; körfəz.

ЗАЛІ́Ч|А́|ЦЬ і ЗАЛІ́ЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. залічыць); 1. götürmək, daxil etmək; ~ць на пра́цу *işə götürmək;* 2. hesaba keçirmək.

ЗАЛІ́ЧЫ́|ЦЬ *зак.* залічу́, залічы́ш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Залі́чаць.**

ЗАЛІ́ШН|І *прым.* ~ая, ~яе, ~ія; həddindən artıq, lazımsız, lüzumsuz; ~ія падра́бязна-сці *lüzumsuz təfsilat,* ~ая асцяро́жнасць *həddindən artıq ehtiyatlılıq; сін.* празме́рны.

ЗАЛОГ *м.* ~у, ~аў; *rəhn*; *чысціня* – ~
здароўя тэмізлік саглатлігін рəhnidir.

ЗАЛП *м.* залп|а, ~аў; *уaylım atəşi; даць ~*
уaylım atəşi аштаq; || прым. залпав|ы, ~ая,
~ае, ~ыя.

ЗАМ|АК *м.* ~ка, ~каў; *qala, qəsr.*

ЗАМАРОЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е,
~юць (*зак. замаро́зіць*); *dondurmaq; ~ць*
рыбу балігі dondurmaq.

ЗАМАРО|ЗІЦЬ *зак.* ~жу, ~зіш, ~зіць,
~зяць; *гл. Замаро́жваць.*

ЗАМА́ХВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся,
~ецца, ~юцца (*зак. замахну́цца*); *qulaylan-*
maq, yellətmək; ~цца руко́й (на́лкай) əlini
(ağası) yellətmək.

ЗАМАХН|У́ЦЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца,
~ўцца; *гл. Зама́хвацца.*

ЗАМАЦ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе,
~ўюць; *гл. Замацо́ўваць.*

ЗАМАЦО́УВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е,
~юць (*зак. замацава́ць*); 1. *bərkətmək, möh-*
kəmlətmək; ~ць вяро́ўку kəndiri bərkətmək;
2. *təhkim etmək.*

ЗАМАЧЫ́ЦЬ *зак.* замачу́, замоч|ыш, ~ыць,
~аць; *гл. Мачы́ць.*

ЗАМЕ́ЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *harici,*
əsnəbi; ~ая мо́ва harici dil, Minicətrəstəva
~ых снраў harici işlər nazirliyi.

ЗАМЕ́Н|А *ж.* ~ы, ~; 1. *dəyişdirmə, əvəz*
etmə; 2. dəyişdirilmə, əvəz edilmə; ~а кні́гі
kitabın dəyişdirilməsi; 3. əvəz; знайсу́і ~у
əvəz tapmaq.

ЗАМЕ́НЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е,
~юць (*зак. замяні́ць*); 1. *dəyişdirmək; ~ць*
пабітае шкло sınıtış şüşəni dəyişdirmək;
2. *əvəz etmək; ён заме́ніць настáўніка, які*
захварэў xəstə olan müəllimi əvəz etdi.

ЗАМЕ́РЗН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць;
гл. Замярза́ць.

ЗАМЕ́РЦІ *зак.* замр|у́, ~эш, ~э, ~уць;
гл. Замяра́ць.

ЗАМЕ́СТ *прыназ. з Р* *əvəzinə, yerinə;*
узяць чужэ́ю кні́гу ~ сваёй өз kitabının
əvəzinə özgəninkini götürmək.

ЗАМІРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.*
заме́рці); *quruqub qalmaq, donub qalmaq;*
~ць ад стра́ху qorxudan donub qalmaq.

ЗАМО́ЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *varlı.*

ЗАМ|О́К *м.* ~ка, ~коў; *kilid, qıfıl; зачыні́ць*
дзвэ́ры на ~ок qarını qıfilla bağlamaq.

ЗАМУ́Ж *прысл.* э́гэ; *выхо́дзіць ~ кіта э́гэ*
getmək.

ЗАМУ́ЖАМ *прысл.* э́рдэ; *быць ~ э́рдэ*
olmaq.

ЗАМУ́ЖЖ|А *н.* ~а; *мн. няма; э́рлilik, э́рдэ*
olma.

ЗАМУ́ЖН|І *прым.* ~яя, ~яе, ~ія; *э́рлі; ~яя*
жанчы́на э́рлі qadın.

ЗАМУ́Ч|ЫЦЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ыцца,
~ацца; *гл. Мучы́цца.*

ЗАМУ́Ч|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць;
гл. Мучы́ць.

ЗАМЯ́НІЦЬ *зак.* замяню́, заме́н|іш, ~іць,
~яць; *гл. Заме́ньваць.*

ЗАМЯ́РЗА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(*зак. заме́рзнуць*); *donmaq, buz bağlamaq;*
зімо́й (узі́мку) рэ́кі ~юць qışda çaylar donur.

ЗАНА́ДТА *прысл.* *çox, həddindən artıq, ol-*
duqsa; ~ ху́тка həddindən artıq tez.

ЗАН|Е́СЦІ *зак.* ~ясу́, ~ясéш, ~ясé, ~ясу́ць;
гл. Занё́сіць.

ЗАНО́|СІЦЬ *незак.* ~шу, ~сіш, ~сіць,
~сяць (*зак. занё́сці*); 1. *aparmaq; ~сіць*
пісьмо́ на по́шту məktubi poçta aparmaq;
2. *düşürmək; ~сіць рэ́чы ў надва́л şeyləri zir-*
zətiyə düşürmək; 3. sökmək, uçurmaq; вё́т-
рам занё́сла дах küllək evin damını uçurtdu.

ЗАНЯ́ПА́Д *м.* ~у; *мн. няма; tənəzzül, zəif-*
lik; э́канамі́чны ~ iqtisadi tənəzzül; ант.
ро́сквіт.

ЗАНЯ́Т|АК *м.* ~ку, ~каў; 1. *iş, məşğuliyuət;*
любі́мы ~ак sevimli məşğuliyuət; 2. məşğələ,
dərs; у шко́ле пача́ліся ~кі məktəbdə məş-
ğələlər başlayıb.

ЗАНЯ́Т|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *məşğul; ён*
вё́льмі ~ы о çox məşğuldur.

ЗАНЯ́ЦЦА *зак.* займу́ся, зойм|ешся, ~ец-
ца, ~уцца; *гл. Займа́цца.*

ЗАПАВЕ́ДНІК *м.* ~а, ~аў; *qoruq.*

ЗАПАВЕ́Т *м.* ~у, ~аў; *vəsiyuət; ~ы дзядо́ўлі*
babanın vəsiyuətləri; || прым. за́паве́тн|ы,
~ая, ~ае, ~ыя.

ЗАПАДО́ЗРЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е,
~юць (*зак. западо́зрыць*); *şübhələnmək.*

ЗАПАДО́ЗРЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Западо́зрываць.**

ЗАПАЗЫ́ЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* запазычыць); götürmək, almaq (*başqasından*).

ЗАПАЗЫ́Ч|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Запазы́чваць.**

ЗАПАЛЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *iltihab*; ~е лёгкай ағ сийәр *iltihabı*.

ЗАПАЛ|І|ЦЬ *зак.* ~ію, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Запальваць.**

ЗАПА́Л|КА *ж.* ~кі, ~ак; *kibrit*; *zapalícý* ~ку *kibrit yandırmaq*.

ЗАПАЛО́ХА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Запало́хваць.**

ЗАПАЛО́ХВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* запало́хаць); qorxutmaq, hədələmək, gözünü qorxutmaq.

ЗАПА́ЛЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* запаліць); yandırmaq, alışdırmaq; ~ць святло işığı *yandırmaq*.

ЗАПА́ЛЬН|ЦА *ж.* ~ы, ~; alışqan.

ЗАПА́ЛЬЧЫВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tez* hirsələnən, *tez* özündən çıxan.

ЗАПАМІ́Н|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* запомніцца); yadda qalmaq; лёгка ~ецца *asan yadda qalır*.

ЗАПАМІ́Н|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* запомніць); yadda saxlamaq; ~ць вёршы *şeiiri yadda saxlamaq*.

ЗАПА́С *м.* ~у, ~аў; *ehtiyat*; ~ *прадуктаў харчавання* *ərzaq ehtiyatı*; ♦ *на* ~ *ehtiyat üçün*.

ЗАПАСА́|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* запасціся); özü üçün *ehtiyat* görmək.

ЗАПА́|СІЦЬ *незак.* ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць; *ehtiyat* görmək, tədarük etmək.

ЗАПАСН|Ы *прим.* ~ая, ~ое, ~ыя; *ehtiyat*; ~ы *igrók ehtiyat оуиңи*.

ЗАПАС|ЦІСЯ *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; *гл.* **Запасáцца.**

ЗАП|ЁЦЬ *зак.* ~яю, ~яеш, ~яе, ~яюць; *oxumağa başlamaq*; ~ець *pésню таһни* *oxumağa başlamaq*.

ЗА́ПИС *ж.* ~у, ~аў; 1. *yazma, yazışma*; ~ *лэкцыи mühazirənin yazılması*; 2. *yazı, qeyd*;

сыймак з ~ами qeydlər (yazı) olan dəftər; 3. *səs yazılışı*.

ЗАПІСА́ЦА *зак.* запішўся, запіш|ашся, ~ацца, ~уцца; *гл.* **Запісвацца.**

ЗАПІСА́ЦЬ *зак.* запішў, запіш|аш, ~а, ~уць; *гл.* **Запісваць.**

ЗАПІ́СВА|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* запісáцца); yazılmaq, adını yazdırmaq; ~цца *на прыём да ўрача́* *həkimin qəbuluna yazılmaq*.

ЗАПІ́СВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* запісáць); 1. *yazmaq, yazıb götürmək*; ~ць *лэкцыю mühazirə yazmaq*, ~ць *адрес ünvanı yazıb götürmək*; 2. *səsi yazmaq*; ~ць *на магнітафон новыя пэснi* *təzə mahnıları taqnitofona yazmaq*; 3. *üzv yazmaq*, adını yazmaq; ~ць *у бібліятэку kitabxanaya üzv yazmaq*, ~ць *у гуртók дэрнəуə yazmaq*.

ЗАПІ́С|КА *ж.* ~кі, ~ак; 1. *kağız, nəpiscə* ~ку *kağız yazmaq*; 2. *xatirat, xatirələr*.

ЗАПЛА́|КАЦЬ *зак.* ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць; *ağlamağa başlamaq*.

ЗАПЛА́Н|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* **Планавáць.**

ЗАПЛА́ЦІЦЬ *зак.* заплачў, запла́ц|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Плаціць.**

ЗАПÓЗНЕН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *gecikmiş*; ~ая *дапамога gecikmiş kömək*.

ЗАПÓМН|ЦА *зак.* ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **Запамі́нацца.**

ЗАПÓМН|ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Запамі́наць.**

ЗАПРА́СІЦЬ *зак.* запрашў, запрóс|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Запраша́ць.**

ЗАПРА́ША|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* запрасіць); çağırmaq, dəvət etmək; ~ць *у тэáтр театра dəvət etmək*, ~ць *на вясэлле тоуа çağırmaq*.

ЗАПУЖА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Запу́жваць.**

ЗАПУ́ЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* запужáць); qorxutmaq, hədələmək, gözünü qorxutmaq.

ЗА́ПУСК *м.* ~у, ~аў; *buraxılma, işə salınma*; ~ *касмічных караблєў kosmik gəmilərin buraxılması*.

ЗАПУСКАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. запусціць); ішэ salmaq, hərəkətə gətirmək; ~ць *matör mühərriki işə salmaq.*

ЗАПУСЦІЦЬ *зак.* запусчў, запўсц|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Запускаць.**

ЗАПЎШЧАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. baxımsız, bərbad, viranə, başlı-başına buraxılmış; ~ая *gəspədarğa başlı-başına buraxılmış təsərrüfat*; 2. gecikdirilmiş, vaxtı keçmiş; ~ая *xvaroba gecikdirilmiş xəstəlik.*

ЗАПЫТ *м.* ~у, ~аў; 1. sorğu; *наслаць ~ sorğu göndərmək*; 2. tələb, tələbat.

ЗАПЭЦКА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Пэцкаць.**

ЗАПЯРЭЧЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Пярэчыць.**

ЗАР|А *ж.* ~ы, зор; şəfəq; *вячэрняя ~а ах-шат şəfəqi.*

ЗАРАБІЦЬ *зак.* зараблё, зароб|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Зарабляць.**

ЗАРАБЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зарабіць); qazanmaq; ~ць *gróшы pul qazanmaq.*

ЗАР|АВ|А *н.* ~а, ~аў; şəfəq, qızartı.

ЗАРАГА|ТАЦЬ *зак.* ~чў, зарагоч|аш, ~а, ~уць; qəhqəhə çəkib gülmək, qaqqıldeşmaq.

ЗАР|АД *м.* ~а, ~аў; 1. barit, partlayıcı maddə; 2. elektrik yükü.

ЗАРАЖ|АЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. заразіцца); yoluxmaq, xəstəliyə tutulmaq; ~цца *ad xəvəragə xəstədən yoluxmaq.*

ЗАРАЖ|АЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заразіць); yoluxdurmaq; ~ць *grýnam qripə yoluxdurmaq.*

ЗАРАЖЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; yoluxma, yoluxdurma; ~е *крыві qanın yoluxması.*

ЗАР|АЗ *присл.* indi, bu saat, indicə; я ~ заняты *tən indi məşğulat, pачакайце, ён ~ прыйдзе gözläyin, o bu saat gələcək.*

ЗАР|АЗ|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; yoluxucu xəstəlik.

ЗАРА|ЗІЦЦА *зак.* ~жўся, ~зішся, ~зіцца, ~зяцца; *гл.* **Заражацца.**

ЗАРА|ЗІЦЬ *зак.* ~жў, ~зіш, ~зіць, ~зяць; *гл.* **Заражаць.**

ЗАР|АЗН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; yolu-xucu; ~ая *xvaroba yoluxucu xəstəlik.*

ЗАР|АСНІК *м.* ~у, ~аў; pöhrəlik, kolluq; ~i *arəşnikeyə findıq pöhrəliyi.*

ЗАР|ОБ|АК *м.* ~ку, ~каў; əməkhaqqı, qazanc; *лѣгкі ~ак уüngül qazanc.*

ЗАР|ОД|АК *м.* ~ка, ~каў; rüşeym; у ~ку *rüşeym halında.*

ЗАР|ПЛАТ|А *ж.* ~ы, ~; əməkhaqqı, maaş; *атры́мліваць ~у maaş almaq.*

ЗАС|АД|А *ж.* ~ы, ~; pusqu; *зрабіць ~у pus-qu qurtaq.*

ЗАСВ|О|ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Засвёйваць.**

ЗАСВ|ОЙВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засвёіць); mənimşəmək, qavramaq; ~ць *qramatıçnıy prāvıly qrammatik qaydaları mənimşəmək; сін.* асвёйваць.

ЗАС|Е|ЯЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Засяваць.**

ЗАС|ЛАН|ІЦЬ *зак.* ~ю, заслон|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Засланяць.**

ЗАС|ЛАН|Я|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засланіць); qabağını tutmaq, qabağını kəsmək; ~ць *svyatlı işıqın qabağını kəsmək.*

ЗАС|ЛУГ|А *ж.* ~і, ~; xidmət; ~а *непад Pədzımay Vətən qarşısında xidmət; ♦ на ~ах* əməlinə görə.

ЗАС|ЛУГОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заслужыць); 1. layiq olmaq; ~ць *uznagarodu müəfəfata layiq olmaq*; 2. qazanmaq; ~ць *kahənne məhəbbətini qazanmaq.*

ЗАС|ЛУЖАН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; əməkdar; ~ы *настаўнік əməkdar müəllim, ~ы арты́ст əməkdar artist.*

ЗАС|ЛУЖ|ЫЦЬ *зак.* ~ў, заслуж|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Заслугёваць.**

ЗАС|МАЖ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Смажыць.**

ЗАС|МУ|ЦІЦЬ *зак.* ~чў, засмўц|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Засмучаць.**

ЗАС|МУЧ|АЦЬ *і ЗАС|МУЧВА|ЦЬ* *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засмучіць); əhvalını pozmaq, pərt etmək; *ант.* абрадаваць, узрадаваць.

ЗАСМУЧЭННІЕ н. ~я; мн. няма; pərtlik, məyusluq, dılxorluq.

ЗАСМЯ|ЯЦЦА зак. ~юся, ~эшся, ~эцца, ~юцца; gülmək, gülməyə başlamaq; дзяўчынка *гучна* ~ялася *qız usadan gülməyə başladı*.

ЗАСНАВА́ЛЬНИК м. ~а, ~аў; əsasını qoyan, bani; ~ драматургіі *dramaturgiyanın banisi*.

ЗАСНАВА́ННІЕ н. ~я; мн. няма; təməli (əsassı) qoyulma, yaranma; з дня ~я *горада* *şəhərin təməli qoyulan gündən*; **сін.** стварэнне.

ЗАСН|АВА́ЦЬ зак. ~ую, ~уэш, ~уэ, ~уюць; гл. **Засно́ўваць.**

ЗАСНО́ЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заснава́ць); əsasını qoymaq, təməlini qoymaq; ~ць *горад* *şəhərin təməlini qoymaq*.

ЗАСН|У́ЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~э, ~ўць; гл. **Засына́ць.**

ЗАСО́ЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засну́ць); soxmaq; ~ць *руку́ ў кішэню* *əlini cibinə soxmaq*.

ЗАСО́ХН|У́ЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. **Засыха́ць.**

ЗАСТА́ВА ж. ~вы, ~ў; məntəqə; пагра́нічная ~ва *sərhədqı məntəqəsi*.

ЗАСТА|ВА́ЦЬ незак. ~ю, ~эш, ~э, ~юць (зак. заста́ць); 1. tapmaq, görmək; ~ва́ць *до́ма evdə tapmaq*; 2. gəlib görmək, üstünə çıxmaq, tutmaq.

ЗАСТА́ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; гл. **Застава́ць.**

ЗАСТО́Й м. ~ю; мн. няма; durğunluq.

ЗАСТРЭ́Л|ИЦЦА зак. ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; özünü güllə ilə vurmaq.

ЗАСТРЭ́Л|ИЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; güllələmək, güllə ilə vurmaq; ~іць *ваўка са-навары* *güllə ilə vurmaq*.

ЗАСТУПА́|ИЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. заступі́цца); müdafiə etmək, tərəfini saxlamaq, tərəf çıxmaq.

ЗАСТУП|И́ЦЦА зак. ~люся, заступі́шся, ~іцца, ~яцца; гл. **Заступа́цца.**

ЗАСТЫВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засты́ць); donmaq, bərkimək; *мяса* ~е

ət soyuyur; *ры́кі* ~юць *(adamın) əlləri donur*; *клей* ~е *уары́шқан bərkıyır*.

ЗАСТЫ́|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; гл. **Застыва́ць.**

ЗАСУ́Н|У́ЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. **Засо́ўваць.**

ЗА́СУХ|А ж. ~і; мн. няма; quraqlıq.

ЗАСЦЕРАГА́|ЛЬНИК м. ~а, ~аў; qoruyucu.

ЗАСЦЕРАГА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засцерагчы́); qorumaq, qabağını almaq; ~ць *ад пашко́джання* *zədələnmədən qorumaq*.

ЗАСЦЕРА|ГЧЫ́ зак. ~гу, ~жэш, ~жэ, ~гуць; гл. **Засцерага́ць.**

ЗАСЫНА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засну́ць); uxuya getmək; **ант.** пра-чына́цца.

ЗАСЫХА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засо́хнуць); qurumaq, solmaq; *зямля* ~е *yer quruyur*, *трава́* ~е *ot solur*.

ЗАСЯВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засе́яць); əkmək, səpmək; ~ць *по́ле кукуру́зай tarlaya qarğıdalı əkmək*.

ЗАСЯДА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; iclas etmək.

ЗАСЯРО́ДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засяро́дзіць); toplamaq, cəmləşdirmək; ~ць *ува́гу* *dıqqətini cəmləşdir-tək*; **сін.** канцэ́нтрава́ць.

ЗАСЯРО́|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; гл. **Засяро́джваць.**

ЗАТА|И́ЦЬ зак. ~ю, зато́іш, ~іць, ~яць; гл. **Затойва́ць.**

ЗАТКН|У́ЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~э, ~ўць; гл. **Затыка́ць.**

ЗАТО́Е злучн. lakin, amma.

ЗАТО́ЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. затаі́ць); gizlətmək, gizli saxlamaq; ~ць *кры́ўду kinini gizlətmək*; **♦** *затаі́шы дыха́нне* *nəfəsini dərmədən*.

ЗАТРА́Т|А ж. ~ы, ~; 1. sərf etmə, sərf; 2. xərc, məharic.

ЗАТРА́|ЦИ́ЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць; гл. **Затра́чваць.**

ЗАТРА́ЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. затра́ціць); sərf etmək, xərcələmək.

ЗАТРИМА́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Затры́мліва́цца.**

ЗАТРИМА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Затры́мліва́ць.**

ЗАТРИ́МЛІВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* затрыма́цца); *ləngimək, yubanmaq; ~цца на пра́цы ішдə ləngimək.*

ЗАТРИ́МЛІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* затрыма́ць); 1. *ləngitmək, yubatmaq, saxlamaq; не ~й мяне тэ́ні ləngitmə; 2. tutmaq, saxlamaq, həbs etmək; ~ць злачы́нца cınayətkarı yaxalamaq.*

ЗАТУШ|ЫЦЬ *зак.* ~ў, зату́ш|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Тушы́ць¹.**

ЗАТЫКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* заткну́ць); 1. *tutmaq, tıxamaq, qaramaq; ~ць бутэ́лку şüşənin ağzını tıxamaq; 2. soxmaq, sancmaq; ~ць сяке́ру за по́яс baltanı belinə sancmaq.*

ЗАТЫ́М *присл.* sonra.

ЗАЎВА́Г|А *ж.* ~і, ~; 1. *fikir, mülahizə; крыты́чная ~а tənqidi mülahizə; 2. məzəmmət; зрабі́ць ~у вучню şagirdi məzəmmət etmək.*

ЗАЎВАЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* заўва́жыць); *görmək, sezmək, hiss etmək; я з́тага не ~ў тэ́н bunu sezmirdim.*

ЗАЎВАЖ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Заўважа́ць.**

ЗАЎСЁ́ДЫ *присл.* həmişə; ~ *гамо́ў! həmişə hazıram! сін.* пастая́нна; *ант.* ніко́лі.

ЗАЎТРА *присл.* sabah; ~ *мы по́йдзем у тэ́атр; sabah biz teatra gedəcəyik; ♦ да ~! sabaha qədər!*

ЗАЎТРАШН|І *прим.* ~яя, ~яе, ~ія; *sa-bahki; ~і дзень sabahki gün.*

ЗАХАВА́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Захо́ўвацца.**

ЗАХАВА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Захо́ўваць.**

ЗА́ХАД *м.* ~у; *мн.* ня́ма; *qərb, günbatan; на ~зе qərbdə, ё́хаць на ~ qərbə doğru getmək.*

ЗАХАП|ІЦЦА *зак.* ~люся, захо́п|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **Заха́пляцца.**

ЗАХАП|ІЦЬ *зак.* ~лю, захо́п|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Захо́пліваць.**

ЗАХАПЛЕ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *həvəs, şövq, meyl; працава́ць з ~ем şövqlə işləmək; 2. vurulma, bənd olma, aludə olma; ~е футбо́лам futbola aludə olma; 3. sevinc, fərəh, məftunluq, heyranlıq, vəcd.*

ЗАХАПЛЯ́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* заха́піцца); 1. *heyran olmaq, valeh olmaq; ~цца прыгажэ́сцю gözəlliyə heyran olmaq; 2. cəlb edilmək, aludə olmaq; ё́н ~ецца му́зыкай musiqi onu cəlb etdi.*

ЗАХВАРЭ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Захво́рваць.**

ЗАХВО́РВАНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *xəstəlik; 2. xəstələnmə.*

ЗАХВО́РВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* захва́рэць); *xəstələnmək.*

ЗАХО́|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*зак.* зайсці́); 1. *girmək; ~дзіць у вадо́у suya girmək; 2. gəlmək; ~дзіць за кніга́й kitabın dalınca gəlmək; ~дзіць да тавара́рыша yoldaşının yanına gəlmək; 3. batmaq; со́нца ~дзіць günəş batdı.*

ЗАХО́ДН|І *прим.* ~яя, ~яе, ~ія; *qərb, qərbi; ~і ве́цер qərb küləyi, ~ія краі́ны qərb ölkələri.*

ЗАХО́ПЛІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* заха́піць); *zəbt etmək, tutmaq, işgal etmək.*

ЗАХО́ПНІК *м.* ~а, ~аў; *işgalçı.*

ЗАХО́ЎВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* захава́цца); *qalmaq, saxlanmaq.*

ЗАХО́ЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* захава́ць); 1. *saxlamaq, qoruyub saxlamaq; ~ць кні́гу kitabı saxlamaq, ~ць мі́р sülhü qoruyub saxlamaq; 2. gözləmək, riayət etmək; ~ць чысці́ню təmizliyi gözləmək.*

ЗАХУ́ТА|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Ху́тацца.**

ЗАХУ́ТА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Ху́таць.**

ЗАЦВЕ́Р|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл.* **Зацвярджа́ць.**

ЗАЦВІ́|СЦІ *зак.* ~ту́, ~цеш, ~це́, ~ту́ць; *гл.* **Зацві́таць.**

ЗАЦВІТА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зацві́сіці); *çiçeklätmäyä başlamaq.*

ЗАЦВЯРДЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зацвѣрдзіць); *təsdiq etmək; ~ць план работы iş planını təsdiq etmək.*

ЗАЦІКА|ВІЦЦА *зак.* ~ўлюся, ~вішся, ~віцца, ~вяцца; *гл. Зацікаўлівацца.*

ЗАЦІКА|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; *гл. Зацікаўліваць.*

ЗАЦІКАЎЛЕНАЦ|Ь *жс.* ~і; *мн. няма; тараq; матэрыяльная ~ь taddi taraq.*

ЗАЦІКАЎЛЕН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *taraqılı, taraqı olan; ~ы бок taraqılı tərəf.*

ЗАЦІКАЎЛВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. зацікавіцца); *taraq- lanmaq.*

ЗАЦІКАЎЛВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зацікавіць); *həvəsləndirmək, taraqlandırmaq, taraq oyatmaq.*

ЗАЦІХА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заціхнуць); *sakitləşmək.*

ЗАЦІХН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл. Заціхаць.*

ЗАЦЬМЁНН|Е *н.* ~я, ~яў; *tutulma; ~е Сónца Güneşin tutulması.*

ЗАЦЯГВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. зацягну́цца); 1. qur- şanmaq, belini çəkmək; *~цца поясам belini qayışla çəktək;* 2. üzü örtülmək, ağzı bağ- lanmaq; *pána ~ецца yaranın üzü örtülür;* 3. uzanmaq; *размова ~ецца söhbət uzanır.*

ЗАЦЯГВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зацягну́ць); 1. çəkmək, bərk bağlamaq; *~ць ву́зел düyünü bərk bağlamaq;* 2. tarım çəkmək; *~ць вярóўку kəndiri tarım çəktək;* 3. sormaq, sümürmək; 4. örtmək, bürümək; 5. uzatmaq; *~ць пра́цу işi uzatmaq.*

ЗАЦЯГН|УЦЦА *зак.* ~ўся, зацягн|ешся, ~ецца, ~уцца; *гл. Зацягвацца.*

ЗАЦЯГН|УЦЬ *зак.* ~ў, зацягн|еш, ~е, ~уць; *гл. Зацягваць.*

ЗАЧЫН|ІЦЬ *зак.* ~ю, зачын|іш, ~іць, ~яць; *гл. Зачыняць.*

ЗАЧЫНІА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зачыніць); *bərk örtmək, çırpmaq; ~ць дзвѣры qarını bərk örtmək.*

ЗАШЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зашы́ць); *tiķmək (cıyığını, söküyünü); ~ць штаны şalvarın söküyünü tiķmək.*

ЗАШЫ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. За- шыва́ць.*

ЗАЯ|ВА *жс.* ~вы, ~ў; 1. bəyanat; *~ва ўра́да hökumətin bəyanatı;* 2. ərizə; *пада́ць ~ву ərizə vermək.*

ЗАЯВІЦЬ *зак.* заяўлю́, заяв|іш, ~іць, ~яць; *гл. Заяўля́ць.*

ЗАЯЗДЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зае́хаць); 1. girib-çıxmaq, baş çəkmək; *~ць на по́шту poçta girib-çıxmaq, ~ць да знаёмых tanışlara baş çəktək;* 2. dalınca getmək; *~ць за дзе́цьмі uşaqların dalınca getmək.*

ЗАЯ|ЎКА *жс.* ~ўкі, ~вак; 1. tələbnamə; 2. sifariş.

ЗАЯЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заяві́ць); *bildirmək, elan etmək, bə- yanat vermək; ~ць пратэ́ст etirazını bil- dirmək.*

ЗАЯЦ *м.* зайца, *мн.* зайц|ы, ~оў; *dovşan.*

ЗБА|ВІЦЦА *зак.* ~ўлюся, ~вішся, ~віцца, ~вяцца; *гл. Збаўля́цца.*

ЗБА|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; *гл. Збаўля́ць.*

ЗБАН *м.* ~а, ~оў; *səhəng, bardaq; ме́дны ~ mis səhəng, глі́няны ~ bardaq.*

ЗБАЎЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. зба́віцца); *qurtarmaq, xilas olmaq, canını qurtarmaq.*

ЗБАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зба́віць); *xilas etmək, azad etmək, çı- xartmaq.*

ЗБЕРАГА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. збѣрагчы́); *qorumaq, saxlamaq.*

ЗБЕРА|ГЧЫ *зак.* ~гу́, ~жэ́ш, ~жэ́, ~гу́ць; *гл. Збѣрага́ць.*

ЗБІВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. збі́цца); 1. 1 i 2 as. ne ўжыв., əyilmək, yana sürüşmək; *навѣзка збі́лася sarıq yana sürüşdü;* 2. azmaq, çaşmaq, yanı- lmaq; *~цца пры лічэ́нні hesabda çaşmaq.*

ЗБІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. збі́ць); 1. vurub salmaq, saldıрмаq; *~ць*

варо́жы сама́лёт *düşmən təyyarəsini vurub salmaq*, ~ць з ног *vurub uyxmaq*; 2. tapdalamaq, әутәк; ~ць абы́асы *ayaqqabının dabanını әутәк*; 3. çaşdırmaq, karıxdırmaq; ~ць пы́таннем *sualla çaşdırmaq*; 4. azdırmaq; ~ць з даро́гі *yolundan azdırmaq*.

ЗЫРАЎЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Сабра́цца.*

ЗЫРАЎЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Сабра́ць.*

ЗЫЎЦА *зак.* саб'юся, саб'ешся, саб'ецца, саб'юцца; *гл. Збыва́цца.*

ЗЫЎЦЬ *зак.* саб'ю, саб'еш, саб'е, саб'юць; *гл. Збыва́ць.*

ЗБЛЖАЎЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* зблі́цца); *уахіна́шама.*

ЗБЛЖАЎЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* зблі́ць); *уахіна́шдыма.*

ЗБЛІЎЦА *зак.* ~жуся, ~зішся, ~зіцца, ~зяцца; *гл. Зблі́жацца.*

ЗБЛІЎЦЬ *зак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; *гл. Зблі́жаць.*

ЗБОКУ *прысл.* *yandan, böyürdən; від ~ уа́ндан го́рүнiш, абысцi ~ уа́ндан өтiб ке́стәк.*

ЗБОРНІК *м.* ~а, ~аў; *мәсмуә, toplu; ~ вёршаў şer тәсмуәси, şer toplusu.*

ЗБОРНІЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *toplanış; ~ы пункт toplanış тәнтәқәси*; 2. *уі́гма; ~ая каманда уі́гма komanda.*

ЗБРОЎЯ *ж.* ~і; *мн. няма; silah, yaraq; агня-стрэ́льная ~я odlu silah.*

ЗБЫВАЎЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца (*зак.* збы́цца); *baş tutmaq, həyata keçmək.*

ЗБЫЎЦА *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., збу́дзецца, ~дуща; *гл. Збыва́цца.*

ЗБЯНТЭЖЫЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; *гл. Бянтэ́жыцца.*

ЗВАДЗІЦЬ *зак.* ~джу, зводзiш, ~іць, ~яць; *aparmaq, aparıb gətirmək; ~дзіць дзяцёй у тэ́атр у́ақларі театра aparıb gətirtmək.*

ЗВАЛІЎЦЬ *зак.* ~ю, звалiш, ~іць, ~яць; *гл. Вала́ць.*

ЗВАЎКА *ж.* ~кі, ~ак; 1. *atma, atılma; yerə tökmə, yerə tökülmə*; 2. *zibillik, zibilxana.*

ЗВАЛЬНІЎЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* звольні́цца і звольі́цца); *çıxmaq; ~цца з пра́цы і́здән çıxmaq.*

ЗВАЛЬНІЎЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* звольні́ць і звольі́ць); *çıxarmaq; ~ць з пра́цы і́здән çıxarmaq; сін.* вызваля́ць, скарача́ць.

ЗВАНІЎЦЬ *незак.* ~ю, звонiш, ~іць, ~яць (*зак.* пазва́ніць); *zəng çalmaq, zəng etmək.*

ЗВАЊНІЕ *н.* ~я, ~яў; 1. *rütbə; во́інскае ~е hərbi rütbə, ~е палко́ўніка polkovnik rütbəsi*; 2. *ad; атрыма́ць ~е наро́днага арты́ста xalq artisti adını almaq.*

ЗВАНІЎК *м.* ~ка, ~коў; *zəng; тэлефо́нны ~ок telefon zəngi, дзвярны́ ~ок qapı zəngi, шко́льны ~ок məktəb zəngi, прагу́чаў ~ок zəng vuruldu.*

ЗВАРОТ *м.* ~у, ~аў; *müraciət; ~ да наро́да xalqa müraciət.*

ЗВАРЫЎЦЬ *зак.* ~у, зварыш, ~ыць, ~аць; *гл. Вара́ць.*

ЗВАЎЦЬ *незак.* заву́, ~эш, ~вэ, ~уць; 1. *çağırmaq; вас ~уць sizi çağırırlar*; 2. *adlandırmmaq; як вас ~уць? adınız nədir? мяне ~уць İván tənīm adım İvandır.*

ЗВЕНАВІ *м.* ~ога, ~ых; *manqa başçısı.*

ЗВЕР *м.* зве́ра, звяроў; *vəhşi heyvan; || прым. звяры́н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.*

ЗВЕРГНУЎЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл. Звярга́ць.*

ЗВІНІЎЦЬ *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~іць, ~яць; 1. *cingildəmək, cingildətmək; ~ець ключа́мі а́сарлары cingildətmək*; 2. *vurulmaq; ~іць звано́к zəng vurulur.*

ЗВОЛЬНІЎЦА і ЗВОЛІЎЦА *зак.* ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; *гл. Зва́льняцца.*

ЗВОЛЬНІЎЦЬ і ЗВОЛІЎЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл. Зва́льняць.*

ЗВОН *м.* (зук) звону́; (*прадмет*) звона́, *мн.* зван|ы́, ~оў; *səs, cingilti; звона́вы ~ zəng səsi.*

ЗВОНКА *прысл.* *ucadan, uca səslə; ~ спява́ць ucadan oxumaq.*

ЗВОНКІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *gur, zil, uca; ~і го́лас gur səs; ◇ грам. ~ія зы́чныя cingiltili samitlər.*

ЗВОНКУ прысл. bayırdan, xaricdən, kənar-dan, qıraqdan.

ЗВЫЧА|Й м. ~ю, ~яў; adət, ənənə; *стара-даўні ~і qədim ənənə*.

ЗВЫЧАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; orta səviyyəli; ~ы пісьмённік orta səviyyəli yazıçı.

ЗВЯН|О н. (састаўная частка чаго-н.) ~а, звён|ы, ~і ~аў; (група людзей) звённ|і, ~яў; з ліч. 2, 3, 4 – звяны; 1. zəncir həlqəsi; 2. tənq; *перадавоё ~о qabaqcıl tənq*.

ЗВЯРГ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. звергнуць); uıxmaq, devirmək.

ЗВЯРН|УЦЦА зак. ~ўся, звёрн|ешся, ~ецца, ~уцца; гл. **Звяртацца**.

ЗВЯРН|УЦЬ зак. ~ў, звёрн|еш, ~е, ~уць; 1. bükmək, yumrulamaq; 2. büzmək, uıgmaq; 3. burulmaq; ~ўць з дарогі yoldan burulmaq.

ЗВЯРТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. звярнуцца); müraciət etmək; ~цца да ўрача həkimə müraciət etmək.

ЗГАВАР|ЫЦЦА зак. ~ўся, згавор|ышся, ~ыцца, ~ацца; гл. **Згаворвацца**.

ЗГАВОРВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. згаварыцца); 1. sözləşmək, razılaşmaq; 2. razılığa gəlmək.

ЗГАР|ЭЦЬ зак. ~ў, ~ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Гарэць**.

ЗГОД|А ж. ~ы; мн. няма; razılıq; даць ~у razılıq vermək, са ~ы бацькоў valideyinlərin razılığı ilə.

ЗГРАБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zərif, incə; ~ая дзяўчына zərif qız, ~ая фігура incə bədən.

ЗГУРТАВА́НАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; birlik, müştəkillik.

ЗГУРТАВА́НН|Е н. ~я, ~яў; birləşdirmə, birləşmə.

ЗГУРТ|АВА́ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ўецца, ~ўюцца; гл. **Згуртоўвацца**.

ЗГУРТ|АВА́ЦЬ зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; гл. **Згуртоўваць**.

ЗГУРТО́ЎВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. згуртавацца); birləşmək.

ЗГУРТО́ЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. згуртаваць); birləşdirmək; **сін.** аб'ядноўваць.

ЗДАБЫВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. здабыць); çəkmək, hasil etmək; ~ць сок з раслін bitkilərdən şirə çəkmək.

ЗДАБЫ́ЦЬ зак. здабўд|у, ~зеш, ~зе, ~уць; гл. **Здабываць**.

ЗДАВАЛЬНЁ́НН|Е н. ~я; мн. няма; həzz, zövq, ləzzət; **сін.** асалода; **ант.** нездаволенасць.

ЗДАВАЛЬНЯ́ЮЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kafi, kifayətləndirici, qənaətbəxş; ~ы адка́з kifayətləndirici cavab, ~ыя ве́ды kafi bilik.

ЗДА|ВА́ЦЦА незак. ~юся, ~эшся, ~эцца, ~юцца (зак. здацца); təslim olmaq.

ЗДА|ВА́ЦЬ незак. ~ю, ~эш, ~э, ~юць (зак. здаць); 1. təhvil vermək; ~ва́ць тавар talı təhvil vermək; 2. kirayə vermək; ~ва́ць пакóй otağı kirayə vermək; 3. vermək; ~ва́ць экза́мен imtahan vermək.

ЗДАРО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sağlam; ~ае дзіця sağlam uşaq; ♦ **быва́йце здаро́вы!** salamat qalın!

ЗДАРО́Ў|Е н. ~я; мн. няма; səhhət; як ва́ша ~е? səhhətiniz necədir? ♦ **за ва́ша ~е!** sizin sağlığınıza! **на ~е!** nuş olsun!

ЗДАРО́НН|Е н. ~я, ~яў; hadisə.

ЗДАЎ́НА прысл. çoxdan, çoxdan bəri, qədimdən; *зэ́та ~вядо́ма bu çoxdan məlumdur*.

ЗДА́|ЦЦА зак. ~мся, зда|сіся, ~сца, ~дўцца; гл. **Здава́цца**.

ЗДА́|ЦЬ зак. ~м, ~сі, ~сць, ~дўць; гл. **Здава́ць**.

ЗДА́Ч|А ж. ~ы; мн. няма; 1. verilmə; 2. pulun qalığı; *атрыма́ць ~у pulun qalığı almaq*.

ЗДЭ́К м. ~у, ~аў; istehza, ələsalma, təhqir; **сін.** насмешка.

ЗДЭ́КАВАЦЦА незак. здэ́ку|юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; ələ salmaq, istehza etmək, masqaraya (məsxərəyə) qoymaq, lağa qoymaq, təhqir etmək; **сін.** насмеха́цца.

ЗДЭ́Л|КА ж. ~кі, ~ак; sövdələşmə, sövdə; *гандлё́вая ~ка ticarət sövdəsi (sövdələşməsi)*.

ЗДЭ́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; işə-muzd, götürə; ~ая рабо́та götürə iş, ~ая аплáта işəmuzd ödəniş.

ЗДЗІВІЦЦА *зак.* здзіўлюся, здзіўлішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **Здзіўляцца.**

ЗДЗІВІЦЬ *зак.* здзіўлю, здзіўліш, ~іць, ~яць; *гл.* **Здзіўляць.**

ЗДЗІЎЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* здзівіцца); тэсцүбләнмәк.

ЗДЗІЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* здзівіць); heyrätләndirmәk, heyrätә salmaq, valeh etmәk; *сін.* уражваць (уразіць).

ЗДЗЯЙСНЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; icra etmә, icra edilmә, yerinә yetirmә, yerinә yetirilmә, icra; ~е жада́нняў *arzuların yerinә yetirilmәsi.*

ЗДО́ЛЕ|ЦЬ *зак.* з інф. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; basarmaq, bilmәk; ~ць перакана́ць inandıra bilmәk, не ~ць вьірашыць həll edә bilmәtmәk.

ЗДО́ЛЬНАСЦЬ *ж.* ~і, ~ей; qabiliyyət; ~ь руха́цца hərəkәt etmәk qabiliyyəti, музы́чныя ~і musiqi qabiliyyəti.

ЗДО́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qabiliyyətli; ~ы вуча́нь qabiliyyətli şagird.

ЗДРА́ДА *ж.* ~ы; *мн.* няма; хәуанәт, хәуанәткарлық; абві́навáцiць у ~зе хәуанәтдә тәqsirlәndirmәk, ~а радзі́ме вәтәнә хәуанәт; *сін.* здра́дніцтва; *ант.* вёрна́сць.

ЗДРА́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* здра́дзіць); хәуанәт etmәk, хайн қихтаq; ~ць прыся́зе anda хайн қихтаq, ~ць ся́бру dostа хайн қихтаq.

ЗДРА́|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл.* **Здра́джваць.**

ЗДРА́ДНІК *м.* ~а, ~аў; хайн, хәуанәткар; ~радзі́мы вәтән хайні.

ЗДЫ́М|АК *м.* ~ка, ~каў; şәkil, әks.

З'ЕЗД *м.* (мэ́сца) ~а, ~аў; (дзэ́янне) ~у; qurultay; дэлегáт ~а qurultay нўмайәндәsi.

ЗЕЛЯ́НН|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; göyәrti; свё́жая ~а тәзә göyәrti.

ЗЕМЛЕТРАСЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; zәlzәlә, yer tәrpәнmәsi.

ЗЕМЛЯ́Н|Ы *прым.* ~а́я, ~о́е, ~а́я; torpaq, ~а́я рабо́ты torpaq işlәri.

ЗЕМЛЯ́РО́БСТВ|А *н.* ~а; *мн.* няма; әkin-çilik.

ЗЭ́РН|Е *н.* ~я, *мн.* зэ́рні і зярня́ты, зэ́рняў і зярня́т; 1. дән; пшани́чнае ~е buğda дәni; 2. taxıl.

З'Е́СЦІ *зак.* з'ем, з'ясі, з'есць, з'ядуць; *гл.* **Е́сці.**

З-ЗА *прыназ.* з Р. 1. dalından, arxasından, o tayından; з-за мо́ра дәnizin o tayından; 2. -dan, -dән; з-за ву́глá döngәdән, вярну́цца з-за мяжы́ хaricdән qayıtmaq; 3. üzün-dән, ucbatından, görә; з-за хваро́бы не змог пры́йсці хәstәliyә görә gәlә bilmәdi, з-за дажджы́ уаğışа görә.

ЗЗА́ДУ *присл.* arxada, geridә.

ЗІМ|А́ *ж.* ~ы, ~; qış; халодна́я ~а соуи́q qış; || *прым.* зі́мні і зі́мовы, ~ая, ~ае, ~іа і ~ая, ~ае, ~ыя; ~і час qış vaxtı; ~ае адзэ́нне qış paltarı.

ЗІМ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; qışlamaq.

ЗІМО́Й *присл.* qışda.

ЗЛАВА́ЦЦА *незак.* злу|юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* раззлава́цца); hirsләnmәk, asıqlanmaq.

ЗЛАВА́ЦЬ *незак.* злу|ю, ~эш, ~е, ~юць (*зак.* раззлава́ць); hirsләndirmәk, asıqlandıрмаq.

ЗЛЕ́ВА *присл.* solda, soldan; ён сядзэ́ў ~ад мяне́ o тәndән solda oturmışdı, ~ напра́ва soldan sağа; *ант.* спра́ва.

ЗЛЕ́ГКУ *присл.* yüngülcә, yüngülvarı.

ЗЛІВА́|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; qovuşmaq, birlәşmәk; рэ́кі ~юцца çaylar qovuşır.

ЗЛІПА́|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (*зак.* злі́пнуцца); 1. уары́змаq; валасы́ ~юцца tüklәр уары́şır; 2. yum-ulmaq.

ЗЛІ́ПН|УЦЦА *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~уцца; *гл.* **Злі́пацца.**

ЗЛІ́ЦЦ|Ё *н.* ~я; *мн.* няма; 1. birlәşmә, qovuşma; 2. qovuşaq.

ЗЛІ́Ч|ЫЦЬ *зак.* ~у, злі́чыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Лі́чыць.**

ЗЛ|О *н.* зла; *мн.* няма; 1. pislik, yamanlıq; прычы́ніць ~о pislik etmәk; 2. асі́q, hirs; сказа́ць з-за зла асі́ğından demәk.

ЗЛО́ДЗЕ|Й *м.* ~я, *мн.* зла́дзэй (з лі́ч. 2, 3, 4 – злódзэй), зла́дзэ́ў; оғру; *сін.* грабе́жнік.

ЗЛО́СЦ|Ь *ж.* злóсцi; *мн.* няма; 1. kin, әdavәt; 2. асі́q, hirs.

ЗЛУЧАЛЬНЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tabesiz*; ~ыя *злучнікі* *tabesiz* bağlayıcılar.

ЗЛУЧАЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* злучыцца); 1. birləşmək; 2. bitişmək.

ЗЛУЧАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* злучыць); 1. birləşdirmək; ~ць *атрады дэсталяры* *birləşdirmək*; 2. bitişdirmək; ~ць *трубы* *boruları* *bitişdirmək*; **сін.** аб'ядноўваць, сумяшчаць.

ЗЛУЧНИК *м.* ~а, ~аў; *грам.* bağlayıcı.

ЗЛУЧЫЦЦА *зак.* ~ўся, злучышыся, ~ыцца, ~ацца; *гл.* Злучацца.

ЗЛУЧЫЦЬ *зак.* ~ў, злучыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Злучаць.

ЗЛУЧЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; birləşmə, birləşdirmə; **сін.** аб'яднанне.

ЗЛ|Ы *прым.* ~ая, ~бе, ~ія; 1. kinli, qəddar; ~ы чалавек *qəddar adam*; 2. hirsli, acıqlı; *ён сёння ~ы* *bu gün o acıqlıdır*; 3. tutağan; ~ы сабака *tutağan it*.

ЗМАГАЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *vuruşmaq, döyüşmək*; ~цца *за Ра-дзіму* *Vətən uğrunda vuruşmaq*.

ЗМАГЧЫ *зак.* ~ў, зможаш, ~а, змогуць; *гл.* Магчы.

ЗМА|ЗАЦЬ *зак.* ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць; *гл.* Змазваць.

ЗМАЗВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* змазаць); 1. sürtmək; ~ць *рану ёдам* *yaraya yod sürtmək*; 2. yağlamaq; ~ць *колы* *təkərləri* *yağlamaq*.

ЗМАЛОЦЬ *зак.* змялю, змелеш, ~е, ~юць; *гл.* Малोць.

ЗМАЎКАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* змоўкнуць); *susmaq*; *птушкі змоўклі* *quşlar susdular*.

ЗМЭНЛІВЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *dəyişkən*; ~ы *характар* *dəyişkən xasiyyət* (*xüsusiyyət*).

ЗМЭНШЫЦЦА *зак.* ~уся, ~ышыся, ~ыцца, ~ацца; *гл.* Змяншацца.

ЗМЭНШЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Змяншаць.

ЗМЭРКНУЦЦА *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца; *гл.* Змяркацца.

ЗМЭР|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Мэрыць.

ЗМЕСТ *м.* ~у; *мн.* няма; 1. məzmun; ~ *кнігі* *kitabın məzmunu*; 2. miqdar, tərkib.

ЗМЭШВАЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* змяшацца); *qarışmaq, qatışmaq*; ~цца *з натойнам* *sataata qarışmaq*.

ЗМОРШЧЫЦЦА *зак.* ~уся, ~ышыся, ~ыцца, ~ацца; *гл.* Мёршчыцца.

ЗМОРШЧЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Мёршчыць.

ЗМОЎКНУЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* Змаўкаць.

ЗМРОК *м.* ~у; *мн.* няма; *alaqaranlıq, alatoran*.

ЗМРОЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qaranlıq, zülmət; ~ая *ноч* *zülmət gecə*; 2. tutqun, qasqabaqlı, qara; ~ыя *думкі* *qara fikirlər*; **ант.** светлы, вясёлы.

ЗМУЧАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *üzgün, yorğun, incidilmiş, əzab verilmiş*; ~ы *выгляд* *üzgün görkəm*.

ЗМУЧЫЦЦА *зак.* ~уся, ~ышыся, ~ыцца, ~ацца; *гл.* Мучыцца.

ЗМУЧЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Мучыць.

ЗМЫВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* змыць); *yumaq, uyub təmizləmək*.

ЗМЫ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Змываць.

ЗМЯКЧАЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* змякчыцца); 1. yumşalmaq; 2. yüngülləşmək.

ЗМЯКЧАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* змякчыць); 1. yumşaltmaq; 2. yüngülləşdirmək; ~ць *боль* *ağrını* *yüngülləşdirmək*.

ЗМЯКЧЫЦЦА *зак.* ~ўся, ~ышыся, ~ыцца, ~ацца; *гл.* Змякчацца.

ЗМЯКЧЫЦЬ *зак.* ~ў, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Змякчаць.

ЗМЯН|ІЦЦА *зак.* ~юся, змэн|ішыся, ~іцца, ~яцца; *гл.* Змяняцца і Змэньвацца.

ЗМЯН|ІЦЬ *зак.* ~ю, змэн|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Змяняць.

ЗМЯНШАЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца (*зак.* зменшыцца); *azalmaq*;

скóрасць ~еўца *sürət azalır*; **сін.** убаў-
ляцца.

ЗМЯНШАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. змёншыць); *azaltmaq, kiçiltmək*; ~ць
скóрасць *sürəti azaltmaq*, ~ць *цiск тэўiгi*
azaltmaq; **сін.** убаўляць; **ант.** павяліч-
ваць.

ЗМЯНЯЎ|ЦЦА і ЗМЁНЬВА|ЦЦА *незак.*
~юся, ~ешся, ~еўца, ~юўца (зак. змяніц-
ца); *dəyişmək, dəyişilmək*; ~ўца да непа-
знавальнасці *tanınmaz dərəcədə dəyişilmək*;
◇ *грам. змяняцца на склónах* hallara görə
dəyişmək.

ЗМЯНЯЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. змяніць); 1. *dəyişdirmək, dəyişmək*;
2. *əvəz etmək*; **сін.** перамяняць і перамён-
ваць.

ЗМЯРКАЎ|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв.,
~еўца (зак. змёркнуўца); *qaranlıq düşmək*,
toran qovuşmaq, qaş qaralmaq.

ЗМЯЎЦЦА *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., са-
мн|еўца, ~ўўца; *гл. Мяўца.*

ЗМЯЎЦЬ *зак.* самн|ў, ~эш, ~э, ~ўць; *гл. Мяўць.*

ЗМЯШАЎ|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~еўца,
~юўца; *гл. Змёшваўца.*

ЗМ|ЯЯ *ж.* ~яі, ~ей; *ilan*.

ЗНАЁМ|ЦЦА *незак.* ~люся, ~ішся, ~іцца,
~яцца (зак. пазнаёміцца); *taniş olmaq*; ~іцца
з гóрадам *şəhərlə taniş olmaq*, ~іцца з дзяў-
чынай *qızla taniş olmaq*.

ЗНАЁМ|ЦЬ *незак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць
(зак. пазнаёміць); *taniş etmək*; ~іць з гóра-
дам *şəhərlə taniş etmək*.

ЗНАЁМСТВ|А *н.* ~а, ~аў; *tanişlıq*.

ЗНАЁМ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *taniş*; ~ы
чалавёк *taniş adam*, ~ы гóрад *taniş şəhər*.

ЗНАК *м.* зна́к|а, ~аў; 1. *işarə*; ~ складання
üstəgəl işarəsi (+), ~ аднімання *çıxma işa-
rəsi (-)*, ~ дзялення *bölmə işarəsi (÷)*, ~ мно-
жання *vurma işarəsi (x)*, ~ роўнасці *bəra-
bərlilik işarəsi (=)*; 2. *işarə, him*; рабіць (па-
даць) ~ *him elətmək*; 3. *nişan*; дарожны ~
yol nişanı; 4. *nişanə, əlamət*; ~ сяброўства
dostluq əlaməti, ~ згóды *razılıq əlaməti*;
◇ ~і прыпынку *грам. durğu işarələri*, ~
якасці *keyfiyyət nişanı*.

ЗНАМЯНАЎ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя;
əlamətdar; ~ая падзе́я *əlamətdar hadisə*.

ЗНАРО́К *присл.* *qəsdən, bilə-bilə*.

ЗНА́ТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tanınmış*,
adlı-sanlı; ~ы чалавёк *adlı-sanlı şəxs*.

ЗНАТ|О́К *м.* ~ака́, ~акóў; *yaхşı bilən, bə-
ləd*; ~ок сваёй спра́вы о́з і́шiні *yaхşı bilən*.

ЗНАХО́Д|КА *ж.* ~кі, ~ак; *tapıntı*; *цзнная*
~ка *qiymətli tapıntı*.

ЗНАХО́ДЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя;
zırək, həzircavab, fərasətli.

ЗНА́ЧНА *присл.* *xeyli*, *əhəmiyyətli dərəcə-
də*; ~ больш за *xeyli çox*.

ЗНА́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *böyük*,
xeyli; ~ая сўма *gróşай böyük təbləğdə*
pul; 2. *əhəmiyyətli, mühüm*; ~ая падзе́я
mühüm hadisə.

ЗНАЧ|О́К *м.* ~ка́, ~коў; *nişan*; ~кі з выя́ва-
мі гарадо́ў *şəhərlərin təsviri olan nişanlar*.

ЗНА́Ч|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць;
mənası olmaq; *што гóта ~ыць? бу пə de-
тəkdir?*

ЗНАЧЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *məna*; ~е сло́ва
sözün mənası, ~е по́гляду *baxışın mənası*;
2. *əhəmiyyət*; мець вялі́кае ~е *böyük əhəmi-
yyətli olmaq*, не ма́е ~я *əhəmiyyəti yoxdur*.

ЗНЕВАЖАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. знява́жыць); *alçaltmaq*; **сін.** прыні-
жаць; **ант.** узвыша́ць.

ЗНЕМАГАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. знемагчы); 1. *qüvvədən (gücdən) düş-
mək, haldan (taqətdən) düşmək, üzülmək*,
yorulmaq, zəifləmək; ~ць ад пла́чу *ağla-
maqdan üzülmək*; 2. *inləmək, sızıldamaq*;
~ць ад смáгi *susuzluqdan inləmək*.

ЗНЕМАГ|ЧЫ *зак.* ~ў, знямо́ж|аш, ~а,
знямо́гуць; *гл. Знемага́ць.*

ЗНЕ́С|ЦІ *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., зня́с|э,
~ўць; *гл. Нэ́сцi².*

ЗНЕ́С|ЦІСЯ *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., зня́-
с|эўца, ~ўўца; *гл. Нэ́сцiсi².*

ЗНЕ́ШН|І *прым.* ~яя, ~яе, ~ія; *xarici*; ~яя
палі́тыка *xarici siyasət*, ~і га́ндаль *xarici*
ticarət.

ЗНІЖАЎ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~еўца,
~юўца (зак. зні́зіцца); *aşağı düşmək, en-*

mək; *тэмперату́ра* ~*еўца* *hərarət aşıǵı* *düşdü*.

ЗНІЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. знізіць); *aşıǵı salmaq, endirmək; ~ць* *skópacь sürəti aşıǵı salmaq*.

ЗНІЗІЦЦА *зак.* зніжуся, зніз|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **Зніжа́цца.**

ЗНІЗІЦЬ *зак.* зніжу, зніз|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Зніжа́ць.**

ЗНІЗУ *прысл.* ашаǵıдан, altdan; ~ *давэрху* *aşaǵıdan uıxartıa*.

ЗНІКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. знікнуць); *itmək, yox olmaq; ~ць у цёмры* *qaranlıqda yox olmaq, maşınы зніклі за наваро́там* *taşınlar döngədə yox oldular; сін.* прападаць; *ант.* з'яўляцца, узнікаць.

ЗНІКН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* **Зніка́ць.**

ЗНІШЧА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. знішчыць); *məhv etmək, qırmaq, yox etmək; ~ць мух* *milçəkləri məhv etmək (qırmaq)*.

ЗНІШЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Знішча́ць.**

ЗНІШЧЭ́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; *məhv etmək, məhv edilmə; ~е сельскагаспадарчых шкóд-нікаў* *kənd təsərrüfatı ziyanvericilərinin məhv edilməsi*.

ЗНО́СІН|Ы ~; *адз.* няма; *əlaqə, ünsiyyət*.

ЗНОЎ *прысл.* 1. yenə; *ён* ~ *спазніўся о, yenə gecikib*; 2. yenidən, təzədən, yenə; ~ *пайшоў дождж* *yenə yağış yağdı; сін.* ізноў, на́нава.

ЗНУТРЫ́ *прысл.* içəridən, daxildən; ~ *чуўся шум* *içəridən səs eşidilirdi, дзвэ́ры зачы́нены* ~ *qapı içəridən bağlıdır*.

ЗНЯВА́Ж|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Зневажа́ць.**

ЗНЯНА́ЦКУ *прысл.* qəflədən, qəfildən, qəfil.

ЗО́Л|АК *м.* ~ку і ~аку; *мн.* няма; *dan yeri; уста́ць на зо́лаку* *dan yeri ağaranda durmaq*.

ЗО́ЛАТ|А *н.* ~а; *мн.* няма; *qızıl; нярсце́нак з ~а* *qızıl üzük; ♦ на ва́гу ~а* *qızıldır; || прым.* залат|ы́, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; ~ы́ меда́ль *qızıl medal*.

ЗО́Н|А *ж.* ~ы, ~; *qurşaq, yer, sahə; лясна́я ~а* *meşə qurşağı, ~а адпачы́нку* *istirahət sahəsi*.

ЗО́Р|КА *ж.* ~кі, ~ак; *ulduz*.

З-ПАД *прыназ.* з Р. 1. altdan, altından; ~ *сталá* *masanın altından*; 2. isimlə birlikdə qab mənasında işlənir; *бутэ́лька* ~ *мала-ка́* *südə şişəsi, скры́нка* ~ *цыга́рэт* *siqaret qutusu, мяшо́к* ~ *му́кі* *un kisəsi*; 3. yaxınlığından; ♦ ~ *палы́* *dal* *qarıdan, altdan*; ~ *зямл́і даста́ць* *yerin deşiyindən tapmaq, ~ палкі́* *zorla, ağac gücünə*.

ЗРАБ|ІЦЦА *зак.* ~люся, зрób|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **Рабі́цца.**

ЗРАБ|ІЦЬ *зак.* ~лю́, зрób|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Рабі́ць.**

ЗРАЗА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зрэзаць); *kəsmək; ~ць галі́нку* *budağı kəsmək*.

ЗРАЗУМЕ́ЛА *пабочн. сл.* aydın məsələdir (ki); ~, *ён пры́ўдзе* *aydın məsələdir ki, o, gələcək*.

ЗРАЗУМЕ́Л|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *aydın, aşıq*.

ЗРАЗУМЕ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Разуме́ць.**

ЗРОК *м.* зро́ку; *мн.* няма; *görmə qabiliyyəti*.

ЗРУХ *м.* зру́х|у, ~аў; *irəliləyiş*.

ЗРУ́ЧНА *прысл.* rahat; *усе́сцяся* ~ *rahat oturmaq*.

ЗРУ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. rahat; ~ае *крэ́сла* *rahat kürsü*; 2. münasib; ~ы *час* *münasib vaxt; сін.* камфартáбельны.

ЗРЫВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Сарва́цца.**

ЗРЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Сарва́ць.**

ЗРЫ|Ў *м.* зры́|ву, ~ваў; 1. qopardılma; 2. dərilmə; 3. pozulma.

ЗРЭ́ДКУ *прысл.* arabir, hərdən, hərdənbir; *піса́ць* ~ *arabir məktub yazmaq, мы* ~ *су-страка́ліся* *biz hərdənbir görüşərdik; сін.* ча́сам.

ЗРЭ́ЗАЦЬ *зак.* зрэ́ж|у, ~аш, ~а, ~уць; *гл.* **Зрэза́ць.**

ЗРЭ́Н|КА *ж.* ~кі, ~ак; *göz bəbəyi*.

ЗУБ *м.* (у ро́це) зўба, *мн.* зўбы (з ліч. 2, 3, 4 – зубы), зубоў; (у *баранé i инш.*) зўба, *мн.* зубы, зубоў; *дiш*; *чысцiць* ~ы *dışlärini tətizlätäk*, у мянэ баліць ~ *dışim ağrıyır*; || *прым.* **зубн|ы**, ~ая, ~ёе, ~ыя; ~ы ўрач *dış həkimi*, ~ая шчóтка *dış fırçası*.

ЗУСІМ *прысл.* 1. *lap, tamamilə*; ~ *нóвы* *lap təzə*; ~ *глухі tatamilə kar*; 2. *heç*; ~ *не вéдаць heç bilmätäk*, ~ *не ... heç də ...*; **сін.** цáлкам.

ЗЫХÓ|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; 1. *gəlmək, çıxmaq*; *адкўль* ~дзіць *небяспéка? təhlükə haradan gəlir? gətməyə çútki* ~дзяць *ад ягó bu söz-söhbətlər ondan çıxır*; 2. *əsaslanmaq, nəzərə almaq*; ~дзіць з *інтарэсаў* *калектыву* *kollektivin tənafevini nəzərə almaq*.

ЗЫХÓДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *çixış, başlanğıc, ilk*; *прыняць* ~ае *станóвішча* *çixış vəziyyətini almaq*.

ЗЭДАЛЬ *м.* зэдл|я, ~яў; *oturacaq*.

ЗЯБЛІВ|А *н.* ~а; *мн.* няма; *dondurma şumu, payız şumu*.

З'ЯБН|УЦЬ *незак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*зак.* *азябнуць*); *üşümək, donmaq*; **сін.** *mérzнуць*. **З'Я|ВА** *ж.* ~вы, ~ў; 1. *hadisə*; 2. *şəkil (ta-maşada)*.

З'ЯВІЦЦА *зак.* з'яўлюся, з'яв|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **З'яўляцца.**

ЗЯЗЮ|ЛЯ *ж.* ~і, ~ь; *ququ quşu*.

ЗЯЛЁН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *yaşıl*; ~ы *кóлер* *yaşıl rəng*; 2. *göy*; ~ая *травá göy ot*.

ЗЯМЁЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *torpaq*; ~ы *ўчáстак torpaq sahəsi*.

ЗЯМЛ|Я *ж.* ~і, *мн.* зéмлі, зямéль; 1. *Yer*; *Зямля рўхаеўца* *вакóл Сónца Yer Günəş ətrafında fırlanır*; 2. *quru*; ~я *i* *вадá quru və su*; 3. *yer*; *ляжáць на* ~і *yerdə uzanmaq*; 4. *torpaq*; *апрацóўка* ~і *torpağın becərilməsi*.

ЗЯМЛЯК *м.* *земляк|á*, ~óў; *həmyerli*.

ЗЯМН|Ы *прым.* ~ая, ~ёе, ~ыя; *yer*; ~ы *шар Yer kürəsi*.

З'ЯЎЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* *з'явіцца*); *görünmək*; *peyda olmaq*; *çıkmaq*; ~цца з-за *хмар buludların arxasından görünmək*.

I

I' *злучн.* 1. *və; knízi i ciuýmki kitab və dəftərlər;* 2. *da, də, həm, həm də; i knízi, i ciuýmki kitablar da, dəftərlər də, i tam i mým həm orada, həm burada.*

I² *часц.* *belə, hətta; da, də; ne маэу i надумаць пра гэта бу барэдэ fikirleşə belə bilmirəm.*

I г. д. (*i* гóтак далéй) *və i. a. (və ilaxir).*

ІГЛІЦ|А *ж.* *~ы; мн. няма; tikan; саснóвая ~а şam tikanları.*

ІГОЛ|КА *ж.* *~кі, ~ак; 1. iynə, qıyıq; швéйная ~ка tikiş iynəsi; 2. mil; вязáльная ~ка hörmə mili.*

ІГР|А *ж.* *~ы; мн. няма; çalma; ~а на раýлі royalda çalma.*

I да т. п. (*i* да тагó падóбнае) *və b. k. (və bu kimi).*

ІДЭАЛАГІЧН|Ы *прым.* *~ая, ~ае, ~ыя; ideoloji; ~ая барацьба́ ideoloji mübarizə.*

ІДЭАЛІЗМ *м.* *~у; мн. няма; idealizm (fəlsəfi cərgəyan).*

ІДЭАЛОГІЯ *ж.* *~і, ~й; ideologiya, məfkurə.*

ІДЭА́ЛЬНА *присл.* *əla, çox gözəl, çox yaxşı.*

ІДЭА́ЛЬН|Ы *прым.* *~ая, ~ае, ~ыя; 1. ideal; 2. çox yaxşı, çox gözəl, əla, mükəmməl; ~ы рабóтнік çox yaxşı işçi.*

ІДЭ́|Я *ж.* *~і, ~й; 1. ideya (əqidə); пе́радава́ыя ~і qabaqcıl ideyalar; 2. ideya (əsas fikir); ~я рама́на romanın əsas ideyası; 3. fikir;*

добрая ~я *yaqxı fikir*; || *прым.* **ідэйн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя.

ІЗАЛЯВАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *аугі*, *tək*; ~ы *пакой аугі отақ*.

ІЗАЛ|ЯВАЎЦЬ *зак.* *i* *незак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; *təcrid etmək*, *ayırmaq*; ~яваўць *хворага хэстэні тэсэйд этмэк*.

ІЗАЛ|ЯЦЫ|Я *жс.* ~і, ~й; *təcrid etmə* (*edilmə*), *ayırma*; ~я *хвóрых хэстэлэрин тэсэйд эдilməsi*.

ІКАЎК|А *жс.* ~і; *мн.* *няма*; *hıçqıgıç*.

ІКА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* *ікнуць*); *hıçqıgımaq*.

ІКН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* **Ікаць.**

ІК|ЎЛ *м.* ~ла, ~лоў; 1. *körək diş*; 2. *iri diş* (*heyvanlarda*); *vóuçy ~ól canavar diş*.

ІКР|Ў *жс.* ~ы; *мн.* *няма*; *kürü*; *чóрная ~а qara kürü*, *чырвóная ~а qırmızı kürü*, *зярністая ~а dəpəvər kürü*, *баклажанаваыя ~а badımcan kürüsü*.

ІКС *м.* ~а, ~оў; *iks* (*x işarəsi*).

ІЛ *м.* *lil*; *мн.* *няма*; *lil*; *пакрыўца ~ам lillə örtülmək*, *lillənmək*; **сін.** *глей*.

ІЛЮСТРАЎЦЫ|Я *жс.* ~і, ~й; 1. *şəkil vermə*, *rəsm vermə*; 2. *şəkil, rəsm* (*kitabda və s.*); *кніга з ~ямі şəkilli kitab*; 3. *misal göstərmə* (*götirmə*).

ІМГЛ|Ў *жс.* ~ы; *мн.* *няма*; 1. *duman*, *çən*, *çiskin*; 2. *qaranlıq*, *alaqaranlıq*.

ІМЕННА *часц.* *məhz*; ~ *сёння məhz bu gün*, *мне namrəbna ~ гэтая кніга тэпə məhz bu kitab lazımdır*; ♦ *вошь ~* *elədir ki var, a ~ yəni*; **сін.** *менавіта*, *якраз*.

ІМКЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *çox sü-rətlı*, *çox iti*.

ІМКНЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; *səy, cəhd, can atma*.

ІМКН|ЎЦА *незак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; *can atmaq*; ~ўцца *да вэдаў biliyə can atmaq*.

ІМПАРТ *м.* ~у; *мн.* *няма*; *idxal, idxalat*; ~ *тавараў tal idxalı*; **ант.** *экспарт*.

ІМПАРТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *xaricdən alınmış, xarici*; ~ае *абсталяванне xaricdən alınmış avadanlıq*, ~ая *мэбля xarici mebel*; **ант.** *экспартны*.

ІМПЭРЫ|Я *жс.* ~і, ~й; *imperiya*; *Рымская ~я Roma imperiyası*; || *прым.* **імперск|і**, ~ая, ~ае, ~ія.

ІМЧ|ЎЦА *незак.* ~ўся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; *sürətlə getmək, çararaq getmək*.

ІМЧ|ЎЦЬ *незак.* ~ў, ~ыш, ~ыць, ~аць; *sürətlə aparmaq, çararaq aparmaq*; *пóезд ~ыць пасажыраў qatar sərnişinləri sürətlə aparır*.

ІМШЫСТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *matırılı*; ~ыя *лясы matırılı meşələr*.

ІМ|Я *н.* *P* *імя і імені*, *D* *імя і імені*, *T* *імя і іменем*, *M* (*аб*) *імя і імені*, *мн.* *НВ імя і імёны*, *P* *імяў*, *імя і імёнаў*, *D* *імям і імёнам*, *T* *імямі і імёнамі*, *M* (*аб*) *імях і імёнах*; 1. *ad*; *даць ~я дзіцяці ызаға ad qoymaq*, *вэдаць usx na імёнах hamının adını bilmək*, ~я *дзяўчынка – Hamışa qızın adı Nataşadır*; 2. *ad*, *şöhrət*; *набыць ~я ad qazanmaq*; *ad ~я кагó-н. kimin adından*, *скажы ad майгó ~я tənim adımdan de*, *на ~я кагó-н. kimin adına*, *напісаць заяву на ~я дырэктара direktorun adına ərizə yazmaq*.

ІМЯНІН|Ы *мн.* ~; *адз.* *няма*; *ad günü*, *ad qoyulan gün*; *спраўляць ~ы ad günü keçirmək*.

ІМЯНН|Ы *прым.* ~ая, ~оё, ~ыя; 1. *adlı*, *üstündə ad yazılmış*; ~ы *гадзіннік adlı (üstündə ad yazılmış) saat*; 2. *ad*; *імённае скланэнне ad hallanması*; ♦ ~ы **спіс** *adlar siyahısı*.

ІНЎКШ *прысл.* *аугі cür*, *баşqa cür*; ~ *не мог наступіць başqa cür hərəkət edə bilməzdim*; ♦ **так абó** ~ *hər halda, necə də olsa*; **сін.** *паіншаму*, *іначай*.

ІНВАЛІД *м.* ~а, ~аў; *əlil, şikəst*; ~ы *вайны müharibə əlilləri*, ~ *працы əmək əlili*.

ІНВЕНТАР *м.* ~у; *мн.* *няма*; *şey, əşya*, *avadanlıq*; *кухóнны ~ mətbəx avadanlığı*.

ІНДУСТРЫ|Я *жс.* ~і; *мн.* *няма*; *sənaye*; *лёгкая ~я üngül sənaye*, *цяжкая ~я ağır sənaye*.

ІНДЫВІДУАЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *fərdi, şəxsi*; ~ы *план fərdi plan*, ~ы *падыхód fərdi yanaşma*; ♦ *спарт. ~ае першыньство şəxsi birincilik*; **сін.** *асабісты*, *персанальны*; **ант.** *калектыўны*.

ИНДЫЙСКІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; hind; ~і чай hind çayı.

ИНДЫЧКА ж. ~кі, ~ак; hinduşka, hind toyuğu.

ІНЕ|Й м. ~ю; мн. няма; qırov; дрэва пакрыта ~ем ағас qırovla örtülüb; **сін.** шэрань.

ИНЖЫНЕР м. ~а, ~аў; mühendis; ~бу-даўнік inşaat mühendisi, зорны ~ мәдән mühendisi.

ИНЖЫР м. (дрэва) ~а, ~аў; (плоды) ~у; мн. няма; әңсир; || прым. **інжырн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае варэнне әңсир мürəbbəsi; **сін.** смакоўніца, смоква, фігавае дрэва.

ИНЦЫЯЛ м. ~а, ~аў; inisial (ad və ata adının baş hərfləri); *nanicáçь ~ы inisialını yazmaq.*

ИНЦЫЯТЫ|ВА ж. ~вы, ~ў; təşəbbüs; *па ягó ~ве onun təşəbbüsü ilə, праявіць ~ву təşəbbüs göstərmək; сін.* пачын.

ИНЦЫЯТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təşəbbüskar; ~ы рабóтнік təşəbbüskar işçi; **сін.** прадпрымальны.

ИНСПЕКТАР м. ~а, ~аў; müfəttiş, yoxlayıcı; ~ранá maarif şöbəsinin yoxlayıcısı.

ИНСТРУКТАР м. ~а, ~аў; təlimatçı.

ИНСТРУКЦЫ|Я ж. ~і, ~й; təlimat, göstəriş; *нóвая ~я yeni təlimat, даваць ~ю təlimatlandırmaq.*

ИНСТРУМЕНТ м. ~а, ~аў; 1. alət; *ме-дыцы́нскія ~ы tibbi alətlər, ця́лярскія ~ы çilingər alətləri; 2. муз. çalğı aləti; стру́нныя ~ы simli alətlər; уда́рныя ~ы zərb alətləri, наро́дныя ~ы xalq çalğı alətləri.*

ИНСТИТУТ м. ~а, ~аў; institut; *навуко́ва-дасле́дчы ~ elmi-tədqiqat institutu; || прым.*

інстыту́цк|і, ~ая, ~ае, ~ія.

ИНТАНА́ЦЫ|Я ж. ~і, ~й; лінгв. intonasiya (səs tonu); *апа́вядальна́я ~я nəqli intonasiya, ф́разава́я ~я cümlə intonasiyası.*

ИНТАРЭ́С|Ы мн. ~аў; mənəfe, хе́йр; *дзяр-жаўны́я ~ы dövlət mənəfeyi, аса́бісты́я ~ы şəxsi mənəfe, абара́няць ~ы наро́да xalqın mənəfeyini müdafiə etmək, у ~ах каго-, чаго-н. kimin, пəyin хе́йринə, хе́йри үçün.*

ИНТЫМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məh-rəm, çox yaxın, səmimi; ~ы с́ябар məhrəm (ən yaxın) dost.

ІНТЭЛІГЭ́НЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; ziyalı-lar; *твóрчая ~я yaradıcı ziyalılar.*

ІНТЭРВА́Л м. ~у, ~аў; 1. ara, fasilə; *пра-цава́ць з ~амі fasilələrlə işləmək; 2. ара, məsafə; з ~ам 5 мэ́траў beş metr məsafə ilə.*

ІНТЭРВ'Ю́ н. нескл. müsahibə; *даць ~ müsahibə vermək, атрыма́ць ~ müsahibə almaq.*

ІНТЭРНА́Т м. ~а, ~аў; internat (şagirdlərin oxuyub yaşadığı qapalı məktəb).

ІНТЭРНА́ЦЫЯНА́Л м. ~а; мн. няма; beynəlmiləl.

ІНТЭРНА́ЦЫЯНА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; beynəlmiləl, beynəlxalq; ~ы аба-в́язак beynəlmiləl borc, ~ая са́ліда́рнасць beynəlmiləl həmrəylik; **сін.** міжнародны.

ИНФАРМ|АВА́ЦЬ зак. і незак. ~ю, ~уеш, ~ёе, ~уюць; məlumat vermək, xəbər vermək, bildirmək; *~ава́ць пра здарэ́нне baş vermiş hadisə haqqında məlumat vermək; сін.* паведамляць, апавяшчаць, на́казваць.

ИНФАРМА́ЦЫ|Я ж. ~і, ~й; xəbər, məlu-mat; *атрыма́ць ~ю xəbər (məlumat) almaq, газéтная ~я qəzet məlumatı, бю́ро тэхні́ч-най ~і texniki məlumat bürosu; || прым. ін-фарма́цыйн|ы*, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае бю́ро məlumat bürosu.

ИНФЕКЦЫ́ЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yoluxucu; ~ыя хва́робы (захво́рванні) yolu-xucu xəstəliklər, ~ае аддзя́ленне yoluxucu xəstəliklər şöbəsi.

ИНФЭ́КЦЫ|Я ж. ~і, ~й; yoluxma; ~я гры́пу qrip yoluxması.

ІНШАГА́РОДН|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; *ба́шқа şəhərdə yaşayan, başqa şəhərdə olan, başqa şəhərdən gəlmiş; ~ія ВНУ başqa şəhərdə olan ali məktəblər, ~ія арты́сты baş-qa şəhərdən gəlmiş artistlər.*

ІНША́РОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; özgə, yad, yabancı.

ІНШ|Ы займ. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. özgə, başqa, qeyri; ~ым шлі́хам başqa yolla, ~ымі сло́-вамі başqa sözlə, ~ага шлі́ху нямá başqa yol yoxdur; ♦ ~ым ра́зам bəzən, ~ая сп́рава başqa məsələ.

ПАДРОМ м. ~а, ~аў; cıdır meydanı; *спаборніцтва на ~е cıdır meydanında yarış.*

ПРАЊІЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; istehzalı; ~ы пòгляд istehzalı baxış; **сін.** насмешлівы, кплівы.

ПРВАЊ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; cıqıq, yırtıq.

ПРВ|ЊЦА¹ незак. (пасля галосных рвацца) 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ёцца, ~ўцца (зак. парвацца); 1. cıqılmaq, partlamaq; *panépa рвёўца kağız cırılır*; 2. dağılmaq, yırtılmaq.

ПРВ|ЊЦА² незак. (пасля галосных рвацца) ~ўся, ~ёшся, ~ёцца, ~ўцца; 1. can atmaq; ~ўцца ў бой döyüşə can atmaq; 2. dartınmaq; *сабáка рвёўца на ланцугу it zəncirdə dartınır.*

ПРВ|ЊЦЬ незак. (пасля галосных рваць) ~ў, ~ёш, ~ё, ~ўць (зак. парваць); 1. dartmaq, qorartmaq; ~ўць з кòранем kökündən qorartmaq; 2. dərmək; ~ўць яблык alma dərmək; 3. cırmaq, yırtmaq; ~ўць panépu kağızı cırmaq.

ПРВÓТ|А ж. (пасля галосных рвóта) ~ы, ~аў; qusma, öyümə; **сін.** ваніты.

ПРЖ|Њ ж. (пасля галосных ржа) ~ы; мн. няма; pas.

ПРЖАВЁ|ЦЬ незак. (пасля галосных ржавець) 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, ~юць; paslanmaq, pas atmaq.

ПРЖ|ЊЦЬ незак. (пасля галосных ржаць) ~ў, ~ўш, ~ў, ~ўць; kışnəmək.

ПРÓН|Я ж. ~і; мн. няма; istehza, rişxənd; *гаварыць з ~яй istehza ilə danışmaq*; ♦ ~я лёсу taleyin işi.

ЇСКР|А ж. ~ы, ~аў; qığılcm; *электрычная ~а elektrik qığılcmı.*

ІСНАВАЊН|Е н. ~я; мн. няма; 1. olma, mövcud olma; 2. həyat, yaşayış, varlıq; **сін.** жыццё.

ІСН|АВАЦЬ незак. ~ўю і ~ўю, ~ўеш і ~ўеш, ~ўе і ~ўе, ~ўюць і ~ўюць; var olmaq (aid olmaq), mövcud olmaq; *закон ~ўе для ўсіх qanun hamıya aiddir, ~ўе думка, што ... belə bir fikir var ki, ...*

ІСТÓТ|А ж. ~ы; ~; 1. mahiyyət; 2. məxluq, vücut; *жывáя ~а canlı məxluq.*

ІСТÓТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əhəmiyyətli, mühüm, zəruri, əsaslı; ~ыя змéны əsaslı dəyişikliklər.

ІСЦ|І незак. ід|ў, ~зэш, ~зё, ~ўць; 1. getmək; *ісц|і ў шкóлы тэктэбэ getmək, ісц|і на працу işə getmək, ісц|і гуляць gəzməyə getmək, ~зё сход iclas gedir, ~зё фíльм film gedir*; 2. gəlmək; *ісц|і са шкóлы тэктэбдэн gəlmək, ~ў з працы işdən gəlirəm*; 3. keçmək, getmək; *гады ~ўць illər keçir*; 4. yağmaq; *дождж ~зё yağış yağır.*

ЇСЦІН|А ж. ~ы, ~; həqiqət, doğruluq; *гэ́та аднавяда́е ~е bu, həqiqətə uyğundur, у гэ́тым ёсць до́ля ~ы bunda bir həqiqət vardır, аб'екты́ная ~а obyektiv həqiqət.*

К

КАБА́Н м. ~а́, ~о́ў; qaban, çöldonuzu.

КАБИ́Н|А ж. ~ы, ~; kabinə; ~а *ліфта* liftin kabinəsi, ~а *аўтамабіля* avtomobilin kabinəsi.

КАБІНЭ́Т м. ~а, ~аў; 1. iş otağı; ~ *дырэктара* direktorun iş otağı, ~ *вучонага* alimin iş otağı; 2. məşğələ otağı; ~ *фізікі* fizikadan məşğələ otağı; 3. kabinə, otaq; ~ *урача* həkim otağı (kabinəsi).

КАБЫ́Л|А ж. ~ы, ~; madyan.

КАВА́ЛЬ м. ~я, ~ёў; dəmirçi.

КАВА́РН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məkrli, hiyləgər, qəddar; ~ы *вораг* təkrli düşmən; *сін.* вераломны, здрадніцкі.

КАВА́ЦЬ незак. ку|ю́, ~эш, ~ё, ~юць (зак. падкава́ць); 1. döymək; *кава́ць жалéза* dəmiri döymək; 2. nallamaq; *кава́ць каня* atı nallamaq.

КА́ВЕРЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əngəlli, dolaşıq, çaşdırıcı; ~ае *пытáнне* çaşdırıcı sual, ~ы *вы́падак* dolaşıq hadisə.

КАВУ́Н м. ~а́, ~о́ў; qarqız; || прым. **кавуно́в|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *лупіны* qarqız qabıǵı.

КА́ДР м. ~а, ~аў; kadr, bir səhnə, şəkil; ~ы *кіначасо́ніца* kinojurnalın şəkilləri (kadrları).

КА́ДР|Ы мн. ~аў; адз. няма; kadr (əsas işçi); *аддэ́л ~аў* kadrlar şöbəsi, *па́дрыхто́ўка ~аў* kadrların hazırlanması; || прым. **ка́драв|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае *пытáнне* kadr məsələsi.

КАЖАН м. ~а, ~оў; yarasa, şəbrərə.

КАЖУХ м. ~а, ~оў; kürk.

КАЗ|А ж. ~ы; мн. кóзы, коз; кеçi; || *прым.* казін|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае малакó кеçi südü.

КАЗАРМ|А ж. ~ы, ~ i ~аў; kazarma (hərbi hissələrdə bina).

КАЗАХ м. ~а, ~аў; qazax; || *прым.* ка-зэхк|и, ~ая, ~ае, ~ия; ~ая мо́ва qazax dili.

КАЗАЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. nağıl; 2. əfsanəvi.

КАЗАШ|КА ж. ~ки, ~ак; qazax (qadın).

КАЗ|ЕЛ м. ~ла, ~лоў; təkə, erkək keçi; *гóр-ны* ~ёл дағ кеçisi.

КАЗ|КА ж. ~ки, ~ак; nağıl; *раска́зваць ~ку nağıl danışmaq.*

КАЗЛЯН|Я *i* **КАЗЛЯН|Е** н. ~яці, ~ят; çəpiş, oğlaq.

КАЗН|А ж. ~ы; мн. няма; xəzinə; *дзяр-жаўная* ~а dövlət xəzinəsi.

КАЗЫР|ОК м. ~ка, ~коў; günlük.

КАЙСТР|А ж. ~ы, ~аў; zənbil.

КАЛАНИЯЛІЗМ м. ~у; мн. няма; müstəmləkəçilik.

КАЛГАС м. ~а, ~аў; kolhoz; *старшыня* ~а kolhoz sədri, *працаваць у ~е kolхозда işləmək*; || *прым.* калгасн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы лад kolhoz quruluşu.

КАЛГАСНІК м. ~а, ~аў; kolhozçu.

КАЛГОТ|КИ мн. ~ак; *адз. няма*; kolqotka; *дзіцячыя* ~ки uşaq kolqotkası.

КАЛЕКТЫ|Ў м. ~ву, ~ваў; kollektiv; *сту-дэнцкі* ~ў tələbə kollektivi; || *прым.* калек-ты|н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая гаспадарка kollektiv təsərrüfat, ~ая пра́ца kollektiv iş.

КАЛÉКЦЫ|Я ж. ~и, ~й; kolleksiya (toplama, yığma); ~я карці́н rəsm əsərlərinin kolleksiyası, *збіраць ~ю kolleksiya yığmaq.*

КАЛÉН|А н. ~а, ~ь *i* ~яў; 1. diz; *стаць на ~и dizləri üstə durmaq, diz çökmək, травá на ~а ot dizdəndir, сукénка да ~а don dizə qədərdir (dizdəndir)*; 2. dirsək; ~а ракі́ чаўн dirsəyi; *♦ мо́ра на ~а* Araz aşığındandır, Kür topuğundan.

КАЛÉЦТВ|А н. ~а; мн. няма; şikəstlik, əlillik.

КАЛÉЧ|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. скалэчыць); 1. şikəst etmək; 2. pozmaq, korlamaq.

КАЛÍ *присл.* haçan, nə vaxt, nə zaman; ~вярнуўся? *nə vaxt qayıtmısan?* ~ ты нара-дзіўся? *sən nə vaxt anadan olmusan?* ~ ён пра́чнуўся, было́ цёмна о, уихудан оуапан-да qaranlıq idi.

КАЛÍДОР м. ~а, ~аў; dəhliz; *доўгі* ~ uzun dəhliz.

КАЛÍ-НÉБУДЗЬ *присл.* bir zaman, bir vaxt.

КАЛÍСЫЦІ *присл.* vaxtilə, bir vaxtlar, bir zamanlar; ~ ён жыў у вёсцы vaxtilə о, *kənd-да* уазауірди; *сін.* некалі.

КАЛÓДЗЕЖ *i* **КАЛÓДЗЕЗ|Ь** м. ~а, ~аў *i* ~я, ~яў; quyu; *рыць ~ quyu qazmaq, да-ставаць вадў з ~а quyudan su çıxarmaq*; *♦ артэзі́йскі* ~ artezian quyusu; *сін.* стўдня.

КАЛÓН|А ж. ~ы, ~; 1. sütun; *высо́кая* ~а hündür sütun; 2. dəstə, sıra, qol; ~ы дэ-манстра́нтаў nümayişçi dəstələri, ~а аўта-мабіляў avtomobil dəstəsi.

КАЛÓНЦЯ ж. ~и, ~й; müstəmləkə; || *прым.* калані́яльн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя кра́іны müstəmləkə ölkələr.

КАЛ|ОЦЬ¹ *незак.* ~ю, кóл|еш, ~е, ~юць (зак. раскалоць); 1. doğramaq, yarmaq; ~оць цў́кар qənd doğramaq, ~оць дро́вы odun doğramaq (yarmaq); 2. sındırmaq; ~оць арэ́хі qoz sındırmaq.

КАЛ|ОЦЬ² *незак.* ~ю, кóл|еш, ~е, ~юць (зак. закалоць); 1. sancmaq, batırmaq; 2. iynə vurmaq; 3. kəsmək; *калоць свіне́й donuzları kəsmək.*

КАЛУПÁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. калупнуць); qurdalamaq, eşələmək; ~ць зямлю́ torpağı eşələmək.

КАЛУПН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* Калупа́ць.

КАЛЮ́Ч|КА ж. ~ки, ~ак; tikan.

КАЛЮ́Ч|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. tikanlı; ~ы ку́ст tikanlı kol, ~ы дро́т tikanlı məftil.

КАЛЯ́ *прываз.* з Р. 1. yaxınlığında, yanın-da; ~шко́лы məktəbin yanında, *сяда́й ~ мя-не yanımda otur*; 2. yaxın; *ісці ~ гадзі́ны bir saata yaxın yol getmək.*

КАЛЯНДАР м. календар|а, ~оў; təqvim; нoвы ~ уenі təqvim, настoльны ~ masaiüstü təqvim; || прым. **каляндaрн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы год təqvim ili.

КАЛЯРÓВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rəngli, əlvən; ~ы фiльм rəngli film, ~ыя алóўкi rəngli karandaşlar.

КАЛЯС|КА ж. ~кi, ~ак; araba; дзiцячая ~ка uşaq arabası.

КАМÁНД|А ж. ~ы, ~i ~аў; 1. əmr; даць ~у əmr vermək; 2. dəstə; пaжáрная ~а уаŋгiн dəstəsi; 3. сnарт. komanda; футбóльная ~а futbol komandası.

КАМÁНД|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. скамáндаваць); 1. komanda vermək, əmr vermək; 2. komandanlıq etmək.

КАМАНДЗІР м. ~а, ~аў; komandır; ~ палкá alay komandiri, звярну́цца да ~а komandirə müraciət etmək.

КАМАНДЗІРÓ|ЎКА ж. ~ўкi, ~вак; 1. ezam edilmə; 2. ezamiyyət; ё́хаць у ~ўку ezamiyyətə getmək.

КАМАР м. ~а, ~оў; ağsaqanad, didili.

КАМБА́ЙН м. ~а, ~аў; kombayn.

КАМБА́ЙНЕР м. ~а, ~аў; kombaynçı.

КАМБІНА́Т м. ~а, ~аў; kombinat; мя́са-малóчны ~ ət-süd kombinatı, ~ бытаво́га абслугоўвання тaішəт xidməti kombinatı, ву-чэ́бны ~ tədris kombinatı.

КАМЕ́ДЫ|Я ж. ~i, ~й; komediya; музы́чная ~я musiqili komediya.

КАМЕНДА́НТ м. ~а, ~аў; 1. rəis; ~ крэ́пас-ці qala rəisi, ~ го́рада şəhər rəisi; 2. komendant; ~ iнтeрнáта yataqxana komendantı.

КАМЕНТА́ТАР м. ~а, ~аў; şərhçi; сnарт-ты́ўны ~ idman şərhçisi.

КА́МЕНЬ м. (кавалак горнай пароды) ~я, камянёў; (горная парода) ~ю; даş; сця́на з ~я daş divar; будава́ць з ~я daşdan tikmək, па́дво́дныя камяні sualtı daşlar; та́чыльны ~ь bülöv daşı, кiну́ць ~ь у каго-н. kimə daş atmaq; ♦ **прóбны** ~ь məhək daşı, **трыма́ць ~ь за пазухай** kin saxlamaq, ~я на ~i не па-кiну́ць daşı daş üstə qoymamaq; || прым. **каме́нн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ♦ ~ы ву́галь daş kömür, ~ая соль daş duz.

КАМИ́САР м. ~а, ~аў; komissar; ваéнны ~ hərbi komissar.

КАМÍС|Я ж. ~i, ~й; komissiya; вы́барчая ~я seçki komissiyası, рэ́вiзiўная ~я təftiş komissiyası.

КАМПА́ЗІТАР м. ~а, ~аў; bəstəkar.

КАМПА́НІ|Я¹ ж. ~i, ~й; kompaniya (dəstə); вясё́лая ~я şəp kompaniya; ♦ **за ~ю!** yoldaşlığa!

КАМПА́НІ|Я² ж. ~i, ~й; kampaniya (tədbir, iş); пaсцяўна́я ~я səpін kampaniyası.

КАМПЛЕ́КТ м. ~а, ~аў; dəst; ~ы кнiг ki-tab dəstləri, ~ бялі́зны ағ dəsti.

КАМПО́Т м. ~у, ~аў; kompot; ви́шнёвы ~ albalı kompotu.

КАМП'Ю́ТАР м. ~а, ~аў; kompyuter.

КАНА́Л м. ~а, ~аў; kanal, арх; ара́шальны ~ suvarma kanalı.

КАНАЛІ́ЗАЦЫ|Я ж. ~i; мн. няма; kana-lizasiya (axar).

КАНА́П|А ж. ~ы, ~; divan.

КАНА́Т м. ~а, ~аў; kanat, buraq; || прым. **кана́тн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая даро́га kanat yolu; **сiн**. трос.

КАНВЕ́Р|Т м. ~та, ~таў; paket, zərf; на-піса́ць а́драс на ~це zərfin üstündə ünvanı yazmaq, уклáсці пісьмó ў ~т məktubu paketə qoymaq.

КАНДУ́КТАР м. ~а, ~аў; konduktor (avto-busda və s. bilet satan).

КАНДЫ́ДА́Т м. ~а, ~аў; namizəd; ~ у дeнyмáты deputatlığa namizəd, ~ наву́к elmlər namizədi; || прым. **кандыда́цк|і**, ~ая, ~ае, ~iя; ~ая дысе́ртацыя namizədlük dissertasiyası.

КАНДЫДА́ТУР|А ж. ~ы, ~; namizədlük, namizəd; вы́лучыць ~у kiminsə namizədlüyini irəli sürmək.

КАНДЫ́ТАРСК|І прым. ~ая, ~ае, ~iя; qənnadı, şirniyyat; ~i мага́зiн qənnadı mağazası, ~ая фа́брыка qənnadı fabriki, ~iя вы́рабы qənnadı məmulatları.

КАН|Е́Ц м. ~ца, ~цоў; 1. son, ахі́р; ~е́ц тyд́ня (мeся́ца) həftənin (ayın) sonu (axırı), ~е́ц пра́цы işin axırı, ~е́ц фiльма filmin sonu, ~е́ц чвeрцi rübün axırı, даво́дзiць да ~ца

axıra çatdırmaq, ~эц слова (скáза) *sözün (cümələnin) axırı (sonu)*; 2. uc; ~эц вярóу-кі *kəndirin ucu*, ~эц нажá *bıçağın ucu*; 3. axır, qurtaracaq; у ~чы вóлічы *küçənin qurtaracağında*, даéхаць да ~ца *axıradək getmək*; ♦ з *ucıx* ~цóу hər yerdən, hər tərəfdən, hər yandan, **без ~ца** daim, həmişə, uzun-uzadı; **ант.** пачáтак.

КАНÉЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; son, sonuncu, axırıncı; ~ы *прыпынак* *axırıncı dayanacaq*, ~ая *məta son məqsəd*.

КАНÍКУЛ|Ы *мн.* ~і ~аў; адз. няма; tətíl; лётнія (зімóвыя) ~ы *yaу (qış) tətíli*; || *прым.* **каникуля́рн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *час tətíl zəmanı*; **сін.** вака́цыі.

КАНКРЭ́ТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; konkret, dəqiq, müəyyən; ~ае *паняцце konkret məşmüt*, ~ыя *задачы konkret vəzifələr*; **ант.** абстра́кты.

КАНО́ПЛ| *мн.* канапéль; адз. няма; çətənə.

КАНСЕРВА́ТОРЫ|Я *ж.* ~і, ~й; konservatoriya (ali musiqi məktəbi).

КАНСÉРВ|Ы *мн.* ~аў; адз. няма; konserv; мясн́ыя (ры́бныя) ~ы *ət (balıq) konservi*; || *прым.* **кансэ́рвав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *zavód konserv zavodu*.

КАНСПÉКТ *м.* ~а, ~аў; konspekt (bir əsərin, məruzənin, nitqin və s. xülasəsi); ~ *лэ́кцыі mühazirənin konspekti*.

КАНСПЕКТ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. *заканспектава́ць*); *konspəktləşdirmək*.

КАНСТЫ́ТУЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; konstitusiya (əsas qanun).

КАНСУ́ЛЬТАЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; 1. məsləhət; даць ~ю *məsləhət vermək*, дні ~ў *məsləhət günləri*; 2. məsləhətxana; *юрыды́чная* ~я *hüquq məsləhətxanası*, *дзіця́чая* ~я *uşaq məsləhətxanası*.

КАНТА́КТ *м.* ~у, ~аў; rabitə, əlaqə, təmas; *ува́йсці ў ~ əlaqəyə girmək*.

КАНТРАЛЁ́Р *м.* ~а, ~аў; yoxlayıcı, nəzarətçi.

КАНТРАЛ|ЯВА́ЦЬ *незак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць (зак. *пракантралява́ць*); nəzarət etmək, yoxlamaq; ~ява́ць *navəddəanne davamiyyətə nəzarət etmək*; **сін.** *правяра́ць*.

КАНТРО́Л|Ь *м.* ~ю; *мн.* *няма*; nəzarət, yoxlama; *дзяржа́ўны* ~ь *dövlət nəzarəti*, ~ь *за яка́сцю keyfiyyətə nəzarət*, ~ь *з бо́ку бацько́ў valideynlər tərəfindən nəzarət*; || *прым.* **кант́рольн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *пункт nəzarət məntəqəsi*, ~ая *рабо́та yoxlama işi*; **сін.** *правэ́рка*.

КАНТЫНÉНТ *м.* ~а, ~аў; qitə; **сін.** *ма́цярык*.

КАНФЕ́РЭНЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; konfrans; *навуко́вая* ~я *elmi konfrans*, *дэлега́ты* ~і *konfrans nümayəndələri*, *удзельні́чаць у* ~і *konfransda iştirak etmək*, *прые́хаць на* ~ю *konfransa gəlmək*.

КАНЦЫЛЯ́РЫ|Я *ж.* ~і, ~й; dəftərxana; *рабо́тник* ~і *dəftərxana işçisi*; || *прым.* **канцыля́рск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія *прынале́жнасці dəftərxana ləvazimatı*.

КАНЦЭ́РТ *м.* ~а, ~аў; konsert; *свято́чны* ~ *bayram konserti*, *куні́ць біле́т на* ~ *konsertə bilet almaq*.

КАНЧА́Т|АК *м.* ~ка, ~каў; *грам.* sonluq (şəkilçi); ~ак *прыме́тника şifətin sonluğu*; **сін.** *флэ́ксія*.

КАНЧАТКÓВА *присл.* qəti surətdə, qəti olaraq.

КАНЧАТКÓВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qəti, son; ~ы *вы́вад son nəticə*.

КАНЧА́|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. *кóнчыцца*); qurtarmaq, başa çatmaq; *лэ́та* ~е́цца *yaу qurtarır*, *сход* ~е́цца *pózna iclas gec qurtarır*, *уро́к* ~е́цца *ў дзве гадзі́ны dərs saat ikidə qurtarır*, *заня́ткі* ~ю́цца *ў дзве гадзі́ны məşğələ saat ikidə qurtarır*; **сін.** *закáнчвацца*; **ант.** *пачына́цца*.

КАНЧА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. *кóнчыць*); 1. qurtarmaq, başa çatdırmaq; ~ць *пра́цу işi qurtarmaq*, ~ць *размо́ву söhbəti qurtarmaq*; 2. bitirmək; ~ць *шко́лу məktəbi bitirmək*; 3. əlaqəni kəsmək, üzülüşmək; **сін.** *закáнчваць, завя́ршаць*; **ант.** *пачына́ць, прыступáць, бра́цца*.

КАНЮШЫ́Н|А *ж.* ~ы; *мн.* *няма*; yonca.

КАП|А́ *ж.* ~бі, *мн.* *коп|ы*, ~; qotman; ~а́ *səna ot qotmanı*.

КАПЕ́ЙКА *жс.* ~йкі, ~ек; qəpik; *тры ~йкі ўс qəpik, пяць (sópak) ~ек beş (qırx) qəpik, купіць за дзве ~йкі iki qəpİYə almaq.*

КАПТАЛІ́ЗМ *м.* ~у; *мн. няма*; kapitalizm (ictimai quruluş).

КАПТАЛІСТЫ́ЧН[Ы] *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; kapitalist; ~ыя краіны kapitalist ölkələri.

КАПТА́ЛЬН[Ы] *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; əsaslı; ~ае будаўніцтва əsaslı tikinti.

КАПТА́Н *м.* ~а, ~аў; 1. kapitan (hərbi rütbə); *атрымáць зва́нне ~а kapitan rütbəsi almaq*; 2. kapitan (gəmi rəisi); ~ карабля́ гəмі kapitanı, памóчник ~а kapitan köməkçisi; 3. kapitan (idmanda); ~ футбóльной камáнды futbol komandasının kapitanı.

КА́П[ЛЯ] *жс.* ~лі, ~ель; 1. damcı, damla, gılə; ~ля вады́ su damcısı, ~ля дажджэў yağış damcısı; 2. толькі *мн.* damcı dərmanı; сардэ́чныя ~лі ürək damcı dərmanı, даць ~лі damcı dərmanı vermək; ◇ ~ля ў́ мэры dənizdə bir damla (çox az); **сін.** кро́пля.

КАПРÓН *м.* ~у; *мн. няма*; kapron (süni lif).

КАПРЫ́З *м.* ~у, ~аў; şiltaqlıq, naz, tərslik; дзіця́чыя ~ы uşaq şiltaqlığı.

КАПРЫ́ЗН[Ы] *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; şiltaq; ~ае дзіця́ şiltaq uşaq; **сін.** свавóльны, наравісты.

КАПУ́СТ[А] *жс.* ~ы; *мн. няма*; kələm; свéжая ~а təzə kələm, качáнная ~а baş kələm, цвəтнáя ~а gül kələm, квáшаная ~а turş kələm.

КАПЫ́Т *м.* ~а, ~оў; dirnaq (heyvanlarda).

КАР|А́ *жс.* ~ы; *мн. няма*; qabıq; ~а дрэ́ва ağacın qabığı; ◇ зямнáя ~а yer qabığı, ~а галаўно́га мэ́зга beyin qabığı.

КАРАБ|Е́ЛЬ *м.* ~ля, ~лёў; gəmi; паса-жы́рскі ~эль sərnişin gəmisі, кані́ман ~ля гəмі kapitanı, плыць на ~лі gəmidə üzmək (getmək); ◇ касмі́чны ~эль kosmik gəmi.

КАРА́БКА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* ускарáбкацца); dırmanmaq, dırmaşmaq; ~цца на дрéва ağaca dırmaşmaq; **сін.** узбіра́цца.

КАРА́Л[І] *мн.* ~яў, *адз.* карáл|я, ~і; boyunbağı, həmail.

КАРАМЕ́Л[Ь] *жс.* ~і, ~ей і ~яў; karamel (konfet növü).

КАРА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пакара́ць); səzalandırmaq; ~ць злачы́нца cinayətkarı səzalandırmaq.

КАРДÓН *м.* (тоў́стая папєра) ~у; (мя́жа) ~а, ~аў; *мн. няма*; karton (qalın kağız).

КАРЖАКАВА́Т[Ы] *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; enlikürək (adam).

КАРМ|І́ЦЬ *незак.* ~лю́, көрм|іш, ~іць, ~яць (*зак.* накарміць, пакарміць); 1. yemək vermək; ~іць дзяцё́й uşaqqlara yemək vermək; 2. yemləmək, bəsləmək (heyvanı); ~іць карóву inəyi yemləmək; 3. yedizdirmək; ~іць дзіця́ з лы́жскі көрпəні qaşıqla yedizdirmək; 4. əmizdirmək, döş vermək; ◇ ~іць абяца́ннямі quru vədlər vermək.

КАРÓБ[КА] *жс.* ~кі, ~ак; qutu; ~ка цукéрак bir qutu konfet.

КАРÓ[ВА] *жс.* ~вы, ~ў; inək; до́йная ~ва sağmal inək, стáмак ~ў inək sürüsü (naxırı).

КАРОТКАЧАСÓВ[Ы] *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qısamüddətli; ~ыя кўрсы qısamüddətli kurslar; **сін.** нядоўгі, недаўгачáсны, кароткатэрмі́новы; **ант.** даўгачáсны, праця́глы.

КАРÓТК[І] *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. gödək; ~ае палі́то gödək palto, ~ая пáлка gödək ağac; 2. qısa; ~ія валасы́ qısa saç, ~і мэ́рмін qısa müddət, ~ая хва́ля qısa dalğa, ~ае апавяда́нне qısa hekayə; 3. kəsə; ~і шлях kəsə yol; ◇ ~ая пáмяць unutqanlıq, yaddaşsızlıq.

КА́Р[ТА] *жс.* ~ты, ~т і ~таў; 1. xəritə; геа-графі́чная ~та coğrafiya xəritəsi, ~та свéту dünyanın xəritəsi, наказа́ць (знайсці) на ~це xəritədə göstərmək (tapmaq); ◇ рас-крьі́ць сваé ~ты öz niyyətini açmaq, зблы́таць ~ты kiminsə planlarını pozmaq.

КАРТАТÓ[КА] *жс.* ~кі, ~к; kartoteka (sis-temlə yığılmış kartoçkalar); бібліятэ́чная ~ка kitabxana kartotekası.

КА́РТ[КА] *жс.* ~кі, ~ак; 1. kartoçka (kiçik kağız vərəqi); nicáць на ~ках kartoçkalarda yazmaq; 2. üstündə məlumat yazılmış kiçik vərəqlər; 3. vərəqə; улі́ковая ~ка uçot və rəqəsi.

КАРУСЭЛ|Ь *жс.* ~і, ~ей *i* ~яў; karusel, fırlancaq.

КАРЦІН|А *жс.* ~ы, ~; 1. şəkil, rəsm; *нісáць* ~у *rəsm çəktək*; 2. mənzərə, görünüş; ~ы *прырóды təbiət mənzərələri*.

КАРЧМ|А *жс.* ~ы, *мн.* кóрчмы, ~аў; meyxana.

КАРШУН *м.* ~á, ~óў; çalağan.

КАРЫСЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; tamahkar, asgöz, mənfəətgüdən; ~ы *чалавэк tamahkar adam*.

КАРЫСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; xeyirli, faydalı, sərfəli; ~ая *парáда faydalı məsləhət*.

КАРЫСТАЎЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* пакарыстаўца); istifadə etmək; ~цца *слóўнікам lügətdən istifadə etmək*.

КАРЫСЦЬ *жс.* ~і; *мн.* няма; fayda, xeyir, qazan; *прыно́сіць ~ь хейіг vertək, на ~ь хейігə*.

КАРЫЧНЕВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qəhvəyi, şabalıdı (rəng); ~ая *сукéнка qəhvəyi paltar*.

КАРЭНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yerli, əsil; ~ыя *жыхары yerli əhali*; 2. əsas, başlıca; ~ае *пытáнне əsas məsələ*; *♦ ~ым чы́нам* kökündən, ~ыя *зубы* azı dişləri.

КАРЭСПАНДЭНТ *м.* ~а, ~аў; müxbir; ~ газéты «Панарáма» «Panorama» qəzetinin müxbiri, спецыя́льны ~ хýсуси müxbir.

КА́С|А *жс.* ~ы, ~; хэзі́нə; атрыма́ць гро́шы ў ~е *pulu xəzinədən almaq*.

КАС|А¹ *жс.* ~ы, кос; höyük, saç; до́ўгая ~а *uzun saç*.

КАС|А² *жс.* ~ы, кос; dəryaz, kərənti; на-вастры́ць ~у́ *kərəntini itiləmək*; *♦ найшлá ~а на ка́мень* daş qayaya rast gəlib.

КАСІР *м.* ~а, ~аў; xəzinədar.

КА|СІЦЬ¹ *незак.* ~шу́, кóс|іш, ~іць, ~яць (*зак.* скасі́ць¹); çalmaq, biçmək; ~сі́ць тра-вóу *ot biçmək*.

КА|СІЦЬ² *незак.* ~шу́, кóс|іш, ~іць, ~яць (*зак.* скасі́ць²); 1. əutmək, qırmaq; 2. çərbaхmaq, çaş olmaq.

КА́С|КА *жс.* ~кі, ~ак; dəbilqə.

КАСМАНАЎТ *м.* ~а, ~аў; kosmonavt.

КАСМІЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; kosmik; ~ы *карабéль kosmik gəmi*, ~ая *прасто́ра kosmik fəza*.

КАСТРУ́Л|Я *жс.* ~і, ~ь; qazan; ме́дная ~я *mis qazan*.

КАСТРЫ́ЧНІК *м.* ~а; *мн.* няма; oktyabr ayı; у ~у *oktyabr ayında*; || *прым.* **кастры́чнік** |і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія *дажджы́ oktyabr yağışları*.

КАСЦЮ́М *м.* ~а, ~аў; kostyum; муж-чы́нскі (жанóчы) ~ *kişi (qadın) kostyumu*, спарты́ўны ~ *idman paltarı*, паішы́ць ~ *kostyum tikdirmək (tikmək)*.

КАСЫ́Н|КА *жс.* ~кі, ~ак; ləçək, yaylıq; шаўко́вая ~ка *ipək yaylıq*.

КАТ *м.* кáт|а, ~аў; cəllad; *сін.* мучы́цель.

КАТАВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; işgəncə; пад-вярга́ць ~ю́ *işgəncə vermək*.

КАТАЛО́Г *м.* ~а, ~аў; kataloq (müəyyən sistemli siyahı), алфа́вітны ~ *əlifba kataloqu*.

КАТАСТРО́Ф|А *жс.* ~ы, ~; qəza; аўтама-бі́льная ~а *avtomobil qəzası*; *сін.* авáрыя.

КАТЛÉТ|А *жс.* ~ы, ~; kotlet; мя́сныя (ры́бныя) ~ы́ *ət (balıq) kotleti*.

КАТ|О́К *м.* ~ка́, ~коў; buz meydançası.

КАТУ́Ш|КА *жс.* ~кі, ~ак; qarqara, sarqac; ~ка *нітак sar qarqarası*.

КАТЭГАРЫ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qəti; ~ы *адка́з qəti cavab*.

КАТЭГО́РЫ|Я *жс.* ~і, ~й; 1. dərəcə, qrup; узро́ставая ~я *yaş dərəcəsi*; 2. kateqoriya; грама́тычная ~я *grammatik kateqoriya*.

КА́ТЭР *м.* ~а, ~аў; kater (mühərrikli kiçik gəmi); буксі́рны ~ *yedəkçi kater*.

КАЎБАС|А i КІЛБАС|А *жс.* ~ы, ~; kolbasa.

КАЎКА́З|ЕЦ *м.* ~ца, ~цаў; qafqazlı.

КАЎНЕ́Р *м.* каў́няр|а, ~óў; уаха, уахалық, boyun; бе́лы каўне́р *ağ uaxalıq*.

КА́ФЕДР|А *жс.* ~ы, ~і ~аў; 1. kürsü; па́д-ня́цца на ~у *kürsiyə çıxmaq*; 2. kafedra (ali məktəblərdə müstəqil elm sahəsi, bölmə); ~а *белару́скай мо́вы belarus dili kafedrası*, за́гадчык ~ы *kafedra müdiri*.

КАФЭ́ *н.* нескл. kafe (kiçik restoran); ма́ла-дзё́жнае ~ *gənclik kafesi*, снё́даць у ~ *kafedə nahar etmək*.

КАХА́Н|КА *жс.* ~ки, ~ак; sevgili.

КАХА́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; məhəbbət.

КА|ЦЁ́Л *м.* ~тлá, ~тлóў; 1. qazan; *мёдны ~цёл* *mis qazan*, *паравы ~цёл* *buxar qazanı*; 2. tiyan.

КАЦЯ́Л|О́К *м.* ~ка́, ~ко́ў; qazança; *сал-да́цкі ~ок* *əsgər qazançası*.

КАЦЯ́Н|Я́ *і* **КАЦЯ́Н|Ё́** *н.* ~я́ці, ~я́т; pişik balası.

КАЧА́ГАР *м.* ~а, ~аў; ocaqçı.

КАЧА́Н *м.* ~á, ~о́ў; baş; ~ *капúсты* *bir baş kələm*.

КАЧАН|Я́ *і* **КАЧАН|Ё́** *н.* ~я́ці, ~я́т; ördək balası.

КА́Ч|КА *жс.* ~кі, ~ак; ördək; *дзі́кая ~ка* *vəhşi ördək*.

КА́Ш|А *жс.* ~ы, ~; sıyıq; *ма́нная ~а* *tanpa sıyıǵı*, *звары́ць ~у* *sıyıq bişirmək*.

КАША́Л|Ё́К *м.* ~ька́, ~ько́ў; pul kisəsi.

КА́Ш|А́ЛЬ *м.* ~лю́; *мн.* няма; öskürək; *сухі ~аль* *quru öskürək*, *мо́цны ~аль* *güclü öskürək*, *ле́кі ад ~лю* *öskürək dərmanı*.

КАШЛЯ́Н|У́ЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; *гл.* *Ка́шляць.*

КА́ШЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. кашляну́ць); öskürmək.

КАШМА́Р *м.* ~у, ~аў; qarabasma, vahimə, dəhşət; || *прым.* **кашма́рн|ы,** ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *сон vahiməli uxi*.

КАШНЭ́ *н.* *нескл.*; şərf.

КАШТ|АВА́ЦЬ *незак.* 1 *і* 2 *ас.* не ўжыв., ~ўе, ~ўюць; 1. qiyməti olmaq; *кні́га ~ўе* *dzəsyay təmyş rublēj kitabın qiyməti on tın manatdır*.

КАШТА́Н *м.* ~а, ~аў; şabalıd.

КАШУ́Л|Я *жс.* ~і, ~ь; köynək.

КАЮ́Т|А *жс.* ~ы, ~; kayut (gəmidə otaq).

КВАДРА́Т *м.* ~а, ~аў; kvadrat; 1. dördkünc; *двор ме́у фо́рму ~а* *həyət kvadrat şəklində idi*; 2. ədədin özünə hasili; *два ў квадра́це* *ikinin kvadratı*; 3. qüvvət; *узвэ́сці тры ў ~* *üçü kvadrata (qüvvətə) yüksəltmək*.

КВАЛІ́ФІКА́ЦЫ|Я *жс.* ~і, ~й; ixtisas; *спецыя́ліст вы́сокай ~і* *yüksək ixtisaslı mütəxəssis*, *навы́шай ~ю* *ixtisasını artırmaq*.

КВАРТА́Л *м.* ~а, ~аў; 1. məhəllə; *но́выя ~ы* *górada şəhərin yeni məhəllələri*; 2. rüb, üç ay; *не́ршы ~* *goda ilin birinci rübü*.

КВАРТА́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; rüblük, üçaylıq; ~ы *план rüblük plan*.

КВАТАРА́НТ *м.* ~а, ~аў; kirayəçi, kirayə-nişin.

КВАТЭ́Р|А *жс.* ~ы, ~; mənzil; ~а *з трох* *нако́яў* *üçotaqlı mənzil*, *атры́маць* *но́вую ~у* *yeni mənzil almaq*; *сін.* жыллэ.

КВЭ́Т|КА *жс.* ~кі, ~ак; çiçək, gül; *букéт ~ак* *çiçək dəstəsi*, *саджа́ць ~кі* *çiçək ətmək*, *прыго́жая ~ка* *gözəl çiçək*.

КВЕТКАВÓДСТВ|А *н.* ~а; *мн.* няма; gül-çülük, güllüklük.

КВЭ́ТНІК *м.* ~а, ~аў; güllük.

КВІТА́НЦЫ|Я *жс.* ~і, ~й; qəbz; *вы́даць ~ю* *qəbz vermək*.

КВІТНЭ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; çiçək açmaq, çiçəklənmək; ~юць *сады́* *bag-lar çiçək açır*, ~е *культу́ра* *mədəniyyət çi-çəklənir*.

КВЯЦІ́СТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. güllü, rəngbərəng, əlvan; ~ы *шалы́* *güllü şal*; 2. güllü, çiçəkli; ~ы *луг* *çiçəkli çəmə*; 3. rəng-bərəng, naxışlı; ~ы *дыва́н* *naxışlı gəbə*.

КЕ́МЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; cəld, zirək; *ён, нао́гул, ~ы, о, ў* *ўтумі́ўватлэ, cəlddir*.

КЕФІ́Р *м.* ~у; *мн.* няма; kefir (qatıq növü).

КІВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. кі́нуць); başını tərpətmək, başı ilə işarə etmək.

КІДА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. кі́нуцца); atılmaq, tullanmaq.

КІДА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. кі́нуць); atmaq, tullamaq.

КІЁ́СК *м.* ~а, ~аў; köşk; *газэ́тны ~* *qəzet köşkü*, *ку́піць у ~у* *köşkdən almaq*.

КІЛАГРА́М *м.* ~а, ~аў; kiloqram (1000 qram); *ку́піць ~* *цукру* *bir kiloqram şəkər almaq*, *два ~ы* *iki kiloqram*, *пяць ~аў* *beş kiloqram*.

КІЛАМЭ́ТР *м.* ~а, ~аў; kilometr; *тры ~ы* *üç kilometr*, *дзэ́сяць ~аў* *on kilometr*.

КИНАМЕХА́НИК *м.* ~а, ~аў; kinomexanik (kinofilm göstərən).

КІНАСТУДЫ|Я жс. ~і, ~й; kinostudiya (kinofilm müəssisəsi); ~я «*Беларусьфільм*» «*Belarusfilm*» kinostudiyası.

КІНАТЭАТР м. ~а, ~аў; kinoteatr; лётні ~ уау kinoteatrı, пайсці ў ~ kinoteatra getmək.

КІНАФІЛЬМ м. ~а, ~аў; kinofilm.

КІНЖАЛ м. ~а, ~аў; хәнсәр.

КІНО н. нескл. kino; пайсці ў ~ киноа getmək.

КІН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ещца, ~уц-ца; гл. Кідацца.

КІН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл.

Кідаць.

КІП|ЁЦЬ незак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. закіпéць і ўскіпéць); 1. qaynamaq; вадá ~іць su qaynayır, самавáр ~іць samovar qaynayır; 2. сошмақ, qaynamaq; ключ ~іць bulaq qaynayır, мóра ~іць dəniz coşır.

КІПЦЮР м. ~á, ~óў; саунақ.

КІПЯ|ЦІЦЬ зак. ~чý, ~ціш, ~ціць, ~цяць (зак. закіпяціць); qaynatmaq, bişirmək; ~ціць чай çay qaynatmaq, ~ціць малакó süd bişirmək.

КІРАВА́НН|Е н. ~я; мн. няма; 1. idarə etmə; ~е аўтамабілем avtomobili idarə etmə; 2. idarə; будаўнічае ~е tikinti idarəsi, ~е чы-гункі dəmir yol idarəsi; 3. грам. idarə əlaqəsi.

КІРАВА́ЦЬ незак. кірý|ю, ~еш, ~е, ~юць; rəhbərlik etmək.

КІРАЎ́НІК м. ~á, ~óў; rəhbər; ~ гуртка́ дэ́рнəуін rəhbəri, клáсны ~ sinif rəhbəri.

КІРАЎ́НІЦТВ|А н. ~а; мн. няма; rəhbərlik.

КІРГІ́З м. ~а, ~аў; qırğız; || прым. кір-гізск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мóва qırğız dili.

КІРГІ́З|КА жс. ~кі, ~ак; qırğız (qadın).

КІ́Р|КА жс. ~кі, ~ак; külüng.

КІ́РПАНО́С|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; fındıqburun; сін. кірпáты.

КІ́РУ́Н|АК м. ~ку, ~каў; сэгəуан; літара-тýрныя ~кі ədəbi сəгəуанlar.

КІ́СЛА́РÓД м. ~у; мн. няма; oksigen; ды-хаць ~ам oksigenlə nəfəs almaq.

КІ́СЛ|АТÁ жс. ~атý, ~óт; turşu; вóцатная ~атá sirkə turşusu.

КІ́СЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; turş; ~ы я́блык turş alma; ♦ ~ае малакó qatıq, ~ае

цéста mayalı xəmir, ~ая капýста turş (tutma) kələm.

КІ́СЦ|Ь жс. кі́ц|і, ~éі і ~яў; əl, рəнсə.

КІЎ́Н|ЎЦЬ зак. ~ý, ~éш, ~é, ~уць; гл.

Ківаць.

КІ́Ш|КА жс. ~кі, ~ак; bağırsaq; ♦ тóнкая ~ка nazik bağırsaq, тóўстая ~ка yoğun bağırsaq, сля́ная ~ка kor bağırsaq.

КІ́ШЭ́Н|Ь і КІ́ШЭ́Н|Я жс. ~і, ~ей і ~яў; cib; бакава́я ~я уап cib.

КЛАДО́|ЎКА жс. ~ўкі, ~вак; anbar; сін. камóра.

КЛА́ННЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца (зак. паклані́цца); baş əutmək, əyilmək.

КЛАП|АЦІ́ЦЦА незак. ~ачýся, ~óці́шся, ~óці́цца, ~óцяцца (зак. паклапаці́цца); qeydınə qalmaq, qayğısına qalmaq; ~аці́цца аб хвóрым хəstənin qeydınə qalmaq.

КЛАС¹ м. клáс|а, ~аў; sinif; рабóчы ~ fəhlə sinfi.

КЛАС² м. клáс|а, ~аў; 1. sinif; вóчань 5-га ~а beşinci sinif şagirdi; 2. sinif otağı; свéтлы ~ işıqlı sinif otağı.

КЛА́СЦІ незак. кла́дý, ~дзéш, ~дзé, ~дýць (зак. паклáсці); 1. uzandırmaq, yatırtmaq; клáсці хвóрага на канáпу хəstəni divan-da uzandırmaq, клáсці дзіця́ снаць уза́гі yatırtmaq.

КЛЕ|Й м. клéю, кляі́, кляёў; уарışqan.

КЛÉНЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. уклéнчыць); diz çökmək.

КЛÉТ|КА¹ жс. ~кі, ~ак; 1. qəfəs; ~ка для птýшак quş qəfəsi; 2. хана, dama; сшы́так у ~ку dama-dama dəftər; ♦ грудня́я ~ка döş qəfəsi.

КЛÉТ|КА² жс. ~кі, ~ак; hüceyrə.

КЛÉН м. (дрэ́ва) ~а; (драўні́на) ~у; клéн|ы, ~аў і кля́н|ы, ~óў; а́гсақау́п.

КЛІ́|КАЦЬ незак. ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць (зак. паклі́каць); çağırmaq; вас ~чуць sizi çağırırlar.

КЛІ́МАТ м. ~у; мн. няма; iqlim, hava; цё́плы ~ isti iqlim.

КЛІ́РЫНГ м. ~у; мн. няма; kliring.

КЛІ́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nida; ~ы сказ nida cümləsi.

КЛОП м. клап|á, ~óў; taxtabiti.

КЛОПАТ м. ~у, ~аў; qayǵı, narahatlıq; *дзякаваць за ~ы qayǵıya görə təşəkkür etmək.*

КЛУБ|ОК м. ~ká, ~кóў; yumaq; ~ók *нітак sar yumaǵı.*

КЛУМБ|А ж. ~ы, ~і ~аў; çiçək ləki.

КЛЮЧ¹ м. ключ|á, ~óў; açar.

КЛЮЧ² м. ключ|á, ~óў; not açarı; *скры-пічны ~ skripka açarı.*

КЛЮЧ³ м. ключ|á, ~óў; dəstə, sürü; ~ *гусей qaz sürüsü.*

КЛЮШ|КА ж. ~кі, ~ак; хоккеy ağası.

КЛЯСЦІСЯ незак. клян|ўся, ~ёшся, ~ёц-ца, ~ўцца (зак. паклясціся); and içmək; *клянўся ў вернасці sadıq qalacağına and içтək.*

КЛЯТВ|А ж. ~ы, ~аў; and; даць ~у and içтək.

КНІГ|А ж. ~і, ~; kitab; *цiкáвая ~a maraqlı kitab, ~a настáўніка müəllimin kitabı, чы-таць ~у kitab oxumaq, спісáць з ~і kitabdan köçürтək; || прым. кніжн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы магазiн kitab mağazası, ~ая паліца ki-tab rəfi.*

КНІЖ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. kitabça; *дзiчáчая ~ка uşaq kitabçası; 2. dəftərcə; запiсна́я ~ка cib dəftərcəsi.*

КОЖН|Ы займ. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. hər, hər bir; ~ы дзень hər gün, ~ы год hər il, у ~ым доме hər evdə, ~ы з удзельнікаў спабóрнiцтваў yarış iştirakçılardan hər biri; 2. у знач. наз. hər kəs; *гэта ведае ~ы bunu hər kəs bilir; ♦ на ~ым кроку* hər addımda, addımbaşı; *сiн.* любви, усякі.

КОКЛЮШ м. ~у; *мн.* нямá; göyöskürək.

КОЛ|А н. ~а, ~аў; təkər, çarx; ~а машыны taşıının təkəri.

КОЛАС м. ~а, калас|ы, ~óў; sünbül; ~ пиани́цы buǵda sünbülü, *спéлае калóссе yetişmiş sünbüllər.*

КОЛАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; doğranmış, yarılmış; ~ы цу́кар doğranmış qənd, ~ыя дрóвы doğranmış odun.

КОЛЕР м. ~у, ~аў; rəng; *блакі́тны ~ göy rəng, ~ вачэй gözlerinin rəngi, ~ тканіны parçanın rəngi.*

КОЛЬКАШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; miqdar, kəmiyyət; ~ыя лічэ́бнікі miqdar sayları.

КОЛЬКАСЦ|Ь ж. ~і; *мн.* нямá; miqdar, say, kəmiyyət; *на ~і sayса, miqdarca; у вя-лікай ~і küllü miqdarda, çoxlu.*

КОМПАС м. ~а, ~аў; kompas (cəhətləri göstərən cihaz).

КОНИК м. ~а, ~аў; çəyirtkə.

КОНКУРС м. ~у, ~аў; müsabiqə; ~ *скры-пачóў skripkaçıların müsabiqəsi, лаўрэ́ат міжнародных ~аў beynəlxalq müsabiqələr laureatı; ♦ на-за ~ам* müsabiqədən kənar.

КОННИК м. ~а, ~аў; atlı.

КОНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. at, at-çılıq; ~ы заво́д atçılıq zavodu, ~ы спорт at idmanı; 2. süvari; ~ая армія süvari ordu.

КОНЧЫК м. ~а, ~аў; 1. uc; ~ *алóўка ka-randaşın ucu, ~і палы́цаў barmaqların ucu; ♦ вярце́цца на ~у язы́к* dilimin ucundadır.

КОНЧ|ЫЩА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; *гл.* Канча́цца.

КОНЧ|ЫЩЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыщ, ~ащ; *гл.* Канча́ць.

КОНЬ м. каня́, ко́ні (з ліч. 2, 3, 4 – кані), ко́ней; at; *сéсцi на каня́ ata minтək; ♦ дó-ранаму каню́ ў зубы не глядзя́ць* bəy verən atın dişlərinə baxmazlar.

КОП|Я ж. ~і, ~й; surət, üz; зняць ~ю üzünü (surətini) çıxarmaq, ~я дыплóма dip-lomun surəti.

КОР|АК м. ~ка, ~каў; tıxas; *закры́ць бу-тэ́льку ~кам şüşəni tıxacla bağlamaq.*

КОРАН|Ь м. ~я, карані, каранёў; kök, rişə; ~ь дрéва ağacın kökü, пусці́ць ~ь kök atmaq, ~ь зу́ба dişin kökü, *вырва́ць с ~ем kökündən qopartmaq; ♦ хлеб на ~і* bitili taxıl, *у ~і kökündən, tamamilə; змяні́ць у ~і kökündən dəyişdirmək.*

КОРАТКА прысл. qısa, qısaca, müxtəsər; ~ *стры́гчыся saçlarını qısa vurdurmaq, рас-каза́ць ~ qısaca danışmaq.*

КОРМ м. корм|у, карм|ы, ~óў; yem; ~ *для жывёлы tal-qara içün yem; || прым. кар-мав|ы, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; ~а́я ба́за yem bazası, ~ы́я буракі yem çiğundurı.*

КО́СМАС м. ~у; мн. *няма*; kosmos, dünya, kainat; *асваёненне ~у kosmosun fəthi*.

КОСНАЯЗЫКАСЦЬ ж. ~і; мн. *няма*; pəltəklik.

КОСНАЯЗЫКІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; pəltək.

КО́СТАЧ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. xırda sümük; 2. çəyirdək; ~ка вішні *albalı çəyirdəyi*.

КОСЦЬ ж. кóсц|і, касцёй; sümük; ♦ *скульпра ды ~і* bir sümükdür, bir dəri; || прым. *касцяны|ы*, ~ая, ~ае, ~ія.

КОТ м. катá, катóў; erkək pişik; ♦ ~ *наплáкаў* bir damcı, çox az; || прым. *кацін|ы*, ~ая, ~ае, ~ія.

КО́УДРА ж. ~ы, ~аў; adyal, yorğan; *цёп-лая ~а isti adyal*, *надышы́ваная ~а yorğan*.

КО́УШ м. каўш|á, ~óў; 1. tayqulr, parç, dolça; *мёдны коўш tis dolça*; 2. çalov; ~ *экскаватору ekskavatorun çalovı*.

КО́ФТА ж. ~ы, ~і ~аў; qofta (qadın pal-tarı); *шарсы́яная ~а uyn qofta*.

КО́ШКА ж. ~кі, ~ак; pişik; || прым. *кашэч|ы і кашáч|ы*, ~ая, ~ае, ~ія.

КОШТ м. кóшту; мн. *няма*; dəyər, qiymət; ~ *билéта билетin qiyməti*.

КО́ШЫК м. ~а, ~аў; səbət; *плéцены ~ hör-tə səbət*.

КРАВЕ́Ц м. краўц|á, ~óў; dərzi.

КРА́ДЗЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ія; oğur-luq; ~ья *рэчы oğurluq şeylər*.

КРА́ІНА ж. ~ы, ~і; ölkə; у ~е *агнёў odlar ölkəsində*.

КРА́Й м. крá|ю, ~ёў; 1. qıraq, kənar; ~й *сталá masanın kənarı*, ~й *лэсу ме́шənin кə-narı*; 2. ағыз; *напóўніць да ~ёў а́ғзына qədər doldurmaq*; 3. məmləkət, ölkə, diyar; *рóд-ны ~й doğma diyar*; 4. yer, vilayət; *Крас-надарскі ~й Krasnodar vilayəti*; ♦ *нярэдні ~й* ön xətt, *на ~і свéту* dünyanın o başında, *канца́~ю нямá* ucu-bucağı yoxdur.

КРА́ЙН|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. qıraqdakı, ucdakı, kənardakı; ~і *дом qıraqdakı ev*; 2. həddindən artıq, hədsiz, son dərəcə; ~ая *патрэ́ба həddindən artıq ehtiyac*; ♦ *на ~ый мэры* heç olmazsa, hər halda, *у ~ім вы́пад-ку* çarəsiz qaldıqda, ələcsiz qaldıqda.

КРАКАДЗІ́Л м. ~а, ~аў; timsah.

КРАН¹ м. крáн|а, ~аў; lülək, kran; *водапра-вóдны ~su kranı*, ~ *самавáра samovarın lüləyi*.

КРАН² м. крáн|а, ~аў; kran; *вэ́жавы ~ ti-kinti kranı (qülləli kran)*.

КРАПІВ|А ж. ~ы; мн. *няма*; gicətkən; ~а *ацяклá рýкі gicətkən əllərimi daladı*.

КРАСАВІ́К м. ~а; мн. *няма*; aprel, aprel ayı; || прым. *красаві́цк|і і красаві́ков|ы*, ~ая, ~ае, ~ія і ~ая, ~ае, ~ыя; ~ія *дажджы́ aprel yağışları*.

КРА́|СЦІ *незак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (зак. *укрáсці*); oğurlamaq.

КРА́ТА|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца; гл. **Пакрáтацца**.

КРА́Т|Ы мн. ~аў; адз. *няма*; 1. şəbəkə, barmaqlıq; 2. sağ, sağbənd.

КРАЯЗНА́ЎЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ölkəşünaslıq, diyarşünaslıq; ~ы *музéй ölkə-şünaslıq muzeyi*.

КРОВАЗВАРО́Т м. ~у; мн. *няма*; qan dövranı.

КРО́|ЩЬ *незак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. *вы́краіць, скро́іць*); biçmək; ~іць *сукéнку paltar biçmək*.

КРОП м. крóпу; мн. *няма*; şüyüd; || прым. *крóпав|ы*, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *вадá şüyüd suyu*.

КРО́П|КА ж. ~кі, ~ак; nöqtə; *пастáвіць ~ку nöqtə qoymaq*.

КРО́П|ЛЯ ж. ~лі, ~ель; damcı, damla, gilə; ~ля *вады́ su damcısı*, ~ля *дажджéў yağış damcısı*; ♦ *як дзве ~лі вады́* elə bil bir almadır yarı bölünüb, *змага́цца да апо́ш-няй ~лі крывé* son damla qanınadək vuruşmaq; *сін.* *капля*.

КР|ОЎ ж. ~ыві; мн. *няма*; qan; *анáліз ~ыві qanın təayinəsi*; ♦ *псавáць ~оў* qanını qaraltmaq, *пралі́ваць ~оў* can qoymaq, qan tökmək, *да апо́шняй крóплі ~ывé* son dam-la qanınadək.

КРО́ЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qan; ~ая *радн́я qan qohumları*; 2. çox mühüm, həyati; ~ая *спра́ва çox mühüm (həyati) iş*.

КРО́Ш|КА ж. ~кі, ~ак; qırıntı, ovuntu; ~кі *хлéба çörək qırıntıları*.

КРУГАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dairəvi; *сін.* *кальцавы́*.

КРУГАГЛЯД *м.* ~у; *мн.* няма; *görüş* *dai-rəsi*; *сін.* гарызонт.

КРУГЛАСУТАЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *gecə-gündüz, gecəli-gündüzlü.*

КРУГЛЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *girdə, dəy-irmi, yumru; ~ы стол dəyirmi masa, ~ы як мяч tor kimi yumru, ~ы твар girdə sifət; ◇ ~ы год* *il* боу.

КРУГОМ *присл.* 1. ətraf, ətrafda, hər tərəf, hər tərəfdə; ~ *зелень* *hər tərəf yaşıllıqdır; ~ горы* *hər tərəf dağdır; ~ усё ціха* *hər tərəf sakitlikdir; 2. geriye; навярнуцца ~ geriye dönmək; сін.* вакoл, навoкал.

КРУЖ|ЫЦА *незак.* ~ўся, круж|ышся, ~ыцца, ~ацца; *hərlənmək, fırlanmaq, dövrə vurmaq; ◇ галава ~ыцца* *başım hərlənir.*

КРУМКАЧ *м.* ~а, ~oў; *quzğun.*

КРУТ|Ы *прым.* ~ая, ~oе, ~ыя; 1. dik, sıldırım; ~ы *bərag dik sahil, ~ы над'ём* *dik yoxuş; 2. bərk; ~oе яйцo bərk bişmiş yumurta, ~oе цєста bərk yoğrulmuş xəmir.*

КРУХМАЛ *м.* ~у; *мн.* няма; *nişasta.*

КРУЦІЦА *незак.* кручўся, круц|ішся, ~іцца, ~яцца (*зак.* *закруціцца*); *hərlənmək, fırlanmaq; кола ~іцца təkər hərlənir; сін.* *вярцєцца, кружыцца.*

КРУЦІЦЬ *незак.* кручў, круц|іш, ~іць, ~яць (*зак.* *закруціць*); 1. *burmaq; круціць* *кран* *самавара* *satovarin lüləyini burmaq; 2. eşmək; круціць* *вярoўку* *ip eşmək; 3. hərlətmək, fırlatmaq; сін.* *вярцєць, кружыць.*

КРУЦІОК *м.* ~ка, ~коў; *qarmaq, tilov; за-чыніць* *дзвєры* *на ~ок qarını qartagını bağlamaq.*

КРЫВАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qanlı; ~ы нож* *qanlı bıçaq, ~ы бой* *qanlı döyüş; сін.* *кровапралітны.*

КРЫВАЦЁК *м.* ~у; *мн.* няма; *qanaxma; спыніць ~* *qanaxmanı dayandarmaq.*

КРЫВ|Ы *прым.* ~ая, ~oе, ~ыя; *əyri, əyri-üyü; ~ая лінія* *əyri xətt.*

КРИВЯН|Ы *прым.* ~ая, ~oе, ~ыя; *qan; ~ы ціск* *qan təzyiqi, ~ая пляма* *qan ləkəsi.*

КРЫЖ *м.* *крыжа, крыж|ы, ~oў; хаç; ◇ паставіць ~* *на кім-, чым-н.* *kimin, nəyin üstündən xətt çəkmək, Чырвоны Крыж* *Qırmızı Haç, Міжнародны камітэт Чырвона-*

га Крыжа і Чырвонага Паўмесяца *Beynəlxalq Qırmızı Haç və Qızıl Aypara cəmiyyəti.*

КРЫЗІС *м.* ~у, ~аў; *böhran.*

КРЫК *м.* *крык|у, ~аў; 1. qışqırtıq, çığırtı; падняць ~* *qışqırtıq salmaq; 2. banlama; ~ пєўня хорузун* *banlaması; сін.* *гвалт.*

КРЫКН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* *Крычаць.*

КРЫЛАТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qanadlı; ~ыя* *драпэжнікі* *qanadlı yurtcular; ◇ ~ыя* *словаы* *zərbi-məsəllər.*

КРЫЛ|О *н.* ~а, *крылы* (*зліч.* 2, 3, 4 – *крылы*), *крылаў; qanad; махаць ~амі* *qanad çalmaq.*

КРЫНІЦА *ж.* ~ы, ~; 1. *qaynaq, bulaq; гарачая ~а* *isti su qaynağı, ніць* *вадў* *з ~ы* *bulaqdan su içmək; 2. mənbə; кніга – ~а* *vədəy kitab bilik mənbəyidir, нісьмoввыя ~ы* *yazılı mənbələr.*

КРЫНІЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *bulaq; ~ая* *вадa* *bulaq suyu.*

КРЫТЫК *м.* ~а, ~аў; *tənqidçi; літара-турны ~* *ədəbi tənqidçi.*

КРЫТЫКА *ж.* ~кі; *мн.* *няма; tənqid.*

КРЫТЫК|АВАЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *tənqid etmək.*

КРЫТЫЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tənqidçi; ~ы артмыкул* *tənqidi məqalə.*

КРЫЎД|А *ж.* ~ы, ~; *inciklik, qəlbə dəyən söz (hərəkət), asıq, hirs; заплакаць ад ~ы* *hirsindən ağlamaq; ◇ не даваць у ~у* *tərəfini saxlamaq, быць у ~зе на каго-н.* *incimək, incik olmaq.*

КРЫЎДЗІЦА *незак.* ~джуся, ~дзішся, ~дзіцца, ~дзяцца (*зак.* *пакрыўдзіцца*); *incimək, küsmək; не ~дзіся на мяне* *məndən incimə.*

КРЫЎДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*зак.* *пакрыўдзіць*); *incimək, qəlbə-nə toxunmaq, xətirinə dəymək; нельга ~дзіць* *дзіця* *uşağı incitmək olmaz.*

КРЫЎДЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *kü-səyən, tez inciye; ~ы чалавек* *küsayən adam.*

КРЫЎДНА *безасаб.* *у знач.* *вык.* *toxunur, ağır gəlir; ~, што спазніўся* *geciktəyim tə-nə ağır gəlir.*

КРЫЎДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *təhqir-edicisi, acı; ~ае слова* *acı söz.*

КРЫХУ *присл.* az, azca, bir az; *вѣніць* ~ *вады* bir az su içmək.

КРЫЧ|АЦЬ *незак.* ~ў, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. крыкнуць); 1. qışqırmaq, çığırmaq; ~аць *ад болю* ağrıdan qışqırmaq; 2. çağıрмаq; *сін.* раўці, гарлапáніць.

КРЫША́Н *м.* ~а, ~оў; bir tikə; ~ *сала* bir tikə sala.

КРЫШТА́Л|Ь *м.* 1. (цвёрдае цела) ~я, ~ёў; kristal; 2. (від шкла) ~ю; *мн.* няма; billur; || *прым.* крышталі́чн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.

КРЫШ|ЫЦЬ *незак.* ~ў, крыш|ыш, ~ыць, ~аць (зак. накрышыць, скрышыць, раскрышыць); doğramaq, ovmaq; ~ыць *хлеб* çörəyi doğramaq (ovmaq).

КРЭДЫ́Т *м.* ~у, ~аў; kredit, borc, nisyə; *куніць тэлевізар у* ~ nisyə (kreditə) televizor götürmək (almaq).

КРЭ́ПАСЦ|Ь *ж.* ~і, ~ей; qala; *сін.* цвярдэ́ня.

КРЭ́С|ЛА *н.* ~ла, ~ел *і* ~лаў; qoltuqlu kürsü.

КУБ *м.* кúба, *мн.* куб|ы, ~оў; kub (həndəsi cisim).

КУ́Б|АК *м.* ~ка, ~каў; kubok (böyük vaz).

КУДЫ́ *присл.* haraya, hara; ~ *ты* паклаў *кнігу?* sən kitabı haraya qoymusan?

КУДЫ́-НЭ́БУДЗЬ *присл.* bir yana, bir tərəfə, bir yerə; *хачу́ паехаць* ~ *bir yana getmək istəyirəm*, *пакладзі́ кнігу* ~ *kitabı bir yerə qoy*.

КУДЫ́СЫЦІ *присл.* hara(ya) isə; *ён* ~ *паехаў* o hara isə getdi; *сін.* не́куды.

КУ́КУРУ́З|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; qarğıdalı.

КУЛА́К *м.* ~а, ~оў; yumruq; *біць* ~а́мі *yumruqlamaq*, *yumruqla döymək*.

КУ́ЛЬТУ́Р|А *ж.* ~ы, ~; 1. mədəniyyət; *ста-ражы́тная* ~а qədim mədəniyyət, *чалавёк* *высо́кай* ~ы yüksək mədəniyyətli adam; 2. becərilən bitki; *кармаво́я* ~ы yem bitkiləri; ♦ *фізі́чная* ~а bədən tərbiyəsi.

КУ́ЛЬТУ́РН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *мә-дэні*; ~ы *чалавёк* mədəni adam, ~ае *абслу-гоўванне* mədəni xidmət.

КУ́Л|Я *ж.* ~і, ~ь; güllə.

КУ́ЛЯМЁ́Т *м.* ~а, ~аў; pulemyot (güllə-səpən).

КУПА́ЛЬН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; çimmə.

КУПА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца (зак. вькупацца); çimmək; ~*цца* *ў мо́ры* (у ра́з) dənizdə (çayda) çimmək.

КУПА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. вькупаць); çimizdirmək, çimdirmək; ~*ць* *дзіця* uşağı çimizdirmək.

КУПІ́ЦЬ *зак.* куплю́, кúп|иш, ~іць, ~яць; *гл.* **Купля́ць.**

КУПЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; almaq (зак. купіць); almaq (satın); ~*ць* *кнігу* kitab almaq, ~*ць* *білет* у *ка́се* kassadan bilet almaq, *дзе* *купіў?* haradan aldın?

КУПЭ́ *н.* *нескл.* kupe (sərnişin vaqonunda otaq); *двохме́снае* ~ *iki yerlik kupe*.

КУРА́Н|Я́ *і* **КУРА́Н|Ё́** *н.* ~яці, ~ят; 1. cüсə; 2. çolpa.

КУРН|У́ЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~é, ~уць; *гл.* **Ку-ры́ць.**

КУРС *м.* кúрс|а, ~аў; kurs (təhsil ili); *студэ́нт* *пёршага* ~а *birinci kurs tələbəsi*.

КУ́РС|Ы ~аў, *адз.* *няма*; təhsil müəssisəsi; *падрыхто́ўчыя* ~ы hazırlıq kursu, ~ы *шафэ́раў* sürücülük kursu.

КУ́РТ|КА *ж.* ~кі, ~ак; gödəkçə; *скура́ная* ~ка *meşin gödəkcə*.

КУ́РЫЦ|А *ж.* ~ы, *мн.* кúры (з *ліч.* 2, 3, 4 – кúрыцы), курэ́й; тоууq; || *прим.* **куры́н|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае *йцёу* тоууq *yumurtası*.

КУР|ЫЦЬ *незак.* куру́, кúр|ыш, ~ыць, ~аць (зак. курну́ць); çəkmək, rapirəс çəkmək.

КУСА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца (зак. пакусáцца); dişləmək, tutmaq.

КУСА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пакусáць); 1. dişləmək; ~*ць сабё* гúбы *do-dağını dişləmək*; 2. tutmaq; *саба́ка* ~е *it tutur*; 3. sancmaq; *змяя́* ~е *ilan sancır*.

КУСТ *м.* ~а, ~оў; kol; ~ *малін* toruq *kolı*.

КУТ *м.* кут|а, ~оў; künc; *пастáвіць у* ~ *пакóя* otağın küncünə qoymaq.

КУТ|О́К *м.* ~ка, ~коў; guşə; ~о́к *жыво́й* *прыро́ды* canlı guşə.

КУ́ФАР *м.* кúфр|а, ~аў; sandıq.

КУ́Х|НЯ *ж.* ~ні, ~ань *і* ~няў; mətbəх.

КУ́Ч|А *ж.* ~ы, ~; уйѓın, topa, koma, qalaq; ~а *дроў* odun *topası* (koması); *сін.* грúда.

КУЧА́РАВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; qıvrım, buruq; ~ыя *валасы́* qıvrım saç(lar).

Л

ЛАБАРА́НТ *м.* ~а, ~аў; laborant (laboratoriya işçisi).

ЛАБАРА́НТ|КА *ж.* ~кі, ~ак; laborant; ~ка *кафедры kafedranın laborantı.*

ЛАБАРАТО́РЫ|Я *ж.* ~і, ~й; laboratoriya; *хімічная ~я kimya laboratoriyası; || прым. лабараторн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ана́ліз laboratoriya müayinəsi.*

ЛАБІ́ЛЬНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма; qeygi-sabitlik.*

ЛАБІ́ЛЬН|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qeygi-sabit.*

ЛАБИ́РЫНТ *м.* ~а, ~аў; labirint, dolanbac.

ЛА́|ВА *ж.* ~вы, ~ў; lava; *вулканічная ~ва vulkan lavası.*

ЛАВА́НД|А *ж.* ~ы; *мн. няма; lavanda (yarimkol bitki).*

ЛАВА́НДАВ|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; lavanda; ~ае ма́сла lavanda yağı.*

ЛАВЕ́Ц *м.* лаўца́; *мн. лаўц|ы, ~оў; овçu; ♦ на лаўца́ і звер бяжыць göydə axtardım, yerdə əlimə düşüb.*

ЛАВЕ́ЦК|І *прым. ~ая, ~ае, ~ія; овçu; ~ія прыстасаванні овçu ləvazimatı.*

ЛАВІ́Н|А *ж.* ~ы, ~; qar kütləsi; *сход ~ы qar uşqunu.*

ЛАВ|ІЦЬ *незак. лаўлю́, лóв|іш, ~іць, ~яць (зак. злавіць); tutmaq; ~іць ры́бу balıq tutmaq, ~іць каня́ atı tutmaq, ~іць мяч toru tutmaq, ~іць на сло́ве sözdə tutmaq.*

ЛАГАДНЁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *ürəyi yumşalmaq.*

ЛАГАПЕДЫЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *loqopediya; ~ае аddзялённе loqopediya şöbəsi.*

ЛАГЕР *м.* ~а, ~аў; *düşərgə; ~ турыстаў turist düşərgəsi; разбіць ~ düşərgə salmaq; || прым. лагерны, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае жыццё düşərgə həyatı.*

ЛАГІЧНА *прысл.* məntiqi.

ЛАГІЧНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма; məntiqilik.*

ЛАГІЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *məntiqi; ~ы адказ məntiqi cavab.*

ЛАГО|ДА *ж.* ~ды; *мн. няма; sülh, həmrəylik; жыць у ~дзе mehriban yaşamaq.*

ЛАГО|ДНА *прысл.* mehriban, səmimi.

ЛАГО|ДНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма; mehribanlıq, səmimilik.*

ЛАГО|ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mehriban, səmimi; ~ы чалавек sətimi adam.*

ЛАД *м.* ~у; *мн. няма; 1. quruluş; дзяржаўны ~ dövlət quruluşu; 2. sülh, asayiş, razılıq; 3. муз. ahəng; 4. quruluş, sistem; граматычны ~ мовы dilin qrammatik quruluşu.*

ЛАДАМ *прысл.* ədəblə, təmkinlə.

ЛАДАН *м.* ~у, ~аў; *buxur; ♠ на ~ дыхаць can vermək.*

ЛАДЗ|Я *ж.* ~і, ~ей; *шахм. top.*

ЛАДЖАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *düzəldilmiş, yoluna qoyulmuş, qaydaya salınmış; ~ы парадок düzəldilmiş nizam-intizam.*

ЛАДЗ|ЦЦА *незак.* ладжуся, ладз|ішся, ~іцца, ~яцца; *düzəlmək, düz gəlmək; справа ў яго зусім не ~ onun işi heç düz gətirmir.*

ЛАДЗ|ЩЬ *незак.* ладжу, ладз|іш, ~іць, ~яць; *yola getmək; яны не ~яць onlar yola getmirlər.*

ЛАДК|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *düzəltmək, qaydaya salmaq.*

ЛАДКОМ *прысл.* sülhlə, mehribanlıqla.

ЛАЖ|ЫЦЦА *незак.* ~ўся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; *uzanmaq; ~ыцца ў ложак yatağa uzanmaq, ~ыцца спаць uzanıb yatmaq.*

ЛАЖ|ЫЦЬ *незак.* ~ў, лаж|ыш, ~ыць, ~аць; *qoymaq.*

ЛАЗ|ЩЬ *незак.* лажу, лаз|іш, ~іць, ~яць; *dırmaşmaq, çıxmaq; ~іць па дрэвах ağac-lara dırmaşmaq.*

ЛАЗН|Я *ж.* ~і, ~яў; *hamam; мыцца ў ~і hamamda çimmək.*

ЛАЗУР|АК *м.* ~ку; *мн. няма; göy, mavi; берлінскі ~ак berlin abısı.*

ЛАЗУРН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *açıq göy rəng, mavi; ~ае мора mavi dəniz.*

ЛАЗУРЫТ *м.* ~у; *мн. няма; lazurit.*

ЛАЙБ|А *ж.* ~ы, ~аў; *qayıq.*

ЛАЙК|А *ж.* (сабака) ~і, лаек; (скура) ~і; *мн. няма; layka (it).*

ЛАЙКАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *layka; ~ы пінжак layka pencek.*

ЛАЙНЕР *м.* ~а, ~аў; *layner (irə gəmi, təyyarə).*

ЛАК *м.* лак|у, ~аў; *lak; ~ для мэблі mebel lakı.*

ЛАКАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *laklı; ~ы абутак laklı ayaqqabı.*

ЛАКАЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yerli.*

ЛАКАМАТЫ|Ў *м.* ~ва, ~ваў; *lokomativ.*

ЛАКАНІЧНА *прысл.* qısa, yığcam.

ЛАКАНІЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qısa, yığcam; ~ы адказ qısa cavab.*

ЛАКАФАРБАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *lak və boya; ~ы завод lak və boya zavodu.*

ЛАКІРАВАЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *laklama; ~ы станок laklama dəzgahı.*

ЛАКІРАВАЊ|Ы і ЛАКІРОВАЊ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *laklanmış.*

ЛАКІР|АВАЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *laklamaq; ~аваць мэблю mebeli laklamaq.*

ЛАМАВ|Ы *прым.* ~ая, ~оё, ~ыя; *yük; ~ы конь yük atı.*

ЛАМАЊ|ЕЦ *м.* ~ца, ~цаў; *loxma, tikə.*

ЛАМАЊ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qırıq; ~ая лінія qırıq xətt.*

ЛАМА|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (зак. зламáцца); *qırılmaq, sınımaq; аловак ~ецца karandaşın ucu sınır; вётка ~ецца budaq qırılır.*

ЛАМА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. зламáць); *qırmaq, sındırmaq; ~ць цацку ойунcağları sındırmaq; ♠ ~ць галаву над чым-н. baş sındırmaq.*

ЛАМАЧЧ|А н. ~а; мн. *няма*; 1. qırıq, sınıq; 2. ağac qırınıtları; *nóýny лес ~а meşə ağac qırınıtları ilə doludur*; **сін.** лом, сушняк.

ЛАМАЧЫН|А ж. ~ы; 1. sınıq şeylər; *nóýny дом ~ы ev sınıq şeylərlə doludur*; 2. dəy-ərsiz; *мы ~а sən dəyərsiz insansan*.

ЛАМОТ|А ж. ~ы; мн. *няма*; ағт.

ЛАМОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; мед. ағт.

ЛАНДША́ФТ м. ~у, ~аў; landşaft.

ЛАНДША́ФТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; landşaft.

ЛАНДЫШ м. ~а, ~аў; inciçiçəyi.

ЛАНДЫШАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; inciçiçəyi; ~ы *nax*; inciçiçəyi ətri.

ЛАНЦУ́Г м. ~á, ~óў; zəncir; *узяць саба́ку на ~ iti zəncirlətmək*.

ЛАНЦУГОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zəncirvarı; ~ая *рэакцыя zəncirvarı reaksiya*.

ЛАНЦУ́ЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zəncirli; ~ы *саба́ка zəncirli it*.

ЛАНЦУЖ|ОК м. ~ká, ~кóў; zəncir; ~ók для *гадзінніка saat zənciri*.

ЛА́П|А ж. ~ы, ~; pəncə, ayaq (heyvanlarda, quşlarda); ~а *мядзвё́дзя а́у pəncəsi, гүсі́ная ~а qaz pəncəsi, ~а саба́кі itin pəncəsi*; **♦ па-пáсці ў ~ы** cənginə keçmək.

ЛАПА́Т|А ж. ~ы, ~; kürək, bel; *жалéзная ~а bel, драўля́ная ~а kürək*; **сін.** рыдлѣ́йка.

ЛАПАТА́НН|Е н. ~я, ~яў; 1. vurma; çıgrma; 2. əl çalma; 3. boşboğazlıq.

ЛАПА|ТА́ЦЬ незак. ~чú, лапо́ч|аш, ~а, ~уць; 1. çalmaq; ~та́ць кры́ламі qanad çalmaq; 2. çərgənləmək; *што мы ~аш пə çərgənləyirsən*.

ЛАПА́Т|КА ж. ~кі, ~ак; kürək sümüyü; **♦ пакла́сці на ~кі** kürəyini yerə vurmaq.

ЛАПУШЫ́СТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şaxəl; ~ая *ёлка şaxəl yolkа*.

ЛАПУШЫ́ЩА незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~ы́ща, ~а́цца; şaxələnmək.

ЛА́ПЧАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pəncəsəkilli; ~ыя *лісты́ рəncəsəkilli yarpaqlar*.

ЛАПШ|А ж. ~ы; мн. *няма*; əriştə.

ЛАС|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца; уемək; ~ава́цца я́гадамі *теүә уетək*.

ЛАС|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; qonaq etmək; ~ава́ць я́гадамі *теүә qonaq etmək*.

ЛАСК|А ж. ~і; мн. *няма*; nəvaziş, əzizləmə, oxşama, nazlama; *ма́мчы́на ~а ana nəvazişi*.

ЛАСКА́ВА прысл. nəvazişlə, şəfqətlə.

ЛАСКАВАСЦЬ i ЛАСКА́ВАСЦЬ|Ь ж. ~і; мн. *няма*; nəvaziş, şəfqət. *пяшчóтная ~ь incə bir nəvaziş*.

ЛАСКА́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gülərlü, iltifatlı, mehriban; ~ы *чалавéк iltifatlı adam*; **♦ бұ́дзыце ~ы** iltifat edin, zəhmət çəkin.

ЛАСКА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *гром*; nəvaziş bildirən; *грам. ~ыя сү́фіксы nəvaziş bildirən şəkilçilər*.

ЛАСКАТА́НН|Е н. ~я; мн. *няма*; qıdıqlama.

ЛАСКА|ТА́ЦЬ незак. ~чú, ласко́ч|аш, ~а, ~уць; qıdıqlamaq.

ЛАСКА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; əzizləmək, oxşamaq; ~ць *дзіця́ ўса́гі oxşamaq*.

ЛА́СТА|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; qaranquş; *не́ршая ~ўка ilk nişanə, ilk əlamət, müjdəçi*.

ЛА́СТАЎЧЫН прым. ~а, ~а, ~ы; ~хвост.

ЛАСУ́Н|АК м. ~ку, ~каў; şirniyyat.

ЛАТАРЭ́|Я ж. ~і, ~й; lotereya (uduşlu oyun); *вѣйграць у ~ю lotereya ilə udmaq*.

ЛА́ТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; yamamaq; ~ць *шкарпéтки corabları yamamaq*.

ЛАТВІ́ЙСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; Latviya; ~ая *Рэспу́бліка Latviya Respublikası*.

ЛА́Т|КА ж. ~кі, ~ак; 1. daz yer, çıpraq yer, tala; 2. ləkə.

ЛА́ТКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qurama; ~ая *коўдра qurata yorğan*.

ЛАТУ́НЕВ|Ы i ЛАТУ́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; latun; ~ая *дэта́ль latun hissə*.

ЛАТУ́Н|Ь ж. ~і; мн. *няма*; latun.

ЛАТЫ́НІЗМ м. ~а, ~аў; latın dilindən alınma sözlər.

ЛАТЫ́НІСТ м. ~а, ~аў; latınist.

ЛАТЫ́Н|Ь ж. ~і; мн. *няма*; latun.

ЛАТЫ́Ш м. ~á, ~óў; latış.

ЛАТЫ́Ш|КА ж. ~кі, ~ак; latış (qadın).

ЛАТЫ́ШСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; latış; ~ая *мо́ва latış dili*.

ЛАЎКА |А ж. ~і, лавак; skamyá, oturacaq; сядзё́чы на ла́ўцы oturacaqda əyləşmək.

ЛАЎКАЧ |М. ~а, ~оў; zirək, diribaş adam.

ЛАЎЛЕНН |Е н. ~я; мн. няма; ов.

ЛАЎР |М. лаўр|а, ~аў; dəfnə.

ЛАЎРОВ |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəfnə; ~ы вяно́к dəfnə əklili.

ЛАЎРЭАТ |М. ~а, ~аў; laureat (xüsusi mü-kafat almış şəxs).

ЛАЎЧЫЦА |Незак. ~ўся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; fənd işlətmək.

ЛАХМАН |Ы мн. ~оў; адз. няма; cır-cındır.

ЛАХМАТ |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pırtlaşıq saçlı; ~ы хло́нец pırtlaşıq saçlı oğlan.

ЛАХМАЦІЦА |Незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~іцца, ~яцца; pırtlaşmaq.

ЛАХМАЦІЦЬ |Незак. лахмачу, ~іш, ~іць, ~яць; pırtlaşdırmaq.

ЛАХМОЦЦ |Е н. ~я, ~яў; cır-cındır.

ЛАЦІН |КА ж. ~кі і ~ак; мн. няма; latin əlifbası.

ЛАЦІНСК |І прым. ~ая, ~ае, ~ія; латин; ~ая мо́ва latin dili.

ЛАШЧЫЦА |Незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; nazlanmaq.

ЛАШЧЫЦЬ |Незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; oxşamaq, əzizləmək.

ЛАЯЛЬНА |Прысл. loyalcasına.

ЛАЯЛЬНАСЦЬ |Ж. ~і; мн. няма; loyallıq.

ЛАЯН |КА ж. ~кі, ~ак; dava-dalaş.

ЛАЯЦА |Незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; dalaşmaq; ~яцца з сусе́дымі qonşularla dalaşmaq.

ЛАЯЦЬ |Незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. dalaşmaq; 2. hürmək, hürüşmək.

ЛАЯНН |Е н. ~я; мн. няма; yalan.

ЛАЦЬ |Незак. ~у, лж|эш, ~э, лгуць (зак. налгáць, салгáць); yalan danışmaq, yalan demək.

ЛГУН |М. лгун|а, ~оў; yalançı.

ЛЭБЕДЗ |Ы м. ~я, ~яў; qu quşu, sona (su sonası).

ЛЕБЯДЗІН |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qu quşu; ~ы крык qu quşunun səsi.

ЛЕВАБАКОВ |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; soltərəfli; ~ы pyx soltərəfli hərəkət.

ЛЕВАБЯРЭЖЖ |А н. ~а; мн. няма; sol sahil. **ЛЕВАБЯРЭЖН** |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sol sahil.

ЛЭВ |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sol; ~ая рука sol əl, ~ая старана́ sol tərəf, ~ы фланг sol cənab.

ЛЕГАЛІЗ |АВА́ЦЦА зак. і незак. ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; leqallaşmaq.

ЛЕГАЛІЗ |АВА́ЦЬ зак. і незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; leqallaşdırmaq.

ЛЕГАЛЬНА |Прысл. leqal olaraq.

ЛЕГАЛЬНАСЦЬ |Ж. ~і; мн. няма; leqallıq.

ЛЕГАЛЬН |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; leqal; ~ая рабо́та leqal iş.

ЛЕГЕНД |А ж. ~ы, ~ і ~аў; əfsanə; **сін.** пада́нне, былі́на.

ЛЕГЕНДА́РНАСЦЬ |Ж. ~і; мн. няма; əf-sanəvilik.

ЛЕГЕНДА́РН |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əf-sanəvi; ~ы геро́й əfsanəvi qəhrəman.

ЛЕГКАВА́ГАВ |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yüngül çəkili; ~ы спартсме́н yüngül çəkili idmançı.

ЛЕГКАВА́ЖНАСЦЬ |Ж. ~і; мн. няма; yüngülçəkili.

ЛЕГКАВА́ЖН |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yüngül, asan; ~ае раи́шнне asan həll.

ЛЕГКАВА́Т |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yüngülvarı.

ЛЕГКАВЕ́РНАСЦЬ |Ж. ~і; мн. няма; sadələvhlük.

ЛЕГКАВЕ́РН |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sadələvh; ~ы чалавё́к sadələvh adam.

ЛЕГКАВ |Ы прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я; minik; ~а́я машы́на minik avtomobili.

ЛЕГКАДУ́МНА |Прысл. düşüncəsiz.

ЛЕГКАДУ́МН |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yüngülxasiyyət, yelbeyin, yüngül, arsız; ~ы чалавё́к yüngülxasiyyət adam, ~ы ўчы́нак yüngül hərəkət.

ЛЕГКАКРЫ́Л |Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yüngülqanadlı; ~ы б́ўсел yüngülqanadlı leylək.

ЛЕГКАНО́Г |І прым. ~ая, ~ае, ~ія; yüngüləyər; ~ая дзяўчы́на yüngüləyər qız.

ЛЕГКАТРАЎНАСЦЬ |Ж. ~і; мн. няма; tez həzm olunma, yüngüllük.

ЛЕГКАХОДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yüngül hərəkətli*; ~ы *кідзер yüngül hərəkətli qayıq*.

ЛЁГ|ЧЫ *зак.* лягу, ляж|аш, ~а, лягуць; *uzanmaq*.

ЛЕДАКО́Л *м.* ~а, ~аў; *buzqıran gəmi*.

ЛЕДАСТА́|Ў *м.* ~ва; *мн. няма*; *buz örtüyü*.

ЛЕДАХО́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *buz axını*; ~ы *перыяд buz axını dövrü*.

ЛЕДЗЬ *і* **ЛЕДЗЬВЕ** *присл.* *az qala*; *güclə, zorla*; *сін.* *насілу*.

ЛЕДЗЯНЕ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~юць; *donmaq, buz bağlamaq*.

ЛЕДЗЯНІ́СТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *buz bağlamış, buzlu*; ~ы *снег buz bağlamış qar*.

ЛЕДЗЯНЦО́В|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *nabat*; ~ыя *ласўнкі nabat şirniləri*.

ЛЕДЗЯН|Ы *прым.* ~ая, ~бе, ~ыя; *soyuq, buz kimi*; ~бе *навітра соуік külək*.

ЛЕДНІКО́В|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *buzlaq*; ~ае *вóзера buzlaq gölü*.

ЛЕЖЫШЧ|А *н.* ~а, ~і ~аў; *yataq*; ~а *мядзвёдзя аў yatağı*.

ЛЕЗГІ́Н *м.* ~а, ~; *ləzgi*.

ЛЕЗГІ́Н|КА *ж.* ~кі, ~ак; *ləzgi (qadın)*.

ЛЕЗ|ЦІ *незак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; 1. *çıxmaq, dırmaşmaq*; ~ці *на дрэва ağaca dırmaşmaq (çıxmaq)*; 2. *girmək*; ~ці *ў акно рэпсэрэдэн girmək*.

ЛЕЙКАПАДО́БН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qıfaoxşar*.

ЛЕЙТЭНА́НТ *м.* ~а, ~аў; *leytenant*; *малодшы ~ küçük leytenant, старшы ~ baş leytenant*.

ЛЕЙТЭНА́НЦК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *leytenant*; ~ія *пагоны leytenant poqonları*.

ЛЕ́КАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *dərman*; ~ыя *расліны dərman bitkiləri*; *сін.* *гафочы*.

ЛЕ́КАР *м.* ~а, ~аў; *həkim*.

ЛЕ́К|І *мн.* ~аў; *адз. няма*; *dərman, dava*; ~і *ад галаўнога болю baş ağrısı dərmanı*; || *прым.* **ле́кав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *расліны dərman bitkiləri*.

ЛЕ́КСІ|КА *ж.* ~кі; *мн. няма*; *leksika, lüğət tərkibi*; ~ка *беларускай мовы rus dilinin lüğət tərkibi (leksikası)*.

ЛЕ́КТАР *м.* ~а, ~аў; *mühazirəçi*.

ЛЕКТО́РЫ|Й *м.* ~я, ~яў; *lektoriya*.

ЛЕКЦЫ́ЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *lek-siya*; ~ая *аўдыто́рыя leksiya auditoriya*.

ЛЕ́КЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; *mühazirə*; *чыта́ць ~ю mühazirə oxumaq*.

ЛЕНАВА́ТА *присл.* *tənbəl-tənbəl*.

ЛЕНАВА́Т|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tənbəl*.

ЛЕНАВА́ЦЦА *незак.* *лян|уюся, ~ўешся,*

~ўецца, ~ўюцца; *ərinmək, tənbəllik etmək*.

ЛЕ́НТ|А *ж.* ~ы, ~і ~аў; *lent*; *ружбóвая ~а qırmızı lent*.

ЛЕ́ПЕЙ *і* **ЛЕПШ** *присл.* *daha yaxşı*.

ЛЕ́ПШ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *əp yaxşı*.

ЛЕПЯТА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *cikkilti*; ~е *пту́шак quşların cikkiltisi*.

ЛЕС *м.* *лэс|у, мн. ляс|ы, ~бў; меşə; густы́ ~ qalın meşə, наўсцў ~ам меşəуə getmək, ёхаць ~ам меşə ilə getmə*; || *прым.* **лясн|ы**, ~ая, ~бе, ~ыя; ~ая *даро́га меşə yolu*.

ЛЕСААПРАЦО́ЎЧ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *meşə emalı*.

ЛЕСААХО́В|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; *meşə müdafiəsi*.

ЛЕСААХО́ЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qoruucu meşə*; ~ая *зона qoruucu meşə sahəsi*.

ЛЕСАВІ́К *м.* ~а, ~бў; *meşəbəyi*.

ЛЕСАВО́Д *м.* ~а, ~аў; *meşəçi*.

ЛЕСАВ|Ы *прым.* ~ая, ~бе, ~ыя; *meşə*; ~бе *вóзера меşə gölü*.

ЛЕСАПАРК *м.* ~у, ~аў; *meşə-park*.

ЛЕСАПАСА́Д|КА *ж.* ~кі, ~ак; *meşəsalma*.

ЛЕСАПРАМЫСЛÓВАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма*; *meşə sənayesi*.

ЛЕСАРУ́Б *м.* ~а, ~аў; *meşədoğrayan*.

ЛЕСАСПЛА́|Ў *м.* ~ву; *мн. няма*; *ağaca xıtma*.

ЛЕ́СВІЦ|А *ж.* ~ы, ~; *nərdivan, pilləkən*; *каменная ~а daş pilləkən, падня́цца на ~ы pilləkənlə qalxmaq*.

ЛЕСКА|ТА́ЦЬ *незак.* ~чу, *ляскóч|аш, ~а, ~уць; şaqıldamaq, guruldamaq*.

ЛЕ́Т|А *н.* ~а, ~і ~аў; *наступі́ла ~а уау girdi, правэ́сцў ~а ў бабўлі уау пənəsinin yanında keçirmək*; || *прым.* **лётн|і**, ~яя, ~яе, ~ія; ~і *дзень уау günü*.

ЛЕТАЗЛІЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; tarix.
ЛЁТАМ прысл. уayda, уay zamanı.
ЛЁТАПІС м. ~у, ~аў; salnamə.
ЛЕТАПІСА́НН|Е н. ~я, ~яў; salnaməçilik, salnamə yazma.
ЛЕТАПІ́С|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; salnaməçi.
ЛЁТАСЬ прысл. keçən il.
ЛЁТАШН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; keçən ilki; ~і снег keçən ilki qar.
ЛЁТН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; уay; ~і лагерь уay düşərgəsi.
ЛЁТНІК м. ~а, ~аў; 1. уay paltarı; 2. уaylaq.
ЛЕТУЦЭ́ННІК м. ~а, ~аў; хəyalpərust.
ЛЕТУЦЭ́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; хəу-
 alpərust; ~ая дзяўчы́на хəyalpərust qız.
ЛЕЎ м. ільв|а, ~оў; льва, львоў (насля га-
 лосных); şir, aslan.
ЛЁГКА прысл. asan, asanlıqla, yüngül; *гэ-
 та ~ зрабіць bunu etmək asandır.*
ЛЁГКААТЛЁТ м. ~а, ~аў; yüngül atlet.
ЛЁГКАРУХО́М|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя;
 yüngül hərəkətli.
ЛЁГКАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yüngüllük.
ЛЁГК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. yüngül; ~ая
 рабóта yüngül iş; 2. asan; ~і экзáмен asan
 imtahan, ~ая задáча asan məsələ; 3. yüngül-
 vari, хəfif, zəif; ~і маpóз yüngülvari şaxta;
 4. yumşaq, mülayim; у ягó ~і харáктар
 onun mülayim xasiyyəti var; *♦ ~ая атлэ-
 тыка yüngül atletika, ~ая прамыслова́сць*
 yüngül sənaye, *з ~ім сёрца́м* sakit, rahat.
ЛЁГК|ІЯ мн. ~іх; адз. лəгк|ае н. ~ага; ағ
 ciyərləг; запалэ́нне ~іх ағ ciyərlərin iltihabı.
ЛЁК м. ~у; мн. няма; duza qoyulmuş balıq.
ЛЁН м. лёну і ільну́; мн. ільн|ы, ~оў; kətan.
ЛЁС м. ~у, ~аў; 1. tale; ~ звёў іх зноў
 tale onları yenidən birləşdirdi; 2. гəлəсəк;
 ду́маць аб ~е дзяржа́вы dövlətin gəлəсəyini
 düşünmək; ~ы наро́даў халqların gəлəсəyi.
ЛЁСКАТ і ЛЯ́СКАТ м. ~у; мн. няма;
 titrəmə, əsmə.
ЛЁТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; qaсmaq.
ЛЁТЧЫК м. ~а, ~аў; təууарəçi; *быць ~ам*
təууарəçi olmaq.
ЛЖЫ́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yalan,
 yalançı; ~ы чалавéк yalançı adam.

ЛІ́ВЕНЬ м. ліўн|я, ~яў; leysan yağışı.
ЛІ́ДАР м. ~а, ~аў; öncül, öndər.
ЛІ́ЗА́НН|Е н. ~я, ~яў; yalama.
ЛІ|ЗА́ЦЬ незак. ліж|у, ліж|аш, ~а, ~уць
 (зак. лізн|уць); yalamaq.
ЛІЗН|У́ЦЬ зак. ~у, ~эш, ~é; ~уць; гл. Ліза́ць.
ЛІК м. лік|у, ~аў; hesab; *гульня зако́нчы-
 лася з лі́кам 3:2 ойун 3:2 hesabı ilə qurtardı.*
ЛІК|АВА́ЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць;
 şadlıq etmək, şənlənmək.
ЛІ́КАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; say, miqdar.
ЛІКВІ́ДАВА́НН|Е н. ~я; мн. няма; ləğv
 etmək.
ЛІКВІ́ДАВА́Н|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя;
 ləğv edilmiş.
ЛІКВІ́ДАВА́ЦЦА зак. і незак. 1 і 2 ас.
 не ўжыв., ~уецца, ~уюцца, ləğv etmək,
 aradan götürülmək.
ЛІКВІ́ДАВА́ЦЬ незак. і зак. ~ую, ~уеш,
 ~уе, ~уюць; ləğv etmək, aradan qaldırmaq;
 ~ава́ць недахо́ны çatışmazlıqları (nöqsan-
 ları) aradan qaldırmaq.
ЛІКВІ́ДАЦЫ́Я ж. ~і; мн. няма; ləğv edil-
 mə, ardan qaldırılma; ~я непісьме́ннасць
 savadsızlığın ləğv edilməsi, ~я недахо́наў
 nöqsanların ardan qaldırılması.
ЛІ́ЛЕЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zanbağ.
ЛІ́ЛІ|Я ж. ~і, ~й; zanbaq çiçəyi.
ЛІ́ЛЮ́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bənövşəyi,
 bənövşə rəngi.
ЛІ́МАНА́Д м. ~у; мн. няма; limonad (meyvə
 şirəsindən hazırlanmış şərbət).
ЛІ́МІТАВА́Н|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məh-
 dudlu.
ЛІ́МОН м. ~а, ~аў; lumu; чай з ~ам lumu-
 lu çay.
ЛІ́МОННІК м. 1. (куст) ~у; мн. няма; sır
 limon kolu; 2. (кулінарны выраб) ~а, ~аў;
 sır limon şirəsi.
ЛІ́НГВІ́СТ м. ~а, ~аў; dilçi.
ЛІ́НГВІ́СТЫ|КА ж. ~кі; мн. няма; dilçilik.
ЛІ́НГВІ́СТЫ́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя;
 dilçilik; ~ы слоўні́к dilçilik lüğəti.
ЛІ́НЁ́|ЙКА ж. ~йкі, ~ек; хəткəş.
ЛІ́НІ|Я ж. ~і, ~й; 1. xətt, cızıq; *прама́я ~я*
düz xətt, правéсць ~ю xətt çəkmək; 2. xətt;

чыгуначная ~я *dəmiryol xətti*, тэлефонная ~я *telefon xətti*.

ЛІНЯ|ЦЬ *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, ~юць; 1. *solmaq, bozarmaq*; *тканіна ~е parça bozarır*; 2. *tüləmək, tükünü tökmək*; *трыс ~е dovşan tükünü tüləyir*; 3. *qabıqdan çıxmaq*; *змяя ~е ilan qabıqdan çıxır*.

ЛІП|А *ж.* ~ы, ~; *cökə*; || *прым.* **ліпав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *məd cökə balı*.

ЛІПЕН|Ь *м.* ~я; *мн.* *няма*; *iylul*; || *прым.* **ліпеньск|і**, ~ая, ~ае, ~ія.

ЛІПЕНЬСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *iylul*; ~ія *nóчы iylul gecələri*.

ЛІПК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *yarışan, yarışqan, yarışqanlı*; ~ая *panéra yarışqanlı kağız*.

ЛІПН|УЦЬ *незак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *yarışmaq*.

ЛІРЫК|А *ж.* ~і; *мн.* *няма*; *lirika*; ~а *Mitskevicihın lirikası*.

ЛІРЫЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *lyrik*; ~ыя *творы lyrik şerlər*.

ЛІС|А *ж.* ~ы, ~; *tülkü*.

ЛІСІЦ|А *ж.* ~ы, ~; *tülkü*.

ЛІСЛІ|ВЕЦ *м.* ~ўца, ~ўцаў; *yaltaq*.

ЛІСЛІ|ВІЦЬ *незак.* ~ўлю, *ліслів|іш*, ~іць, ~яць; *yaltaqlanmaq*.

ЛІСЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yaltaq*.

ЛІСТ¹ *м.* ~а, ~оў; *yarpaq*; ~ы *drəva ağacın yarpaqları*; *чайны ~ чау yarpağı*.

ЛІСТ² *м.* ~а, ~оў; 1. *vəraq*; ~ *panéры kağız vəraqı*, ~ *з сшытка dəftər vəraqı*; 2. *təbəqə*; ~ *жалéза dəmir təbəqəsi*; ♦ *пахвальный ~ tərifnamə*.

ЛІСТАП|АДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *xəzan*; ~ы *dojdəx xəzan yağışı*.

ЛІСТА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *vəraqqləmək*; ~ць *starónki səhifələri vəraqqləmək*.

ЛІСТ|ОК *м.* ~а, ~оў; *vəraq*; *запісаль на ~кў vəraqda yazmaq*, *двайны ~ок qoşa vəraq*.

ЛІСЦ|Е *н.* ~я; *мн.* *няма*; *yarpaqlar*.

ЛІТ|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *qorutmaq*.

ЛІТАР|А *ж.* ~ы, ~; *hərfl*; *малая ~а kiçik hərfl*, *вялікая ~а baş hərfl*.

ЛІТАР|АЛЬНА *присл.* *hərfən, eynən*.

ЛІТАР|АЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *hərfl*; ~ы *пераклад hərfl tərcümə*, ~ы *сэнс hərfl məna*; **сін.** *даслоўны, дакладны*.

ЛІТАР|АТАР *м.* ~а, ~аў; *ədəbiyyatçı*.

ЛІТАРАТ|УР|А *ж.* ~ы, ~; *ədəbiyyat*; *мас-таўкая ~а bədii ədəbiyyat*, *уро́к ~ы ədəbiyyat dərsi*.

ЛІТАРАТ|УРН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ədəbi, ədəbiyyat*; ~ы *твор ədəbi əsər*; ~ы *гурто́к ədəbiyyat dərnəyi*.

ЛІТАС|ЦІВА *присл.* *lütvkarlıqla*.

ЛІТАС|ЦІВАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* *няма*; *məghəmət, şəfqət*.

ЛІТАС|ЦІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *məghəmətli*; ~ы *ўчы́нак mərhəmətli hərəkət*.

ЛІТАС|Ц|Ь *ж.* ~і; *мн.* *няма*; *mərhəmət, rəhm*; ♦ *зда́цца на ~ь перамо́жца qalibə qeyd-şərtsiz təslim oımaq*; **прасі́ць ~і** *aman istəmək*; **ме́ць ~ь** *aman vermək, rəhm etmək*, *bağışlamaq, rəhmi gəlmək*; **не ме́ць ~і** *aman-sız olmaq*.

ЛІТО|ВЕЦ *м.* ~ўца, ~ўцаў; *litvalı*.

ЛІТО|ЎКА *ж.* ~ўкі, ~вак; *litvalı (qadın)*.

ЛІТО|ЎСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *litva*; ~ая *мо́ва litva dili*.

ЛІТР *м.* *lítpr|a*, ~аў; *litr*; *адзі́н ~ bir litr*, *два ~ы iki litr*, *пяць ~аў beş litr*.

ЛІФТ *м.* *líft|a*, ~аў; *lift (qaldırım)*; *пад-ня́цца на лі́фце líftlə qalxmaq*.

ЛІХ|А *н.* ~а; *мн.* *няма*; *bədbəxtlik, bəla*; ♦ **як на ~а** *tərs kimi*; ~а **ягó ве́дае** *onu kim bilir*; **што за ~а** *bu nə işdir*.

ЛІХАД|ЗЕЙСТВ|А *н.* ~а; *мн.* *няма*; 1. *canilik, cinayətkarlıq, cinayət*; 2. *yaramazlıq*.

ЛІХАМ|АНК|А *ж.* ~і; *мн.* *няма*; 1. *qızdırma, titrətmə*; 2. *həyəcan*.

ЛІХАМ|АНК|АВА *присл.* 1. *qızdırmalı kimi*; 2. *tələsik*.

ЛІХАМ|АНК|АВАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* *няма*; *qızğınlıq, coşğunluk*.

ЛІХАМ|АНК|АВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qızdırmalı*; ~ы *стан qızdırmalı hal*.

ЛІХАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* *няма*; *cəldlik, qo-çaqlıq*.

ЛІХ|І *прым.* ~а́я, ~о́е, ~і́я; *ağır, çətin*; ~і́я *гады́ çətin illər*.

ЛІХТА́Р м. ~а, ~оў; fənəɾ.

ЛПЦЬ незак. ль|ю, ~еш, ~е, ~юць; tɔkmək; ~ваду́ з вядра́ vedrədən su tɔkmək, дождэж лье yağış tɔküür; ♦ **ліць алэй у пóлымя** aranı qızışdırmaq.

ЛІ́ЦЦА незак. 1 і 2 асоб. не ўжыв., лье́цца і ліе́цца, лью́цца; tɔkülmək, axmaq; *вада́ лье́цца su tɔküür.*

ЛІЧБ|А ж. ~ы, ~аў; rəqəm; ~а 5 beş rəqəti.

ЛПЧЫ́ЛЬНІК м. ~а, ~аў; sayğac; *электры́чны ~ elektrik sayğacı.*

ЛПЧ|Ы́ЦЦА незак. ~ўся, ліч|ышся, ~ыцца, ~ацца; hesablaşmaq; з ім трэ́ба ~ы́цца onunla hesablaşmaq lazımdır; 2. olmaq; ~ы́цца ў спі́ску siyahıda olmaq; 3. sayılmaq, hesab edilmək; ён лічы́цца ў нас за музы́канта о, bizdə musiqiçi kimi gedir.

ЛПЧ|Ы́ЦЬ незак. ~ў, ліч|ыш, ~ыць, ~аць (зак. злічы́ць); 1. saymaq, hesablamaq; ~ы́ць да ста уі́зэ qədər saymaq, ~ы́ць на náмяці ürəyində hesablamaq; 2. hesab etmək; ~ы́ць сваім ся́брам öz dostu hesab etmək.

ЛПЧЭ́БНІК м. ~а, ~аў; say.

ЛПЧЭ́НН|Е н. ~я; мн. няма; hesab, say; *дапу́сціць памы́лку пры ~i sayda səhv buraxmaq.*

ЛПШ|А́Й м. ~ю, ~ёў; dəmrov.

ЛІШ|АК м. ~ку, ~каў; 1. artıq, qalıq; ~ак ткані́ны paçanın artığı; 2. artıqlıq, çoxluq; ~кі вады́ ў гле́бе torpaqda suyun çoxluğu; ♦ з ~кам artıqlaması ilə.

ЛІШНЕ прысл. 1. həddən artıq; 2. çox; *не было́ патрэ́бы ~ гавары́ць çox danışmağa ehtiyac yox idi.*

ЛІШН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; artıq; ~і бі́лет artıq билет, ~яе сло́ва artıq söz, ~ія расхо́ды artıq (izafə) хэрс.

ЛОБ м. лб|а́, ~оў; alın.

ЛО́ДАР м. ~а, ~аў; tənbel.

ЛО́ДАРНІЧАНН|Е н. ~я; мн. няма; tənbellik.

ЛО́Д|КА ж. ~кі, ~ак; qayıq; *ката́цца на ~цы qayıqda gəzmək, надво́дная ~ка sualtı qayıq.*

ЛО́Ж|АК м. ~ка, ~каў; çarpayı; *лэ́гчы на ~ак çarpayıya uzanmaq.*

ЛО́ЗУНГ м. ~а, ~аў; şüar; ~ *прыхі́льнікаў міру sülh tərəfdarlarının şüarı.*

ЛО́К|АЦЬ м. ~ця, ~цяў; dirsək; *сагну́ць руку́ ў ~ці qolu dirsəkdən бүkmək.*

ЛО́ПА|ЦЦА незак. 1 і 2 асоб. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; 1. partlamaq; *мы́льныя пузы́ры ~ю́цца sabun köpükləri partlayır;* 2. çatlamaq, sınmaq; *но́суд ~е́цца qab sınır.*

ЛО́ПН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; sınmaq, çatlamaq.

ЛО́ЎКАСЦЬ ж. ~і; мн. няма; cəldlik; ~ь *рук əllərin cəldliyi.*

ЛО́ЎК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. cəld, diribaş; ~і малы́ cəld oğlan.

ЛУГ м. луг|у, ~оў; çəmən, çəmənlik; *зялёны ~ yaşıl çəmən, пасці́ каро́ў на лу́зе inəkləri çəmənlikdə otarmaq.*

ЛУ́Ж|А ж. ~ы, луж і ~аў; gölməçə; *унáсці ў ~у gölməçəyə uxiłmaq.*

ЛУ́ЖЫН|А ж. ~ы, ~; gölməçə.

ЛУ́З|АНН|Е н. ~я, ~яў; çırtlama (tum), sındırma (findıq və s.).

ЛУ́ЗАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qabıǵı təmizlənmiş.

ЛУ́З|АЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. sındırmaq (dişlə); ~ць арэ́хі qoz sındırmaq; 2. çırtlamaq; ~ць сёмкі tum çırtlamaq.

ЛУКАВІ́Н|А ж. ~ы, ~; çay döngəsi, çay əyrisi; *сін.* лука́.

ЛУПІ́Н|А ж. ~ы, ~; qabıq (meyvələrdə); ~ы *апельсі́на portağal qabıǵı.*

ЛУПІ́ЦЦА незак. луп|іцца, ~яцца; qabıǵı soyulmaq, qabıqlanmaq.

ЛУП|І́ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~лю́, луп|іш, ~іць, ~яць; со́ума; ~і́ць я́йка yumurtanı soymaq, ~і́ць кару́ з дрэ́ва ağacın qabıǵını soymaq.

ЛУ́ПЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; soyulmuş.

ЛУПЦАВ|А́Н|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sındırılmış, sökülmüş, cırılmış.

ЛУПЦ|АВ|А́ЦЬ незак. ~ю́, ~ёш, ~ёе, ~ю́ць; vurmaq, qamçılamaq, kətləkləmək; ~ава́ць саба́ку iti kətləkləmək.

ЛУ́СТ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; tikə, paçça; ~а *хле́ба çörək tikəsi.*

ЛУХТ|А ж. ~ы; *мн. няма; cəfəngiyyat, bōş şey; pléscü ~ý cəfəngiyyat söyləmək.*

ЛЫЖ|КА ж. ~кі, ~ак; qəşiq; *сталовая (чайная) ~ка xōrək (çay) qəşiqi.*

ЛЫЖ|Ы *мн. ~і ~аў; адз. лыж|а, ~ы; аyaq xizəyi; хадзіць на ~ах хizəklə yerimək; || прым. лыжн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя гонкі хizək yarişi.*

ЛЫНДА|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; avaralanmaq.*

ЛЫНДЫ *мн. ◇ бiць ~ avaralıq etmək.*

ЛЫС|Ы *прим. ~ая, ~ае, ~ыя; daz; ~ая галава daz baş.*

ЛЫТ|КА ж. ~кі, ~ак; baldır əzələsi.

ЛЫГОТ|А ж. ~ы, ~; güzəşt.

ЛЫГОТН|Ы *прим. ~ая, ~ае, ~ыя; güzəştli; ~ы крэдыт güzəştli kredit.*

ЛЮБАВА|НН|Е *н. ~я; мн. няма; seyr etmək.*

ЛЮБ|АВА|ЦА *незак. ~юся, ~ёшся, ~ёшца, ~юшца; seyr etmək; ~ава|ца пры-родаў təbiəti seyr etmək, ~ава|ца горадам şəhəri seyr etmək.*

ЛЮБАСЦ|Ь ж. ~і; *мн. няма; məhəbbət; ~ь да сына oğluna məhəbbət; ~ь да сваёй спрэвы öz işinə məhəbbət.*

ЛЮБАТ|А ж. ~ы, *мн. няма; 1. gözəllik, qəşənglik; lətafət, məlahət, zərifiq, incəlik; 2. ləzzət.*

ЛЮБІ|ЕЦ *м. ~ца, ~цаў; sevimli, istəkli; ~ец класа sinfin istəklisi.*

ЛЮБІ|МЫ *прим. ~ая, ~ае, ~ыя; sevimli, istəkli; ~ы сын sevimli oğul, ~ы пісьмённік sevimli yazıçı, ~ая кніга sevimli kitab.*

ЛЮБІЦЕЛ|Ь *м. ~я, ~яў; həvəskar; ~ь музыкі musiqi həvəskarı; || прим. любі-цельск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія правы həvəskar sürücülük vəsiqəsi.*

ЛЮБІ|ЦЬ *незак. ~лю, люб|іш, ~іць, ~яць (зак. палюбіць); 1. sevmək, istəmək; ~іць радзіму vətəni sevmək; 2. xoşlamaq; xoşu gəlmək; ~іць музыку musiqini xoşlamaq, ~лю чытаць oxumağı xoşlayıram.*

ЛЮБ|ОЎ ж. ~бі і ~ові; *мн. няма; 1. sevgi, məhəbbət, eşq; ~оў да радзімы vətənə təhəbbət; 2. həvəs, meyl; ~оў да музыкі musiqiyə həvəs, ~оў да чытання oxumaq həvəsi.*

ЛЮБ|Ы *прим. ~ая, ~оё, ~ыя; istənilən, hər bir; ~ы чалавек hər bir kəs, у ~ы час istənilən vaxt.*

ЛЮДН|Ы *прим. ~ая, ~ае, ~ыя; əhalisi çox olan, adam çox olan; ~ае мёсца adam çox olan yer.*

ЛЮДСКАСЦ|Ь ж. ~і; *мн. няма; bəşəriyyət.*

ЛЮДСК|І *прим. ~ая, ~ае, ~ія; insan, bəşər.*

ЛЮК *м. люк|а, ~аў; ağız, qapı (tankda və s.).*

ЛЮЛЯ|НН|Е *н. ~я, ~яў; yığalama, yığalanma.*

ЛЮЛЯ|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; yığalamaq, yelləmək; ~ць дзіця ўзагі yelləmək.*

ЛЮСТР|А ж. ~ы, ~аў; çilçıraq, qəndil.

ЛЮТА *присл. vəhşicəsinə, qəddarcasına.*

ЛЮТ|АВА|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць, ~юць; qəddarlıq etmək, vəhşilik etmək.*

ЛЮТАСЦ|Ь ж. ~і; *мн. няма; qəddarlıq, vəhşilik.*

ЛЮТ|Ы' *м. ~ага; мн. няма; fevral.*

ЛЮТ|Ы' *прим. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qəddar, amansız, zalım; ~ы вораг qəddar düşmən; 2. şiddətli, sərt; ~ы мароз sərt şaxta.*

ЛЯГ|А|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; şıl-laqlamaq, şıllaq atmaq, tərək atmaq.*

ЛЯДНІК *м. леднік|а, ~оў; buzlaq.*

ЛЯЖ|АЛ|Ы *прим. ~ая, ~ае, ~ыя; köhnədən qalan; ~ы тавар köhnədən qalan mal.*

ЛЯЖ|АЦЬ *незак. ~ю, ~ыш, ~ыць, ~аць; 1. uzanmaq; ~аць пад дрэвам ağacın altında uzanmaq, ~аць на канане divanda uzanmaq; 2. xəstə yatmaq; ~ аць у бальніцы xəstəxanada yatmaq, ~ аць з грывам qripdən yatmaq; 3. 1 і 2 ас. не ўжыв. olmaq; кніга ~ыць на сталé kitab masanın üstündədir; сшыткі ~аць у папфэлі dəftərlər çantadadır; ◇ ~аць у асноўе əsasını təşkil etmək.*

ЛЯЗГ *м. лязг|у; мн. няма; cingilti, taqqıltı; ~ падкóў nalların taqqıltısı.*

ЛЯЗ|О *н. ~а; мн. лёз|ы, ~аў; 1. tiyə, ağız; ~о нажа bıçağın ağzı, ~о тапарá baltanın ağzı; 2. almaz; вóстрае ~о iti almaz.*

ЛЯКАРСТВ|А ж. ~а, ~аў; dərman; ~а ад лянóты tənbellik dərmanı.

ЛЯЛЬК|А жс. ~і, лялек; gəlincik; *анра́нуты як ~а gəlincik kimi bəzənib.*

ЛЯМАНТ м. ~у, ~аў; fəryad, nalə, fəğan.

ЛЯМ|ЕЦ м. ~цу; мн. няма; кеçə.

ЛЯМП|А жс. ~ы, ~і ~аў; lampá, çıraç; *керасі́навая ~а neft lampası, электры́чная ~а elektrik lampası, настольная ~а masaiüstü lampa, гасі́ць ~у lampanı (çırağı) söndürmək, запáльваць ~у lampanı yandırmaq.*

ЛЯМПАЧ|КА жс. ~кі, ~ак; elektrik lampası.

ЛЯН|ВА прысл. tənbəl-tənbəl.

ЛЯН|ВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tənbəl; ~ы студэ́нт tənbəl tələbə.

ЛЯНОТ|А жс. ~ы; мн. няма; 1. tənbəllik; 2. у знач. вык. ərinmə, həvəsi olmama; *мнэ ~а чыта́ць охита́га ərinirəm.*

ЛЯПА жс. ~ы, ~; ağız, cəhəng (heyvanlarda); **сін.** рот.

ЛЯПАНН|Е н. ~я, ~яў; taqqıltı, şappıltı, çırпта.

ЛЯПА|ЦЦА незак. ~ецца, ~ешся, ~ецца, ~юцца; döymək, taqqılatmaq; *нэ́хта ~ецца ў дзвэ́ры kim isə qarını döyür.*

ЛЯПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. taqqılatmaq, döymək; 2. şappılatmaq; 3. yer-siz söz demək.

ЛЯП|ІЦЬ незак. ~лю́, лёп|іш, ~іць, ~яць; уартаç, qaуırтаç; *~іць ста́тую heykəl уартаç, ~іць гняздо́ uуva qaуırтаç.*

ЛЯПН|Ы прым. ~а́я, ~бе́, ~бы́я; уарта; ~ы́я аздо́бы уарта bəzəklər.

ЛЯСК м. ляску; мн. няма; cingilti; şaqqıltı.

ЛЯСКАНН|Е н. ~я, ~яў; cingildətmə, şaqqılatma.

ЛЯСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. ляснуць); cingildətmək, şaqqılatmaq; *~ць зубáмі dişlərini şaqqılatmaq, ~ць жа-лэ́зам dəmiri cingildətmək.*

ЛЯСН|ІК м. леснік|á, ~оў; meşəbəyi.

ЛЯСН|ЦТВ|А н. ~а, ~аў; meşəçilik.

ЛЯСН|Ч|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; meşəbəyi; ~ы дом meşəbəyi evi.

ЛЯСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл.

Ля́скаць.

ЛЯТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; uçmaq (müxtəlif istiqamətlərdə); *~ць на самалё́це təууарədə uçmaq, умéць ~ць ұça bilmək.*

ЛЯЎШ|А м. і жс. ~ы; мн. няма; solaxay.

ЛЯ|ЦЕЦЬ незак. ~чу́, ~ціш, ~іць, ~цяць; uçmaq (bir istiqamətdə); *самалёт ~ціць у Мінск təууарə Minskə uçur, вóсенню пту́шкі ~цяць у вё́рай rayızda quşlar cənuba uçurlar; ♦ ~це́ць стралóй ox kimi süzmək.*

ЛЯЧ|ЫЦЦА незак. ~ўся, лёч|ышся, ~ыцца, ~ацца; müalicə olunmaq; *~ы́цца ў ба́льніцы xəstəxanada müalicə olunmaq.*

ЛЯЧ|ЫЦЬ незак. ~ў, лёч|ыш, ~ыць, ~аць; müalicə etmək (etdirmək); *~ы́ць зу́бы dişlərini müalicə etmək (etdirmək), ~ы́ць хво́рага xəstəni müalicə etmək.*

ЛЯЧЭБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müalicə; ~ы́я ўста́новы müalicə ocaqları.

ЛЯЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; müalicə; ~е гры́пу qripin müalicəsi.

М

МАБІЛІЗ|АВАЎЦЬ зак. і незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; səfərbərliyə almaq, səfərbər etmək; ~авáць ápmiü ordunu səfərbərliyə almaq, ~авáць унутраныя рэсўрсы daxili ehtiyyat qüvvələrini səfərbər etmək.

МАБІЛІЗАЦЫ|Я жс. ~і; мн. няма; səfərbərlik; ~я мо́ладзі gənclərin səfərbərliyi, аб'явіць ~ю səfərbərlik elan etmək.

МА́БЫЦЬ пабочн. сл. heç cür; ~ нельга heç cür olmaz; ◇ ~ **няма́** heyr, əsla.

МАГАЗІ́Н м. ~а, ~аў; 1. mağaza; прадукто́вы ~ ərzaq mağazası, кні́жны ~ kitab mağazası; 2. sandıq (silahda).

МАГІ́Л|А жс. ~ы, ~; qəbir, məzar; ~а невядо́мага салда́та naməlum əsgər məzarı, капа́ць ~у qəbir qazmaq.

МАГІСТРА́Л|Ь жс. ~і, ~яў і ~ей; əsas yol, baş yol, ana xətt; || прым. **магістра́льн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая даро́га əsas yol.

МАГНІ́Т м. ~а, ~аў; maqnit, ahənrüba.

МАГНІТАФО́Н м. ~а, ~аў; maqnitofon; уключы́ць ~ maqnitofonu açmaq, запіса́ць на ~ maqnitofona yazmaq; || прым. **магнітафо́нн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы за́піс maqnitofon yazısı.

МАГНІ́ТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. maqnit; ~ае по́ле maqnit sahəsi, ~ы по́люс maqnit qütbü, ~ыя ўласці́васці maqnit xassələri; 2. maqnitli.

МАГУТНАСЦЬ *жс.* ~і; *мн.* няма; qüdrət, əzəmət, qüvvət; ~ь *нашаі краіны ölkətiniz qüdrəti.*

МАГУТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; güclü, qüdrətli, qüvvətli; ~ы *чалавэк güclü, qüvvətli adam*, ~ы *дуб nəhəng palıd ağacı*, ~ы *гóлас gur səs.*

МАГ|ЧЫ *незак.* ~ў, мóж|аш, ~а, мóгуць (*зак.* змагчы); basarmaq, gücü çatmaq, edə bilmək; *гэта я магу bunu tən basarıram*, *мóжаш ісці gedə bilərsən*, *магу сказаць, што deyə bilərəm ki.*

МАГЧЫМА 1. *у знач.* *вык.* mümkün; *цáлкам ~ tamamilə mümkündür*; 2. *пабочн.* *сл.* ola bilsin ki; ~, *паэдем ola bilsin ki, gedək.*

МАГЧЫМАСЦЬ *жс.* ~і, ~ей; imkan, şərait; *даць ~ь imkan vermək*, *мець ~ь imkan olmaq*; *♦ на мэры ~i* imkan daxilində.

МАГЧЫМ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; mümkün olan.

МАДЭЛІСТ *м.* ~а, ~аў; modelçi; *гуртók юных ~аў gənc modelçilər dərnəyi.*

МАДЭЛ|Ь *жс.* ~і, ~ей і ~яў; model (nümunə); ~ь *карабля gəmi modeli.*

МАЁМАСЦЬ *жс.* ~і; *мн.* няма; əmlak, mal, var-yox; *асабістая ~ь şəxsi əmlak*, *дзяржаўная ~ь dövlət əmlakı*, *грамадская ~ь ictimai əmlak*; *сін.* улáснасць.

МАЁНТ|АК *м.* ~ка, ~каў; mülk.

МАЁР *м.* ~а, ~аў; mayor (hərbi rütbə və belə rütbəli adam); *гаспадар ~ cənab mayor*, *званне ~а mayor rütbəsi.*

МАЗАН|КА *жс.* ~кі, ~ак; daxma, daxal, dəyə (adətən palçıqla suvanmış).

МАЗАЦЬ *незак.* ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць; (*зак.* нама́заць, памáзаць); 1. yaxmaq, sürtmək; ~заць *хлеб məslam çörəyə yağ sürtmək*, ~аць *рану ёдам yaraya yod sürtmək*; 2. şirələmək; ~заць *хату daxmanı şirələmək.*

МАЗ|ЎК *м.* ~ка́, ~коў; 1. boya çəkilişi (firça ilə); 2. *мед.* уахма, уахі (müayinə üçün).

МАЗОЛІСТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qabarlı, döyənəkli; ~ыя *рыкі qabarlı əllər.*

МАЗ|ЎЛЬ *м.* мазал'я, ~ёў; qabar, döyənək; *рыкі ў ~ях əlləri qabar-qabardır.*

МАЗУТ *м.* ~а; *мн.* няма; mazut.

МАЗ|Ь *жс.* məzi, ~ей і ~яў; 1. məlhəm; 2. yağ; *ко́лая ~ь araba (təkar) yağı*, *ша-вёцкая ~ь çəktə yağı*; *♦ спрэ́ва на ~i* işlər qaydasındadır (yağ kimi gedir).

МА|Й *м.* ~я; *мн.* няма; may ayı; *ня́мага ~я may ayının beşi*, *Дзяв́ямага мая Doqquz may (bayram)*; || *прым.* ма́йск|i, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія *дні may günləri.*

МАЙК|А *жс.* ~і, ма́ек; qolsuz köynək; *снар-тыўная ~а idman köynəyi.*

МАЙСТ|АР *м.* ~ра, ~роў; usta, sənətkar; *старэйшы ~ар baş usta*, *гадзіннікавы ~ар saatsaz*, ~ры *масцаўтва incəsənət ustaları*; *♦ ~ар на ўсе рыкі* əlindən hər iş gəlir.

МАЙСТР|АВАЦЬ *незак.* ~юу, ~юеш, ~юе, ~юуць; düzəltmək, qurmaq; ~аваць *стул kürsü düzəltmək.*

МАЙСТЭРН|Я *жс.* ~і, майстэр|ань і ~няў; emalatxana; *шко́льная ~я məktəb emalatxanası*, *рамóнтная ~я təmir emalatxanası*, ~я *маска́ rəssamın emalatxanası.*

МАЙСТЭРСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; mahir, məharətli, bacarıqlı; ~і *страло́к mahir atıcı*, ~ая *пра́ца məharətlə görülmüş iş*; *сін.* уме́лы.

МАЙСТЭРСТВ|А *н.* ~а; *мн.* няма; ustalıq, sənətkarlıq; *з вялікім ~ам böyük sənətkarlıqla.*

МАК *м.* mák|y, ~аў; 1. lələ; *чырво́ны ~ qırmızı lələ*; 2. ха́шхаş; *хлеб з ~ам ха́шхаşlı çörək*; || *прым.* ма́кав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *бу́лки ха́шхаşlı bulkalar.*

МАКАРО́Н|Ы *мн.* ~аў; *адз.* няма; makaron; || *прым.* макарóнн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *фа́брыка makaron fabrikı*, ~ы *суп ta-karon şorbası.*

МАКЕ́Т *м.* ~а, ~аў, maket, nümunə; ~ *тан-ка tankın maketi (nümunəsi).*

МАКРАКЛІМАТ *м.* ~у, ~аў; makroklimat (böyük sahələrin iqlimi).

МАКРО́Т|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; bəlgəm, hauxıq; *выдзя́ленне ~ы bəlgəm ifrazı.*

МАКРЬЦ|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; cincilim.

МАКСІМА́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; maksimal, ən çox, ən böyük, ən yüksək; ~ы *зарóбак ən yüksək əməkhaqqı.*

МА́КСИМУМ *м.* ~у; *мн. няма*; 1. ən yük-sək, ən böyük; ~ *vədəy ən yüksək bilik*; 2. ən çoxu; ~ *сто рублѣй ən çoxu yüz rubl*.

МАКУЛАТУ́Р|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; makulatura (hər cür yararsız kağız).

МАКУ́Ш|КА *ж.* ~ки, ~ак; tərə, kəllə, baş; *на ~цы гары дағın тәрəsində, сѣсци на ~ку дрѣва ағасın başına qonmaq*.

МА́ЛА *присл.* 1. аз; *ѐн ~ чытае о аз охууи*; 2. у знач. *вык.* azdır; ~ *часу vaxt azdır*; *♦ нѣ многа, нѣ мала* nə az, nə çox; *мала тазо* bir yana dursun, *мала-памалу* yavaş-yavaş, az-az.

МАЛАВЕРАГО́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; az ehtimallı, ağılatmayan, az inanılan; ~ая *чътка ағлабатмаған сөз-söhbət*.

МАЛАВО́ДЗ|Е *н.* ~я; *мн. няма*; 1. suyun az olması (çaylarda, göllərdə); 2. su qıtlığı (suvarmada).

МАЛАВО́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; dayaz, azsulu, suyu az olan; ~ыя *рѣки suyu az olan (azsulu) çaylar*.

МАЛАГРА́МАТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; azsavadlı; ~ы *чалавѣк azsavadlı adam*.

МАЛАДАЖО́Н *м.* ~а, ~аў; təzəbəy, təzə evlənmiş oğlan.

МАЛАДАЖО́Н|Ы *мн.* ~аў; təzə evlənənlər, təzə ailə qurmuş oğlan və qız.

МАЛАДЗЕ́Ц *м.* малайц|а, ~оў; afərin! qo-çaq! əhsən!

МАЛАДЗЕ́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; (*зак.* памаладзэць) cavanlaşmaq, gəncleş-mək; ~ць з *кóжным днѐм gündən-günə sa-vanlaşmaq*.

МАЛАДЗІ́К *м.* ~а; *мн. няма*; 1. təzə ay, hilal; 2. ayın təzə çıxdığı vaxt.

МАЛАДО́СЦ|Ь *ж.* ~и; *мн. няма*; gənclik, cavanlıq; у ~и *cavanlıqda*; *сін.* юна́цтва.

МАЛАДУ́ШН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ürəksiz, qorxaq, cəsarətsiz, ağciyər.

МАЛАДУ́ШШ|А *н.* ~а; *мн. няма*; 1. ürək-sizlik, ağciyərlik, qorxaqlıq, cəsarətsizlik; 2. ruh düşgünlüyü.

МАЛАД|Ы *прым.* ~ая, ~о́е, ~ы́я; 1. gənc, ca-van; ~о́е *накалённе gənc nəsil*, ~а́я *жанчы-на cavan qadın*; 2. təzə; ~ы *сып təzə pendir*.

МАЛАЗЬМЕ́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; aztorpaqlı; ~ыя *сяляне aztorpaqlı kəndlilər*.

МАЛАК|О́ *н.* ~а; *мн. няма*; süd; чай з ~ом *südlü çay*, *выіныць ~а süd içmək*, *кінячо́нае ~о бışmış süd*, *сыро́е ~о çiy süd*; *♦ ~о на губа́х не абсо́хла* ağzından süd iyi gəlir.

МАЛАКО́ЛЬКАСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; sayca az, azsaylı, kiçik; ~ы *атра́д azsaylı, kiçik dəstə*.

МАЛАКРО́Ў|Е *н.* ~я; *мн. няма*; *мед.* qan azlığı, azqanlılıq.

МАЛАЛЕ́СС|Е *н.* ~я; *мн. няма*; azmeşə-lilik, meşə azlığı.

МАЛАЛЕ́ТН|І *прым.* ~яя, ~яе, ~ія; 1. az-yaşlı; ~ія *дзѣці азуяшлі ушаqlar*; 2. uşaq; ~и *ўзрост ушаq yaşı*.

МАЛАЛЮ́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; azadamlı, seyrək, əhalisi az olan; ~ыя *раёны əhalisi az olan rayonlar*.

МАЛАМО́ЦН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; azgüclü, gücü az olan; ~ы *рухавік azgüclü mühərrik*.

МАЛА́Н|КА *ж.* ~ки, ~ак; 1. ildırım, şim-şək; *бліскае ~ка şimşək çaxdı*, *паразіла ~кай ildırım vurdu*; 2. təcili; *тэлегра́ма-мала́нка təcili teleqram*.

МАЛАСНЁ́ЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; azqarlı, seyrək qarlı, qarı az olan; ~ыя *го́ры azqarlı, seyrək qarlı dağlar*.

МАЛАСО́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; az duzlu, duzu az olan; ~ы *агу́ро́к az duzlu xiyar (şorabası)*.

МАЛАТ|О́К *м.* ~ка, ~коў; çəkiç; *удáрыць ~ко́м çəkiçlə vurmaq*, *сталя́рны ~о́к dülgər çəkiçi*.

МАЛАЎЖЫВА́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; azışlənən; ~ае *сло́ва azışlənən söz*.

МАЛА|ЦІ́ЦЬ *незак.* ~чу́, мало́ц|іш, ~іць, ~яць; döymək; ~ці́ць *зярно taxıl döymək*.

МАЛДАВА́НН *м.* ~а, малдава́н; moldavan.

МАЛДАВА́Н|КА *ж.* ~ки, ~ак; moldavan (qadın).

МАЛДАЎСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; mol-dav; ~ая *мо́ва moldav dili*.

МАЛЕ́КУЛ|А *ж.* ~ы, ~; molekul (atom-lardan ibarət hissəciklər).

МАЛЁНЬКІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; *kiçik*, *xırda*, *balaca*; ~і *пакóй кіçік отаq*, ~ія *дзёці balaca uşaqlar*.

МАЛІН|А жс. ~ы, мн. *няма*; *могуq*; || прым. **малінав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае *варэ́нне могуq mürəbbəsi*.

МАЛІННІК м. ~у; мн. *няма*; *могуqluq*.

МАЛІТВ|А жс. ~ы, ~аў; 1. *dua*; *чыта́ць ~у dua oxumaq*; 2. *ibadət*; *стая́ць на ~е ibadətdə olmaq*.

МАЛІЦЦА *незак.* ~юся, мо́л|ішся, ~іц-ца, ~яцца; (зак. *памаліцца*); 1. *dua etmək*; 2. *ibadət etmək*.

МАЛІЦЬ *незак.* ~ю, мо́л|іш, ~іць, ~яць; *yalvarmaq*; ~іць *аб лі́тасці atan istəmək*.

МАЛО́ДШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *kiçik*; ~ы *брат кіçік qardaş*, ё́н ~ы за мяне́ на тры гады́ *о тəndəp üç yaş kiçikdir*; 2. *aşağı*; ~ыя *класы а́шаğı siniflər*; ◇ ~ы *лейтэ́нант* *kiçik leutenant*.

МАЛО́ЦЬ *незак.* *мяло́*, ме́л|еш, ~е, ~юць (зак. *змало́ць*); *üyütmək*; ~ *пи́шаніцу buğda üyütmək*.

МАЛО́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *süd*, *südlü*; ~ая *ка́ша südlü sıyıq*, ~ая *каро́ва südlü inək*, ~ыя *прадо́кты süd məhsulları*; 2. *sağmal*; ~ая *ска́ціна sağmal mal*; 3. *süd-çülük*; ~ая *фе́рма südçülük ferması*; ◇ ~ы *брат* *süd qardaşı*, ~ыя *зубы* *süd dişləri*.

МАЛ|Ы прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я; 1. *kiçik*, *balaca*, *az*; ~ы́ *ро́ст balaca boy*, з ~ы́х *гадо́ў кіçік yaşlarından*; *чара́вікі ~ы́я çəktələr kiçikdir*, *гэ́та кашу́ля мне ~а́я bu köynək tənə dardır*; ◇ *ад мало́га да вялі́кага böy-ükdən kiçiyə qədər*, *hamı*.

МАЛЫ́Ш м. ~а́, ~о́ў; *разм.* *balaca (oğlan)*, *uşaq*; *як зва́ць ~а́? balacanın adı nədir?*

МА́ЛЬВ|А жс. ~ы; мн. *няма*; *əməkətməsi*.

МАЛЮ́Н|АК м. ~ка, ~каў; *şəkil*, *rəsm*; *кні́га з ~камі şəkilli kitab*, *дзіця́чыя ~кі uşaq rəsləri*.

МАЛЮ́Т|КА м. і жс. ~кі, ~ак; *kögrə*, *çağa*, *bala*.

МАЛ|ЯВА́ЦЬ *незак.* ~ю́ю, ~ю́еш, ~ю́е, ~ю́юць (зак. *намалява́ць*); ~ява́ць *ало́ўкам karandaşla şəkil çəktək*.

МАЛЯ́Р м. ~а́, ~о́ў; *rəngsaz*; || прым. **ма-ля́рн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *спра́ва rəng-saz işi*.

МА́М|А жс. ~ы, ~; *ana*; *ма́я ~а тənim anam*; || прым. **ма́мін**, ~а, ~ы; *ма́мін брат anamın qardaşı*.

МАНІКЮ́Р м. ~а; мн. *няма*; *manikür*.

МАНІКЮ́РШ|А жс. ~ы, ~; *manikürçü*.

МАНІФЕ́СТ м. ~а, ~аў; *manifest*, *bəyan-namə*.

МАН|ІЦЬ *незак.* ~ю́, ма́н|іш, ~іць, ~яць; *aldatmaq*.

МАНГА́Л м. ~а, ~аў; *manqal*; *у ~е шма́т жа́ру manqalda köz çoxdur*.

МАНДА́РЫН м. ~а, ~аў; *naringi*; || прым. **мандары́нав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *сад na-ringi bağı*.

МАНДА́РЫННІК м. ~у; мн. *няма*; *narin-gi bağı*.

МАНЕКЕ́Н м. ~а, ~аў; *müqəvvə*.

МАНЕ́Р|А жс. ~ы, ~; *tərz*, *üsul*, *qayda*; ~а *паво́дзінаў özüni aparma tərz*, ~а *гава-ры́ць да́цішq tərz*.

МАНЕ́Т|А жс. ~ы, ~; *sikkə*, *pul*; *зала́та́я ~а qızıl sikkə*, ~а ў *няць ка́нээк beş qəpiklik sikkə (pul)*; ◇ *плаці́ць той жа ~ай cavabını vermək*, *прыма́ць за чы́стую ~у həqiqət saymaq*.

МАНЕ́ЎР м. ~у, ~аў; *ваен.* *manevr* (*qoşu-nun müxtəlif istiqamətlərdə hərəkəti*).

МАНЖЭ́Т|А жс. ~ы, ~; *manjet* (*paltar qolu-nun qatlanmış hissəsi*).

МА́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *manna*; ~ая *ка́ша manna sıyığı*, ~ыя *кру́пы manna yarması*.

МАНО́МЕТР м. ~а, ~аў; *фіз.* *manometr* (*təzyiqölçən cihaz*).

МАНУМЕ́НТ м. ~а, ~аў; *abidə*.

МА́Р|А жс. ~ы, ~; 1. *arzu*, *istək*; ~ы *юна́-цтва гənclik arzuları*, ~а *ста́ць інжыне́рам mühəndis olmaq arzusu*, ~а *аб шча́сці хо́шbəxtlik arzusu*; 2. *xəyal*; *ада́цця ~ам xəyalə dalmaq*; **сін.** *летуце́нне*.

МАРА́К м. ~а́, ~о́ў; *dənizçi*.

МАРА́Л|Ь жс. ~і; мн. *няма*; 1. *əxlaq*; 2. *ib-rət*; ~ь *ба́ўкі təmsilin ibrəti*.

МАРА́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əx-laqí, əxlaq; ~ыя нóрмы əxlaq normaları; 2. mənəvi; ~ая падтpы́мка тəпəvi dayaq (kōtə́k).

МАРАПЛА́ВАНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; də-nizçilik, gəmiçilik.

МАРАПЛА́|ВЕЦ *м.* ~ўца, ~ўцаў; dəniz səyyahı.

МА́РГАН|ЕЦ *м.* ~цу; *мн.* няма; хім. man-qan; || *прым.* ма́рганцав|ы *і* марганцо́в|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.

МАРГАРЫ́Н *м.* ~у; *мн.* няма; marqarin; || *прым.* маргары́нав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае ма́сла marqarin yaǵı.

МА́Р|КА *ж.* ~кі, ~ак; 1. marká; пашто́вая ~ка ро́ст markası; 2. damğa, nişan; фабры́чная ~ка fabrik nişanı; 3. növ, çeşid; но́выя ~кі ста́лі poladın yenı çeşidləri.

МА́РК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; tezçirkłə-nən, kir götürən; ~ая сукéнка tezçirkłənən paltar.

МАРКО́ТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; kədər-li, məyus, qəmgin; ~ая пэ́сня qətgın mahnı; *сін.* сўмны; *ант.* вясёлы.

МА́РЛ|Я *ж.* ~і; *мн.* няма; tənzif, cuna; || *прым.* ма́рлев|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая па-в'язка tənzif sarǵısı.

МАРМУ́Р *м.* ~у; *мн.* няма; mərmər; || *прым.* мармуро́в|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя калóны mərmər sütunlar.

МА́РНА *присл.* əbəs yerə.

МАРНАТРА́ЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; israfçıl, bədxərc.

МАРО́ЖАНА|Е *н.* ~га; *мн.* няма; dondur-ma; фpукто́вае ~е meyvəli dondurma.

МАРО́З *м.* ~у, маразо́ў; şaxta; на вўлі́цы ~ bayırda şaxtadır, на ~e şaxtada, пача́ліся маразы́ şaxtalar düşüb, сё́ння 5 grádусаў ~у bu gün 5 dərəcə şaxta var.

МАРОЗАЎСТО́ЙЛВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; şaxtayadavamlı; ~ыя раслі́ны şaxtayadavamlı bitkilər.

МАРО́З|ІЦЬ *незак.* 1 *і* 2 *ас.* не ўжыв., маро́з|іць, ~яць; 1. dondurmaq, dondurub məhv etmək; 2. bezasaб. ~іць, ~іла; şaxta

olmaq; на двары мо́цна ~іць еşikdə bərk şaxtadır.

МАРО́ЗН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; şaxtalı; ~ы дзень şaxtalı gün, ~ая паго́да şaxtalı hava.

МАРТЫШ|КА *ж.* ~кі, ~ак; заал. əntər meymunu.

МАРЎ|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; ləngitmək, yubatmaq.

МАРЎДЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ləng, ağır, ağırtərpənişli; ~ы чалавэ́к ağırtərpəniş-li adam.

МАРЎДНА *присл.* yavaş-yavaş, asta-asta, ağır-ağır; *ісці* ~ ağır-ağır yerimək.

МАРЎДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ağır, yavaş, asta, ləng; ~ая рабо́та yavaş (ləng) iş, ~ыя кро́кі ağır addımlar.

МАРФАЛО́Г|Я *ж.* ~і; *мн.* няма; грам. morfologiya.

МАРШ¹ *м.* (музы́чны твор) ма́рш|а, ~аў; (споса́б хадзьбы) ~у, ~аў; marş; 1. yürüş; на ~ы yürüşdə; 2. yürüş musiqisi.

МАРШ² *выкл.* 1. marş! (hərbi komanda); ша́гам марш! Addımla marş! 2. разм. get, rədd ol! марш адсю́ль! rədd ol burdan! марш дадо́му! get evə!

МА́РШАЛ *м.* ~а, ~аў; marşal.

МАРШРЎ́Т *м.* ~а, ~аў; yol (müəyyən istiqamətli); турысты́чны ~ turist yolu; || *прым.* маршру́тн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы аўто́бус marşrut avtobusu.

МАРШЧЫ́Н|А *ж.* ~ы, ~; qırıq; глыбо́кія ~ы dərin qırıqlar, твар у ~ах üzü qırıq-qırıqdır.

МАРЫНАВА́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; turşuya qoyulmuş; ~ыя памідо́ры turşuya qoyulmuş pomidorlar.

МА́Р|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; arzu etmək, xəyal etmək; ё́н ~ыць стаць лётчыкам о, та́ўрача́і olmağı arzu edir; ~ыць аб бўдучыні gələcəyin xəyalını etmək.

МАРЭ́Н|А *ж.* ~ы, ~; бат. boyaqotu.

МА́САВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; kütləvi; ~ая дэманстра́цыя kütləvi nümayişlər; ~ым тыражо́м kütləvi tirajla.

МАСА́Ж *м.* ~у; *мн.* няма; masaj, ovma.

МАСІЎ *м.* ~ву, ~ваў; *geniş sahə; лясныя ~вы böyük meşə sahələri, жылы ~ў уазаўіш sahəsi.*

МАСІЎНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ірі, böyük, ağır; ~ы пómнік ірі abidə.*

МАСКА *ж.* ~кі, ~ак; *maska (xüsusi üz örtüyü); карнавальная ~ка karnaval maskası, кісларóдная ~ка oksigen maskası.*

МАСКАРАД *м.* ~у, ~аў; *maskarad (xüsusi geyimlər və maskalarla keçirilən şənlik, ziyafət).*

МАСКВІЧ *м.* ~а, ~оў; *moskvalı.*

МАСКВІЧКА *ж.* ~кі, ~ак; *moskvalı (qadın).*

МАСКІРАВАЊНІ *н.* ~я, ~яў; *1. maskalama, maskalanma; 2. gizlətmə, gizlədilmə; 3. üstünü örtmə, ört-basdır etmə, pərdələmə.*

МАСКОЎСКІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *moskva; na ~ім чáсе moskva vaxtı ilə.*

МАСЛА *н.* ~а; *мн. няма; слівачнае ~а kərə уарэ, расліннае ~а bitki yağı, аліўкавае ~а zeytun yağı, несалёнае ~а şit yağı, растаніў ~а yağı əritmək, кілаграм ~а bir kiloqram yağı, намáзаў хлеб ~ам çörəуэ yağı yaxmaq; ♦ як на мáсле yağı kimi, падліў ~а ў агóнь qızıdırmaq.*

МАСЛАБОЙКА *ж.* ~і, *маслабóек; nehrə.*

МАСЛЕНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yağlı; ~ы блін yağı fəşəli.*

МАСЛЕНКА *ж.* ~кі, ~ак; *yağdan, yağı qabı.*

МАСЛІН *ж.* ~ы, ~; *zeytun.*

МАСЛЯНІСТЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yağı, yağlı; ~ая пляма yağı ləkəsi, ~ая фáрба yağı bóya.*

МАСТАЦТВ *н.* ~а; *мн. няма; 1. incəsənət; выяўлénчае ~а təsviri incəsənət, твóры ~а incəsənət əsərləri, дзéяч ~а incəsənət xadimi, разбíраўца ў ~е incəsənətdən başı çıxmaq; 2. məharət, ustalıq; з вялікім ~ам böyük məharətlə, наказáў сваё ~а ў чым öz məharətini göstərmək; ♦ прыкладнóе ~а tətbiqi incəsənət.*

МАЇСЦІЦЬ *незак.* ~шчý, мóсц|іш, ~іць, ~яць (*зак. в́ымасц|іць*); *döşəmək; ~сц|іць в́уліцу кáменем күçəуэ çaylaq daşı döşəmək.*

МАСЦІЎ *ж.* масц|і; *мн. няма; rəng (heyvanlarda); ~ь каня́ atın rəngi; ♦ ус|х мас-ц|ей hər cür, hər növ.*

МАТ *м.* мáта; *мн. няма; mat (şahmat oyununda).*

МАТАЦЫКЛ *м.* ~а, ~аў; *motosikl.*

МАТАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. наматаць*); *sarımaq, dolmaq; ~ць н|мкі sarımaq; ♦ ~ў сабé на вус yadında qalsın, yadında saxla.*

МАТКА *ж.* ~кі, ~ак; *1. uşalıq, balalıq; 2. ana, anaç, diş (heyvanlarda); пчаліная ~ка ana arı.*

МАТ|ОК *м.* ~кá, ~кóў; *1. yumaq; ~ок н|так sarıyacağı; 2. kələf.*

МАТОР *м.* ~а, ~аў; *mühərrik; глуш|ць ~ mühərriki söndürmək, завéсц|і ~ mühərriki işə salmaq.*

МАТРАЦ *м.* ~а, ~аў; *döşək.*

МАТРОС *м.* ~а, ~аў; *dənizçi; 1. gəmi işçisi; 2. hərbi dəniz donanması əsgəri.*

МАТЧ *м.* матч|а, ~аў; *спарт. yarış; фут-бóльны ~ futbol yarışı.*

МАТЫКА *ж.* ~і, ~; *toxa, kətmən.*

МАТЫЛ|ЁК *м.* ~ькá, ~ькóў; *kəpənək, pərvanə.*

МАТЫЎ *м.* ~ву, ~ваў; *1. səbəb; 2. dəlil, əsas, sübut; 3. mövzu; 4. мұз. hava.*

МАТЫЧ|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *kətmənləmək, kətmən vurmaq, toxalamaq; ~ыць агарóд bostanı kətmənləmək.*

МАТЭМАТЫК *м.* ~а, ~аў; *riyaziyyatçı.*

МАТЭМАТЫКА *ж.* ~кі; *мн. няма; riyaziyyat; вышэйшая ~ка ali riyaziyyat, пад-рўчнік на ~цы riyaziyyat dərsliyi, урóк ~кі riyaziyyat dərsi, атрымáць няцёрку на ~цы riyaziyyatdan beş almaq, займáцца ~кай riyaziyyatla məşğul olmaq.*

МАТЭМАТЫЧНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *riyazi, riyaziyyat; ~ая задáча riyazi məsələ, ~ае выкáзванне riyazi ifadə, ~ы гуртóк riyaziyyat dərnəyi.*

МАТЭРЫ|Я *ж.* ~і; *мн. няма; 1. maddi varlıq; 2. parça.*

МАТЭРЫЯЛ *м.* ~у, ~аў; *material; 1. vəsait; будаўнічы ~ tikinti vəsaiti (materialı);*

2. məlumat; збіраць ~ məlumat toplamaq;
3. sənədlər; ~ правёркі yoxlama sənədləri;
4. parça; шарсяны ~ yun parça.

МАТЭРЫЯЛІЗМ м. ~у; мн. няма; materializm (fəlsəfi cəəyan); дыялектычны ~ dialektik materializm, гістарычны ~ tarixi materializm.

МАТЭРЫЯЛІСТЫЧНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; materialist; ~ая філасофія materialist fəlsəfə.

МАТЭРЫЯЛЬНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; maddi; ~ае станавішча maddi vəziyyət, ~ая дапамога maddi yardım.

МАЎЗАЛЭЙ м. ~я, ~яў; məqbərə; ~й Низамі Nizamini məqbərəsi.

МАЎКЛІВАСЦЬ ж. ~і; мн. няма; sükut, susma; абысці пытанне ~ю məsələnin üstündən sükutla keçmək.

МАЎКЛІВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qaradınmaz, azdanışan; ~ы чалавек qaradınmaz adam; сін. негаваркі.

МАЎЧ|АЦЬ незак. ~ў, ~ыш, ~ыць, ~аць; susmaq, danışmaq, səsini kəsmək, kirmək; радыё ~ыць radio susur, ты ~ы сən danışta.

МАХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. махнуць); 1. yelləmək; ~ць рукой əlini yelləmək, əl eləmək, ~ць хусткай uyluğunu yelləmək; 2. çalmaq; ~ць крывіямі qanad çalmaq; 3. bulamaq; ~ць хвастом quyuğunu bulamaq.

МАХЛЯР м. ~а, ~оў; hiyləgər, kələkbaz, firıldaqçı.

МАХЛЯРСТВ|А н. ~а, ~аў; firıldaq, hiyləgərlik.

МАХНАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qıllı; ~ы звер qıllı (vəhşi) heyvan; 2. tükli, xovlu; ~ы ручнік xovlu məhrəba.

МАХН|ЎЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~э, ~ўць; гл. Махачь.

МАЦ|І ж. ~і і ~еры, ~і і мацярь|э; ана; родная ~і doğta ana, ~і дваіх (няцярых) дзяццэі ікі (beş) uşaq anası, парайца з ~і anası ilə məsləhətləşmək, слухацца ~і anasının sözüne baxmaq, расці без ~і anasız böyümək; ♦ маці-гераіня qəhrəman ana; ||

прым. мацярынск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая любіў ана məhəbbəti, ~ая ласка ana nəvəsi.

МАЦНЭ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. памацнэць); bərkimək.

МАЦЯРЫК м. мацерык|а, ~оў; геагр. materik (dəniz və okeanla əhatə olunmuş iri torpaq sahəsi); Афрыканскі ~ Afrika materiki.

МАЦЯРЫНСТВ|А н. ~а; мн. няма; analıq; пачуцце ~а analıq hissi.

МАЧ|А ж. ~ы; мн. няма; sidik; аналіз ~ы sidiyin müayinəsi; || прым. мацав|ы, ~а, ~о, ~ыя; ~ы пухіп sidik kisəsi.

МАЧАЛ|КА ж. ~кі, ~ак; lif, hamam lifi.

МАЧТ|А ж. ~ы, ~аў; 1. dor ağacı (gəmidə); 2. dirək; сігнальная ~а signal (işarə) dirəyi.

МАЧЫХ|А ж. ~і, ~; ögey ana, analıq.

МАЧ|ЫЦЬ незак. ~ў, моч|ыш, ~ыць, ~аць (зак. намачыць і замачыць); islatmaq, suya qoymaq; ~ыць валасы başını islatmaq, ~ыць рукі əllərini islatmaq, ~ыць скуру dərinə suya qoymaq.

МАШТАБ м. ~у, ~аў; miqyas; у міравым ~е dünya miqyasında.

МАШЫН|А ж. ~ы, ~; 1. maşın (mexanizm); сельскагаспадарчыя ~ы kənd təsərrüfatı maşınları, пральная ~а paltaryuyan maşın, швейная ~а tikiş maşını; 2. maşın (avtomobil); легкавая ~а minik maşını, грузавая ~а yük maşını, службовая ~а idarə maşını, купіць ~у maşın almaq, эхаць на ~е maşınla getmək; || прым. машынны|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае масла maşın yağı.

МАШЫНАПІС м. ~у; мн. няма; makina yazısı; дзесяць старонак ~у on səhifə makina yazısı, кўрсы ~у makinaçılıq kursu.

МАШЫНІСТ м. ~а, ~аў; maşinist, maşın-sürən; ~ экскаватара ekskavatorçu, ~ паравоза paravozsürən.

МАШЫНІСТ|КА ж. ~кі, ~ак; makinaçı.

МАШЫН|КА ж. ~кі, ~ак; 1. makina; 2. baş maşını.

МАШЭННІК м. ~а, ~аў; firıldaqçı, dələduz.

МАЯК м. маяк|а, ~оў; dəniz fənəri, məşəl.

МАЯТНІК м. ~а, ~аў; 1. kəfkir, rəqqas; гадзіннік з ~ам kəfkirli saat; 2. nazim çarx (saatda).

МЕДАГЛЯД *м.* ~у, ~аў; *tibbi müayinə; prайсці ~ tibbi müayinədən keçmək.*

МЕДАЛІСТ *м.* ~а, ~аў; *medalçı.*

МЕДА́ЛІБ *м.* ~я, ~ёў; *medal (fərqlənmə nişanı); сярэбраны ~ь gümtüş medal, брoнзавы ~ь bürünc medal, атрымáць ~ь medal almaq.*

МЕДЗВЕДЗЯН|Я *і* **МЕДЗВЕДЗЯН|Ё** *н.* ~яці, ~ят; *ayı balası, ayı potası.*

МЕДЗЬ *ж.* ~і; *мн. няма; mis; || прым.*

мэдн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя манэты *mis pullar; ~ая рудá mis filizi.*

МЕДПУ́НКТ *м.* ~а, ~аў; *tibb məntəqəsi; найсці ў ~ tibb məntəqəsinə getmək.*

МЕДСЯСТР|А *ж.* ~ы, медсясцёр; *tibb bacısı, şəfqət bacısı.*

МЕДЫЦЫН|А *ж.* ~ы; *мн. няма; tibb, təbabət; развіццё ~ы tibbin (təbabətin) inkişafı.*

МЕДЫЦЫНСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *tibb institutu; наступіць у ~i tibb institutuna daxil olmaq; ~ае абсталяванне tibb avadanlığı, ~ая дапамога tibbi yardım.*

МЁЗЕН|ЕЦ *м.* ~ца, ~цаў; *çeçələ barmaq.*

МЕЛ *м.* мел|у; *мн. няма; təbaşir; нісáць ~ам təbaşirlə yazmaq.*

МЕЛК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *dayaz; ~ае вoзера dayaz göl, ~ія рэкі dayaz çaylar.*

МЕЛЮ́ДЫ|Я *ж.* ~і, ~й; *муз. melodiya, hava, ahəng; слухáць нoвую ~ю yeni havaya qulaq asmaq.*

МЕЛІ́Б *ж.* мел|і, ~яў; *saya, dayazlıq, dayaz yer; сéсці на ~ь saya oturmaq (gəmi və s.)*

МЕ́ЛЬНІК *м.* ~а, ~аў; *dəyirmançı.*

МЕ́ЛЬНІЦ|А *ж.* ~ы, ~; *dəyirman; вадзяная ~а su dəyirmanı, павéтраная ~а yel dəyirmanı, электрычная ~а od dəyirmanı.*

МЕ́Н|А *ж.* ~ы; *мн. няма; 1. dəyişmə, əvəzetmə; 2. xırdalama.*

МЕНЗУ́Р|КА *ж.* ~кі, ~ак; *bölgülü stəkan.*

МЕНШ *присл.* daha az, nisbətən az; *♦ тым не ~ buna baxmayaraq, bununla belə, не ~ az olmayaraq.*

МЕ́НШАСЦ|Б *ж.* ~і, ~ей; *azlıq, azı; ~ь галасoў səs azlığı, застáцьца ў ~i azlıqda qalmaq.*

МЕ́НШ|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *kiçiltmək, azaltmaq.*

МЕНЮ́ *н. нескл.* yemək siyahısı.

МЁ́Р|А *ж.* ~ы, ~; 1. ölçü, əndazə; ~а даўжыні *uzunluq ölçüsü; 2. tədbir, ölçü; прымáць ~ы tədbir görmək, ölçü götürmək; 3. hədd, hüdud; вéдаць ~у həddini bilmək; ♦ у ~у qaydasında, у пoўнай ~ы tama-milə.*

МЕРАПРЫЁ́МСТВ|А *н.* ~а, ~аў; *tədbir; культoрнае ~а mədəni tədbir, правéсці ~а tədbir keçirmək.*

МЕРЗЛАТ|А *ж.* ~ы; *мн. няма; donuşluq; вéчная ~а daimi donuşluq.*

МЁ́РЗН|УЦЬ *незак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. замёрзнуць); 1. donmaq, buz bağlamaq; 2. üşümək; *рyкі ~уць əllərim üşüyür.*

МЕРКАВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *fikir, mülahizə, rəy; вы́казаць сваё ~е öz fikrini söyləmək, грама́дскае ~е ictimai rəy, гoта маё аса-бістае ~е bu mənim şəxsi mülahizəmdir.*

МЕРКАВА́|ЦЬ *незак.* мяркy|ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. güman etmək, ehtimal etmək, zənn etmək; 2. nəzərdə tutmaq; ~ць найсці ў тэ-áтр *teatra getməyi nəzərdə tutmaq.*

МЁ́РКН|УЦЬ *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, ~уць (зак. памёркнуць); *sönmək, qaralmaq (tədricən); зoркі ~уць ulduzlar sönmür.*

МЁ́Р|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; (зак. змёрыць) 1. ölçmək; ~ыць пакoй oтагі *ölçmək, ~ыць адлéглacь тасафəні ölçmək, ~ыць тэмперату́ру istiliyi ölçmək; 2. geyib baxmaq (paltarı və s.); ~ыць сукéнку (касцioм) donu (kostyumu) geyib baxmaq.*

МЁ́СН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yerli; ~ыя жыхары yerli əhali; ♦ грам. ~ы склон yerlik hal.*

МЁ́СЦ|А *н.* ~а, ~аў; 1. yer, ərazi; ~а лагeра дyсэргэ *yeri; 2. yer (ərazinin və ya şəxsin tutduğu yer); рабoчае ~а iş yeri, наклáсці кнiгу на ~а kitabı yerinə qoymaq, тэáтр на 500 ~аў 500 yerlik teatr, займáць ~а yer tutmaq, у аўтoбyсе мéсцаў няма avtobusda yer yoxdur, на ~е! yerində! на ~ах! hər kəs öz yerinə! 3. yer, məkan; ~а нараджéння doğulduğu yer; ~а здарéння hadisə yeri; 4. yer, vəzifə; ~а інжынeра mühəndis yeri,*

вакáнтнае ~а бо́ш yer; 5. yer, mövqe; заняць пэ́ршае ~а birinci yeri tutmaq; ◇ слáбае ~а zəif yer, жы́воба ~а не пакі́нуць tutar yer qoymatmaq, та́птацца на ~ы yerində saymaq, ве́даць сваё ~а öz yerini (həddini) bilmək, не знахо́дзіць сабэ́ ~а narahat olmaq, һауэсан ке́чірмэк, н́і з ~а! yerindən tərpənmə! МЕСЦАЖЫХА́РСТВ|А н. ~а; мн. няма; уа́шайуш yerі.

МÉСЦІ незак. мя|ту́, ~це́ш, ~це́, ~ту́ць; (зак. падме́сці) 1. süpürmək; ~ пакóй ота́гі süpürtmək; 2. sovurmaq; ве́цер мяце́ пы́л кү́лак tozu sovurur.

МÉСЯЦ¹ м. ~а, ~аў; ай; міну́лы ~ ке́чэп ай, у гэ́тым ~ы бу айда, на два ~ы і́кі а́улі́га, раз у ~ айда bir dəfə.

МÉСЯЦ² м. ~а, ~аў; ай, реук.

МÉСЯЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. а́улі́к; ~ы за́робак а́улі́к таа́ш; 2. б́іраулі́к; ~ы ад-пачы́нак б́іраулі́к тэ́зуніууэ́т.

МÉТАД м. ~у, ~аў; üsul; ~ рабóты і́ш üsulı, нóвым ~ам уе́ні üsulla.

МÉТА́Л м. ~у, ~аў; metal; чо́рны ~ qara metallar, ка́ляро́выя ~ы əlvan metallar; || прым. ме́талі́чн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя вь́рабы metal təmtulatlari.

МÉТК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; sərrast, mahir; ~і страло́к sərrast atıcı.

МЕТР м. мэ́тр|а, ~аў; metr (uzunluq ölçüsü); ква́дратны ~ kvadrat metr, кубі́чны ~ kubmetr, даў́жынё́й два ~ы і́кі metr uzunluğunda.

МЕТРАПАЛІ́ТЭ́Н м. ~а, ~аў; metropoliten (yeraltı nəqliyyat sistemi), metro; буда́ўні́цтва ~а metropoliten tikintisi, мінскі ~ minsk metropoliteni.

МЕТРÓ н. нескл. metro; ста́нцыя ~ metro stansiyası, э́хаць на ~ metro ilə getmək.

МÉТРЫК|А ж. ~і, ~; уа́ш ка́гізі.

МЕХ¹ м. ~а, мяхо́ў; хэ́з, дэ́гі; прыго́жы ~ gözəl xəz, ~ лі́сы тў́лкү дэ́риси (хэ́зи); || прым.

ме́хав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя вь́рабы хэ́з təmtulatlari, ~ая ша́пка хэ́з рара́.

МЕХ² м. ~а, мяхо́ў; кө́рүк; кава́льскі ~ dəmirçi körüyü, раздува́ць мя́хі кө́рүклəтəк, кө́рүк басма́.

МЕХА́НІЗ|АВА́ЦЬ зак. і незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; mexanikləşdirmək.

МЕХА́НІЗА́ТАР м. ~а, ~аў; mexanizator; ~ы сё́льскай гаспа́даркі kənd təsərrüfatı mexanizatorlari, мо́й ба́цька ~ atam mexanizatordur.

МЕХА́НІЗА́ЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; меха-никləşдирмэ, mexanikləşdirilmə; ~я пра́цы əmək prosesinin mexanikləşdirilməsi.

МЕХА́НІЗМ м. ~а, ~аў; mexanizm (daxili quruluş); ~ гадзі́нніка saat mexanizmi, про́сты (скла́даны) ~ sadə (mürəkkəb) mexanizm (quruluş).

МЕХА́НІК м. ~а, ~аў; mexanik (maşınların işinə nəzarət edən mütəxəssis); гало́ўны ~ завод́а zavodun baş mexaniki.

МЕХА́НІЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ме-ханікі; ~ы цəх mexaniki sex, ~ая майстэ́р-ня mexaniki emalatxana.

МЕ́|ЦІЦЬ незак. ~чу, ~ці́ш, ~ці́ць, ~ця́ць; nişan almaq; ~ці́ць у цэ́ль hədəfi nişan almaq.

МЕ́ЦЬ незак. ма́|ю, ~еш, ~е, ~юць; olmaq, malik olmaq; ме́ць пра́ва hüququ olmaq (hüququna malik olmaq), ме́ць здо́льнасці qabiliyyəti olmaq, ё́н ~е нóвую машы́ну onun təzə maşını var; ◇ ме́ць значэ́нне əhəmiyyəti olmaq, ме́ць спрэ́ву з кі́м-, чым-н. kiminlə işi olmaq, ме́ць мэ́сца üz vermək, baş vermək, ме́ць на ў́ва́зе nəzərdə tutmaq.

МЕ́Ч м. мяч|а́, ~о́ў; qılinc; а́гальці́ ~ qılincı siyırmaq, ~ і няро́ qılinc və qələt.

МЕ́Д м. ~у; мн. няма; bal; лі́навы ~ сө́кə balı, кве́ткавы ~ çiçək balı, со́тавы ~ şan balı, сало́дкі як ~ bal kimi şirin, ~ за́цукра-ва́ўся bal xarlayıb.

МЕ́РЗЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. donmuş; ~ая зямля́ donmuş torpaq; 2. şaxta (don) vurmuş; ~ая бу́льба don vurmuş kartof.

МЕ́РТВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ölü, cansız; ◇ ~ы час istirahət saati, ~ая ці́шыня́ tam sakitlik.

МІГ м. мі́г|у, ~аў; an, göz qırpmı, ləhzə; ◇ у адзі́н ~ bir anda, у то́й жа ~ həmin anda, н́і на ~ bir an da olsa.

МІ́ГАМ прысл. tez, cəld, bir göz qırpmında.

МИГАЦЕНН|Е н. ~я; мн. *няма*; *parıldama*, *titrək işıq vermə*, *sayğışma*; ~е *зорак ulduzların sayğışması*.

МИГ|А|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. *мигнуць*); 1. *qırmaq*; ~ць *вачыма gözlerini qırmaq*; 2. *göz vurmaq*.

МИГН|У|ЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~э, ~ўць; *гл. Miǵáць.*

МИЖВÓЛЬНА *присл.* 1. *qeyri-iradi*, *qeyri-ixtitari* (оларақ); ~ *ўсмíхáццa qeyri-iradi gü-lümsəmək*; 2. *zorən*, *məcburi* (оларақ).

МИЖВÓЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qədsiz*, *qeyri-iradi*, *qərəzsiz*; ~ы *ўчынак qədsiz (istəmədən edilən) hərəkət*; 2. *məcburi*, *zorən*.

МИЖГАРÓДН|И *прым.* ~ія, ~яе, ~ія; *şəhərlərarası*; ~и *тэлефóн şəhərlərarası telefon*.

МИЖНАРÓДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *beynəlxalq*; ~ыя *аднóсіны beynəlxalq tünasibətlər*.

МИЖПЛАНÉТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *planetlərarası*; ~ы *непалёт planetlərarası uçuş*.

МИКРАРАЁН м. ~а, ~аў; *mikrorayon*; *жыцьц* у ~е *mikrorayonda yaşamaq*.

МИКРАСКÓП м. ~а, ~аў; *mikroskop* (böyüdücü cihaz); *над ~ам mikroskop altında*.

МИКРАФÓН м. ~а, ~аў; *mikrofon*; *вóстуніць непад ~ам mikrofon qarşısında çıxış etmək*.

МИКРÓБ м. ~а, ~аў; *mikrob*; *хвароба-творныя ~ы xəstəliktörədən mikroblar*.

МИЛАВÍДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *xoşsifət*, *gözəşirin*; ~ая *жанчына gözəşirin qadın*.

МИЛАСЦ|Ь *ж.* ~і, мн. *няма*; *mərhəmət*, *rəhm*; *аказáць ~ь mərhəmət göstərmək*; $\diamond$ ~и *прóсім* *buyurun*.

МИЛÍЦЫ|Я *ж.* ~і; мн. *няма*; *milis*; *супрацоўнік ~и milis işçisi*, *зварну́цца да ~и milisə müraciət etmək*; || *прым.* **МИЛÍЦЫ|СК|И**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая *фóрма milis paltarı*, ~ая *машы́на milis maşını*.

МИЛÍЦЫЯНЁР м. ~а, ~аў; *milisioner*; *дзяжурны ~ növbətçi milisioner*.

МÍЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sevimli*, *əziz*, *xoş*; ~ае *дзіця sevimli uşaq*, ~ы *сябар əziz dost*, ~ая *ўсмéшка xoş təbəssüm*.

МИЛЬГ|А|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *parlayıb sönmək*, *yanıb keçmək*, *görünüb yox olmaq*, *sayğışmaq*; ~юць *зóркi ulduzlar sayğışırdı*.

МИЛЬЁН м. ~а, ~аў; *milyon* (1 000 000); у *зóрадэ два ~ы жыхаро́ў şəhərdə iki milyon sakin var*.

МИЛЬЁНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *milyonuncu*.

МИЛЬЯ́РД м. ~а, ~аў; *milyard* (1000000 000).

МÍМА *присл.* *и прыназ.* *yanından*, *yan*; *прай́сці ~ yanından (yan) keçmək*; $\diamond$ **бі́ць** ~ *tuş vurmamaq*; $\diamond$ **прапусці́ць** ~ *вүшэ́й* *qulaqardına vurmaq*.

МИМАВÓЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qeyri-iradi*, *özündən asılı olmayan*; ~ы *рух qeyri-adi hərəkətlər*.

МИМАЛЁТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ötərgi*; ~ы *пóгляд ötəri nəzər*.

МИМАХÓДАМ *присл.* *yolüstü*, *ayaqüstü*.

МÍН|А¹ *ж.* ~ы, ~; *ваен.* *mina* (partlayıcı mərmí növnü).

МÍН|А² *ж.* ~ы; мн. *няма*; *üz ifadəsi*; *зрабі́ць кіслую ~у üz-gözünü turşutmaq*.

МИНДА́Л|Ь м. ~я *и* ~ю; мн. *няма*; *badam*.

МИНЕРА́Л м. ~у, ~аў; *mineral*; *соль*, *вўгаль* – ~ы *duz*, *kömtür mineraldır*; || *прым.* **мінерáльн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *вóды tədən suları*.

МÍНИМУМ м. ~у, ~аў; *minimum*, *ən az*.

МИНÍСТР м. ~а, ~аў; *nazir*; ~ *адука́цыи təhsil naziri*, ~ *культу́ры mədəniyyət naziri*.

МИНÍСТРСТВ|А н. ~а, ~аў; *nazirlik*; *Міністэ́рства адука́цыи Təhsil Nazirliyi*.

МИНУ́Л|АЕ н. ~ага; мн. *няма*; *keçmiş*; у *далéкім ~ым uzaq keçmişdə*.

МИНУ́Л|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *keçən*, *ötən*; на ~ым *тýдні keçən həftə*, ~ым *лэ́там keçən уау*.

МÍНУС м. ~а, ~аў; 1. *çıxma işarəsi* (–); 2. *çix*; *пяць ~ два beş çix iki*; 3. *mənfi*; *тэмперату́ра навэ́тра ~ пяць градусаў havanın temperaturu mənfi beş dərəcədir*.

МИНУ́Т|А *ж.* ~ы, ~; 1. *dəqiqə*; *цяпéр дзэ́сяць ~ дру́гога indi ikiyə on dəqiqə işləyib*, *тры ~ы üç dəqiqə*, *пяць ~ beş dəqiqə*; 2. *an*;

на ~у ён замóўк *bir anlığa o susdu*; ◇ ~а ў ~у düz vaxtında, *кóжнyю* ~у hər an, hər dəqiqə, ~а *маўчáння* bir dəqiqəlik sükut, *без няці* ~ bu gün-sabah.

МИНУТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. də-qiqə; ~ая *стрэ́лка dəqiqə əqrəbi*; 2. bir dəqiqəlik; ~ая *на́ўза бир dəqiqəlik fasilə*; ◇ ~ая *спра́ва* bir dəqiqəlik işdir.

МИН|УЦЬ *зак.* *i* *незак.* ~ў, ~эш, ~ё, ~уць; 1. yanından keçmək (ötmək); ~уць *сяло кəп-din yanından keçmək*; 2. canını qurtarmaq; *не ~уць яму́ вымóвы tōhmətdən canını qurtara bilməyəcəkdir*; 3. *1 i 2 ac. не ўжы́в.*; keçmək, sovuşmaq; *небяспэ́ка ~у́ла təhlükə sovuşdu*.

МИР *м.* *мір|у*; *мн.* *няма*; 1. sülh; *барацьба́ за ~ sülh uğrunda mübarizə*; 2. barışiq, sülh; *заключы́ць ~ barışiq etmək, sülh bağlamaq*; *ант.* *вайна́*.

МИРАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ёе, ~ыя; *dünya*; ~ая *вайна́ dünya müharibəsi*, ~ы *рэко́рд dünya rekordu*, ~ая *сла́ва dünya şöhrəti*.

МИРАЛЮБ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; sülhsevər; ~ая *палі́тыка sülhsevər siyasət*.

МИРАЎСПРЫМА́НН|Е *н.* ~я; *мн.* *няма*; dünya-görüşü, dünyabaxışı.

МИРГ|АЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* *міргну́ць*); qırmaq (gözünü), kirpik çalmaq, göz vurmaq; ◇ *во́кам не міргну́ць gözünü qırmadan*.

МИРГН|УЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~ё, ~уць; *гл.* *Міргáць*.

МІРНА *присл.* 1. sülhlə; 2. dinc, sakit, rahat.

МІРН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sülh; ~ы *дагаво́р sülh müqaviləsi*, ~ая *палі́тыка sülh siyasəti*; 2. dinc, sakit; ~ае *на-сэ́льніцтва dinc əhali*, ~ае *жыццё dinc həyat (yaşayış)*.

МИР|ЫЦЦА *незак.* ~ўся, мір|ышся, ~ыц-ца, ~ацца (*зак.* *паміры́цца*); barışmaq; ~ыц-ца *з сябрам yoldaşı ilə barışmaq, не ~ыцца з недахо́памі nöqsanlarla barışmataq*.

МИР|ЫЦЬ *незак.* ~ў, мір|ыш, ~ыць, ~аць (*зак.* *паміры́ць*); barışdırmaq; ~ыць *сястры́ з бра́там bacını qardaşla barışdırmaq*.

МІС|КА *ж.* ~кі, ~ак; kasa, cam.

МИТУ|СІЩА *незак.* ~шыся, ~сішся, ~сіцца, ~сяцца; vurmuxmaq; ~сіцца *на па-кói otaqda vurmuxmaq*; *сін.* *круці́цца*.

МИТУСН|Я *ж.* ~і; *мн.* *няма*; vurmuxma, ora-bura qaçma.

МІТЫНГ *м.* ~у, ~аў; mitinq (siyasi yığın-caq); ~ *салідарнасці хəmrəylik mitinqi*.

МИШЭН|Ь *ж.* ~і, ~ей *i* ~яў; hədəf, nişan taxtası; *стральба́ на ~i hədəfə atəş*.

МНАГАБО́РСТВ|А *н.* ~а; *мн.* *няма*; çox-növcülük (bir neçə idman növünü birləşdirən yariş).

МНАГАДЗЭ́ТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; çoxuşaqlı; ~ая *ма́ці çoxuşaqlı ana*, ~ая *сям'я çoxuşaqlı ailə*.

МНАГАЗНА́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *матэм.* çoxrəqəmli; ~ы *лічэ́бнік çoxrə-qətli ədəd*; 2. *грам.* çoxmənalı; ~ыя *сло́вы çoxmənalı sözlər*.

МНОГАВУГО́ЛЬНИК *м.* ~а, ~аў; *матэм.* çoxbucalı.

МНОГ|ІЯ *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. bir çox; ~ія *кра́іны bir çox ölkələr*; 2. *у знач. наз.* çoxları; ~ія *так думаю́ць çoxları belə dü-şünürlər*.

МНОЖА́НН|Е *н.* ~я; *мн.* *няма*; 1. vurma; *таблі́ца ~я vurma cədvəli*; 2. çoxaltma, ço-xaldılma, artırılma.

МНОЖНИК *м.* ~а, ~аў; *матэм.* vuran (ədəd).

МНОЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; çoxlu, külli; ~ы *лік сəт, сəт hal*.

МНОЖ|ЫЦЦА *незак.* *1 i 2 ac. не ўжы́в.*, ~ыцца, ~ацца (*зак.* *памно́жыцца*); çoxalmaq, artmaq; ~ацца *на́шы пóснexi müvəffə-qiyətlərimiz (uğurlarımız) artır*.

МНОЖ|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*зак.* *памно́жыць*); 1. *матэм.* vurmaq; ~ыць *пяць на два beşi ikiyə vurmaq*; 2. ço-xaltmaq, artırmaq.

МНО́СТВ|А *н.* ~а, ~аў; çoxlu, külli miq-darda; ~а *людзе́й çoxlu adam*, ~а *спраў çoxlu iş, незлічо́нае ~а hədsiz-hesabsız*.

МО́В|А *ж.* ~ы, моў; nitq; *вусная ~а şifahi nitq*.

МО́Д|А *ж.* ~ы, ~; dəb; *но́вая ~а təzə dəb, апрану́цца на мо́дзе dəblə, dəbə uyğun geyinmək*; ◇ *не ў ~зе dəbdə deyil, вьі́сцї*

з ~ы dəbdən düşmək, *увайсці ў* ~у dəbə düşmək, *у мэдзе* dəbdədir.

МОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəb, dəbdə olan; ~ы *касцюм dəbdə olan kostyum*, ~ы *кòлер dəbdə olan rəng*.

МОЖНА у знач. вык. *olar, mümkündür*; ~ *ўвайсці? gəlmək olar?* ~ *ўзяць кнігу? kitabı götürmək olar?* калі ~ (*əgər*) *mümkünsə*, як ~ *бóльш мүмкін қәдәр çox*, як ~ *хутчэй мүмкін қәдәр tez*; **сін.** магчыма.

МОЗГ м. ~а і ~у, мазгöү; 1. *beyin*; *галаўны* ~ *baş beyin*, *спінны* ~ *onurğa beyni*, *сатра-сённа* ~у *beyin silkələnməsi*; 2. *ilik*; *кóсны* ~ *sümük iliği*.

МОЙ займ. *мая, маё, маё; mənim*; *мой бацька mənim atam*, *мая кніга mənim kitabım*, *маё паліто mənim paltom*, *маё сёс-тры mənim bacılarım*.

МОКН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; *islanmaq*; ~уць *пад дажджом yağışın altında islanmaq*.

МОКР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *yaş, nəm, sulu*; ~ая *ануча yaş əski*, ~ы *снег sulu qar*; **♦** *вóчы на ~ым мёсцы* *gözünün yaşı ov-cundadır*.

МОЛАДЗ|Ь ж. ~і; мн. *няма*; *gənclər, cavanlar*; || прым. **маладзёжн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *арганізацыя gənclər təşkilatı*.

МОЛАТ м. ~а, ~аў; *gürz, böyük çəkiç*; *на-равы* ~ *buxar çəkici*.

МОЛ|Ь ж. *молі*; мн. *няма*; *güvə*.

МОМАНТ м. ~у, ~аў; 1. *an*; у *адзін* ~ *bir anda*, у ~ *адыходу yola düşən anda*; 2. *vaxt, zaman*; *цяперашні* ~ *hazırkı vaxt*, у *любi* ~ *istənilən vaxt*; 3. *cəhət*; *станóўчыя* ~ы *ў прáцы işdəki müsbət cəhətlər*; 4. *şərt*; *ва́жны* ~ *mühüm şərt*; 5. *məqam*; *зру́чны* ~ *münasib məqam*.

МОР|А н. ~а ~аў; *dəniz*; у *адкрытым* ~ы *ачіq dənizdə*; **♦** ~а *на калéна* *araz aşığın-dandır, kür topuğundan*; || прым. **марск|і**, ~ая, ~о́е, ~ія; ~ая *вада dəniz suyu*, ~о́е *па-дарóжжа dəniz səyahəti*, ~і *флот dəniz do-panması*.

МОРД|А ж. ~ы, ~аў і ~; *üz, sifət* (*hey-vanlarda*); **сін.** мыса.

МОРКВ|А ж. ~ы; мн. *няма*; *kök, yerkökü*; *сок* ~ы *yerkökü şirəsi*.

МОРШЧ|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца (*зак. змóршчыцца*); *üz-gözünü turşutmaq, ağız-burnunu qırıqdırmaq* (*ağırdan və s*).

МОРШЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*зак. змóршчыць*); *qırıqdırmaq*; ~ыць *лоб alını qırıqdırmaq*.

МОСТ м. *мóста, мн. маст|ы, ~оў*; *köprü*; *чыгуначны* ~ *dəmir yol körpüsü*, *будава́ць* ~ *köprü salmaq*.

МОСЦІК м. ~а, ~аў; 1. *kiçik köprü, kör-pücük*; 2. *meydança*; *капіта́нскі* ~ *kapitan meydançası*.

МОЎЧКІ прысл. *dinməz, səssiz-səmirsiz*; *сядзёць* ~ *dinməz oturmaq*.

МОХ м. *mox|y i imx|y, ~оў*; *mamır*.

МОЦ ж. *мо́ц|ы; мн. няма*; *güç, qüvvə, qüdrət*; *ваённая* ~ *краіны ölkənin hərbi qüdrəti*.

МОЦНА прысл. *bərk*; ~ *ўда́рыць bərk vurmaq*, ~ *любіць bərk sevmək*.

МОЦНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. *няма*; 1. *güç, qüvvə*; *працава́ць на по́ўную ~ь tam gücü ilə işləmək*; 2. мн. *istehsal obyektləri* (*zavodlar, məşinlar və s*).

МОЦН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *möh-kəm, davamlı, bərk*; ~ы *арéх bərk qoz*, ~ая *вярóўка möhkəm kəndir*, ~ы *арганізм möhkəm bədən*; 2. *tünd*; ~ы *чай tünd çay*; ~ы *сон dərin uxu*; 3. *qüvvəli* (*bilikli*); ~ы *вуча́нь qüvvəli şagird*; **сін.** трывáлы.

МУДРАСЦ|Ь ж. ~і; мн. *няма*; *müdrəklik, ağıllılıq*; **♦** *зуб ~і ağıl diş*.

МУДР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *müdrək, ağıllı*; ~ая *па́рада ağıllı məsləhət*, ~ы *ста-ры müdrək qoca*.

МУЖ м. ~а, ~оў; *ər, kişi*; *яé* ~ *onun əri, мой ~ mənim ərim*.

МУЖНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. *няма*; *cəsarət, igidlik, mətanət*; *праяві́ць ~ь igidlik göstər-tək*, *не хані́ла ~і cəsarəti çatmadı*.

МУЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *cəsur, igid, mərd*; ~ы *вы́гляд cəsur görkəm*, ~ы *чалавéк mərd adam*, ~ы *юна́к igid oğlan*.

МУЖЧЫН|А м. ~ы, ~; *kişi*; *малады* ~а *cavan kişi*.

МУЖЧЫНСКІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; кіші; ~і абўтак кіші аyaqqabısı, ~ія сарóчки кіші köynəkləri, ~ае ім'я кіші adı; ♦ грам. ~і род кіші cinsi.

МУЗЭ|Й м. ~я, ~яў; muzey; гістарычны ~і таріх muzeyi, найсцi ў ~і muzeyə getmək.

МУЗЫК|А ж. ~і; мн. няма; musiqi; слў-хаць ~у musiqiyə qulaq asmaq, народная ~а халq musiqisi, старадаўняя ~а qədim musiqi.

МУЗЫКАЛЬНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. musiqi; ~ы інструмэнт musiqi aləti, ~ая шкóла musiqi məktəbi; 2. ahəngdar, məlahətli; ~ы гóлас məlahətli səs; 3. musiqili; ~ая камéдыя musiqili komediya.

МУЗЫКАНТ м. ~а, ~аў; çalğıçı, musiqiçi; таленавіты ~ istedadlı musiqiçi.

МУ́К|А ж. ~і, ~; əzab, əziyyət, işgəncə; ~і адзiнóцтва tənhalıq əzabı.

МУК|А ж. ~і; мн. няма; un; пшанічная ~а buğda unı, ~а пэруага затўнку birinci növ un.

МУЛ м. мўл|а, ~аў; qatır.

МУЛ|А м. ~ы, мўлаў; molla.

МУЛЬТФІЛЬМ м. ~а, ~аў; cizgi filmi; глядзéць ~ cizgi filminə baxmaq.

МУ́ЛЯР м. ~а, ~аў; bənnə.

МУНДЗІР м. ~а, ~аў; rəsmi paltar, rəsmi geyim; афіцёрскі ~ zabıt paltarı; ♦ бўльба ў ~ах qabıqlı bişirilmiş kartof.

МУРАШ|КА ж. ~кі, ~ак; qarışqa.

МУРАШНІК м. ~а, ~аў; qarışqa yuvası.

МУ́СКУЛ м. ~а, ~аў; əzələ.

МУСУЛЬМАНІН м. ~а, мусульман; müsəlman.

МУТНЭ|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, ~юць; bulanmaq; вадá ~е su bulanır, вад-касць ~е maye bulanır.

МУ́ТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bulanıq; ~ая вадá bulanıq su.

МУ́Х|А ж. ~і, ~; milçək; ♦ зрабіць з ~і сланá qarışqadan dəvə düzəltmək.

МУЦ|ІЦЬ незак. му|чў, мў|ціш, ~ціць, ~цяць; што bulandırmaq; ~іць вадў сууи bulandırmaq.

МУЦ|Ь ж. мўц|і; мн. няма; çöküntü, xılt.

МУЧН|Ы прым. ~ая, ~о́е, ~ы́я; un; ~ая лаўка un dikanı, ~ая стрáва хəтір хөрəуі.

МУ́Ч|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца (зак. замўчыцца, змўчыцца); əziyyət çəkmək, əzab çəkmək, ızdırab çəkmək; ~ыц-ца ад бóлю ağrıdan əzab çəkmək, ~ыцца сумнénнямі şübhələrdən ızdırab çəkmək.

МУ́Ч|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. замўчыць, змўчыць); əziyyət vermək, əzab vermək, incitmək; хвóрага ~ыла смáга yaŋğı xəstəyə əzab verirdi.

МУЧО́НН|Е н. ~я, ~яў; əzab, əziyyət, iş-gəncə; цярпéць ~і əzab çəkmək.

МУШМУЛ|А м. ~ы; мн. няма; əzgil.

МЫ займ. РВМ нас, Д нам, Т на́мі; biz; мы з табóй biz səninləyik, нас не забывáй-це bizi unutmayın, нам далі кні́гу bizə kitab verdilər, Натáша была ў нас Nataşa bizdə idi, яна пайшлá з на́мі o, bizimlə getdi, што яны́ казáлі пра нас? o, bizim haqqımızda nə danışdı?

МЫ́Л|А н. ~а; мн. няма; sabun; туалéтнае ~а əl-üz sabunu, гаспадарчае ~а paltar sabunu, вь́мыць рўкі з ~ам əllərini sabunla yumaq; || прым. мь́льн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы пўзы́р sabun көрўйўі.

МЫ́Л|ІЦЦА незак. ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца (зак. намь́ліцца); 1. sabunlanmaq; 2. көрўклənmək; гэ́та мь́ла дóбра ~іцца bu sabun yaxşı көрўклənir.

МЫ́Л|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. намь́ліць); sabunlamaq; ~іць галавў başını sabunlamaq, ~іць рўкі əllərini sabunlamaq.

МЫ́ЛЬНІЦ|А ж. ~ы, ~; sabun qabı.

МЫС м. мь́с|а, ~аў; геагр. burun.

МЫ́СЛЕННА прысл. fikrən, хəyalən.

МЫ́СЛІЦЕЛ|Ь м. ~я, ~яў; mütəfəkkir.

МЫ́СЛ|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 1. düşünmək; 2. təsəvvür etmək.

МЫ́ЦЦА незак. мь́|юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца (зак. памь́цца); əl-üzünü yumaq, уу-унmaq, çimmək; ~ ў лáзні hamamda çimmək, ~ халóднай вадóй соууq su ilə уууунmaq.

МЫЦЦ|Ё н. ~і; мн. няма; yuma, уууулма.

МЫ́ЦЬ незак. мь́|ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. памь́ць); yumaq; ~ рўкі əllərini yumaq, ~ пóсуд qabları yumaq; ♦ рукá рукў ~е əl əli ууууаг, əl də üzü.

МЫЧ|АЦЬ *незак.* ~ў, ~ьш, ~ьць, ~аць; böyürmək, mələmək (inək və s).

МЫШ *ж.* мьш|ы, ~эй; siçan; *хатняя* ~ *ev siçanı*; ♦ *ляту́чая мыш* *yarasa*; || *прим.* **мышы́н|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *нара́ siçan uyuvası*.

МЫШЛЕ́НН|Е *н.* ~я; *мн.* *няма*; təfəkkür, düşüncə; *мозг – о́рган* ~я *beyin təfəkkür orqanıdır*; *сін.* мы́сленне.

МЫШЦ|А *ж.* ~ы, ~; əzələ; ~ы *сэрца* *ürəyin əzələləri*; || *прим.* **мышачн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *бóлі əzələ ağrıları*.

МЭБЛ|Я *ж.* ~і; *мн.* *няма*; mebel (*ev avadanlığı*); *кухóнная* ~я *tətbəx mebeli*, ~я *для спáльні yatağ otağı mebeli*; || *прим.* **мэб-лев|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *фа́брыка mebel fabriki*, ~ы *мага́зин mebel mağazası*.

МЭТ|А *ж.* ~ы, ~; məqsəd, niyyət; *яго* ~а – *вучы́цца onun məqsədi oxumaqdır*, *дасяг-ну́ць* ~ы *məqsədinə çatmaq*; ♦ *з мэтай* məqsədlə, üçün, ötrü.

МЭТАЗГО́ДН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; məqsəduyğun; ~ы *ўчы́нак məqsəduyğun hərəkət*.

МЭТАНАКІРАВА́Н|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; məqsədyönlü; ~ыя *дзе́янні məqsədyönlü fəaliyyət*.

МЯДЗВЕ́ДЗ|Ь *м.* ~я, ~яў; *ауі*; бэ́лы ~ь *ağ auı (şimal ayısı)*, *бу́ры* ~ь *qonur auı*, *палява́нне на* ~я *auı onu*.

МЯДОВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; bal, ballı; ~ыя *сóты bal şanı*, ~ы *пéрнік ballı qoğal*; ♦ ~ *ме́сяц evliliyin ilk auı*.

МЯЖ|А *ж.* ~ы, меж; 1. son hədd; *даісці* *да* ~ы *son həddə çatmaq*; 2. hüdd; *за ме́жамі го́рада şəhərin hüddularından kənar-da*; 3. sərhəd; *непайсці́* ~ў *sərhədi keçmək*; ♦ *за ~ой* *xaricdə*.

МЯКАЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* *няма*; 1. yumşaq (sü-müksüz) *ət*; 2. lət, meyvənin *əti*.

МЯКК|І *прим.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. yumşaq; ~ая *кана́на yumşaq divan*, ~і *хлеб yumşaq çörək*, ~і *ваго́н yumşaq vaqon*; 2. mülayim, həlim; ~і *клі́мат mülayim iqlim*, ~і *ха́ра́к-тар həlim xasiyyət*; ♦ *грам.* **мя́ккі знак** *incəlik işarəsi* (ь), **мя́ккія зы́чныя** *incə samitlər*.

МЯКЧЭ́|ЦЬ *незак.* 1 і 2 *ас.* *не ўжыв.*, ~е, ~юць; yumşaltmaq.

МЯЛЕ́|ЦЬ *незак.* 1 і 2 *ас.* *не ўжыв.*, ~е, ~юць; dayazlaşmaq; *рака́* ~е *çay dayazlaşır*.

МЯНУ́Ш|КА *ж.* ~кі, ~ак; 1. ad (*heyvana verilən ad*); 2. ləqəb; *напо́льная* ~ка *gizli ləqəb*.

МЯНЯ́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца (*зак.* *памяня́цца*); 1. dəyişmək, dəyişdirmək; ~цца *ме́сяцамі yerlərini dəyişmək*, ~цца *ру́чкамі qələmlərini dəyişmək*; 2. dəyişmək, dəyişilmək; *надо́р'е* ~ещца *hava dəyişilir*, *жыццё* ~ещца *həyat dəyişir*.

МЯНЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* *памяня́ць*); dəyişmək, dəyişdirmək; ~ць *ква-тэ́ру тэ́нзілі dəyişdirmək*, ~ць *бялі́зну а́г-лары dəyişdirmək*, ~ць *ме́сяца пра́цы iş yerini dəyişmək*.

МЯС|А *н.* ~а; *мн.* *няма*; *эт*; *я́лавічнае* ~а *tal əti*, *сма́жанае* ~а *qızardılmış ət*, *суп з* ~ам *ətli şorba*; || *прим.* **мясн|ы**, ~а́я, ~бе, ~́ья; ~а́я *ла́ўка ət dükanı*, ~ы́ *буле́н ət bul-yonu (suu)*.

МЯСАРУ́Б|КА *ж.* ~кі, ~ак; *эт* *maşını*, *эт-çəkən maşın*.

МЯСІ́СТ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ətli*; ~ы *твар* *ətli üz*.

МЯ|СІЦЬ *незак.* ~шу́, ме́с|іш, ~іць, ~яць; yoğurmaq, tutmaq, qatmaq; ~сіць *це́ста хэ́тір yoğurmaq*, ~сіць *глі́ну palçıq tutmaq (qatmaq)*.

МЯСНІ́К *м.* ~а́, ~оў; qəssab.

МЯСЦО́ВАСЦ|Ь *ж.* ~і, ~ей; *yer*; *сэ́льская* ~ь *kənd yeri*, *лясі́стая* ~ь *meşəli yer*, *га-ры́стая* ~ь *dağlıq yer*.

МЯТ|А *ж.* ~ы; *мн.* *няма*; 1. napə; 2. yar-piz; || *прим.* **мя́тн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *цукéркі napəli konfetlər*, ~ыя *кро́плі napə cövhəri (dərman)*.

МЯТЛ|А *ж.* ~ы, ме́цел і ме́тлаў; çalğu.

МЯЦЕ́Ж *м.* мяцяж|ў, ~оў; qiyam.

МЯЦЕ́ЖНІК *м.* ~а, ~аў; qiyamçı.

МЯЦЕ́ЖН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qiyamçı, üsyankar; 2. narahat; ~ая *душа́ nara-hat ürək*.

МЯЦЕ́ЛІЦ|А *ж.* ~ы, ~; boran, çovğun.

МЯЦЁЛ|КА ж. ~кі, ~ак; süpürgə.

МЯЦЦА незак. мнўся, мн|эшся, ~эцца, ~ўцца (зак. змяцца); əzilmək; сукéнка мнéцца *paltar tez əzilir (əziləndir)*.

МЯЦЬ незак. мн|у, ~еш, ~е, ~уць (зак. змяць); *што* 1. əzmək; ~ *траву́ оти əzmək*, ~ *сукéнку paltarı əzmək*.

МЯЧ м. ~а, ~оў; top; футбóльны ~ *futbol tori*, ручны́ ~ *əl tori*, гуля́ць у ~ *top-top оупатақ*.

МЯЧЭЦ|Ь ж. ~цю, ~ей *i* ~яў; məscid.

МЯША|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; 1. mane olmag; 2. qarışdırilmag.

МЯША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *што* qarışdırmaq; ~ць чай лы́жкай *qasıqla çayı qarışdırmaq*.

МЯШ|ОК м. ~ка, ~коў; kisə, torba, çuval; ~ók мукі *bir kisə un*, падня́ць ~ók з бў́льбай *kartof kisəsini qaldırmaq*.

МЯШЧА́НСТВ|А н. ~а; мн. няма; 1. meş-şanlig; meşşanlar; 2. meşşan psixologiyasi, meşşan ideologiyasi.

Н

НА¹ *прыназ.* з *ВМ.* 1. üstünə, üzərinə; *наклá-сці* *сшы́так* *на стол* *dəftəri masanın üstünə qoymaq*; 2. -а, -ə (-уа, -уə); *вый́сці* *на вў-ліцу* *küçəyə çıxmaq*, *éхаць* *на пóўдзень* *sə-nuba getmək*, *глядзі* *на мянэ* *tənpə bax*, *ха-дзіць* *на трэніроўкі* *məşğələlərə getmək*, *ісці* *на пра́цу* *işə getmək*, *перавэ́сці* *на бела-ру́скую* (*азербайджáнскую*) *мóву* *belarus (azərbaycan) dilinə tərcümə etmək*, *на два тўдні* *iki günliyə*, *памно́жыць* *пяць* *на два* *beş ikiyə vurmaq*, *падзяліць* *дзевяць* *на тры* *doqquzu üçə bölmək*; 3. ilə (-la, -lə); *купіць* *на грóшы* *pulla almaq*, *вучы́цца* *на выдáтна* *əla qiymətlərlə oxumaq*; 4. -lıq, -lik; *купіць* *на сто тры рублі* *yüz rubllıq almaq*.

НА² *часц.* *разм.* *al! götür!*

НААДВАРÓТ *прысл., набочн. сл.* 1. geri, geriyə; *разумéць* ~ *geriyə qayıtmaq*; 2. öz yerinə; *наклáсці* ~ *öz yerinə qoymaq*.

НААДРЎЗ *прысл.* *qəti, qəti surətdə, yerli-dibli, bilmərrə, tamamilə; ~ адмаўля́цца qəti surətdə imtina etmək (boyun qaçırmaq).*

НАБІРА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ещца, ~ющца (*зак.* *набра́цца*); *yığılmaq, toplanmaq*; ♦ *~цца рóзуму* *ağlını başına yığmaq*.

НАБІРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* *набра́ць*); 1. *yığmaq, toplamaq*; *~ць кве́так* *çiçək toplamaq*; 2. *doldurmaq*; *~ць вады́ ў вядро́* *vedrəyə su doldurmaq*.

НАБЛЫТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. ilişik salmaq, dolaşıq salmaq; 2. qarışıq salmaq, dolaşıdırmaq.

НАБ|РАЦЦА зак. ~ярўся, ~ярэ́шся, ~ярэ́цца, ~ярўца; гл. **Набіра́цца.**

НАБ|РАЦЬ зак. ~ярў, ~ярэ́ш, ~ярэ́, ~ярўць; гл. **Набіра́ць.**

НАБЫВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. almaq, əldə etmək; ~ць *knígi kitab almaq*; 2. qazanmaq; ~ць *жыццёвы вóпыт һəуат тəcrübəsi qazanmaq*.

НАВАГО́ДН| прым. ~ая, ~яе, ~ія; yeni il; ~яе *св́ята yeni il bayramı*, ~ія *падару́нкі yeni il hədiyyələri*.

НАВАКО́Л|Е н. ~я, ~яў; ətraf, ətraf yerlər; ~і *гóрада şəhərin ətrafı*.

НАВАЛАЧ|КА жс. ~кі, ~ак; baliş üzü, yas-tıq üzü.

НАВАЛЬНІЦ|А жс. ~ы, ~; tufan; *веснаві́я ~ы yaz tufanları*, ~а *насо́ўваеца tufan yaxınlaşır*; || прым. **навальнічн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *хма́ры tufan buludları*.

НАВАСЕ́ЛЛ|Е н. ~я; *мн. няма*; yeni mənzil; ♦ з ~ем! yeni mənziliniz mübarək!

НАВАСТР|ЫЦЬ зак. ~ў, навóстр|ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Вастры́ць.**

НАВА́ТАР м. ~а, ~аў; yenilikçi; ~ы *вы-творча́сці istehsalat yenilikçiləri*.

НАВЕ́ДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Наве́даць.**

НАВЕ́ДВАЛЬНІК м. ~а, ~аў; gələn; ~і *бібліятэ́кі kitabxanaya gələnlər*.

НАВЕ́ДВАНН|Е н. ~я, ~яў; gəlmə, olma; ~е *лёкчы́й mühazirələrə gəlmə*.

НАВЕ́ДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. наве́даць); uoxlamaq, yoluxmaq, dəy-mək, baş çəkmək; ~ць *хво́рага xəstəyə baş çəktək*, ~ць *ма́ці ananı yoluxmaq*.

НАВЕ́Л|А жс. ~ы, ~; novella (kiçik hekayə).

НАВЕ́РСЕ прысл. uuxarıda, üstə; *стая́ць ~ uuxarıda dayanmaq*.

НАВЕ́РХ прысл. uuxarı, üstə; *наклáсці ча-мада́н ~ çatadanı uuxarı qoymaq*, *падня́ць ~ uuxarı qalxmaq*, *вёйсу́ці ~ üzə çıxmaq*.

НАВЕ́СЦІ зак. ~яду́, ~ядэ́ш, ~ядэ́, ~яду́ць (зак. навóдзіць); 1. yönəltmək; 2. tuşlamaq;

♦ ~э́сці *paráдак səliqəyə salmaq*, *qayda yaratmaq*.

НАВИ́ЗН|А́ жс. ~ы, ~; *мн. няма*; yenilik, təzəlik.

НАВИ́Н|А́ жс. ~ы, ~; 1. yenilik; ~ы *навóкі i təxnikí elm və texnika yenilikləri*; 2. xəbə, təzə xəbə; *ано́шнія ~ы son xəbərlər*.

НАВІ́Н|КА жс. ~кі, ~ак; yenilik, yeni şey; ~кі *літа́рату́ры ədəbiyyat yenilikləri*.

НАВІ́Ч|О́К м. ~ка́, ~ко́ў; təzə adam (şagird, işçi və s.).

НАВÓ|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; гл. **Наве́сці.**

НАВÓКАЛ 1. прысл. ətrafda, ətrafa; *нагля-дэ́ць ~ ətrafa baxmaq*; 2. прыназ. ətrafında, dövrəsində; **сін.** вакóл.

НАВÓК|А жс. ~і, ~; elm; *грама́дскія ~і ictimai elmlər*.

НАВУКО́ВА-ДАСЛЕ́ДЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; elmi-tədqiqat; ~ы *інстыту́т elmi-tədqiqat institutu*.

НАВУКО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; elmi; ~ы *арты́кул elmi məqalə*, ~ая *пра́ца elmi iş*.

НАВУЧА́НН|Е н. ~я; *мн. няма*; 1. öyrətmə, öyrədilmə; ~е *гра́маце savad öyrədilmə (öyrətmə)*; 2. təlim; ~е *салда́т əsgərlərin təlimi*; 3. təhsil; *вячэ́рняе ~е axşam təhsili*.

НАВУЧА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. навучы́ць); öyrətmək; ~ць *чыта́нню oxumağı öyrətmək*.

НАВУЧ|ЫЦЦА зак. ~ўся, навуч|ышся, ~ыцца, ~ацца; гл. **Вучы́цца.**

НАВУЧ|ЫЦЬ зак. ~ў, навуч|ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Вучы́ць і Навуча́ць.**

НАВУЧЭ́Н|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; şagird, tələbə; ~еу *гімна́зіі gimnaziya şagirdi*.

НАВУ́ШНІК м. ~а, ~аў; qulaqsıq, qulaq telefonu.

НАВЫ́ВАРАТ прысл. tərsinə, tərs üzünə; *вы́круці́ць ~ tərs üzünə çevirmək*.

НА́ВЫК м. ~а, ~аў; vərdiş, bacarıq.

НАВЭ́Н|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; hisə vermək, hisdə qurutmaq; ~дзі́ць *ры́бы balığı hisə vermək*.

НАГ|А́ жс. ~і, ног; 1. qıç, qılça; *пра́вая (ле-вая) ~а sağ (sol) qılça*, *нярэ́днія но́гі авéчки*

qoyutun qabaq qılçaları; 2. ауақ; маленькая ~а баласа ауақ, надзэць на ~у тўфлі ауа-
ғина ауаққабі геутәк; ◇ *исіі* ў ~у ауақла-
тақ, *набасанбэж* ауақуалн, *паднйць на нб-
зі* әрсәуә гәтінмәк.

НАГАНЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. нагнаць); çatmaq, haqlamaq, uaxala-
maq.

НАГІНА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца,
~юцца (зак. нагнуцца); ~цца да вады сууа
әуилтәк, галінкі ~ліся budaqlar әуилirdi.

НАГІНА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. нагнуць); әутәк; ~ць галінку budağı
әутәк.

НАГЛУХА *присл.* kір; ~ закрýць kір bağ-
lataq.

НАГЛЯДН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; әуани;
~ыя дапамбэжнікі әуани вәсaitlär.

НАГН|АЦЬ *зак.* наганю, ~бніш, ~бніць,
~бняць; *гл.* Наганяць.

НАГН|ЎЦЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца,
~ўцца; *гл.* Нагінáцца.

НАГН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~э, ~ўць; *гл.* На-
гінáць.

НАГОРН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; dağüstü;
~ы парк dağüstü park.

НАГРАВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. нагрэць); isitmək, qızdırmaq; ~ць вадў
su isitmək, сонца ~е павэтра günəş havanı
isidir.

НАГРУБ|ІЦЬ *зак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць;
гл. Грубіць.

НАГРУБІЯН|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць,
~яць; *гл.* Грубіяніць.

НАГРУЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. нагрузіць); yükləmək; ~ць вагон va-
qonu yükləmək.

НАГРУ|ЗІЦЬ *зак.* ~жу, нагрўз|іш, ~іць,
~яць; *гл.* Нагружаць.

НАГР|ЎЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.*
Награвáць.

НАД *прываз.* з Т. 1. üstündə, üzərində; пра-
цаваць над артыкулам məqalə üzərində
işləmək, атрымáць перамбгу над кім-н.
kimin üzərində qələbə çalmaq, над горадам
şəhərin üzərində; 2. üstündən, üzərindən.

НАДАКУЧЛВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя;
1. cansıxıcı, usandırıcı, təngə gətirən, zəhlə
aparan; ~ы чалавёк zəhlə aparan adam;
2. təngə gətirən, ələkməz, zəhlətökən; ~ая
думка təngə gətirən (ələkməz) bir fikir.

НАДВОР'|Е *н.* ~я; *мн.* няма; hava; спя-
кóтнае ~е isti hava.

НАДЗЕЙН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; eti-
barlı, mötəbər; ~ы чалавёк etibarlı adam.

НАДЗЕ|ЦЬ *зак.* ~ну, ~неш, ~не, ~нуць;
гл. Надзявáць.

НАДЗЕ|Я *ж.* ~і, ~й; ümid; жыць з ~яй
ümidlə yaşamaq; ◇ *усяляць ~ю ў каго-н.*
kimə ümid vermək, *апраўдáць ~ю* ümidini
doğrultmaq.

НАДЗЁНН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; zəruri,
həyati, ən vacib; ~ыя пaмрэбы zəruri eh-
tiyaclar.

НАДЗЫМ|ЎЦЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца,
~ўцца; dolmaq, şişmək, üfürülmək; *наpus*
~ўўся yelkən şişdi.

НАДЗЫМ|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~э, ~ўць;
üfürüb doldurmaq, şişirtmək; ◇ ~ць губы do-
daqlarını sallamaq, dodaqlarını büzmək.

НАДЗЯВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. надзэць); 1. geyinmək, geymək; ~ць
абўтак аyaqqabılarını geymək, ~ць палі-
то paltosunu geymək; 2. geyindirmək; ~ць
штаны на дзіця ўсаға şalvar geyindirmək;
3. qoymaq; ~ць шáнку papaq qoymaq.

НАДОЎТА *присл.* uzun müddətə, uzun
vaxta.

НАДП|САЦЬ *зак.* ~шу, надпі|шаш, ~ша,
~шуць; *гл.* Надпісваць.

НАДП|СВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. надпісáць); 1. üstünü yazmaq; 2. üs-
tündən yazmaq.

НАДРАПА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
1. çizmaq, çiziqləmaq; 2. çizma-qara yaz-
maq; ~ць на папэры kağızda çizma-qara
yazmaq.

НАДРУК|АВАЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе,
~ўюць; *гл.* Друкавáць.

НАДУВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. надўць); 1. doldurmaq (hava və ya qaz
ilə); 2. üfürmək, üfürüb şişirtmək.

НАДУ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.*

Надыва́ць.

НАДЫ|СЦІ́ *зак.* ~д́у, нады|дзеш, ~дзе, ~дучь; *гл.* **Надыхо́дзіць.**

НАДЫХО́|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*зак.* надысці); *gəlmək, çatmaq.*

НАЁМ *м.* на́йм|у; *мн.* няма; *muzd; пра-цава́ць на ~е muzdla ішлэмэк.*

НАЖНІ́ЦЫ *мн.* ~; *адз.* няма; *qayçı; стры́г-чы ~амі qayçılataq (qayçı ilə qırxtmaq).*

НАЖЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* нажыць); 1. qazanmaq; ~ць багáцце sərvət qazanmaq, ~ць вóрагаў düştən qazanmaq; 2. уі́гмаq, toplamaq.

НАЖЫ́|ЦЬ *зак.* ~в́у, ~в́еш, ~в́е, ~в́уць; *гл.* **Нажыва́ць.**

НАЗÁД *присл.* 1. dala, geriye, geri; 2. əvvəl, qabaq; *два ме́сяцы таму́ ~ iki ay bundan əvvəl.*

НАЗАПÁ|СІЦЬ *зак.* ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць; *ehtiyat уі́гмаq; ~сіць харчо́ў ərzaq ehtiyatı уі́гмаq.*

НАЗÁУТРА *присл.* sabahısı gün, sabahısı, ertəsi gün.

НА́ЗВ|А *ж.* ~ы, ~аў; *ад; ~а прадме́та əşyanın adı.*

НАЗ|ВА́ЦЦА *зак.* ~аву́ся, ~аве́шся, ~аве́цца, ~аву́цца; *гл.* **Называ́цца.**

НАЗ|ВА́ЦЬ *зак.* ~аву́, ~аве́ш, ~аве́, ~аву́ць; *гл.* **Называ́ць.**

НАЗІРА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. müşahidə; *на-вукóвыя ~i elmi müşahidələr;* 2. nəzarət; *знахо́дзіцца за ~ем nəzarət altında olmaq.*

НАЗІРА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *müşahidə edilmək (olunmaq).*

НАЗІРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. müşahidə etmək, izləmək; ~ць разві́ццə padzėj hadisələrini inkişafını müşahidə etmək; 2. за кім-, чым-н. nəzarət etmək, göz olmaq; ~ць за дзе́цямі uşaqlara nəzarət etmək.

НА ЗЛО́СЦЬ *присл.* асі́гна, асі́кса.

НАЗНАЧА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* назна́чыць); *təyin etmək; ~ць дзень гү́нүнү təyin etmək, ~ць спатка́нне görüş təyin etmək, ~ць час vaxtını təyin etmək.*

НАЗНА́Ч|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Назначáць.**

НАЗОЎНІ́К *м.* ~а, ~аў; *isim; грам. скла-нё́нне ~аў isimlərin hallantması.*

НАЗОЎН|Ы *прым. грам.* adlıq; ~ы *склон adlıq hal.*

НАЗЫВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* назва́цца); *adlanmaq, adlandırılmaq; як ~ецца гэта́ рака? ви çay necə adlanır?*

НАЗЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* назва́ць); 1. ad vermək, ad qoymaq; ~ць дзі́ця uşağa ad qoymaq; 2. adlandırmaq; *яго́ ~юць гербём опи qəhrəman adlandırır-lar;* 3. adını söyləmək; ~ць белару́скіх пісь-мё́ннікаў belarus yazıçılarının adlarını söy-ləmək (çəktmək).

НАІЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sadələvh, sadədil; ~ае пыта́нне sadələvh sual.*

НАЙБО́ЛЬШ *присл.* ən, daha, ən çox; ~ *пра́вільны daha düzgün, ~ мо́цны ən möhkəm (sağlam).*

НАЙМА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* наня́ць); *tutmaq, kirələmək; ~ць хат-нюю рабо́тніцу qulluqçu tutmaq, ~ць на пра́цу ev tutmaq (kirələmək).*

НАЙМЕ́НШ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *azacıq, cüzi, zəgə qədər.*

НАКА́З *м.* ~у, ~аў; *yaxşı yol arzulama, xeyir-dua.*

НАКАН|АВА́ЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *qabaqcadan göstərmək, müəyyən etmək.*

НАКАРМ|І́ЦЬ *зак.* ~лю́, нако́рм|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Кармі́ць.**

НАКІРАВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. istiqamət; ~е на́вэтра küləyin istiqaməti; 2. cərayan, məslək; *літарату́рнае ~е ədəbi cərayan;* 3. göndəriş, yollayış; *атрыма́ць ~е göndə-riş (yollayış) almaq.*

НАКІР|АВА́ЦЦА *зак.* ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца; *гл.* **Накіро́ўвацца.**

НАКІР|АВА́ЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *гл.* **Накіро́ўваць.**

НАКІРОЎВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* накіра́вацца); 1. yönləmək,

getmək; ~ца да лёсу межаўа *doğru yönəltmək*; 2. göndərilmək; хвóры ~еца на да-слéдаванне *xəstə müayinəyə göndərilir*.

НАКІРÓЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. накіра́ваць); 1. yönəltmək, istiqamət vermək; 2. yollamaq, göndərmək.

НАКЛА́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. нала́жыць); *qoymaq*; ~ць навя́з-ку *sargı qoymaq*.

НАКЛЕ́|ШЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл. Накле́йваць.*

НАКЛЕ́ЙВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. накле́іць); *yapışdırmaq* (üstün-dən); ~ць на сцяну́ *divara yapışdırmaq*.

НАКО́ЛЬКІ *прысл.* нэ qədər, нэ dərəcədə; ~магчы́ма нэ qədər mümkünsə.

НАКО́НТ *прыназ.* з P; barəsində, haq-qında; гавары́ць ~шко́лы *məktəb barəsində danışmaq*.

НАКРЫ́ВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. накрыва́ць); örtmək, üstünə salmaq; ~ць дзі́ця ко́ўдрай *uşağın üstünü yorğanla örtmək*.

НАКР|Ы́ЦЬ *зак.* ~́ю, ~́еш, ~́е, ~́юць; *гл. Накрыва́ць.*

НАКРЫШ|Ы́ЦЬ *зак.* ~́у, накрыва́ш|ыш, ~́ыць, ~́аць; *гл. Крышы́ць.*

НАКШТА́ЛТ *прыназ.* з P; oxşar, bənzər, kimi.

НАЛА́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. нала́дзіць); 1. düzəltmək, saz-lamaq; ~ць машы́ну та́шын *sazlamaq*; 2. qay-daya salmaq, təşkil etmək; ~ць спра́вы *işləri qaydaya salmaq*.

НАЛА́|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл. Нала́джваць.*

НАЛАЖ|Ы́ЦЬ *зак.* ~́у, наложы́ш, ~́ыць, ~́аць; *гл. Накла́дваць.*

НАЛ|ГА́ЦЬ *зак.* ~гу́, ~жа́ш, ~жа́, ~гу́ць; *гл. Лгаць.*

НАЛЕ́ВА *прысл.* 1. sola; звярну́ць ~ *sola dönmək*; 2. solda; ~ ад мяне *məndən solda*.

НАЛЕ́Ж|А́ЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 1. məxsus olmaq; дом ~ыць ба́цьку *ev atasıya məxsusdur*; 2. mənsub olmaq, aid olmaq; *гэ́та ідэ́я ~ыць я́му bu fikir ona mənsubdur*.

НАЛІВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. налі́ць); 1. tökmək, doldurmaq; ~ць стака́н ча́ю *bir stəkan çay tökmək*, ~ць кілі́шак *qədərli doldurmaq*; 2. tökmək, da-ğıtmaq; ~ць на абры́с *süfrənin üstünə dağıtmaq*.

НА|ЛІ́ЦЬ *зак.* ~лы́ю, ~лы́еш, ~лы́е, ~лы́юць; *гл. Налі́ваць.*

НАЛЯП|І́ЦЬ *зак.* ~лі́ю, налёп|іш, ~і́ць, ~я́ць; 1. yarmaq, qayıtmaq; 2. yapışdırmaq; ~і́ць ма́рку *markanı yapışdırmaq*.

НАЛЯТА́|ЦЬ *зак.* і *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. наляце́ць); 1. şığmaq; *кары́ўн ~ў на кур çalağan toyuqlara şığıyrdı*; 2. 1 і 2 *ас.* не ў́жыв.; qorma; ~ў ве́цёр *külək qorurdu*; 3. uçmaq, uçuşda olmaq; ~ў ты́сячу га́дзін *min saat uçuşda olub (təyyarəci)*.

НАЛЯ|ЦЕ́ЦЬ *зак.* ~чу́, ~ці́ш, ~ці́ць, ~ця́ць; *гл. Налята́ць.*

НАМАГА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; güc, qüvvə; прыкладáць ~і *gücünü toplamaq (sərf et-mək)*, агу́льнымі ~ямі *ümmi qüvvə ilə*.

НАМА́|ЗА́ЦЬ *зак.* ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць; *гл. Ма́заць.*

НАМАКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. намо́кнуць); islanmaq; ~ць пад даж-джо́м *yağışın altında islanmaq*.

НАМАЛ|ЯВА́ЦЬ *зак.* ~ю́ю, ~ю́еш, ~ю́е, ~ю́юць; *гл. Малява́ць.*

НАМА́ЦА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Нама́цваць.*

НАМА́ЦВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. нама́цаць); əlləmək, əllə yoxlamaq, yoxlamaq.

НАМАЧ|Ы́ЦЬ *зак.* ~́у, намо́ч|ыш, ~́ыць, ~́аць; *гл. Мачы́ць.*

НАМЕ́Р *м.* ~у, ~аў; niyyət, fikir; до́брыя ~ы хевірхah *niyyətlər*; ♦ без уся́кага ~у *qə-rəzsiz, bilməyərək*, з ~ам *qəsdən, bilə-bilə*.

НАМЕ́РВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; niyyətində olmaq; ~ца па-э́хаць *getmək niyyətində olmaq*.

НАМЕ́|ЦІ́ЦЬ *зак.* ~чу, ~ці́ш, ~ці́ць, ~ця́ць; *гл. Намяча́ць.*

НАМЕ́К *м.* ~у, ~аў; işarə, eyham, him.

НАМНО́ГА прысл. *çox, çox-çox, хеулі; мы ~ спэраду biz çox qabaqdayıq; ён ~ старэйшы за цябё о, səndən çox-çox yaş-lıdır; сін.* значна.

НАМО́КН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. **Намака́ць.**

НАМО́РДНІК м. ~а, ~аў; buruntaq.

НАМО́РШЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; üz-gözünü turşutmaq; ~ыц-ца ад крыўды hirsindən üz-gözünü turşut-maq.

НАМЫ́Л|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. **Намы́льваць.**

НАМЫ́ЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. намы́ліць); sabunlamaq.

НАМЯКА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. намякн́уць); işarə etmək, him etmək, eyham vurmaq; *На што вы ~еце? Siz nəyə işarə edirsiniz?*

НАМЯКН|ЎЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; гл. **Намяка́ць.**

НАМЯЧА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. наме́ціць); 1. nişanlamaq; ~ць на карце xəritədə nişanlamaq; 2. nəzərdə tutmaq; ~ць на будучыню gələcəyə nəzərdə tutmaq.

НАНА|СІЦЬ незак. ~шу́, нанос́іш, ~іць, ~яць; гл. **Нанэ́сці.**

НАНЭ́С|ЦІ зак. наняс́і, ~эш, ~é, ~ўць (зак. нанасі́ць); çəkmək; ~ці ўзор на тканіну paçanın üzərində naxış çəkmək.

НАНІМА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Наня́ць.**

НАНЯ́ЦЬ зак. найм́і, ~эш, ~é, ~ўць (незак. наніма́ць); tutmaq, götürmək; ~ на пра-цу işə götürmək.

НАО́ГУЛ прысл. ümumiyyətlə.

НАПАГАТО́ВЕ прысл. hazır, sayıq, ayıq; быць ~ sayıq olmaq.

НАПА́Д м. ~у, ~аў; 1. basqın; *зрабіць ~ basqın etmək*; 2. эгр.

НАПАДА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. напад́ці); hücum etmək.

НАПАДА́ЮЧ|Ы м. ~ага, ~ых; hücumçu.

НАПАДЗЭ́НН|Е н. ~я, ~яў; hücum, həmlə, basqın; *узбро́енае ~e silahlı basqın.*

НАПА|ІЦЬ зак. ~ю, напóіш, ~іць, ~яць; гл. **Паі́ць.**

НАПА́ЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. içirtmək, doydurmaq; 2. hopdurmaq.

НАПАКА́З прысл. göstərmək üçün, tama-şa üçün.

НАПАКЛЁ́ПНІЧА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Паклё́пнічаць.**

НАПАЛАВІ́НУ i НАПАЛÓВУ прысл. yarısı, yarıyadək, yarısına qədər.

НАПАЛ|ІЦЬ зак. ~ю, напáліш, ~іць, ~яць; гл. **Напáльваць.**

НАПАЛÓХА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Палóхацца.**

НАПАЛÓХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Палóхаць.**

НАПА́ЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. напáліць); qızdırmaq, közərtmək; ~ць жалéза dəmiri közərtmək.

НАПАМІНА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. напóмніць); 1. yadına salmaq; *трэ́ба яму́ ~ць опін yadına salmaq lazımdır*; 2. xatırlatmaq; *ён ~е мне майго́ бра́та о, тэ́пə qardaşımı xatırladır.*

НА ПА́МЯЦЬ прысл. əzbər, əzbərdən; *вы-вучыць ~ əzbərləmək, əzbər öyrənmək, чы-таць ~ əzbərdən demək.*

НАПА́РСТ|АК м. ~ка, ~каў; оумаq, üskük.

НАПА́|СЦІ зак. ~ду́, ~дзэш, ~дзé, ~дуць; гл. **Напада́ць.**

НАПАЎ́НЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. напóўніцца); dolmaq, doldurulmaq; *вадро́ ~ецца вадо́й vedrə su ilə dolur.*

НАПАЎ́НЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. напóўніць); doldurmaq; *~ць вадро́ ва-до́й vedrəni su ilə doldurmaq; сін.* поў-ніць.

НАПЕРАКО́Р прысл. əksinə, xilafına, zid-dinə, acığına; *ісці ~ ziddinə getmək, ~ ча-канню gözlənilənə əksinə (xilafına) olaraq.*

НАП|Е́ЦЬ зак. ~яю́, ~яэш, ~яé, ~яюць; гл. **Напява́ць.**

НАПІВА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. напі́цца); içmək, doyunca iç-mək, ~цца вадо́й doyunca su içmək.

НАПІ|САЦЬ *зак.* ~шú, напі|шаш, ~ша, ~шуць; *гл.* Піса́ць.

НАПІТ|АК *м.* ~ку, ~каў; іçki; *прахала-джальныя* ~ki sərirləşdirici içkilər; *спірт-ныя* ~ki spirtli içkilər; *сін.* пітвó.

НА|ПІЦЦА *зак.* ~п'юся, ~п'ёшся, ~п'ёцца, ~п'юцца; *гл.* Напіва́цца.

НАПЛЫ|Ў *м.* ~ву; *мн.* няма; 1. уйğinti, kəf, ərğ; 2. уйğın, axın.

НАПЛ|ЯВАЦЬ *зак.* ~юю, ~юеш, ~юё, ~ююць; *гл.* Плява́ць.

НАПÓМН|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* Напаміна́ць.

НАПÓЎН|ІЦЦА *зак.* ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* Напаўня́цца.

НАПÓЎН|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* Напаўня́ць.

НАПРА́ВА *прысл.* 1. sağa, sağ tərəfə; *звар-нуць* ~ sağa dönmək; 2. sağda, sağ tərəfdə; ~ *ад мянэ* təndən sağda.

НАПРА|СІЦЦА *зак.* ~шúся, напро́с|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* Напро́швацца.

НАПРАСТКІ *прысл.* 1. düzünə, kəsmə; *іçü* ~ düzünə getmək; 2. açıqcasına; *гаварыць* ~ açıqcasına demək.

НАПРО́ШВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* напросіцца); 1. üz vurmaq, zorla istəmək; 2. vadar etmək; 3. 1 i 2 *ас.* не ўжыў. ortaya çıxmaq, ağla gəlmək.

НАПРÚЖАНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* няма; гərginlik; *міжнародная* ~ь beynəlxalq gərginlik.

НАПРÚЖАНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; гərginlik; *фіз.* ток *высокага* ~я yüksək gərginlikli cərəyan.

НАПРÚЖАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; гərgin; ~ая пра́ца gərgin əmək.

НАПРÚЖВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* напру́жыцца); 1. gərilmək, gərginləşmək; 2. dartılmaq; 3. güc vermək.

НАПРÚЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* напру́жыць); 1. gərmək, gərginləşdirmək; 2. dartmaq; 3. vermək, toplamaq (*гүсүнү, diqqətini və s.*).

НАПРÚЖ|ЫЦЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; *гл.* Напру́жвацца.

НАПРÚЖ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Напру́жваць.

НАПРЫ́КЛАД *пабочн. сл.* məsələn, misal üçün.

НАПЫЛ|ІЦЬ *зак.* ~ю, напыл|іш, ~іць, ~яць; toz eləmək, toz qaldırmaq, tozlamaq.

НАПЭ́ЎНА *пабочн. сл.* ehtimal, ehtimal ki, güman ki, yəqin ki; *сін.* несумнённа.

НАПЯВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* напе́ць); oxumaq, alçaqdan oxumaq, zümzümə etmək.

НАПЯРЭ́ДАДНІ 1. *прысл.* bir gün əvvəl; 2. *прыназ.* qabağı, əgəfəsində; ~ *Новага го-да* Yeni il qabağı.

НАР|А *ж.* ~ы, нор; yuva.

НАРА́Д *м.* ~а, ~аў; *ваен.* 1. sərəncam kağızı; 2. növbə, iş.

НАРА́Д|А *ж.* ~ы, ~; müşavirə; *вытворчая* ~a istehsalat müşavirəsi.

НАРАДЖА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Нарадзі́цца.

НАРАДЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Нарадзі́ць.

НАРАДЖЭ́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; doğulma, anadan olma; *ф.* *дзень* ~я ad günü (doğum günü).

НАРА|ДЗІЦЦА *зак.* ~джúся, наро́|дзішся, ~дзіцца, ~дзяцца (*незак.* нараджа́цца); doğulmaq, anadan olmaq; *ён* ~дзіўся *восьмага студэня о, уапварін сәккизиндә апа-дан олуб.*

НАРА|ДЗІЦЬ *зак.* ~джú, наро́|дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*незак.* нараджа́ць); doğurmaq, törətmək.

НАРАСТА́|ЦЬ *незак.* 1 i 2 *ас.* не ўжыў., ~е, ~юць (*зак.* нарасці); 1. bitmək, göyərtmək; ~ла *шмат травы* çoxlu ot bitirdi (*göyərirdi*); 2. artmaq, çoxalmaq; *хваляван-не* ~ла həyəcan artırdı.

НАРАС|ЦІ *зак.* 1 i 2 *ас.* не ўжыў., ~це, ~туць; *гл.* Нараста́ць.

НАРАЎНЭ́ *прысл.* bir bərabərdə, bir səviyyədə; ~ *з дахам дома* evin damı ilə bir bərabərdə (*bir səviyyədə*).

НАРВ|АЦЦА *зак.* ~ўся, ~ёшся, ~ёцца, ~ўцца; *гл.* Нарыва́цца.

НАРВ|АЦЬ¹ зак. ~ў, ~эш, ~э, ~ўць; 1. dərmaq, uğımaq; ~аць кветак *çiçək dərtək*; 2. sımaq; ~аць папэры *kağızları sımaq*.

НАРВ|АЦЬ² зак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~э, ~ўць; гл. **Нарыва́ць.**

НАРМА́ЛЬНА прысл. normal, adi qaydada, уахşı, dürüst; *развіва́цца ~ normal inkişaf etmək*.

НАРМА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; normal, dürüst, təbii, adi, qaydasında; *тэмпэрату́ра ~ая istilik normaldır*.

НАРО́Д м. ~а i ~у, ~аў; 1. xalq; *белару́скі ~ belarus xalqı*; 2. cəaat, el, adam; *на схо́дзе было́ шмат ~у iclasda çoxlu adam var idi*, *А што ска́жа ~? Bəs cəmmat nə deyər?* || прым. **наро́дн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя пэ́сні *xalq mahnıları*, ~ы паэ́т *xalq şairi*.

НАРО́СХРЫ́СТ прысл. разм. уахаси́ац, döşüaşıq, düymələnməmiş; *о ду́ш ~ ürəyi aşıq, safqəlbli*, **жыць (жыццё)** ~ firavan dolanmaq, gen-bol yaşamaq.

НАРЫВА́ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Нарва́цца.**

НАРЫВА́ЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~е, ~юць (зак. нарва́ць); *irinləmək, çirk eləmək; рана́ ~е yara çirk eləyir*.

НАРЫ́|Ў м. ~ва, ~ваў; irin, yara, irinlik.

НАРЭ́ШЦЕ прысл. nəhayət; ~ён прыйшоў *nəhayət o gəldi*; **сін.** урэ́шце.

НАСВАБО́Л|ЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. **Сваво́ліць.**

НАСВІ́СТА́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Насві́стваць.**

НАСВІ́СТВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. насві́стаць); *fitlə hava (mahnı) çalmaq*.

НАСЭ́ЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məskun, əhali yaşayan; ~ы пункт уа́завіш *təntəqəsi*.

НАСЭ́ЛЬНІЦТВ|А н. ~а; мн. няма; əhali; ~а го́рада *şəhərin əhalisi*.

НАСЭ́НН|Е н. ~я; мн. няма; toxum; ~е кветак *çiçək toxumu*.

НАСІ́Л|КІ мн. ~ак; адз. няма; хэ́рэк; *не́сці хво́рага на ~ках хəstəni хəрəкдə апармақ*.

НАСІ́ЛУ прысл. zorla, güclə; ~ўзня́ць *zorla qaldırmaq*.

НАСІ́ЛЬШЧЫ́К м. ~а, ~аў; hambal.

НА|СІ́ЦЦА незак. ~шўся, нёс|ішся, ~іцца, ~яцца; 1. qaşmaq, qaşışmaq; ~сі́цца на пако́і *otaqda qaşışmaq*; 2. əlşmək, məşğul olmaq.

НА|СІ́ЦЬ незак. ~шў, нёс|іш, ~іць, ~яць; *каго-што* 1. daşmaq; ~сі́ць дро́вы *odun daşmaq*; 2. geymək, taxmaq; ~сі́ць акуляры *eynək taxmaq*; 3. qoymaq; ~сі́ць вусы́ *biğ qoymaq*; 4. adını daşmaq; *вў́ліца но́сіць імя́ пісьмё́нніка кў́сэ yazıçının adını daşıyır*.

НАСКА́|КА́ЦЬ зак. ~чў, наскáч|аш, ~а, ~уць; гл. **Наска́кваць.**

НАСКÁКВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; üzərinə atılmaq, çıxmaq.

НАСКРО́ЗЬ прысл. 1. bu tərəfindən o tərəfinə; *прабі́ць ~ dəlib keçmək, deşib keçmək*, *пў́ля прабі́ла до́шкы ~ güllə taxtanı deşib keçdi*; 2. başdan-ayağa, tamam; *прамо́кнуць ~ tamam (iliyində qədər) islanmaq*.

НАСЛÉДНІ́К м. ~а, ~аў; 1. vərəsə, varis; 2. davamçı, xələf.

НА́СМАРК м. ~у; мн. няма; zökəmə, tumov.

НАСМÉШ|КА ж. ~кі, ~ак; istehza, gış-xənd.

НАСМІХА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; ələ salmaq, lağa qoymaq.

НАСМЯШ|Ы́ЦЬ зак. ~ў, ~ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Смяш́ыць.**

НАСПÉХ прысл. разм. tələsik, əlüstü; ~па́эсі (пераку́сіць) *tələsik (əlüstü) yemək*.

НАСТА́ЎНІ́К м. ~а, ~аў; müəllim; ~ма́тэматы́кі *riyaziyyat müəllimi*, ~гі́сторы́і *tarix müəllimi*, *працава́ць ~ам müəllim işləmək*.

НАСТА́ЎНІЦ|А ж. ~ы, ~; müəllimə.

НАСТА́|Я́ЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. **Настой́ваць.**

НАСТО́ЙВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. наста́йць); təkid etmək, ısrar etmək, inadla əldə etmək.

НАСТО́ЙЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. inadlı, təkidli; 2. zəruri, çox lazımlı.

НАСТОЛЬКИ *присл.* о qədər, o dərəcədə; *дзэці ~ стаміліся, што адрáзу заснóлі* *ушаqlar o qədər yorulmuşdular ki, o saat uyxuya getdilər.*

НАСТРÓЙ *м.* ~ю, ~яў; 1. hal-əhval, kefi; *які ў ягó ~? onun kefi necədir? быць у дóб-рым ~i kefi yaxşı olmaq*; 2. həvəs, meyl, könül; *нямá ~ю həvəsim yoxdur.*

НАСТУПÁЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. наступіць); 1. basmaq, tapdalamaq; *ць на нагý каму-н. ayağını tapdalamaq*; 2. hücumla keçmək.

НАСТУП|ІЦЬ *зак.* ~лю́, настýп|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Наступа́ць.

НАСТУПЛЁНН|Е *н.* ~я, ~яў; hücum, hücumla keçmək.

НАСТýПН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gələn, o biri, sonraki; *у ~ы раз gələn dəfə, на ~ы дзень o biri gün, хто ~ы? sonraki kimdir?* 2. aşağıdakı; *адкажы́це на ~ыя пытанні aşağıdaki suallara cavab verin.*

НАСýПЕРАК *присл.* ziddinə, acığına.

НАСýПРАЦЬ 1. *присл.* qarşıda, qarşı tərəfdə, üzbəüz; 2. *прыназ.* qarşısında, qabağında; 3. əksinə, tərsinə; 4. zidd, qarşı.

НА́СУХА *присл.* qurquru, qurquru olana kimi; *выціра́ць ~ qurulamaq.*

НАСУШ|ЫЦЬ *зак.* ~ý, насýш|ыш, ~ыць, ~аць; qurutmaq.

НА́СЦЕЖ *присл.* taybatay (açıq); *дзвэры адчынены ~ qarılar taybatay açıqdır.*

НАСЦЕНГАЗЁТ|А *ж.* ~ы, ~; divar qəzeti.

НА́СЫП *м.* ~у, ~аў; təpə, qalaq, tigr.

НАСЫП|АЦЬ *зак.* ~лю́, ~леш, ~ле, ~люць; *гл.* Насыпа́ць.

НАСЫПÁЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. насыпаць); 1. tökmək, töküb doldurmaq; *ць муку́ ў мяшóк ипи kisəyə doldurmaq*; 2. səpmək, səpələmək; *ць пяску́ на дарóгу qutu yola səpmək.*

НАСЯ|ДЗЁЦЦА *зак.* ~джýся, ~дзішся, ~дзіцца, ~дзяцца; kifayət qədər oturmaq, çox oturmaq.

НАСЯКО́М|АЕ *н.* ~ага, ~ых; həşərat, cücü.

НАТАЧ|ЫЦЬ *зак.* ~ý, натóч|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Тачы́ць.

НАТКН|ЎЦЦА *зак.* ~ýся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; *гл.* Натыка́цца.

НАТОўП *м.* ~у, ~аў; izdiham, yığın, dəstə; *~ людзéў bir dəstə adam.*

НАТРЭНІР|АВÁЦЦА *зак.* ~ýюся, ~ýешся, ~ýецца, ~ýюцца; *гл.* Трэнірава́цца.

НАТРЭНІР|АВÁЦЬ *зак.* ~ýю, ~ýеш, ~ýе, ~ýюць; *гл.* Трэнірава́ць.

НАТýР|А *ж.* ~ы, ~; xasiyyət; *на ~ы ён вельмі мяккі чалавёк xasiyyətə o çox uyut-şaq adamdır*; 3. ~ы (малява́ць) orijinaldan (çəktək).

НАТУРА́ЛЬН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. təbii, xalis; *~ы шоўк təbii ipək*; 2. həqiqi, əslində olduğu kimi.

НАТХНЁНН|Е *н.* ~я, ~яў; ilham.

НАТХН|ІЦЬ *зак.* ~ю́, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* Натхня́ць.

НАТХНЯ́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. натхніць); ilham vermək, ilhamlandırmaq, ruhlandırmaq.

НАТЫКА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. наткнўцца); 1. üstünə çıxmaq, toqquşmaq; 2. rast gəlmək, təsadüf etmək.

НАўГÁД *присл.* kor-koranə, bəxtəbəxt; *сказа́ць ~ kor-koranə demək.*

НАўЗДАГÁД *присл.* 1. fikirləşmədən, ağına-bozuna baxmadan, düşünmədən, hazırlaşmadan; *адка́зваць ~ düşünmədən cavab vermək*; 2. necə oldu, hər nə cür gəldi, qarasına; *вы́стрэліць ~ necə gəldi (hədəfsiz) güllə atmaq.*

НАўМЫ́СНА *присл.* qəsdən, bilə-bilə.

НАўМЫ́СН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; qəsdən, bilə-bilə; *~ае маўчанне bilə-bilə susma.*

НАўРАД *присл.* çətin ki.

НА́ФТ|А *ж.* ~ы, *мн.* няма; neft; *здабыва́ць ~у neft çıxarmaq*; || *прим.* на́фтав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая прамыслова́сць neft sənayesi.

НАФТАВÍК *м.* ~а, ~оў; neftçi.

НАФТАПЕРАПРАЦОўЧ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; neft emal edən; *~ая прамыслова́сць neft emal edən sənaye.*

НАФТАПРАВО́Д *м.* ~а, ~аў; neft kəməri.

НАФТАСХÓВШЧ|А *н.* ~а, ~аў; neft anbarı.

НАХА́БНАСЦ|Ь *ж.* ~і, *мн.* няма; həyasızlıq, sırtıqlıq.

НАХАБНИК м. ~а, ~аў; sırtıq, həyasız, abırsız (adam).

НАХАБНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həyasız, sırtıq.

НАХІЛ м. ~у, ~аў; 1. mailik, meyl; 2. әніш; 3. әумә, әуilmә.

НАХІЛІЦЦА зак. ~юся, нахіл|ішся, ~іцца, ~яцца; гл. **Нахіліцца**.

НАХІЛІЦЬ зак. ~ю, нахіл|іш, ~іцца, ~яцца; гл. **Нахіліць**.

НАХІЛІЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. нахіліцца); әуilmәк; галінкі ~ліся *budağlar әuilirdi*.

НАХІЛІЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. нахіліць); што әумәк; ~ць галавў *başını әумәк*, ~ць галінку *дрэва ağacın budağını әумәк*.

НАХЛІБНИК м. ~а, ~аў; özge ailesinde yaşayib pulla mənzil və yeməkdən istifadə edən şəxs.

НАХМУРАНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qaş-qabaqlı, tutqun.

НАХМУРІЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; гл. **Хмурыцца**.

НАХМУРІЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Хмурыць**.

НАХРАПАМ прысл. birdən, qəfildən.

НАЦЕРЦІ зак. ~тру, ~трэш, ~трэ, ~трўць; гл. **Нацїрць**.

НАЦРАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. нацїрцї); 1. sürtmək; ~ць рўкі *vazelinə əl-lərinə vazelin sürtmək*; 2. sürtüb təmizləmək, sürtüb (silib) işılatmaq; ~ць *падлогы дөшәтәні silib parılatmaq*; 3. sürtüb yara etmək; *чаравік ~ў мне нагў чәктә ауағımı sürtürdü*.

НАЦІСК м. ~у, ~аў; 1. hücum, həmlə; 2. təzyiq.

НАЦІСКАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. нацїснўць); 1. basmaq; ~ць *кнопку дүймәні basmaq*; 2. sıxmaq; ~ць *рукой əl ilə sıxmaq*.

НАЦІСНУЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. **Нацїскаць**.

НАЦЫЯ ж. ~і, ~ї; millət.

НАЦЫНАЛІЗ|АВАЦЬ зак. і незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; milliləşdirmək.

НАЦЫНАЛЬНАСЦІЇ ж. ~і, ~ей; 1. millət; *усе ~і bütün millətlər*; 2. milliyət; *якой ён ~і? milliyəti nədir?*

НАЦЫНАЛЬНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; milli; ~ае *свята milli bayram*, ~ая *вóпратка milli paltar (geyim)*.

НАЦЯГВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. нацягнуць); 1. dartmaq, çəkmək; 2. zorla geymək; 3. üstünə çəkmək (yorganı).

НАЦЯГНІЎЦЬ зак. ~ў, нацягн|еш, ~е, ~уць; гл. **Нацягваць**.

НАЧ|АВАЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. пераначаваць); gecələmək; ~аваць *у гасцініцы mehmanxanada gecələmək*.

НАЧАЛЬНИК м. ~а, ~аў; rəis, başçı, müdir.

НАЧАЛЬСТВ|А н. ~а, мн. няма; müdirliyyat.

НАЧАРЦІЦЬ зак. ~чў, начэрц|іш, ~іць, ~яць; гл. **Чарцїць**.

НАЧЛІГ м. ~у, ~аў; gecələmə yeri, gecələmə; *спыніцца на ~ gecələtməyə qalmaq*.

НАЧОЎКІ мн. ~вак; адз. няма; təkne, çanaq, tabaq.

НАЧЫСТА прысл. tərtemiz; *nəpanicəyə ~üzünü tərtemiz köçürmək*.

НАШ займ. ~ага, ~ых; bizim; *наш дом bizim ev*, ~а *школа bizim məktəb*, ~а *сяло bizim kənd*.

НАШУМІЕЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. **Шуміць**.

НАШЧА прысл. asqarına.

НАШЧАД|АК м. ~ка, ~каў; nəsil.

НАШЭСЦ|Е н. ~я, ~яў; basqın, yürüş, axın.

НАЯВЕ прысл. həqiqətdə, aşkarda.

НАЯЎНАСЦІЇ ж. ~і; мн. няма; mövcudluq, olma; ~ь *будаўнічых матэрыялаў tikinti materiallarının olması*; ♦ **быць (аказацца)** у ~і olmaq.

НАЯЎНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nağd; ~ыя *грошы nağd pul*.

НЕ часц. уох; *Вы чыталі гэту кнігу? – Не, не чытаў. Siz bu kitabı oxumusunuz? – Yox, oxumamışam.*

НЕАБВЕРЖНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təkzibedilməz; ~ы *доказ təkzibedilməz sübut*.

НЕАБГРУНТАВАНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əsassız.

НЕАБМЕЖАВАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qeyri-məhdud, hədsiz-hüduzsuz, məhdud olmayan; ~ыя *магчымасці* hədsiz imkanlar.

НЕАБХÓДНА *безас. у знач. вык.* lazımdır.

НЕАБХÓДНАСЦ|Ь *жс.* ~і; *мн.* няма; ehtiyac, lüzum, gərəklik; у *выпадку* ~і *lazım* *gələrsə, na méry* ~і *lazım olduqca.*

НЕАБХÓДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; lazımi, zəruri; ~ыя *кнігі* *lazım olan (lazımi) kitablar.*

НЕАДКЛА́ДНА *присл.* dərhal, təcili.

НЕАДКЛА́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; təcili, təxirsiz, təxirəsalınmaz; ~ыя *мэры тэціль тэбярлэр, ~ая спрэва тэхирэсалинматз іш, ~ая данамога тэціль yardım.*

НЕАДНАРАЗÓВА *присл.* dəfələrlə, dö-nə-dö-nə; ~ *звяртацца дэфэлэрлэ мүрациэт етмэк.*

НЕАСЦЯРÓЖНАСЦ|Ь *жс.* ~і; *мн.* няма; ehtiyatsızlıq.

НЕАСЦЯРÓЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ehtiyatsız; ~ы *крок ehtiyatsız atılan addım.*

НЕАФЦЬÍЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qeyri-rəsmi.

НЕАХВÓТ|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; 1. həvəssizlik, könülsüzlük, meyilsizlik; *эцү з ~ай көнүлсүз уетэк; 2. у знач. вык.* istəmirəm, həvəsim yoxdur; *мне чытаць ~ oxumağa həvəsim yoxdur.*

НЕАХВÓТНА *присл.* könülsüz, həvəssiz.

НЕАЦЭНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; çox qiymətli, çox mühüm.

НЕАЧÓСАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yonulmamış.

НЁБ|А *н.* ~а, нябёсаў; göy, səma; *♦ над адкрытым ~ам* açıq havada.

НЕБАСКРÓБ *м.* ~а, ~аў; göydələn (çox-mərtəbəli ev).

НЕБАСХÍЛ *м.* ~у; *мн.* няма; göy qübbəsi.

НЕБЫВÁЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; görünməmiş, olmamış; ~ае *здарэнне görünməmiş bir hadisə.*

НЕБЯСПЕ́ЧНА *присл.* təhlükəli, qorxulu.

НЕБЯСПЕ́ЧНАСЦ|Ь *жс.* ~і; *мн.* няма; təhlükə, qorxu; *схіляцца да ~і təhlükəyə məruz qalmaq.*

НЕБЯСПЕ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; təhlükəli, qorxulu; ~ая *хвароба təhlükəli xəstəlik, ~ая спрэва qorxulu iş.*

НЕВІНАВÁТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. günahsız, təqsirsiz; ~ая *ахвэра təqsirsiz bir qurban; 2. sadədil, sadə; ~ае дзіця саdədil bir uşaq.*

НЁВУК *м.* ~а, ~аў; biliksiz, məlumatsız, cahil.

НЁВУЦТВ|А *н.* ~а; *мн.* няма; cahillik, məlumatsızlıq, biliksizlik, avamlıq.

НЕВЫРÁЗНА *присл.* aydın olmayaraq, anlaşılmaz; *заварыць ~уды danışmataq.*

НЕВЫРÁЗН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; aydın olmayan, dolaşq, qarışq, qaranlıq; ~ы *адказ qarışq bir cavab, ~ыя думкі aydın olmayan (dolaşq) fikirlər.*

НЕВЫРАШÁЛН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; həlledilməz, həll edilə bilməyən; ~ых *пытанняў няма həlledilməz məsələlər yoxdur.*

НЕВЯДÓМА *у знач. вык.* məlum deyil, bilinmir, bəlli deyil.

НЕВЯДÓМ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; nə-məlum; ~ы *вóстраў nəməlum ada.*

НЕВЯЛÍК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. kiçik, balaca; ~і *накоў кічкй бйр отақ; 2. аз, цүзі; ~ая сума аз бйр тэблэг.*

НЕДААЦАН|ÍЦЬ *зак.* ~іо, недаацэн|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Недаацэньваць.

НЕДААЦЭНЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* недаацаніць); *каго-што* lazımnıca qiymətləndirməmək, qədrini bilməmək.

НЕДАВЕР'|Е *н.* ~я; *мн.* няма; inamsızlıq, etibarsızlıq, etimadsızlıq.

НЕДАВЕРЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; vasvası, vəsvəsəli; ~ы *чалавёк vasvası adam.*

НЕДАЛЁКА *присл.* yaxında; *лес ~ теşə yaxındadır.*

НЕДАЛЁК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; yaxın, yaxında olan; у ~ай *бўдучыні yaxın gələcəkdə.*

НЕДАЛÍКÁТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qaba, kobud, ədəbsiz.

НЕДАЛУ́ЧАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bloklara qoşulmayan; ~ыя *краіны bloklara qoşulmayan ölkələr.*

НЕДАМАГÁНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; kefsizlik, əzginlik, nasazlıq.

НЕДАПУШЧАЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yolverilməz; ~ая памылка yolverilməz səhv.*

НЕДАРАВАЎЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *bağışlanılmaz; ~ы ўчынак bağışlanılmaz hərəkət.*

НЕДАРАГ|І *прым.* ~ая, ~оё, ~ія; *ucuz, mü-nasib qiymətli.*

НЕДАРЭЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mə-nasiz, cəfəng, boş; ~ы адказ mənasiz cavab.*

НЕДАРЭЧЫ *присл.* *yersiz, namünasib; сказаць што-н. ~ yersiz bir söz demək.*

НЕДАСКАНАЎ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *nöqsanlı, qüsurlu.*

НЕДАСЛЕДАВАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tədqiq edilməmiş, öyrənilməmiş.*

НЕДАСТАТКОВА *присл.* 1. *az, kifayət etməyəcək dərəcədə; 2. у знач. вык. azdır, kifayət deyil.*

НЕДАСТАТКОВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *az, çatmayan, kifayət etməyən.*

НЕДАСТУПН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *alınmaz, əlçatmaz, çox çətin; ~ая вяршыня əlçatmaz zirvə.*

НЕДАХОП *м.* ~у, ~аў; 1. *azlıq, çatışmazlıq; ~ кніг kitab azlığı; 2. nöqsan, qüsür; ~ы ў працы işdə olan qüsurlar.*

НЕДАЧУ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *pis eşitmək, yaxşı eşitməmək; ~ць адказ cavabı yaxşı eşitməmək.*

НЭДЗЕ *присл.* *yer yoxdur; ~ cəscüi oturma-ğa yer yoxdur.*

НЕЗАДАВОЛЕНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн. няма; narazılıq; вьказаць ~ь narazılığını bildirmək.*

НЕЗАДАВОЛЕН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *narazı.*

НЕЗАДОЎГА *присл.* *bir az əvvəl (öncə); ~ да вайны müharibədən bir az əvvəl.*

НЕЗАЛЭЖНА *присл.* *sərbəst, müstəqil (olaraq); вэсці сябе ~ özünü sərbəst apar-maq; ♦ ~ ад asılı olmayaraq.*

НЕЗАЛЭЖНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн. няма; müstəqillik, istiqlalıyyət; нацыянальная ~ь milli istiqlalıyyət.*

НЕЗАЛЭЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *asılı ol-mayan, müstəqil; ~ыя краіны müstəqil ölkələr.*

НЕЗАМЭНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *əvəzsiz, əvəz olunmaz, əvəzedilməz.*

НЕЗАСЛУЖАНА *присл.* *ədalətsiz olaraq, haqsız olaraq.*

НЕЗВЫЧАЙНА *присл.* *fövqəladə, son də-rəcə; ~ таленавіты чалавек son dərəcə is-tedadlı adam.*

НЕЗВЫЧАЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *fövqəladə, qeyri-adi; ~ае характэў qeyri-adi gözəllik; müstəsna, görünməmiş, qeyri-adi; ~ы шум qeyri-adi gurultu.*

НЕЗДАРМА *присл.* *əbəs yerə olmayaraq; ён прыйшоў ~ əbəs yerə gəlməyib.*

НЕЗДАРОВ|ІЦА *незак. безас.* *xəstə ol-maq, özünü pis hiss etmək; мне ~іцца özümlü pis hiss edirəm.*

НЕЗДАРОВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *xəstə, naxoş; быць ~ым xəstə olmaq.*

НЕЗЛІЧОН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *say-sız-hesabsız.*

НЕЗНАЁМ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tanış olmayan, yad; ~ы чалавек tanış olmayan adam.*

НЕЗРАЗУМЭЛА *присл.* 1. *anlaşılmaz tər-zdə; казаць ~ anlaşılmaz bir tərzdə danış-maq; 2. aydın deyil.*

НЕЗРАЗУМЭЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *anlaşılmayan, başa düşülməyən, aydın olma-yan; ~ыя словы aydın olmayan söz.*

НЕЗ'ЯЎЛЭНН|Е *н.* ~я; *мн. няма; gəlməmə.*

НЭЙК|І *займ.* ~ая, ~ае, ~ія; *kim isə, birisi, bir nəfər; ~і Іваноў İvanov familiarlı bir nə-fər (birisi).*

НЕЙМАВЭРН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *inanılmaz, ağılaşıgmayan, ağılaşıgmaz.*

НЕЙТРАЛІТЭТ *м.* ~у; *мн. няма; bitərə-flik; захаванне ~у bitərəfliyi gözləmək.*

НЕЙТРАЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *bi-tərəf; ~ыя краіны bitərəf ölkələr.*

НЭКАЛІ *присл.* 1. *vaxtilə, bir vaxtlar, bir vaxt; 2. у знач. вык. vaxt yoxdur, macal yoxdur; мне ~ vaxtım (macalım) yoxdur.*

НЭКАЛЬКІ¹ *лич.* *bir neçə; ~ разоў bir ne-çə dəfə.*

НЭКАЛЬКІ² *присл.* *bir qədər; ~ менш bir qədər az.*

НЕКАТО́Р|Ы займ. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *bir*, *bir qədər*; ~ы *час bir müddət*; 2. *мн. bəzi*; у ~ых *damax garəla svyatlo bəzi evlərdə işıq yanırdı*, ~ыя *studənty bəzi tələbələr*; ◇ у ~ых *выпадках* *bəzi hallarda*; 3. у *знач. наз.* *bəziləri*; ~ыя *думуюць...* *bəziləri fikir-ləşir ki...*

НЕ́КУДЫ *присл.* *yer yoxdur*; ~ *nastáviць скрынку уеşiyi qoutağa yer yoxdur*.

НЕ́ЛЬГА *присл.* *olmaz, yaramaz*; ~ *спаз-няцца geciktək olmaz*.

НЕМАГЧЫ́МА *присл.* у *знач. вык.* *mümkün deyil*; у *такое надвóр'е ~ ёхаць belə bir havada getmək mümkün deyil*.

НЕМАЛ|Ы *прим.* ~ая, ~оё, ~ыя; böyük, xeyli.

НЕ́М|ЕЦ *м.* ~ца, ~цаў; *alman*; || *прим.* **ня-мэцк|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая *мо́ва alman dili*.

НЕМІНУ́Ч|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *labüd*, *qaçılmaz*.

НЕНАВІ́ДЗЕЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *nifrət etmək, nifrət bəslə-mək, zəhləsi getmək, görməyə gözü olma-maq*; ~дзець *вóрага дўштəпə nifrət etmək*.

НЕНАВІ́СН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mənfur, nifrət oyadan*; ~ы *вóраг тənfur дўштəп*.

НЕНАДЗЭ́ЙН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *etibarsız, ümitsiz*.

НЕНАДО́ЎГА *присл.* *az vaxta*.

НЕНАКРЫ́Т|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *örtülməmiş, üstüaçıq*; 2. *аçıq*; 3. ~ай *галавóй başıaçıq*.

НЕНАРМА́ЛЬН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qeyri-normal, normal olmayan*.

НЕНАСÉЛЕ́Н|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *boş, əhali yaşamayan, məskun olmayan*; ~ы *вóстраў əhali yaşamayan ada*.

НЕНАЩІСКН|Ы *прим.* ~ая, ~оё, ~ыя; *vurğusuz*; ~ы *скла́д vurğusuz heca*.

НЕПАВА́Г|А *ж.* ~і; *мн. няма*; *hörmətsizlik, ehtiramsızlıq, saymazlıq*.

НЕПАГО́ДН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *pis, tutqun, yağmurlu*; ~ае *надвóр'е tutqun hava*.

НЕПАДЫХО́ДЗЯЧ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yaramayan, münasib olmayan, yaraş-mayan*.

НЕПАПРА́ЎН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *düzəlməz, çarəsiz*; ~ая *бядá çarəsiz бала*.

НЕПАРАЗУМЕ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *anla-şılmazlıq, səhv*; *на ~і səhvən, səhv olaraq*.

НЕПАРУ́ШН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sarsılmaz, möhkəm*; ~ая *дру́жба sarsılmaz dostluq*.

НЕПАСÍЛЬН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ağır, güc çatmayan*; ~ая *пра́ца güc çatmayan iş*.

НЕПАСЛУХМЯ́Н|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sözə baxmayan, sözə qulaq asmayan*; ~ае *дзіця́ sözə baxmayan uşaq*.

НЕПАСПЯХО́ВАСЦЬ *ж.* ~і; *мн. няма*; *çatdırmama, yetirməmə, pis oxuma*; ~ь *вуч-ня şagirdin dərsi yetirməməsi*.

НЕПАСРÉДН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *bilavasitə*; ~ае *наглядáнне bilavasitə mü-şahidə*; 2. *səmimi*.

НЕПАТРЭ́БН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *gərəksiz, lüzumsuz, lazımsız*.

НЕПАЎНАЛÉТН|І *прим.* ~яя, ~яе, ~ія; *həddi-buluğa çatmamış*.

НЕПАЎТО́РН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *təkraredilməz, müstəsna*.

НЕПАХІ́СН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *möh-kəm, mətanətli*; ~ая *во́ля möhkəm iradə*.

НЕПАШКО́ДЖАН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sağ-salamat, zərərsiz, xətərsiz*; ◇ *цэ́лы і ~ы sağ-salamat*.

НЕПЕРАМО́ЖН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *məğlubedilməz, yenilməz*; ~ая *армія тəğ-lubedilməz ordu*.

НЕПЕРАХО́ДН|Ы *прим.* *грам.* *təsirsiz*; ~ы *дзеяслоў тəsirsiz fel*.

НЕПСЬМЕ́НН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *savadsız*; ~ы *чалавёк savadsız adam*.

НЕПРАМАКА́ЛЬН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sukeçirməyən, suburaxmayan, islan-mayan*; ~ы *плашч sukeçirməyən plaş*.

НЕПРАХО́ДН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *keçilməz*; ~ы *лес keçilməz meşə*.

НЕПРАЦАЗДО́ЛЬН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *əmək qabiliyyəti olmayan*.

НЕПРЫВА́БН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *cazibəsiz, görkəmsiz*; ~ы *тваp cazibəsiz şifət*.

НЕПРЫГО́ЖЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çirkin, yöndəmsiz, biçimsiz, yaraşıqsız; ~ы будынак yöndəmsiz bina.

НЕПРЫЁ́МНАСЦЬ жс. ~і, ~ей; pis iş, pis hadisə; якая ~ы! nə pis iş olub!

НЕПРЫЁ́МНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pis, xoşagəlməz, iygənc; ~ая размова xoşagəlməz söhbət.

НЕПРЫМЁ́ТНА і НЕПРЫКМЁ́ТНА прысл. hiss edilmədən; час прайшоў ~ vaxt hiss edilmədən keçdi.

НЕПРЫМЁ́ТНЫ і НЕПРЫКМЁ́ТНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; görünməyən, seçilməyən, hiss edilməyən, nəzərə çarpmayan.

НЕПРЫМІ́РЫМЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; barışmaz; ~ая барацьба barışmaz mübarizə.

НЕПРЫСТО́ЙНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ədəbsiz, nalayiq; ~ыя навóдзіны ədəbsiz hərəkət, ~ы выраз nalayiq ifadə.

НЕПРЫСТУ́ПНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əlçatmaz, alınmaz; ~ая крэпасць alınmaz qala.

НЕПРЫТО́МНАСЦЬ жс. ~і, ~ей; özündən getmə, ürəyi getmə.

НЕПРЫЯ́ЦЕЛІ м. ~я, ~яў; düşmən; разбіць ~я düşməni darmadağın etmək.

НЕРАЗБО́РЛІВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; aydın olmayan, dolaşiq, qarışıq, anlaşılmaz; ~ы пóчырк aydın olmayan xətt.

НЕРАЗБЯ́РЬХА жс. ~і; мн. няма; разм. qarışıqlıq, dolaşıqlıq, hərcmərclik.

НЕРАЗРЫ́ўНА прысл. ayrılmaz surətdə, möhkəm; ~ звязана ayrılmaz surətdə bağlıdır.

НЕРАСТВА́РЬЛЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əriməyən, həll olunmayan.

НЕРАЎНАПРА́ўЕ н. ~я; мн. няма; hüquq bərabərsizliyi.

НЕРАШУ́ЧЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qətiyyətsiz, mütarəddid; ~ы чалавёк qətiyyətsiz adam.

НЕРВ м. нэрв|а, ~аў; 1. анат. sinir; зрёка-выя ~ы götmə sinirləri; 2. мн. əsəb; уягó мóцныя ~ы onun əsəbləri möhkəmdir; **дзёй-ніцаць на ~ы каму-н.** əsəbiləşdirmək.

НЕРВ|АВА́ЦЦА незак. ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца (зак. панервава́цца); əsəbiləşmək; не ~ўўся əsəbiləşmə.

НЕРВОВА́ прысл. əsəbi halda; адказа́ць ~ əsəbi halda cavab vermək.

НЕРВОВА́СЦЬ жс. ~і; мн. няма; əsəbilik.

НЕРВОВЫ́ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əsəb; ~ая сістэ́ма əsəb sistemi, ~ыя хваро́бы əsəb xəstəlikləri; 2. əsəbi; ~ая жанчы́на əsəbi qadın.

НЕРЖАВЕ́ЮЧЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; paslanmayan; ~ая сталь paslanmayan polad.

НЕРУХО́МА прысл. hərəkətsiz, tərپənmədən; ~ ляжа́ць hərəkətsiz uzanmaq.

НЕРУХО́МЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hərəkətsiz, tərپənməyən.

НЕСАМАВІ́ТАСЦЬ жс. ~і; мн. няма; göt-kəmsizlik, çirkinlik.

НЕСАМАВІ́ТЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; göt-kəmsiz, çirkin; ~ы з вь́гляду çirkin görkəm.

НЕСАПРА́ўДНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; etibarsız, qüvvəsini itirmiş (sənəd və s.).

НЕСВЯДО́МАСЦЬ жс. ~і; мн. няма; düşüncəsizlik, şüursuzluq.

НЕСВЯДО́МЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; düşüncəsiz, şüursuz; ~ае дзіц́я düşüncəsiz uşaq.

НЕСПАКО́ЙНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; narahat; ~ы сон narahat уухи; **сін.** тры-вóжны.

НЕСПРАВЯ́ДЛІВАСЦЬ жс. ~і; мн. няма; ədalətsizlik, insafsızlıq, haqsızlıq.

НЕСПРАВЯ́ДЛІВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ədalətsiz, insafsız, haqsız; ~ы чалавёк ədalətsiz adam, ~ае накара́нне haqsız cəza.

НЕСТА|ВА́ЦЬ незак. безас. ~é (зак. ня-ста́ць); çatmamaq, əskik gəlmək, çatışma-maq; з́стага яшчэ ~ва́ла bircə bu çatmırdı.

НЕСУМЛЁ́ННЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. namussuz, şərəfsiz; 2. əyri.

НЕСУМЯШЧА́ЛЬНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bir araya sığmaz, uyuşmaz, bir-birinə zidd; **свабо́да і эксплуата́цыя** – ~ыя па-ня́ццi azadlıq və istismar bir-birinə zidd məfhumlardır.

НЕСУР'Ё́ЗНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; üyngül, qeyri-ciddi, ciddi olmayan; ~ы чалавёк üyngül adam.

НЕСЦІ́ незак. нясц́, ~эш, ~é, ~ўць (зак. панэ́сцi); 1. götürüb gətirmək, aparmaq,

daşımaq; ~ці кнігі *dadómu kitabları evə gətirmək*, ~ці пісьмо *na póшту təkubı roşta aparmaq*; 2. götürüb aparmaq; ~ці дзіця да ўрача *uşağı həkimə aparmaq*; ◇ ~ці **пакара́нне** сёза *çəkmək*, ~ці **адка́знась** məsulıyyət daşımaq.

НЭСЦІ² *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., няс|ё, ~ўць (зак. знэсці); *yumurtlamaq*; кўры ~ўць *ýüki toyuqlar yumurtlayır*.

НЭСЦІСЯ¹ *незак.* няс|ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; 1. sürətlə getmək, götürülmək; 2. 1 і 2 ас. не ўжыв.; *gəlmək*, *yayımaq* (səs, iy).

НЭСЦІСЯ² *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., няс|эцца, ~ўцца (зак. знэсціся); *yumurtlamaq*; кўры ~ўцца *toyuqlar yumurtlayır*.

НЕТРЫ *мн.* ~аў; адз. *няма*; yerin altı, yerin təkı; у ~ах *zəmlı yerin təkındə*.

НЕТРЫВА́ЛЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *davamsız*; ~ы *matəryál davamsız parça*.

НЕЎЗАБА́ВЕ *присл.* *tezliklə*.

НЕЎМЯША́ННІЕ *н.* ~я; *мн.* *няма*; qarıştama; *nalımyka ~я qarıştama siyasəti*.

НЕЎРАДЖА́Й *м.* ~ю, ~яў; məhsul qıtlığı.

НЁХАЦЯ *присл.* *könülsüz, həvəssiz, istəməyərk*; дзіця ёла ~ *uşaq həvəssiz yeyirdi*.

НЁХТА *займ.* kim isə, birisi, biri.

НЕЦІКА́ВЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *maraqsız*; ~ая *kniğa maraqsız kitab*.

НЕЦЯРПІ́МЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *dözülməz, yolverilməz*; ~ае *stanóvıuşca dözülməz vəziyyət*.

НЕЦЯРПЛІ́ВАСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* *няма*; səbirsizlik; *çakácı z ~ю səbirsizliklə göz-lətmək*.

НЕЦЯРПЛІ́ВЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *səbirsiz, hövsələsiz*.

НЕЧАКА́НА *присл.* 1. bilmədən; 2. qəfildən, gözlənilmədən; *сустрэ́цца ~ göz-lənilmədən rastlaşmaq*.

НЕЧАКА́НАСЦЬ *ж.* ~і, ~ей; *gözlənil-məzlik*.

НЕЧАКА́НІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *gözlənilməz*.

НЕЧУВА́НІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *eşidil-məmiş, görünməmiş*.

НЁ|ШТА *займ.* ~чага; bir şey, nə isə, bən-zər bir şey.

НЁ́Б|А *н.* ~а; *мн.* *няма*; *damaq*; *цвёрае ~а sərt damaq*.

НІ 1. *часы.* *da, də, belə*; я *nı rázu ne byı y muzéi tən bir dəfə də muzeydə olmatışat*; 2. *злучн.* *nə*; *нямá nı alóука, nı rúчки nə ka-randaş var, nə qələt*.

НІ|ВА *ж.* ~вы, ~ў; *zəmi*.

НІДЗЁ *присл.* *heç yerdə*; ~ *нямá heç yerdə yoxdur*.

НІЖНІ *прым.* ~яя, ~ае, ~ія; 1. *aşağı, aşağıdaki*; ~яя *galínka dréva ağacın aşağıdaki qanadı*; 2. *alt*; ~яя *saróчка alt köynəyi*.

НІЖЭ́ЙШЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *alçaq*, *ən alçaq*, *ən aşağı*; ~ы *gətuнак ən aşağı növ*.

НІЗ *м.* *nizly, -óy*; *aşağı, alt*; у *sáмым ~e lap aşağıda*; ~ *práca ütünün altı*.

НІЗКА *присл.* *alçaqdan, aşağıdan*; ~ *lə-tacı alçaqdan uştaq*.

НІКО́ЛІ *присл.* *heç vaxt, heç bir vaxt*; *ён ~ не спазня́ецца о, heç bir vaxt gecikmir*.

НІКО́ЛЬКІ *присл.* *zərrə qədər də, əsla*; ~ *не накрýдзіўся zərrə qədər də incimədi*.

НІКУ́ДЫ *присл.* *heç yana, heç yerə*; ~ *не пайдú heç yerə getməyəcət*.

НІТ|КА *ж.* ~кі, ~ак; *sap*; *вышы́вальные ~ki tikmə sapları*.

НІХТÓ *займ.* *nikóga*; *heç kəs, heç kim*; *nikóga ne byłó ódma evdə heç kəs yox idi*.

НІЧÓГА 1. *присл.* *babat, yaxşı*; 2. *у знач. вык.* *eybi yoxdur*; Я *vas ıttırхnúў, вы́бача́йце, калі ласка. – Нічóга Bağışlayın, тən sizə to-xundum (sizi itələdim). – Eybi yoxdur*.

НІЧЫ́Й *займ.* *м.* Р *нічы́йгó, Д нічы́ймú, В нічы́йгó і нічы́й, ТМ нічы́йм*; *heç kəsin, heç kimin, sahibsiz*.

НІЧЫ|Я *займ.* *ж.* РДМ *нічы́ей, В нічы́ю, ТВ нічы́ей і ~ёю*; *heç-heçə*; *згадзі́цца на ~ю heç-heçəyə razılaşdılar*.

НІШТÓ *займ.* Р *нічóга, Д нічóму, В ні-штó, ТМ нічы́йм*; *heç nə*; ~ *yəgə ne çikávıçь onu heç nə maraqlandırır*.

НІШЧЫ́ЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. знішчыць); *məhv etmək, tələf etmək, korlamaq*; ~ыць *nacəy əkini tələf etmək*.

НІЯКІ займ. м. Р ніякага, Д ніякаму, В ніякага і ніякі, ТМ ніякім; *heç bir; ~ix kniç nıam heç bir kitab yoxdur.*

НОВАБУДЎЛІЯ ж. ~і, ~яў; yeni tikinti.

НОВАНАРЎДЖАНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yeni doğulmuş, anadan təzə olmuş (çaga, köprə).

НЎБІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təzə, yeni; ~ы дом təzə ev, ~ае адзённе təzə paltar, ~ае мёсца працы təzə iş yeri, ~ы настáўнік təzə müəllim; ♦ **НЎбы год** Yeni il, **Што ~ага?** Təzə nə xəbər?

НЎГІАЦЬ м. ~ця, ~цяў; dırnaq; *стрыгчы ~ці dırnaqlarını tutmaq (kəsmək).*

НОЖ м. наж|á, ~оў; bıçaq; *востры ~ iti bıçaq, рэзаць ~ом bıçaqla kəsmək.*

НОЖКА ж. ~кі, ~ак; 1. kiçik ayaq, ayaq-sıq; 2. ayaq, dayanacaq; ~ка сталá masanın ayağı.

НОЖЫК м. ~а, ~аў; *balaca bıçaq, cib bıçağı.*

НОЗДРА ж. ~ы, ~аў; burun deşiyi.

НОРАЎ м. ~ву, ~ваў; xasiyyət; *у ягó ціхі ~ў onun xasiyyəti sakitdir.*

НОРМА ж. ~ы, ~і ~аў; 1. normá; *выканаць ~у normaıı yerinə yetirmək; 2. qayda; ~ы паводзін davranış qaydaları.*

НОС м. нóс|а, насóў; ~ саба́кі itin burnu; ♦ *вешаць ~ burnunu sallamaq, задзіра́ць ~ burnunu dik tutmaq, дзяўба́ць ~ам mürgü vurmaq; || прым. насав|ы, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; ~ы плато́к cib dəsmalı.*

НОТА¹ ж. муз. ~ы, ~; not (musiqi tonlarını göstərən grafik işarə).

НОТА² ж. дыпл. ~ы, ~; nota (diplomatik müraciət).

НОЧ ж. нóч|ы, начэ́й; gecə; *у дзве гадзіны ~ы gecə saat ikidə, цёмная ~ qaranlıq gecə, усю ~ bütün gecəni; ♦ дóбрай ~ы! gecəniz xeyrə qalsın! || прым. начн|ы, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; ~ы нóезд gecə qatarı, ~а́я змéна gecə növbəsi.*

НОЧЧУ прысл. gecə, gecə vaxtı; *но́езд адыхóдзіць ~ qatar gecə yola düşür.*

НУ выкл. di; ну, раскáзвай! di, danış! ну, пайшлі, хлóпцы! di, getdik, uşaqlar!

НУДА ж. ~ы; мн. няма; sıxıntı, darıxma.

НУДНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yorucu, üzücü; ~ая размо́ва yorucu söhbət; 2. darıx-dırıcı, cansıxıcı; ~ая спрáва cansıxıcı bir iş.

НУЛІ м. ~я, ~ёў; sıfır; ~ь грáдусаў sıfır dərəcə, н́жэ́ў ~я sıfırdan aşağı, перамагчы́ два – нуль iki – sıfır hesabı ilə udmaq.

НУМАР м. ~а, ~оў; nömrə; *дзясяты ~ аўтóбуса on nömrəli avtobus, ключ ад ~а nömrənin açarı (mehmanxanada və s.), ~ тэлефо́на telefon nömrəsi, н́яты ~ часо́ніца məstiənin beşinci nömrəsi (sayı), ~ до́ма (квáтэры) evin (mənzilin) nömrəsi.*

НЫРАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. нырну́ць); baş vurmaq, cummaq (suya).

НЫРНУЦЬ зак. ~ў, ~ёш, ~ё, ~ўць; гл. **Ныра́ць.**

НЫЦЬ незак. ны|ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. siz-lamaq, ağlamaq; *ён вéчна н́ёе o daim siz-layır; 2. 1 і 2 ас. не ўжыв. sizildamaq; зуб н́ёе dişim sizildayır.*

НЮХ м. ню́х|у; мн. няма; iybilmə qabiliyyəti, iy duyğusu.

НЮХАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паню́хаць); 1. iyləmək, qoxulamaq; ~ць рóзу qızıl gülü qoxulamaq; 2. burnuna çəkmək; ~ць нашаты́рны спирт па́шатыr spir-tini burnuna çəkmək.

НЯБА́ЧНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; görün-məyən, gözəgörməyən; ~ы шоў görün-məyən tikiş yeri.

НЯБЕ́СНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; göy; ~ыя цéлы göy cisimləri, ~ы звод göy qübbəsi.

НЯВА́ЖНА 1. прысл. bir qədər pis; *адчу-ва́ць сябе ~ özünü bir qədər pis hiss etmək; 2. у знач. вык. yaxşı deyil, pisdir.*

НЯВА́ЖНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əhə-miyyətsiz, bekara, dəyərsiz; ~ае пыта́нне əhə-miyyətsiz bir sual (məsələ); 2. pis; ~ы тава́р pis mal, у ягó ~ае здаро́ўе onun səhhəti pisdir.

НЯВА́РТІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ləyaqət-siz, layiq olmayan, nalayiq.

НЯВЕ́СТІА ж. ~ы, ~і ~аў; gəlin, nişanlı qız, adaxlı (qız).

НЯВЕ́СТІКА ж. ~кі, ~ак; gəlin.

НЯВÓПЫТНІ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təcrübəsiz; ~ы чалавéк təcrübəsiz adam.

НЯВЫЗНАЧАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qeyri-müəyyən, aydın olmayan.

НЯВЫКАРЫСТАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; istifadə olunmamış.

НЯВЫРАШАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həll edilməmiş (olunmamış); ~ая задáча həll edilməmiş məsələ.

НЯВЫХАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tərbiyəsiz, ədəbsiz; ~ы чалавёк tərbiyəsiz adam.

НЯГЛЁДЗЯЧЫ НА прыназ. baxmayaraq; ~ дождж yağış olmasına baxmayaraq, ~ гэта buna baxmayaraq.

НЯГУЧНА прысл. astadan, yavaşdan; раз-маўляць ~ astadan danışmaq.

НЯДАЎНА прысл. bir az bundan qabaq (öncə), bu yaxınlarda; ён ~ स्कॉнчыў школы təktəbi bu yaxınlarda qurtarib.

НЯДАЎН|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; yaxın keçmişdəki, bu yaxınlardakı; да ~яга чáсу bu yaxınlara qədər.

НЯДБАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. səliqəsiz, diqqətsiz; ~ае дзіця səliqəsiz uşaq; 2. başdansovma; ~ая пра́ца başdansovma iş.

НЯДЗЕЛЬНІК м. ~а, ~аў; iməcilik.

НЯДЗЕЛІЯ ж. ~і, ~ь; bazar günü, bazar; на ~ях bazar günləri.

НЯДОБРА 1. прысл. pis; вёсці сябэ ~ özüni uyxşı aparmatmaq (pis aparmatq); 2. у знач. вык. уахşı deyil; ~ так рабіць belə etmək уахşı deyil.

НЯДОБРАСУМЛЁННА прысл. vicdansızcasına; ~ зрòбленая рабóта vicdansızcasına görülmüş iş.

НЯДОБРАСУМЛЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; vicdansız, işə can yandırmayan, səhlənkər; ~ы супрацоўнік səhlənkər işçi.

НЯДОРАГА прысл. ucuz, ucuz qiymətə, münasib qiymətə; купіць ~ ucuz qiymətə almaq.

НЯДОЎГА прысл. az, az vaxta; ~ думаючы çox düşünmədən.

НЯДРЭННА прысл. babat, уахşı; ~ ведае babat bilir.

НЯДРЭНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pis olmayan, qənaətbəxş; ~ая думка pis fikir deyil.

НЯЗГРАБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yön-dəmsiz, ləng, biçimsiz; ~ы вьгляд yön-dəmsiz görkəm.

НЯЗДÓЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qabiliyyətsiz, bacarıqsız; ~ы да мўзыкі musiqi qabiliyyəti olmayan; 2. iqtidarsız, aciz.

НЯЗМЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəyi-şilməz.

НЯЗНАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əhə-miyyətsiz, cüzi, az, xırda; ~ыя змянённі əhə-miyyətsiz (cüzi) dəyişikliklər.

НЯЗНОСНА прысл. dözülməz dərəcədə; ~ зóрача dözülməz dərəcədə istidir.

НЯЗНОСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dö-zülməz, bərk; ~ы боль dözülməz ağrı.

НЯЗРУЧНА 1. прысл. narahat; ~ сядзёць narahat oturmatq; 2. у знач. вык. айыбдыр, уахşı deyil, münasib deyil.

НЯЗРУЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; narahat, münasib olmayan; ~ае крэсла narahat kürsü.

НЯЛЁГК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; ağır, çətin. asan deyil; гэты шлях ~і bu yol asan deyil.

НЯМА безас. у знач. вык. уохdur; у яго ня-ма свабоднага чáсу onun boş vaxtı uoxdur.

НЯМАЛА прысл. çox, xeyli.

НЯМНОГА прысл. bir az, bir qədər, azacıq, ~ адначыць bir az dincəlmək.

НЯМ|Ы прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я; lal, ~о́е дзіця lal uşaq.

НЯНА́ВІСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; nifrət, kin.

НЯНЬК|А ж. ~і, нянек; dayə.

НЯНЬЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; ~ыць дзіця ўа́га dayəlik etmək.

НЯПОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nata-mat, yəgətməz; ~ы працоўны дзень nata-mat iş günü.

НЯПРА́ВІЛЬНА прысл. yanlış, səhv, düz-gün olmayaraq; настуніць ~ düzgün hərəkət etməmək, рашыць задáчу ~ məsələni səhv həll etmək.

НЯПРА́ВІЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yanlış, səhv; ~ы крок yanlış (səhv) addım.

НЯПРАЎД|А ж. ~ы; мн. няма; yalan; гэта ~а bu yalandır; казáць ~у yalan danışmaq.

НЯРОЎНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; bərabər-sizlik, bərabər olmama.

НЯРОЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bərabər olmayan, qeyri-bərabər, tən olmayan; ~ыя сілы bərabər olmayan qüvvələr.

НЯРЭДКА *присл.* tez-tez, çox vaxt; ~прайграваць çox vaxt uduzurdular.

НЯСМАЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; dad-sız, tamsız, ləzzətsiz; ~ы абёд dadsız nahar, ~ы чай tamsız çay.

НЯСМЁЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qorxaq, cəsəərətsiz, ağciyər.

НЯСПЁЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; kal, dəyməmiş, yetişməmiş.

НЯСПРАЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; xarab, nasaz; ~ы механізм nasaz mexanizm.

НЯСПРЫТНА *присл.* narahat; ~чытаць лёжачы узаніqlі oxumaq narahatdır.

НЯСПЫНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yorulmaq bilməyən, yorulmaz.

НЯСТАЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; dəyiş-kən, səbətsiz.

НЯСТА|ЦЬ *незак. безас.* ~нэ; *гл.* Неставаць.

НЯСТАЧ|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; ehtiyac, yoxsulluq; жыць у ~ы ehtiyac içərisində yaşamaq.

НЯСТРЫМАНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* няма; səbirsizlik, hövsələsizlik, təmkinsizlik.

НЯСТРЫМАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yerinə yetirilməmiş (söz və s.); 2. səbirsiz, hövsələsiz, təmkinsiz; ~ы чалавёк təmkinsiz adam.

НЯСЦЁРПН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; dö-zülməz; ~ы боль dözülməz ağrı.

НЯЎВАЖЛВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; diqqətsiz.

НЯЎДАЧ|А *ж.* ~ы, ~; müvəffəqiyyətsizlik, uğursuzluq.

НЯЎДАЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; müvəffəqiyyətsiz, uğursuz; ~ы прыклад uğursuz misal.

НЯЎДЗЯЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; nan-kor, yaxşılıq bilməyən, naşükür; ~ы чалавёк nankor adam.

НЯЎЖО *часц.* doğrudanmı? ~ён захварэў? doğrudanmı o xəstələnib?

НЯЎПЭЎНЕНА *присл.* tərəddüdlə, inamsız, inanmadan; ~адказаць tərəddüdlə cavab vermək.

НЯЎРАЗЛВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; diş-batmaz, möhkəm; ~ы доказ möhkəm sübut.

НЯХАЙ *часц.* qoy; ~ідзе qoy gəlsin, ~бўдзе qoy olsun.

НЯЦОТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; tək; ~ая лічба tək ədəd.

НЯЦЯЖК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; asan, çətin olmayan, yüngül; ~ая задача asan məsələ.

НЯЧЫСТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. çirkli, kirli; ~ая насўда çirkli qab-qacaq; 2. qarışıq, qarışığı olan, xalis olmayan; 3. səliqəsiz; ~ая рабóта səliqəsiz iş; 4. murdar, haram.

НЯШЧАСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bədbəxt, bəxtsiz; ~ы чалавёк bədbəxt adam, ~ы вьнадак bədbəxt hadisə.

НЯШЧАСЦ|Е *н.* ~я; *мн.* няма; bədbəxtlik, fəlakət.

НЯШЧЫР|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qeyri-səmimi, səmimi olmayan.

O

ÓБЕР *м.* ~а, ~аў; ober; *óбер-лейтэнант Ober Leytenant.*

ÓД|А *ж.* ~ы, ~; mədhiyyə, qəsidə, oda.

ÓЙ *выкл.* oh.

ÓЙКА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; oykat; *не трэба ойкаць бу ойкат lazım deyil.*

ÓМНІБУС *м.* ~а, ~аў; omnibus.

ÓМУЛ|Ь *м.* ~я, ~яў; omul, azadmahi.

ÓНІКС *м.* ~у; *мн. няма*; oniks; *вóраб з ~у onyx hazirlanmış məqalələr.*

ÓПЕР|А *ж.* ~ы, ~; opera (musiqili əsər); *слухаць ~у operaya qulaq asmaq; || прым.*

óперн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *тэáтр opera teatri.*

ÓПУМ *м.* ~у; *мн. няма*; tiryək.

ÓПТАМ *прысл.* topdan.

ÓПТЫК|А *ж.* ~і; *мн. няма*; optika.

ÓПУС *м.* ~а, ~аў; opus.

ÓПЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; seçimi.

ÓРГАН *м.* ~а, ~аў; 1. üzv, əza; *вóчы – óрган зрóку göz görmə üzvüdür; 2. orqan, idarə; дзяржаўныя ~ы dövlət idarələri (orqanları).*

ÓРДАР *м.* ~а, ~аў; icazə kağızı; ~ *на атрымáнне кватэры тənzil almaq üçün icazə kağızı.*

ÓРДЭН *м.* ~а, ~аў; orden.

ÓФІС *м.* ~а, ~аў; ofis; *купіць білэты ў ófice ofisində билет almaq.*

ÓХРА *ж.* ~ы; *мн. няма*; oxra.

II

ПА прыназ. I. з Д. 1. -da, -də; гуляць на лёсе *meşədə gəzmək*; 2. ilə, -la, -lə; ісці на вуліцы *küçə ilə getmək*, плыць на рацэ *çayla üzmək*, на радыё *radio ilə*, на тэлефоне *telefonla*; 3. -a, -ə; -ı, -i; разысціся на дамах *evlərə dağılışmaq*, ёздзіць на гарадах *şəhərləri gəzmək*, дапаможнік на беларускай мове *belarus dili dərslisi*; 4. üzrə; чэмпіён на плаванні *üzgüçülük üzrə çempion*, працаваць на плане *plan üzrə işləmək*; 5. -lar, -lər; працаваць на пятніцах *cümə günləri işləmək*; 6. на адным (адной) *bir-bir*; II. з В. 1. -dək, qədər; на люты *fevraladək*, на пояс *qurşağa qədər*, на сённяшні дзень *bu günə qədər*; 2. на два *iki-iki*, на дзесяць *on-on*; ♦ **сваякі на бацьку (маці)** *ata (ana) tərəfdən qohum*.

ПААБЕДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Абедаць.**

ПААСОБКУ прысл. *ayrılıqda*; *ayrı-ayrı*.

ПАБЕГ|ЧЫ зак. пабя|гý, ~жыш, ~жыць, ~гýць; *qacmağa başlamaq*.

ПАБЛІЗУ прысл. *yaxınlıqda*.

ПАБЛЯДНЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Бляднёць.**

ПАБО|І мн. ~яў; адз. *няма*; *kötək*.

ПАБОЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *əlavə*; ~ы *pradukt əlavə təhsul*.

ПАБУД|АВАЎЦЬ зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; гл. **Будаваць.**

ПАБУ|ДЗІЦЬ зак. ~джú, пабúдз|іш, ~іць, ~яць; гл. **Будзіць.**

ПАБЫВА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; olmaq, qalmaq; ~ць у рóдным гóрадзе до́г-та *şəhərdə olmaq*.

ПАБ|ЫЦЬ зак. ~ýду, ~ýдзеш, ~ýдзе, ~ýдуць; bir qədər qalmaq; ~ýдзь са мно́й *bir az yanında qal*.

ПАБЯ|ЛЁ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Бялёць.**

ПАБЯ|ЛІ|ЦЬ зак. ~ю, пабёл|іш, ~іць, ~яць; гл. **Бяліць.**

ПАВА́Г|А ж. ~і; мн. няма; hörmət, ehtiram; выража́ць ~у да каго-н. *hörmət bəsləmək*, ~а да старэйшых böyüklərə ehtiram, узаёмная ~а qarşılıqlı hörmət; ♦ з *pa-vágay* hörmətlə.

ПАВАЖА́Н|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hörmətli; ~ыя го́сці hörmətli qonaqlar.

ПАВАЖА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; hörmət etmək; ~ць старых людзёй qocalara hörmət etmək; **сін.** шанавáць.

ПАВАРО́Т м. ~у, ~аў; 1. çevirmə, çevrilmə, dönmə, döndərlmə; 2. döngə; 3. dönüş.

ПАВАРО́ЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. павярну́цца); çevrilmək, dönmək; ~цца назáд geriýə dönmək.

ПАВАРО́ЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. павярну́ць); 1. çevirmək, döndərmək; ~ць галавú başını döndərmək; 2. döndərmək, dönmək, burulmaq; ~ць за вугал *tinə burulmaq*.

ПА-ВА́ШАМУ прысл. sizcə, fikrinizcə, sizin fikrinizcə.

ПАВЕ́ДАМ|ШЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. **Паведамляць.**

ПАВЕДАМЛЁ́НН|Е н. ~я, ~яў; хэбэр, məlumət; ва́жнае ~е vacib məlumat.

ПАВЕДАМЛЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паведа́міць); bildirmək, xəbər vermək; газéты ~юць qəzetlər xəbər verir.

ПАВЕ́ЗЦІ зак. павяз|ý, ~эш, ~é, ~ýць; aparmaq, daşımaq (miniklə).

ПАВЕЛІЧА́ЛЬНІК м. ~а, ~аў; böyüdücü.

ПАВЕЛІЧО́НН|Е н. ~я, ~яў; 1. artma, artırılma; ~е зарпláты maaşın artırılması; ~е

прадúкцыi məhsulun artırılması; 2. böyümə, böyüdülmə; ~е фотазды́мка *şəklin böyüdülməsi*.

ПАВЕ́РХ¹ м. ~а, ~аў; mərtəbə; дом у два ~і *ikimərtəbəli ev*, на нэ́ршым паве́рсе *birinci mərtəbədə*.

ПАВЕ́РХ² прыназ. з *P üstündən*; ~ вáтніка апра́нуць кажúх *sırıqlının üstündən kürk geutmək*.

ПАВЕ́РХНЕВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; üzdən, səthi.

ПАВЕ́РХН|Я ж. ~і, ~яў; üz, səth; ~я вады *suyun üzü (səthi)*.

ПАВЕ́РЫ|ЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Вэрыць.**

ПАВЕ́СТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. çağırış vərə-qəsi; 2. gündəlik.

ПАВЕ́|СЦІ зак. павя|дú, ~дзэш, ~дзэ, ~дúць; aparmağa başlamaq, aparmaq; ~сцi хвóрага над руку хэстəнін *qolundan tutub aparmaq*.

ПАВЕ́ТР|А н. ~а; мн. няма; hava; халóд-нае ~а *soyuq hava*.

ПАВЕ́ТРА́Н|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hava; ~ая пра́сто́ра *səta, fəza*; ~ая антéна *hava antenası*.

ПАВІ́ДЛ|А н. ~а, мн. няма; riçal; я́блыч-нае ~а *alma riçalı*.

ПАВІ́ЛЬЁ́Н м. ~а, ~аў; pavilyon (parklar-da, sərgilərdə və s. -də yüngül tikili).

ПАВІ́НШ|АВА́ЦЬ зак. ~ýю, ~ýеш, ~ýе, ~ýюць; гл. **Віншавáць.**

ПАВÓДЗІ́Н|Ы мн. ~аў i ~; адз. няма; davranış; пра́вілы ~аў *davranış qaydaları*.

ПАВÓД|КА ж. ~кі, ~ак; daşqın, subasma.

ПАВУ́К м. ~á, ~óў; hörümçək; чо́рны ~а-ра *hөрümçək*.

ПАВУЦІ́Н|А ж. ~ы, ~; hörümçək toru.

ПАВЫ́|СЦЦА зак. ~шуся, ~сішся, ~сіцца, ~сяцца; гл. **Павыша́цца.**

ПАВЫ́|СЦЬ зак. ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць; гл. **Павыша́ць.**

ПАВЫША́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. павы́сіцца); qalxmaq, yüksəlmək, artmaq; ~ецца ўзрóвень вады *suyun səviyyəsi qalxır*.

ПАВЫШАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. павысіць); *qaldırmaq, yüksəltmək, artırmaq; ~ць прадукцыйнасць працы этэк məhsuldarlığını artırmaq.*

ПАВЫШЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *qalxma, artma; ~е тэмпературы һәрарәтин qalxması; 2. qaldırılma, artırılma.*

ПАВЯЗ|КА *ж.* ~кі, ~ак; *sarıq, sarğı; нала-жыць ~ку sarğı qoymaq.*

ПАВЯЛІЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Павялічыць.*

ПАВЯЛІЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак. павялічваць*); 1. *artırmaq, çoxaltmaq; ~ыць вытворчасць məhsuldarlığı artırmaq; 2. böyütmək; ~ыць фотаздымак şəkli böyütmək.*

ПАВАРН|ЎЦА *зак.* ~ўся, павёрн|ешся, ~ецца, ~уцца; *гл. Паварочвацца.*

ПАВАРН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, павёрн|еш, ~е, ~уць; *гл. Паварочваць.*

ПАГАДНЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *razılaşma, razılıq; узаёмнае ~е qarşılıqlı razılaşma; 2. saziş; міжнароднае ~е beynəlxalq saziş.*

ПАГАЛ|ІЦЦА *зак.* ~юся, пагól|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл. Галіцца.*

ПАГАЛ|ІЦЬ *зак.* ~ю, пагól|іш, ~іць, ~яць; *гл. Галіць.*

ПАГÁРД|А *ж.* ~ы; *мн. няма; etinasızlıq, saymamazlıq.*

ПАГАРДЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *saymataq, məhəl qoymatmaq.*

ПАГАРША|ЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (зак. пагóршыцца); pisləşmək, xarablaşmaq, ağırlaşmaq; здарóўе ~ецца səhhəti ağırlaşır.*

ПАГАРША|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пагóршыць); *pisləşdirmək, xarablaşdırmaq, ağırlaşdırmaq.*

ПАГА|СІЦЬ *зак.* ~шу, пагáс|іш, ~іць, ~яць; *гл. Гасіць.*

ПАГÁСН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл. Гáснуць.*

ПАГЛЫБ|ЦЬ *зак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл. Паглыбляць.*

ПАГЛЫБЛЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *dərinləş-dirilmə; 2. çökəklik.*

ПАГЛЫБЛЕН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *dərinədən; ~ае вывучэнне матэматыкі riyaziyyatı dərinədən öyrəntmə.*

ПАГЛЫБЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паглыбіць); *dərinləşdirmək, dərinə salmaq; ~ць калóдзеж qıyını dərinləşdirmək, ~ць вёды biliyini dərinləşdirmək.*

ПАГЛЫНА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *udmaq.*

ПАГЛЯ|ДЗЕЦЬ *зак.* ~джў, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл. Глядзець.*

ПАГÓРШ|ЫЦЦА *зак.* 1 і 2 *ас. не ўжыв., ~ыцца, ~ацца; гл. Пагаршацца.*

ПАГÓРШ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл. Пагаршаць.*

ПАГРАЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *hədələmək, qorxutmaq, hədə-qorxu gəlmək; брат ~ў, што раска́жа ўсё бацьку qardaşı qorxudurdu ki, hər şeyi atasına danışacaq.*

ПАГРАНІЧНІК *м.* ~а, ~аў; *sərhəddçi.*

ПАГРАНІЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sərhəd; ~ыя раёны sərhəd rayonları.*

ПАГРÓЗ|А *ж.* ~ы, ~і; 1. *hədə, təhdid; не па-ло́хацца ~ы hədədən qorxtatmaq; 2. təhlükə, qorxu, xətər; ~а вайны müharibə təhlükəsi, знаходзіцца пад ~ай təhlükədə olmaq.*

ПАГРЭБ|АВАЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *гл. Грэбаваць.*

ПАГУЛЯ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Гуляць.*

ПАД *прыназ.* I. з T. 1. *altında; стаяць пад дрэвам ağacın altında dayanmaq, знахо́дзіцца пад уплывам каго-н. kimin, пэ́ўн təsiri altında olmaq, пад льдо́м buzun altında; 2. yaxınlığında; жыць пад Мінскам Minsk yaxınlığında yaşamaq; 3. -dan, -dən; пад уздэ́яннем цеплы́ні istinin təsirindən, пад ця́жэрам пладо́ў meyvələrin ağırlığından; II. з B. 1. altına; настáвiць чамада́н пад ло́жак çatadanı çarprayının altına qoymaq, пад дрэ́ва ağacın altına; 2. -a, -ə, -ya, -yə; папáсці пад дождж yağışa düşmək; 3. yaxın, qabağı; пад Но́вы год Yeni il qabağı, пад вéчар axşama yaxın, пад sóрак qırxa yaxın.*

ПАДАБА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* спадаба́цца); хо́ша gəlmək, bəyənilmək, ürəyə yatmaq; *гэ́та кні́га мне ~ецца* *bu kitab tənīm xoşuma gəlir.*

ПАДАБЕ́НСТВ|А *н.* ~а; *мн.* няма; oxşarlıq, bənzərlik.

ПАДАБРА́ЦЬ *зак.* падбяр|ў, ~эш, ~рэ, ~ўць; *гл.* Падбіра́ць.

ПАДА|ВА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~эш, ~э, ~юць; *гл.* Пада́ць.

ПАДАЗРАВА́|ЦЬ *незак.* падазра|ю, ~эш, ~э, ~юць; şübhələnmək, şəklənmək; *я ягó ~ю мэн ондан şübhələnirəm.*

ПАДАЗРО́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; şübhəli; ~ы чалавёк *şübhəli adam.*

ПАДАЗРЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; şübhə, güman; *выкліка́ць ~е şübhə doğurmaq.*

ПАДА|Ї́ЦЬ *зак.* ~ю, падо|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Даі́ць.

ПАДАКО́ННІК *м.* ~а, ~аў; pəncərəaltı.

ПАДА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; əfsanə, rəvayət.

ПАДАРАЖЭ́|ЦЬ *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~е, ~юць; *гл.* Даражэ́ць.

ПАДАРВ|А́ЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~э, ~ўць; 1. çıxmaq, yırtmaq; 2. qopartmaq, dərmək; 3. partlatmaq, dağıtmaq; 4. pozmaq, korlamaq.

ПАДАРО́ЖЖ|А *н.* ~а, ~аў; səyahət; *сін.* вандроўка.

ПАДАРО́ЖНІК *м.* ~а, ~аў; səyahətçi; *сін.* вандроўнік.

ПАДАРО́ЖНІЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; səyahət etmək, səfəgə çıxmaq.

ПАДАРУ́Н|АК *м.* ~ка, ~каў; hədiyyə, bəxşiş; *у ~ак hədiyyə olaraq.*

ПАДАР|Ы́ЦЬ *зак.* ~ў, падо́р|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Дары́ць.

ПАДА́Т|АК *м.* ~ку, ~каў; vergi; *падахо́дны ~ак gəlir vergisi, абклáсці ~кам vergi qoymaq.*

ПАДА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~эш, ~э, ~юць (*незак.* падава́ць); 1. vermək; ~ць *nalimó paltonu vermək, ~ць зая́ву ərizə vermək*; 2. gətirmək; ~ць *абéд (чай) yemək (çay) gətirmək*; 3. ~ць *гóлас səs vermək, ~ць руку́ əl vermək (görmək).*

ПАДА́Ч|А *ж.* ~ы, ~; 1. vermə, verilmə; ~а *зая́вы ərizənin verilməsi, ~а náліва yanas-*

ğın verilməsi; 2. ötürmə, ötürülmə; ~а *мяча topun ötürülməsi.*

ПАДБАДЗЁ́РВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Падбадзё́рыць.

ПАДБАДЗЁ́Р|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* падбадзёрваць); ruhlandırmaq, ürəkləndirmək, ürək vermək.

ПАДБАРО́Д|АК *м.* ~ка, ~каў; buxaq.

ПАДЫРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* падабра́ць); 1. götürmək, uyişdırmaq; ~ць *з падло́гі ца́цкі ойuncuqları yerdən uyişdırmaq*; 2. seçmək; ~ць *ключ açar seçmək.*

ПАДВА́Л *м.* ~а, ~аў; zirzəmi; *захо́ўваць у ~е zirzəmidə saxlamaq.*

ПАДВО́ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; 1. gətirmək, çəkmək; ~дзіць *даро́гу да будаўні́цтва tikintiyə yol çəkmək*; 2. vurmaq; ~дзіць *вы́нікі yekun vurmaq*; 3. *разм.* pis vəziyyətdə qoymaq.

ПАДВО́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; sualtı; ~ая *ло́дка sualtı qayıq.*

ПАД'Е́ЗД *м.* (дзеля́нне) ~у; (даро́га, уваход у будынак), ~а, ~аў; küçə qarısı, giriş.

ПАД'Е́|ХАЦЬ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* пад'язджа́ць); gəlmək, yaxın gəlmək, yaxınlaşmaq (miniklə); ~хаць *да до́ма evə yaxın gəlmək.*

ПАД'Е́М *м.* ~у, ~аў; 1. qaldırma, qaldırılma; ~ *гру́зу yükün qaldırılması*; 2. qalxma, çıxma; ~ *на гары́ dağa qalxma*; 3. yoxuş; *круты́ ~dik yoxuş*; 4. yüksəliş; *эканамі́чны ~ iqtisadi yüksəliş.*

ПАД'Е́МН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qaldırıcı; ~ы *кран qaldırıcı kran.*

ПАДЗЕ́Л *м.* ~у, ~аў; bölmə, bölgü, bölünmə, ayırma, ayrılma.

ПАДЗЕ́МН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yeraltı; ~ы *перахо́д yeraltı keçid.*

ПАДЗЕ́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; 1. uyxılma; ~е *на зямлю́ yerə uyxılma*; 2. enmə, düşmə; ~е *тэмперату́ры istiliyin düşməsi*; 3. tökülmək; ~е *лісця́ў yarpaqların tökülməsi.*

ПАДЗЕ́|Я *ж.* ~і, ~й; hadisə; *ва́жная ~я mühüm hadisə.*

ПАДЗЯ́К|А *ж.* ~і, ~; təşəkkür, minətdarlıq; *атрыма́ць ~у təşəkkür almaq, абвя́сціць ~у təşəkkür elan etmək.*

ПАДЗЯК|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; гл. **Дзякаваць.**

ПАДЗЯЛ|ІЦА зак. ~юся, падзе|лішся, ~ліцца, ~ляцца (незак. падзяляцца); 1. bōlūnmāk, auyılmaq; 2. haçalanmaq.

ПАДЗЯЛ|ІЦЬ зак. ~ю, падзе|ліш, ~ліць, ~ляць (незак. падзяляць); bōlmāk, auyılmaq; ~іць яблык напалову almanı yarı bōlmāk, ~іць на часткі hissələrə auyılmaq, ~іць на два ikiyə bōlmāk.

ПАДЗЯЛЯ|ЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; гл. **Падзяліцца.**

ПАДЗЯЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Падзяліць.**

ПАДК|АВАЦЬ зак. ~уё, ~уёш, ~уё, ~уюць; гл. **Кавать.**

ПАДКА|ЗАЦЬ зак. ~жу, падка|жаш, ~жа, ~жуць (незак. падказваць); 1. pıçıldamaq; 2. başa salmaq, demək.

ПАДКАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Падказьць.**

ПАДКО|ВА ж. ~вы, ~ў; nal.

ПАДКРЭСЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Падкрэсліць.**

ПАДКРЭСЛІ|ЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (незак. падкрэсліваць); 1. altından xətt çəkmək; ~іць слова sözün altından xətt çəkmək; 2. qeyd etmək, nəzərə çatdırmaq, vurğulamaq.

ПАДЛЁТ|АК м. ~ка, ~каў; yeniyetmə.

ПАДЛІК м. ~у, ~аў; hesablama, hesablanma; ~галасоў səslerin hesablanması.

ПАДЛІЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Падлічыць.**

ПАДЛІЧ|БІЦЬ зак. ~ў, падліч|ыш, ~ыць, ~аць (незак. падлічваць); hesablamaq; ~ыць галасы səsləri hesablamaq.

ПАДЛЮГ|А ж. ~і, ~; döşəmə; мыць ~у döşətni yutmaq.

ПАДМЭСЦІ зак. падмя|ту, ~цеш, ~цё, ~туць; гл. **Месці.**

ПАДНІМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Падняць.**

ПАДНОЖЖ|А н. ~а, ~аў; ətək, dib; ~а гары dağın dibi.

ПАДНОЖ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. ayaq yeri; 2. badalaq; даць ~ку badalaq vermək.

ПАДНОС м. (прадмет) ~а і (дзеянне) ~у, ~аў; məstəyi, sini; медны ~ mis məstəyi.

ПАДНІЯЦЬ зак. ~імў, ~імеш, ~іме, ~імуць (незак. паднімаць); 1. qaldırmaq, götürmək; ~яць з зямлі yerdən qaldırmaq, ~яць руку əlini qaldırmaq; 2. uxaarı qaldırmaq; ~яць заслону pərdəni uxaarı qaldırmaq, ~яць галаву başını uxaarı qaldırmaq.

ПАДÓБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kimi, oxşar, bənzər; ~ыя трохвугольнікі oxşar üçbucaqlar; ♦ **нічога ~ага** qətiyyən belə deyil, **і да таго ~ае (і да т. н.)** və bu kimi (və b. k.).

ПАДÓУЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; uzununa, boyuna; ~ы разрэз uzununa kəsik.

ПАДПАЛКОЎНІК м. ~а, ~аў; podpolkovnik (zabit rütbəsi və belə rütbəli adam).

ПАДПÁЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; yandırmaq, alışdırmaq, od vurmaq; ~ць дом evi yandırmaq.

ПАДПІ|САЦА зак. ~шыся, падпі|шашся, ~шацца, ~шуцца (незак. падпісвацца); 1. qol çəkmək, imza etmək; ~сацца пад заявай ərizənin altından qol çəkmək; 2. abunə yazılmaq; ~сацца на газэты і часопісы qəzet və jurnallara abunə yazılmaq.

ПАДПІСА|ЦЬ зак. падпішў, падпіш|аш, ~а, ~уць (незак. падпісваць); qol çəkmək, imzalamaq; ~ць дакумэнты sənədlərə qol çəkmək.

ПАДПІСВА|ЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Падпісацца.**

ПАДПІСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Падпісаць.**

ПАДПІС|КА ж. ~кі, ~ак; abunə yazılma; ~ка на часопісы yurnallara abunə yazılma.

ПАДПÓЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gizli; ~ая арганізацыя gizli təşkilat.

ПАДРАБЯЗНА прысл. müfəssəl, təfsilatı ilə, ətraflı.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ|Ь ж. ~і, ~ей; təfsilat, təfərrüat.

ПАДРАБЯЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müfəssəl, ətraflı; ~ы план ətraflı plan.

ПАДРАЗДЗЯЛЁННІ|Е н. ~я, ~яў; bölmə, hissə, şöbə.

ПАДРЎЧНИК *м.* ~а, ~аў; dərslük; dərslər kitabı; ~ на беларускай мове *belarus dili dərsliyi*, ~ на гісторыі *tarix dərsliyi*.

ПАДРЫХТ|АВАЌЦА *зак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; *гл.* **Рыхтава́цца.**

ПАДРЫХТ|АВАЌЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* **Рыхтава́ць.**

ПАДРЫХТОЎКА *ж.* ~ўкі, ~вак; 1. hazırlama, hazırlanma; 2. hazırlaşma; 3. hazırlıq; ~ўка да зімы *qışa hazırlıq*.

ПАДРЫХТОЎЧЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; hazırlıq; ~ыя кўрсы *hazırlıq kursu*.

ПАДСВЁЧНИК *м.* ~а, ~аў; şamdan.

ПАДСНЁЖНИК *м.* ~а, ~аў; novruzgülü.

ПАДСОБНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; köməkçi, yardımçı; ~ая гаспадарка *yardımçı təsərrüfat*.

ПАДСТАЎА *ж.* ~вы, ~ў; bəhanə; шукáць ~у *bəhanə axtarmaq*.

ПАДСТАЎКА *ж.* ~ўкі, ~вак; altlıq.

ПАДТРЫМКА *ж.* ~кі, ~ак; 1. kömək, yardım, arxa; 2. tərəfdar olma, müdafiə etmə, dəstəkləmə.

ПАДТРЫМЛІВАЌЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. tutmaq; ~ць за рукў *qolundan tutmaq*; 2. əl tutmaq, yardım etmək; ~ць сябра *yoldaşına əl tutmaq*; 3. dəstəkləmək, tərəfdar olmaq; ~ць прапановы *təklifə tərəfdar olmaq*; 4. saxlamaq, davam etdirmək; ~ць знаёмства *tanişliğı davam etdirmək*.

ПАДУМАЌЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Думаць.**

ПАДУШКА *ж.* ~кі, ~ак; yastıq, bəliş; на-клáсці галаву на ~ку *başını yastığa qoymaq*.

ПАДХАЛІМ *м.* ~а, ~аў; yaltaq.

ПАДХА|ПІЌЬ *зак.* ~пліў, падхóп|іш, ~іць, ~яць (*незак.* падхóпліваць); 1. altdan tutmaq, altdan uyarışmaq; 2. göydə tutmaq; 3. qamarlamaq.

ПАДХÓПЛІВАЌЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Падхапі́ць.**

ПАДЧАРЫЦА *ж.* ~ы, ~; qızlıq (ögey qız).

ПАДЫСЦІ *зак.* падыдў, пады|дзеш, ~дзе, ~дуць; *гл.* **Падыхóдзіць.**

ПАДЫХÓД *м.* ~у, ~аў; 1. yanaşma, yaxınlaşma; 2. giriş, giriş yolu; 3. yol, üsul.

ПАДЫХÓ|ДЗІЌЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*зак.* падысці); 1. yaxınlaşmaq; ~дзіць да шкóлы *təktəbə yaxınlaşmaq*, ~дзіць да бэрага *sahilə yaxınlaşmaq*; 2. yanaşmaq; сур'ёзна ~дзіць да справы *işə ciddi yanaşmaq*; 3. uyğun gəlmək, düşmək; гэты ключ не ~дзіць да замка *bu açar qı-fila düşmür*.

ПАДЭШВА *ж.* ~ы, ~аў; ayaqqabı altı.

ПАД'ЯЗДЖАЌЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Пад'эхаць.**

ПАЁЗДКА *ж.* ~кі, ~ак; səfər; ~ка за гóрад *şəhər kənarına səfər*.

ПАЁСЦІ *зак.* паём, паясі, паёсць, паядўць (*незак.* ёсці); yemək.

ПАЁ|ХАЌЬ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; getmək, yollanmaq (miniklə); ~хаць на эк-кўрсію *səyahətə getmək*, ~хаць аўтóбусам *avtobusla getmək*.

ПАЁК *м.* пайк|а, ~óў; ərzaq payı.

ПАЖАДА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; dilək, arzu, istək; найлепшыя ~і *ən xoş diləklər*.

ПАЖАДАЌЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Жада́ць.**

ПАЖА́Р *м.* ~у, ~аў; yanğın; тушы́ць ~ *yanğını söndürmək*.

ПАЖА́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yanğinsöndürən; ~ая машы́на *yanğınsöndürən maşın*.

ПАЖЫЛ|Ы *прым.* ~а́я, ~о́е, ~ы́я; yaşlı, ahıl; ~а́я жанчы́на *yaşlı qadın*.

ПАЖЫЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qidalı.

ПАЖЫЌЬ *зак.* ~вў, ~веш, ~вё, ~вўць; 1. yaşamaq, ömür sürmək; 2. dolanmaq, güzəran keçirmək.

ПАЗАЙЗРОЌСЦІЌЬ *зак.* ~шчу, ~сціш, ~сціць, ~сцяць; *гл.* **Зайздрóсціць.**

ПАЗАЎЧÓРА *присл.* sığagün.

ПАЗАЧАРГÓВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; növbədənənar; ~ыя вы́бары *növbədənənar seçkilər*.

ПАЗВАН|ЌЬ *зак.* ~ю́, пазвóн|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Звані́ць.**

ПАЗВАНÓЧНИК *м.* ~а, ~аў; onurğa, bel sütunu.

ПАЗІЌЫ|Я *ж.* ~і, ~й; mövqe.

ПАЗНА|ВАЦЬ *незак.* ~ю, ~эш, ~е, ~юць;
гл. **Пазна́ць.**

ПАЗНАЁМ|ШЦА *зак.* ~люся, ~ішся, ~іц-ца, ~яцца; гл. **Знаёмі́цца.**

ПАЗНАЁМ|ШЦЬ *зак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць;
гл. **Знаёмі́ць.**

ПАЗНА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~эш, ~е, ~юць
(*зак.* пазнава́ць); *tanımaq*; ~ць *na gólase səsindən tanımaq*.

ПÁЗУХ|А *ж.* ~і, ~; *qoyun*; *паклáсці за ~у*
qoynuna qoymaq; *♦ насі́ць ка́мень за ~ай*
kin saxlamaq.

ПАЗЫЧÁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(*зак.* пазычы́ць); 1. *borc vermək*; 2. *minnət qoymaq*.

ПАЗЫ́Ч|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць;
гл. **Пазыча́ць.**

ПА-І́НШАМУ *прысл.* *başqa cür*.

ПА|ЇЦЬ *незак.* ~ю, пó|іш, ~іць, ~яць (*зак.*
напаі́ць); *su vermək, sulamaq*; ~і́ць *кóней*
atları sulamaq.

ПАЙ|СЦІ *зак.* ~дú, пóй|дзеш, ~дзе, ~дуць;
1. *getmək*; ~сц́і *на пра́цу ішə getmək*; 2. *yağ-
maq*; *пайшо́ў дожджэ* *yağış yağdı*.

ПАК *м.* *пáка, мн.* *пак|í, ~óў; tay*.

ПАКА́ЗАЛЬНІК *м.* ~а, ~аў; *göstərici*; ~
daróğ yol göstəricisi.

ПАКА|ЗÁЦЬ *зак.* ~жý, *пакá|жаш, ~жа,*
~жуць (*незак.* *пакáзваць*); *göstərmək*.

ПАКА́ЗВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Паказа́ць.**

ПАКА́ЗЧЫК *м.* ~а, ~аў; *göstərici*.

ПАКАЛÉНН|Е *н.* ~я, ~яў; *nəsil*; *маладо́е*
~е гənc nəsil; *♦ з ~я ў ~е* *nəsildən-nəslə*.

ПАКАЛÉЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць,
~аць; 1. *şikəst etmək*; 2. *pozmaq, korlamaq*.

ПАКАРА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *səza*; *ця́жкае ~е*
ağır səza; *♦ вы́шэйшая мэ́ра ~я* *ölüm cəzası*.

ПАКАРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Пакара́ць.**

ПАКАРМ|ЇЦЬ *зак.* ~лú, *пакóрм|іш, ~іць,*
~яць; гл. **Кармі́ць.**

ПАКАРЫ́СТА|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся,
~ецца, ~юцца; гл. **Карыста́цца.**

ПАКАР|ЫЦЬ *зак.* ~у, *пакóр|ыш, ~ыць,*
~аць (*незак.* *кара́ць, пакара́ць*); *təbə etmək*.

ПАКÉТ *м.* ~а, ~аў; 1. *bağlama*; 2. *kağız
torba*; *даста́ць з ~а я́блык* *kağız torbadan
alma çıxartmaq*.

ПАКІВА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
uyğalamaq, yelləmək, bulamaq; ~ць *гала-
во́й başını bulamaq*.

ПАКІДА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(*зак.* *пакі́нуць*); *tərk etmək*.

ПАКІ́Н|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл.
Пакіда́ць.

ПАКЛА́Н|ШЦА *зак.* *паклані́юся, пакло́-
н|ішся, ~іцца, ~яцца*; гл. **Кла́няцца.**

ПАКЛАП|АЦІ́ЦЦА *зак.* ~ачу́ся, ~бці́шся,
~бці́цца, ~бця́цца; гл. **Клапаці́цца.**

ПАКЛА́|СЦІ *зак.* ~дú, ~дзéш, ~дзé, ~дúць;
гл. **Клáсці.**

ПАКЛÉПНІ́ЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е,
~юць (*зак.* *напаклэ́пні́чаць*); *böhtən almaq*,
iftira etmək.

ПАКЛІ́|КАЦЬ *зак.* ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць;
гл. **Клі́каць.**

ПАКЛЯ́СЦІ́СЯ *зак.* *пакля́н|ўся, ~эшся,*
~э́цца, ~ў́цца; гл. **Кля́сці́ся.**

ПАКО́|Й *м.* ~я, ~яў; *otaq*; *свётлы ~й іşıqlı*
otaq, зайсц́і ў ~й otağa girmək (daxil olmaq).

ПАКРА́ТА|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца,
~юцца (*незак.* *кра́тацца*); *tərpənmək, yola
düşmək*.

ПАКРЫ́Ў|ДЗІ́ЦЦА *зак.* ~джóся, ~дзі́шся,
~дзі́цца, ~дзя́цца; гл. **Кры́ўдзі́цца.**

ПАКРЫ́Ў|ДЗІ́ЦЬ *зак.* ~джу, ~дзі́ш,
~дзі́ць, ~дзя́ць; гл. **Кры́ўдзі́ць.**

ПАКУ́ЛЬ *прысл.* *hələlik*; ~ *не пішы́це hə-
ləlik yazmayın*.

ПАКУ́П|КА *ж.* ~кі, ~ак; *sətin alınmış şey*,
bazarlıq; *рабі́ць ~кі bazarlıq etmək*.

ПАКУПНІ́К *м.* ~а, ~оў; *alıcı*.

ПАКУСА́|ЦЦА *зак.* ~ецца, ~юцца; гл.
Куса́цца.

ПАКУСА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Куса́ць.**

ПАКУ́Т|А *ж.* ~ы, ~; *əzab, iztirab, səfa*; *фи-
зі́чныя ~ы fiziki əzab*.

ПАКУ́Т|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе,
~уюць; *əzab çəkmək*; ~ава́ць *ад бо́лю ağrı-
dan əzab çəkmək*.

ПАКУ́ТЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əziyyətli, əzablı, üzücü; ~ы *káшалъ üzücü öskürək*

ПАЛАВІ́Н|А жс. ~ы, ~; yarım, yarısı; *дзвэ з ~ай гадзіны ікі саат уарыт.*

ПАЛАС|А́ жс. ~ы, *мн.* палóсы, палóс; *золаq; ткані́на з бéлымі палóсамі аq zolaqlı paqça, лясна́я ~а меqə zolaqlı.*

ПАЛА́Т|А жс. ~ы, ~; otaq (xəstəxanada).

ПАЛА́Т|КА жс. ~кі, ~ак; alaşıq, çadır; *разбіць ~ку çadır qırtaq, жыць у ~цы çadırda уqşataq.*

ПАЛАТН|О́ н. ~а, *мн.* палóтн|ы, ~аў *i* палóцен (палацён); *kətan paqça.*

ПАЛАХЛІ́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qorxaq; ~ае *дзіць qorxaq uşaq.*

ПАЛА́Ц м. ~а, ~аў; saray; ~ *культуры тəдəniyyət sarayı.*

ПАЛÉЗ|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 1. *dırmaşmağa başlamaq*; 2. *əlini salmaq*; ~*çi ü kışın əlini cibinə salmaq.*

ПАЛÉПШ|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ыцца, ~ацца; *гл. Паляпша́цца.*

ПАЛÉПШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл. Паляпша́ць.*

ПА́Л|ЕЦ м. ~ьца, ~ьцаў; barmaq; *вялі́кі ~ец baş barmaq, указáльны ~ец şəhadət barmağı*; *♦ ~ец аб ~ец не ўдáрыць əlini aqdan qaraya vurmamaq, глядзéць скрозь ~ьцы barmaqarası baxmaq, вéдаць як сваé няць ~ьцаў beş barmağı kimi tanımaq.*

ПАЛÉТ м. ~у, ~аў; uçuş.

ПА́ЛІВ|А н. ~а; *мн.* няма; уапасаq.

ПАЛІВÁ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паліць); 1. *sulamaq, suvarmaq*; ~*ць агарóд бостані sulamaq*; 2. *su tökmək*; ~*ць квéтки güllərə su tökmək.*

ПАЛІКЛІ́НІК|А жс. ~і, ~; poliklinika.

ПАЛІ́ТО н. нескл. *palto*; *мужскóе ~ кізі paltosu, апрану́ць ~ paltonu geyinmək.*

ПАЛІ́ТЫК|А жс. ~і, *мн.* няма; siyasət; ~а *miry sülh siyasəti.*

ПАЛІ́ТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; siyasi; ~ая *барацьба́ siyasi mübarizə.*

ПАЛІ́ЦЬ зак. ~ьё, ~ьёш, ~ьё, ~ьёць; *гл. Палі́ваць.*

ПА́Л|КА жс. ~кі, ~ак; əl aqası, əsa, dəyənək; *дóўгая ~ка узпн аqас, біць ~кай аqacla döymək*; *♦ устаўля́ць ~кі ў кóлы badalaq gəlmək, mane olmaq.*

ПАЛКÓЎНІК м. ~а, ~аў; polkovnik.

ПАЛÓН м. ~у; *мн.* няма; əsir; *трáніць у ~əsir düşmək.*

ПАЛÓХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. напалóхацца, спалóхацца); *qorxmaq*; ~*цца саба́кі ітдən qorxtaq.*

ПАЛÓХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. напалóхаць, спалóхаць); *qorxutmaq*; *ягó не ~лі ця́жкасці çətinliklər onu qorxutmurdu.*

ПА́ЛУБ|А жс. ~ы, ~; göyərtə (gəmidə); *гуля́ць па ~е göyərtədə gəzinmək.*

ПАЛЫ́МЯН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *odlu, alovlu*; 2. *qızgın, atəşin*; ~ае *прывітáнне atəşin salam.*

ПАЛЬЧÁТ|КА жс. ~кі, ~ак; əlcək; *надзéць ~кі əlcəkləri geymək.*

ПАЛЮБ|ІЦЬ зак. ~лю́, палі́б|іш, ~іць, ~яць; *гл. Любі́ць.*

ПАЛЯВÁНН|Е н. ~я, ~яў; 1. *ov*; 2. *ovçuluq.*

ПАЛЯВÁЦЬ незак. палю́|ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. *ova çıxmaq, ovçuluq etmək, ovlamaq*; 2. *dalınca düşmək.*

ПАЛЯВ|Ы прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я; tarla, çöl, ~ы́я квéтки çöl çiçəkləri.

ПАЛЯПШÁ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (зак. палéпшыцца); *yaхşılaşmaq*; *надвóр'е ~лася hava yaхşılaşырdı.*

ПАЛЯПШÁ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. палéпшыць); *yaхşılaşdırmaq*; ~*ць умóвы пра́цы іş şəraitini yaхşılaşdırmaq.*

ПАЛЯСÓЎШЧЫК м. ~а, ~аў; meşəçi.

ПАЛЯЎНІ́Ч|Ы м. ~ага, ~ых; овçu.

ПАЛЯ|ЦÉЦЬ зак. ~чý, ~ціш, ~ціць, ~цяць; *уqмаq, уqмаға başlamaq.*

ПАМАГÁ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. памага́ць); *kömək etmək*; ~*ць бацька́м valideynlərinə көmək etmək.*

ПАМАГ|ЧЫ зак. ~у́, памó|жаш, ~жа, ~гуць; *гл. Памага́ць.*

ПАМАЛАДЗÉ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Маладзéць.*

ПАМАЛІЦЦА *зак.* ~юся, памолі́шся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **Малі́цца.**

ПАМАЦНЁ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Мацне́ць.**

ПАМЁР *м.* ~у, ~аў; 1. ölçü; *палі́мó sóрак шóстага* ~у *qırx altı ölçülü palto*; 2. miqyas, dərəcə; *у вялі́кіх ~ах böyük miqyasda (ölçüdə)*; 3. miqdar; ~ *стыпе́ндыі təqaidün miqdarı*.

ПАМЁРКН|УЦЬ *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~е, ~уць; *гл.* **Мёркну́ць.**

ПАМЁРЦІ *зак.* памр|ў, ~эш, ~э, ~уць; *гл.* **Паміра́ць.**

ПАМІДОР *м.* ~а, ~аў; pomidor.

ПАМІЖ *прыназ.* з *РТ* arasında; ~ *дамáмі evlərin arasında*; *♦ ~ námi öz aramızda*, ~ *двух агне́ў odla su arasında*.

ПАМІРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* памёрці); ölmək.

ПАМІР|БЫЦЦА *зак.* ~ўся, памі́р|ышся, ~ыцца, ~ацца; *гл.* **Мі́рыцца.**

ПАМІР|БЫЦЬ *зак.* ~ў, памі́р|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Мі́рыць.**

ПАМНАЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* памно́жыць); 1. vurmaq; *тры ~ць на пяць ўі́ці beşə vurmaq*; 2. çoxaltmaq, artırmaq.

ПАМНО́Ж|ЫЦЦА *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ыцца, ~ацца; *гл.* **Мно́жыцца.**

ПАМНО́Ж|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Памнажа́ць.**

ПАМО́ЧНІК *м.* ~а, ~аў; köməkçi.

ПАМЫ́Л|КА *ж.* ~кі, ~ак; səhv; *дапу́сціць ~ку səhv etmək*, *вы́правіць ~ку səhvi düzəltmək*.

ПАМЫЛКОВА́ *прысл.* səhvən.

ПАМЫЛЯ́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* памылі́цца); yanılmaq, səhv etmək; *ты ~ешся! sən yanılırsan, səhv edirsən!*

ПАМЫ́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Мы́цца.**

ПАМЫ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Мы́ць.**

ПАМЯННЯ́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Мяня́цца.**

ПАМЯННЯ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Мяня́ць.**

ПА́МЯТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yad-da qalan, unudulmaz; ~ыя дні unudulmaz günlər*.

ПА́МЯЦЬ|Ь *ж.* ~і, *мн.* няма; 1. hafizə, yad-daş; *у яго до́брая ~ь onun hafizəsi yaxşıdır*; 2. xatirə, yadigar; *пада́рыць на ~ь yadigar vermək*, *ве́чная ~ь əbədi xatirə*.

ПАМЯШКА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; bina; *жы-ло́е ~е yaşayış binası*.

ПАН *м.* па́на, *мн.* па́ны, ~оў; ağa, sənab.

ПАНАВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. ağalıq, hökmranlıq; 2. üstünlük.

ПАНАРА́М|А *ж.* ~ы, ~; mənzərə, görünüş; ~а *горада şəhərin mənzərəsi*.

ПАНЕРВ|АВА́ЦЦА *зак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; *гл.* **Нервава́цца.**

ПАНЁ́СЦІ *зак.* паняс|ў, ~эш, ~э, ~уць; *гл.* **Нё́сці¹.**

ПАНІ́ЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пані́зіць); *а́сагі salmaq; ~ць цэ́ны qiymətləri aşağı salmaq*.

ПАНІ́ЖЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *а́сагі düşmə; aşağı salınma; ~е цэн qiymətlərin aşağı salınması*.

ПАНІ́|ЗІЦЬ *зак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; *гл.* **Пані́жаць.**

ПА́НІК|А *ж.* ~і, *мн.* няма; *çaxnaşma, təlaş, vahimə; ♦ уна́сці ў ~у vahiməyə düşmək*.

ПАНУ́Р|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qasqabaqlı, qaraqabaq, tutqun; ~ы чалавёк qasqabaqlı adam*.

ПАНЮ́ХА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Ню́хаць.**

ПАНЯ́ДЗЭ́Л|АК *м.* ~ка, ~каў; bazar ertəsi.

ПАНЯ́ЦЦ|Е *н.* ~я, ~яў; anlayış, məfhum; ~е *аб прадме́це əşya haqqında anlayış*.

ПАПАДА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* папа́сці); 1. dəymək; ~ць *у цэль hədəfə dəymək*; 2. düşmək; ~ць *пад дождж я́гіша düşmək*, ~ць *у скла́да́нае стано́вішча çətin vəziyyətə düşmək*.

ПА́ПАРАТНІК *м.* ~а, ~аў; ayırdöşəyi.

ПАПА́|СЦІ *зак.* ~ду́, ~дзе́ш, ~дзе́, ~ду́ць; *гл.* **Папада́ць.**

ПАПЭР|А *ж.* ~ы, ~; kağız; *тónкая ~a nazik kağız, ліст ~ы bir vərəq kağız, загартуць у ~у kağıza бүктәк; || прым. па-пярóв|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая фáбрыка ka-ğız fabrikı.*

ПАП|КА *ж.* ~кі, ~ак; qovluq; ~ка для маліюнкаў *rəsm qovluğı.*

ПАПРА|ВІЦЦА *зак.* ~ўлюся, ~вішся, ~віцца, ~вяцца; *гл. Папраўляцца.*

ПАПРА|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; *гл. Папраўляць.*

ПАПРАКА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. папракнуць); *danlamaq, məzəm- mət etmək, qınamaq; ~ць сябра yoldaşını dan-lamaq, ~ць за неакурáтнасць səliqəsizliy-inə görə danlamaq.*

ПАПРАКН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; *гл. Папракаць.*

ПАПРА|СІЦЬ *зак.* ~шу, папрóс|іш, ~іць, ~яць; *гл. Прасіць.*

ПАПРАЎЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. папράвіцца); 1. sağal-maq, düzəlmək; *хвóры ~ецца хəstə sağalır; 2. kökəlmək; ~цца хўтка tez kökəlmək.*

ПАПРАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. папράвіць); *düzəltmək; ~ць на-мы́лкі səhvləri düzəltmək, ~ць прычóску sa-çını düzəltmək.*

ПАПРÓК *м.* ~у, ~аў; *danlaq, məzəmmət, tənə; гаварыць з ~ам tənə ilə danışmaq, справядлівы ~ haqlı məzəmmət.*

ПАПУГА|Й *м.* ~я, ~яў; tutuquşu.

ПАПУЛЯРН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sa-də, asan, kütləvi; *~ая кні́га kütləvi kitab; 2. məşhur, geniş yayılmış; ~ая пэ́сня geniş yayılmış təhni.*

ПАПЯРЭДЖВАНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. xəbərdarlıq; 2. qabağını alma.

ПАПЯРЭДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. папярэдзіць); *xəbərdarlıq etmək; ~ць аб прыэ́дзе gəlməyi barədə xəbərdar-lıq etmək.*

ПАПЯРЭ|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл. Папярэджаць.*

ПАПЯРЭДНЕ *присл.* qabaqcadan, əvvəl-cədən, öncə.

ПАПЯРЭДН|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. ilk, ilkin; *~ая падрыхтóўка ilkin hazırlıq; 2. qa-baqcadan; ~i pródəjə biləməy biletlərin qabaqcadan satılması (satışı).*

ПАПЯРЭДНІК *м.* ~а, ~аў; sələf.

ПАПЯРЭДНІЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *əvvəl gəlmək, qabaq olmaq.*

ПАР|А *ж.* ~ы, *мн.* пór|ы, ~і пóраў; 1. vaxt, çağ, zaman; *зі́мняя ~а qış vaxtı; 2. у знач. вык. vaxtdır; ~а снаць yatmaq vaxtıdır; ♦ з яко́й па́ры nə vaxtdan, з той па́ры o vaxtdan.*

ПÁР|А¹ *ж.* ~ы, ~; 1. cüt, bir cüt; *~а паль-чáтак bir cüt əlcək, дзве ~ы панчóх iki cüt qadın corabı; 2. qoşa; хадзіць ~амі qoşa-qoşa gəzmək; 3. tay, bab; ё́н мне не ~а o tə-nə bab deyil.*

ПÁР|А² *ж.* ~ы, *мн.* няма; buxar, buğ; *з ча́йніка idzé ~a çaydandan buğ qalxır; ♦ з лё́гкай ~ай həmişə təmizlikdə.*

ПАРАВÓЗ *м.* ~а, ~аў; parovoz; *да вагóнаў прычэ́плены ~ vaqonlara parovoz qoşulub.*

ПАРАВ|БІ *прым.* ~а́я, ~о́е, ~ы́я; buxar; ~ы́ кацё́л buxar qazanı.

ПАРА́ГРАФ *м.* ~а, ~аў; paraqraf; *в́ы́вучыць нэ́ршы ~ birinci paraqrafı öyrənmək.*

ПАРА́Д *м.* ~а, ~аў; parad.

ПАРА́Д|А *ж.* ~ы, ~; məsləhət; *звярну́цца да кагó-н. за ~ай məsləhət istəmək.*

ПАРА́Д|АВАЦЦА *зак.* ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца; *гл. Радавацца.*

ПАРА́Д|АВАЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *гл. Радаваць.*

ПАРА́Д|АК *м.* ~ку, ~каў; 1. qayda; *пры-вóдзіць пако́й у ~ак otağı qaydaya salmaq; 2. sıra; алфаві́тны ~ак əlifba sırası; 3. ni-zam-intizam; захóўваць ~ак nizam-intizamı gözləmək; 4. çağırış vərəqəsi; ~ак схóду iclasın gündəliyi; ♦ ~ак дня gündəlik mə-sələlər.*

ПАРА́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. parad; *~ая фóрма parad paltarı; 2. qabaq, ön; ~ы́я дзвэ́ры ön qarı.*

ПАРАЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паразіць); *heyrətləndirmək, heyrətə salmaq.*

ПАРАЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; məğlubiyyət; *пацярнёнь ~е məğlubiyyətə uğramaq.*

ПАРА|ЗІЦЬ зак. ~жў, ~зіш, ~зіць, ~зяць; гл. **Паражаць.**

ПАРА|ШЦА зак. ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; гл. **Рáицца.**

ПАРА|ШЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. **Рáиць.**

ПАРАЛÉЛ|Ь ж. ~і, ~ей; paralel, müvazi xətt, kəsişməyən xətt.

ПАРАЛІЧ м. ~у; мн. няма; iflic; *разбіты ~ам iflic olmuş.*

ПА-РАНЕЙШАМУ прысл. əvvəlki kimi, qabaqkı kimi, əvvəlki tək.

ПÁРАСТ|АК м. ~ка, ~каў; zoğ; *зялёныя ~кі yaşıl zoğlar.*

ПАРАЎНАЛЬНА прысл. nisbətən; ~невялікі *tərmín nisbətən qısa müddət.*

ПАРАЎНАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müqayisəli; ~ае *вывучэнне моў dillərin müqayisəli öyrənilməsi.*

ПАРАЎНАНН|Е н. ~я, ~яў; müqayisə.

ПАРАЎНА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Параўноўваць.**

ПАРАЎНОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. *параўнаць*); 1. tutuşdurmaq, müqayisə etmək; ~ць *гарады şəhərləri müqayisə etmək*; 2. bənzətmək, oxşatmaq; ~ць *сябё з птушкай özünü quşa bənzətmək.*

ПАРАХОД м. ~а, ~аў; paroxod; *плыць на ~зе paroxodla üzmək.*

ПАРАШ|ОК м. ~кў, ~кóў; 1. toz; *зубны ~ок diş tozu*; *пральны ~ок yuyucu toz, pal-tar tozu*; 2. toz dərmanı; *прымаць на два ~кі ў дзень gündə iki toz (dərmanı) qəbul etmək.*

ПАРАШУТ м. ~а, ~аў; paraşüt (təyyarədən tullanmaq üçün); *прыгаць з ~ам paraşütlə tullanmaq.*

ПАРВ|АЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~эцца, ~ўцца; гл. **Ірвацца¹.**

ПАРВ|АЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; гл. **Ірваць.**

ПАРК м. ~а і ~у, ~аў; park; *гарадскі ~ şəhər parkı*, ~культуры і адпачынку *mədəniyyət və istirahət parkı.*

ПАРКАЛЬ м. ~ю; мн. няма; çit; *рубашка з ~ю çit köynək.*

ПАРÓГ м. ~а, ~аў; astana, kandar; *стаяць на парóзе astanada dayanmaq.*

ПАРÓД|А ж. ~ы, ~; 1. suxur; *гóрныя ~ы dağ suxurları*; 2. cins, növ; ~а *сабак it cinsi.*

ПАРÓЛ|Ь м. ~я, ~яў; parol (şərti söz); *ска-заць ~ь parolu demək.*

ПАРÓМ м. ~а, ~аў; bəgə; *перанрáвицца на ~е bəgə ilə keçmək.*

ПÁРТ|А ж. ~ы, ~аў і ~; parta; *сядзёць за ~аў partada əyləşmək (oturmaq), першая ~а birinci parta.*

ПАРТРЭТ м. ~а, ~аў; portret, şəkil.

ПАРТФÉЛ|Ь м. ~я, ~яў; portfel; *наклáсці кнігу ў ~ь kitabı portfelə qoymaq.*

ПАРТЫЗÁN м. ~а, ~аў і ~; partizan (arxa səbhə döyüşçüsü); || прым. **партизánск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~і *амрэд partizan dəstəsi.*

ПАРТЫ́НАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; par-tiyalılıq.

ПÁРТЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. partiya; *уступіць у ~ю partiyağa daxil olmaq*, *член ~і partiya üzvü*; 2. dəstə, qrup; *пóшукавая ~я axtarış dəstəsi*; 3. oyun; *вбўграць рашáючую ~ю həlledici partiyanı udmaq*; || прым. **пар-ты́йн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *білét partiya bileti.*

ПАРТЭР м. ~а, ~аў; parter (teatr zalında aşağı yerlər); *купіць білét у ~ parterə билет almaq.*

ПÁРУС м. ~а, мн. парус|ы, ~óў; yelkən; *падняць ~ы yelkənləri qaldırmaq*; **на ўсёх ~ах** böyük sürətlə.

ПАРУШ|А|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. *парушыць*); *розмаць ~ць мяжў sərhədi rozmaq*, ~ць *парадак qaydaları rozmaq*, ~ць *клятву andını rozmaq.*

ПАРУШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Парушаць.**

ПАРУШЭНН|Е н. ~я, ~яў; pozma, pozul-ma; ~е *дысцыпліны intizamın pozulması.*

ПАРЭЧ|КА ж. ~кі, ~ак; бат. qarağat.

ПАСÁГ м. ~у; мн. няма; cihaz.

ПАСÁД|А ж. ~ы, ~; vəzifə, qulluq; ~а *дырэктара direktor vəzifəsi*, *прызнáчыць*

на ~у *vəzifəyə təyin etmək*, займаць ~у са-
кратарá *katib vəzifəsini tutmaq*.

ПАСАДЗЕЙНІЧА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е,
~юць; гл. **Садзейнічаць.**

ПАСА|ДЗІЦЬ зак. ~джу́, пасá|дзіш, ~дзіць,
~дзяць; гл. **Садзіць.**

ПАСА́Д|КА ж. ~кі, ~ак; 1. əkmə, əkilmə;
2. minik, minmə; 3. yerə enmə.

ПАСАЖЫР м. ~а, ~аў; sənişin; ~ы з дзэ́ць-
мі *uşaqlı sənişinlər*; || прым. **пасажы́рск|і**,
~ая, ~ае, ~ія; ~і ця́гнік *sənişin qatarı*.

ПАСАЛ|ІЦЬ зак. ~ю, пасóл|іш, ~іць, ~яць;
гл. **Саліць.**

ПАСВАР|ЫЦЦА зак. ~ўся, пасва́р|ышся,
~ыцца, ~ацца; гл. **Сварыцца.**

ПАСВЕ́ДЧАНН|Е н. ~я, ~яў; şəhadətnamə;
~е аб нараджэ́нні *doğum şəhadətnaməsi*.

ПАСВЕ́ДЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць,
~аць; təsdiq etmək; ~ыць пóдпіс *imzasını təsdiq etmək*.

ПАСВ|ІЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв.,
~іцца, ~яцца; otlamaq; карóвы ~яцца *inəklər otlayırlar*.

ПАСВ|ІЦЬ незак. пасу́, пасв|іш, ~іць,
~яць; otarmaq; ~іць карóў *inəkləri otarmaq*.

ПАСЕ́К|А ж. ~і, ~; агі́хана.

ПАСЕ́|ЯЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Се́яць.**

ПАСЕ́Л|АК м. ~ка, ~каў; qəsəbə; жыць
у ~ку *qəsəbədə yaşamaq*.

ПАСІВЕ́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Сіве́ць.**

ПАСІЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; passiv
(fəal olmayan); ~ы чалавё́к *passiv adam*.

ПАСКАРА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць
(зак. паско́рыць); sürətləndirmək, yeyinlət-
mək, tezləşdirmək; ~ць кро́кі *addımlarını sürətləndirmək (yeyinlətmək)*.

ПАСКА́Р|ДЗІЦЦА зак. ~джуся, ~дзішся,
~дзіцца, ~дзяцца; гл. **Ска́рдзіцца.**

ПАСКО́Р|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць;
гл. **Паскара́ць.**

ПАСЛА́ЦЬ¹ зак. пасцялю́, пасцел|еш, ~е,
~юць; гл. **Сла́ць.**

ПАСЛА́ЦЬ² зак. пашл|ю́, ~эш, ~é, ~юць;
гл. **Пасыла́ць.**

ПАСЛУ́Г|А ж. ~і, ~; xidmət, qulluq; ка-
рыста́цца ~амі *xidmətindən istifadə etmək*,
аказа́ць ~у *xidmət göstərmək*, бытаво́я
~і *məişət xidmətləri*; ♦ **да ва́шых** ~ qullu-
ğunuzda hazıram.

ПАСЛУ́ХА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. **Слу́хацца.**

ПАСЛУ́ХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Слу́хаць.**

ПАСЛЯ́ прысл., прыназ. з Р. 1. sonra; рас-
кажу́ ~ *sonra danışacağam*; 2. ~ ва́йны *mü-
haribədən sonra*, ~ ўро́ка *dərsdən sonra*.

ПАСЛЯ́ЗАЎ́ТРА прысл. ertəsi gün, biri-
gün; па́ехаць ~ *birigün yola düşmək*.

ПАСМ|А ж. ~ы, ~аў; bir çəngə saç.

ПАСМÉ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Смець.**

ПАСМЯ́|ЯЦЦА незак. ~юся, ~эшся, ~эц-
ца, ~юцца; гл. **Смяя́цца.**

ПАСНÉДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Сне́даць.**

ПАСО́Л м. пасл|а́, ~оў; səfir.

ПАСО́ЛЬСТВ|А н. ~а, ~аў; səfirlik; у ~е
səfirlikdə.

ПАСПАДЗЯ́|ВА́ЦЦА зак. ~юся, ~эшся,
~эцца, ~юцца; гл. **Спадзява́цца.**

ПАСПÉШЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя;
tələskən, tələsik; ~ы чалавё́к *tələskən adam*.

ПАСПРАБ|АВА́ЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~ўе,
~уюць; гл. **Спрабава́ць.**

ПАСПРАГА́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. **Спрага́ць.**

ПАСПРАЧА́|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. **Спрача́цца.**

ПАСПЯХО́ВА прысл. müvəffəqiyyətə;
вучы́цца ~ *müvəffəqiyyətə oxumaq*.

ПАСПЯХО́ВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; mə-
nimsəmə, müvəffəqiyyət; ~ь вучняў *şagird-
lərin müvəffəqiyyəti (mənimsəməsi)*.

ПА́СТ|А ж. ~ы, ~; pastá, məsun; зубна́я ~а
diş təsəvünü.

ПАСТА́|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць,
~вяць; гл. **Ста́віць.**

ПАСТАНО́|ВА ж. ~вы, ~ў; qətnamə, qə-
rar; прыня́ць ~ву *qərar qəbul etmək*.

ПАСТАРА́|ЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Стара́цца.**

ПАСТАРЭ́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Старэ́ць.**

ПАСТАЯ́ННА прысл. *həmişə, daima*; я ~ дўмаю пра вас тэп *həmişə sizi düşünüürəm.*

ПАСТАЯ́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *daimi, həmişəlik*; ~ая тэмперату́ра *daimi istilik.*

ПАСТРЫ́|ГЧЫ зак. ~гў, ~жэш, ~жэ, ~гўць; гл. **Стры́гчы.**

ПАСТРЫ́|ГЧЫСЯ зак. ~гўся, ~жэшся, ~жэцца, ~гўцца; гл. **Стры́гчыся.**

ПАСТУ́КА|ЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Сту́кацца.**

ПАСТУ́КА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Сту́каць.**

ПАСТУПА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паступіць); 1. *hərəkət etmək*; ~ць *právil'na düzgün hərəkət etmək*; 2. *girmək, daxil olmaq*; ~ць *ва ўніверсітэ́т universitetə daxil olmaq.*

ПАСТУП́|ЦЬ зак. ~лў, пастўп|іш, ~іць, ~яць; гл. **Паступа́ць.**

ПАСТУПО́ВА прысл. *tədricən, yavaş-yavaş*; ~ прывыка́ць *tədricən öyrəşmək.*

ПАСТУ́Х м. ~а, ~оў; 1. *çoban*; 2. *naхıçı.*

ПАСЦЕ́Л|Ь ж. ~і, ~ей і ~яў; *yer, yataq, yorğan-döşək*; *убра́ць ~ь yeri yığışdırmaq, лёгчы ў ~ь yatağa uzanmaq.*

ПАСЫЛА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пасла́ць); *göndərmək*; ~ць *за ўрачо́м həkim dalınca göndərmək, ~ць пісьмо́ məktub göndərmək.*

ПАСЫ́Л|КА ж. ~кі, ~ак; *bağlama*; *адпра́віць ~ку bağlama göndərmək, ~ка з садавінай теву́а bağlaması.*

ПА́СЫН|АК м. ~ка, ~каў; 1. *ögey oğul, oğulluq*; 2. *bic zoğ, yan zoğ (bitkilərdə).*

ПАСЯБР́|АВА́ЦЬ зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *dostlaşmaq, dost olmaq.*

ПАТАЁ́МН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *gizli, məxfi*; ~ая размо́ва *gizli söhbət*; **сін.** тайны.

ПАТРАБАВА́ЛЬНАСЦЬ ж. ~і; мн. *ня-ма*; *tələbkarlıq.*

ПАТРАБАВА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *tələbkar*; **сін.** стрóгі.

ПАТРАБАВА́НН|Е н. ~я, ~яў; 1. *tələb; выко́нваць чыё-н. ~е kimin tələbini yerinə yetirmək*; 2. *tələbnamə.*

ПАТРАБ́|АВА́ЦЬ зак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *tələb etmək.*

ПАТРО́Н м. ~а, ~аў; 1. *güllə; баяво́й ~ dolu güllə, халасты́ ~ boş güllə*; 2. *lampa yuvası.*

ПАТРУ́Л|Ь м. ~я, ~ёў; *gəzəri keşikçi dəstəsi*; ~ь *паліцы́і polis keşikçi dəstəsi.*

ПАТРЫЁ́Т м. ~а, ~аў; *vətənpərvər.*

ПАТРЕ́Б|АВА́ЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *tələb etmək.*

ПАТРЕ́БНАСЦЬ ж. ~і, ~ей; *tələbat*; *задавальня́ць ~і працо́ўных zəhmətkeşlərin tələbatını ödəmək.*

ПАТРЕ́БН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *lazım olan, gərək olan, lazımlı, gərəkli*; *зэ́та ~ая кні́га bu, lazımlı kitabdır.*

ПАТЭ́ЛЬН|Я ж. ~і, ~яў; *tava, saplıca*; **сін.** скаварада́.

ПАЎВО́СТРА|Ў м. ~ва, мн. *паўастрав|ы, ~оў*; *yarımada*; *Апшэро́нскі ~ Abşeron yarımadası.*

ПАЎЗ́|А ж. ~ы, ~аў і ~; *fasilə, ara; каро́ткая ~a qısa fasilə, рабі́ць ~у ara vermək.*

ПАЎЗ́|ЦІ незак. ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; 1. *sürünmək*; *змяя́ ~é ilan sürünür*; 2. *yerimək*; *паво́ўк ~é na сцяне́ hörümçək divarla yeriyir*; 3. *sürünə-sürünə getmək*; *ра́нены поў́з на жываце́ yaralı qarnı üstə sürünə-sürünə gedirdi.*

ПАЎЛІ́Н м. ~а, ~аў; *tovuz quşu.*

ПАЎНАЛЕ́ТН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; *həddi-buluğa çatmış.*

ПАЎПЛЫВА́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Уплыва́ць.**

ПАЎСТА́|ВА́ЦЬ незак. ~ўо, ~эш, ~é, ~ўць (зак. паўста́ць); *üsyən etmək.*

ПАЎСТА́НН|Е н. ~я, ~яў; *üsyən; падня́ць ~е üsyən qaldırmaq.*

ПАЎСТА́|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; гл. **Паўстава́ць.**

ПАЎСЮ́ДНА прысл. *hər yerdə, hər yanda.*

ПАЎТАРА́ ліч. м. і н. *bir yarım*; ~а *літра litr yarım, ~а го́да il yarım.*

ПАЎТАРАЎ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* паўтарыцца); təkrar olunmaq, təkrarlanmaq.

ПАЎТАРАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* паўтарыць); təkrar etmək, təkrarlamaq.

ПАЎТАР|Ы *ліч. ж.* bir yarım; ~ы́ ты́сячы́ *bir min yarım.*

ПАЎТАР|ЫШЦА *зак.* ~ўся, паўто́р|ышся, ~ышца, ~ацца; *гл.* Паўта́рацца.

ПАЎТАР|ЫШЬ *зак.* ~ў, паўто́р|ыш, ~ыш, ~аць; *гл.* Паўта́раць.

ПАЎТАРЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. təkrar; 2. təkrar etmək.

ПАЎТО́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; təkrar; ~ы́ за́каз təkrar sifariş.

ПАФАРБ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* Фарбава́ць.

ПАХАВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; dəfn, dəfn mə-rasimi.

ПАХМУ́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; tut-qun, buludlu; *дзень быў ~ы hava tutqun idi.*

ПА́ХН|УЦЬ *незак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; iyi gəlmək, qoxumaq; *квёткі до́бра ~уць çiçəklərin yaxşı iyi gəlir; ~е сенам от iyi gəlir.*

ПАХО́Д *м.* ~у, ~аў; 1. yürüş; *адпра́віцца ў ~ yürüşə çıxmaq; 2. səfər; 3. hərbi əməliyyat.*

ПАХО́ДЖАНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; 1. əsli, mənşəi; *сацыяльнае ~е ictimai mənşəi; 2. әмәлә gəlmə, yaranma; ~е жыцця на зямлі yer-də həyatın yaranması.*

ПАХО́Д|КА *ж.* ~кі, ~ак; yeriş; *пазнава́ць чалавэка на ~цы adamı yerişindən tanımaq.*

ПАХУ́Ч|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ətirli, xoş iü verən; *~ая квётка әtirli çiçək.*

ПАЦАЛ|АВА́ЦЦА *зак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; *гл.* Цалава́цца.

ПАЦАЛ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* Цалава́ць.

ПАЦАЛУ́Н|АК *м.* ~ка, ~каў; öpüş, busə.

ПАЦВЭ́Р|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*незак.* пацвярджа́ць); təsdiq etmək; *~дзіць чыё-н. слóвы kiminsə sözlərini təsdiq etmək.*

ПАЦВЯРДЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Пацвэ́рдзіць.

ПА́ЦЕР|КІ *мн.* ~ак; *адз.* няма; tuncuq; *шклянныя ~кі şüşə tuncuqlar.*

ПАЦЕ́Ш|ЫЦЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ышца, ~ацца; əylənmək, başı qarışmaq.

ПАЦІ́СКА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* паці́снуць); sıxmaq; *~ць руку́ əlini sıxmaq; ◊ ~ць плячы́ма çiyinlərini çəkmək.*

ПАЦІ́СН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* Паці́скаць.

ПАЦУ́К *м.* ~а, ~оў; siçovul.

ПАЦЯ́МНЭ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Ця́мнець.

ПА́Ч|АК *м.* ~ка, ~каў; dəstə, бүкүм, qutu; *~ак газе́т bir dəstə qəzet, купіць ~ак цу́кру bir qutu qənd almaq.*

ПАЧАКА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; gö-zlətmək; *~ць тавара́шыа yoldaşını gözlətmək.*

ПАЧАСТ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* Частава́ць.

ПАЧАСТУ́Н|АК *м.* ~ку, ~каў; 1. qonaq et-mə; 2. yemək-içmək.

ПАЧА́Т|АК *м.* ~ку; *мн.* няма; başlangıç, əvvəl.

ПАЧ|А́ЦЦА *зак.* 1 і 2 асоб. не ўжыв., ~не́цца, ~ну́цца; *гл.* Пачына́цца.

ПАЧ|А́ЦЬ *зак.* ~ну́, ~не́ш, ~не́, ~ну́ць; *гл.* Пачына́ць.

ПАЧУ́|ЦЦА *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; eşidilmək; *~ліся кро́кі а́уақ səsləri eşidilir.*

ПАЧУ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Чу́ць.

ПАЧЫ́НА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; təşəbbüs, iş.

ПАЧЫ́НА́|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (*зак.* пача́цца); başlanmaq; *~ецца но́вы год уе́ні il başlayırdı, уро́к ~е́ц-ца ў во́сем ра́ніцы dərş səhər saat səkkizdə başlanır.*

ПАЧЫ́НА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пача́ць); başlamaq; *~ць гавара́ць да-ні́штаға başlamaq, ~ць уро́к dərş başlamaq.*

ПАЧЫ́РВАНЭ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Чы́рванэ́ць.

ПА́Ш|А *ж.* ~ы, ~; otlaq.

ПАША́Н|А *н.* ~ы; *мн.* няма; hörmət, ehti-ram; *выража́ць ~у да каго-н. hörmət bəş-lətmək.*

ПАШКАД|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* Шкадава́ць.

ПЕРАВА́ЖНА прысл. 1. əsasən, ən çox; 2. əksərən.

ПЕРАВА́Л м. ~у, ~аў; аşıрым, dağ keçidi.

ПЕРАВА́РВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Перавары́ць.**

ПЕРАВА́РОТ м. ~у, ~аў; 1. çevriliş, devriliş; *дзяржаўны ~ dövlət çevrilişi*; 2. dönüş; ~ у навуцы *elmdə dönüş*.

ПЕРАВА́РОЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Пераварну́цца.**

ПЕРАВА́РОЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Пераварну́ць.**

ПЕРАВА́Р|Ы́ЦЬ зак. ~ў, перавары́ш, ~ыць, ~аць (незак. пераварваць); 1. təzədən qaynatmaq; ~ыць *варэнне müəbbəni təzədən qaynatmaq*; 2. həzm etmək, həll etmək; ~ыць *ёжу qidanı həzm etmək*.

ПЕРАВ|Ё́ЗЦІ зак. ~язу́, ~язе́ш, ~язе́, ~язу́ць; гл. **Перавозі́ць.**

ПЕРАВО́Д м. ~у, ~аў; 1. keçirmə; ~ з аднаго класа ў другі *bir sinifdən o biri sinfə keçirmə*; 2. barat; *грашовы ~ pul baratı*.

ПЕРАВО́|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць (зак. перавёзці) daşımaq (miniklə); ~зіць *рэчы şeyləri daşımaq*.

ПЕРАВЫ́КАНА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. перавыкónваць); artıqlaması ilə yerinə yetirmək.

ПЕРАВЫ́КОНВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Перавы́канаць.**

ПЕРАВЫ́|СІЦЬ зак. ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць; гл. **Перавы́шаць.**

ПЕРАВЫ́Ш|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. перавысіць); ötmək, keçmək, aşmaq; ~ць *норму portanı ötmək*.

ПЕРАВЯ́|З|АЦЬ зак. ~жу́, перавя́ж|аш, ~а, ~уць (незак. перевя́зваць); sarımaq, bağlamaq; ~заць *рану yarayı sarımaq*.

ПЕРАВЯ́ЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Перавя́заць.**

ПЕРАВЯ́РН|ЎЦА зак. ~ўся, пераве́рн|ешся, ~ецца, ~уцца (незак. пераварочвацца); çevrilmək, dönmək; ~ўца з бо́ку на бок *bir böyründən o biri böyrünə çevrilmək*.

ПЕРАВЯ́РН|ЎЦЬ зак. ~ў, пераве́рн|еш, ~е, ~уць (незак. пераварочваць); çevirmək,

döndərmək; ~ўць *старонкі knigi kitabın vərəqlərini çevirmək*.

ПЕРАГАВÓР|Ы мн. ~аў, адз. няма; danışqlar; *мірныя ~ы sülh danışıqları*.

ПЕРАГАНЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Перагна́ць.**

ПЕРАГА́РОД|КА ж. ~кі, ~ак; arakəsmə.

ПЕРАГА́РТ|А́ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. перагóртваць); vərəqlətmək; ~ць *кнігу kitabı vərəqlətmək*.

ПЕРАГЛЯ́Д|А́ЦЬ незак. ~аю, ~аеш, ~ае, ~аюць; гл. **Перагля́дзець.**

ПЕРАГЛЯ́|ДЗЕ́ЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (незак. пераглядаць); yenidən baxmaq.

ПЕРАГ|Н|А́ЦЬ зак. ~аніó, перагón|іш, ~іць, ~яць (незак. пераганяць); ötmək, ötüb keçmək; ~на́ць *кónніка atlını ötüb keçmək*.

ПЕРАГÓРТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Перагартáць.**

ПЕ́РАД¹ м. ~у, мн. перад|ы́, ~оў; qabaq; ~ сукéнкі *paltanın qabağı*.

ПЕ́РАД² прыназ. з Т. 1. qabağında, qarşısında, önündə; ~ dóмам *evin qarşısında*; 2. qabaq, öncə, əvvəl; *гуля́ць ~ сном yatmaqdan əvvəl gəzintmək*; 3. yanında, -dan, -dən; *я вінава́ты ~ vâmi sizin yanınızda günahkarım*.

ПЕРАДА|В|А́ЦЬ незак. ~іó, ~éш, ~é, ~іóць; гл. **Перада́ць.**

ПЕРАДАВ|І́К м. ~а́, ~оў; qabaqcıl; ~і *вытворчасці istehsalat qabaqcılları*.

ПЕРАДАВ|І́ прым. ~а́я, ~о́е, ~і́я; 1. ön, öndə gedən; 2. qabaqcıl; ~а́я *гаспадарка qabaqcıl təsərrüfat*, ~а́я *брыга́да qabaqcıl briqada*; ♦ ~і́ *арты́кул baş məqalə*.

ПЕРАДАПÓШН|І прым. ~я́я, ~я́е, ~і́я; axırıncıdan əvvəlki.

ПЕРАДА́|ЦЬ зак. ~м, перада|сі́, перада́|сьц, ~ду́ць (незак. перадава́ць); 1. vermək (birisinin vasitəsilə); ~ць *кні́гу тавáрышу kitabı yoldaşına vermək*, ~ць *свой во́ныт öz təcrübəsini vermək*, ~ць *на ра́дыё radio ilə vermək*; 2. ötürmək; ~ць *з рук у рýкі чи əldən ələ ötürmək*; 3. söyləmək, çatdırmaq, yetirmək; ~ць *прывіта́нне salam söyləmək*.

ПЕРАДАЧ|А *ж.* ~ы, ~; 1. vermə, verilmə; 2. ötürmə; 3. veriliş; *глядзёўць ~у на тэлебачанні televiziya verilishə baxmaq.*

ПЕРАДУМА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* перадумваць); fikrini dəyişmək, fikrindən daşınmaq.

ПЕРАДУМВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перадумаць.**

ПЕРАЁ|ХАЦЬ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* пераязджаць); 1. keçmək, aşmaq (miniklə); ~хаць праз раку́ чайу́ *keçmək*, ~хаць праз гóры да́гляры *aşmaq*; 2. köçmək; ~хаць на нóвую квaтэ́ру *təzə mənzilə köçmək.*

ПЕРАЖЫВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. hiss, həy-əsan; 2. təəssürat.

ПЕРАЖЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перажыць.**

ПЕРАЖЫ́Т|АК *м.* ~ка, ~каў; qalıq; ~кі міну́лага *keçmişin qalıqları.*

ПЕРАЖЫ́|ЦЬ *зак.* перажыва́ў, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* перажыва́ць); уа́жата́, ке́чир-ма́к; ~ць шчаслівыя дні *hoşbəxt günlərini yaşamaq.*

ПЕРАЙ|СЦІ *зак.* ~ду́, пяро́й|дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* пераходзіць); *ке́чма́к; ~сцi вóліцу кiсэ́нi ке́чма́к, ~сцi праз мост көр-пiдэ́н ке́чма́к, ~сцi на дру́гую рабóту ба́с-qa і́шэ ке́чма́к, ~сцi ў трэ́ці клас (на трэ́ці курсе) iсчiнцiу сiнфэ́ (iсчiнцiу kursa) ке́чма́к.*

ПЕРАКА́З *м.* ~у, ~аў; nağıl etmə, danışma.

ПЕРАКАНА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. inan-dırma; 2. qənaət, etiqad; *маё глыбóкае ~е тэ́нiм дэ́рiн етiқадiт; 3. əqidə, məslək; па-лiтэ́чыныя ~i сiyasi əqidə.*

ПЕРАКАНА́ЎЧ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; inamlı, inandırıcı; ~ы пры́клад *inandırıcı misal.*

ПЕРАКАНА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; inanmaq, əmin olmaq, qənaətə gəlmək; ~цца ў ягó слу́шнасцi *опи́н ха́qlı olduđuna əmin olmaq.*

ПЕРАКАНА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; inandırmaq; ~ць тавáрыша ў сваёй спра́ядлiвасцi *yoldaşını özünün haqlı olduđuna inandırmaq.*

ПЕРАКЛА́Д *м.* ~у, ~аў; tərcümə; ~ з бе-лару́скай мо́вы на азе́рбајджáнскую *belarus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə.*

ПЕРАКЛАД|А́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перакласці.**

ПЕРАКЛА́ДЧЫК *м.* ~а, ~аў; tərcüməçi.

ПЕРАКЛА́|СЦІ *зак.* перакла|ду́, ~дзеш, ~дзе́, ~ду́ць (*незак.* пераклада́ць); tərcümə etmək; ~сцi з бе́лару́скай мо́вы *belarus dilin-dən tərcümə etmək.*

ПЕРАКЛІ́Ч|КА *ж.* ~кі, ~ак; yoxlama, ad-baad oxuma.

ПЕРАКЛЮ́ЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Пераклучыць.**

ПЕРАКЛЮ́Ч|ЫЦЬ *зак.* ~у́, пераклю́-ч|ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* пераклуча́ць); ке́чiртма́к; ~ы́ць на дру́гую хва́лю *başqa dalğaya keçirtmək.*

ПЕРАКРЫ́ВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перакрыць.**

ПЕРАКР|ЫЦЬ *зак.* ~ы́ю, ~ы́еш, ~ы́е, ~ы́юць (*незак.* перакрыва́ць); 1. üstünü ört-mək; ~ы́ць дах да́мiн iстiнiу́ iртма́к; 2. kəs-mək, bağlamaq; ~ы́ць даро́гу yolu bağlamaq.

ПЕРАКУ́Л|ІЦЬ *зак.* ~ю́, пераку́л|iш, ~іць, ~яць; çevirmək, yıxmaq (üzü üstə, yanı üstə və s.).

ПЕРАКУ́ЛЬВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; çevirmək, yıxılmaq, aşmaq (arxası üstə, böyrü üstə və s.); ~цца на бок *böyrü üstə aşmaq*; çevrilmək, yıxılmaq (üzü üstə, yanı üstə və s.).

ПЕРАЛА́|ЗІЦЬ *незак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; *гл.* **Пералэзіці.**

ПЕРАЛÉЗ|ЦІ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*не-зак.* пералáзіць); aşmaq; ~цi праз сцяну́ *dı-vardan aşmaq.*

ПЕРАЛІ́К *м.* ~у, ~аў; siyahı; ~ кні́г *kitab-ların siyahısı.*

ПЕРАЛІ́ЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Пералічыць.**

ПЕРАЛІ́Ч|ЫЦЬ *зак.* ~у́, пералі́ч|ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* пералі́чваць); 1. bir-bir saymaq; 2. təkrar saymaq, yenidən hesablamaq.

ПЕРАЛІ́ОМ *м.* ~у, ~аў; 1. sınıq; ~ кля́чыцы көрпү́цүк сүмтү́юнүн сınığı; 2. dönüş; ка-рэ́нны ~ əsaslı dönüş.

ПЕРАМАГА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* перамагчы); 1. qalib gəlmək, qələbə çalmaq, udmaq; ~ць у ворага дўштэна qalib gəlmək, ~ць у спаборніцтве уарыша qalib gəlmək; 2. üstün gəlmək; ~ць хваробу хəstəliyə üstün gəlmək.

ПЕРАМАГЧЫ *зак.* ~гу, перамó|жаш, ~жа, ~гуць; *гл.* **Перамага́ць.**

ПЕРАМЭ́Н|А *ж.* ~ы, ~; dəyişmə, dəyişiklik; ~а клімату iqlimin dəyişməsi, ~а ў адносінах тўnasibətlərdəki dəyişiklik.

ПЕРАМІ́Р'|Е *н.* ~я, ~яў; barışiq, sülh.

ПЕРАМО́Г|А *ж.* ~і, ~; qələbə, zəfər; да-сягну́ць ~і qələbə qazanmaq.

ПЕРАМО́ЖЦ|А *м.* ~а, ~аў; qalib, müzəffər; вьі́сці ~ам qalib çıxmaq.

ПЕРАМЯ|СЦІ́ЦЦА *зак.* ~шчу́ся, пера-ме|сці́ся, ~сці́цца, ~сця́цца; *гл.* **Перамя-шча́цца.**

ПЕРАМЯШЧ́А|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* перамясціцца); yerini dəyişmək.

ПЕРАНАЧ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* **Начава́ць.**

ПЕРАНЕ́С|ЦІ *зак.* пераняс|ў, ~эш, ~е, ~ўць; *гл.* **Перанóсьць.**

ПЕРАНО́С *м.* ~у, ~аў; keçirmə, keçirilmə (sətidən sətrə); ~ слóва sözü'n sətidən sətrə keçirilməsi.

ПЕРАНО́|СЦЬ *незак.* ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць (*зак.* перанэсці); 1. daşımaq, aparmaq (bir yerdən başqa yerə); 2. köçürmək; ~сіць сталі́у ў і́ныы гóрад raytaxtı başqa şəhərə köçürmək; 3. keçirmək (başqa vaxta); ~сіць урóк на аўтóрак dərsi ikinci günə (çərşənbə axşamına) keçirmək.

ПЕРАНО́СН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; məcazi; ~ае значэ́нне слóва sözü'n məcazi mənası.

ПЕРАПІ́С *м.* ~у, ~аў; siyahıya alınma; ~ насельні́цтва əhalinin siyahıya alınması.

ПЕРАП|СА́ЦЬ *зак.* ~шу́, перапі́ш|аш, ~а, ~уць (*незак.* перапісваць); üzünü köçürtmək, təzədən yazmaq.

ПЕРАПІ́СВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; yazışmaq, məktublaşmaq; ~цца з сьб́рам dostu ilə məktublaşmaq.

ПЕРАПІ́СВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перапі́сваць.**

ПЕРАПЛЁ́Т *м.* ~у, ~аў; cild, üz; ~ кні-гі kitabın cildi, адда́ць у ~ cildlənməyə vermək.

ПЕРАПЛЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Пераплы́ць.**

ПЕРАПЛЫ́|ЦЬ *зак.* ~вў́, ~вэш, ~вё, ~вўць (*незак.* пераплыва́ць); üzüb keçmək; ~ць раку́ çayı üzüb keçmək.

ПЕРАПР́А|ВА *ж.* ~вы, ~ў; keçid.

ПЕРАПУЖ́А|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; bərk qorxmaq.

ПЕРАПУЖ́А|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; bərk qorxutmaq.

ПЕРАПЫ́Н|АК *м.* ~ку, ~каў; 1. fasilə; ~ак на абéд nahar fasiləsi, працава́ць без ~ку fasiləsiz işləmə; 2. tənəffüs; вялі́кі ~ак böyük tənəffüs, на ~ак tənəffüsdə.

ПЕРАПЫ́Н|І́ЦЬ *зак.* ~ю́, перапы́н|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Перапы́няць.**

ПЕРАПЫ́НІА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* перапыні́ць); kəsmək, dayandırmaq, saxlamaq; ~ць пра́цу işi dayandırmaq, ~ць знаёмства tanışlığı kəsmək.

ПЕРАПЫ́ТА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* перапы́тваць); yenidən soruşmaq, təkrar soruşmaq.

ПЕРАПЫ́ТВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перапы́таць.**

ПЕРАРА|БІ́ЦЬ *зак.* ~бліó, перарóб|іш, ~іць, ~яць (*незак.* перарабля́ць); təzədən düzəltmək, dəyişdirmək.

ПЕРАРАБЛ́Я|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перарабі́ць.**

ПЕРАСА́Д|КА *ж.* ~кі, ~ак; başqa miniyə (qatara, avtobusa) minmə.

ПЕРАС|Ё́КЧЫ *зак.* ~яку́, ~ячэ́ш, ~ячэ́, ~яку́ць (*незак.* перасяка́ць); kəsmək, kəsib keçmək; ~ёкчы дарóгу yolu keçmək.

ПЕРАСО́ЎВАНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; hərə-kət, hərəkət etmə, yerini dəyişmə.

ПЕРАСО́ЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перасо́ўнуць.**

ПЕРАСТА|ВА́ЦЬ *незак.* ~ю́, ~эш, ~е́, ~ю́ць; *гл.* **Пераста́ць.**

ПЕРАСТА́|ЦЬ *зак.* ~ну, ~неш, ~не, ~нуць (*незак.* пераставáць); 1. dayanmaq, kəsilmək; *дождж не ~вáў* yağış kəsilmirdi (*kəsmirdi*); 2. əl çəkmək, buraxmaq, atmaq; ~ць чытáць *охитаqдан* əl çəktək.

ПЕРАСТУПÁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пераступіць); addamaq, addayıb keçmək.

ПЕРАСТУП|Ї|ЦЬ *зак.* ~лю́, перасту́п|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Пераступáць.**

ПЕРАСУ́|У|ЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* перасо́ўваць); çəkmək, yerini dəyişdirmək; ~уць стол на сярэ́дзіну пакóя *tasarı otağın ortasına çəktək.*

ПЕРАСЦЕРАГÁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* перасцерагчы); saqındırmaq; ~ць ад небяспéкі тэ́хлiкэдэп *saqındırmaq.*

ПЕРАСЦЕРА|ГЧЫ *зак.* ~гу́, ~жэ́ш, ~жэ́, ~гу́ць; *гл.* **Перасцерагáць.**

ПЕРАСЯКА́|ЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца; kəsişmək; *лі́ніі ~юцца хэтлэр кэсі́ш.*

ПЕРАСЯКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перасéкчы.**

ПЕРАСЯЛ|Ї|ЦЦА *зак.* ~ю́ся, перасéл|і́ся, ~і́цца, ~я́цца; *гл.* **Перасяля́цца.**

ПЕРАСЯЛЯ́|ЦЦА *незак.* ~ю́ся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* перасялі́цца); köçmək (*başqa yerə*); ~цца ў но́вы дом тэ́зэ е́вə кө́чтэк.

ПЕРАСЯЧЭ́НН|Е *н.* ~я, ~я́ў; kəsişmə; *кρό́пка ~я кэсі́штə пöqtəsi.*

ПЕРАЎТВАРА́|ЦЦА *незак.* ~ю́ся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; çevrilmək, dönmək, halına keçmək; ~цца ў на́ру бухара çevrilmək.

ПЕРАЎТВАРА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Пераўтвары́ць.**

ПЕРАЎТВАР|Ы́ЦЬ *незак.* ~у́, пераўтвóр|ыш, ~ыць, ~аць (*зак.* пераўтварáць); köküндən dəyişdirmək, başqa şəklə salmaq; ~ыць у парашо́к то́з шэ́клiнə салмаq, ~ыць у жарт *zarafata çevirmək (salmaq).*

ПЕРАХАП|Ї|ЦЬ *зак.* ~лю́, перахóп|іш, ~іць, ~яць (*незак.* перахóплiваць); ələ keçirmək; ~іць пісьмó тэ́ктуби əлə keçі́ртэк.

ПЕРАХО́Д *м.* ~у, *мн.* няма; ~а, ~аў; 1. keçmə; ~ на і́ншую пра́цу *başqa işə keçтə,*

пры ~зе цéраз ву́ліцу кү́çэдэп кечэ́ркэп; 2. keçid; падзéмны ~ уeraltı keçid.

ПЕРАХО́|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл.* **Перайсці́.**

ПЕРАХО́ДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *грам.* təsirli; ~ы дзеясло́ў təsirli feil.

ПЕРАХО́ПЛІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Перахапíць.**

ПЕ́Р|АЦ *м.* ~цу, ~цаў; istiot, bibər; чóрны ~ац *qara istiot.*

ПЕРАШКАДЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* перашко́дзіць); mane olmaq, maneçilik etmək.

ПЕРАШКО́Д|А *ж.* ~ы, ~; əngəl, maneə, çətinlik; *пераадо́лець усé ~ы бү́тiн mane-ələri aradan qaldırmaq.*

ПЕРАШКО́|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл.* **Перашкаджа́ць.**

ПЕРАЯЗДЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Пераéхаць.**

ПЕ́РНІК *м.* ~а, ~аў; şirin qoğal.

ПЕРО́Н *м.* ~а, ~аў; minik meydançası; *вóй-сцi з вагóна на ~ vaqondan minik meydan-çasına çıxmaq.*

ПЕ́РСІК *м.* ~а, ~аў; şaftalı.

ПЕРСПЕКТЫ́|ВА *ж.* ~вы, ~ў; gələcək, gözlənilən şey.

ПЕРШАБЫ́ТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ibtidai, çox qədim; ~ы чалавéк *ibtidai insan.*

ПЕ́РШАСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ilkin, ibtidai; 2. ilk.

ПЕ́РШ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. birinci; ~ы клас *birinci sinif*, ~ы спорт *birinci növ*, ~ы рад *birinci sıra*; 2. ilk; ~ы касманáўт *ilk kosmonavt*, ~ае кахáнне *ilk məhəbbət*; ♦ ~ая дапамóга *ilk yardım*, у ~ую чаргú *ilk növbədə.*

ПЕРШЫ́НСТВ|Ў *н.* ~а; *мн.* няма; birincilik; ~ó краiны на футбóле *futbol üzrə ölkə birinciliyi.*

ПЕРЫ́ЯД *м.* ~у, ~аў; dövr; *насляваéнны ~ müharibədən sonrakı dövr.*

П'Е́С|А *ж.* ~ы, ~; pyes (dram əsəri).

ПЕ́С|НЯ *ж.* ~ні, ~ень; mahnı, nəğmə; *на-рóдная ~ня халq mahnısı*, *пець ~ню mahnı oxumaq.*

ПЕЦЬ *незак.* п[я]ю, ~эш, ~э, ~юць (зак. спець); *охутақ; у сáдэ неў салавёй баğда bülbul oxuyurdu.*

ПЕЧ *жс.* ~ы, п[ячэ]й *i* п[э]чаў; *soba; manіць ~ sobanı yandırmaq (qalataq).*

ПЕЧАН|Ь *жс.* ~і, ~ей; *qara ciyər, bağır.*

ПЕШАХОД *м.* ~а, ~аў; *piyada.*

ПЕШ|КА *жс.* ~кі, ~ак; *piyada (şahmat oyununda).*

ПІВ|А *н.* ~а; *мн. няма; pівə; niць ~a pівə іçтəк.*

ПІЛ|А *жс.* ~ы, ~; *mişar, biçqi.*

ПІЛ|АВАЦЬ *незак.* ~ю, ~юеш, ~юе, ~ююць (зак. распілаваць); *mişarlamaq, biçqılamaq; ~авáць dóишкy taxtanı mişarlamaq.*

ПІЛОТ *м.* ~а, ~аў; *təyyarəçi.*

ПІЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *dikilmiş, zillənmiş; ~ы nóзірк dikilmiş nəzər.*

ПІЛЮЛ|Я *жс.* ~і, ~; *həb; праглынуць ~ю həb atmaq.*

ПІНЖАК *м.* ~á, ~óў; *pencək; надзэць ~ pencək geymək.*

ПІРАЖ|ОК *м.* ~ká, ~кóў; *pirajok (kiçik piroq); ~ók з мясам ətli pirajok.*

ПІРОГ *м.* п[іра]á, ~óў; *piroq (içərisində ət, tə-rəvəz və s. olan xəmirədən bişirilmiş məmulat).*

ПІРОЖН|АЕ *н.* ~ага, ~ых; *pirojna (undan bişirilmiş şirin qənnadı məmulatı).*

ПІ|САЦЬ *незак.* ~шү, п[і]шаш, ~ша, ~шуць (зак. напісаць); 1. *yazmaq; ~сáць пісьмó тəktub yazmaq; ~сáць вёршы şeir yazmaq; 2. çəkmək; ~сáць карціну rəsm əsəri çəkmək.*

ПІСТАЛЁТ *м.* ~а, ~аў; *tapançə.*

ПІСЬМЕННАСЦ|Ь *жс.* ~і; *мн. няма; yazı.*

ПІСЬМЁННІК *м.* ~а, ~аў; *yazıçı, ədib; || прым. пісьмённіцк|і, ~ая, ~ае, ~ія.*

ПІСЬМЁННІЦ|А *жс.* ~ы, ~; *yazıçı qadın.*

ПІСЬМ|О *н.* ~á, пісем *i* пісьмаў; *məktub, kağız; пісáць ~ó təktub yazmaq.*

ПІСЬМОВА *присл.* *yazılı surətdə; ант. вўсна.*

ПІСЬМОВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *yazı; ~ая рабóта yazı işi; 2. yazılı; у ~ым вўглядзе yazılı şəkildə; ант. вўсны.*

ПІЦЬ *незак.* п'ю, п'еш, п'е, п'юць; *içmək; niць чай çay içтəк.*

ПІЯНІНА *н. нескл.* *piano (musiqi aləti); iğrácı na ~ piano çalmaq.*

ПІЯНІСТ *м.* ~а, ~аў; *pianoçu.*

ПІАВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *üz-mək; я вучўся ~ць тəп üzтəyi öyrəniрəт.*

ПІАВ|ПЦЬ *незак.* плáўлю, плáв|іш, ~іць, ~яць; *əritmək; ~іць метáл metal əritmək.*

ПІАДАВІТ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *bar-lı, məhsuldar (bitki); 2. tez artan, tez çoxalan (heyvan).*

ПІАДОВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *meyvə; ~ае дрэва meyvə ağacı.*

ПІАЗАМ *присл.* *arxası üstə; unpəcı ~ ar-xası üstə uхılmaq.*

ПІАКАТ *м.* ~а, ~аў; *şüar; павéсіць ~ на сцяну şüarı divara vurmaq.*

ПІА|КАЦЬ *незак.* ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць; *ağlamaq; ~каць ад bóлю ağrıdan ağlamaq.*

ПІАКСІВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *asınə-caqlı, ağlar.*

ПІАН *м.* плáн|а, ~аў; *plan; вўканаць ~ planı yerinə yetirmək, расказаць на ~e plan üzrə danışmaq.*

ПІАН|АВАЦЬ *незак.* ~ю, ~юеш, ~юе, ~ююць (зак. запланавáць); *planlaşdırmaq.*

ПІАНАВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *planlı; ~ая гаспадарка planlı təsərrüfat.*

ПІАНАМЁРН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *planlı, müntəzəm.*

ПІАНЁТ|А *жс.* ~ы, ~; *planet (göy cismi).*

ПІАНІР|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. спланіраваць); *planlaşdırmaq.*

ПІАСТ *м.* пласт|á, ~óў; *lay, təbəqə.*

ПІАСТМАС|А *жс.* ~ы, ~; *plastmas (plastik kütlə).*

ПІАСЦІН|КА *жс.* ~кі, ~ак; 1. *lövəcik; 2. val; настáвіць ~ку val qoумаq (oxutdurmaq).*

ПІАТ|А *жс.* ~ы, *мн. няма; haqq, muzd; кватэ́рная ~a tənzil haqqı, ~a за навучán-не təhsilhaqqı.*

ПІАТН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ödənişli, pullu; ~ы білét pullu билет, ~ая паліклі́ніка pullu poliklinika, ~ае навучáнне ödənişli təhsil.*

ПІАТФОРМ|А *жс.* ~ы, ~і ~аў; 1. *meydan-ça, enli səki; 2. üstüaçıq vaqon.*

ПЛАЦІН|А ж. ~ы, ~; bənd; будавáць ~у bənd tiktək.

ПЛАЦІЦЬ незак. плачу́, пла́ц|іш, ~іць, ~яць (зак. заплаціць); ödəmək, haqqını vermək, pulunu vermək; плаці́ць за кні́гу kita-bın pulunu vermək, плаці́ць у ка́су kassaya ödəmək, плаці́ць за навучанне təhsilhaqqını ödəmək.

ПЛАЦКА́РТ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; plaskart (nömrəli yer); || прым. плацка́ртн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы вагoн plaskart vaqon.

ПЛАЧ м. плачу́; мн. няма; 1. ağlamaq səsi; 2. ağı.

ПЛАШЧ м. плашч|а́, ~оў; plaş; апрану́ць ~ plaş geutmək.

ПЛЁМ|Я н. плéмя і плéмені, плямён і плямёнаў; tayfa, qəbilə; старажы́тныя плямёны qədim tayfalar.

ПЛЁСН|Я ж. ~і; мн. няма; kif; накры́цца ~яй kiflənmək, kif atmaq.

ПЛЁ|СЦІ незак. пляту́, пляце́ш, пляце́, пляту́ць (зак. сплэ́сці); hörmək, toxumaq; ~сцi карзі́ну zənbil hörmək.

ПЛЁ|СЦІСЯ незак. пля|ту́ся, ~це́ся, ~це́цца, ~ту́цца (зак. сплэ́сціся); zorla yerimək, sürünmək; ~сцiся ў хвасце́ arxada sürünmək.

ПЛЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məhsuldar; ~ая пра́ца məhsuldar əmək.

ПЛЁТ|КА ж. ~кі, ~ак; qeybət, dedi-qodu.

ПЛИТ|А ж. ~ы; мн. плі́т|ы, ~; 1. sal daş, lövhə; 2. pilətə.

ПЛИ́Т|КА ж. ~кі, ~ак; 1. kiçik pilətə; 2. plitka; ~ка шакала́ду şokolad plitkasi.

ПЛОД м. пло́д|а, плад|оў; meyvə, bar; прыно́сіць ~ы bar vermək.

ПЛОМБ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; 1. plomb, qurğuşun möhür; накла́сці ~у möhür basmaq; 2. plomb; ста́віць ~у plomb qoymaq (dışə).

ПЛО́СКАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; müstəvi, səth; нахі́льная ~ь əyri səth.

ПЛО́СК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; yastı, düz; ~і бе́раг yastı sahil.

ПЛО́ШЧ|А ж. ~ы, ~аў; 1. meydan; шыро́кая ~а geniş meydan; 2. sahə; во́рная ~а əkin sahəsi, жы́лая ~а yaşayış sahəsi, ~а трохвуго́льніка üçbucsağın sahəsi.

ПЛУГ м. плу́га, плуго́ў; kotan; тра́ктарны ~ traktor kotanı.

ПЛЫВЕ́Ц м. плы́ўц|а́, ~оў; üzgüçü.

ПЛЫ|ЦЬ незак. ~вў, ~веш, ~вё, ~вўць; üzmək; ~ць на спі́нə arxası üstə üzmək, ~ць на ло́дцы qayıqla üzmək.

ПЛЮ́Н|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. Плява́ць.

ПЛЮС м. ~а, ~оў; 1. üstəgəl (+); 2. müsbət, müsbət cəhət; ант. мі́нус.

ПЛЮ́ШЧ м. ~ў, ~оў; sarmaşıq.

ПЛЯВА́|ЦЬ незак. плю|ю́, ~еш, ~юё, ~юць (зак. плю́нуць, наплява́ць); tüpürmək.

ПЛЯЖ м. пляж|а, ~аў; çimərlik.

ПЛЯ́М|А ж. ~ы, ~; ləkə; тлу́шчавая ~а yağ ləkəsi.

ПЛЯМЁ́ННІК м. ~а, ~аў; 1. qardaş oğlu; 2. bacı oğlu.

ПЛЯМЁ́ННІЦ|А ж. ~ы, ~; 1. qardaş qızı; 2. bacı qızı.

ПЛЯТКА́Р|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; söz gəzdirmək, qeybət eləmək, qeybət qılmaq.

ПЛЯЦЕ́НЬ м. плятн|я́, ~ёў; hörmə çərər.

ПЛЯЦО́|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; meydança; спарты́ўная ~ўка idman meydançası.

ПЛЯЧ|О н. ~а́, плеч і плячэ́й; çiyin; накла́сці руку́ на ~о əlini çiyünə qoymaq; ◇ ~о ў ~о çiyin-çiyinə.

ПО́БАЧ прысл. 1. yan-yana, yanaşı; ся́дзёць ~ yanaşı oturmaq; 2. yaxında; шко́ла знахо́дзіцца ~ məktəb yaxındadır.

ПО́ВАД м. ~а, павадо́ў і ~у, по́вадаў; yedək, cilov; ◇ бы́ць на по́вадзе ў каго-н. birisinin yedəyində getmək, sözü ilə oturub-durmaq.

ПО́ВАР м. ~а, ~аў; aşbaz.

ПО́ГЛЯД м. ~у, ~аў; 1. baxış, nəzər; на мой ~ nəzərimcə; 2. görüş; навукóвы ~ elmi görüş; ◇ на пэ́ршы ~ ilk baxışda.

ПО́ДЗВІГ м. ~у, ~аў; hünər, igidlik; э́дзэй-снiць ~ hünər göstərmək.

ПО́ДПІС м. ~у, ~аў; qol, imza; наста́віць ~ imza etmək, imzalamaq, за ~ам каго-н. kimin imzası ilə.

ПО́ЕЗД м. ~а; мн. паязд|ы́, ~оў; qatar; на-сажы́рскі ~ sərnişin qatarı, céсцi ў ~ qatarı minmək.

ПОЗ|А ж. ~ы, ~; *duruş*; *стаць у ~у duruş* (*görkəm*) *almaq*.

ПОЗІРК м. ~у, ~аў; *baxış, nəzər*; *кідáць ~ nəzər salmaq*; $\diamond$ *з пэ́ршага ~у* ilk baxışdan.

ПОЗНА прысл. 1. *гес*; ~ *лёгчы спаць гес уатмаq*; 2. у знач. *вык. гесdir*; *ужо ~ artıq гесdir*.

ПОЗН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; 1. *хейлі кеç-miş, son, axır*; ~яй *но́ччу гесэдэн хейлі кеç-miş*, ~яя *вóсень son rayız, rayızın sonu*; 2. *гес гəлmiş, gecikmiş*; ~яе *кахáнне гесик-miş məhəbbət*.

ПОЛ м. *пóл|у*; *мн. няма і пóла*, *палóў*; *cıns*; *мужчы́нскі (жанóчы) ~ kîşî (qadın) cınsı*.

ПÓЛ|Е н. ~я, *мн. пал|і*, ~ёў; 1. *tarla*; *пра-цава́ць у ~і tarlada işləmək*; 2. *sahə, meydan*; ~е *дзéйнасці fəaliyyət sahəsi*.

ПОЛК м. *палк|á*, ~óў; *alay*; *камандзі́р ~á alay komandiri*.

ПÓЛ|КА ж. ~кі, ~ак; *rəf, taxça*; *кні́жная ~ка kitab rəfi*.

ПÓЛЫМ|Я н. ~я; *мн. няма*; *alov*; ~я *вóг-нішча tonqalın alovu*.

ПÓЛЮС м. ~а, ~аў; *qütb*; *паўно́чны ~ şimal qütbü*.

ПÓМНІК м. ~а, ~аў; *abidə, heykəl*; ~ *Янку Купалу Yanka Kupalanın heykəli, настáвіць ~ heykəl qoymaq*.

ПÓМН|ІЦЬ *незак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *yadda saxlamaq, xatırlamaq*; *ант.* *забы-ва́ць*.

ПÓМП|А ж. ~ы, ~аў і ~; *nasos (sorucu)*.

ПÓМСТ|А ж. ~ы; *мн. няма*; *intişam, qı-sas*; *пачу́ццё ~ы intişam hissi*.

ПÓМ|СЦІЦЬ *незак.* ~шчу, ~сціш, ~сціць, ~сцяць (*зак. адпóмсціць*); *intişam almaq, qısas almaq*; ~сціць *вóрагу düşməndən qısas almaq*.

ПÓПЕЛ м. ~у; *мн. няма*; *kül*.

ПÓПЕЛЬНІЦ|А ж. ~ы, ~; *külcəbi*.

ПÓПЫТ м. ~у; *мн. няма*; 1. *soruşma, xə-bər alma*; 2. *tələb, tələb etmə*; 3. *tələbat*.

ПОРТ м. *пóрта*; *мн. парт|ы*, ~óў; *liman*; *марскі ~ dəniz limanı*.

ПÓРУЧ прысл. *yanında, böyründə*; *ён жы-вё ~ з на́мі bizim böyrümüzdə yaşayır*.

ПÓРУЧН|І *мн.* ~яў, *адз.* *пóруч|ань, ~ня*; *surahı, məhəssər*.

ПÓРЦЫ|Я ж. ~і, ~й; *ray*; *дзе ~і сýну iki ray şorba*.

ПÓСПЕХ м. ~у, ~аў; *uğur, müvəffəqiyyət*; *дасягну́ць ~у müvəffəqiyyət qazanmaq, жа-да́ю вам ~у sizə müvəffəqiyyətlər (uğurlar) arzulayıram*; $\diamond$ *з пóспехам müvəffəqiyyətlə, uğurla*.

ПОСТ м. ~á, *мн. паст|ы*, ~óў і пóсту; *мн. няма*; 1. *gözetçi*; 2. *məntəqə*; 3. *məsul vəzifə, mövqe*; $\diamond$ *на пасту́ vəzifə başında*.

ПÓСТАЦ|Ь ж. ~і; *мн. няма*; *duruş, qamət*; *пра́вільная ~ь düzgün qamət*.

ПОСÚД м. ~у; *мн. няма*; *qab, qab-qacaq*; *мы́ць ~ qab-qacağı yumaq*.

ПÓТЫМ прысл. *sonra*; *сін.* *пасля*.

ПÓЎДЗЕ́НЬ м. *пóўдня*, *мн. пóўдн|і*, ~яў; *günorta*.

ПÓЎНАСЦЮ прысл. *tamamilə, büt-bütün*.

ПÓЎНАЧ ж. ~ы; *мн. няма*; *şimal*; *жы́ць на ~ы şimalda yaşamaq*; || прым. *паўно́чн|ы*, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *пóлюс şimal qütbü*.

ПÓЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *dolu*; ~ая *шклянка dolu stəkan*; 2. *tam*; ~ая *сярэ́дня адукáцыя tam orta təhsil*.

ПÓЎН|Я ж. ~і; *мн. няма*; *bədr, mehtab*.

ПÓШТ|А ж. ~ы; *мн. няма*; *poçt*; *аднёсці пісьмó на ~у təktubi poçta aparma*; || прым.

паштóв|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *скры́нка poçt qutusu*.

ПÓШУК м. ~у, ~аў; *axtarış*.

ПÓЯС м. ~а, *мн. паяс|ы*, ~óў; *kəmə, toqqa*; ~ *для итанóў şalvar toqqası, сукéнка з ~ам kəmərlı don*.

ПРА прыназ. з *B* *haqda, xüsusda, barədə*; *за-вары́ць пра сябрóў dostlar barədə danışmaq*.

ПРАБÁЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *bağışlamaq*.

ПРАБЕ́Г|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *qaçmaq*, (*о yan-bu yana*) *yüymək*; ~ць *увéсь дзень бүтін гүні qaçmaq*.

ПРАБ|ЕГЧЫ *зак.* ~ягý, ~яжы́ш, ~яжы́ць, ~ягýць; *гл. Прабяга́ць*.

ПРАБЕ́Л м. ~у, ~аў; *nöqsan, çatışmazlıq*, *qüsür*; ~у *пра́цы işdə olan qüsür*.

ПРАБІРА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. прабра́цца); *keşmək, girmək; ~цца праз натопън adamların arasından keçmək.*

ПРАБЛЁ́М|А *ж.* ~ы, ~; *problem, məsələ; складаная ~а müəkkəb məsələ, рашыць ~у məsələni (problemə) həll etmək.*

ПРАБО́Р *м.* ~а, ~аў; *tağ, saç auyımı; прамы ~ düz saç auyımı.*

ПРАБІРА́ЦЦА *зак.* ~ярўся, ~ярэшыся, ~ярэцца, ~ярўцца; *гл. Прабіра́цца.*

ПРАБЫВА́НН|Е *н.* ~я; *мн. няма; olma, qalma, yaşama.*

ПРАБІ́ЦЬ *зак.* ~ўду, ~ўдзеш, ~ўдзе, ~ўдуць; *olmaq, keçirmək; ~ыць усё лёта ў вёсцы бүтүн уагү kənddə olmaq.*

ПРАБЯГА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прабегчы); *qaçaraq getmək; ~ць праз лес теşə ilə qaçaraq getmək.*

ПРА́|ВА *н.* ~ва, ~ў; 1. *hüquq; җрамадзянскае ~а vətəndaşlıq hüququ, ~вы і абавязкі дэпутата deputatın hüquq və vəzifələri; 2. ixtiyar, haqq; не маёце ~ва так гаварыць belə deməyə haqqınız yoxdur.*

ПРАВАДНІ́К *м.* ~а, ~оў; 1. *bələdçi; узяць з сабоў ~а özü ilə bələdçi götürmək; 2. vaqon bələdçisi; рабóтаць ~ом vaqon bələdçisi işləmək; 3. keçirici; ~ электрычнасці elektrik keçiricisi.*

ПРАВАДЫ́Р *м.* ~а, ~оў; *rəhbər, başçı.*

ПРАВАКА́ЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; *təhrik, fitnəkarlıq.*

ПРАВА́ЛІВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. праваліцца); 1. *uylmaq, düşmək; ~цца ў яму çalaya düşmək; 2. uçulmaq, dağılmaq, batmaq; мост ~ецца көрпү уçar; ♦ скрозь зямлю ~цца уер yarılıb yerə girib.*

ПРАВАЛІ́ЦЦА *зак.* ~юся, правалі́шыся, ~іцца, ~яцца; *гл. Права́лівацца.*

ПРА́ВАПІ́С *м.* ~у, ~аў; *yazı qaydaları.*

ПРАВЕ́Р|КА *ж.* ~кі, ~ак; *yoxlama, yoxlanma; ~ка дакументаў sənədlərin yoxlanması.*

ПРАВЕ́Р|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл. Правяра́ць.*

ПРАВЕ́|СЦІ *зак.* *правя|дў, ~дзеш, ~дзе, ~дўць; гл. Правоб́дзіць.*

ПРАВЕ́ТРЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. правётрыць); *havasını dəyişmək; ~ць накой отагін havasını dəyişmək.*

ПРАВЕ́ТР|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл. Правётрываць.*

ПРА́ВІЛ|А *н.* ~а, ~аў і ~; *qayda; ~ы вў-лічнага рўху yol hərəkəti qaydaları, ~ы вымаўлёння tələffüz qaydaları; ♦ як ~а bir qayda olaraq.*

ПРА́ВІЛЬНА *присл.* 1. *düz, doğru, düzgün; ~ написаць слова sözü düzgün yazmaq; 2. у знач. вык. düzdür, doğrudur.*

ПРА́ВІЛЬН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *düzgün, doğru, düz; ~ы адказ doğru cavab, ~ае вымаўлённе düzgün tələffüz.*

ПРАВІ́Н|ІЦЦА *зак.* ~юся, ~ішыся, ~іцца, ~яцца; *təqsirkar olmaq, günahlandırılmaq.*

ПРАВІ́НЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; *əyalət.*

ПРА́|ВІЦЬ *незак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; *idarə etmək; ~іць країнай ölkəni idarə etmək.*

ПРАВО́ДЗІ́Н|Ы *мн.* ~; *адз. няма; yolasalma; vidalaşma; ~ы ў армію orduya yolasalma.*

ПРАВО́|ДЗІ́ЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (зак. правесці); 1. *ötürmək, aparmaq; ~дзіць гасцёў у накой qonaqları otağa aparmaq; 2. çəkmək, gəzdirmək; ~дзіць рукóй на валасáх əlini saçlarında gəzdirmək (saçlarına çəkmək); 3. çəkmək; ~дзіць лінію xətt çəkmək, ~дзіць дарóгу yol çəkmək; 4. keçirmək; ~дзіць лёта ў вёсцы уагү kənddə keçirmək, ~дзіць сход iclas keçirmək.*

ПРА́В|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sağ; ~ая рука sağ əl.*

ПРАВЯ́ДЗЕ́НН|Е *н.* ~я; *мн. няма; keçirmə, keçirilmə; ~е мерапрыёмства tədbirin keçirilməsi.*

ПРАВЯРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. правёрыць); *yoxlamaq; ~ць гадзіннік saati yoxlamaq, ~ць сшыткі dəftərləri yoxlamaq.*

ПРАГАВАР|ЫЦЬ *зак.* ~ў, прагаво́р|ыш, ~ыць, ~аць; *danışmaq, söhbət etmək; ~ыць увесь вёчар бүтүн gecəni danışmaq.*

ПРАГАЛАДАЎЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *астама.*

ПРАГАЛАС|АВАЎЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Галасавáць.*

ПРАГАНЯЎЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. прагнаць*); *қонмақ; ~ць з до́му evdān qonmaq.*

ПРАГЛЫНАЎЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. праглынуць*); *udmaq; ~ць ё́жу qidanı udmaq.*

ПРАГЛЫН|УЎЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Праглына́ць.*

ПРАГЛЯДАЎЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. *baxmaq, gözden keçir(t)mək*; 2. *buraxmaq, gözden qaçır(t)maq.*

ПРАГ|НАЎЦЬ *зак.* ~аню, прагон|ш, ~іць, ~яць; *гл. Праганя́ць.*

ПРАГРÁМ|А *ж.* ~ы, ~; *program; вучэ́бная ~а tədris proqramı, ~а тэлеві́зійных перада́ч televiziya verilişləri proqramı.*

ПРАГРЭ́С *м.* ~у; *мн. няма; tərəqqi, irəliləyiş; тэхні́чны ~ techniki tərəqqi.*

ПРАГРЭ́СІЎ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mütərəqqi, qabaqcıl; ~ае чалавэ́цтва mütərəqqi bəşəriyyət.*

ПРАГУ́Л *м.* ~у, ~аў; *işə gəlməmə (üzürsüz səbəbdən).*

ПРАГУ́Л|КА *ж.* ~кі, ~ак; *gəzinti, seyr; вячэ́рняя ~ка axşam gəzintisi.*

ПРАГУЧ|АЎЦЬ *зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ыць, ~аць; гл. Гуча́ць.*

ПРАДА|ВАЎЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак. прадáцца*); *satılmaq.*

ПРАДА|ВАЎЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. прадáць*); *satmaq; ~ва́ць садаві́ну на ры́нку bazarda meyvə satmaq.*

ПРАДА|ВЕ́Ц *м.* ~ўца, ~ўцёў; *satıcı.*

ПРАДА́ЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *satış; ~ая цана́ тавара́ malın satış qiyməti*; 2. *satlıq; ~ая рэч satlıq şey*; 3. *satqın; ~ы чалавэ́к satqın adam.*

ПРАДАЎГАВА́Т|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *uzunsov.*

ПРАДАЎЖАЎЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак. прадóўжыцца*); *davam etmək; уро́к ~е́цца 45 minút dərs 45 dəqiqə davam edir.*

ПРАДАЎЖАЎЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. прадóўжыць*); *davam etmək, davam etdirmək; ~ць размо́ву söhbəti davam etdirmək.*

ПРАДАЎЦЦА *зак.* ~мся, ~сіся, ~сца, ~дўца; *гл. Прадава́цца.*

ПРАДАЎЦЬ *зак.* ~м, прадасі, ~сць, праддўць; *гл. Прадава́ць.*

ПРАДБА́ЧЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *qabaqcadan görmək, güman etmək; ~ыць ход надзе́й hadisələrin gedişini qabaqcadan görmək.*

ПРАДКА|ЗАЎЦЬ *зак.* ~жў, прадкаж|аш, ~а, ~уць; *гл. Прадка́зваць.*

ПРАДКА́ЗВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. прадказа́ць*); *qabaqcadan xəbər vermək; ~ць надво́р'e havanı qabaqcadan xəbər vermək.*

ПРАДМЕ́Т *м.* ~а, ~аў; 1. *şey, əşya; ~ы хатня́га ўжы́тку ev əşyaları, форма́ ~а əşyanın forması*; 2. *mövzu; ~дасле́давання tədqiqatın mövzusu*; 3. *fənn; атрыма́ць вы́датна на ўсі́х ~ах bütün fənlərdən əla almaq.*

ПРАДМО́|ВА *ж.* ~вы, ~ў; *müqəddimə; ~ва да падрў́чника dərsliyin müqəddiməsi.*

ПРАДОЎЖЫ́ЦЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; *гл. Прадаўжа́цца.*

ПРАДОЎЖЫ́ЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл. Прадаўжа́ць.*

ПРАДПРЫЕ́МСТВ|А *н.* ~а, ~аў; *müəssisə; дрóбнае ~а kiçik müəssisə.*

ПРАДСТАЎЛÉНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *təqdim etmək; ~е да ўзнагаро́ды müəfəfata təqdim etmə*; 2. *təqdimat*; 3. *tamaşa; чика́вае ~е tamaşalı tamaşa.*

ПРАДСТАЎЛЯЎЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. прадста́віць*); 1. *təqdim etmək; ~ць даве́дку arayış təqdim etmək, ~ць го́сця qonağı təqdim etmək*; 2. *təmsil etmək; ~ць сваё́ дзяржа́ву öz dövlətini təmsil etmək.*

ПРАДСТАЎНІ́К *м.* ~а, ~оў; *nümayəndə; ~міні́стрства nazirliyin nümayəndəsi.*

ПРАДУГЛЕ́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. прадугле́дзець*); *nəzərdə tutmaq, nəzərə almaq.*

ПРАДУГЛЕ́ДЗЕЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл. Прадугле́джаць.*

ПРАДУ́КТ *м.* ~у, ~аў; 1. məhsul; ~ы сёльскай гаспадаркі kənd təsərrüfatı məhsulları; 2. *мн.* əzraq məhsulu; ~ы харчавання qida məhsulları.

ПРАДУКЦЫ́ЙНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* няма; məhsuldarlıq; ~ь працы əmək məhsuldarlığı.

ПРАДУ́КЦЫ|Я *ж.* ~і; *мн.* няма; məhsul, hasilat; *прамысловая* ~я sənaye hasilatı.

ПРАДУХІЛ|ІЦЬ *зак.* ~ю, прадухіл|ш, ~іць, ~яць; *гл.* Прадухіляць.

ПРАДУХІЛ|Я|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прадухіліць); qabağını almaq, qarşısını almaq; ~ць небяспэку təhlükənin qarşısını almaq.

ПРАДЧУВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; duyma, ürəyə damma.

ПРАДЫКТ|АВА́ЦЬ *зак.* ~юю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* Дыктаваць.

ПРАДЭ́МАНСТР|АВА́ЦЬ *зак.* ~юю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* Дэманстраваць.

ПРАД'Я|ВІ́ЦЬ *зак.* ~ўлю, прад'яв|ш, ~іць, ~яць; *гл.* Прад'яўляць.

ПРАД'ЯЎ|Л|Я|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прад'явіць); 1. təqdim etmək, göstərmək; ~ць пропуск buraxılış vəzqəsini göstərmək; 2. irəli sürmək, bildirmək; ~ць прэтэнзіі narazılığını bildirmək.

ПРАЁ́КТ *м.* ~а, ~аў; layihə; ~ маста körpünün layihəsi; ~ закона (qanun layihəsi); || *прым.* прае́ктн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы інстыту́т layihə institutu.

ПРАЕ́|ХА́ЦЬ *зак.* ~ду, ~дзе, ~дзе, ~дуць; *гл.* Праезджаць.

ПРА́Ж|КА *ж.* ~кі, ~ак; toqqa qabağı, qaş.

ПРАЖЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пражыць); уажама; ~ць у вёсцы (gö-*radze*) kənddə (şəhərdə) yaşamaq.

ПРАЖЫ́|ЦЬ *зак.* ~вў, ~веш, ~вё, ~вўць; *гл.* Пражываць.

ПРАЗ *прываз.* з В keçəndən sonra, ötəndən sonra; ~ два мёсяцы iki ay keçəndən sonra, ~ дзёсяць гадоў on il keçəndən sonra.

ПРАЗРЫ́СТ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; şəffaf; ~ае шклó şəffaf şüşə.

ПРАЙГРАВА́|ЦЬ *незак.* прайгра|ю, ~эш, ~ё, ~юць (*зак.* прайграць); uduzmaq; *наша каманда* ~ё komandamız uduzur.

ПРАЙГРА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Прайграваць.

ПРАЙ|СЦІ́ *зак.* ~дў, прой|дзе, ~дзе, ~дуць; *гл.* Праходзіць.

ПРАКА́НТРАЛ|ЯВА́ЦЬ *зак.* ~юю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* Кантраляваць.

ПРАКЛА́ДА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пракласці); çəkmək, salmaq; ~ць да-*rózu yol salmaq.*

ПРАКЛА́|СЦІ́ *зак.* пракла|дў, ~дзе, ~дзе, ~дўць; *гл.* Пракладаць.

ПРАКЛ|Я́Т|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; lənəətə gəlmiş; ~ая хвароба lənəətə gəlmiş xəstəlik.

ПРА́КТЫ|КА *ж.* ~кі, ~к; təcrübə; *вытвор-чая* ~ка istehsalat təcrübəsi, *праходзіць* ~ку təcrübə keçmək, *на* ~цы təcrübədə.

ПРАКТЫКАВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; təmrin, məşq etmək, təlim; *выканаць* ~е məşq etmək.

ПРАКТЫ́К|АВА́ЦЦА *незак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; tətbiq edilmək, çalışmaq; ~ава́цца ў ігра́х на ра́лі royalda çalışmaq; *тагі* məşq etmək.

ПРАКТЫ́К|АВА́ЦЬ *незак.* ~юю, ~ўеш, ~ё, ~ўюць; təcrübədən (sınaqdan) keçirmək.

ПРАКТЫ́КА́НТ *м.* ~а, ~аў; təcrübəçi, sınaqçı.

ПРАКТЫ́ЧНА *прыв.* əməli olaraq, əməli cəhətdən.

ПРАКТЫ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; əməli, təcrübi; ~ыя заня́ткі təcrübi məşğələlər.

ПРАЛІ́|Ў *м.* ~ва, ~ваў; *geəzp.* boğaz.

ПРА́Л|Ь|Н|Я *ж.* ~ні, ~няў; camaşırxana.

ПРА́МА *прыв.* 1. düz, düzünə; *ісці* ~ düz getmək; 2. birbaşa; *ісці* ~ дамоў birbaşa evə getmək.

ПРАМЕ́Ж|АК *м.* ~ку, ~каў; ara, fasilə; ~ак паміж дама́мі evlərin arası, ~ак у два́ццаці гадоў iyirmi illik fasilə.

ПРАМЕ́Н|Ь *м.* ~я, *мн.* праме́н|i, ~яў i прамя́н|i, ~ёў; şüa; *сónечны* ~ь günəş şüası.

ПРАМ|Ы́ *прым.* ~ая, ~о́е, ~ы́я; 1. düz; ~а́я да́ро́га düz yol; 2. birbaşa; ~а́я тэлефо́нная су́вязь birbaşa telefon rabitəsi; 3. а́чы; ~ы́ па́дма́н а́чы yalan; ◇ ~о́е значэ́нне сло́ва sö-*zün* həqiqi mənası, *мат.* ~ы́ ву́зал düz bucaq.

ПРАМЫ́СЛ|ОВА́СЦЬ *ж.* ~і; *мн.* няма; sənaye; *аўтамабі́льная* ~ь avtomobil sənayesi;

|| *прым.* **прамыслов|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *гóрад сáпaчe жàхə́рi.*

ПРАНИКА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прані́кнуць); *ке́смəк, girmək; ~ць у дом пpаз акно́ рəпсə́рəдəп evə girmək.*

ПРАНИ́КН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* **Прані́каць.**

ПРАПАГА́НД|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; *təbli-ğat; véscı ~у təbliğat aparmaq.*

ПРАПАГАНДЫ́СТ *м.* ~а, ~аў; *təbliğatçı.*

ПРАПАДА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прапа́сці); *itmək, uox olmaq; knıgı ~юць kitablar itir; váша práца не прапа́дэ sizin əməyiniz itmir.*

ПРАПАН|АВА́ЦЬ *зак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; *гл.* **Прапано́ўваць.**

ПРАПАНО́|ВА *жс.* ~вы, ~ў; *təklif; цэ́нная ~ва qıymətli təklif, унесці ~ву təklif irəli sürmək.*

ПРАПАНО́ЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прапанава́ць); *təklif etmək; ~ць го́сцю стакáн гарба́ты qonağa bir stəkan çay təklif etmək; ~ць найсці ў тэáтр teatра getməyi təklif etmək.*

ПРА́ПАРШЧЫК *м.* ~а, ~аў; *gizir.*

ПРАПА́СЦІ *зак.* прапа|дú, ~дзэш, ~дзэ, ~дúць; *гл.* **Прапада́ць.**

ПРАП|СА́ЦЬ *зак.* ~шú, прапіш|аш, ~а, ~уць; *гл.* **Прапі́сваць.**

ПРАПІ́СВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прапіса́ць); *qeydə almaq; ~ць жы́хa-рoў sakinləri qeydə almaq.*

ПРАПІ́С|КА *жс.* ~кі, ~ак; *qeyd, qeydiyyat; ме́ць пастая́нную ~ку daimi qeydiyyatda olmaq.*

ПРАПУСКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прапусці́ць); *buraxmaq; ~ць дзяце́й уне́рад ұшаqları qabağa buraxmaq, ~ць на-мы́лкі səhlərləri buraxmaq (gözdən qaçırmaq), ~ць адзін радóк bir sətir buraxmaq, ~ць уро́кі dərs buraxmaq.*

ПРАПУ|СЦІ́ЦЬ *зак.* ~шчú, прапу́сц|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Прапус́каць.**

ПРАРО́К *м.* ~а, ~аў; *reyqəmbər.*

ПРАС *м.* прас|а, ~аў; *ütü; электры́чны ~ elektrik ütüsi.*

ПРАСАЧ|Ы́ЦЬ *зак.* ~ў, прасо́ч|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Сачы́ць.**

ПРА|СІ́ЦЬ *незак.* ~шú, прос|іш, ~іць, ~яць (зак. папрасі́ць); 1. *xahiş etmək; ~шú захoў-ваць цішы́ню sakitliyi gözləməyinizi xahiş edirəm; 2. istəmək; 3. dəvət etmək; ~сі ягo прыйсці́ dəvət elə gəlsin; ~шú вас! buyurun!*

ПРАСКЛАНЯ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Скланя́ць.**

ПРАСЛЕ́Д|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *təqib etmək, izləmək, güdmək; ~аваць вoрага düşməni təqib etmək.*

ПРАСП|А́ЦЬ *зак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; *yatıb qalmaq.*

ПРАСПЕ́КТ *м.* ~а, ~аў; *prospekt (böyük enli küçə); ~ Незалежнасці İstiqlalıyyat prospekti.*

ПРАСПРАГА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Спрага́ць.**

ПРАСТО́Р *м.* ~у, ~аў; 1. *geniş sahə, geniş meydan; 2. vüsət.*

ПРАСТО́Р|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; 1. *yer, boş-luq; 2. məkan; 3. fəza.*

ПРАСТО́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ge-niş; ~ая кватэ́ра geniş mənzil.*

ПРАСТУ́Д|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; *soyuq dəy-mə, soyuqlama.*

ПРАСТУ́ДЖВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~еш-ся, ~ецца, ~юцца (зак. прастудзі́цца); *soyuq-lamaq, özünü soyuğa vermək, soyuq dəymək.*

ПРАСТУ|ДЗІ́ЦЦА *зак.* ~джýся, прасту́-дз|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **Прастуджа́цца.**

ПРАСТУ́П|АК *м.* ~ка, ~каў; *günah, təqsir, qəbahət, pis hərəkət.*

ПРАСЦІ́Н|А́ *жс.* ~ы, *мн.* прасці́н|ы, ~; *döşəkağı, mələfə.*

ПРАТАКО́Л *м.* ~а, ~аў; *protokol (iclasın gedişini əks etdirən sənəd); véscı ~ protokol yazmaq.*

ПРАТЭ́СТ *м.* ~у, ~аў; *etiraz; вы́разіць ~ etirazını bildirmək.*

ПРАТЭ́СТ|АВА́ЦЬ *незак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; *etiraz etmək; ~аваць сўпра́ць вайны́ müharibəyə qarşı etiraz etmək.*

ПРАЎ́Д|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; 1. *həqiqət, düzlük, doğruluq; не хавáць ~ы həqiqəti*

gizlätmätäk; 2. düz, doğru, gerçäk; *сказáць ~у düzünü demäk*; 3. ədalət, haqq; *шукáць ~у ədalət axtarmaq*; 4. у знач. *набoчн. сл. doğrudur*; я, ~, не *вéдаў гэтага doğrudur*; *mən bunu bilmirdim*; ♦ *на праўдзе кáжучы doğrusunu desäk*; **ант.** падмáн.

ПРАЎДЗІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; doğru, düz, gerçäk.

ПРАЎЛÉНН|Е н. ~я; *мн. няма*; idarə heyyəti; ~е *банка bankın idarə heyyəti*.

ПРАФÉСАР м. ~а, ~аў; professor.

ПРАФÉСИЯ ж. ~і, ~й; sənət, peşə; *вы-браць ~ю sənət seçmək*.

ПРАФЕСІЯНА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; peşəkar; ~ы *гулец peşəkar oyunçu*.

ПРАФКА́М м. ~а, ~аў; həmkarlar ittifaqı komitəsi.

ПРАФО́РГ м. ~а, ~аў; həmkarlar ittifaqı təşkilatçısı.

ПРАФСАЮ́З м. ~а, ~аў; həmkarlar ittifaqı.

ПРАФТЭХВУЧЫ́ЛШЧ|А н. ~а, ~аў; texniki peşə məktəbi.

ПРАХ м. práxu; *мн. няма*; cəsədin qalığı, külü.

ПРАХАЛЮ́Д|А ж. ~ы; *мн. няма*; sərinlik; *ра́нішняя ~а səhər sərinliyi*.

ПРАХО́Д м. ~у, ~аў; yol, keçid; ~у *няма́ keçid yoxdur*.

ПРАХО́ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (зак. прайсці); keçmək, keçib getmək; ~дзіць *праз сад bağdan keçib getmək*, ~дзіць, *калі лáска, buyurun, keçin*, ~дзіць *мост körpünü keçmək*, ~дзіць *час vaxt keçir*; ~дзіць *на ко́нкурге müsabiqədən keçmək*.

ПРАХО́Ж|Ы м. ~ага, ~ых; yoldan keçən, yoldan ötən; *заныта́ць у ~ага yoldan ötəndən soruşmaq*.

ПРА́Ц|А м. ~ы, ~; 1. əmək, zəhmət; *пры-ла́ды ~ы əmək alətləri*, *фізі́чная ~а fiziki əmək*; 2. zəhmət, əziyyət; *без ~ы əziyyətsiz*; 3. əsər; *навукóвыя ~ы elmi əsərlər*.

ПРАЦ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; işləmək; ~ава́ць *на заво́дзе (на бу-даўні́цтве) zavodda (tikintidə) işləmək*, ~ава́ць *над кніга́й kitab üzərində işləmək*.

ПРАЦАЗДÓЛЬНАСЦ|Ь ж. ~і; *мн. няма*; iş qabiliyyəti; *стра́ціць ~ь iş qabiliyyətini itirmək*.

ПРАЦАЗДÓЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əmək qabiliyyətli.

ПРАЦАЛЮБ|В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əməksevər, zəhmətsevən.

ПРАЦАЎНІ́К м. ~а, ~оў; zəhmətkeş, əməkçi; *сéльскія ~і kənd əməkçiləri*.

ПРАЦВІТА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; çiçəklənmək, tərəqqi etmək.

ПРАЦІВАГА́З м. ~а, ~аў; əleyhqaz.

ПРАЦІ|ВІЦЦА *незак.* ~ўлюся, ~вішся, ~віцца, ~вяцца; müqavimət göstərmək, əksinə olmaq.

ПРАЦІЎНІ́К м. ~а, ~аў; 1. düşmən; 2. əleyhdar.

ПРАЦОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əmək, zəhmət; ~ая *дзéйнасьць əmək fəaliyyəti*, ~ая *кні́жка əmək kitabçası*; 2. əməkçi, zəhmətkeş; ~ы *наро́д əməkçi xalq*.

ПРАЦЭ́НТ м. ~а, ~аў; faiz (%); 70 ~аў *вў́чняў şagirdlərin 70 faizi*.

ПРАЦЭ́С м. ~у, ~аў; proses, gediş, inkişaf; *у ~е рабóты işin gedişində*.

ПРАЦЯ́Г м. ~у; *мн. няма*; аў; davamı, ardı; ~бў́дзе *ardı var*; ♦ *на ~у ərzində*, *müddətində*.

ПРАЦЯ́ГВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. працягну́ць); 1. çəkmək, bağlamaq; ~ць *вярoўку kəndir bağlamaq*; 2. uzatmaq; ~ць *рукў əlini uzatmaq*.

ПРАЦЯ́ГЛАСЦ|Ь ж. ~і; *мн. няма*; müddət, uzunluq; ~ь *жыццўя́ ömrün uzunluğu*.

ПРАЦЯ́ГЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sürəkli, uzunsürən, uzun, uzunmüddətli; ~ая *хварoба uzunsürən xəstəlik*.

ПРАЦЯ́ГН|Ў|ЦЬ *зак.* ~ў, праця́гну|еш, ~е, ~уць; *гл. Праця́гваць.*

ПРАЦЯ́ЖНІ́К м. ~а, ~аў; tire (—).

ПРАЦЯ́КА|ЦЬ *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, ~юць (зак. працячы́); 1. axmaq, axıb getmək; 2. dammaq, su buraxmaq; 3. keçmək.

ПРАЦЯ́ЧБЫ́ *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~чэ, ~кўць; *гл. Праця́каць.*

ПРА́Ч|КА ж. ~кі, ~ак; camaşırcı qadın.

ПРАЧН|Ў|ЦЦА *зак.* ~ўся, ~ешся, ~ецца, ~ўцца; *гл. Прачы́нацца.*

ПРАЧЫНА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. пра́чнуцца); oynamaq,

yuxudan ayılmaq; ~ца рана tezdən oyantmaq.

ПРАЧЫТА́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Чыта́ць.

ПРАЯ|ВІ́ЦЬ зак. ~ўлю, праяв|іш, ~іць, ~яць; гл. Праяўля́ць.

ПРАЯЗДЖА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. праеха́ць); 1. getmək, keçib getmək (miniklə); ~ць каля́ дома evin yanından keçib getmək; 2. keçmək; ~ць прыпы́нак dayanacağı keçmək.

ПРАЯЎЛЯ́|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; görünmək, meydana çıxmaq, aşkar olmaq.

ПРАЯЎЛЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. праяві́ць); göstərmək; ~ць кло́пат qayğı göstərmək, ~ць ціка́васць marağ göstərmək, ~ць сябе́ özünü göstərmək.

ПРО́Б|А ж. ~ы, ~; 1. sınaq; 2. əyar; ~а зо́лата qızılın əyarı.

ПРО́БН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nümunə, sınaq; ~ы ўро́к sınaq dərsi.

ПРО́ВАД м. ~у, ~аў; məftil; электры́чны ~ elektrik məftili.

ПРО́ДАЖ м. ~у; мн. няма; satış; ~ кні́г kitab satışı, быць у ~ы satışda olmaq.

ПРО́Д|АК м. ~ка, ~каў; əcdad, ulu baba.

ПРО́З|А ж. ~ы; мн. няма; nəsr; маста́цкая ~а bədii nəsr.

ПРО́МАХ м. ~у, ~аў; səhv, səhv iş; да-пусці́ць ~ səhv buraxmaq; **сін.** памылка.

ПРО́ПУСК м. ~а і ~у, ~аў; 1. buraxma, buraxılma; ~ уро́каў dərş buraxılması (dərş buraxma); 2. buraxılış vəsiqəsi; пра́д'яві́ць ~ buraxılış vəsiqəsini təqdim etmək.

ПРО́РВ|А ж. ~ы, ~аў; uçurum.

ПРО́С|А н. ~а; мн. няма; dağı.

ПРО́СТА прысл. 1. sadəcə; 2. elə-belə.

ПРО́СТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sadə; ~ае пыта́нне sadə sual, ~ы чалавек sadə adam; 2. adi; ~ым во́кам adi gözə; **сін.** складаны.

ПРО́СЬБ|А ж. ~ы, ~аў; xahiş; у мя́не да вас ~а sizdən bir xahişim var.

ПРО́ФІЛЬ м. ~ю, ~яў; yandan görünüş.

ПРОЦІЛЕ́ГЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qarşı, üzbəüz, qarşıdakı; ~ы бе́раг qarşı-

dakı sahil; 2. əks, zidd; ~ае меркава́нне əks fikir.

ПРОЦПАСТА́|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; гл. Проціпастаўля́ць.

ПРОЦПАСТАЎЛЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. проціпаста́віць); qarşı qoymaq. **ПРО́ШЛ|Ы** прым. ~ая, ~ае, ~ыя; keçmiş; грам. ~ы час keçmiş zaman.

ПРУ́ГК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; elastiki; ~ая пружы́на elastiki yay, ~ае це́ла elastiki bədən.

ПРУТ м. прут|а́, ~оў; çubuq.

ПРЫ прыназ. з М. 1. yanında, yanındakı; сад пры́ дома evin yanındakı bağ; 2. dövründə, zamanında; пры́ но́вым ура́дзе yeni hökumət dövründə; 3. nəzdində; пры́ за-во́дзе zavodun nəzdində; 4. -da, -də; пры́ святле́ лямпы lampa işığında, пры́ жыц-ці sağlığında; **♦** пры́ сабе́ üstündə, yanın-da, özündə; **пры жада́нні** istəyəndə, **пры дапамо́зе** köməyi ilə.

ПРЫБА́|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; гл. Прыбаўля́ць.

ПРЫБАЎЛЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прыба́віць); artırmaq, üstünə gəlmək, əlavə etmək; ~ць зарплату maaşı artırmaq.

ПРЫБІВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прыбі́ць); çalmaq, vurmaq; ~ць цві́к mismar vurmaq.

ПРЫБІРА́|ЛЬШЧЫЦ|А ж. ~ы, ~; xadimə, süpürgəçi.

ПРЫБІРА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Прыбра́ць.

ПРЫ|БІ́ЦЬ зак. ~б'ю, ~б'ёш, ~б'ё, ~б'юць; гл. Прыбіва́ць.

ПРЫБЛІЖА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прыблізі́ць); yaxınlaşdırmaq.

ПРЫБЛІ́|ЗІЦЬ зак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; гл. Прыбліжа́ць.

ПРЫБЛІ́ЗНА прысл. təxminən, təqribən.

ПРЫБЛІ́ЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təxmini, təqribi.

ПРЫБО́Р м. ~а, ~аў; 1. cihaz, alət; **электры́чныя ~ы** elektrik cihazları; 2. ləvazimat; **нісьмо́вы ~ы** yazı ləvazimatları.

ПРЫБ|РА́ЦЬ *зак.* ~ярú, ~ярэ́ш, ~ярэ́, ~ярúць (*незак.* прыбіра́ць); 1. bəzəmək; 2. geyindirmək, geyindirib-kecindirmək.

ПРЫБЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыбы́ць); gəlmək; *póezd ~e ránićai qatar səhər tezdən gəlir.*

ПРЫБЫ́Т|АК *м.* ~ку, ~каў; qazanc, mən-fəət, gəlir; *сін.* даход.

ПРЫБ|Ы́ЦЬ *зак.* ~úду, ~úдзеш, ~úдзе, ~úдуць; *гл.* Прыбыва́ць.

ПРЫВА́БН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; sa-zibəli.

ПРИВЕ́З|ЦІ *зак.* прывяз|ú, ~éш, ~é, ~úць; *гл.* Приво́зіць.

ПРИВ|Е́СЦІ *зак.* ~ядú, ~ядзеш, ~ядзе́, ~ядúць; *гл.* Приво́дзіць.

ПРИВЕ́ТЛИВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; mehriban, güləruz.

ПРИВИВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыві́ць); aşılamaq; ~ць любóў да пра́цы этəуə təhəbbət aşılamaq.

ПРИВИ́Д *м.* ~у, ~аў; xəyal, kölgə, kabus.

ПРИВИТА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; salam; *пера-да́ць ~e salat söyləmək.*

ПРИВИТА́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Віта́цца.

ПРИВИТА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Віта́ць.

ПРИВ|І́ЦЬ *зак.* прыў|jó, ~éш, ~é, ~jóць; *гл.* Привіва́ць.

ПРИВО́|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (*зак.* прыве́сці); 1. gətirmək; ~дзіць дзяце́й са шкóлы uşaqları məktəbdən gətirmək, ~дзіць пры́клады misal gətirmək; 2. gətirib çıxarmaq; ~дзіць да перамóгі qə-ləbəuə gətirib çıxarmaq; *♦ ~дзіць у парáдак* qaydaya salmaq.

ПРИВО́|ЗІЦЬ *незак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць (*зак.* прыве́зці); gətirmək (miniklə).

ПРИВЫКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прывы́кнуць); öyrəşmək, alışmaq, vər-diş etmək, adət etmək.

ПРИВЫ́КН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* Привыка́ць.

ПРИВЫ́Ч|КА *ж.* ~кі, ~ак; adət, vərdis; *увайсці ў ~ку adət olmaq, adət halını almaq.*

ПРИВЫ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; adət edilmiş, adət halını almış, adı.

ПРИВЯ́|ЗА́ЦЬ *зак.* ~жú, прывя́ж|аш, ~а, ~уць; *гл.* Привя́зваць.

ПРИВЯ́ЗВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прывя́заць); bağlamaq.

ПРИГАВАР|Ы́ЦЬ *зак.* ~ú, прыгаво́р|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Пригаво́рваць.

ПРИГАВО́Р *м.* ~у, ~аў; hökm, qərar; *вы-несці ~ hökm çıxartmaq.*

ПРИГАВО́РВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыгавары́ць); məhkum etmək, iş kəsmək.

ПРИГАЖУ́Н *м.* ~а́, ~оў; gözəl (oğlan).

ПРИГАЖУ́Н|Я *ж.* ~і, ~ь; gözəl (qız).

ПРЫ́ГАРАД *м.* ~а, ~аў; şəhəratrafi qəsə-bə, yer.

ПРЫ́ГА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пры́гнуць); horpanmaq, tullanmaq, sıçramaq; ~ць у ваду́ suya tullanmaq, ~ць праз плот cəpərdən tullanmaq.

ПРЫ́ГН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* Пры́гаць.

ПРИГО́Д|А *ж.* ~ы, ~; macəra, sərgüzəşt.

ПРИГО́ДНЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yarar-lı, lazımlı, münasib; ~ы да вайско́вай служ-бы hərbi xidmətə yararlı, ~ы для ніцц́я і-тəк üçün yararlı.

ПРИГО́Ж|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; gözəl, göyçək, qəşəng; ~ы твар gözəl sifət, ~ыя вóчы qəşəng gözlər.

ПРИГРА́|ЗІЦЬ *зак.* ~жú, прыгро́з|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Гразі́ць.

ПРИДА́|ВА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~éш, ~é, ~jóць (*зак.* прыда́ць); 1. artırmaq, vermək; ~ва́ць сі́лы gücünü artırmaq, ~ва́ць хра́брасці cə-sarət vermək; 2. vermək; ~ва́ць значэ́нне əhəmiyyət vermək.

ПРИДА́Т|АК *м.* ~ка, ~каў; *грам.* əlavə.

ПРИДА́|ЦЬ *зак.* ~м, прыдасі́, ~сць, пры-даду́ць; *гл.* Придава́ць.

ПРИДЗІРА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* прыдра́цца); irad tut-maq, öcəşmək.

ПРИДРА́ЦЦА *зак.* прыдзяр|úся, ~э́шся, ~э́цца, ~úцца; *гл.* Прыдзіра́цца.

ПРЫДУМА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Прыдумаць.

ПРЫДУМВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыдумаць); fikirleşib tapmaq, düşünüb tapmaq.

ПРЫЁЗД *м.* ~у, ~аў; gəlmə, gəliş (miniklə);
♦ *з ~ам!* hoş gəlmişsiniz!

ПРЫЁЗДЖ|Ы *м.* ~ага, ~ых; gəlmə, qərib.

ПРЫЁМНА *присл.* хош; ~ слухаць eşitmək hoşdur.

ПРЫЁМН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. хош; ~ая навіна hoş xəbər; 2. хошагелən; ~ы чалавек хошагелən adam.

ПРЫЁХАЦЬ *зак.* ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць;
гл. Прыязджаць.

ПРЫЁМ *м.* ~у, ~аў; 1. qəbul; ~ lékaý dərman qəbulu, ~ xəbərlər xəstələrin qəbulu; 2. üsul, fənd; ~ы барацьбы gələş fəndləri.

ПРЫЁМНІК *м.* ~а, ~аў; qəbuledici.

ПРЫЁМН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; qəbul; ~ыя дні qəbul günləri, ~ыя экзамены qəbul imtahanları; ♦ ~ы сын oğulluq.

ПРЫЖМУ|РЫЦЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ыцца; ~ацца; *гл. Жмурыцца.*

ПРЫЗ *м.* прыза; *мн.* прыз|ы, ~оў; mükafat.

ПРЫЗВАНН|Е *н.* ~я, ~яў; həvəs, meyl.

ПРЫЗВА|ЦЬ *зак.* ~аву, ~авеш, ~авё, ~авуць; *гл. Прызываць.*

ПРЫЗЁР *м.* ~а, ~аў; mükafatçı; сярэбраны ~ алімпійды olimpiadanın gümüş mükafatçısı.

ПРЫЗНА|ВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~эцца, ~юцца (*зак.* прызнацца); boynuna almaq, etiraf etmək; ~вацца ва ўсім hər şeyi boynuna almaq.

ПРЫЗНА|ВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~ё, ~юць (*зак.* прызнаць); 1. tanımaq; ~ваць урад hökuməti tanımaq; 2. saymaq, hesab etmək; ~ваць сябе вінаватым özünü günahkar hesab etmək; 3. etiraf etmək; ~ваць сваю памылку səhvini etiraf etmək.

ПРЫЗНАНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. etiraf etmə, etiraf; 2. hörmət, nüfuz.

ПРЫЗНА|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~эцца, ~юцца; *гл. Прызнавацца.*

ПРЫЗНА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~ё, ~юць;
гл. Прызнаваць.

ПРЫЗНАЧ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прызначаць); təsis etmək, nəzərdə tutmaq, ayırmaq (müəyyən məqsəd üçün); ~ць грошы на паездку pulları səfər üçün ayırmaq.

ПРЫЗНАЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл. Прызначаць.*

ПРЫЗЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прызваць); çağırmaq; ~ць на дапамогу köməyə çağırmaq, ~ць у армію orduya çağırmaq.

ПРЫЗЫ|Ў *м.* ~ву, ~ваў; çağırış.

ПРЫЗЯМЛ|І|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; *гл. Прыязмляцца.*

ПРЫЗЯМЛ|І|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* прыязмліцца); уерə еtmək; самалёт ~ецца тэууарə уерə enir.

ПРЫЙСЦІ *зак.* прыйдў, прыйдзеш, ~дзе, ~дуць; *гл. Прыходзіць.*

ПРЫКАЗ|КА *ж.* ~кі, ~ак; atalar sözü.

ПРЫКЛАД *м.* ~у, ~аў; 1. misal; прывесці ~ misal gətirmək; 2. nümunə; быць ~ам для іншых başqaları üçün nümunə olmaq.

ПРЫКЛАДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прылажыць); 1. qoşmaq, əlavə etmək; ~ць да заявы даведку ərizəyə arayış əlavə etmək; 2. vermək, sərf etmək; ~ць усё сілы bütün gücünü sərf etmək.

ПРЫКЛАДНА *присл.* təxminən, təqribən; *сін.* прыблізна.

ПРЫКЛАДН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. nümunəvi; 2. təxmini, təqribi.

ПРЫКРЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыкрыць); 1. örtmək; 2. himayə etmək, qorumaq; ~ць наступленне пяхоты piyadanın hücumunu qorumaq; 3. üstünü örtmək; ~ць падман yalanın üstünü örtmək.

ПРЫКРЫ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Прыкрываць.

ПРЫЛ|ВАК *м.* ~ўка, ~ўкаў; piştaxta.

ПРЫЛ|АД|А *ж.* ~ы, ~; alət; сельскагаспадарчыя ~ы kənd təsərrüfatı alətləri.

ПРЫЛАЖ|ЫЦЬ *зак.* ~у, прыложыш, ~ыць, ~аць; *гл. Прыкладваць.*

ПРЫЛЁПЛІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыляпіць); yapışdırmaq; ~ць аб'яву да сцяны elanı divara yapışdırmaq.

ПРЫЛПАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прыліпнуць); уарішмаць.

ПРЫЛІПН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* Прыліпаць.

ПРЫЛІ|Ў *м.* ~ву, ~ваў; 1. *geagr.* qabarma; 2. ахма, уігілма.

ПРЫЛЯП|ІЦЬ *зак.* ~лю, прылэп|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Прылэпліваць.

ПРЫЛЯТАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прыляцець); uçub gəlmək.

ПРЫЛЯЦ|ЦЕЦЬ *зак.* ~чў, прыляц|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Прылятаць.

ПРЫМА|ЎКА *ж.* ~ўкі, ~вак; məsəl, zəg-bi-məsəl.

ПРЫМАЦ|АВАЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* Прымацоўваць.

ПРЫМАЦОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прымацаваць); 1. vurmaq, bərkitmək; ~ць лютэрка да сцяны *güzgünü divara bərkitmək*; 2. təhkim etmək; ~ць адстаючага вучня да выдátніка *geri qalan şagirdi əlaçı şagirdə təhkim etmək*.

ПРЫМАЎ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; başlamaq, girişmək; ~цца за рабóту *işə başlamaq*.

ПРЫМАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прыняць); 1. təhvil almaq; ~ць дзяжурства *növbətçiliyi təhvil almaq*; 2. qəbul etmək, almaq; ~ць падарунак *hədiyyəni qəbul etmək*; 3. qəbul etmək, götürmək; ~ць на працу *işə qəbul etmək*, ~ць заказы *sifariş qəbul etmək*; 4. qəbul etmək; ~ць гасцёў *qonaqları qəbul etmək*, урач ~е хворых *həkim xəstələri qəbul edir*; 5. almaq; ~ць фóрму *şəpə kürə şəklini almaq*; 6. qəbul etmək, atmaq; ~ць лякарства *dərman qəbul etmək*; ◇ ~ць *рашэ́нне* qərar qəbul etmək, ~ць *удзёл* iştirak etmək, ~ць *мэры* tədbir görmək, ~ць *экза́мен* imtahan götürmək.

ПРЫМЁР|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Прымяраць.

ПРЫМЕС|Ь *ж.* ~і, ~яў і ей; qatışıq, aşqar.

ПРЫМЁТ|А і **ПРЫКМЁТ|А** *ж.* ~ы, ~; əlamət, nişanə; ~а хварóбы *xəstəliyin əlamətləri*.

ПРЫМЁТНІК *м.* ~а, ~аў; *грам.* sifət; *ступéні* *paraўня́ння* ~аў *sifətin dərəcələri*.

ПРЫМКН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; *гл.* Прымыкаць.

ПРЫМУЎ|СІЦЬ *зак.* ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць; Прымушаць.

ПРЫМУСОЎ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; məsburi, icbari; ~ая пра́ца *məsburi əmək*.

ПРЫМУШАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прыму́сіць); məsbur etmək, vadar etmək; ~ць вóрага *zadəqə düştəni təslim olmağa məsbur etmək*.

ПРЫМХ|І *мн.* ~аў; *адз.* няма; mövhumat.

ПРЫМЫКАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прымкnúць); 1. yaxınlaşdırmaq, birləşdirmək; 2. qoşulmaq, birləşmək.

ПРЫМЯНЁНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; tətbiq, tətbiq etmə.

ПРЫМЯН|ІЦЬ *зак.* ~ію, прымён|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Прымяняць.

ПРЫМЯНН|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прымяніць); tətbiq etmək, işlətmək.

ПРЫМЯРАЎ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прымэ́рыць); geyib bahmaq; ~ць су-ке́нку *dopu geyib bahmaq*.

ПРЫНАЗОЎНІК *м.* ~а, ~аў; *грам.* sözlö-nü; на, з, к, ... – прыназоўнікі на, з, к, ... – *sözlöndür*.

ПРЫНАЛЁЖНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* няма; 1. ləvazimat; 2. aidıyyət, mənsubiyyət.

ПРЫНЁС|ЦІ *зак.* прыняс|ў, ~эш, ~é, ~ўць; *гл.* Прыно́сіць.

ПРЫНОЎ|СІЦЬ *незак.* ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць (зак. прыне́сці); gətirmək; ~сіць кні-гі *kitabları gətirmək*, ~сіць шкóду *ziyan gə-tirtmək*.

ПРЫНЦЫП *м.* ~у, ~аў; 1. prinsip, əsas; ~ы наву́кі *elmin əsasları*; 2. əqidə, görüş; *трыва́лыя* ~ы *möhkəm əqidə*; ◇ *у* ~е əsas etibarilə, prinsipcə.

ПРЫНЦЫПÓВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. prinsipial, mühüm; ~ае пыта́нне *mühüm (prinsipial) məsələ*; 2. möhkəm əqidəli; ~ы чалавéк *möhkəm əqidəli (prinsipli) adam*.

ПРЫНІЯЦЬ *зак.* прыму́, прым|еш, ~е, ~уць; *гл.* Прымаць.

ПРЫПАД|АК *м.* ~ку, ~каў; tutma, ürək-keçmə.

ПРЫПАДНІЯЦЬ *зак.* ~ымў, прыпады-м|еш, ~е, ~уць; *гл.* **Прыпадымаць.**

ПРЫПАДЫМАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыпадняць); *azsa qaldırmaq; ~ць хворага хэстэні азса қалдырмақ.*

ПРЫПАМІНАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыпóмніць); *yadına salmaq, xatırlamaq.*

ПРЫПЁЊ *м.* ~ву, ~ваў; *нəqarət.*

ПРЫПІЊСАЊЦЬ *зак.* ~шў, прыпіш|аш, ~а, ~уць; *гл.* **Прыпісваць.**

ПРЫПІСВАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыпісаць); 1. əlavə yazmaq; 2. aid etmək.

ПРЫПÓМНІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Прыпамінаць.**

ПРЫПЫЊАК *м.* ~ку, ~каў; *dayanacaq; аўтóбусны ~ак avtobus dayanacaqı.*

ПРЫРÓДА *ж.* ~ы; *мн.* няма; *təbiət; вы-вучаць ~у təbiəti öyrətmək; ♢ ад ~ы təbiədən.*

ПРЫРÓДЖАЊЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *anadangəlmə; ~ы талент anadangəlmə istedad.*

ПРЫРÓДНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *təbii; ~ыя багáцці təbii sərvətlər.*

ПРЫРÓСТ *м.* ~у; *мн.* няма; *artım.*

ПРЫРУЧАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыручыць); *ələ öyrətmək, əhliləşdirmək; ~ць медзвездзянй ай balasını əhliləşdirmək.*

ПРЫРУЧЫЦЬ *зак.* ~ў, прыруч|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Прыручаць.**

ПРЫСВÓЊЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Прысвóйваць.**

ПРЫСВÓЙВАЊЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прысвóіць); 1. mənimsəmək, uyulənmək; *~ць чужэўю рэч özgə malını mənimsəmək; 2. vermək; ~ць звáнне нарóд-нага артыста xalq artisti adı vermək.*

ПРЫСВЯЧАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *həsr etmək; ~ць сваё жыццё навуцы ömrünü elmə həsr etmək, ~ць намяцi хатi-расiнə həsr etmək.*

ПРЫС|ЁСЦІ *зак.* ~яду, ~ядзеш, ~ядзе, ~ядуць; *гл.* **Прысядаць.**

ПРЫ|СЛАЊЦЬ *зак.* ~шлю, ~шлэш, ~шлэ, ~шлюць; *гл.* **Прысылаць.**

ПРЫСЛОЊ *н.* ~я, ~яў; *грам. zərf.*

ПРЫСЛУХАЊЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Прыслухóўвацца.**

ПРЫСЛУХÓЊВАЊЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* прыслухацца); *qulaq vermək, qulaq asmaq; ~цца да раз-мóвы səhbətə qulaq vermək.*

ПРЫСН|ЊЦА *зак.* ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* **Сніцца.**

ПРЫСПЁШВАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *tələsdirmək.*

ПРЫЊСТАН|Ь *ж.* ~і, ~ей; *gəmi körpüsü; прычáліць да ~і körpüyə uan almaq.*

ПРЫЊСТАСАВÁНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. uyğunlaşma, uyğunlaşdırma, uyğunlaşdırılma; 2. qurğu, alət, cihaz.

ПРЫЊСТАС|АВÁЦА *зак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца; *гл.* **Прыстасóўвацца.**

ПРЫЊСТАС|АВÁЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* **Прыстасóўваць.**

ПРЫЊСТАСÓЊВАЊЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* прыстасавáцца); *uyğunlaşmaq.*

ПРЫЊСТАСÓЊВАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыстасавáць); *uyğunlaşdırmaq.*

ПРЫЊСТАЊЊКА *ж.* ~ўкі, ~вак; 1. calaq; əlavə etmə, calama; 2. *грам.* önlük, ön şəkilçi.

ПРЫЊСТÓЙНА *присл.* ədəbli, nəzakətli; *навóдзіць сябё ~ өзünü ədəbli aparmaq.*

ПРЫЊСТÓЙНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* няма; *ədəb qaydası, nəzakət; прытрымлівацца прáвіл ~і ədəb qaydalarını gözlətmək.*

ПРЫЊСТÓЙНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ədəbli, nəzakətli.*

ПРЫЊСТУП *м.* ~у, ~аў; 1. hücum; *узьяць ~ам hücumla almaq; 2. tutma; сардóчны ~ürək tutması.*

ПРЫЊСТУПАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыступіць); *başlamaq, girişmək; ~ць да снрáвы ішə başlamaq.*

ПРЫЊСТУП|ЊЦЬ *зак.* ~лю, прыступ|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Прыступáць.**

ПРЫЊСТУП|КА *ж.* ~кі, ~ак; *pillə; пады-мацца на ~ках pillələrə qalxmaq.*

ПРЫСУДЖАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прысудзіць); *vermək; ~ць прэ-мію mükafat vermək.*

ПРЫСУ|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу́, прысу́дз|іш, ~дзіць, ~дзяць; *гл.* **Прысуджаць.**

ПРЫСУ́Н|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; уахі́на чэ́кмэк, уахі́нлашды́рмақ.

ПРЫСУ́ТНІЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *олмақ; ~ць на схо́дзе і́clasda olmaq.*

ПРЫСЫ́ЛА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прысы́лаць); göndərmək, yollamaq; ~ць пісьмо́ тэ́ктуб гё́ндəрмэк.

ПРЫСЯ́Г|А *ж.* ~і; *мн.* ня́ма; *and; прыня́ць ~у and і́смэк.*

ПРЫСЯ́ДА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прысе́сці); 1. sallağı oturmaq, çömbəlmək; 2. уахі́н oturmaq; ~ць каля́ сталá таса́уа уахі́н oturmaq.

ПРЫТВАРА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* прытвары́цца); özüni пэ́уэ ву́рмақ; ~цца хво́рым özüni хэ́стəліуэ ву́рмақ.

ПРЫТВАРА́|ЫЦЦА *зак.* ~ўся, прытвó-р|ы́шыся, ~ы́цца, ~а́цца; *гл.* **Прытвара́цца.**

ПРЫТО́К *м.* ~у і ~а, ~аў; 1. ахі́н; ~ па-вё́тра ха́ва ахі́ні; 2. qol; ~ ракі́ ча́уін qolu.

ПРЫТО́МНАСЦЬ| *ж.* ~і; *мн.* ня́ма; huş; стра́ціць ~ь huşunu itirmək; 3. etiraf etmə, boynuna alma.

ПРЫТРЫ́МЛІВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; 1. tutmaq, уары́шмақ; ~цца за по́ручні surahıdan уары́шмақ; 2. tərəfdar olmaq; ~цца і́ншага меркава́ння başqa fikrin tərəfdarı olmaq.

ПРЫТУ́Л|АК *м.* ~ку, ~каў; 1. sığınacaq, daldalanacaq; 2. yetimxana.

ПРЫТУ́Л|ІЦЦА *зак.* ~юся, прыту́л|і́шыся, ~і́цца, ~я́цца; *гл.* **Тулі́цца.**

ПРЫТУ́Л|ІЦЬ *зак.* ~ю, прыту́л|і́ш, ~і́ць, ~я́ць; *гл.* **Тулі́ць.**

ПРЫХІ́Л|ІЦЦА *зак.* ~юся, прыхі́л|і́шыся, ~і́цца, ~я́цца; *гл.* **Прыхі́ляцца.**

ПРЫХІ́ЛЬНАСЦЬ| *ж.* ~і; *мн.* ня́ма; рэ́г-бэт; заслу́жыць ~ь сябро́ў yoldaşlarının rəğ-bətini qazanmaq.

ПРЫХІ́ЛЬНІК *м.* ~а, ~аў; tərəfdar.

ПРЫХІ́Л|Я|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* прыхі́ліцца); söyкənmək; ~цца да сця́ны divara söyкənmək.

ПРЫХО́|ДЗІЦЦА *незак.* ~джуся, ~дзі́шся, ~дзі́цца, ~дзя́цца; lazım gəlmək, məcbur olmaq; ~дзі́цца зга́дзі́цца razılaşmağa məcbur olmaq.

ПРЫХО́|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу́, ~дзі́ш, ~дзі́ць, ~дзя́ць (*зак.* пры́йсці); gəlmək; ~дзі́ць у і́шко́лу (на рабо́ту) təktəbə (işə) gəlmək, ~дзі́ць да пага́днёння razılığa gəlmək, ~дзі́ць да вы́сно́вы nəticəyə gəlmək, ~дзі́ць на дапамо́гу köməyə gəlmək.

ПРЫХО́Ж|АЯ *ж.* ~ай, ~ых; girəcək, dəhliz; распра́ну́цца ў ~ай girəcəkdə soyunmaq.

ПРЫ́ЦЕМ|АК *м.* ~ку, ~каў; toran, qaş qaralan vaxt.

ПРЫ́ЦІСКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пры́цісну́ць); sıxmaq, basmaq, qısqmaq; ~ць ру́кі да гру́дзёў əllərini döşünə sıxmaq.

ПРЫ́ЦІСН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* **Пры́ціска́ць.**

ПРЫ́ЦЯ́ГВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пры́цягну́ць); cəlb etmək.

ПРЫ́ЦЯ́ГН|УЦЬ *зак.* ~ў, пры́цягн|еш, ~е, ~уць; *гл.* **Пры́цягва́ць.**

ПРЫЧА́Л *м.* ~а і ~у, ~аў; gəmi körpüsü.

ПРЫЧА́Л|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~і́ць, ~я́ць; *гл.* **Прыча́льваць.**

ПРЫЧА́ЛЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыча́ліць); уа́н almaq, уа́наш-тақ.

ПРЫЧАП|ІЦЬ *зак.* ~лю́, прыча́п|і́ш, ~і́ць, ~я́ць; *гл.* **Прыча́пляць.**

ПРЫЧАПЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* прыча́піць); qoşmaq, bağlamaq; ~ць плу́г да тра́ктара kotanı traktora qoşmaq.

ПРЫЧА|СА́ЦЦА *зак.* ~шы́ся, прычэ́ш|ашся, ~а́цца, ~у́цца; *гл.* **Прычэ́свацца.**

ПРЫЧА|СА́ЦЬ *зак.* ~шы́, прычэ́ш|аш, ~а, ~уць; *гл.* **Прычэ́сваць.**

ПРЫЧО́С|КА *ж.* ~кі, ~ак; saç düzüümü, saç darımı, saç vurumu; зрабі́ць ~ку saçını düzəltmək.

ПРЫЧЫ́М *злучн.* bununla belə, həm də, özü də.

ПРЫЧЫ́Н|А *ж.* ~ы, ~; səbəb; ва́жная ~а üzürlü səbəb, ~а хва́ро́бы хэ́стəлі́йін səbəbi.

ПРЫЧЫН|ІЦЬ *зак.* ~ю, прычын|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Прычыняць.**

ПРЫЧЫН|Я|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прычыніць); *səbəb olmaq, vurmaq, vermək; ~ць шкóду ziyan vurmaq.*

ПРЫЧЭП *м.* ~а, ~аў; *qoşqu; тра́ктар з ~ам qoşqulu traktor.*

ПРЫЧЭСА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. прычаса́цца); *daranmaq; ~цца пэ́рад лю́страм aynanın qabağında daranaq.*

ПРЫЧЭСА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прычаса́ць); *daramaq; ~ць валасы saçıni daramaq.*

ПРЫШЧАП|ІЦЬ *зак.* ~лю, прышчэп|іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Прышчэпляць.**

ПРЫШЧЫК *м.* ~а, ~аў; *sızanaq.*

ПРЫШЧЭП|КА *ж.* ~кі, ~ак; 1. *calaq;* 2. *peyvənd.*

ПРЫШЧЭП|ВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прышчапіць); *calamaq, calaq etmək; ~ць да я́блыні гру́шу almağa armud calamaq.*

ПРЫШЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прышы́ць); *tikmək; ~ць гу́зікі да палі́то paltonun düyməsini tikmək.*

ПРЫШЫ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Прышыва́ць.**

ПРЫЯЗДЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прыеха́ць); *gəlmək (miniklə); ~ць дамóў evə gəlmək.*

ПРЫЯЦЕЛ|Ь *м.* ~я, ~яў; *dost.*

ПРЭЗІДЫУМ *м.* ~а; *мн. няма;* *rəyasət heyvəti; абра́ць ~ rəyasət heyvəti seçmək.*

ПРЭЗІДЭНТ *м.* ~а, ~аў; *prezident (dövlət başçısı və ya elmi müəssisə rəhbəri); Прэ́зідэ́нт Рэ́спублі́кі Белару́сь Belarus Respublikasının Prezidenti.*

ПРЭМІ|Я *ж.* ~і, ~ій; *mükafat; атрыма́ць ~ю mükafat almaq.*

ПРЭС|А *ж.* ~ы; *мн. няма;* *mətbuat.*

ПРЭСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *şirin; ~ая вада́ şirin (içməli) su;* 2. *duzsuz, şit; ~ая ё́жа duzsuz yemək.*

ПРЭТЭНД|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *iddiasında olmaq.*

ПРЭТЭНДЭНТ *м.* ~а, ~аў; *iddiaçı.*

ПРЭТЭНЗІ|Я *ж.* ~і, ~ій; *iddia, tələb.*

ПРЭЧ *присл.* *kənara, o yana, ~ з дарóгі! yoldan kənara! (çəkil!) ◊ ру́кі прэ́ч! əlini çək!*

ПС|АВА́ЦЦА *незак.* ~уюся, ~уешся, ~уе́цца, ~ую́цца (зак. сапсава́цца); *xarab etmək; мя́са ху́тка ~уе́цца ət tez xarab olur.*

ПС|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. сапсава́ць); *korlamaq, xarab etmək; ~ава́ць ма́шыну taşıni xarab etmək, ~ава́ць зрок gözlərini korlamaq.*

ПСЕЎДАНІМ *м.* ~а, ~аў; *təxəllüs.*

ПСІХІЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ruhi; ~ая хварóба ruhi xəstəlik.*

ПТУШАН|Я́ і ПТУШАН|Ё́ *н.* ~яці, ~ят; *quş; пералётны́я ~яты кө́чэрі quşlar.*

ПУБЛІК|А *ж.* ~і; *мн. няма;* *camaat, tamaşaçılar.*

ПУБЛІК|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. апу́блікава́ць); *dərc etmək (etdirmək), nəşr etmək (etdirmək); ~ава́ць ве́ршы şerləri nəşr etmək (etdirmək).*

ПУБЛІЧНА *присл.* *açıqca, aşkarca.*

ПУБЛІЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *açıq, camaat qarşısında; ~ае выступле́нне camaat qarşısında çıxış;* 2. *kütləvi; ~ая бібліятэ́ка kütləvi kitabxana.*

ПУ́Г|А *ж.* ~і, ~; *qamçı, qırmanç.*

ПУД *м.* пуда, пудоў; *pud (16,3 кг).*

ПУ́ДР|А *ж.* ~ы; *мн. няма;* *ənlík, ənlík-kirşan.*

ПУЖЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qorxaq; hürkək; ~ыя кө́ні hürkək atlar.*

ПУЗЫР *м.* ~а, ~оў; 1. *qovuc, köpük; мы́льны ~ sabun köpüyü;* 2. *suluq; ~ ад апё́ку yanıq suluğu;* 3. *kisə; мачавы́ ~ sidik kisəsi.*

ПУЛЬС *м.* пўльсу; *мн. няма;* *nəbz; пра-ве́рыць ~ nəbzini yoxlamaq.*

ПУНКТ *м.* пўнкт|а, ~аў; 1. *məntəqə; пера-гаво́рны ~ danışıq məntəqəsi;* 2. *bənd; пэ́ршы ~ настанóвы qərarın birinci bəndi.*

ПУНКТУА́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *son dərəcə dəqiq; səliqəli.*

ПУНКЦІ́Р *м.* ~у, ~аў; *qırıq xətt (----).*

ПУРГ|А́ *ж.* ~і; *мн. няма;* *çovğun.*

ПУСКАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пусціць); 1. buraxmaq; ~ць птушку на свабоду quşu azadlığa buraxmaq; 2. qoymaq; ~ць дзяцёл гуляць uşaqları gəzməyə qoymaq; 3. işə salmaq; ~ць электростанцыю elektrik stansiyasını işə salmaq.

ПУСТАЗЁЛЛЕ *н.* ~я; *мн.* няма; alağ, alağ otu.

ПУСТЫ *прым.* ~ая, ~бе, ~ыя; boş; ~ы дом boş ev, ~ая сумка boş çanta, ~ыя словы boş sözlər.

ПУСТЫНН *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; əhalisiz, adamsız.

ПУСТЫН *ж.* ~і, ~ь; səhra, biyaban; бязводная ~я susuz səhra.

ПУСЦІЦЬ *зак.* пушчы, пусціш, ~іць, ~яць; *гл.* Пускаць.

ПУХ *м.* пуху; *мн.* няма; 1. pəqu (yumşaq quş tükü); 2. narın tük; *♦* **ні ~у ні пёр'я** işin avand olsun!

ПУХЛІН *ж.* ~ы, ~; şiş.

ПУЦЁЎКА *ж.* ~ўкі, ~вак; 1. yollayış; атрымаць ~ўку ў дом адпачынку istirahət evinə yollayış almaq; 2. yol vərəqəsi; вёдаць вадзіцелю ~ўку sürücüyə yol vərəqəsi vermək.

ПУЧ|ОК *м.* ~ка, ~кóў; dəstə; ~ок крónу şüyüd dəstəsi.

ПУШЫСТ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; xovlu, yumşaq, tükli.

ПЧАЛ|А *ж.* ~ы; *мн.* пчóл|ы, ~; arı, bal arısı.

ПШАНІЦА *ж.* ~ы; *мн.* няма; buğda; ярава́я ~а yazlıq buğda; || *прым.* пшані́чн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы хлеб buğda çörəyi.

ПЫЛ *м.* пылу; *мн.* няма; toz; кні́гі накрыва́ліся ~ам kitabları toz basıb.

ПЫЛАСОС *м.* ~а, ~аў; tozsoran.

ПЫЛ|ІЦА *незак.* ~юся, пылі́шся, ~іцца, ~яцца; tozlanmaq, toz basmaq.

ПЫЛ|ОК *м.* ~ку; *мн.* няма; tozcuq.

ПЫЛЬН *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; tozlu.

ПЫРСКАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пырснуць); 1. səpmək, çiləmək, sıçratmaq; дождж ~е yağış çiləyir; бруд ~е palçıq sıçrayır; 2. çiləmək, sıçratmaq; ~ць вадóў su sıçratmaq.

ПЫРСН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* Пырскаяць.

ПЫТАЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; sual; ~ы знак sual işarəsi, ~ы сказ sual cümləsi.

ПЫТАНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. sual; зада́ць ~е sual vermək, адказа́ць на ўсе́ ~і настáўніка müəllimin bütün suallarına cavab vermək; 2. məsələ; спрэ́чнае ~е mübahisəli məsələ; *♦* ~жыцця́ і смёрці́ ölüm-dirim məsələsi.

ПЫТА|ЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; soruşmaq, xəbər almaq; ~цца аб здаро́ўі halını (səhhətini) xəbər almaq, ~цца ў тавáрыша yoldaşından soruşmaq.

ПЫШН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. təmtəraqlı, dəbdəbəli; 2. gur; ~ыя валасы́ gur saçlar; 3. yumşaq, köpəc; ~ая бу́лка yumşaq kökə.

ПЭЦКА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. запэ́цкаць); çirklətmək, kirlətmək, bulamaq, batırmaq; ~ць ру́кі əllərini batırmaq, ~ць адзё́нне paltarını çirkləndirmək; 2. ləkələmək; ~ць імя́ adını ləkələmək.

ПЯКА́Р|НЯ *ж.* ~ні, ~ань і ~няў; çörəkhana.

П'ЯН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; sərxoş, kefli; быць ~ым sərxoş olmaq.

ПЯР|О *н.* ~а, пёраў; 1. lələk, tük; куры́нае ~о toyuq lələyi; 2. peró, qələm ucu; ру́чка з ~ом perolu qələt.

ПЯРЭДН|І *прым.* ~яя, ~яе, ~ія; ön, qabaq; ~ія ко́лы машы́ны та́шын qabaq təkərləri.

ПЯРЭЧАНН|Е *н.* ~я, ~яў; etiraz.

ПЯРЭЧ|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. за́пярэчыць); etiraz etmək; ~ыць да́кладчыку та́гузачы́ю etiraz etmək; **сін.** супра́чыць.

ПЯСНЯ́Р *м.* песня́р|а, ~оў; görkəmli nəğməkar; Я́нка Купа́ла – белару́скі ~ Yanka Kupała belarus nəğməkarıdır.

ПЯС|ОК *м.* ~ку, ~кóў; qum; ляжа́ць на ~ку qutun üzərində uzanmaq; цукро́вы ~ок şəkər.

ПЯСЧА́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qumlu; ~ы бе́раг qumlu sahil.

ПЯТА́К *м.* ~а, ~оў; beşqəpiklik.

ПЯТ|КА *ж.* ~кі, ~ак; daban.

ПЯТЛ|Я *ж.* ~і; *мн.* пётл|і, ~яў; ilgək, ilmə; за́вяза́ць ~ю́ ilgək bağlamaq.

ПЯТНАЦЦАТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; on beşinci; ~ы год on beşinci il.

ПЯТНАЦЦАЦ|Ь ліч. ~і; on beş; ~ь годоў on beş il.

ПЯТНІЦ|А ж. ~ы, ~; cümə günü, beşinci gün.

ПЯТРУШК|А ж. ~і; мн. няма; сэфэгі; свёжая ~а təzə səfəgi.

ПЯТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; beşinci; ~ы клас beşinci sınıf.

ПЯХОТ|А ж. ~ы; мн. няма; piyada qoşun.

ПЯЦЁР|А ліч. РМ пяцярых, Д пяцярым, В пяцёра і пяцярых, Т пяцярымі; 1. beş; ~а сўтак beş gün, beş gecə; 2. beş nəfər; нас ~а biz beş nəfərik.

ПЯЦЁР|КА ж. ~кі, ~ак; beş (qiymət); атрымáць ~ку beş almaq.

ПЯЦІГАДÓВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. beşillik; ~ы план beşillik plan; 2. beşyaşlı; ~ы хлòпчык beşyaşlı oğlan.

ПЯЦДЗЕСЯЦГÓДДЗ|Е н. ~я, ~яў; əl-liillik.

ПЯЦ|Ь ліч. РДМ ~і, Т ~цío; beş; ~ь рублёў beş rubl, ~ь дзён beş gün.

ПЯЦЬДЗЯСЯТ ліч. РДМ пяцідзсяці, Т пяццюдзсяцío; əlli.

ПЯЦЬСÓТ ліч. Р пяцісót, Д пяцістáм, Т пяццюстáмі, М пяцістáх; beş yüz.

ПЯЧАЦ|Ь ж. ~ці, ~ей; möhür; настáвиць ~ь на давёдку arayışa möhür vurmaq.

ПЯЧÓР|А і **ПЯЧЭР|А** ж. ~ы, ~; mağara, kaha, zağa.

ПЯЧЫ незак. пяку́, пячэ́ш, пячэ́, пяку́ць (зак. спячы́); bişirmək; пячы́ nıragı pıroq bişirmək.

ПЯЧЭ́НН|Е н. ~я; мн. няма; peçenye (qəp-nadı məmulatı).

ПЯШКО́М прысл. piyada; ісці́ ~ piyada getmək.

ПЯШЧÓТ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. naz, qəmzə; 2. zəriflik, incəlik.

Р

РАБ *м.* раб|á, ~óŷ; 1. qul, kölə; 2. əsir; ~ *сирасцёй ehtirasların əsiri*.

РАБ|ІН|А *ж.* ~ы, ~; quşarmudu.

РАБ|ІЦЦА *незак.* ~люся, рóб|ішся, ~іцца, ~яцца (*зак.* зрабіцца); edilmək, olmaq; *што з ім рóбіцца? она пə olur? ~іцца вясёлым şad olmaq, што рóбіцца ў школе? məktəbdə пə olur?*

РАБ|ІЦЬ *незак.* ~лю, рóб|іш, ~іць, ~яць (*зак.* зрабіць); 1. etmək, görmək; *нічога не ~іць heç bir iş görməmək, так нельга ~іць belə etmək olmaz, што ~іць? пə etməli? ён не ведаў, што ~іць о пə edəcəyini bilmirdi;* 2. etmək, eləmək; ~іць *зарáдку idman eləmək, ~іць заўвáгі məzəmmət eləmək, ~іць памылку səhv eləmək, ~іць спрóбу cəhd eləmək, ~іць дабрó yaxşılıq eləmək;* 3. vurmaq; ~іць *укóл iynə vurmaq;* ♦ **~іць вьігляд** *özünü elə göstərir ki.*

РАБÓЧ|Ы¹ *м.* ~ага, ~ых; fəhlə; ~ья *і слў-жачыя fəhlə və qulluqçular, ~ы заводу zavodun fəhləsi, сход ~ых fəhlələrin yığılması (iclası), стаць ~ым fəhlə olmaq.*

РАБÓЧ|Ы² *прым.* ~ая, ~ае, ~ья; 1. fəhlə; ~ы *клас fəhlə sinfi, ~ы рух fəhlə hərəkəti, ~ы пасёлак fəhlə qəsəbəsi;* 2. iş; ~ае *мэсца iş yeri, ~ае адзённые iş paltarı;* ♦ **~ая с́ла** *işçi qüvvəsi.*

РАБР|Ó *н.* ~á, *мн.* рóбр|ы, ~аŷ; qabırğa; *зламаць ~ó qabırğasını sındırmaq.*

РА́БСТВ|А н. ~а; мн. няма; köləlik, qul-luq; быць у ~е köləlikdə olmaq, адмэна ~а köləliyin ləğv edilməsi (ləğvi).

РАВЕ́СНИК м. ~а, ~аў; həmyaşid, həmyaş; мы ~і biz həmyaşidıq; **сін.** аднаго́дак.

РАД¹ у знач. вык. şad, şadam (şadsan, şaddir); ~ вас бачыць sizi görməyimə şadam, мы ~ы вашым nösnəxam sizin uğurlarınıza şadıq (sevinirik); ♦ ~ **старáцца** məmnuniyyətə, can-başla yerinə yetirməyə hazıram.

РАД² м. rād|a, ~оў; sıra, cərgə; ~ы дрэў ağac cərgələri, сядзэць у першым рáдзе birinci sırada oturmaq.

РА́Д|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца (зак. абрáдавацца, парáдавацца); sevinmək, şadlanmaq, fərhəhlənmək; ~авацца вяснэ baharın gəlişinə sevin-tək, ~авацца за сына oğluna görə fərhəhlə-nmək, ~авацца ад усёй душы ürəkdən sevin-tək (şad olmaq).

РА́Д|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. абрáдаваць, парáдаваць); se-vindirmək, fərhəhləndirmək; усё зóта мянэ ~уе bütün bunlar məni sevindirir.

РАДАВ|Ы прым. ~ая, ~о́е, ~ы́я; sırası; ~ы баёў sırası döyüşçü; **сін.** звычайны; **ант.** незвычайны.

РА́ДАСНА прысл. sevinclə, fərhəhlə, sevin-cək, sevinə-sevinə; сустра́ць ~ sevinclə qar-şılamaq; **ант.** сўмна.

РА́ДАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ы́я; sevincli, fərhəhli, şad, sevindirici, fərhəhləndirici; ~ая надзéя fərhəhli hadisə, ~ая вéстка şad xə-bər, ~ы настрóй şad əhval-ruhiyyə; **ант.** сўмны.

РА́ДАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; sevinc, fərhəh; з ~цю sevinə-sevinə, fərhəhlə, həvəslə, ад ~і sevincdən, ~ь ма́ці ananın sevinci, ~ь пера-мóгі qələbə sevinci; **сін.** урачы́стасць; **ант.** смўтак.

РА́ДАЎНЦ|А ж. ~ы; мн. няма; radavni-tsa (ölənlərin yad edildiyi yaz günü).

РАДЖА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; doğmaq.

РАДЗІ́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ы́я; do-ğum; ~ы дом doğum evi.

РАДЗІ́М|А ж. ~ы; мн. няма; vətən; лю-біць ~у vətəni sevmək; **сін.** айчы́на, баць-каўшчы́на; **ант.** чужы́на.

РАД|ОК м. ~ка́, ~оў; sətir; ні́цаць з но́вага ~ка́ təzə sətirdən yazmaq.

РА́ДЫЁ н. нескл. radio; вы́ступáць на ~ radioda (radio ilə) çıxış etmək, у́ключы́ць ~ radionu açmaq, вы́ключы́ць ~ radionu bağ-lamaq, перада́ча на ~ radio verilişi.

РА́ДЫЁАМА́ТАР м. ~а, ~аў; radio hə-vəskarı.

РА́ДЫЁЛ|А ж. ~ы, ~; radiola (val oxudan radioqəbuledici).

РА́ДЫЁПЕРАДА́Ч|А ж. ~ы, ~; radio ve-rilişi.

РА́ДЫЁПРЫЁ́МНІК м. ~а, ~аў; radioqə-buledici.

РА́ДЫЁСЛУХА́Ч м. радыёслухач|а́, ~оў; radiodinləyici.

РА́ДЫЁСТА́НЦЫ|Я ж. ~і, ~ый; radio-stansiya.

РА́ДЫС|КА ж. ~кі; ~ак; qırmızı turp.

РА́ДЫСТ м. ~а, ~аў; radist (radio ilə mə-lumat verən və qəbul edən adam); працава́ць ~ам на караб́лі gəmidə radist işləmək.

РА́ДЫСТ|КА ж. ~кі, ~ак; radist (qadın).

РА́ДЫУС м. ~а, ~аў; матэм. radius.

РАЁ́Н м. ~а, ~аў; rayon; Мінскі ~ Minsk rayonu.

РАЖ|ОК м. ~ка́, мн. рóж|кі, ~ак; 1. daban-çəkən, dabankeş; 2. мн. ражк|і, ~оў; tütək.

РАЗ м. ráz|a, ~оў; dəfə, kərrə; на зóты ~ бу dəfə, у настў́пны ~ gələn dəfə, першы ~ ilk dəfə; 2. нескл. bir; раз, два... bir, iki...; ♦ сем ~оў адме́рай, адзін ~ адрэ́ж yüz ölç, bir biç, не ~ dəfələrlə, ~ і назаўсё́ды birdəfəlik, у са́мы ~ lap vaxtında; раз, два і аблі́чыўся səmi-cümlətanı, і́ншы ~ bəzən.

РАЗАБРА́|ЦЦА зак. разбяр|ўся, ~ўся, ~ўца, ~ўца (зак. разбіра́цца); başa düş-mək, başı çıxmaq; ~ўца ў тэхні́цы texnika-dan başı çıxmaq, ~ўца ў людзях insanları seçə bilmək.

РАЗАБРА́|ЦЬ зак. разбяр|ў, ~ўш, ~ў, ~ўць (зак. разбіра́ць); 1. sökmək; ~ць мато́р mühərriki sökmək, ~ць сцяну́ divarı sökmək;

2. qaydaya salmaq, sahmana salmaq; *~ць кнігі ў іафе шкафа kitabları sahmana salmaq*; 3. baxmaq, müzakirə etmək; *~ць спрэўу ішə baxmaq*; 4. ayırd etmək, seçmək; *~ць пóчырк хəттini ayırd etmək, не ~ць у цёмры қаранлиқда seçə bilməmək*; 5. dağıtmaq, alıb qurtarmaq.

РАЗАГНА́ЦЬ зак. разгані́ю, разго́ніш, ~ніць, ~няць (незак. разганя́ць); qovmaq, dağıtmaq; *вёцєр разагна́ў аблóкi külək buludları dağıtdı, ~ натоўн сатматi dağıtmaq, ~ сон уіхусунu dağıtmaq*.

РАЗАГ|НУ́ЦЦА зак. ~нўся, ~нэшся, ~нэ́цца, ~нўцца; гл. **Разгіба́цца.**

РАЗАГН|У́ЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~э́, ~ўць; гл. **Разгіба́ць.**

РАЗАГРАВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Разагрэ́ць.**

РАЗАГРЭ́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. разаграва́ць); qızdırmaq, isitmək; *~ць абéд хórəyi isitmək*.

РА́ЗАМ прысл. 1. cəmi, cəmisi; 2. bir yerdə; 3. bitişik; *nıshaqqa ~ bitişik yazılır*.

РАЗАРВ|А́ЦЦА зак. ~ўся, ~эшся, ~э́цца, ~ў́цца (незак. разрыва́цца); 1. cırılmaq, parça-parça edilmək; 2. kəsilmək, qırılmaq.

РАЗАРВ|А́ЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~э́, ~ўць (незак. разрыва́ць); 1. cırmaq, parça-parça etmək; *~аць папéру kağızı parça-parça etmək*; 2. kəsmək, qırmaq; *~аць дыпламатычныя адно́сіны diplomatik münasibətləri kəsmək*.

РАЗАСЛА́ЦЬ зак. разашл|і́ю, ~эш, ~э́, ~і́юць (незак. рассыла́ць); göndərmək, yollamaq.

РАЗБА́|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; гл. **Разбаўля́ць.**

РАЗБАГАЦЕ́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; varlanmaq, dövlətlənmək.

РАЗБАЎЛЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~яе, ~юць (зак. разба́віць); durulaşdırmaq, qatmaq, qarışdırmaq; *~ць малако́ вадóй südə su qatmaq, ~ць фáрбу rəngi durulaşdırmaq*; **сін.** развóдзіць.

РАЗБ|Е́ГЧЫСЯ зак. ~ягўся, ~яжы́шся, ~яжы́цца, ~ягў́цца; гл. **Разбязга́цца.**

РАЗБІВА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Разбі́цца.**

РАЗБІВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Разбі́ць.**

РАЗБІРА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Разабра́цца.**

РАЗБІРА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Разабра́ць.**

РАЗБІ́ЦЦА зак. разаб'і́юся, разаб'эшся, разаб'э́цца, разаб'і́юцца (незак. разбі́вацца); 1. sınmaq; 2. əzilmək; 3. bölünmək.

РАЗБІ́ЦЬ зак. разаб'і́ю, разаб'эш, разаб'э́, разаб'і́юць (незак. разбі́ваць); 1. sındırmaq, qırmaq, əzmək; *~ талéрку boşqabı sındırmaq, ~ машы́ну таşını əzmək*; 2. bölmək, ayırmaq; *~ кавáлак зямлі torpaq sahəsini bölmək, ~ на грўны qruplara bölmək*; 3. salmaq; *~ сад бағ salmaq, ~ ла́гєр дүşərgə salmaq*; 4. qırmaq; *~ палáтку çadır qırmaq*; 5. vurmaq, dağıtmaq, zədələmək; *~ галавў başını zədələmək*; 6. məğlub etmək, darmadağın etmək; *~ а́рмію праціўні́ка дүşтən ordusunu darmadağın etmək*; **сін.** раскалаці́ць.

РАЗБÓЙНІК м. ~а, ~аў; quldur, yolkəsən.

РАЗБÓР м. ~у, ~аў; 1. baxma, baxılma; 2. təhlil; *~ скáза cümlə təhlili*; **♦ без ~у** ағна-bozuna baxmadan.

РАЗБÓРПВ|Ы прим. ~ая, ~ае, ~ыя; aydın; *~ы пóчырк aydın xətt*.

РАЗБУРА́|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжы́в., ~ецца, ~юцца; гл. **Разбуры́цца.**

РАЗБУРА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Разбуры́ць.**

РАЗБУР|Ы́ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжы́в., разбу́р|ы́цца, ~а́цца (незак. разбура́|цца); 1. dağılmaq; 2. pozulmaq.

РАЗБУР|Ы́ЦЬ зак. ~ў, разбу́р|ы́ш, ~ы́ць, ~а́ць (незак. разбура́ць); dağıtmaq, uçurtmaq; *~ыць мост көрпүнү dağıtmaq*.

РАЗБУХА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. разбу́хнуць); şişmək, qabarmaq; *пу-пы́шкі ~юць tuturcuqlar qabarır, до́шка ў вадzé ~е taxta suda şişir*.

РАЗБУ́ХН|У́ЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. **Разбу́хаць.**

РАЗБЯЃ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. разбéгчыся); үйү́рмək,

qaçmaq, dağılışmaq; *дзэці ~юцца ушаqlar dağılışdırlar*; ♦ *вочы ~юцца* gözləri dörd olur (oynayır).

РАЗВАГ|А ж. ~і, ~; 1. düşünmə, fikirləşmə; *пняць хвілін на ~у дүшүнмәуә беш дәқиқә verilir*; **сін.** разважанне, рбздум.

РАЗВАЖА́НН|Е н. ~я; ~яў; дүшүncә, fikir, mühakimә; *гэ́та пра́вільнае ~е бу дүзгүн fikiridir*.

РАЗВАЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; fikrini dəyişmək, fikrindən daşınmaq.

РАЗВА́ЛІН|А ж. ~ы, ~; xarabalıq; ~ы *старажытнага горада қәдім шәһәрін xarabalıqı*; **сін.** руіны.

РАЗВАЛ|І́ЦЦА *зак.* ~юся, разва́л|і́шся, ~і́цца, ~я́цца (*незак.* разва́львацца); 1. uçmaq, uхılmaq, dağılmaq; *дом ~і́цца ev uşacaq*; 2. bərbad olmaq, pozulmaq.

РАЗВАЛ|І́ЦЬ *зак.* ~ю, разва́л|і́ш, ~і́ць, ~я́ць (*незак.* разва́льваць); 1. uçurmaq, uхmaq, dağıtmaq; *~і́ць дрóвы odunu dağıtmaq*; 2. bərbad etmək, xaraba qoymaq, pozmaq; *~і́ць гаспадарку тәсәrrüfatı bərbad etmək*, *~і́ць пра́цу іші розмақ*.

РАЗВА́ЛЬВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; **гл.** Разва́ліцца.

РАЗВА́ЛЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; **гл.** Разва́ліць.

РАЗВÉД|КА ж. ~кі, ~ак; kəşfiyyat, axtarış; *~ка на́фтавых месцараджэ́нняў нефть yataqlarının axtarışı*, *насла́ць у ~ку кәşfiyyata göndərmək*.

РАЗВÉДЧЫК м. ~а, ~аў; kəşfiyyatçı.

РАЗВ|Е́СЦІ *зак.* ~яду́, ~ядзё́ш, ~ядзё́, ~яду́ць; 1. həll etmək, əritmək, qarışdırmaq; *~э́сці ў гарáчай вадзё́ isti suda əritmək*, *~э́сці малако́м südlə qarışdırmaq*; 2. qalamaq, yandırmaq; *~э́сці во́гнішча tonqal qalamaq*, *~э́сці по́лымя осақ qalamaq*; 3. becərmək, yetişdirmək; *~э́сці баво́ўну рамбіқ yetişdirmək*; *~э́сці ры́бу balıq yetişdirmək*; ♦ *~э́сці рука́мі* məəttəl qalmaq, heyrətlənmək.

РАЗВ|Е́СЦІСЯ *зак.* ~яду́ся, ~ядзё́шся, ~ядзё́цца, ~яду́цца; 1. boşanmaq; 2. törəmək, çoxalmaq.

РАЗВЕСЯЛ|І́ЦЬ *зак.* ~ю́, развесял|і́ш, ~і́ць, ~я́ць; **гл.** Веся́ліць.

РАЗВÉША|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* развё́шваць); 1. asmaq; *~ць карці́ны шәkilləri asmaq*; 2. sətmək; *~ць бялі́зну paltar sətmək*.

РАЗВÉШВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; **гл.** Развё́шаць.

РАЗВÉ|ЯЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; sovurmaq, dağıtmaq; *вё́цер ~яў абло́кі külək buludları dağıtdı*.

РАЗВІВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* разві́цца); inkişaf etmək, inkişaf etdirilmək, genişlənmək, genişləndirilmək; *дзіця́ до́бра разві́лася ушақ уахşı inkişaf edir*, *прамыслова́сь хутка разві́лася səpaye sürətlə inkişaf etdirilir (edir)*, *разві́ліся сү́вязі əlaqələr genişlənir*.

РАЗВІВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; **гл.** Разві́ць.

РАЗВІТА́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; vida, ayrılıq; *~ы абéд ayrılıq ziyafəti*.

РАЗВІТА́НН|Е н. ~я; *мн.* няма; bağışlama, günahından keçmə.

РАЗВІТА́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; vidalaşmaq; *~цца з сябро́ўмі dostlarla vidalaşmaq*.

РАЗВІТ|Ы́ *прым.* ~ая, ~о́е, ~ы́я; inkişaf etmiş; *~ая пра́мыслова́сь inkişaf etmiş səpaye*; **ант.** адста́лы.

РАЗВІ́ЦЦА *зак.* разаві́|юся, ~э́шся, ~э́цца, ~ю́цца; **гл.** Развівáцца.

РАЗВІ́ЦЦ|Е́ н. ~я́; *мн.* няма; inkişaf; *~ё мо́вы nitqin inkişafı*, *~ё экано́мікі iqtisadiyyatın inkişafı*, *фізі́чнае ~ё fiziki inkişaf*.

РАЗВ|І́ЦЬ *зак.* разаві́|ю́, ~э́ш, ~э́, ~ю́ць (*незак.* развівáць); inkişaf etdirmək, artırmaq; *~і́ць сё́льскую гаспадарку кәнд тәсәrrüfatını inkişaf etdirmək*, *~і́ць ціка́васць да му́зыкі musiqiyə marağını artırmaq*.

РАЗВÓД м. ~у, ~аў; boşanma; *даць ~ бо́шамақ*.

РАЗВÓ|ДЗІЦЦА *незак.* ~джуся, ~дзі́шся, ~дзі́цца, ~дзя́цца; **гл.** Развё́сціся.

РАЗВÓ|ДЗІ́ЦЬ *незак.* ~джу́, ~дзі́ш, ~дзі́ць, ~дзя́ць; **гл.** Развё́сці.

РАЗВЯВА́|ЦЦА *незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; yellənmək, dalğalanmaq; ~юц-ца сцягі bayraqlar dalğalanır.*

РАЗВЯВА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; yelləndirmək, dalğalandırmaq; вёцер ~е сцяг külək bayrağı dalğalandırır.*

РАЗВЯ́|ЗА́ЦЦА *зак. ~жуся, развя́|жашся, ~жацца, ~жуцца (незак. развя́звацца); açılmaq.*

РАЗВ́|ЯЗА́ЦЬ *зак. ~яжу, ~яжаш, ~яжа, ~яжуць (незак. развя́зваць); açmaq; ~язáць вўзел düyünü açmaq, ~язáць мяшóк kisəni açmaq, ~язáць шнурóк qaytanı açmaq; ♦ ~язáць рўкі əl-qolunu açmaq, ~язáць вайнў müharibə başlamaq.*

РАЗВ́ЯЗВА́|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. Развя́зацца.*

РАЗВ́ЯЗВА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Развя́заць.*

РАЗГАВА́Р|Ы́ЦЦА *зак. ~ўся, разгавó-р|ышся, ~ыцца, ~ацца; danışğa başlamaq, söhbətə başlamaq; янў ~ыліся onlar söhbətə başladılar; ён, нарэ́шце, ~ыўся, о, пəһayət, danışmağa başladı.*

РАЗГА́ДА|Ї́ЦЬ *зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. tapmaq, yozmaq; ~ць загáдку tapmacanı yozmaq; 2. anlamaq, başa düşmək, duymaq; ~ць намéр праціўніка düşmənin niyyətini duymaq.*

РАЗГА́ДВА|Ї́ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Разга́даць.*

РАЗГА́НЯ|Ї́ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Разга́наць.*

РАЗЃАР *м. ~у; мн. няма; qızgın çağı (vaxtı); лéта ў ~ы уаўп qızgın vaxtıdır, у ~ы жнівá biçinin qızgın çağında, у ~ы барацьбы döyüşün qızgın vaxtında.*

РАЗГА́РА|Ї́ЦЦА *незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; гл. Разгарэ́цца.*

РАЗГА́РАЧ|Ы́ЦЦА *зак. ~ўся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; гл. Гарачы́цца.*

РАЗГА́РН|Ў́ЦЬ *зак. ~ў, разгóрн|еш, ~е, ~уць (незак. разгóртваць); 1. açmaq; ~ўць кáрту xəritəni açmaq, ~ўць сцяг bayrağı açmaq, ~ўць дзіц́я ўшагі açmaq, ~ўць цукéрку konfetin kağızını açmaq; 2. genişləndirmək; ~ўць будаўніцтва tikinti işlərini genişləndirmək.*

РАЗГА́Р|Э́ЦЦА *зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ыцца, ~ацца (незак. разгарэ́цца); alışıb yanmaq, alışmaq; вогнішча ~элася tonqal alışdı.*

РАЗГІБА́|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. разагнў́цца); düzəlmək.*

РАЗГІБА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. разагнў́ць); düzəltmək; ~ць спі́ну belini düzəltmək; ♦ пра́цава́ць, не разгí-на́ючы спі́ны başını qaldırmadan işləmək.*

РАЗГЛ́А́ДЖВА́|ЦЦА *незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~іцца, ~яцца; гл. Разгл́а́дзіцца.*

РАЗГЛ́А́ДЖВА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Разгл́а́дзіць.*

РАЗГЛ́А́ДЗ|Ї́ЦЦА *зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~іцца, ~яцца (незак. разгл́а́джвацца); düzəlmək, qırışığı açılmaq; сукéнка ~і́цца pal-tarın qırışığı açıldı.*

РАЗГЛ́А́|ДЗІ́ЦЬ *зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (незак. разгл́а́джваць); açmaq, düzəltmək; ~дзіць склáдки qırışları düzəltmək.*

РАЗГЛ́Е́|ДЗЕ́ЦЬ *зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (незак. разгліа́даць); görmək, seçmək.*

РАЗГЛ́Я́ДА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Разглі́э́дзець.*

РАЗГЛ́Я́ДВА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; бахма́q, gözdən keçirmək; ~ць ма-лю́нкі şəkillərə бахма́q (gözdən keçirmək).*

РАЗГН́Е́ВАН|Ы́ *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qəzəbli, hirsli; ~ы чалавéк qəzəbli adam.*

РАЗЃОРТВА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Разгарнў́ць.*

РАЗЃРА́Б|Ї́ЦЬ *зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. Гра́б|іць.*

РАЗЃРАМ|Ї́ЦЬ *зак. ~лю́, ~іш, ~іць, ~яць; гл. Грамі́ць.*

РАЗЃРО́М *м. ~у; мн. няма; tar-mar olma, darmadağın olunma (edilmə); ~ вóрага düş-mənin darmadağın edilməsi.*

РАЗГРУ́ЖА́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Разгру́зіць.*

РАЗГРУ́|ЗІ́ЦЬ *зак. ~жу́, разгру́з|іш, ~іць, ~яць (незак. разгру́жаць); boşaltmaq (yükü); ~зіць ваго́ны ваqонları boşaltmaq.*

РАЗГРЫЗЦІ *зак.* ~ў, ~эш, ~э, ~ўць; 1. *sındırmaq* (dişlə); ~ці *arəx qoz sındırmaq* (dişlə); 2. *gəmirmək*; ~ці *kóсткy sümük gəmirmək*.

РАЗГУБ|ІЦЦА *зак.* ~люся, разгү|бішся, ~біцца, ~бяцца; *özünü itirmək, karıxmaq, çaşmaq*.

РАЗГУБЛЕН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *özünü itirmiş, karıxmış, çaşqın; ён стаяў ~ы о, karıxmış halda dayanmışdı*.

РАЗДА|ВАЊЦЬ *незак.* ~ю, ~эш, ~э, ~юць (*зак.* раздаць); *paylamaq, vermək; ~ваць сшыткі dəftərləri paylamaq, ~ваць падарункі hədiyyələri paylamaq; ант.* збіраць.

РАЗДАВІЊЦЬ *зак.* ~аўлю, ~авіш, ~авіць, ~авяць; 1. *basmaq, ağırlıq salmaq, təzyiq göstərmək*; 2. *sıxmaq; сін.* расціснуць.

РАЗДАРОЖЖ|А *н.* ~а; *мн.* няма; *yoлаугісі*.

РАЗДА|ЦЬ *зак.* ~м, раздасі, ~сць, раздадўць; *гл.* Раздаваць.

РАЗДЗЁЛ *м.* ~у, ~аў; *bölmə, hissə; нёршы ~ кнігі kitabın birinci bölməsi*.

РАЗДЗІМА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Раздзьмўць.

РАЗДЗЫМ|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~э, ~ўць (*незак.* раздзімаць); 1. *üfürmək, üfürüb alıxdırmaq; ~ўць пільмя осағи üfürüb alıxdırmaq*.

РАЗДРАЖНЁНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; 1. *acıq, hirs*; 2. *qıcıq, qıcıqlanma*.

РАЗДРАЖНЯЎ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *tez hirslənən, özündən çıxan, əsəbi; ~ы чалавек tez hirslənən adam*; 2. *qıcıqlandırıcı*.

РАЗДРАЖНЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; 1. *hirslənmək, acıqlanmaq*; 2. *qıcıqlanmaq*.

РАЗДРАЖНЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. *acıqlandırmaq, hirsləndirmək, əsəbiləşdirmək; гэта ~е мяне bu məni əsəbiləşdirir*; 2. *qıcıqlandırmaq; ~ць вóчы gözlərini qıcıqlandırmaq*.

РАЗЖ|АВАЊЦЬ *зак.* ~ую, ~уэш, ~уэ, ~уюць (*незак.* разжюўваць); *çeynəmək*.

РАЗЖОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Разжаваць.

РАЗЗБРАЁНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; *tərk-silah; сін.* раззбройванне.

РАЗЗБРО|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* раззбройваць); *tərk-silah etmək*.

РАЗЗБРОЙВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Раззброіць.

РАЗЗЛАВА|ЦЦА *зак.* раззлу|юся, ~эшся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Злавацца.

РАЗЗЛ|АВАЊЦЬ *зак.* ~ую, ~уэш, ~уэ, ~уюць; *гл.* Злаваць.

РАЗЛАД *м.* ~у, ~аў; *çəkişmə, ədavət, ixtilaf, dava-dalaş; сямейныя ~ы ailə ixtilafları; ♦ яблык ~у ixtilaf səbəbi*.

РАЗЛАЖ|ЫЦЬ *зак.* ~ў, разлóж|ыш, ~ыць, ~аць; 1. *düzmək, yerbəyər etmək*; 2. *açmaq, sərmək*; 3. *qalamaq, yandırmaq* (осағи).

РАЗЛАМ|АЦЬ *зак.* ~лю, разлóm|іш, ~іць, ~яць (*незак.* разлómліваць); *sındırmaq, parçalamaq, tikə-tikə etmək; ~аць пільку əl асағи sındırmaq*; 2. *sökmək, dağıtmaq; ~аць старыя пабудовы köhnə tikililəri söküb-dağıtmaq*.

РАЗЛІВА|ЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *гл.* Разліцца.

РАЗЛІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Разліць.

РАЗЛІК *м.* ~у, ~аў; *hesab, hesablama; рабіць ~і hesablama aparmaq; ♦ прымаць у ~ hesaba almaq, быць у ~у üzülüşmək, з ~у hesabı ilə*.

РАЗЛНЁ|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *xətləmək, cızıqlamaq*.

РАЗЛІ|Ў *м.* ~ву, ~ваў; 1. *tökmə, doldurma; ~ў ліманáду на бутэ́льках limonadın şüşələrə doldurulması*; 2. *daşqın; ~ў ракі çay daşqını*.

РАЗЛІ|ЦЦА *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., разаль|эцца, ~юцца (*незак.* разлівацца); 1. *tökülmək, dağılmaq; вадá ~лася на сталé su masanın üstünə dağıldı*; 2. *daşmaq; рака ~лася çay daşdı*.

РАЗЛІЦЬ *зак.* разаль|ю, ~эш, ~э, ~юць (*незак.* разліваць); 1. *tökmək, doldurmaq; ~ гарбáту на шклянках stəkanlara çay tökmək (süzmək)*; 2. *dağıtmaq; ~ вадý на сталé suyu masanın üstünə dağıtmaq; сін.* праліць.

РАЗЛІЧВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Разлічыцца.**

РАЗЛІЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. разлічыць); *што* 1. *nəzərdə tutmaq*; 2. *güvənmək, arxalanmaq, ümid bəsləmək*; *я на цябё* ~ю *təp səpə arxalanıram*; 3. *hesablamaq*.

РАЗЛІЧ|ЫЦЦА *зак.* ~чүся, разліч|ышся, ~ыцца, ~ацца (*незак.* разлічвацца); *hesablaşmaq, üzülüşmək*.

РАЗЛІЧ|ЫЦЬ *зак.* ~ў, разліч|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Разлічваць.**

РАЗЛІОМЛІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Разламаць.**

РАЗЛЎ|КА *ж.* ~кі; *мн.* *няма*; *ауғылq, hicrap*; *жыць у ~цы ауғылqда уазамаq.*

РАЗЛЮБ|ІЦЬ *зак.* ~лю, разлюбіш, ~іць, ~яць; *кагó-што даhа sevməmək, soyumaq*; *~іць вёршы şeri daha sevməmək.*

РАЗЛЯТА|ЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *гл.* **Разляцецца.**

РАЗЛЯЦ|ЕЦЦА *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~іцца, ~яцца (*незак.* разлятацца); *uçub-getmək, uçub-dağılışmaq*; *птушкі ~эліся quşlar uçub-getdilər.*

РАЗМАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *danışmaq, söhbət etmək*; *~ць з сябрам dostu ilə söhbət etmək, ~ць аб працы iş barədə danışmaq, ~ць па-беларуску belarusca danışmaq, ~ць па тэлефóне telefonla danışmaq.*

РАЗМАХ *м.* ~у; *мн.* *няма*; 1. *qaldırma, yellətmə*; *удáрыць з ~у yellədənək vurmaq*; 2. *vüsət*; *атрымаць вялікі ~ geniş vüsət almaq.*

РАЗМАХВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *yellətmək*; *~ць пáлкай ағасı yellətmək, ~ць рукамі əl-qolunu yellətmək.*

РАЗМЕЖАВА|ЦЬ *зак.* размяж|ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* размяжоўваць); *што* *ауірмаq, bölmək, ayırd etmək.*

РАЗМЭНЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Размяняць.**

РАЗМЕРКАВА|НН|Е *н.* ~я; *мн.* *няма*; *bö-lünmə, parçalanma, bölgü*; *~е абавязкаў вэ-зіфáлэрин bölünməsi.*

РАЗМЕРКАВА|ЦЬ *зак.* размярк|ю, ~еш, ~ўе, ~ўюць (*незак.* размяркоўваць); *што*

bölmək, paylamaq, bölüşdürmək, paylaşdırmaq; *~ працу паміж рабо́чымі işi fəhlələr arasında bölmək.*

РАЗМЭШВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Размяшаць.**

РАЗМНОЖВА|ЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *гл.* **Размножыцца.**

РАЗМНОЖ|ЫЦЦА *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ыцца, ~ацца (*незак.* размножвацца); *çoxalmaq, artmaq.*

РАЗМО|ВА *ж.* ~вы, ~ў; *danışiq, söhbət*; *змяніць ~у söhbəti dəyişmək, завесці ~у söhbət salmaq, уступіць у ~у söhbətə başlamaq, зразумець што-небудзь з ~ы söhbətdən nə isə anlamaq, слўхаць ~у söhbətə qulaq asmaq.*

РАЗМОЎНІК *м.* ~а, ~аў; *danışiq kitabçası*; *беларўска-азербайджáнскі ~ belarusca-azərbaycanca danışiq kitabçası.*

РАЗМЯЖОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~ае, ~юць; *гл.* **Размежаваць.**

РАЗМЯНІЯ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* размэньваць); *што* *xırdalamaq*; *~ць грóшы pulu xırdalamaq.*

РАЗМЯРКОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Размеркаваць.**

РАЗМЯ|СЦІЦЦА *зак.* ~шчүся, размес-ц|ішся, ~іцца, ~яцца (*незак.* размяшчацца); *yerləşdirilmək, yerbəyer edilmək, yerləşmək.*

РАЗМЯ|СЦІЦЬ *зак.* ~шчў, размесц|іш, ~іць, ~яць (*незак.* размяшчаць); *што* *yerləşdirmək, yerbəyer etmək.*

РАЗМЯ|ЦЬ *зак.* разамн|ў, ~эш, ~э, ~ўць; *што* 1. *əzmək*; *~ траву otu əzmək, ~ сукénку paltarı əzmək*; 2. *əzərək yumşaltmaq*; *~ гліну palçığı yumşaltmaq*; *сін.* размякчыць.

РАЗМЯША|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* размэшваць); *што* *qatışdırmaq, qarışdırıb həll etmək.*

РАЗМЯШЧА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Размясціцца.**

РАЗМЯШЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Размясціць.**

РАЗМЯШЧЭНН|Е *н.* ~я; *мн.* *няма*; 1. *yerləşmə, yerləşdirilmə, məscid ~я атрáда дэс-тənin yerləşdirildiyi yer.*

РАЗНАВІДНАСЦЬ *жс.* ~і, ~яў; *pöv, növ* müxtəlifliyi; ~ь *пианіцы* *bugdanın bir növü*; *сін.* варыянт.

РАЗНАГАЛЮСС *Е н.* ~я, ~яў; fikir ayrılığı, ziddiyyət.

РАЗНАСТАЙНАСЦЬ *жс.* ~і; *мн. няма*; cülbəcürlük, müxtəliflik; *ант.* аднастайнасць.

РАЗНАСТАЙН *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; cülbəcür, müxtəlif; *сін.* розны; *ант.* аднастайны.

РАЗНЁСЦІ *зак.* разняс[у], ~эш, ~ё, ~уць (*незак.* разно́сць); 1. paylamaq; 2. уаумаq; ~ *чуткі* *şaiyə* уаумаq; 3. dağıtmaq, parça-parça etmək.

РАЗНО́|СІЦЬ *незак.* ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць; *гл.* Разнёсці.

РАЗРА́Д *м.* ~у, ~аў; dərəcə; *спартсмен* *pərşаға* ~у *birinci dərəcəli idmançı*, *токар* *səмаға* ~у *yeddinci dərəcəli tornaçı*.

РАЗРА́Д *м.* ~у, ~аў; boşalma, boşaldılma; *электрычны* ~ *elektrik boşalması*.

РАЗРА́ДК|А *жс.* ~і; *мн. няма*; zəifləmə, azalma; ~а *міжнароднай напружанасці* *bey-nəlxalq gərginliyin azalması* (*zəiflədilməsi*).

РАЗРАСТА́|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *гл.* Разрасціся.

РАЗРАС|ЦІСЯ *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~цецца, ~туцца (*незак.* разраста́цца); бдзю́тмэк, qol-budaq atmaq, şaxələnmək.

РАЗРУ́Х|А *жс.* ~і; *мн. няма*; dağıntı.

РАЗРЫВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Разарва́цца.

РАЗРЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Разарва́ць.

РАЗРЫ́|Ў *м.* ~ву, ~ваў; 1. kəsilmə, qırılma; 2. partlama.

РАЗРЭ́З *м.* ~у, ~аў; kəsik; *паняро́чны* ~ *eninə kəsik*, *падо́ўжны* ~ *uzununa kəsik*.

РАЗРЭ́ЗАЦЬ *зак.* ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць; kəsmək; ~заць *панэ́ру* *нажні́цамі* *qayçı ilə kağızı kəsmək*.

РАЗУВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Разу́цца.

РАЗУВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Разу́ць.

РАЗУМЕ́НН|Е *н.* ~я; *мн. няма*; anlama, başa düşmə, başa düşülmə.

РАЗУМЕ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* зразуме́ць); 1. başa düşmək, anlamaq; ~ць *белару́скую мо́ву* *belarus dilini başa düşmək*; 2. başı çıxmaq; ~ць *му́зыку* *musiqidən başı çıxmaq*.

РАЗУ́МН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ağıllı, zəkali; ~ы *хло́пчык* *ağıllı oğlan*; *ант.* дурны.

РАЗУМО́В|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; əqli, zehni; ~ая *пра́ца* *zehni əmək*.

РАЗУ́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*незак.* разува́цца); soyunmaq (ayaqqabısını çıxartmaq).

РАЗУ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* разува́ць); soyundurmaq, çıxartmaq (ayaqqabını); ~ць *дзіця́* *uşağın ayaqqabısını çıxartmaq*.

РАЗЫ|СЦІ́СЯ *зак.* ~дўся, разы́|дзешся, ~дзецца, ~дуцца; *гл.* Разыхо́дзіцца.

РАЗЫХО́|ДЗІЦЦА *незак.* ~джуся, ~дзішся, ~дзіцца, ~дзяцца (*незак.* разысці́ся); 1. dağılışmaq; ~дзіцца *насля́ схо́ду* *iclasdan sonra dağılışmaq*; 2. ayrılmaq; ~дзіцца *з жо́нкай* *arvadından ayrılmaq*; 3. düz gəlməmək; *сло́вы* ~дзяцца *са спра́вай* *sözü işi ilə düz gəlmir*.

РАЗЫ́Б|А́ *жс.* ~ы́; *мн. няма*; 1. oyma, paxış; ~а *на дрэ́ву* *ağac üzərində paxış*; 2. yiv.

РА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца (*зак.* парáіцца); məsləhətləşmək, gə nəşmək; ~іцца *з сябро́мі* *dostlarla məsləhətləşmək*.

РА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*зак.* парáіць); məsləhət görmək, tövsiyə etmək; ~ю *вам* *прачыта́ць* *гэту́ кні́гу* *bu kitabı oxumağı sizə məsləhət görürəm*.

РА́|Й *м.* ра́ю, ра́ю; *мн. няма*; cənnət, behişt; *ант.* пékла.

РАК *м.* ра́к|а, ~аў; xəçəng.

РАК|А́ *жс.* ~і; рэк; çay; *на бэ́разе* ~і *чау́н* *sahilində*, *купа́цца* *ў ра́цэ* *çayda çimmək*; || *прым.* **рачн|Ы**, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; ~ы́ *тра́нспарт* *çay nəqliyyatı*.

РА́КАВІН|А *жс.* ~ы, ~; 1. balıqqulağı; 2. çanaq, tas.

РАКЭ́Т|А *жс.* ~ы, ~; 1. fişəng; 2. raket (reaktiv mühərrikli silah); ~а *далёкага дзе́яння* *uzaq mənzilli raket*.

РАЛЛ|Я́ *жс.* ~і; *мн. няма*; əkin yeri, şum.

РА́М|А *жс.* ~ы, ~; çəɾçivə.

РАМА́Н *м.* ~а, ~аў; roman (nəsr əsəri); ~ы Івана Мэлежа İvan Melejin romanları.

РАМАНТ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; təmir etmək; ~ава́ць даро́гу yolu təmir etmək.

РАМЕ́СН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; sənət, peşə; ~ае вучы́лішча peşə məktəbi.

РА́М|КА *жс.* ~кі, ~ак; 1. çəɾçivə; 2. haşiye.

РАМО́Н|АК *м.* ~ку і ~ка, ~каў; çobanyastığı.

РАМО́НТ *м.* ~у, ~аў; təmir; ~ абўтку ауаққабі təmiri, addáць у ~ təmirə vermək; || *прым.* **рамо́нтн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая майстэ́рня təmir emalatxanası.

РА́Н|А¹ *жс.* ~ы, ~; yara; *нерав'яза́ць* ~у yararı sarımaq.

РА́НА² *присл.* tez, tezdən, erkən; ~ вярну́цца са шкóлы məktəbdən tez qayıtmaq.

РАНЕ́Й *присл.* 1. tez, erkən; 2. əvvəl, qabaq; ~ *тэрміну* vaxtından qabaq, *ён* пайшо́ў ад нас ~ о, *bizdən* qabaq getdi; 3. əvvəllər; ~ тут бы́ў го́рад əvvəllər burada şəhər olub.

РАНЕ́ЙШ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; əvvəlki, qabaqkı, keçmiş.

РАНЕ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. yaralanma; *цяж-кае* ~е ağır yaralanma; 2. yara.

РА́НЕН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yaralı; ~ы баё́ц yaralı döyüşçü; *сін.* паранены.

РА́НШ|А *жс.* ~ы, ~; səhər; *о да ~ы* səhərgədək, *з ~ы* səhərdən; || *прым.* **ра́нішн|і**, ~я, ~яе, ~ія; ~яя гімна́стыка səhər idmanı.

РА́НН|І *прым.* ~яя, ~яе, ~ія; 1. tez, erkən; ~яя вясна́ erkən yaz; 2. faraş; ~яя гаро́дніна faraş tərəvəz.

РА́ПТАМ *присл.* birdən, qəfildən.

РАПТÓЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qəfil, qəflətən, qəfildən, naqafil.

РА́С|А *жс.* ~ы, ~; irq.

РАС|А́ *жс.* ~ы, *рос*; şəh.

РАСА́Д|А *жс.* ~ы; *мн.* няма; şitil; ~а па-мідора́ў pomidor şitili, *выса́джва́ць* ~у şitil əktək (basdırmaq).

РАСКА|ЗА́ЦЬ *зак.* ~жу́, раска́|жаш, ~жа, ~жуць (*незак.* раска́зваць); danışmaq, nağıl etmək; ~за́ць ка́зку nağıl danışmaq.

РАСКА́ЗВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Раска́заць.

РАСКА́ЙВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Раска́яцца.

РАСКАЛО́ЦЬ *зак.* раскало́, раскол|еш, ~е, ~юць; *гл.* Кало́ць.

РАСКА́|ЯЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*незак.* раска́йвацца); peşman olmaq, peşmançılıq çəkmək.

РАСКІДА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* раскідваць); atmaq, dağıtmaq; ~ць *сшы́ткі* dəftərləri dağıtmaq.

РАСКІ́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Раскідáць.

РАСКЛА́Д *м.* ~у, ~аў; cədvəl; ~ *уро́каў* dərs cədvəli, *на раскла́дзе* cədvəl üzrə.

РАСКЛА́ДА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; ayırmaq, parçalanmaq; *вада́ ~ецца на вадаро́д і кісла́ро́д* su hidrogenə və oksigenə ayrılır.

РАСКЛА́ДА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; ayırmaq, parçalamaq, dağıtmaq; ~ць *ваду́ на кісла́ро́д і вадаро́д* suyu oksigenə və hidrogenə ayırmaq.

РАСКЛА́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Раскля́сці.

РАСКЛА́СЦІ *зак.* раскла|ду́, ~дзеш, ~дзэ, ~дуць (*незак.* раскля́дваць); 1. düzmək, yerbəyər etmək; 2. açmaq, sərmək; 3. qalmaq, yandırmaq (osaq).

РАСКО́Л *м.* ~у; *мн.* няма; parçalama, parçalanma.

РАСКО́ЛВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Раскало́ць.

РАСКО́П|КІ *мн.* ~ак; *адз.* няма; qazıntılar; *археалагі́чныя* ~і arxeoloji qazıntılar.

РАСКРЫВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Раскры́цца.

РАСКРЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Раскры́ць.

РАСКРЫ́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*незак.* раскрыва́цца); 1. açılmaq; 2. üstü açılmaq.

РАСКРЫ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* раскрыва́ць); 1. açmaq; ~ць *акно́ рэпсэ́рні* açmaq; 2. üstünü açmaq; ~ць *тайну́* sirrin üstünü açmaq.

РАСКРЫШ|ЫЦЬ *зак.* ~у́, раскрýш|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Кры́шыць.

РАСЛІ́Н|А *ж.* ~ы; ~; bitki; у нас у сáдзе шмат рóзных ~ bizim baǵda cürbəcür bitkilər var.

РАСЛІ́НН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bitki; ~ы алéй bitki yaǵı.

РАСПА́Д *м.* ~у; *мн.* няма; 1. dağılma, pozulma; 2. süqut.

РАСПАДА́|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *гл.* Распа́сціся.

РАСПАЗНА|ВА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~эш, ~é, ~юць; *гл.* Распазна́ць.

РАСПАЗНА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* распазнава́ць); seçmək, ağırd etmək; ~ць ко́леры rəngləri seçmək.

РАСПАЛІ́|ЦЬ *зак.* ~ю, распáл|іш, ~іць, ~яць (*незак.* распáльваць); 1. alıqdırmaq, yandırmaq, odlamaq; 2. qızıdırmaq.

РАСПА́ЛЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Распа́ліць.

РАСПАРАДЖА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Распарадзі́цца.

РАСПАРАДЖЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; sərəncam, əmr; даць ~е sərəncam vermək, знаходзі́цца ў ~і sərəncamında olmaq.

РАСПАРА|ДЗІ́ЦЦА *зак.* ~джўся, ~дзі́шся, ~дзі́цца, ~дзя́цца (*незак.* распараджáцца); 1. sərəncam vermək, göstəriş vermək; 2. düzəltmək, təşkil etmək.

РАСПАРА|Ю́ЦЬ *зак.* ~у, распóр|аш, ~а, ~уць; 1. sökmək; 2. sırtmaq.

РАСПАСЦЭ́РЦІСЯ *зак.* распастр|ўся, ~эшся, ~э́цца, ~у́цца; *гл.* Распасці́рацца.

РАСПАСЦІРА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* распасцэ́рціся); uzanmaq, uzanıb getmək; лясы́ ~юцца ме́жэлэр узанıb gedir.

РАСПА́|СЦІСЯ *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., распа|дзэ́цца, ~дў́цца (*незак.* распада́цца); 1. dağılmaq, pozulmaq; 2. tərkib hissələrinə ayrılmaq.

РАСПАЎСЮ́ДЖАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; geniş yayılmış; гэ́та ~ае імá бу, geniş yayılmış addır.

РАСПАЎСЮ́ДЖАНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; yayılma, yauma; ~е перадаво́га во́ны-ты qabaqcıl təcrübənin yayılması.

РАСПАЎСЮ́ДЖВА|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (*зак.* распаўсю́дзіцца); yayılmaq; чў́ткі ~ю́цца ве́льмі хў́тка şayid çox tez yayılır.

РАСПАЎСЮ́ДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Распаўсю́дзіць.

РАСПАЎСЮ́|ДЗІ́ЦЦА *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~дзі́цца, ~дзя́цца; *гл.* Распаў-сю́дзва́цца.

РАСПАЎСЮ́|ДЗІ́ЦЬ *зак.* ~джу, ~дзі́ш, ~дзі́ць, ~дзя́ць (*незак.* распаўсю́джваць); yaumaq; ~дзі́ць ве́ды bilik yaumaq.

РАСПІЛ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* Пілава́ць.

РАСПІ|СА́ЦЦА *зак.* ~шўся, распі|шашся, ~шацца, ~шуцца (*незак.* распісва́цца); imzalamaq, qol çəkmək.

РАСПІ́СВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Распісáцца.

РАСПІ́С|КА *ж.* ~кі, ~ак; qəbz; я атрыма́ў ~ку тəп qəbz aldım.

РАСПЛА|ЦІ́ЦЦА *зак.* ~чўся, распла́ц|ішся, ~і́цца, ~я́цца (*незак.* распла́чвацца); ödəmək; ~ці́цца з даў́гамі borclarını ödəmək.

РАСПЛА́ЧВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Расплаці́цца.

РАСПРА́В|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; divan, divan tutma; ягó чакáе ~а онu divan gözləyir.

РАСПРА́|ВІ́ЦЦА *зак.* ~ўлюся, ~ві́шся, ~ві́цца, ~вя́цца (*незак.* распраўля́цца); düzəlmək, hamarlanmaq; склáдкі ~вя́цца qırışlar düzəlir.

РАСПРА́|ВІ́ЦЬ *зак.* ~ўлю, ~ві́ш, ~ві́ць, ~вя́ць (*незак.* распраўля́ць); düzəltmək, hamarlamaq; ~ві́ць склáдкі qırışları düzəltmək.

РАСПРАНА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Распрану́цца.

РАСПРАНА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Распрану́ць.

РАСПРАН|У́ЦЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~э́цца, ~у́цца (*незак.* распрана́цца); soyunmaq; ~ў́цца ў гардэ́рбэ qarderobda soyunmaq, ~ў́цца да пóяса qırşağa qədər soyunmaq, пачáць ~áцца soyunmağa başlamaq; *ант.* апра́нуцца.

РАСПРАН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~э, ~юць (*незак.* распрана́ць); *soyundurmaq*; ~ўць *дзіця ўзагі soyundurmaq*; **ант.** апра́нуць.

РАСПРАЎЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Распра́віцца.**

РАСПРАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Распра́віць.**

РАСПРАЦ|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (*незак.* распрацо́ўваць); 1. бесэ́мәк, әkin үçün yagarlı hala salmaq (toğrağı); 2. işləmək, işləyib hazırlamaq; ~ава́ць тэ́му төвзүни ішлэ́тәк.

РАСПРАЦО́ЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Распрацава́ць.**

РАСПУСКА́|ЦЬ¹ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Распусце́ць¹.**

РАСПУСКА́|ЦЬ² *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Распусце́ць².**

РАСПУ|СЦІ́ЦЬ¹ *зак.* ~шчў, распўсц|іш, ~іць, ~яць (*незак.* распуска́ць) 1. buraxmaq; ~сц|іць вў́чняў на ка́нікулы şagirdləri tətildə buraxmaq; 2. boşaltmaq; ~сц|іць рэ́мень qayışı boşaltmaq.

РАСПУ|СЦІ́ЦЬ² *зак.* ~шчў, распўсц|іш, ~ціць, ~цяць (*незак.* распуска́ць); həll etmək, әritmək; ~сц|іць соль у ва́дзэ́ ду́зу suda әritmək.

РАСПУ́ТА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* распў́тваць); а́смаць; ~ць вў́зел дў́у-і́пнў а́смаць.

РАСПУ́ТВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Распу́таць.**

РАСПЫ́ТА|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* распы́тваць); soruşmaq, sorğu-sual etmək, sorğu-suala tutmaq; *не распы́твай мяне́ тә́пнў sorğu-suala tutma.*

РАСПЫ́ТВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Распы́таць.**

РАССЕ́ЙВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Рассе́ять.**

РАССЕ́КЧЫ *зак.* расся|кў, ~чўш, ~чэ, ~кўць (*незак.* расся́каць); çarmaq, parçalamaq; ~тўшу́ сә́тдәу́й çarmaq.

РАССЕ́ЯН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; diqqətsiz, fikri dağınıq; ~ы хлопчы́к diqqətsiz oğlan; **сін.** няўва́жлівы.

РАССЕ́|ЯЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* рассе́йваць); 1. sərpmək; 2. sərplətmək; 3. seyrəkləşdirmək; 4. dağıtmaq; 5. qovmaq, pəgən-pəgən salmaq.

РАССМЯШ|Ы́ЦЬ *зак.* рассмяшў, рассме́ш|ыш, ~ыць ~аць; *гл.* **Смяшы́ць.**

РАССМЯ|Я́ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; gülmək, gülüşmək; **сін.** разра́гата́цца.

РАССО́ЎВА|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ў́жыв., ~ецца, ~юцца (*зак.* рассу́нуцца); aralanmaq, açılmaq; *стол ~е́цца маса́ а́чылір.*

РАССТА|ВА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Расста́цца.**

РАССТА́|ВІ́ЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць (*незак.* расстаўля́ць); 1. düzmək, yer-böyer etmək; 2. aralamaq, aralı qoymaq.

РАССТАЎЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Расста́віць.**

РАССТА́|ЦЦА *зак.* ~нуся, ~нешся, ~нецца, ~нуцца (*незак.* расставáцца); ayırılmaq; ~цца з ся́бра́мў dostlardan ayrılmaq.

РАССТРАЛЯ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* расстрэ́льваць); güllələtmək; ~ць зла́чы́нцаў с|на́уэ́тка́рлары güllələtmək.

РАССТРО́ЙСТВ|А *н.* ~а; *мн.* няма; 1. pozğunluq, pozulma; ~а жы́ватá тә́дә́ pozğunluğu; 2. kökdən düşmə (musiqi aləti haqqında); 3. pərtlik, dılxorluq.

РАССТРЭ́ЛЬВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Расстраля́ць.**

РАССУ́Н|У́ЦЦА *зак.* 1 і 2 ас. не ў́жыв., ~ецца, ~уцца; *гл.* **Рассо́ўвацца.**

РАССЫ́ЛА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Разасла́ць.**

РАССЫ́П|А́ЦЦА *зак.* ~люся, ~лешся, ~лецца, ~люцца (*незак.* рассыпа́цца); dağılmaq, sərplənmək.

РАССЫ́ПА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Рассы́пацца.**

РАССЯ́КА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Рассе́кчы.**

РАСТА|ВА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~э, ~юць; *гл.* **Раста́ць.**

РАСТА́|ЦЬ *зак.* ~ну, ~неш, ~не, ~нуць (*незак.* раставáць); әrimək; *снег ~ў́ qar ә́rйу́йр.*

РАСТВ|АРЫЩА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~о́рыща, ~о́рацца; həll olmaq, ərimək.

РАСТВÓР м. ~у, ~аў; məhlul.

РАСТЛУМА́ЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Растлумáчыць.**

РАСТЛУМА́Ч|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (незак. растлумáчваць); aydınlaşdırmaq, başa salmaq; ~ыць задáчу тэ́слэні айды́нлашды́рмақ, ~ыць хáтняе задáнне ev tapşırığını başa salmaq.

РАСТРА́ЦЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць (незак. растрáчваць); 1. хərləmək, sərf etmək; 2. israf etmək, dağıtmaq.

РАСТРА́ЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Растрáчыць.**

РАСХІНА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Расхі́нуць.**

РАСХІН|ЎЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~é, ~ўць (незак. расхіна́ць); aralamaq, açmaq; ~ць фі́ранкі рərdələri aralamaq.

РАСХО́Д м. ~у, ~аў; 1. хərg, çıxar, məharic; 2. işlənmə, sərf; **сін.** выдáтак.

РАСХО́Д|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; 1. хərləmək; 2. işlətmək, sərf etmək.

РАСЦА́Н|ЇЦЬ зак. ~ю, расцə́н|іш, ~іць, ~яць (незак. расцə́ньваць); qiymətləndirmək.

РАСЦВІ́|СЦІ зак. ~ту́, ~цэш, ~цэ́, ~ту́ць (незак. расцві́таць); 1. çiçək açmaq, çiçəklənmək; 2. yüksəlmək, tərəqqi etmək.

РАСЦВІ́ТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Расцві́сці.**

РАСЦЕ́РЦІ зак. разатр|у́, ~э́ш, ~э́, ~у́ць (незак. расце́раць); 1. ovxalamaq, əzmək; 2. sürtmək, uxmaq; 3. ovmaq.

РАС|ЦІ незак. ~ту́, ~цэш, ~э́, ~у́ць; böyütmək, boy atmaq; ~ці здаро́вым са́глам böyütmək; 2. bitmək; пад акно́м ~ту́ць кве́ткі рəncərinin yanında güllər bitir; 3. böyütmək, artmaq; го́рад ~це́ şəhər böyüyür.

РАСЦІ́РА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Расце́рці.**

РАСЦІ́СКА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; гл. **Расці́снуцца.**

РАСЦІ́СКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Расці́снуць.**

РАСЦІ́СН|УЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~уцца (незак. расці́скацца); açılmaq, aralanmaq; спру́жына ~ула́ся уау а́чылды.

РАСЦІ́СН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. расці́скаць); açmaq, aralamaq; ~уць ру́кі əllərini açmaq; **ант.** сці́снуць.

РАСЦЭ́НЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Расца́ніць.**

РАСЧА́РАВА́НН|Е н. ~я, ~яў; ümidi boş a çıxma, inamını itirmə, məyusluq.

РАСЧА́РАВА́Н|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ümidi boş a çıxmış, inamını itirmiş, məyus.

РАСЧА|СА́ЦЬ зак. ~шў, расчэ́ш|аш, ~а, ~уць; 1. daramaq; 2. qaşımaq.

РАСЧО́С|КА ж. ~кі; ~ак; daraq; ~ка па́вінна быць заўсе́ды чы́стай daraq həmişə təmiz olmalıdır; **сін.** грабяне́ц.

РАСЧЫ́Н|ЇЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~іцца, ~яцца; гл. **Расчы́няцца.**

РАСЧЫ́Н|ЇЦЬ зак. ~ю, расчə́н|іш, ~іць, ~яць (незак. расчы́няць); açmaq; ~іць ва́ро́ты darvazanı açmaq, ~іць акно́ рəncə-rəni açmaq; **сін.** адчы́ніць.

РАСЧЫ́НЯ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (зак. расчы́ніцца); açılmaq; дзверы ~ю́цца қа́рлар а́чылыр; **ант.** зачы́няцца.

РАСЧЫ́НЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Расчы́ніць.**

РАСЧЭ́СВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; daramaq; ~ць валасы́ са́ці daramaq, ~ць шэ́рсць уш daramaq.

РАСПІ́Л|ЇЦЦА зак. ~юся, расшпі́л|іш-ся, ~іцца, ~яцца (незак. расшпі́львацца); açılmaq (düymə, uaxa).

РАСПІ́Л|ЇЦЬ зак. ~ю, расшпі́л|іш, ~іць, ~яць (незак. расшпі́льваць); açmaq; ~іць гу́зікі düymələri açmaq.

РАСПІ́ЛЬВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Расшпі́ліцца.**

РАСПІ́ЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Расшпі́ліць.**

РАТ|АВА́ЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца (зак. вы́ратавацца); xilas olmaq.

РАТ|АВА́ЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. вы́ратаваць); xilas etmək, qur-

tarmaq; ~авáць жыццё хвóрага хэстэнін хэуатні xilas etmək.

РАЎНАВАГ|А ж. ~і; мн. няма; tarazlıq, müvazinət; стрáцiць ~у müvazinətini itirmək.

РАЎН|АВАЇЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; qisqanmaq.

РАЎНАДЎШНА прысл. laqeydliklə, etinasızlıqla; казáць ~ etinasızlıqla danışmaq.

РАЎНАДЎШНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; laqeydlik, biganəlik, etinasızlıq.

РАЎНАДЎШН|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; laqeyd, biganə, etinasız; ~ыя аднóсiны la-qeyd münasibət, ~ы чалавék etinasız adam; ант. неабыякавы, спагáдлiвы.

РАЎНАМÉРН|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bir bərabərdə, eyni, müntəzəm; ~ая хўткасць eyni sürət, ~ы рух müntəzəm hərəkət.

РАЎНАПРÁЎ|Е н. ~я; мн. няма; hüquq bərabərliyi; ~е нарóдаў xalqların hüquq bərabərliyi; сін. рóўнасць; ант. бяспрáўе.

РАЎНАСÍЛЬН|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bərabər qüvvəli, eyni güclü, bərabər; сўстрáча ~ых камáнд бərabər qüvvəli komandaların görüşü.

РАЎНÍВ|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qisqanc.

РАЎНÍН|А ж. ~ы, ~; düzənlik, düzəngah, düz; вялікая ~а böyük düzənlik.

РАЎЦÍ незак. раў|ў, ~эш, ~é, ~ўць; 1. багiрмаq, қiшқırmaq; 2. böyürmək; 3. nərildətmək; 4. ağılamaq, hıçqırmaq; 5. uğuldamaq, guruldamaq.

РАХМÁН|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dinc, sakit, yavaş; ~ы конь yavaş (dinc) at.

РАЦЫНАЛÍЗÁТАР м. ~а; ~аў; səmərələşdirici; малады ~ гэпс səmərələşdirici.

РАЦЫНАЛЬН|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səmərəli; ~ае выкарыстáнне səmərəli istifadə; сін. мэтазгóдны.

РАЧН|Ь прым. ~áя, ~óе, ~ыя; çay; ~ы транспарт çay nəqliyyatı.

РАШÁ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Рашыць.

РАШÁЮЧ|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həlledici, əsas; ~ы мóмант həlledici an.

РАШЎЧА прысл. əzmlə, qətiyyətə.

РАШЎЧ|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əzmlə, qətiyyətə; ~ы чалавék qətiyyətli adam; 2. qəti; ~ыя мéры qəti tədbirlər; ант. нерашўчы.

РАШ|ЬЦЬ зак. ~ў, рэш|ыш, ~ыць, ~аць (незак. рашáць); həll etmək; ~ыць задáчу təsələ həll etmək.

РАШЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. qərar; ~е агўль-нага схóду ütumi iclasın qərarı, ~е судá тəhkəтənin qərarı; 2. həll, həll etmə; ~е ураўнénня тənлиyin həlli; Ѧ прыняць ~е qərar qəbul etmək.

РАЯЛ|Ь м. ~я, ~яў; royal (musiqi aləti); ігрáць на ~і royalda çalmaq.

РВ|ÁЦЦА¹ гл. **ПРВ|ÁЦЦА**¹.

РВ|ÁЦЦА² гл. **ПРВ|ÁЦЦА**².

РВ|ÁЦЬ гл. **ПРВ|ÁЦЬ**.

РОГ м. róga i pará, ~i paróy; buynuz.

РОД м. ród|y, ~аў; 1. nəsil; з ~у ў ~ nəsildən nəslə; 2. növ, cür, qism; ~ы войск qoşun növü, усьякага ~у hər cür; 3. грам. cins; муж-чынскі ~ kişi cinsi, жанóчы ~ qadın cinsi, нiякі ~ orta cins; || прым. рóдав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя канчáтки cins bildirən şəkilçilər.

РÓДНАСН|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qohum; ~ыя мóвы qohum dillər.

РÓДН|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; doğma; ~ы брат doğma qardaş, ~ая сястрá doğma bacı, ~ы гóрад doğma şəhər; Ѧ ~ая мóва ana dili.

РÓЗДУМ м. ~у, ~аў; fikir, düşüncə, dalğınlıq; унáсцi ў ~fikrə (düşüncələrə) dalmaq.

РОЗНАБАКÓВ|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hərtərəfli, hərcəhətli; сін. разнастáйны.

РОЗНАКАЛЯРÓВ|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rəngbərəng, müxtəlif rəngli; сін. шмат-кóлерны, вясёлкавы; ант. аднакалярóвы.

РÓЗНАСЦ|Ь ж. ~і, мн. няма; 1. fərq; 2. müxtəliflik; сін. адрóзненне, рóзніца.

РÓЗНÍЦ|А ж. ~ы, мн. няма; fərq, təfəvüt; ~а памiж гóрадам i вёскай şəhərlə kənd arasında fərq (şəhərlə kəndin fərqi); сін. ад-рóзненне; ант. падабénства.

РÓЗН|Ь прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müxtəlif, cürbəcür; сін. разнастáйны; ант. аднóль-кавы, аднастáйны.

РÓЗУМ м. ~у; мн. няма; 1. ağıl, dərrakə, idrak, zəka; валóдаць глыбóкім ~ам dərin

ağıla malik olmaq; 2. ağıl, düşüncə; ♦ **бра́ц-ца за** ~ ağlını başına uığmaq, **звесці з** ~у ağlını başından almaq, **стра́ціць** ~ dəli olmaq, ağlını itirmək, ~у **не даба́ру** ağlıma sığışdıra bilmirəm, ~у **недасту́нна** ağıla batmır.

РО́ЛІЯ ж. ~і, ~яў; 1. rol (aktyorun oynadığı obraz); *выкónваць у фі́льме гало́ўную* ~ю *filmə baş rolu oynamaq*; 2. əhəmiyyət; ~я *кнігі ў выхаванні мо́ладзі* *gənclərin tərbiyəsində kitabların əhəmiyyəti (rolu)*.

РО́СКВІ|Т м. ~у; мн. *няма*; 1. çiçəklənmə; 2. tərəqqi, yüksəliş.

РОСТ м. *ро́сту*; мн. *няма*; 1. böyümə, boy atma; *ху́ткі* ~ *раслі́н* *bitkilərin tez boy atması*; 2. boy, qamət; *чалавёк вы́сokaга* ~у *usaboу adam, na ро́сце боуіна* *görə*; 3. artma; ~ *насе́льніцтва* *əhalinin artması*; ♦ **ва́ ўвесь** ~ boyaboy, boyu bərabəri.

РОТ м. *ро́та*, мн. *рат|ы*, ~оў; *а́гыз*; *ды́хаць ро́там* *ağızla nəfəs almaq*; ♦ **вады ў рот** *набра́ць* *ağzına su almaq (susmaq)*.

РО́Т|А ж. ~ы, ~; *бө́лүк*; *та́нкавая* ~а *tank bölüyü*.

РО|Ў¹ м. *ро́ву*; мн. *няма*; *bağır*, *nəgə*.

РОЎ² м. *ро́ва*, мн. *рав|ы*, ~оў; *xəndək*.

РОЎНА прысл. *düz*; ~у *шэсць гадзін* *düz saat altıda*, *прайшо́* ~ *дзэсяць год* *düz on il keçib*; 2. у знач. *вык.* bərabərdir; *два плюс адзін ро́ўна тром* *iki üstəgəl bir bərabərdir* *üçə*; ♦ **уе́** ~ fərqi yoxdur.

РОЎНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. *няма*; 1. bərabərlik; ~ь *перад зако́нам* *qanun qarşısında bərabərlik*; 2. *матэм.* bərabərlik; ♦ **знак** ~і bərabərlik işarəsi (=).

РОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. bərabər, eyni; *на ~ых надста́вах* *eyni şərtlər əsasında*; 2. *tay*; *не мець сабе́* ~ых *tayı-bərabəri olmataq*, *быць* ~ым *каму-н.* *kimə tay olmaq*; **сін.** *адно́лькавы*; **ант.** *няро́ўны*.

РТУЦ|Ь ж. *ртүці*; мн. *няма*; *civə*; ~ь *атру́тная* *civə zəhərlidir*.

РУБА́Н|АК м. ~ка, ~каў; *gəndə*.

РУБ|Е́ЛЬ м. ~ля, ~лэў; *rubl*; *адзін* ~эль *bir rubl*, *два* (*тры, чатыры*) ~лі *iki (üç, dörd) rubl*, *пяць* ~лэў *beş rubl*.

РУБ|Е́Ц м. ~ца́, ~цоў; *yara yeri*, *çarıq*; *на яго́ тва́ры быў* ~е́ц *onun üzündə çarıq var idi*.

РУ́БРЫК|А ж. ~і, ~; *sərlövhə*, *başlıq*; *над* ~а́й *başlığı altında*.

РУД|А́ ж. ~ы, ~; *filiz*; *жалё́зная* ~а́ *dəmir filizi*.

РУДНІ́К м. ~а́, ~оў; *mədən*.

РУ́Ж|А ж. ~ы, ~; *qızıl gül*.

РУЖЖ|О́ н. ~а́, *рүжжаў*; *tüfəng*; *паляўні́чае* ~о *ov tüfəngi*.

РУЖО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *çəhrayı*.

РУК|А́ ж. ~і, ~; 1. əl; *па́дняяць* ~у́ *əlini qaldırmaq*, *узя́ць кні́гу ў* *ру́кі* *kitabı əlinə almaq*; 2. qol; *узя́ць за* ~у́ *qolundan tutmaq*; 3. *qucaq*; *трыма́ць дзі́ця на* ~а́х *uşağı qucağında tutmaq*.

РУКАДЗЕ́ЛЛ|Е н. ~я; мн. *няма*; *əl işi*.

РУ́КАПІ́С м. ~у, ~аў; *əlyazma*.

РУКА́|Ў м. ~ва́, ~воў; 1. qol (*paltarda*); ~вы́ *нінжака́* *pencəyin qolları*; 2. qol (*çayda*); ~ў *ракі* *çayın qolu*.

РУЛ|Ь м. *рул|я́*, ~ёў; *sükan*; *сядзё́ць за* ~ём *sükan arxasında əyləşmək (oturmaq)*.

РУЛЯВ|Ы прым. ~ая, ~о́е, ~ыя; *sükan*; ~о́е *ко́ла* *sükan çarxı*.

РУМЯ́Н|Е́Ц м. ~цу, ~цаў; *qızartı*, *allıq*.

РУМЯ́Н|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *al*, *çəh-rayı*; ~ы *твар* *al yapaq*; **сін.** *пунцо́вы*.

РУПЛІ́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *qayğıkeş*, *çalışqan*.

РУХ м. *рүх|у*, ~аў; *hərəkət*; *прыво́дзіць у* ~ *hərəkətə gətirmək*, *быць у* ~у *hərəkətdə olmaq*; 2. *hərəkət*, *gediş-gəliş*; ~ *тра́нспар-ту* *nəqliyyatın hərəkəti*, *аднабако́вы* ~ *bir-tərəfli hərəkət*; 3. *hərəkət*; *на́цыяна́льна-вы-зваленчы* ~ *milli-azdlıq hərəkəti*.

РУХАВІ́К м. ~а́, ~оў; *mühərrik*; *элект-ры́чны* ~ *elektrik mühərriki*, *уключы́ць* ~ *mühərriki işə salmaq*.

РУ́ХА|ЩА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца; *hərəkət etmək*, *yerindən tərpənmək*.

РУЧА́|Й м. ~я, ~ёў; *kiçik çay*.

РУ́Ч|КА ж. ~кі, ~ак; 1. *dəstək*; *дзвя́рная* ~ка *qapı dəstəyi*; 2. *qulp*; ~ка *ча́йніка* *çay-nikin qulpu*; 3. *sap*; ~ка *рыдлёўкі* *bel sarı*;

4. qələm; *nisacə* ~кай *qələmlə yazmaq*; **сін.** дзяржа́нне.

РУЧНИК *м.* ~а, ~оў; məhrəba, dəsmal; *вы́церці твар* ~ом *üzünü məhrəba ilə silmək*.

РУЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ое, ~ыя; 1. əl; ~ая *рабо́та əl işi*; 2. qol; ~ы *гадзі́ннік qol saati*.

РЫБ|А *ж.* ~ы, ~; balıq.

РЫБА́К *м.* ~а, ~оў; balıqçı.

РЫБА́Л|КА *ж.* ~кі, ~ак; balıq ovu; *па́ехаць на ~ку* *balıq tutmağa getmək*.

РЫБАЛО́|Ў *м.* ~ва, ~ваў; balıqçı, balıqtutan.

РЫБА́ЦК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; balıqçı; ~і *пасёлак* *balıqçı qəsəbəsi*.

РЫБН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; balıq; ~ыя *кансе́рвы* *balıq konservi*.

РЫДА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; hönkürmək.

РЫДЛЕ́|ЎКА *ж.* ~ўкі, ~вак; kürək, bel; *жалезная ~ўка* *bel*; **сін.** лапа́та.

РЫЖ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sarı; ~ая *барада* *sarı saqqal*; 2. sarışın; ~ы *хлопчык* *sarışın oğlan*; 3. kürən; ~ы *конь* *kürən at*.

РЫЗЫК|А *ж.* ~і; *мн.* *няма*; risk, təhlükə; *падвярга́ць сябе* *рызы́цы təhlükəyə məruz qalmaq*, *ісці на ~у* *riskə getmək*.

РЫЗЫК|АВА́ЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. *рызыкну́ць*); risk etmək, təhlükəyə məruz qoymaq; ~ава́ць *жыццём* *həyatını təhlükəyə məruz qoymaq*.

РЫЗЫКН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~е, ~ўць; *гл.* **Рызыкава́ць.**

РЫК|А́ЦЬ *незак.* ~ае, ~аюць *і* ~аю, ~аеш, ~ае, ~аюць; 1. nərildəmək; *леў ~ае* *şir nərildəyir*; 2. mırıldamaq; *саба́ка ~ае* *it mırıldayır*.

РЫН|АК *м.* ~ку, ~каў; bazar; *калгасны ~ак* *kolxoz bazarı*.

РЫНАЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bazar; ~ая *эканомі́ка* *bazar iqtisadiyyatı*.

РЫН|УЦЦА *зак.* ~уся, ~ешся, ~ецца, ~уцца; sürətlə yerimək; *байцы́ ~уліся ў ата́ку* *döyüşçülər sürətlə hücumə yeriyirdilər* (*keçirdilər*).

РЫС *м.* ры́су; *мн.* *няма*; düyü.

РЫС|Б¹ *ж.* ~і; löhrəm, yorğa (at yerişi).

РЫС|Б² *ж.* ~і, ~ей *і* ры́сяў; vaşaq.

РЫТМ *м.* ры́тм[у], ~аў; vəzn, ahəng.

РЫ́ФМ|А *ж.* ~ы, ~; qafiyə.

РЫ́ХЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yumşaq, boş; ~ая *гле́ба* *boş torpaq*; **сін.** дру́злы.

РЫ́ХТ|АВА́ЦЦА *незак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца (зак. *падрыхтава́цца*); *hazırlaşmaq*; ~ава́цца *да экза́менаў* *imtahanalara hazırlaşmaq*, ~ава́цца *ва ўніве́рсітэ́т* *üniversitetə hazırlaşmaq*, ~ава́цца *да ўро́каў* (*заня́ткаў*) *dərslərə (məşğələlərə) hazırlaşmaq*, ~ава́цца *да зі́мь* *qışa hazırlaşmaq*.

РЫ́ХТ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (зак. *падрыхтава́ць*); 1. hazırlamaq; ~ава́ць *тэхні́ку* *da* *пасе́ву texnikanı sərinə hazırlamaq*, ~ава́ць *ка́дры* *kadr hazırlamaq*, ~ава́ць *уро́кі* *dərslərini hazırlamaq*; 2. bişirmək; ~ава́ць *абё́д* *yemək bişirmək*.

РЫ́ЧАГ *м.* ~а, ~оў; 1. ling, qol; 2. vasitə.

РЭ́АКТЫ́|ЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; reaktiv; ~ы *самале́т* *reaktiv təyyarə*.

РЭ́АКЦЫ́|Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; mürtəce, irticaçı.

РЭ́АКЦЫ́|Я *ж.* ~і, ~й; reaksiya; *ximichnaya ~ya* *kimyəvi reaksiya*.

РЭ́АЛІ́З|АВА́ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; həyata keçirmək; ~ава́ць *усе́ планы* *bütün planları həyata keçirmək*.

РЭ́АЛІ́ЗО́|ЎВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Рэалі́зава́ць.**

РЭ́А́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. real, həqiqi, gerçək; ~ыя *прадме́ты* *həqiqi əşyalar*; 2. əməli, həyatı; ~ая *прапанов́а* *əməli təklif*; **ант.** *нерэ́альны, ідэа́льны.*

РЭ́ВА́ЛЮ́ЦЫ́|Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; inqilabi; ~ы *рух* *inqilabi hərəkət*.

РЭ́ВА́ЛЮ́ЦЫ́|Я *ж.* ~і, ~й; inqilab; **ант.** *рэа́кцыя.*

РЭ́ВА́ЛЮ́ЦЫ́|ЯНЭ́Р *м.* ~а, ~аў; inqilabçı.

РЭ́ВІ́З|ІЯ *ж.* ~і, ~й; yoxlama, təftiş; || *прым.* **рэ́візі́|н|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *камі́сія* *təftiş komissiyası*.

РЭ́ВІ́ЗО́Р *м.* ~а, ~аў; müfəttiş.

РЭ́ГУ́Л|ЯВА́ЦЬ *незак.* ~іюю, ~іюеш, ~іюе, ~іююць; nizama salmaq, nizamlamaq, tən-zimləmək.

РЭ́ГУ́Л|Я́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. mün-təzəm; ~ыя *заня́ткі* *spórtam idmanla mün-*

təzət məşğul olma; 2. nizami; ~ыя вóйскі *nizami qoşunlar*.

РЭДАГ|АВАЎ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *redaktə etmək*; ~аваў артыкул тэ-
qaləni redaktə etmək.

РЭДА́КТАР *м.* ~а, ~аў; *redaktor (redaktə edən)*; ~ кнігі *kitabın redaktoru*.

РЭ́ДКА *присл.* *hərdənbir, arabir, az-az*; су-
страка́цца ~ *az-az gōrişmək*; **ант.** гўста,
ча́ста.

РЭ́ДК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. seyrək; ~і
лес seyrək meşə; 2. nadir; ~і вы́падак *nadir*
hadisə, ~ая кні́га *nadir kitab*; **ант.** густы́,
ча́сты.

РЭ́ЖЫМ *м.* ~у, ~аў; *rejim*; 1. quruluş; дэ-
макраты́чны ~ *demokratik quruluş*; 2. üsul,
qayda; пра́вільны ~ сілкава́ння *düzgün qi-*
dalanma qaydası; 3. şərait; насцэ́льны ~
yataq şəraiti.

РЭ́ЖЫСЁР *м.* ~а, ~аў; *rejissor (bədiî rəhbər)*.

РЭ́ЗАЛЮ́ЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; 1. qətnamə;
2. xülasə; 3. sərəncam, dərkənar.

РЭ́ЗАЦЬ *незак.* рэ́ж|у, ~аш, ~а, ~уць; кэс-
ма́к; ~ папéру нажні́цамі *qayçı ilə kağızı*
kəsmək.

РЭ́ЗЕРВ *м.* ~у, ~аў; *ehtiyat*; вытвóрчыя
~ы *istehsal ehtiyatları*.

РЭ́ЗК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; кэски́н; ~і
боль *kəskin ağrı*, ~і адка́з *kəskin cavab*; **сін.**
во́стры; **ант.** мя́ккі.

РЭ́ЗУЛЬТА́Т *м.* ~у, ~аў; *nəticə*; ~ пра́цы
işin nəticəsi; **сін.** вы́нік.

РЭ́|ЙКА *ж.* ~йкі, ~ек; *rels (dəmiryol xətti)*.

РЭ́ЙС *м.* ~а, ~аў; *reys, səfər*; здзе́йсніць
~ *reys (səfər) etmək*, ляце́ць пе́ршым ~ам
birinci reyslə uçmaq.

РЭ́КАМЕНД|АВАЎ *зак.* і *незак.* ~ую,
~уеш, ~уе, ~уюць; 1. zəmanət vermək;
2. tövsiyə etmək, məsləhət görmək.

РЭ́КАМЕНДА́ЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; 1. zəmanət;
даць ~ю *zəmanət vermək*; 2. tövsiyə etmək.

РЭ́КЛА́М|А *ж.* ~ы, ~; *reklam*.

РЭ́КО́РД *м.* ~у, ~аў; *rekord (yüksək nai-*
liyyət).

РЭ́ЛГІ́ЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *dini*;
~ае свя́та *dini bayram*.

РЭ́ЛГІ́|Я *ж.* ~і, ~й; *din*; **сін.** ве́ра.

РЭ́М|Е́НЬ *м.* ~ня, *мн.* рамян|і, ~ёў; *qayış*,
toqqa, kəmər; надзе́ць ~ень *kəmər taxmaq*
(qurşamaq).

РЭ́НТА́БЕЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя;
gəlirli; ~ае пра́дпрые́мства *gəlirli müəssisə*.

РЭ́П|А *ж.* ~ы, ~; *şalğam*.

РЭ́ПАРТА́Ж *м.* ~у, ~аў; *reportaj, cari mə-*
lumat, şərh; ~ аб футбо́льным ма́тчы *fut-*
bol oyununun şərh (reportajı).

РЭ́ПЛІ́К|А *ж.* ~і, ~; *atmaca*.

РЭ́ПУТА́ЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; *etibar, ad, şan-*
şöhrət; уа́наваў сваё ~ю *adı qorumaq*.

РЭ́СПУ́БЛІ́К|А *ж.* ~і, ~; *respublika*; Рэс-
пу́бліка Белару́сь *Belarus Respublikası*.

РЭ́СТАРА́Н *м.* ~а, ~аў; *restoran, aşxana*;
абёдаць у ~е *aşxanada (restoranda) nahar*
etmək.

РЭ́СТАЎРА́ЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; *bərra, bərra*
edilmə; ~я гіста́рычных по́мнікаў *tarixi*
abidələrin bərpası.

РЭ́ЎНА́СЦЬ|Я *ж.* ~і; *мн.* няма; *qısqanclıq*.

РЭ́ФО́РМ|А *ж.* ~ы, ~; *islahat*; ~а шко́лы
məktəb islahatı.

РЭ́ЦЭ́НЗІ́|Я *ж.* ~і, ~й; *rəy*; напіса́ць ~ю
rəy yazmaq.

РЭ́ЦЭ́ПТ *м.* ~у, ~аў; *nüsxə*; атрыма́ць ле́-
кі па ~е *nüsxə ilə dərman almaq*.

РЭ́Ч *ж.* рэ́ч|ы, ~аў; *şey, əşya*; сабра́ць ~ы
şeylərini yığışdırmaq, узя́ць ~ы *şeylərini gö-*
türmək.

РЭ́ЧА́І́СНА́СЦЬ|Я *ж.* ~і; *мн.* няма; *varlıq*,
gerçəklik; суча́сная ~ь *müasir gerçəklik*.

РЭ́Ч|КА *ж.* ~кі, ~ак; *kiçik çay*; мы пера-
плы́лі цераз ~ку *biz kiçik çaydan üzüb keç-*
dik.

РЭ́ЧЫВ|А *н.* ~а, ~аў; *maddə*; цвёрдыя ~ы
bərk maddələr; жыво́кія ~ы *diri maddələr*.

РЭ́ШТ|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; *qalıq, artıq*;
~а ткані́ны ра́гчані́н *qalığı*; ♦ без ~ы *bü-*
tövlüklə, у рэ́шце рэ́шт *nəhayət*, даць ~ы
əvəzini çıxmaq.

С

САБА́К|А м. ~і, ~; it; || *прым. саба́чы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ашы́йнік it xaltası.*

САБЕКО́ШТ м. ~у; *мн. няма; тауа дәуәгі.*

САБРА́|ЦЦА зак. сабяр|ўся, ~э́шся, ~э́цца, ~ўцца і збяр|ўся, ~э́шся, ~э́цца, ~ўцца (*незак. збіра́цца*); 1. *уі́ғışmaq, toplashaq; ~цца ў клубе klubda toplashaq; 2. hazirlashaq; ён збіра́ецца наступіць ва ўніверсітэт о, universitetə girməyə hazirlaşır; 3. сәтләтәк; сабра́цца з думкамі fikrini сәтләтәк.*

САБ|РА́ЦЬ зак. ~ярў, ~ярэ́ш, ~ярэ́, ~ярўць і збяр|ў, ~э́ш, ~э́, ~ўць (*незак. збіра́ць*); *уі́ғmaq, уі́ғışdırmaq; сабра́ць рэчы şeylərini уі́ғışdırmaq.*

САВ|А́ ж. ~ы, *мн. со́вы, соў; bayquş.*

САВЕ́Т м. ~а, ~аў; 1. *məsləhət; даць ~ məsləhət vermək; 2. şura; вучо́ны ~ elmi şura.*

САВЕ́ТНИК м. ~а, ~аў; 1. *məsləhətçi; 2. müşavir; ~ юсты́цыі ədliyyə müşaviri.*

САГИТ|АВА́ЦЬ *незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; гл. Агітава́ць.*

САГН|ЎЦЦА зак. ~ўся, ~э́шся, ~э́цца, ~ўцца; *гл. Гну́цца.*

САГН|ЎЦЬ зак. ~ў, ~э́ш, ~э́, ~ўць; *гл. Гну́ць.*

САГРАВА́|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. сагрэ́цца); qızmaq, isinmək, qızınmaq; вадá ~ецца su isinir; ~цца каля́ пóльмя topqalın qırağında qızınmaq.*

САГРАВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. сагрэ́ць); qızdırmaq, isitmək; ~ць *ваду́ сыуу isitmək.*

САГРЭ́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Саграва́цца.*

САГРЭ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Саграва́ць.*

САД *м.* са́да, *мн.* сад|ы́, ~оў; баг; *фрукто́вы* ~ *теувə bağı*, *працава́ць у са́дзе bağda işləmək*; *♦ дзіця́чы* ~ *uşaq bağçası*; || *прым. садо́в|ы*, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *вішня bağ al-balısı.*

САДАВО́Д *м.* ~а, ~аў; багчы́, багчы́лік mü-təxəssisi.

САДАВО́ДСТВ|А *н.* ~а; *мн. няма*; багчы́лік; *кні́га па ~у bağçılıq kitabı*; || *прым. садаво́дч|ы*, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *курсы bağçılıq kursu.*

СА́ДЖАН|ЕЦ *м.* ~ца, ~цаў; ting, qələm, şitil.

САДЗЭ́ЙНІЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пасадзе́йнічаць); kömək etmək, imkan vermək, səbəb olmaq.

СА|ДЗІ́ЦЦА *незак.* ~джу́ся, ~дзі́шся, ~дзі́цца, ~дзя́цца; *гл. Сэ́сці.*

СА|ДЗІ́ЦЬ *незак.* ~джу́, са́дзі|ш, ~іць, ~яць (зак. пасадзі́ць); 1. oturtmaq, əyləşdirmək; ~дзі́ць *гасце́й за стол qonaqları masa arxasında əyləşdirmək*; 2. əkmək, basdırmaq; ~дзі́ць *агу́ркі хі́яг а́кмәк, ~дзі́ць дрэ́ва а́ғас а́кмәк*; 3. endirmək; ~дзі́ць *самалёт та́ууарәні (yerə) endirmək*; 4. salmaq; ~дзі́ць *пту́шку ў кле́тку quşu qəfəsə salmaq.*

САДО́ўНІК *м.* ~а, ~аў; bağban.

САДРУ́ЖНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма*; dostluq, birlik; *тво́рчая ~ь yaradıcılıq birliyi.*

СА́Ж|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; his, qurum.

СА́ЖАЛ|КА *ж.* ~кі, ~ак; göl, nohur.

САЗА́Н *м.* ~а, ~аў; çəki balığı.

САКАВІ́К *м.* ~а; *мн. няма*; mart ayı; *Во́сьма-мага ~а Səkkiz mart*; || *прым. сакави́цк|і*, ~ая, ~ае, ~ія.

САКРАТА́Р *м.* ~а, ~оў; katib; ~ *суда́ мәһкәтә katibi.*

САКРЭ́|Т *м.* ~ту, ~таў; sırr, məxfi iş, gizli iş; *трыма́ць у са́крэце gizli saxlamaq*; *♦ па ~це* gizlicə, xəlvəti; *сін.* тайна.

САКРЭ́ТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; gizli, məxfi; ~ы *дакуме́нт məxfi sənəd.*

СА́Л|А *н.* ~а; *мн. няма*; piy, yağ, iç yağı.

САЛА|ВЕ́Й *м.* ~ўя, ~ўёў; bülbul.

САЛА́Т *м.* ~а *i* ~у, ~аў; 1. kahı; 2. salat; ~ *з памідо́раў pomidor salatu.*

САЛ|ГА́ЦЬ *зак.* ~гу́, ~жэ́ш, ~жэ́, ~гу́ць; *гл. Лга́ць.*

САЛДА́Т *м.* ~а, ~; əsgər.

САЛЁ́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. duzlu, şor; ~ая *вада́ duzlu su*; *суп ве́льмі ~ы şorba çox duzlidir*; 2. şoraba; ~ыя *агу́ркі şoraba xiyar*; *ант.* прэсны.

САЛІДА́РНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма*; həmrəylik.

САЛ|І́ЦЬ *незак.* ~ю́, со́л|іш, ~іць, ~яць (зак. пасалі́ць); 1. duzlamaq, duz atmaq (tökmək); ~і́ць *суп şorbaya duz atmaq*; 2. duza qoymaq; ~і́ць *агу́ркі хі́яры duza qoymaq.*

САЛО́ДК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; şirin; ~і *чай şirin çay*, ~і *сон şirin uxi*; *ант.* горкі.

САЛО́М|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; küləş, saman; || *прым. саламя́н|ы*, ~ая, ~ае, ~ыя.

САЛО́Н *м.* ~а, ~аў; 1. zal, otaq; *маста́цкі ~ rəsm otağı*, *да́мскі ~ qadın otağı*; 2. içəri; ~ *аўто́буса avtobusun içərisi.*

САЛЮ́Т *м.* ~у, ~аў; 1. hərbi salam; 2. yay-lım atəşi; *правэ́сці ~ yaylım atəşi açmaq.*

САМ *займ. м.* РВ само́га, Д само́му, ТМ са-мі́м, *мн. са́мі, РМ са́міх, Д са́мім, Т са́мімі*; özü; я *сам чыта́ў тәп өзүм охути́шат*, мы *са́мі ба́чылі гэта bunu biz özümüz gör-tüşük*; *♦ ён сам не свой* o özündə deyil.

САМА́ *займ. ж.* РДМ само́й, В са́му *i* са-му́ю, Т само́й *i* само́ю; özü.

САМААБСЛУГО́ўВАНН|Е *н.* ~я; *мн. няма*; özünəxidmət; *магазі́н ~я өзүнəxid-mət mağazası.*

САМААДДА́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; fədakar; ~ая *пра́ца fədakar əmək.*

САМААДЧУВА́НН|Е *н.* ~я; *мн. няма*; kef, əhval; як *ва́ша ~е? əhvalınız necədir? ~е хво́рага xəstənin əhvalı.*

САМАВАЛО́ДАНН|Е *н.* ~я; *мн. няма*; sə-bir, dözümlü, özünü ələ alma.

САМАВА́Р *м.* ~а, ~аў; samovar; *пастáвiць* ~ *samovar qaynatmaq* (*qoymaq*).

САМАВО́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. özbaşına, itaətsiz; 2. icazəsiz.

САМАВО́ЛЬСТВ|А *н.* ~а; *мн.* *няма*; öz-başinalıq, istibdad, zorakılıq.

САМАГУ́БСТВ|А *н.* ~а; *мн.* *няма*; intihar, özünü öldürmə.

САМАДЗЭ́ЙНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* *няма*; öz-fəaliyyət; *зані́цацца ў гуртoк* ~і *öz-fəaliyyət dərnəyinə yazılmaq*.

САМАЗВÁЛ *м.* ~а, ~аў; yükünü özünə boşaldan maşın.

САМАКРЫ́ТЫК|А *ж.* ~і; *мн.* *няма*; özünütənqid.

САМАЛÉТ *м.* ~а, ~аў; təyyarə; *ля́цець на самалёце* *təyyarə ilə uçmaq*.

САМАЛЮ́БСТВ|А *н.* ~а; *мн.* *няма*; həsiyyət, mənlilik.

САМАСТО́ЙНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* *няма*; istiqlalyyət, müstəqillik, sərbəstlik.

САМАСТО́ЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; müstəqil, sərbəst; ~ая *дзяржа́ва müstəqil dövlət*.

САМАЎПЭ́ЎНЕН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; özünə qürrələnen, özünə güvənən.

СА́МБА *н.* *нескл.* sambo (idman növü).

САМБІ́СТ *м.* ~а, ~аў; samboçu.

САМ|Е́Ц *м.* ~ца́, ~цо́ў; erkək; ~ *але́нь erkək maral*.

СА́М|КА *ж.* ~кі, ~ак; dişi.

САМ|О́ *займ. н.* Р *само́га*, Д *само́му*, В *само́*, ТМ *самі́м*; özü; *О́* ~ *о́ сабо́й разу́ме́еца* *aydın məsələdir*.

СА́М|Ы *займ.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. həmin; *тая ~ая кні́га həmin o kitab*, *у той ~ы час həmin o vaxtda*; 2. ən; ~ы *прыго́жы ən gözəl*, ~ы *блі́зкі шлях ən yaxın yol*; 3. lap, ta; *да ~ага ве́чара ta axşata qədər*, *з ~ай ра́ніцы lap səhərdən*; *О́ на ~ай спра́ве* əslində, həqiqətdə.

САНАТО́РЫ|Й *м.* ~я, ~яў; sanatoriya; *атрыма́ць пуцё́ўку ў ~й sanatoriyaya yol-layış almaq*.

СА́Н|І *мн.* ~ей; *адз.* *няма*; *кіршэ́; éxaць на ~ях кіршэ́ ilə getmək*.

САНИТА́Р|КА *ж.* ~кі, ~ак; xəstəxana təmizkarı.

САНИТА́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; səhiyyə; ~ы *ўрач səhiyyə həkim*, ~ая *сумка səhiyyə çantası*.

САНЛІ́В|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yuxucul, yatağan.

САНТЫМЕ́ТР *м.* ~а, ~аў; santimetr; *два (тры, чаты́ры) ~ы iki (üç, dörd) santimetr*; *пять (шэ́сць...) ~аў beş (altı...) santimetr*.

САПЕ́РНІК *м.* ~а, ~аў; rəqib.

САПЕ́РНІЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; rəqabət aparmaq.

САПРА́ЎДН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; həqiqi, doğru, əsl; *ён ~ы ся́бар o həqiqi dostdur*; *сін.* *праўдзі́вы*; *ант.* *ілжы́вы*, *памылко́вы*.

САПРА́ЎДЫ *присл.* *həqiqətən, doğrudan da*; *ён ~ хво́ры o həqiqətən xəstədir*.

САПС|АВА́ЦЦА *зак.* ~ую́ся, ~уе́шся, ~уе́цца, ~ую́цца; *гл.* **Псава́цца**.

САПС|АВА́ЦЬ *зак.* ~ую́, ~уе́ш, ~уе́, ~ую́ць; *гл.* **Псава́ць**.

САРАКАВ|Ы *ліч.* ~а́я, ~о́е, ~ы́я; qırxıncı; ~ы́ *год qırxıncı il*.

САРАМЛІ́ВА *присл.* *pərt halda, çaşqınlıqla*.

САРАНЧ|А́ *ж.* ~ы; *мн.* *няма*; çəyirtkə.

САРА́ТНІК *м.* ~а, ~аў; silahdaş.

САРВ|А́ЦЦА *зак.* ~у́ся, ~е́шся, ~е́цца, ~у́цца (*незак.* *зры́вацца*); 1. qormağ, üzül-mək, qırılmaq; 2. ıxılmaq; 3. pozulmaq, dağılmaq.

САРВ|А́ЦЬ *зак.* ~у́, ~е́ш, ~е́, ~у́ць (*незак.* *зры́ваць*); 1. qormağ; 2. dərmək, üzmək; 3. pozmaq, dağıtmaq.

САРД́УЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ürək; ~ая *недастатко́васць ürək çatışmazlığı (çatışmazlığı)*; 2. səmimi; ~ая *дру́жба səmimi dostluq*.

САРО́К|А *ж.* ~і, ~; *заал.* sağsağan.

САРО́МЕ|ЦЦА *незак.* ~ю́ся, ~еш́ся, ~ец́ца, ~ю́цца; utanmaq; *яна́ ~ецца ба́цькі o, atasından utanır*.

САРО́Ч|КА *ж.* ~кі, ~ак; köynək; *муж-чы́нская ~ка kişi köynəyi*, *начна́я ~ка gecə köynəyi*.

САСІС|КА ж. ~кі, ~ак; *sisisqa*; *варыць ~ki sisisqa qaynatmaq* (*bişirmək*).

САСКÁКВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. *саскóчыць*); *sıçramaq*, *sıçrayıb düşmək*, *tullanmaq*.

САСКÓЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Саскáкваць**.

САСН|Á ж. ~ы, мн. *сóс|ны*, ~ен і ~наў; *şam ağacı*; || прым. **саснóв|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *лес şam meşəsi*.

САСТА́В|ИЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; гл. **Састаўляць**.

САСТА́Ў м. ~ву, ~ваў; *tərkib*; *хімічны ~ў вады suyun kimyəvi tərkibi*, ~ *футбóльной камáнды futbol komandasının tərkibi*.

САСТАЎЛЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. *састáв|ыць*); 1. *düzəltmək*; ~ць *ска́зы з да́дзены́х слоў verilmiş sözlərdən cümlə düzəltmək*; 2. *tutmaq*, *yazmaq*; ~ць *спісак siyahı tutmaq*, ~ць *план plan tutmaq*, ~ць *слоўнік lüğət yazmaq*; 3. *təşkil etmək*, *olmaq*, *törətmək*; ~е *ця́жкacцi çətinlik törədir*, ~е *ты́сячу рублѐў min rubl eləyir*.

САСЎ́Д м. ~а, ~аў; 1. *qab*; *шклянѝ ~ şüşə qab*; 2. *damar*; *крывяно́сныя ~ы qan damarları*.

САТ|КА́ЦЬ зак. ~кў, ~чэш, ~чэ, ~кўць; гл. **Тка́ць**.

САТЫ́Р|А ж. ~ы; мн. *няма*; *satira*, *həsv*.

САЦЫ́ЯЛН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *sosial*, *ictimai*; ~ае *забeспячэ́нне sosial təminat*.

САЧЫ́НЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. *əsər*; *вы́браныя ~i seçilmiş əsərlər*; 2. *inşa*; *nisacъ ~e inşa yazmaq*.

САЧ|ЫЦЬ незак. *сачў*, *сóч|ыш*, ~ыць, ~аць (зак. *прасачыць*); 1. *izləmək*, *təqib etmək*; ~ыць *ува́жліва diqqətlə izləmək*; 2. *baxmaq*, *göz yetirmək*, *fikir vermək*; ~ыць *за дзе́цымі uşaqlara baxmaq*, *göz yetirmək*; ~ыць *за маўлё́ннем nitqinə fikir vermək*.

САШЧЭ́П|КА ж. ~кі, ~ак; *dəftərxana* *sancığı*.

САЮ́З м. ~а і ~у, ~аў; 1. *ittifaq*, *birlik*; *Саю́з пісьме́ннікаў Yazıçılar İttifaqı*.

САЮ́ЗНІК м. ~а, ~аў; *müttəfiq*.

САЮ́ЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *ittifaq*; 2. *müttəfiq*.

СВАБО́Д|А ж. ~ы, ~; *azadlıq*; *змага́цца за ~у azadlıq uğrunda mübarizə aparmaq*, *вы́йсці на ~у azadlığa çıxmaq*.

СВАБО́ДНА прысл. *azad*, *sərbəst*; *гаво́рыць ~ sərbəst danışmaq*.

СВАБО́ДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *azad*; ~ая *краі́на azad ölkə*; 2. *azad*, *sərbəst*; *ува́ход ~ы giriş sərbəstdir (biletsizdir)*.

СВАВО́Л|ИЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. *насваво́ліць*); *nadinclik etmək*, *dəcəllik etmək*.

СВАВО́ЛЬНІК м. ~а, ~аў; *nadinc*, *dəcəl*.

СВА́Р|КА ж. ~кі, ~ак; *dalaşma*; *küşüşmə*, *dava*; *быць у ~цы küsülü olmaq*.

СВАР|ЫЦЦА незак. ~ўся, *сва́р|ышся*, ~ыцца, ~ацца (зак. *пасва́рыцца*); *dalaşmaq*, *arası dəymək*, *küşüşmək*.

СВАЯ́К м. *сваяк|á*, ~оў; *qohum*.

СВЕ́Д|КА м. і ж. ~кі, ~ак; *şahid*; *быць ~кам şahidi olmaq*.

СВЕ́ДЧА́НН|Е н. ~я, ~яў; *sübut*; *я́ркае ~e parlaq sübut*.

СВЕ́ДЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 1. *şahidlik etmək*; 2. *sübut etmək*, *göstərmək*; ~ыць *пра тое, што... onu sübut edir ki, ...*

СВЕ́Ж|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *təzə*, *tər*; ~ы *хлеб təzə çörək*, ~ыя *наві́ны təzə xəbərlər*, ~ая *гаро́дніна tər tərəvəz*; 2. *təmiz*; ~ае *наве́тра təmiz hava*.

СВЕТ м. ~у; мн. *няма*; 1. *dünya*, *aləm*, *kainat*; *на све́це dünyada, yer üzündə*; 2. *kainat*; *пахо́джанне ~у kainatın yaranışı*; 3. *dünya*; *чэ́мпіён ~у dünya çempionu*, *у све́це dünyada*; 4. *aləm*; ~ *жывё́л heyvanlar aləmi*, *дзіцячы ~ uşaq aləmi*, *уну́траны ~ чалаве́ка insanın daxili aləmi*; ♠ *ча́сткі ~у qitələr*, *з'яві́цца на ~ dünyaya gəlmək*, *на край ~у dünyanın o başına, ucım ~ам hamılıqca, hamılıqla*.

СВЕ́ТЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *işıqlı*; ~ае *памя́шканне işıqlı bina*; 2. *açıq*, *açıq rəngli*; ~ыя *валасѝ açıq rəngli saç*.

СВЕ́Ч|КА ж. ~кі, ~ак; *şam*; *запа́ліць ~ку şam yandırmaq*.

СВЕ́К|АР м. ~ра, ~раў; *qayınata* (*ərin atası*).

СВІДРА́ВН|А ж. ~ы, ~; 1. *deşik*, *dəlik*, *yarıq*; 2. *buruq quyusu*.

СВІН|ЇЦ *м.* ~цý; *мн. няма*; qurğuşun.

СВІН|ІН|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; donuz әti.

СВІНН|Я *ж.* ~і, *мн. свінн|і*, ~ей; donuz.

СВІН|Ы *прым.* ~ая, ~бе, ~ья; donuz; ~оё сáла donuz ріуі.

СВІСН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.*

Свістаць.

СВІСТ *м.* ~у; *мн. няма*; 1. fit, fiştırtıq; 2. viyılı; ~ ветру küläyin viyılısı.

СВІ|СТАЦЬ *незак.* ~шчý, свішч|аш, ~а, ~уць; (*зак.* свіснуць); 1. fit çalmaq, fiştırtıq çalmaq; 2. viyıldamaq.

СВІСТ|ОК *м.* ~ká, ~кóў; fit.

СВІТАН|АК *м.* ~ку, ~каў; şəfəq, dan yeri; настуніў ~ак dan yeri ağardı.

СВІТАР *м.* ~а, ~аў; sviter (toxunma yun köynək).

СВІТА|ЦЬ *незак. безас.* ~е; işıqlaşmaq, səhər açılmaq, dan yeri sökülmək; ~e səhər açılır.

СВОЕАСАБЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ья; özünəməxsus.

СВОЕЧАСОВА *присл.* vaxtında, məqamında; з'явіцца ~ vaxtında gəlmək.

СВОЕЧАСОВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ья; vaxtlı, vaxtında olan, görülen.

СВОЙ *займ.* свая, сваё, сваё; öz; свой дом öz evi, свая кніга öz kitabı, сваё мёсца öz yeri, сваё тавáрышы өз yoldaşları; ♦ *свой чалавёк* öz adamımızdır, *стаяць на сваім* dediyinin üstündə durmaq, *у сваю чаргý* öz növbəsində.

СВЯДОМА *присл.* şüurlu surətdə.

СВЯДОМАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма*; şüur.

СВЯДОМ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ья; şüurlu; ~ья аднóсіны да прáцы этáуэ şüurlu тi-nasibəт.

СВЯКРÓЎ *ж.* свекрыві, *мн. свякрóві*, свекрывей; qayınana (ərin anası).

СВЯТ|А *н.* ~а, ~; bayram; ~а Перамóгі Qələbə bayramı, рыхтава́цца да ~а bayrama hazırlaşmaq; са ~ам! bayramın(ız) mübarək!

СВЯТК|АВА́ЦЬ *незак.* ~ýю, ~ýеш, ~ýе, ~ýюць; 1. şənlik etmək; 2. zəfər çalmaq, qələbə qazanmaq; ~авáць Нóвы год Yeni il bayramını keçirtmək.

СВЯТЛАФÓР *м.* ~а, ~аў; svetofor (yol signal fənəri).

СВЯТЛ|О *н.* ~а; *мн. няма*; işıq; запаліць ~о işığı yandırmaq.

СВЯТОЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ья; bayram; ~ы канцэ́рт bayram konserti.

СВЯТ|Ы *прым.* ~ая, ~бе, ~ья; müqəddəs.

СВЯ|ЦІЦА *незак.* ~чýся, свéц|ішся, ~іц-ца, ~яцца; 1. işıq saçmaq; 2. işıq gəlmək; акно́ свéцiцца рəncə́рədən işıq gəlir.

СВЯ|ЦІЦЬ *незак.* ~чý, свéц|іш, ~іць, ~яць; işıq saçmaq, işıqlandırmaq; со́нца свéцiць гúнəş işıq saçır, ~цiць лiхтарóм фəнərlə işıqlandırmaq.

СВЯШЧЭ́ННІК *м.* ~а, ~аў; keşiş.

СВЯШЧЭ́НН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ья; müqəddəs; ~ы абавязак müqəddəs borc.

СЕЗÁМ *м.* ~у; *мн. няма*; күncüt.

СЕЗÓН *м.* ~а, ~аў; mövsüm; лётні ~ уау mövsümü.

СÉКТАР *м.* ~а, ~аў; sektor, bölmə, şöbə.

СЕКУ́НД|А *ж.* ~ы, ~ і ~аў; saniyə; няць (шэсьць...) ~ beş (altı...) saniyə.

СÉКЦЫ|Я *ж.* ~і, ~й; bölmə; плáвальная ~я üzgüçülük bölməsi.

СÉКЧЫ *незак.* ся|кú, ~чóш, ~чó, ~кúць; kəsmək, doğramaq, çarmaq; сéкчы дрóвы одун doğramaq.

СЕЛЬСКАГАСПАДÁРЧ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ья; kənd təsərrüfatı; ~ья машы́ны kənd təsərrüfatı maşınları.

СЕЛЯЗЭ́Н|КА *ж.* ~кі, ~ак; dalaq.

СЕЛЯНІ́Н *м.* ~а, *мн.* сяля́н|е, ~н; kəndli.

СЕМ *ліч.* РДМ сямі́, Т сяміó; yeddi; пра-цава́ць да сямі́ гадзiн saat yeddiyədək iş-ləтək.

СÉМДЗЕСЯТ *ліч.* РДМ сямiдзесяці́, Т ся-мюдзесяцió; yetmiş.

СЕМСÓТ *ліч.* Р сямiсóт, Д сямiстáм, Т ся-мюстáмі, М (аб) сямiстáх; yeddi yüz.

СÉМ|Я *н.* ~я і сéмені; *мн. няма*; toxum.

СÉН|А *н.* ~а; *мн. няма*; ot; касiць ~а ot biçтək, стог ~а ot tayası, склáдваць ~а ў стагі otu tayalara yığmaq.

СЕНАКО́С *м.* ~у, ~аў; ot biçini, ot çalını.

СÉР|А *ж.* ~ы; *мн. няма*; күkürd.

СЕРАБР|О н. ~а; мн. *няма*; *gümüş*; || *прим.* **сярэбран|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *лыжкі gümüş qaşıqlar*.

СЕРАБРЫ|СТ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *gümüşü, gümüşü rəngli*.

СЕРАДА ж. ~ы, мн. *серад|ы*, ~; *çərşənbə, üçüncü gün*.

СЕРВІЗ м. ~а, ~аў; *qab-qacaq dəsti*.

СЕРДАВА|ЦЬ *незак.* сярд|ю, ~еш, ~е, ~юць; *acığı tutmaq, hirsələnmək, qəzəblənmək*.

СЕРП м. сярп|а, ~оў; *oraq; жаць хлеб ~ом taxılı oraqla biçmək*.

СЕРЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. *sıra, silsilə*; 3 ~і *прыгòдніцкіх кніг macərə kitabları silsilə-sindən*; 2. *bölüm, hissə*; *другая ~я фільма filmin ikinci hissəsi (bölümü)*.

СЭСІ|Я ж. ~і, ~й; 1. *iclas*; 2. *dövr, müddət*; *экзаменацыйная ~я imtahan dövrü*.

СЭСЦІ *зак.* ся|ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* садзіцца); 1. *oturmaq, əyləşmək*; *cəscü na stul kürsüdə əyləşmək, cəscü za stol masa arxasında əyləşmək*; 2. *minmək*; *cəscü ü nöəzdə qatara minmək*; 3. *qonmaq*; *cəscü na vətəku budağa qonmaq*.

СЕТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. *tor; рыбалоўная ~ка balıqçı toru*; 2. *tor zənbil*; 3. *cədvəl*; 4. *şəbəkə*; *тэлефонная ~ка telefon şəbəkəsi*.

СЕЯЛ|КА ж. ~кі, ~ак; *toxumsərən maşın*.

СЕ|ЯЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пасеяць); *sərmək*; *~яць пшаніцу buğda sərmək*.

СЁЛЕТА *присл.* bu il.

СЁННЯШН|І *прим.* ~яя, ~яе, ~ія; *bugünkü*; ~і *нумар газэты qəzetin bugünkü sayı (nömrəsi)*.

СІВЁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пасівець); *saçı ağarmaq, çallaşmaq*.

СІВІЗН|А ж. ~ы; мн. *няма*; *ağ tük, ağ saç, çal saç*.

СІВ|Ы *прим.* ~ая, ~оё, ~ыя; 1. *ağ, çal*; ~ая *барадá çal saqqal*; 2. *saçı ağarmış, ağsaçlı*; ~ы *стары ağsaçlı qoca*.

СІГНАЛ м. ~у, ~аў; *siqnal, işarə, звуковы ~ səs signalı (işarəsi), светлавы ~ işıq signalı (işarəsi), даць ~ siqnal (işarə) vermək*.

СІЛ|А ж. ~ы, ~; 1. *güc, qüvvə, qüvvət*; *фізічная ~a fiziki qüvvə, пiхнучь з ~ай var gücü ilə itələmək, ~a вётру küləyin gücü, ~a калектiвы kollektivin gücü*; 2. мн. *qüvvələr*; *узброеныя ~ы silahlı qüvvələr*; *ваенна-наветраныя ~ы hərbi hava qüvvələri*; ♦ *над ~у kimin nəyin gücü çatar, выбівацца з сіл gücdən düşmək*.

СІЛАЙ *присл.* zorla, güclə; ~ *адвёсці zorla aparmaq*.

СІЛАС м. ~у; мн. *няма* і ~а, ~аў; *silós* (*qıcqırdılmış yaşıl yem*).

СІМПАТЫ|ЧН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yaraşqlı, suyuşirin, gözəşirin*; ~ая *жанчына suyuşirin qadın*.

СІН|І *прим.* ~яя, ~яе, ~ія; *göy, mavi*; ~яе *неба mavi səma, ~яе тканіна göy parça, ~яе мора mavi dəniz*.

СІНЯК м. ~а, ~оў; *göy, qançır*.

СІРАТ|А м і ж. ~ы, сірòт; *yetim*; *застаўца ~оў yetim qalmaq*.

СІСТЭМ|А ж. ~ы, ~; *sistem, qayda, üsul, nizam*; *прывёсці сваё назіранні ў ~у müşahidələrini qaydaya salmaq*.

СІСТЭМАТЫ|ЧНА *присл.* daim, müntəzəm, bir qayda olaraq.

СІТ|А н. ~а, ~аў; *ələk*; *прасеяць муку праз ~а unu ələkdən keçirmək (ələmək)*.

СІТУА|ЦЫ|Я ж. ~і, ~й; *vəziyyət, şərait*.

СКАВАРАД|А ж. ~ы, мн. *скаварòд|ы*, ~; *tava, sapılca*; *жарыць на ~дзё sapılcada qızartmaq*; *сін.* патэльна.

СКАЖА|ЦЦА *незак.* ~ецца, ~юцца; *гл.*

Сказіцца.

СКАЖА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Сказіць.**

СКАЗ м. ~а, ~аў; *грам.* *cümlə*; *галóўны ~ baş cümlə, даданы ~ budaq cümlə*.

СКА|ЗА|ЦЬ *зак.* ~жy, скаж|аш, ~а, ~жуць; *гл.* **Гаварыць.**

СКАЗ|ІЦЦА *зак.* ~іцца, ~яцца (*незак.* скажання); *təhrif olunmaq, pozulmaq, dəyişilmək*.

СКАЗІ|ЦЬ *зак.* скажy, сказ|іш, ~іць, ~яць (*незак.* скажання); *təhrif etmək, pozmaq*,

dəyişmək; *сказіць сэнс тэпасіні тэхрыф ет-тэк, сказіць ісціну хэціқәті тэхрыф етмэк.*

СКА|КАЦЬ *незак.* ~чў, скáč|аш, ~а, ~уць; 1. horpanmaq, atılmaq; 2. çarmaq, çарағаq getmək.

СКАЛ|А *ж.* ~ы, ~; qaya.

СКАЛЭЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Калэчыць.

СКАМАНД|АВАЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *гл.* Камандаваць.

СКАНДАЛ *м.* ~у, ~аў; qalmaqal, dava, сәңсәл; *учыніць ~ qalmaqal salmaq.*

СКАРАЦІЦЦА *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыў., скарóц|ішся, ~яцца; *гл.* Скарачацца.

СКАРАЦІЦЬ *зак.* ~чў, скарóц|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Скарачаць.

СКАРАЧАЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыў., ~ецца, ~юцца (*зак.* скараціцца); *ixtisar olunmaq, qısaltmaq, azaltmaq.*

СКАРАЧАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* скараціць); *ixtisar etmək, qısaltmaq, azaltmaq; ~ць прапанóву cümləni qısaltmaq, ~ць расхóды хәрcləri azaltmaq.*

СКАРАЧЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *ixtisara salınma, ixtisara düşmə;* 2. *ixtisar;* 3. *qısaldılma, azaldılma;* 4. *yığılma.*

СКАРБ¹ *м.* ~у, ~аў; хəzinə, dəfinə; *знайсцї ~ хəzinə tapmaq.*

СКАРБ² *м.* ~у, ~аў; daş-qaş, хəzinə, sərvət.

СКАРДЗІЦЦА *незак.* ~джуся, ~дзішся, ~дзіцца, ~дзяцца (*зак.* паскардзіцца); 1. *şikayətlənmək, gileylənmək, narazılıq etmək; ~дзіцца на адзінóту тənhalıqdan gileylənmək, на што вы ~дзіцєся? nədən şikayətlənirsiniz? ~дзіцца на галаўн́я бóлі baş ağrılarından şikayətlənmək;* 2. *şikayət vermək, şikayət etmək; ~дзіцца на сусéдзяў qonşulardan şikayət etmək.*

СКАСІЦЬ¹ *зак.* скашў, скóс|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Касіць¹.

СКАСІЦЬ² *зак.* скашў, скóс|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Касіць².

СКАЦІН|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; mal-qara.

СКАЦІЦЦА *зак.* ~чўся, скóц|ішся, ~іцца, ~яцца; *diyirlənmək, yuvarlanmaq; ~ціцца з гары dağdan yuvarlanmaq.*

СКАЧ|КІ *мн.* ~ак; *адз.* няма; *cıdır, at çarışması.*

СКВА́ПНА і СКВА́ПЛІВА *присл.* acgöz-lüklə.

СКВА́ПНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* няма; 1. *ta-mahkarlıq, acgözlük;* 2. *xəsislik, simiclik.*

СКВА́ПН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *ta-mahkar, acgöz;* 2. *xəsis, simic.*

СКВЕР *м.* ~а, ~аў; şəhər bağçası.

СКІ́Б|А *ж.* ~ы, ~; tikə; ~а чóрнага хлéба bir tikə qara çörək.

СКІДАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* скінуць); 1. *atmaq, tullamaq; ~ць кáмень daş atmaq;* 2. *atmaq (paltarı); ~ць з сябé кóўдру üstündən yorganı atmaq.*

СКІД|КА *ж.* ~кі, ~ак; *endirim, güzəşt; са ~кай endirimlə.*

СКІ́Н|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* Скідáць.

СКЛАД¹ *м.* ~а, ~óў; anbar; *захóўваць та-вáры на склáдзе malları anbarda saxlamaq.*

СКЛАД² *м.* ~у, ~аў; 1. *tərkib; дэлегáцыя ў склáдзе дзєсяцї чалавéк on nəfərdən ibarət nümayəndə heyvəti;* 2. *heca; дзяліць слóва на ~ы sözü hecalara ayırmaq, чытáць на ~ах heca ilə (heca-heca) oxumaq.*

СКЛАДАНАЗАЛЭЖН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tabeli mürəkkəb; ~ы сказ tabeli mürəkkəb cümlə.*

СКЛАДАНАЗЛУ́ЧАН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tabesiz mürəkkəb; ~ы сказ tabesiz mürəkkəb cümlə.*

СКЛАДАНАСКАРО́ЧАН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mürəkkəb ixtisar olunmuş; ~ыя слóвы mürəkkəb ixtisar olunmuş sözlər.*

СКЛАДА́НАСЦ|Ь *ж.* ~і, ~яў; *mürəkkəblik, çətinlik.*

СКЛАДА́Н|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mürəkkəb; ~ы сказ mürəkkəb cümlə, ~ае пы-тáнне; 1. mürəkkəb məsələ; 2. mürəkkəb sual; ант.* прóсты.

СКЛАДА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; 1. *ibarət olmaq; рамáн ~ецца з дзвюх чáстак roman iki hissədən ibarətdir; сям'я ~ецца з няцї чалавéк ailə beş nəfərdən ibarətdir.*

СКЛАДА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. скл́асці); 1. səliqə ilə uıǵmaq; ~ць кнігі kitabları səliqəli uıǵmaq; 2. toplamaq; ~ць лічбы rəqəmləri toplamaq.

СКЛА́ДВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. скл́асці); uıǵmaq, qablaşdırmaq; ~ць рэчы ў чамадан şeyləri çamadana uıǵmaq.

СКЛАНЕ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *грам.* hallanma; ~е назо́ўнікаў isimlərin hallanması.

СКЛАНЯ́|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца; hallanmaq; назо́ўнікі ~юцца isimlər hallanır.

СКЛАНЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. праскланя́ць); hallandırmaq; ~ць сло́ва «дом» «дом» sözünü hallandırmaq.

СКЛА́|СЦІ *зак.* ~дў, скла|дзёш, ~дзё, ~дўць; *гл.* **Складáць.**

СКЛІКА́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; çağırılma, çağırış.

СКЛОН *м.* склón|у, ~аў; *гал.* ~ы назо́ўніка isimnin halları, назо́ўны ~ adlıq hal; || *прым.* **скло́нав|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя пы́танні hal sualları.

СКО́РА *присл.* tezliklə, indicə; *сін.* хутка.

СКО́РАСЦ|Ь *ж.* ~і, *мн.* скóрасці, скарасце́й; sürət; набіра́ць ~ь sürət götürmək.

СКО́Р|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sürətli, sürət; ~ы нóезд sürət qatarı; 2. təcili; ~ая да-памо́га təcili yardım; ♦ *на ~ую руку́* tələsik.

СКО́СА *присл.* çərəkə, çər-çər; ~ пагля-да́ць çərəkə baxmaq.

СКРАЗНЯ́К *м.* ~ў, ~оў; yelçəkən.

СКРОЗЬ 1. прыназ.; arasında, içindən; ~ галіны і будақларın arasında; прайсці ~ натоўн адамларın arasında keçmək; 2. *присл.* başdan-başa, tamam.

СКРО́|ЩЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл.* **Кро́іць.**

СКРО́МН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; təvazökar; ~ы чалавёк təvazökar adam; *сін.* сці́плы.

СКРУ́Т|АК *м.* ~ка, ~каў; bağlama, boğça, düyünçə.

СКРЫЖАВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; dördyol аутысі.

СКРЫ́Н|Я *ж.* ~і, ~ь; sandıq.

СКРЫ́П *м.* скры́п|у, ~аў; cırlıtı; ~ дзвярэ́й qapının cırlıtısı.

СКРЫ́П|КА *ж.* ~кі, ~ак; skripka (simli musiqi aləti); ігра́ць на ~цы skripka çalmaq.

СКРЫ́Т|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; gizli, gizlin; ~ая насме́шка gizli istehza.

СКРЫ́Ў|ЛЕНН|Е *н.* ~я, ~яў; əyilmə; ~е названóчника bel sütununun əyilməsi.

СКРЫ́Ш|Ь *зак.* скрыш́у, скры́ш|ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Крышы́ць.**

СКРЭ́БЦІ *незак.* скраб́і|у, ~эш, ~é, ~уць; qazımaq, qazımaq.

СКУ́ЛЬПТА́Р *м.* ~а, ~аў; heykəltəraş.

СКУ́ЛЬПТУ́Р|А *ж.* ~ы, ~; heykəltəraşlıq.

СКУП|Ь *прым.* ~ая, ~о́е, ~ыя; xəsis, simic; ~ы чалавёк xəsis adam.

СЛА́БАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* няма; zəiflik; адчува́ць ~ь zəiflik hiss etmək.

СЛА́Б|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; zəif; ~ы вё́цер zəif külək, ~ае дзіця́ zəif uşaq, ~ы вў-чань zəif şagird.

СЛА́В|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; 1. şan, şöhrət, şərəf; працо́ўная ~а этэк şöhrəti; 2. eşq olsun; ~а геро́ям! qəhrəmanlara eşq olsun!

СЛАВУ́Т|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; məşhur, şöhrətli, hörmətli.

СЛАНЕ́ЧНІК *м.* ~у, ~аў; günəbaxan.

СЛА́ЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. şanlı, şöhetli, şərəfli; ~ая перамо́га şanlı qələbə; 2. gözəl, qəşəng; ~ае дзіця́ qəşəng uşaq.

СЛА́|ЦЬ *незак.* сцял́і|ю, сця́л|еш, ~е, ~юць (зак. пасла́ць); döşəmək, salmaq, sərmək; ~ць абрýс на стол masanın üstünə süfrə salmaq, ~ць пасце́ль yer salmaq.

СЛЕД *м.* слéд|у; *мн.* сляд́|ы, ~оў; ləpir, iz; ~ы ваўка́ canavar izləri.

СЛЕ́ДАМ *присл.* izi ilə, arxasınca; ісці ~ arxasınca getmək.

СЛЕ́ДСТВ|А *н.* ~а, ~аў; 1. nəticə; 2. istintaq; вёсці ~а istintaq aparmaq.

СЛЕ́ДЧ|Ы *м.* ~ага, ~ых; müstəntiq.

СЛЕ́САР *м.* ~а, ~аў; çilingər.

СЛІ́|ВА *ж.* ~вы, ~ў; gavalı.

СЛІ́ЗГ|А|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; sürüşmək.

СЛІ́ЗК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; sürüşkən; ~ая даро́га sürüşkən yol.

СЛІ́З|Ь *ж.* слі́з|і; *мн.* няма; selik.

СЛІН|А жс. ~ы; мн. няма; *ağız suyu, selik.*

СЛЎ|ВА жс. ~ва, ~ў; *söz; значэнне ~ва sözün tənası, даць ~ва söz vermək, трымаць сваё ~ва sözünün üstündə durmaq; ♦ слоў няма sözüm yoxdur, слова ў слова sözəbsöz.*

СЛЎВАМ *пабачн. сл. bir sözlə, sözün qıyası.*

СЛО|Й м. сло|я, мн. сла|і, ~ёў; *qat, lay, təbəqə; мёнкі ~й nazik qat (təbəqə).*

СЛОН м. слан|а, ~оў; *fil.*

СЛОЎНІК м. ~а, ~аў; *lüğət; знайсці слова ў ~у sözü lüğətdə tapmaq; || прым. слёўні-кав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая работа lüğət işi.*

СЛУГ|А м. ~і, ~; *xidmətçi, qulluqçu, nökr.*

СЛЎЖАЦ|Ы м. ~ага, ~ых; *qulluqçu; ра-бóчыя і ~ыя fəhlə və qulluqçular.*

СЛЎЖБ|А жс. ~ы, ~аў; *xidmət, qulluq; вó-інская ~а hərbi xidmət.*

СЛУЖБОВ|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. xidmət, xidməti; ~ы абавязак xidməti borc, ~ы накой xidmət otağı; 2. грам. көмэкчі; ~ыя часціны мовы көмэкчи nitq hissələri.*

СЛУЖ|ЫЦЬ *незак. ~ў, слўж|ыш, ~ыць, ~аць; 1. xidmət etmək, qulluq etmək; ~ыць у арміі orduda xidmət etmək; 2. olmaq; ~ыць узóрам нўтунə olmaq.*

СЛУП|ОК м. ~ка, ~коў; *sütun (qəzetdə və s.).*

СЛЎХА|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. паслўхацца); sözə baxmaq, eşitmək; ~цца бацькоў valideyinlərin sözünə baxmaq.*

СЛЎХА|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паслўхаць); dinləmək, qulaq asmaq; ~ць му-зыку musiqiyə qulaq asmaq, ~ць уважліва diqqətlə qulaq asmaq.*

СЛУХАЧ м. слухач|а, ~оў; *dinləyici.*

СЛЎШН|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yerli, yerində; ~ая заўвага yerli təzəmmət.*

СЛЫХ м. слых|у; мн. няма; *eşitmə, eşitmə qabiliyyəti; органы ~у eşitmə üzvləri.*

СЛЯЗ|А жс. ~ы, мн. слёзы, ~; *göz yaşı; смя-яцца да слёз gözləri yaşaranadək gülmək.*

СЛЯП|Ы *прым. ~ая, ~оё, ~ыя; kor; ~ы на адно вока bir gözü kor.*

СМАЖ|ЫЦЬ *незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. засмажыць); qızartmaq, qovurmaq; ~ыць мяса, рыбу ət, balıq qızartmaq.*

СМАК м. смак|у; мн. няма; *dad, tam; ~ хлеба çörəyin dadı, салóдки (зóрки) ~ şirin (acı) dad.*

СМАЛ|А жс. ~ы, мн. смол|ы, ~; *qatran.*

СМАРКА|ЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. вьсмаркацца); burnunu silmək.*

СМАЧН|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dadlı, tamlı, ləzzətli.*

СМЕ|ЛА *присл. cürətlə, cəsarətlə.*

СМЕЛАСЦ|Ь жс. ~і; мн. няма; *cürət, cəsarət; сін. храбрасць, адвага.*

СМЕЛ|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; cürətli, cəsarətli; ~ы хлóпчык cəsarətli oğlan.*

СМЕРЦ|Ь жс. ~і, мн. смёрці, смярцёй і смёрцяў; *ölüm; || прым. смярóтн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы прыгавóр ölüm hökmü.*

СМЕХ м. смех|у; мн. няма; *gülüş, qəhqəhə; вьсёлы ~ şən qəhqəhə.*

СМЕЦЦ|Е н. ~я; мн. няма; *zibil.*

СМЕ|ЦЬ *незак. сме|ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пасмець); 1. cürət etmək, cəsarət etmək; не ~ць запытаць soruşmağa cəsarət etməmək; 2. ixtiyarı olmamaq; не ~ю адмó-віцца imtina etməyə ixtiyarım yoxdur, не ~й чанáць! toxunma!*

СМЕШНА *присл. gülməli.*

СМЕШН|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gülməli, məzəli; ~ае апавяданне məzəli hekayə; 2. gülünc; ~ае станóвишча gülünc vəziyyət.*

СМІРНА *присл. dinc, sakit, farağat; сядзі ~ dinc otur; смірна! farağat! (hərbi komanda).*

СМОЎЖ м. смаўж|а, ~оў; *заал. ilbiz.*

СМУТЛ|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qarabuğ-dayı, əsmər.*

СМУТ|АК м. ~ку; мн. няма; *kədər; ад-чуваць ~ак kədərlənmək, qüssələnmək; сін. журба.*

СМЯРÓТН|Ы *прым. ~ая, ~ае, ~ыя; öldürücü, ölümçü; ~ы яд öldürücü zəhər.*

СМЯТАН|А жс. ~ы, мн. няма; *хата.*

СМЯТАНКА жс. ~і; мн. няма; *qaуmaq.*

СМЯШ|ЫЦЬ *незак. смяшў, смеш|ыш, ~ыць, ~аць (зак. рассмяшыць, насмяшыць); güldürmək.*

СМЯ|ЯЦЦА *незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. пасмяяцца); 1. gülmək; гўч-на ~яцца usadan gülmək; 2. gülmək, lağa*

qoymaq; з ягó ~ю́цца она güllürlər (onu lağa qoyurlar).

СНАРА́Д м. ~а, ~аў; мәтми, güllə; арты-леры́йскі ~ top gülləsi.

СНЕГ м. снэг|у, мн. сняг|і, ~óў; qar; ~ idzé qar yağır.

СНЕГАПА́Д м. ~у, ~аў; bərk qar yağma; qalın qar düşməsi.

СНÉДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паснэдаць); səhəg yeməyi yemək.

СНÉЖ|АНЬ м. ~ня; мн. няма; dekabr ayı; у ~ні dekabr ayında (dekabrda), ня́мага ~ня dekabrın beşində; || прим. **снежаньск|і**, ~ая, ~ае, ~іа; ~іа дні dekabr günləri.

СНÉЖН|Ы прим. ~ая, ~ае, ~ыа; qar, qarlı; ~ыа камякі qar loraları, ~ая зі́ма qarlı qış.

СН|ІЦЦА незак. ~юся, ~ішся, ~іцца, ~я́цца (зак. прысніцца); uхuda görmək, uхu-suna girmək; мне ча́ста сні́цца мо́ра uхи-тда tez-tez dəniz görürəm.

СНОП м. снап|á, ~óў; dərz.

СНЯГІ́Р м. снегіра́, мн. снегір|ы, ~óў; qar-quşu.

СНЯЖЫ́Н|КА ж. ~кі, ~ак; qar dənəciyi.

СОБАЛ|Ь м. ~я, ~яў; samur.

СО́Д|А ж. ~ы; мн. няма; soda; харчо́вая ~а çay sodası.

СОК м. ~у, ~аў; şirə; яблычны ~ alma şirəsi.

СОКА́Л м. ~а, ~аў; şahin, qızılquş, tərлан.

СО́ЛАД м. ~у; мн. няма; səməni.

СОЛ|Ь ж. сол|і, салéй; duz; сталóвая ~ь хөрэк duzu, ка́менная ~ь daş duz.

СОН м. сну, сноў; 1. уху; ягó хі́ліць да сну onun uхusu gəlir; 2. уху, гóуа; ба́чыць ~ уху görmək, у сне uхuda.

СÓНЕЧН|Ы прим. ~ая, ~ае, ~ыа; 1. гү-пəş; ~ы свет гүпəş іşıғı; 2. гүпəşли; ~ае надóр'e гүпəşли hava.

СÓНН|Ы прим. ~ая, ~ае, ~ыа; uхulu.

СÓНЦ|А н. ~а; мн. няма; гүпəş, гүн; ~а ўзыхóдзіць (захóдзіць) гүпəş doğur (batur).

СÓРАК ліч. РДТМ саракá, qırx; ямú ~ гадóў onun qırx yaşı var.

СÓРАМ м. ~у; мн. няма; həya, abır, ar; ззубіць ~ arını itirmək.

СÓРАМНА безас. у знач. вык. ayıbdır; мне ~ за цябé sənin yerinə utanıram; як вам не ~? utanmırsınız?

СО́РТ м. sóрту, мн. сарт|ы, ~óў; növ, çeşid; мука́ пёршага (друго́га) ~у birinci (ikinci) növün; || прим. **сартав|ы**, ~а́я, ~бе, ~ы́а.

СÓС|КА ж. ~кі, ~ак; əmzik.

СÓТН|Я ж. ~і, со́чень і сотняў; 1. yüz, yüz dənə; 2. мн. yüzlərlə, yüzlərcə; 3. yüzlük.

СÓТ|Ы́ мн. ~ і ~аў; адз. няма; şan, apı şanı.

СÓТ|Ы́² ліч. ~ая, ~ае, ~ыа; yüzüncü.

СÓУС м. ~у, ~аў; sous, şirə; тамáтны ~ pomidor şirəsi (sousu).

СÓХН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. высахнуць); qurumaq; зўбы ~уць do-daqları(m) quruyur.

СÓЧН|Ы прим. ~ая, ~ае, ~ыа; şirəli, sulu.

СПАБО́РНІЦТВ|А н. ~а, ~аў; yarış; вьі-клікаць на ~а yarışa çağırmaq, ~а на плá-ванні üzgüçülük üzrə yarış.

СПАБО́РНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; yarışmaq.

СПАГА́ДЛІВ|Ы прим. ~ая, ~ае, ~ыа; həs-sas, qayğıkəş; ~ы чалавék qayğıkəş insan.

СПАДАБА́|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-ца, ~юцца; гл. Падаба́цца.

СПАДАРО́ЖНІК м. ~а, ~аў; 1. yol yoldaşı; 2. реук; Месяц ~ Зямлі Ay Yerin peykidir.

СПАДЗЯ|ВА́ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. паспадзява́цца); 1. ümid etmək, ümid bəsləmək; 2. arxayın olmaq, bel bağlamaq.

СПА́ДЧЫ|НА ж. ~ы; мн. няма; irs, miras; культу́рная ~а mədəni irs.

СПАЗНÉНН|Е н. ~я, ~яў; gecikmə, lən-gimə; ~е на рабо́ту işə geciktə.

СПАЗН|І́ЦЦА зак. ~юся, спóзн|ішся, ~іц-ца, я́цца; гл. Спазні́цца.

СПАЗНЯ́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. спазні́цца); gecikmək; ~цца ў шкóлу (на пра́цу) məktəbə (işə) geciktək.

СПАКО́|Й м. ~ю; мн. няма; rahatlıq, dinc-lik, sakitlik; ♦ пакі́нуць у ~і sakit buraxmaq.

СПАКО́ЙНА 1. прысл. sakit, dinc, sakit-sakit; гавары́ць ~ sakit-sakit danışmaq, сядзе́ць

~ *sakit oturmaq*; 2. у знач. вык. *sakitdir*; на душы ў мяне ~ *üğüym sakitdir*.

СПАКО́ЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *dinc, sakit*; ~ы чалавёк *sakit adam*, ~ае жыццё *sakit həyat*, ~ы сон *dinc uyxu*; ♦ ~ай н́очы *gecəniz xeyrə qalsın*.

СПАКУ|СІЇЦЬ зак. ~шу́, спаку́с|іш, ~іць, ~яць; гл. **Спакуша́ць**.

СПАКУША́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. спаку́с|іць); *şirnikdirmək, aludə etmək, yoldan çıxartmaq*.

СПАЛ|ІЇЦЬ зак. ~ю́, спал́|іш, ~іць, ~яць; *yandırmaq*; со́нца ~іла твар *gün adamın üzünü yandırır*.

СПАЛО́Х м. ~у; мн. няма; *qorxu, dicsinmə*; ~ ахані́ прысу́тных *oradakıları qorxu бүрүдү*.

СПАЛО́ХА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Палóхацца**.

СПАЛО́ХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Палóхаць**.

СПАЛУЧА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. спалучы́цца); *birləşmək*.

СПАЛУЧА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. спалучы́ць); *birləşdirmək*; ~ць тэ́орыю з практыкай *nəzəriyyəni təcrübə ilə birləşdirmək*.

СПАЛУЧ|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., спалуч|ыцца, ~ацца; гл. **Спалуча́цца**.

СПАЛУЧ|ЫЦЬ зак. ~у́, спалуч|ыш, ~ыць, ~аць; гл. **Спалуча́ць**.

СПАЛУЧЭ́НН|Е н. ~я, ~яў; *birləşmə*; ~е гу́каў саслэ́рін *birləşməsi*.

СПА́ЛБ|НЯ ж. ~ні, ~няў і спале́н; *yataq otağı*.

СПАРТАКІ́ЯД|А ж. ~ы, ~; *spartakiada* (kütləvi idman yarışı).

СПАРТСМЭ́Н м. ~а, ~аў; *idmançı*.

СПА|СЛА́ЦЦА зак. спашл|юся, ~эшся, ~эцца, ~юцца; гл. **Спасыла́цца**.

СПАСЫЛА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. спасла́цца); 1. *istina* *də etmək, əsaslanmaq*; 2. *bəhanə gətirmək*.

СПАТКА́НН|Е н. ~я, ~яў; *görüş*; пры́значы́ць ~е *görüş təyin etmək*, ісц́і на ~е *görüşə getmək*; ♦ да спатка́ння *xudahafiz!* *görüşənədək!*

СПАТРЭ́Б|ШЦА зак. ~люся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; *yaramaq, gərək olmaq, lazım olmaq*.

СПАТЫКА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. спатыкн́уцца); *büdrəmək, ayagı ilişmək*.

СПАТЫКН|ЎЦЦА зак. ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; гл. **Спатыка́цца**.

СПАЦЬ незак. сплю, спіш, спіць, спяць; *yatmaq*; укла́дваць ~ *yatırtmaq*, мо́цна ~ *bərk yatmaq*.

СПАЧА́ТКУ прысл. 1. *öncə, əvvəlcə, qabaqca*; ~ па́думаі, но́тым адка́звай *əvvəlcə düşün, sonra cavab ver*; 2. *başdan, təzədən*; чыта́ў ~ *başdan oxu*.

СПАЧУВА́НН|Е н. ~я, ~яў; *başsağlığı*; вы́разіць ~е *başsağlığı vermək*.

СПАЧУВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. *dərdinə şərik olmaq, ürəyi yanmaq*; *усё ~юць яму́ она хатні́н үрэ́йі yanır*; 2. *rəğbət bəsləmək*.

СПЕКТА́КЛ|Ь м. ~я, ~яў; *tamaşa*; *гля́дзець но́вы ~ь yeni tamaşaya baxmaq*.

СПЕКУЛЯ́НТ м. ~а, ~аў; *möhtəkir, alverçi*.

СПЕ́Л|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *yetişmiş, dəymiş*; ~ы я́блык *yetişmiş alma*.

СПЕ́РАДУ прысл. ірэ́ліда, qabaqda; *ісц́і ~ qabaqda getmək*.

СПЕЦЫ́ФІЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *xüsusi, səciyyəvi*.

СПЕЦЫА́ЛІСТ м. ~а, ~аў; *mütəxəssis*.

СПЕЦЫА́ЛЬНА прысл. 1. *xüsusi olaraq*; за́йма́цца ~ *xüsusi olaraq məşğul olmaq*; 2. *qəsdən*; ты ~ так сказа́ў сэн *qəsdən belə dedin*.

СПЕЦЫА́ЛЬНАСЦЬ|Ь ж. ~і, ~ей; *ixtisas*; ё́н інжыне́р па ~і о, *ixtisasca mühəndisdir*.

СПЕЦЫА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *xüsusi*; ~ы карэспандэ́нт *xüsusi müxbir*; ~ае адзе́нне *xüsusi paltar*.

СПЕЦЬ¹ зак. спяю́, спяе́ш, спяе́, спяю́ць; гл. **Пець**.

СПЕ|ЦЬ² незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., спе́|е, ~юць; *yetişmək, dəymək*; памі́до́ры ~юць *potidor yetişir*.

СПІ́Н|А ж. ~ы, ~; *arxa, bel, kürək*; па́вяр-ну́цца ~а́й *arxasını çevirmək*, ляжа́ць на ~е *arxası üstə uzanmaq*.

СПІН|КА *ж.* ~кі, ~ак; sōykənəcək.

СПРТ *м.* spirt|y, ~óŷ; spirt; *растварыць у спірце spirtdə həll etmək.*

СПРТАВ|Ы *прым.* ~ая, ~бе, ~бя; spirt; ~ы *завод spirt zavodu, ~ая лампа spirt lampası.*

СПРТН|Ы *прым.* ~ая, ~бе, ~бя; spirtli; ~ы *nanıtki spirtli içkilər.*

СПІС|АК *м.* ~ка, ~каŷ; siyahı; ~ак *вучняŷ şagirdlərin siyahısı; сін. spis.*

СП|САЦЬ *зак.* ~шŷ, спіш|аш, ~а, ~уць; *гл. Спісваць.*

СПІСВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. спісаць); 1. *köçürtmək; ~ць з knigi kitabdan köçürtmək, ~ць у таварыша yol-daşından köçürtmək; 2. hesabdan silmək.*

СПЛАН|РАВАЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *гл. Планіраваць.*

СПЛЄ|СЦІ *зак.* спля|тŷ, ~цеш, ~цє, ~тŷць; *гл. Плєсці.*

СПЛЄ|СЦІСЯ *зак.* сплятŷся, спля|цешся, ~цєцца, ~тŷцца; *гл. Плєсціся.*

СПОД|АК *м.* ~ка, ~каŷ; nəlbəki, zir.

СПОРТ *м.* spórtu; *мн. няма; idman; зай-мацца ~ам idmanla təşğul olmaq; || прым. спартыўн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая зала idman zalı.*

СПОСАБ *м.* ~у, ~аŷ; üsul, qayda; *іныым ~ам başqa üsulla, ~у жывання işlənmə qaydası.*

СПРАБ|АВАЦЬ *незак.* ~ю, ~уеш, ~уе, ~юць (зак. паспрабаваць); 1. *sınamaq, yoxlamaq; ~аваць сілы gücünü sınamaq; 2. dadmaq, dadına baxmaq; ~аваць сун şorbanın dadına baxmaq.*

СПРÁ|ВА¹ *ж.* ~вы, ~ŷ; 1. *iş; важная ~ва vacib iş, прыехаць на ~вах iş dalınca gəlmək, займацца ~вай işlə təşğul olmaq, умешвацца ў чые-н. ~вы kimlərinsə işlərinə qarışmaq, асабістая ~ва şəxsi iş, ~вы ідŷць добра іслər yaxşı gedir; у мянє да вас ~ва sizinlə işim var; ♦ ~ва ў тым, што... iş burasındadır ki..., на сáмай ~ве doğrudanda, у чым ~ва? nə olub? добрая ~ва хеyirxah iş, не ў тым ~ва iş bunda deyil, не твая ~ва sənin işin deyil.*

СПРÁ|ВА² *присл.* sağdan, sağ tərəfdə, sağda; ~ад дарóгі yoldan sağda; *ант.* злева.

СПРАВДÁЧ|А *ж.* ~ы, ~; hesabat, haqq-hesab; ~а *аб рабоце işin hesabatı.*

СПРАВЯДЛÍВА *присл.* 1. *insafı, ədalətlə; 2. haqlı olaraq.*

СПРАВЯДЛÍВАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн. няма; in-saf, ədalət, haqq.*

СПРАВЯДЛÍВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *insaflı, ədalətli; ~ы чалавєк insafly adam; 2. haqlı; ~ыя словы haqlı sözlər.*

СПРАГÁЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. паспрагаць, праспрагаць); *грам. dəu-işdirmək, təsrif etmək; ~ць дзеяслòŷ feli təsrif etmək.*

СПРАЖЭНН|Е *н.* ~я, ~яŷ; *грам. dəyişmə, təsrif; ~е дзеяслòва feli təsrifi.*

СПРАŷЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *basarmaq, öhdəsindən gəlmək.*

СПРАЧÁЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. паспрачацца); 1. *mübahisə etmək; 2. mərcələşmək, mərc gəlmək.*

СПРÓБ|А *ж.* ~ы, ~; 1. *təşəbbüs; рабícь ~у təşəbbüs göstərmək; 2. sınaq, sinama.*

СПРУЖЫН|А *ж.* ~ы, ~.

СПРЫТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *zirək, cəld.*

СПРЭЧ|КА *ж.* ~кі, ~ак; *mübahisə; вєсцi ~кі mübahisə aparmaq.*

СПРЭЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mübahisəli; ~ае пытанне mübahisəli məsələ.*

СПУСК *м.* spúsk|y, ~аŷ; eniş; *круты ~dik eniş.*

СПУСКÁЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. спусціцца); *enmək, düşmək; ~цца з гары dağdan enmək, ~цца на лёсвіцы pilləkənlərlə düşmək.*

СПУСКÁЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. спусціць); 1. *endirmək, düşürmək; 2. salmaq; 3. buraxmaq.*

СПУ|СЦІЦЦА *зак.* ~шчŷся, спŷсц|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл. Спускацца.*

СПУ|СЦІЦЬ *зак.* ~шчŷ, спŷсц|іш, ~іць, ~яць; *гл. Спускаць.*

СПЫНЭНН|Е *н.* ~я; *мн. няма; kəsilmə, dayandırılma; kəsmə, dayanma.*

СПЫН|ІЦЦА *зак.* ~юся, спын|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл. Спыняцца.*

СПЫН|ІЦЬ *зак.* ~ю, спын|іш, ~іць, ~яць; *гл. Спыняць.*

СПЫНЯ́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. спыні́цца); 1. dayanmaq, durmaq; *пóезд ~ецца qatar dayanır*; 2. qalmaq, düşmək; ~цца ў родных qohumlarıgilə düşmək.

СПЫНЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. спыні́ць); 1. dayandırmaq, saxlamaq; ~ць машы́ну taşı́nı dayandırmaq, ~ць рабóту і́сі dayandırmaq; 2. kəsmək, qurtarmaq, dayandırmaq; ~ць размо́вы söhbəti kəsmək.

СПЫТА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; soruşmaq, xəbər almaq.

СПЯВА́К *м.* спевак|á, ~óў; xanəndə, müğənni.

СПЯВА́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; 1. oxumaq; 2. nəğmə; *уро́к ~я nəğmə dərsi*.

СПЯВА́Ч|КА *ж.* ~кі, ~ак; xanəndə, müğənni (qadın).

СПЯКО́Т|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; isti, isti hava; *сін.* гарачы́ня.

СПЯ|ЧЫ́ *зак.* ~ку́, ~чэ́ш, ~чэ́, ~ку́ць; *гл.* Пячы́.

СПЯША́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; tələsmək; ~цца на рабо́ту işə tələsmək; 2. qabağa getmək; *часы́ ~юцца saat qabağa gedir*, не спяша́ючыся tələsmədən.

СРО́Д|АК *м.* ~ку, ~каў; 1. vasitə, üsul; ~ак выхаван́ня tərbiyə vasitəsi; ~кі вытвóрчасці istehsal vasitələri; 2. dərman; ~ак ад ка́шлю öskürək dərmanı.

СС|АЦЬ *незак.* ссу, ссеш, ссе, ссуць; sormaq, əmmək.

ССЫЛ|КА *ж.* ~кі, ~ак; sürgün.

СТА́|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць (зак. паста́віць); qoymaq; ~віць кні́гу на ме́сца kitabı yerinə qoymaq, ~віць по́мнік heykəl qoymaq, ~іць кро́пку nöqtə qoymaq, ~віць по́дпіс imza qoymaq, ~віць умо́ву şərt qoymaq, ~віць адзі́наку qiyuət qoymaq, ~віць пы́танне на абмеркава́нне təsəläni müzakirəyə qoymaq.

СТАГН|АЦЬ *незак.* ~у́, стóгн|еш, ~е, ~уць; inildəmək, zarıldamaq.

СТАГО́Д|ДЗЕ *н.* ~дзя, ~дзяў; yüzillik.

СТАДЫ́ЁН *м.* ~а, ~аў; stadion (idman meydanı); *найсці́ на ~ stadiona getmək*.

СТА́ДЫ|Я *ж.* ~і, ~й; mərhələ.

СТАЖ *м.* ста́ж|у; *мн.* няма; staj (fəaliyyət müddəti); *працо́ўны ~ əmək stajı*.

СТАЛІ́Ц|А *ж.* ~ы, ~; paytaxt; *Мінск ~а на́шай Радзі́мы Minsk vətənimizin paytaxtıdır*; || *прым.* **сталі́чн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы го́рад paytaxt şəhəri.

СТАЛЮ́В|АЯ *ж.* ~ай, ~ых; 1. yemək otağı; 2. yeməkhana; *студэ́нцкая ~ая tələbə yeməxanası*.

СТАЛЮ́В|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. süfrə; ~ая соль süfrə duzu, ~ая вада́ süfrə suyu (meneral su); 2. xörək; ~ая лы́жка xörək qaşığı.

СТА́Л|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; bilikli, məlumatlı.

СТАЛ|Ь *ж.* ста́л|і, ~ей; polad; || *прым.* **сталь-н|ы**, ~а́я, ~о́е, ~ы́я; ~ы́ нож polad bıçaq.

СТАЛЯ́Р *м.* ~а́, ~оў; xarrat.

СТАМЕ́С|КА *ж.* ~кі, ~ак; iskəpə.

СТАМ|І́ЦЦА *зак.* ~лю́ся, стóм|і́шся, ~і́цца, ~я́цца; *гл.* **Стамля́цца.**

СТАМ|І́ЦЬ *зак.* ~лю́, стóм|і́ш, ~і́ць, ~я́ць (незак. стамля́ць); yorma, əldən salmaq, üzmək; ~і́ць во́чы gözünü yorma, ~і́ць раз-мо́вамі söhbətlə əldən salmaq.

СТАМЛЯ́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. стамі́цца); yorulmaq; ~цца чакáць gözlətməkdən yorulmaq, ~цца ад хадзьбы́ gəzməkdən (yeriməkdən) yorulmaq.

СТАМЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Стамі́ць.**

СТАН *м.* ста́н|у, ~аў; vəziyyət; *эканамі́чны ~ краі́ны ölkənin iqtisadi vəziyyəti*, ~ хво́ра-га xəstənin vəziyyəti; 2. var-dövlət.

СТАНА|ВІ́ЦЦА¹ *незак.* ~ўлю́ся, станó-в|і́шся, ~і́цца, ~я́цца; durmaq, dayanmaq; ~ві́цца на но́гі а́уақ üstə dayanmaq, ~ві́цца ў стро́й sıraya durmaq.

СТАНА|ВІ́ЦЦА² *незак.* ~ўлю́ся, станó-в|і́шся, ~і́цца, ~я́цца; olmaq; ~ві́цца даро́с-лым böyümək, ~ві́цца халóдным со́ўтақ.

СТАНАЎ|ЛЭ́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; tögəmə, əmələ gəlmə, təşəkkül tapma.

СТАНДА́РТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; standart, birtipli.

СТАНÓВІШЧ|А *н.* ~а, ~аў; vəziyyət; ~а *пукі́ э́лін vəziyyəti*, *ця́жкае ~а çətin vəziyyət*.

СТАН|ОК *м.* ~ка, ~коў; dəzɡah; *такáрны* ~ *torna dəzɡahi*.

СТАНОЎ|Ч|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; müs-bət; ~ая адзнáка müs-bət qiymət.

СТАНЦ|АВА|ЦЬ *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *гл.* **Танцава|ць.**

СТА|НЦЫ|Я *жс.* ~і, ~й; stansiya; ~я метрó metro stansiyası, чакáць на ~і stansiyada gözləmək.

СТАРАДАЎ|Н|І *прым.* ~яя, ~яе, ~ія; qə-dim; ~і звѣчай qədim adət.

СТАРАЖЫТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; qədim; ~ы гóрад qədim şəhər.

СТАРА|ННАСЦ|Ь *жс.* ~і; *мн.* няма; cəhd, səy.

СТАРА|НН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ɟalıʃ-qan; ~ы вучань ɟalıʃqan ʃagird.

СТАРАСТ|А *м.* ~ы, ~аў і ~; sınıf (qrup) nümayəndəsi.

СТАРАСЦ|Ь *жс.* ~і; *мн.* няма; qocalıq; *ант.* юна́цтва.

СТАРА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* пастара́цца); ɟalıʃmaq; ~цца з усѣх сіл var gücü ilə ɟalıʃmaq.

СТАР|АЯ *жс.* ~ой, ~ых; qoca arvad, qarı.

СТАРО|Н|КА *жс.* ~кі, ~ак; səhifə; на пýтай ~цы кні́гі kitabın beşinci səhifəsində.

СТАРШАКЛАСНІК *м.* ~а, ~аў; yuxarı si-nif ʃagirdi.

СТАРШ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; baş; ~ы выклáдчык baş müəllim, ~ы лейтэнант baş leytnant.

СТАРШЫН|Я *м.* ~і, *мн.* старшын|i, ~ь; 1. sədr; ~я экзаменацыйнай камісіі imtahan komissiyasının sədri, ~я схóду iclasın sədri; 2. başçı; ~я дэлегацыі nümayəndə heyətinin başçısı.

СТАРЭЙШ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; böy-ük; ~ая сястрá böyük bacı.

СТАРЭ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* пастарэ́ць); qocalmaq; *ант.* маладзэ́ць.

СТАТ|АК *м.* ~ка, ~каў; sürü, naхіr.

СТАТУТ *м.* ~а, ~аў; nizamnamə.

СТАТУ|Я *жс.* ~і, ~й; heykəl.

СТА|ЦЬ¹ *зак.* ста́ну, ~неш, ~не, ~нуць; durmaq, dayanmaq; гадзіннік ~ў saat dayatıb, кóні ~лі atlar dayandılar; ~ць на бок каго-н. kimin tərəfində durmaq.

СТА|ЦЬ² *зак.* ста́ну, ~неш, ~не, ~нуць;

1. başlamaq; ё́н ~ў працава́ць о ішлəтəуə baş-ladı, дзэ́ці ~лі гуля́ць ушаqlar oynатаға baş-ladılar; 2. olmaq; ~ць урачо́м həkim olmaq.

СТАЯН|КА *жс.* ~кі, ~ак; dayanacaq, dura-caq; ~ка таксі taksi dayanасағи.

СТА|ЯЦЬ *незак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць;

1. durmaq, dayanmaq; ~яць каля акна́ рəп-сəрənin yanında dayanmaq, ~яць за стан-кóм dəzɡah arxasında dayanmaq, ~яць на мéсцы yerində durmaq, ~яць на бакóу нарó-да халqın tərəfində durmaq, аўтóбус ~іць avtobus dayanıb; 2. olmaq, yerləşmək; тэ-лэвізар ~іць у пакóі televizor otaqdadır; кні́гі ~яць у ша́фе kitablar ʃkafdadır; дом ~іць на бэ́разе мóра ev dəniz sahilindədir; ~іць цішыня́ sakitlikdir; ~я́ла зі́ма qış idi; ♦ ~яць на чалé başında durmaq, ~яць у цэ́н-тры ývəgi diqqət mərkəzində durmaq, ~яць грудзьмі́ sinə gərmək, ~яць на свайм dedit-yindən dönməmək.

СТВАРА|ЦЦА *незак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~юцца (*незак.* ствары́цца); yaranmaq, yaradılmaq; ~ецца твор əsər yaradır, ~ецца ўра́жанне təsəvvür (təəssürat) yaranır.

СТВАРА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* ствары́ць); yaratmaq; ~ць умóвы ʃə-raít yaratmaq.

СТВАРЫ|ЦЦА *зак.* 1 і 2 ас. не ўжыв., ствóрыцца, ~ацца; *гл.* **Ствара́цца.**

СТВАРЫ|ЦЬ *зак.* ~ў, ствóрыш, ~ыць, ~аць; *гл.* **Твары́ць, ствара́ць.**

СТВАРЭНН|Е *н.* ~я, ~яў; təşkil edilmə, yaranma; ~е дзяржа́вы dövlətin yaranması.

СТВОЛ *м.* ствал|á, ~оў; gövdə, lülə; ~ дрé-ва ağacın gövdəsi, ~ ружжéа tüfəngin lüləsi.

СТО *ліч.* РДТМ ста; yüz; ~ чалавéк yüz nəfər.

СТОГ *м.* стóга, *мн.* стаг|i, ~оў; taya; ~ сéна ot tayası.

СТОГН *м.* стóгн|у, ~аў; inilti, zanıltı.

СТО|ЙКА *жс.* ~йкі, ~ек; 1. duruş; 2. dayaq, dirək.

СТОЙК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; davamlı, dö-zümlü, mətin, sarsılmaz.

СТОЛ *м.* стал|á, ~оў; masa, miz; нисьмóвы ~ yazı masası; сéцці за ~ masa arxasında

aylaşmək; ◇ **НАКРЬЦЬ** ~ süfrə açmaq, *за кру́глым ~бм* dəyirmi masa arxasında.

СТОЛ|Ь *жс.* стол|i, ~ей *i* ~яў; tavan; *ля́мна вёсіць на ~i* lampa tavandan asılıb.

СТО́ЛЬКІ *присл.*, *займ.* о qədər, bu qədər. **СТО́МЛЕНАСЦ|Ь** *жс.* ~і; *мн.* няма; yorğunluq; *адчуць ~ь* yorğunluq hiss etmək.

СТО́МЛЕН|ЬІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; yorğun; ~ы *выгляд* yorğun görünüş (görkəm).

СТО́РАЖ *м.* ~а, ~аў; gözətçi, qarovulçu; *лясны́ ~* meşə gözətçisi.

СТОС *м.* стóс|а, ~аў; topa, yığın; ~ *nanép* bir topa kağız.

СТОУ́Б *м.* стаўб|а́, ~оў; sütun, dirək.

СТРАВАВА́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; həzm, həzm etmək.

СТРАЛ|А́ *жс.* ~ы, *мн.* стрéл|ы, ~; ох; *імча́ў-ца ~оў* ox kimi süzmək.

СТРАЛ|О́К *м.* ~ка́, ~коў; atıcı.

СТРАЛ|ЬБ|А́ *жс.* ~ы; *мн.* няма; 1. atəş; *адкрыва́ць ~у́* atəş açmaq; 2. atış, atışma.

СТРАЛ|Я́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; (зак. стрéльнуць) 1. atmaq; ~у́ *з ружжа́* tüfəng atmaq; 2. vurmaq; ~у́ *у пту́шку* quş vurmaq.

СТРА́СН|ЬІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ehtiraslı, coşğun.

СТРА́Т|А *жс.* ~ы, ~; zərər, ziyan, itki.

СТРАХ *м.* стрáх|у, ~аў; qorxu, vahimə, dəhşət; *дрыжа́ць ад ~у* qorxudan əsmək.

СТРАХАВА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; sığorta.

СТРАШ|Н|ЬІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; dəhşətli; ~ы *сон* dəhşətli uxi.

СТРО́ГА *присл.* ciddi, qəti surətdə; ~ *заба-раня́еца* qəti qadağandır.

СТРО́Г|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. ciddi; ~і *наста́ўнік* ciddi müəllim; 2. şiddətli; ~ая *вымо́ва* şiddətli töhmət; 3. qəti; ~ія *ме́ры* qəti tədbirlər.

СТРО́Й *м.* стрóй|ю, *мн.* стрáй|і, ~ёў; 1. quruluş; 2. sıra, düzülüş; *стана́віцца ў ~й* sıraya durmaq, *солда́ты ішлі ~ем* əsgərlər sıra ilə gedirdilər; ◇ *вы́йцi са ~ю* sıradan çıxmaq.

СТРО́ЙН|ЬІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; boylubuxunlu, düzqəmətli; ~ая *дзяўчы́на* boylubuxunlu qız.

СТРО́МК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; dik; ~ія *ска́лы* dik qayalar.

СТРУКТУ́Р|А *жс.* ~ы, ~; quruluş; ~а *мо́вы* dilin quruluşu.

СТРУМЕ́Н|Ь *м.* ~я, ~яў; şırnaq, axın; ~ь *вады́* su şırnağı, ~ь *наве́тра* hava axını.

СТРУН|А́ *жс.* струн|ы́, ~; sim; ~ы *гіта́ры* gitaranın simləri.

СТРЫ́Г|ЧЫ *незак.* стры|гу́, ~жэ́ш, ~жэ́, ~гу́ць (зак. пастры́гчы); 1. qırmaq; ~чы *валасы́* saçını qırmaq, ~чы *авéчак* qoyun qırmaq; 2. kəsmək, tutmaq; ~чы *пазнóгi* dirnaqlarını tutmaq (kəsmək).

СТРЫ́ГЧЫСЯ *незак.* стры|гу́ся, ~жэ́ся, ~жэ́цца, ~гу́цца (зак. пастры́гчыся); saçını qırxdırmaq (vurdurmaq).

СТРЫ́Ж|АНЬ *м.* ~ня, ~няў; 1. ox, mil; 2. özək.

СТРЫМ|А́ЦЦА *зак.* ~аю́ся, ~аéшыя, ~аéцца, ~аю́цца; *гл.* Стрымлівацца.

СТРЫМ|А́ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Стрымліваць.

СТРЫМЛ|ВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. стрыма́цца); özünü saxlamaq.

СТРЫМЛ|ВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. стрыма́ць); saxlamaq; ~у́ *смех* gülməyini saxlamaq; ◇ ~у́ *слова́* sözünün üstündə durmaq.

СТРÉЛ|КА *жс.* ~кі, ~ак; 1. əqrəb; *на га-дзiннікавай ~цы* saat əqrəbi istiqamətində; 2. ox işarəsi.

СТРÉЛ|ЬБ|А *жс.* ~ы, ~ *i* ~аў; tüfəng; *на-ляўні́чая ~а* ovçu tüfəngi.

СТРÉЛ|Н|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Стрəляць.

СТУ́ДЗЕН|Ь¹ *м.* ~я; *мн.* няма; yanvar ayı; || *прым.* студзеньскі́, ~ая, ~ае, ~ія; ~ае *надво́р'е* yanvar havası.

СТУ́ДЗЕН|Ь² ~ю; *мн.* няма; xolodets, studen. **СТУДЭ́НТ** *м.* ~а, ~аў; tələbə; ~ *пéршага* kúrsa birinci kurs tələbəsi.

СТУДЭ́НТ|КА *жс.* ~кі, ~ак; tələbə qız.

СТУДЭ́НЦ|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. tələbə; ~і *білém* tələbə bileti; 2. tələbəlik; ~ія *гады́* tələbəlik illəri.

СТУ́КА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. пасту́кацца); döymək, taqqıldatmaq; ~у́ *дзвэ́ры* qapını döymək.

СТУКА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пастўкаць); 1. döymək, taqqıldatmaq; ~ць у дзвэры *qarını döymək*; 2. taqqıldamaq; ~юць кóлы *təkərlər taqqıldayır*.

СТУПЭЊ|Ь *жс.* ~і, ~яў і ~ей; дэрэсэ; ~ь вёдаў *bilik dərəcəsi*, вучóная ~ь *elmi dərəcə*; ◇ *грам.* ~і *параўнання* müqayisə dərəcələri.

СТЫЛ|Ь *м.* стыл|ю, ~яў; üslub; у нацыянальным ~і *milli üslubda*.

СТЫПЭЊДЫ|Я *жс.* ~і, ~й; təqäüd; атрымліваць ~ю *təqäüd almaq*.

СТЫХІЊН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. təbii; ~ае бёдства *təbii fəlakət*; 2. kor-təbii.

СТЫХІ|Я *жс.* ~і, ~й; təbii hadisə.

СТЭП *м.* стэп|ю, ~аў; çöl, düz; *Муғанскі* ~ *Muğan düzü*.

СУАДНÓСІН|Ы *мн.* ~; адз. *няма*; qarşılıqlı əlaqə, nisbət; у ~ах адзін да яці *birin beşə nisbətində*.

СУБ'ЕКТЫЊН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; subyektiv, şəxsi; ~ае меркаванне *şəxsi fikir*.

СУБÓТ|А *жс.* ~ы, ~; şənbə günü, altıncı gün; зяўтра ~а *sabah şənbədir*, у ~у адбўдзеца *сход şənbə günü iclas olacaq*.

СУБÓТНІК *м.* ~а, ~аў; iməcilik.

СУВЕНІР *м.* ~а, ~аў; souvenir, yadigar şeylər; магазін ~аў *yadigar şeylər mağazası*.

СУВЯЗ|Ь *жс.* ~і, ~ей; 1. əlaqə; ~ь навўкі з вытворчасцю *elmin istehsalatla əlaqəsi*, сяброўскія ~і *dostluq əlaqələri*, тэлефóнная ~ *telefon əlaqəsi*; 2. rabitə; рабóтнікі ~і *rabitə işçiləri*; ◇ у *сувязі з...* ...əlaqədar olaraq.

СУД *м.* суд|а, ~оў і ~ў; *мн.* *няма*; məhkəmə; падаць у ~ *təhkəməyə vermək*, разгледзець у судзэ *məhkəmədə baxmaq*; || *прым.* **судóв|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы праўс *məhkəmə prosesі*.

СУДАРГ|А і СУТАРГ|А *жс.* ~і, ~ і ~аў; qis, qis olma, cəng.

СУДЗІ|Я *м.* ~і, *мн.* судззі|і, ~яў; hakim; наро́дны ~я *xalq hakimi*, ~я спабо́рніцтваў *yarışların hakimi*; || *прым.* **судзэйск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая калегія *hakimlər birliyi*.

СУ|ДЗІЦЬ *незак.* ~джў, судзіш, ~іць, ~яць; mühakimə etmək, iş kəsmək; ~дзіць *злачынца cinayətkarı mühakimə etmək*; 2. fikir söyləmək, mülahizə yeritmək (yürütmək);

~дзіць *пра літарату́ру ədəbiyyat haqqında fikir söyləmək*; 3. *спарт.* hakimlik etmək, idarə etmək; ~дзіць *гульню ойуну idarə etmək* (оууна *hakimlik etmək*).

СУ́ДН|А *н.* ~а, ~аў; gəmi; гандлёвае ~а *ticarət gəmisі*.

СУІСНАВАЊН|Е *н.* ~я; *мн.* *няма*; yanaşı yaşama.

СУК *м.* сук|а, ~оў; budaq, qanad; птушка сядзіць на ~ў *quş budağa qonub*, сячы сўча *budaqları doğramaq*.

СУКЕЊН|КА *жс.* ~кі, ~ак; qadın paltarı; наркалёвая ~ка *çit paltar*.

СУКЎПНАСЦІ|Ь *жс.* ~і; *мн.* *няма*; cəm; ~ь прыкмёт *əlatətlərin cəmi*.

СУМ *м.* сўму; *мн.* *няма*; qüssə, qəm, kədər, dərd.

СУ́М|А *жс.* ~ы, ~; 1. yekun, cəm; 2. məbləğ; вялікая ~а *gróşay böyük məbləğdə pul*.

СУМ|АВАЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; qüssələnmək, kədərlənmək, həsrət çəkmək, darıxmaq; ~аваць на радзіме *vətən həsrəti çəkmək*, ~аваць на до́ме *ev üçün darıxmaq*, ~аваць без маці *anasız qüssə çəkmək*.

СУМЕ́ЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; іç-іçə, əlaqəli; ~ыя *naköi* іç-іçə otaqlar.

СУМЕ́СНА *присл.* birgə, birlikdə; ~ з *vámi sizinlə birlikdə*.

СУМЕ́СН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; birgə, müştərək, bir yerdə; ~ая рабóта *birgə iş*, ~ае пра́дпрыёмства *birgə (müştərək) müəssisə*.

СУ́МЕС|Ь *жс.* ~і, *мн.* сўмес|і, ~ей і ~яў; qarışıq, qatışıq.

СУМЁТ *м.* ~а, ~аў; qar uğıını.

СУ́М|КА *жс.* ~кі, ~ак; çanta; жанóчая ~ка *qadın çantası*, гаспада́рчая ~ка *təsərrüfat çantası*.

СУМЛÉНН|Е *н.* ~я; *мн.* *няма*; vicdan; чы́стае ~е *təmiz vicdan*, стра́ціць ~е *vicdanını itirmək*.

СУ́МНА *присл.* qəmgin-qəmgin, həsrətlə, qüssəli, kədərli; ~ усміхну́цца *qəmgin-qəmgin gülümsəmək*, ~ паглядзе́ць *qüssəli baxmaq*; *ант.* wəsela.

СУМНÉНН|Е *н.* ~я, ~яў; şübhə, şəkk; ◇ *без ~я* şübhəsiz.

СУМНІЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; şübhəli.

СУМНІ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *darıx-dırıcı, cansıxıcı; ~ая knıza darıxdırıcı kitab;* 2. *məhzun, tutqun; ən sənnə ~ы o bu gün kədərlidir; мы чаму сёння такі ~ы? sən bu gün niyə belə tutqunsan?*

СУМНЯВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *şübhə etmək.*

СУМЯТНІ|Я *ж.* ~і; *мн. няма; qarışıqlıq, çaxnaşma, şaşqınlıq.*

СУНІЦ|А *ж.* ~ы, ~; *бат. çiylək.*

СУП *м.* сўп|у, *мн.* суп|ы, ~оў; *şorba; мясны ~ət şorbası.*

СУПАДА|ЦЬ *незак.* 1 і 2 *ас. не ўжыв., ~е, ~юць (зак. супа́сці);* 1. *təsadüf etmək, bir vaxta düşmək; ягó пры́езд ~е са сьвятам onun gəlişi bayrama düşür;* 2. *uyğun gəlmək, üst-üstə düşmək, düz gəlmək; на́шы меркава́ннi ~юць bizim fikirlərimiz düz gəlir (üst-üstə düşür).*

СУПАДЗЕ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. *bir vaxta düşmə, təsadüf etmə;* 2. *uyğun gəlmə, düz gəlmə, üst-üstə düşmə.*

СУПАКО́|ЩЦА *зак.* ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; *гл. Супакóйвацца.*

СУПАКО́|ЩЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; *гл. Супакóйваць.*

СУПАКО́ЙВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак. супакóйца*); *sakitləşmək; боль ~ецца а́ғrı sakitləşir.*

СУПАКО́ЙВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. супакóйць*); *sakitləşdirmək; ~ць дзіця́ ўша́ғı sakitləşdirmək.*

СУПАСТА́|ВІЦЬ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; *гл. Супастаўляць.*

СУПАСТАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак. супаста́віць*); *tutuşdurmaq, müqayisə etmək.*

СУПА́|СЦІ *зак.* ~дў, ~дзёш, ~дзё, ~дўць; *гл. Супада́ць.*

СУПРАВАДЖА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. *ötürmək; ~ць дзяцё́й ўша́ғларı ötürmək;* 2. *müşayiət etmək; ~ць дэлега́цыю нi-майәндә һеууәтiнi müşayiət etmək.*

СУПРАВАДЖЭ́НН|Е *н.* ~я; *мн. няма; müşayiət; музы́чнае ~е musiqi müşayiəti; ♦ у ~i каго-, чаго-н. müşayiəti ilə.*

СУПРАЦІЎЛЭ́НН|Е *н.* ~я; *мн. няма; müqavimət; аказы́ць ~е müqavimət göstərmək.*

СУПРАЦІЎЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *müqavimət göstərmək; ~цца вóразы дiшмәнә müqavimət göstərmək.*

СУПРАЦО́ЎНІК *м.* ~а, ~аў; *əməkdaş, işçi; ~ газё́ты qəzetin əməkdaşı, навуко́вы ~elmi işçi.*

СУПРАЦО́ЎНІЦТВ|А *н.* ~а; *мн. няма; əməkdaşlıq.*

СУПРАЦО́ЎНІЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *əməkdaşlıq etmək, bir yerdə işləmək.*

СУПРАЦЬ *прыназ.* 1. *qarşısında; стая́ць ~ акна́ рəncəranın qarşısında dayanmaq;* 2. *əleyhinə, ziddinə; вiстыну́ць ~ дакладчыка тəғузəçinın əleyhinə çıxış etmək;* 3. *qarşı, əksinə; ~ вё́тры күлəyin əksinə, ~ хварóб xəstəliklərə qarşı.*

СУПЯРЭ́ЧНАСЦ|Ь *н.* ~і, ~ей; *ziddiyyət, təzad.*

СУПЯРЭ́Ч|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *zidd olmaq.*

СУРАЗМО́ЎНІК *м.* ~а, ~аў; *müsaib, həmsöhbət.*

СУРВЭ́Т|КА *ж.* ~кі, ~ак; *kağız dəsmal, əlsilən; вiцёрцi рот ~кай ағзы́нı kağız dəsmalla silmək.*

СУР'Э́ЗНА *прысл.* *ciddi, ciddiyyət; я га-вару́ ~ тəп ciddi deyirəm.*

СУР'Э́ЗН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ciddi; ~ы вiгля́д ciddi görkəm, ~ая размо́ва ciddi söhbət.*

СУРÓВА *прысл.* 1. *acıqlı, qasqabaqlı;* 2. *çox sərt, şiddətli, bərk, ciddi.*

СУРÓВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *sərt; ~ая зіма́ sərt qış;* 2. *ciddi, sərt, cod; ~ы ча-лавéк sərt adam.*

СУСВЭ́Т *м.* ~у; *мн. няма; aləm, dünya, kainat.*

СУСВЭ́ТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *ümumdünya.*

СУСЭ́Д *м.* ~а, *мн. сусэ́д|і, ~яў; qonşu; дру́жныя сусэ́дзі mehriban qonşular.*

СУСЭ́Д|КА *ж.* ~кі, ~ак; *qonşu (qadın).*

СУСЭ́ДН|І *прым.* ~я, ~яе, ~ія; *qonşu; ~і дом qonşu ev, ~і пако́й qonşu otaq, ~ія краі́ны qonşu ölkələr.*

СУСЭ́ДСТВ|А *н.* ~а; *мн. няма; qonşuluq; жы́ць па ~е qonşuluqda yaşamaq.*

СУСТА́|Ў *м.* ~ва, ~ваў; *oynaq, bənd, buğum.*

СУСТРАКА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* сустрэ́цца); 1. görüşmək; ~цца рэ́дка az-az görüşmək; 2. rastlaşmaq; ~цца ў тэ́атры teatrda rastlaşmaq; 3. qarşılaşmaq; ~юцца дзве мо́цныя камáнды iki güclü komanda qarşılaşır; 4. rast gəlmək; гэта раслі́на ~ецца на по́ўдні bu bitkiyə cənubda rast gəlinir.

СУСТРАКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* сустрэ́ць); qarşılamaq; ~ць гасце́й qonaqları qarşılamaq.

СУСТРЭ́|ЦЦА *зак.* ~нуся, ~нешся, ~нецца, ~нуцца; *гл.* Сустрэка́цца.

СУСТРЭ́|ЦЬ *зак.* ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; *гл.* Сустрэка́ць.

СУСТРЭ́Ч|А *ж.* ~ы, ~; görüş; цёплая ~а sətimli görüş, мэ́сца ~ы görüş yeri, ~а футбо́льных камáнд futbol komandalarının görüşü.

СУСТРЭ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qarşıdan gələn; ~ы ця́гнік qarşıdan gələn qatar; 2. qarşılıqlı; ~ы іск qarşılıqlı iddia.

СҮТ|КІ *мн.* ~ак; *адз.* няма; gecə-gündüz; трое ~ак ўс гүн, ўс гесэ; пяць ~ак beş gün, beş gecə.

СҮТНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* няма; mahiyyət, məğz; ~ь спра́вы işin mahiyyəti; ♦ *на сваёй* ~і mahiyyəti etibarilə.

СУТЫКА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*зак.* сутыкн́уцца); 1. toqquşmaq, bir-birinə dəymək; 2. rastlaşmaq, qarşılaşmaq; ~цца з ця́жкасцямі çətinliklərlə qarşılaşmaq.

СУТЫКНЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; toqquşma; *узбро́енае* ~е silahlı toqquşma.

СУТЫКН|ЎЦЦА *зак.* ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; *гл.* Сутыка́цца.

СУФІКС *м.* ~а, ~аў; *грам.* şəkilçi.

СУХАПҮ́ТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; quğu; ~ыя во́йска quğu qoşunları.

СУХ|І *прым.* ~а́я, ~о́е, ~і́я; quğu; ~ія дро́вы quğu odun, ~і хле́б quğu çörək, ~і клі́мат quğu iqlim, ~а́я вё́тка quğu budaq; ♦ *вэйсці* ~ім з вады́ sudan quğu çıxmaq; *ант.* мо́кры.

СУЦЭ́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ağası kəsilməyən, başdan-başa, tam; *круго́м* ~ыя лясы́ hər yan başdan-başa meşədir.

СУЧАСНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* няма; indi, bu gün.

СУЧАСНІК *м.* ~а, ~аў; müasir, bir dövrdə yaşayan; ~ *Купа́лы* Kupalanın müasiri.

СУЧАСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; çağdaş, müasir; ~ы пісьме́ннік müasir yazıçı; ~ае жыццё́ müasir həyat.

СҮШ|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; quğu; на мо́ры і на ~ы dənizdə və quruda.

СУШ|ЫЦЬ *незак.* ~у, сүш|ыш, ~ыць, ~аць (*зак.* вьсушы́ть); qurutmaq; ~ы́ць бялі́зну ağları qurutmaq, ~ы́ць сё́на оти qurutmaq.

СФАРМІ́Р|АВА́ЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *гл.* Фармі́рава́ць.

СФАРМУ́Л|ЯВА́ЦЬ *зак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; *гл.* Фарму́лява́ць.

СФАТАГРАФІ́Р|АВА́ЦЦА *зак.* ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца; *гл.* Фатаграфі́рава́цца.

СФАТАГРАФІ́Р|АВА́ЦЬ *зак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *гл.* Фатаграфі́рава́ць.

СФЭ́Р|А *ж.* ~ы, ~; sahə, dairə; ~а насл́уг xidmət sahəsi.

СХАВА́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Хава́цца.

СХАВА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* хавáць); gizlətmək, daldalamaq; ~ць ад чужы́х пазі́ркаў özgə nəzərindən daldalamaq.

СХА|ДЗІ́ЦЬ *зак.* ~джу́, сходз|іш, ~дзіць, ~дзяць; gedib-gəlmək; ~дзі́ць у ма́газін tağazaya gedib-gəlmək.

СХАП|І́ЦЬ *зак.* ~лю́, схоп|іш, ~іць, ~яць; tutmaq, yarışmaq; ~і́ць за ру́ку əlindən yarışmaq.

СХВА́Т|КА *ж.* ~кі, ~ак; 1. tutuşma, vuruşma; 2. *мн.* sancı; ро́давыя ~кі doğum sancıları.

СХЭ́М|А *ж.* ~ы, ~; sxem (bir şeyin quruluşunu göstərən çizgi).

СХІ́Л *м.* схі́л|у, ~аў; yamac, döş; на ~е гары́ да́гін döşündə.

СХІ́Л|І́ЦЦА *зак.* ~ю́ся, схі́л|ішся, ~іцца, ~яцца; *гл.* Схі́ляцца.

СХІ́Л|І́ЦЬ *зак.* ~ю́, схі́л|іш, ~іць, ~яць; *гл.* Схі́ляць.

СХІ́ЛЬНАСЦЬ *ж.* ~і, ~ей; meyil, təmayül; ме́ць ~ь да му́зыкі musiqiyə meyl olmaq.

СХІЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; meylli.
СХІЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца,
 ~юцца (зак. схіліцца); әуilmәк.

СХІЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак.
 схіліць); әутәк; ~ць галаву́ ба́шні әутәк.

СХЛУ|СІЇЦЬ зак. схлушу́, схлүс|іш, ~іць,
 ~яць; гл. Хлүсіць.

СХОВШЧ|А н. ~а, ~і ~аў; sıǵınasaq,
 daldalanasaq; уваходзіць у ~а sıǵınasaǵa
 getmәk, палітычнае ~а siyasi sıǵınasaq.

СХОД м. сходу, ~аў; 1. toplantı, yǵıncaq,
 iclas; правэ́сці ~ iclas keçirmәk, прысу́тні-
 чаць на сходзе iclasda iştirak etmәk.

СХОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. oxşar,
 bәnzәr; ~ыя ры́сы oxşar cizgilәr; 2. әlverişli,
 münasib; на ~ай цане́ münasib qıymәtә.

СЦВЕР|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць,
 ~дзяць (незак. сцвярджаць); iddia etmәk;
 ён сцвярдж́ае, што ма́е ра́чыю iddia edir
 ki, haqlıdır; ант. адмо́віць.

СЦВЯРДЖА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя;
 müsbәt; ~ы адка́з müsbәt cavab.

СЦВЯРДЖА́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
 гл. Сцвєрдзіць.

СЦЕРА|ГЧЫ зак. ~гу́, ~жэ́ш, ~жэ́, ~гу́ць;
 qorumaq; ~гчы́ ст́атак sürünü qorumaq.

СЦЕ́РЦІ зак. сатр|у́, ~э́ш, ~э́, ~у́ць; гл.
 Сціра́ць.

СЦІПЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tәvazökar;
 сін. скро́мны.

СЦІРА́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак.
 сцє́рці); 1. silmәk; ~ць пы́л ану́чай tozu әski
 ilә silmәk; 2. pozmaq; ~ць ма́ліонак rәsmi
 pozmaq.

СЦІСКА́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць
 (зак. сцї́снуць); sıxtmaq, qıstmaq; ~ць спру-
 жыну́ уау́ sıxtmaq.

СЦІ́СН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл.
 Сці́скаць.

СЦІХА́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак.
 сцї́хнуць); sakitlәshmәk, kәsmәk, kәsilmmәk;
 вё́цер не ~ү külak sakitlәshmirdi, у лё́се не ~е
 птушы́ны гам ме́жәдә quşların sәs-küyü kә-
 siltmir.

СЦІ́ХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл.
 Сці́хаць.

СЦЭ́Н|А ж. ~ы, ~; sәhnә; высту́паць на
 ~е sәhnәdә çıxış etmәk.

СЦЯБЛ|О́ н. ~а́, мн. сцє́бл|ы, ~аў; sarlaq,
 gövdә; ~о́ квёткі çiçәyin sarlaǵı.

СЦЯГН|У́ЦЬ зак. ~у́, сця́гн|еш, ~е, ~уць;
 гл. Ця́гнуць.

СЦЯЖЫ́Н|КА ж. ~кі, ~ак; sıǵır, yol; ляс-
 на́я ~ка ме́жә yolu; і́сці на ~цы sıǵırla getmәk.

СЦЯМНЕ́|ЦЬ зак. 1 і 2 ас. не ў́жыв., ~е,
 ~юць; гл. Ця́мнець.

СЦЯН|А́ ж. ~ы́, мн. сцє́н|ы, ~; 1. divar;
 ~ы до́ма evin divarları; 2. hasar; вы́сокая
 ~а́ hüündür hasar.

СШЫ́Т|АК м. ~ка, ~каў; дә́фтар; ~ак у лі-
 нё́ўку tәkmil дә́фтар; ~ак у кле́ткы data-da-
 ta дә́фтар, пі́саць у ~ку дә́фтардә yazmaq.

СШЫ́ЦЬ зак. сшы́ю, ~еш, ~е, ~юць;
 гл. Шы́ць.

СЫ́Н м. сын|а, мн. сын|ы́, ~оў; oǵul; ст́ар-
 шы ~ böyük oǵul.

СЫ́П|АЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ў́жыв.,
 ~ле́цца, ~лю́цца; 1. tökülmәk, daǵılmaq;
 тынко́ўка ~ле́цца suvaq tökülür; 2. sәpә-
 lәnmәk; му́ка ~ле́цца un sәpәlәnir.

СЫ́П|АЦЬ незак. ~лю́, ~леш, ~ле, ~лю́ць;
 1. tökmәk, boşaltmaq; ~аць му́ку ў мяшо́к
 unı kisәyә tökmәk; 2. sәpмәk, sәpәlәmәk;
 ~аць корм пту́шкам quşlara dән sәpмәk.

СЫ́Р м. сыр|у, мн. сыр|ы́, ~оў; pendir.

СЫ́РАВІ́Н|А ж. ~ы́, мн. ня́ма; xammal.

СЫ́РАКВА́Ш|А ж. ~ы́, мн. ня́ма; qatıq.

СЫ́РАСЦ|Ь ж. ~і́, мн. ня́ма; nәmlik, gü-
 tubәtlilik.

СЫ́Р|Ы́ прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я; 1. nәm, gü-
 tubәtli; ~о́е надво́р'e rütubәtli hava; 2. yaş;
 ~ы́я дро́вы yaş odun; 3. çiy; ~о́е мя́са çiy әt,
 ~а́я бу́льба çiy kartof.

СЫ́|СЦІ́СЯ зак. ~ду́ся, сы́|дзе́ся, ~дзе́-
 ца, ~дупца; гл. Сыхо́дзіцца.

СЫ́ТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; doyumlu,
 qidalı; ~ы абё́д doyumlu хо́рәк.

СЫ́Т|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tox; на ~ы
 стра́ўнік toxqarına; ант. гало́дны.

СЫХО́|ДЗІЦЦА незак. ~джу́ся, ~дзі́сяся,
 ~дзі́цца, ~дзя́цца (зак. сы́сцї́ся); 1. qarşı-
 laşmaq, rastlaşmaq; 2. toplaşmaq, yǵışmaq;

3. yaxınlaşmaq, dostlaşmaq; 4. düz gəlmək, tutmaq.

СЭНС м. сэнс|у; мн. няма; мэна; ~ слова *sözün mənası*; ◇ **разумны** ~ sağlam düşüncə.

СЭРЦ|А н. ~а, ~аў; үрək; ~а б'ёцца үрək döyünür; ◇ **ад усяго** ~а үрəkdən, **прымáць блízка да** ~а үрəyinə salmaq.

СЮДЫ прысл. bura, buraya; *ідзіце* ~ *buraya gəlin*, *глядзіце* ~ *buraya baxın*.

СЮДЫ-ТУДЫ прысл. ora-bura.

СЮЖЭТ м. ~а, ~аў; süjet (bədii əsərlərin əsas məzmunu).

СЯБ|АР м. ~ра, мн. сябр|ы, ~оў; dost, aşna; *стары* ~аp köhnə dost, *шкóльны* ~аp məktəb dostu, ~аp дзяцінства *uşaqlıq dostu*, *стаць* ~рəmi dost olmaq; **сін.** тавáрыш.

СЯБЁ займ. РВ сябё, ДМ сабё, Т сабоў і сабёю; özü; *куніць сабё ручку* *özünə qələm almaq*, *раскажы пра сябё* *özün haqqında danış*, *быць задаволеным сабоў* *özündən razı olmaq*, *узяць з сабоў* *özü ilə götürmək*; ◇ **выйсці з сябё** *özündən çıxmaq*.

СЯБР|АВАЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; dostluq etmək; я ~ўю з ім з дзяцінства *mən onunla uşaqlıqdan dostluq edirəm*; **сін.** дружыць.

СЯБРÓ|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; rəfiqə; *шкóльная* ~ўка məktəb rəfiqəsi.

СЯБРÓ|ЎСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; dostluq; ~ія адносіны *dostluq münasibətləri*.

СЯБРÓ|ЎСТВА н. ~а; мн. няма; dostluq; ~а нарóдаў *xalqlar dostluğu*; **сін.** дру́жба.

СЯГÓННЯ прысл. bu gün; ~ хóладна *bu gün soyuqdur*.

СЯДЭ́НН|Е н. ~я, ~яў; oturacaq.

СЯ|ДЗЕ́ЦЬ незак. ~джў, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; 1. əyləşmək, oturmaq; ~дзёць на стў́ле *kürsüdə əyləşmək*, ~дзёць за пёршай *pərtaı birinci partada oturmaq*, ~дзёць на-турэ́чку *bardaşqurma oturmaq*, ~дзёць без спра́вы *işsiz oturmaq*; 2. olmaq, qalmaq; ~дзёць до́ма *evdə olmaq (oturmaq)*, ~дзёць у клéтцы *qəfəsdə olmaq*; 3. qonmaq; *птўшка* ~дзіць на галі́нцы *quş budağa qonub*.

СЯДЗІ́Б|А ж. ~ы, ~; 1. malikanə; 2. mülk; *сяля́нскія* ~ы *kəndli mülkləri*.

СЯДЛ|О́ н. ~а́, мн. сёдл|ы, ~аў; уəhər.

СЯК-ТА́К прысл. bir təhər, bir sayaq; ~ здаў *əksəməni bir təhər imtahanları verdi*; **сін.** як-небудзь, не́як.

СЯЛ|О́ н. ~а́, мн. сёл|ы, ~і ~аў; kənd; *жыць у ~е* *kənddə yaşamaq*, *працаваць у ~е* *kənddə işləmək*; || прым. **сёльск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія працаўнікі *kənd zəhmətkeşləri (əməkçiləri)*.

СЯЛЯ́НСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; kəndli; ~ая *гаспадарка* *kəndli təsərrüfatı*.

СЯМЕ́ЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ailə; ~ае *стано́вішча* *ailə vəziyyəti*; 2. ailəli; ~ы чалавёк *ailəli adam*.

СЯМЕ́Р|А ліч. РМ семярых, Д семярым, В сямёра і семярых, Т семярымі; yeddi; ~а братоў *yeddi qardaş*.

СЯМІ́ДЗЯСЯ́Т|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; yetmişinci; ~ыя гады *yetmişinci illər*.

СЯМНА́ЦАТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; on yeddinci.

СЯМНА́ЦАЦЬ ліч. РДМ сямнаццаці, Т сямнаццаццю; on yeddi.

СЯМ-ТА́М прысл. orada-burada, orda-burda.

СЯМ'|Я ж. ~і, мн. сём'|і, сямей і сём'яў; ailə; *глава* ~і *ailə başçısı*, *члены* ~і *ailə üzvləri*.

СЯРДЗІ́Т|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hirsli, asıqlı; ~ы чалавёк *asıqlı adam*.

СЯРЖА́НТ м. ~а, ~аў; çavuş; *малодшы* ~ *kiçik çavuş*, *ста́ршы* ~ *baş çavuş*.

СЯРÓД прыназ. 1. ortasında, yarisında; ~ *плóшчы* *meydanın ortasında*, ~ *ночы* *gecənin yarisında*; 2. arasında; ~ *вўчняў* *mnóga vydatníkaў* *şagirdlərin arasında əlaçılar çoxdur*.

СЯРЭ́ДЗІН|А ж. ~ы; мн. няма; orta, ortalıq; у ~е *дарóгі* *yolun ortasında*, ~а *лэ́та* *yaayın ortası*.

СЯРЭ́ДН|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; orta; чалавёк ~яга *рóсту* *ortaboylu adam*, ~і ўзрóст *orta yaş*, ~ая *гадава́я тэмперату́ра* *orta illik temperatur*; ◇ ~яя *шкóла* *orta məktəb*, ~яя *адука́цыя* *orta təhsil*.

СЯСТР|А́ ж. ~ы, мн. сёстры, сясцёр і сёстраў; bacı; *дваю́радная* ~а *əti (dayı, xala, bibi) qızı*; ◇ *медыцы́нская* ~а *tibb bacısı*.

СЯЎБ|А́ ж. ~ы; мн. няма; sərin; *па́дрых-тава́цца да* ~ы *sərinə hazırlaşmaq*.

СЯЎРУ́Г|А ж. ~і, ~; uzunburun (balıq).

T

ТАБЛÉТ|КА ж. ~кі, ~ак; həb; *прымаць ~кі* həb atmaq, *на адной ~цы тры разы ў дзень* hər dəfə bir həb olmaqla gündə üç dəfə.

ТАБЛІЦ|А ж. ~ы, ~; cədvəl; ~а *множання* vurma cədvəli.

ТАБУН м. ~а, ~оў; ilxı.

ТАБУРЭТ|КА ж. ~кі, ~ак; kətil; *сядзець* на ~цы kətildə oturmaq.

ТАВА́Р м. ~у, ~аў; mal; *прадукто́выя ~ы* ər-zaq malları, *прамысло́выя ~ы* sənaye malları.

ТАВА́РН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. mal; 2. yük; ~ы *поезд* yük qatarı.

ТАВА́РЫШ м. ~а, ~аў; yoldaş; ~ *на працы* iş yoldaşı, *шко́льны ~* məktəb yoldaşı, ~ *капіта́н* yoldaş kapitan (müraciət); **сін.** друг, прыяцель.

ТАДЖЫ́К м. ~а, ~аў; tacik; || прым. **таджы́кск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая *мо́ва* tacik dili.

ТАДЖЫ́Ч|КА ж. ~кі, ~ак; tacik (qadın).

ТАДЫ́ прысл. onda, o vaxt, o zaman; ~ *ён жыў у Мінску* o zaman o, Minskdə yaşayırdı; **ант.** цяпер.

ТАЗ¹ м. та́за, тазоў; *анат.* çanaq sümüyü.

ТАЗ² м. та́за, тазоў; ləyən, teşt, tas; ~ *з вадой* su ilə dolu ləyən.

ТАЙГ|А ж. ~і; *мн. няма*; tayqa (şimalda keçilməz meşələr zonası).

ТАЙКО́М прысл. gizlincə, xəlvətcə; *найсці* ~ *хəlvətcə getmək*; **сін.** упратай.

ТАЙМ м. тайм|а, ~аў; *спарт.* hissə; *пéршы* ~ *гульні* oyunun birinci hissəsi.

ТА́ЙН|А¹ ж. ~ы, ~аў i ~; *sirr*; *дзяржаўная ~a dövlət sirri*.

ТА́ЙНА² прысл. *gizli, xəlvəti, əl altından*; ~ *сустракацца gizli görüşmək*; **сін.** сакрэтна.

ТА́ЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *gizli, məxfi*; ~ае *галасаванне gizli səsvermə*; **сін.** па-таёмны.

ТАК прысл., часц., злучн. 1. *belə, bu cür*; ~ *nişы belə yaz*, ~ *завораць belə deyirlər*; тут *напісана ~ burada belə yazılıb*; 2. *elə*; *сёння ~ халадна bu gün elə soyuqdur ki, мы ~ стаміліся elə yorulmuşuq ki*; *♦ вось дык так!* *bağ belə, так i ёсць elədir ki var*.

ТАК|І займ. ~ая, ~ае, ~ія; 1. *belə, bu cür, belə bir*; *мне падабаюцца ~ія кветкі belə güllər xoşuma gəlir*; 2. *elə*; *яна ~ая прыгожая! o elə gözəldir ki!* *♦ ~ім чынам beləliklə*.

ТАКСА́МА прысл., злучн., часц. *da, də, habelə, həmçinin*; я ~ *idü mən də gedirəm*, ~ i *мы biz də həmçinin*.

ТАКСІ н., нескл. *taksi* (*kirayə minik maşını*); *ёхаць на ~ taksi ilə getmək*.

ТАКТ м. *tákt|y*; *мн. няма*; *ədəb, nəzakət*.

ТАЛЕНАВІ́Т|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *istedadlı*; ~ы *naʔm istedadlı şair*.

ТА́ЛЕНТ м. ~у, ~аў; *istedad*; у *яго вялікі ~ onun böyük istedadı var*.

ТАЛЁ́Р|КА ж. ~кі, ~ак; *boşqab, nimçə*; *глыбо́кая (мёл́кая) ~ка dərin (dayaz) boşqab*, *наклáсці ў ~ку boşqaba qoymaq*.

ТА́ЛП|Я ж. ~і, ~й; *bel*; *то́нкая ~я nazik bel*.

ТАЛКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *ağıllı, anlayışlı, zəkali*; ~ы *хло́пчык zəkali oğlan*.

ТАЛОН м. ~а, ~аў; *talon* (*bir şey almağa və s. hüquq verən vəərəqə*); ~ на *бензін benzin talonu*.

ТАМ прысл. *orada*; *мы жывём ~ biz orada yaşayırıq*.

ТАМУ́ прысл. *buna görə, bunun üçün*.

ТА́Н|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; *rəqs, oyun*; *запра́сціць на ~ rəqsə dəvət etmək*.

ТАНК м. *táнк|a*, ~аў; *tank*.

ТА́ННА прысл. *ucuz*; ~ *купіць ucuz almaq*, ~ *прадаць ucuz satmaq*.

ТА́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *ucuz*; ~ая *ткані́на ucuz parç*; **ант.** *дарагі*.

ТАН|У́ЦЬ *незак.* ~у, *тón|еш*, ~е, ~уць; *batmaq, boğulmaq*; ~уць у *рацэ́ sayda boğulmaq*.

ТАНЦ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (*зак. станцава́ць*); *rəqs etmək, oynamaq*.

ТА́ПАЧ|КІ *мн.* ~ак, *адз. táпачк|a*, ~і; 1. *şarşar*; 2. *idman ayaqqabısı*.

ТАПЕ́Л|ЕЦ м. ~ьца, ~ьцаў; *suda batmış adam*.

ТАП|І́ЦЬ *незак.* ~ло́, *tóp|іш*, ~іць, ~яць; *əritmək*; ~іць *ма́сла yağ əritmək*.

ТАПО́Л|Я ж. ~і, ~яў; *qovaq ağacı*.

ТАПО́Р м. *тапар|á*, ~о́ў; *balta*; **сін.** *сякэ́ра*.

ТАП|ТА́ЦЬ *незак.* ~чу́, *tópч|аш*, ~а, ~уць; *tapdalamaq, ayaqlamaq*.

ТАРГ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; *alver etmək, satmaq*; ~ава́ць *хле́бам çörək satmaq*.

ТАРМА|ЗІ́ЦЬ *незак.* ~жу́, *тармóз|іш*, ~іць, ~яць; 1. *əyləci basmaq, dayandırmaq*; 2. *lən-gitmək, mane olmaq*.

ТА́Т|А м. ~ы, ~аў; *ata, dədə*; *мой ~ – на-стаўні́к atam müəllimdir*; **сін.** *ба́цька*.

ТАТА́Р|КА ж. ~кі, ~ак; *tatar (qadın)*.

ТАТА́Р|ЫН м. ~ына, ~і ~аў; *tatar*; || прым.

татáрска́|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая *мо́ва tatar dili*.

ТАУ́СЦЕ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *yoğunlaşmaq, yoğunlaşmaq*.

ТАУ́|ЧЫ́ *незак.* ~ку́, ~чэ́ш, ~чэ́, ~ку́ць; *döymək, əzmək*; ~чы́ *бу́льбу sarımsaq döymək*.

ТАУ́ШЧЫН|Я ж. ~і; *мн. няма*; *qalınlıq*.

ТА́Ч|КА ж. ~кі, ~ак; *əl arabası*; *бага́жная ~ка yük arabası*.

ТАЧ|Ы́ЦЬ *незак.* ~у́, *tóч|ыш*, ~ыць, ~аць (*зак. натачы́ць*); *itiləmək*; ~ы́ць *но́ж bıçağı itiləmək*.

ТАЯМНІ́Ч|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *sirli, müəmmalı*; ~ы *во́страў sirli ada*.

ТВАР м. *tvár|y*, ~аў; *bəniz, üz, sifət*; *кру́глы ~ dəyirmi sifət, выражэ́нне ~у üzün ifadəsi*.

ТВАР|О́Г м. ~агу́; *мн. няма*; *kəsmik, şor*.

ТВАР|Ы́ЦЬ *незак.* ~у́, *tvór|ыш*, ~ыць, ~аць (*зак. ствары́ць*); *yaratmaq*; ~ы́ць *цуды möcüzələr yaratmaq*.

ТВ|ОЙ займ. ~ая, ~аё, ~аё; *sənin*; ~ой *дом sənin evin*, ~а́я *кні́га sənin kitabın*,

~aě ім'я sənin adın, ~aé с'ябр'ы sənin dost-ların.

ТВОР м. твóр|а, ~аў; əsəg; ~ы Янкі Купалы Yanka Kupalanın əsərləri.

ТВОРН|Ы прым. birgəlik; грам. ~ы склон birgəlik hal.

ТВОРЧАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yaradıcılıq; ~ь паэ́та şairin yaradıcılığı.

ТВОРЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yara-dıcılıq; ~ая дзе́йнасьць yaradıcılıq fəaliyyəti; 2. yaradıcı; ~ая пра́ца yaradıcı əmək.

ТКАН|Н|А ж. ~ы, ~; parça; mağazın ~ parça mağazası, шаўко́вая ~a ipək parça.

ТКАЦ|Ь незак. тку, тчэ́ш, тчэ́, ткуць (зак. сатка́ць); toxumaq; ~ дыва́н хал́ча toxu-maq.

ТКАЧ|Ь|Х|А ж. ~і, ~; toxucu (qadın).

ТЛУМАЧА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; izahlı; ~ы сло́ўнік izahlı lüğət.

ТЛУМАЧ|ЫЦ|Ь незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. растлумáчыць); başa salmaq, izah etmək; ~ыць зада́чу məsələni izah etmək.

ТЛУМАЧЭ́НН|Е н. ~я, ~яў; izah, izahat, izah etmə (edilmə); ~е ўро́ка dərsin izahı.

ТЛУ́СТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yağlı; ~ы боршч yağlı borş.

ТЛУ́ШЧ м. тлу́шч|у, ~аў; yağ, piy; ры́бін ~ balıq yağı.

ТО злучн. 1. gah; то тут, то там gah burada, gah orada; 2. onda; калі вы не і́дзя-це́, то я пайд́у́ əgər siz getmirsinizsə, onda mən gedəcsəyət.

ТО́ЕСНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. eyniyət; oxşarlıq; 2. matəm. eynilik.

ТОЙ займ. м. тагó; ж. та́я, той; н. то́е, та-гó; о; той дом о ev, та́я кні́га o kitab, то́е акно́ о рəпсəгə, т́ыя кні́гі o kitablar; ♦ у т́ым лі́ку o cümlədən.

ТОК м. тóк|у, ~аў; сəгəуан; электры́чны ~ elektrik сəгəуанı.

ТО́КАР м. ~а, ~аў; tornaçi.

ТОЛК м. тóлк|у; 1. məna; 2. хе́йir, fayda.

ТО́ЛЬК|І 1. часц. bircə, təkcə, ancaq; ~ ты вéдаеш гэ́та bunu bircə sən bilirsən; 2. злучн. amma, lakin, ancaq; мы пра́чыта́лі ~ гэ́ту кні́гу, ~ нічо́га не зразу́мэлі biz bu

kitabı oxuduq, ancaq heç nə başa düşmədik; ♦ то́лькі што́ indicə, bu saat.

ТОМ м. то́ма, тамо́ў; cild; кні́га ў двух тамáх ikicildli kitab.

ТОН м. то́ну, тано́ў; 1. səs, avaz; 2. pərdə; 3. əda.

ТО́Н|А ж. ~ы, ~; ton (1000 kq); адна́ ~а bir ton, дзве́ (тры́, чаты́ры) ~ы і́кі (üç, dörd) ton, пяць (шэ́сць) ~ beş (altı) ton.

ТО́НК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; nazik, incə; ~ае дрэ́ва nazik ağac, ~ая тка́ніна nazik parça, ~ая ма́лія incə bel; ант. то́ўсты.

ТО́РМАЗ м. ~а, мн. тармаз|ы, ~оў; əyləc.

ТО́РТ м. то́рта, мн. тарт|ы, ~оў; tort (şir-niyyat məmulatı).

ТО́РФ м. то́рф|у; мн. няма; torf (bərk yanacaq növü).

ТО́УП|ЩА незак. 1 i 2 ас. не ўжы́в., ~іцца, ~яцца; уі́гішма́, то́плашма́; ~іцца каля́ дзе́варэ́й қару́пın ағзında уі́гішма́.

ТО́УСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yoğun, qalın; ~ае дрэ́ва yoğun ağac, ~ая кні́га qalın kitab, ~ая до́шка qalın taxta; 2. yoğun, kök; ~ы чалавэ́к yoğun adam, ~ыя ру́кі kök əllər; ант. то́нкі.

ТРА|ВА́ ж. ~вы́, ~ў; ot; зялёная ~ва yaşıl ot; || прым. травя́н|ы, ~а́я, ~о́е, ~ы́я.

ТРАГЕ́ДЫ|Я ж. ~і, ~й; faciə.

ТРАДЫ́ЦЫ|Я ж. ~і, ~й; adət, ənənə; на ~і ənənəyə görə.

ТРАЙН|Ы прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я; üçqat.

ТРА́КТАР м. ~а, ~оў; traktor; паха́ць зям-лю́ ~ам traktorla yeri şumlamaq; || прым.

тра́ктарн|ы, ~ая, ~ае, ~ы́я.

ТРАКТАРЫ́СТ м. ~а, ~аў; traktorçu.

ТРАЛЕ́ЙБУС м. ~а, ~аў; trolleybus; э́хаць на ~е trolleybusla getmək.

ТРАМВА́|Й м. ~я, ~яў; tramvay; э́хаць на ~і tramvayla getmək.

ТРА́НСПА́РТ м. ~у; мн. няма; nəqliyyat; гара́дскі ~ şəhər nəqliyyatı.

ТРАПЯ|ТА́Ц|Ь незак. ~чу́, трапéч|аш, ~а, ~уць; titrəmək, əsmək; лі́сты трапéчуць yarpaqlar titrəyir; ~та́ць ад жа́ху dəhşətdən əsmək; сін. дрыжа́ць.

ТРАТУ́АР м. ~а, ~аў; səki.

ТРА́|ЦІЦЬ *незак.* ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць; 1. xərcləmək, sərf etmək; ~ціць *час vaxt sərf etmək*; 2. itirmək; ~ціць *цярэ́нне səbri tükənmək*, ~ціць *сілу gücdən düşmək*.

ТРАШЧ|А́ЦЬ *незак.* ~ў, трашч|ыш, ~ыць, ~аць; 1. çatırdamaq, şaqıldamaq, cırıldamaq; 2. çatlamaq; 3. cırıldamaq; *страко́зы ~аць сірэ́гаталар cırıldayır*.

ТРО́Е *ліч.* РМ траіх, Д траім, Т траімі; ўс; ~ *братоў ўс qardaş, нас ~ biz ўс nəfərik, на траіх ўс nəfərə*.

ТРО́|ЙКА *жс.* ~йкі, ~ек; 1. ўс rəqəmi; 2. ўс qiymət; 3. üçlük.

ТРО́ЙЧЫ *прысл.* ўс dəfə; ~ *тры – дзевяць ўс dəfə ўс doqquz*.

ТРОХВУГО́ЛЬНИК *м.* ~а, ~аў; ўсбусақ.

ТРОХВУГО́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; ўсбусақlı.

ТРО́ШКІ *прысл.* bir az, bir gədən.

ТРУБ|А́ *жс.* ~ы, ~; boru; *дымава́я ~а tüstü borusu*.

ТРУ́Б|КА *жс.* ~кі, ~ак; 1. borucuq; 2. dəstək; *тэлефо́нная ~ка telefon dəstəyi*; 3. qəlyan, çubuq; *куры́ць ~ку qəlyan çəkmək*.

ТРУМ *м.* трўм|а, ~аў; gəmi anbarı.

ТРУН|А́ *жс.* ~ы, *мн.* трўн|ы, ~; tabut.

ТРУП *м.* трўп|а, ~аў; meyit, cəsəd.

ТРУС *м.* трўс|а, ~оў; ev dovşanı; || *прым.*

трусі́н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.

ТРУС|Ы́ *мн.* ~оў; *адз.* няма; 1. qısa tuman; 2. gödək uşaq şalvarı.

ТРУ|ЦІ́ЦЬ *незак.* ~чу, трўц|іш, ~іць, ~яць; zəhərləmək, qırmaq.

ТРЫ *ліч.* РМ трох, Д тром, Т трымá; ўс; ~ *кнігі ўс kitab, ~ тавáрышы ўс dost*.

ТРЫВА́ЛА *прысл.* möhkəm.

ТРЫВА́Л|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əsəli, möhkəm, iri; 2. mötəbər, ağır, sanballı.

ТРЫВА́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; *грам.* tərz; ~е *дзеяслова́ felin təzrləri, закóнчанае ~е bitmiş tərz, незакóнчанае ~е bitməmiş tərz*.

ТРЫВÓГА *жс.* ~і, ~; həyəcan, təşviş.

ТРЫВÓЖН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ы; həyəcanlı, iztirablı; ~ы *го́лас həyəcanlı səs*.

ТРЫВÓЖ|ЫЦЦА *незак.* ~уся, ~ышыся, ~ыцца, ~ацца; həyəcanlanmaq, təşvişə düşmək.

ТРЫВÓЖ|ЫЦЬ *незак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; həyəcanlandırmaq, təşvişə salmaq.

ТРЫ́ЗН|ІЦЬ *незак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; sayıqlamaq; *хво́ры ~іць xəstə sayıqlayır*.

ТРЫКАТА́Ж *м.* ~у; *мн.* няма; trikotaj (maşında toxunmuş parça).

ТРЫМА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; 1. tutub durmaq, yarışmaq; *дзіця́ ~ецца за ма́ці uşaq anasından yarışıb*; 2. 1 i 2 *ас.* не ўжыв. asılı qalmaq; *гүзік ~ецца на адно́й ні́тцы düymə bir sapdan asılı qalıb*; 3. tutmaq; ~цца за галавў *başını tutmaq*; 4. durmaq, dayanmaq; ~цца *ра́зам bir yerdə (bircə) durmaq, ~цца на вадзе suyun üzərində dayanmaq, лёдзье ~ецца güclə dayanmaq, ~цца да канца́ axıra qədər dayanmaq*; 5. özünü saxlamaq; ~цца *сці́пла özünü ciddi saxlamaq*.

ТРЫМА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. tutmaq; ~ць *лы́жку qaşığı tutmaq, ~ць дзіця́ за руку́ uşağın əlindən tutmaq*; 2. tutub saxlamaq; ~ць *хло́пчыка oğlanı tutub saxlamaq*; 3. saxlamaq, tutmaq; ~ць *галавў высóка başını dik tutmaq, ~ць акно́ адкры́тым рəncəрани açiq saxlamaq*; 4. saxlamaq; ~ць *ма́сла (мýса) у халадзі́льніку yağı (əti) soyuducuda saxlamaq, ~ць хво́рага ў ло́жку xəstəni yataqda saxlamaq*; 5. ~ць *сло́ва sözünün üstündə durmaq, ~ць язы́к за зу-ба́мі dilini qarnında saxlamaq*.

ТРЫНА́ЦЦАЦ|Ь *ліч.* РДМ трына́ццаці, Т трына́ццацю; *оп* ўс; ~ь *ру́чак оп ўс qələt*.

ТРЫСНЁ́Г *м.* ~ягў, *мн.* трысняг|і, ~оў; *бат.* qamış, qarğı; 5 *цукро́вы ~ şəkər qamışı*.

ТРЫ́СТА *ліч.* Р трохсот, Д тромста́м, В трыста́, Т трымаста́мі, М (аб) трохста́х; ўс *yüz*; *трыста́ мэтраў ўс yüz metr*.

ТРЫЦА́Т|Ы *ліч.* ~ая, ~ае, ~ыя; otuzuncu.

ТРЫЦЦАЦ|Ь *ліч.* РДМ трыццаці́, Т трыцца́ццю; *отуз*; ~ь *мэтраў otuz metr*.

ТРЭ́БА *безасаб.* у знач. *вык.* lazımdır, gərəkdir; ~ *закры́ць акно́ рəncəрани bağlamaq lazımdır, мне ~ ісці́ на рабо́ту мən işə getməliyə, што вам ~? sizə nə lazımdır?*

ТРЭ́НЕР *м.* ~а, ~аў; məşqçi.

ТРЭНІР|АВА́ЦЦА *незак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўеца, ~ўюцца (*зак.* натрэнірава́цца); *дз.* гэнмэк, мэхс етмэк.

ТРЭНІР|АВА́ЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (*зак.* натрэнірава́ць); *дз.* гэнмэк, мэхс етдзірмэк.

ТРЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *с.* түртүнмэ.

ТРЭ́СК *м.* трэ́ск|у; *мн.* няма; *с.* çatırtı, şaqqlı.

ТРЭ́С|КА *ж.* ~кі, ~ак; *с.* qamqalaq.

ТРЭ́СКА|ЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *с.* çatlamaq; *с.* кўра на рука́х ~ецца *əlin dərısı çatlayır.*

ТРЭ́СН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; 1. *с.* çatırdamaq, şaqqlıdamaq; 2. *с.* çatlamaq, sınmaq; *с.* стакан ~уў *stəkan çatladı.*

ТРЭ́С|ЦІ *незак.* трас́у, ~эш, ~э, ~ўць; 1. *с.* sil-kələmək, yırgalamaq; 2. *с.* çırtmaq.

ТРЭ́С|ЦІСЯ *незак.* трас́уся, ~эшся, ~эцца, ~ўцца; *с.* əsmək, titrəmək; ~ціся *ad stráxu qorxudan əsmək.*

ТРЭ́ЦІ *ліч.* ~яя, ~яе, ~ія; *с.* üçüncü; ~і *клас* *üçüncü sinif.*

ТРЭ́ЦІ *ж.* трэ́ці, траце́й; *с.* üçdəbir; *дз.* ~і *üçdəiki.*

ТРЭ́ШЧЫН|А *ж.* ~ы, ~; *с.* çat, yarıq.

ТУАЛÉТ *м.* ~а, ~аў; 1. *с.* geyim, keçim; 2. *с.* ayaqyolu.

ТУ́ГА *присл.* *с.* çox tarım, bərk, bərk dartaraq, bərk çəkərk; *с.* зацягну́ць ~ *рэмень qayıdı bərk çəkib bağlamaq.*

ТУГ|А́ *ж.* ~і; *мн.* няма; *с.* qəm, qüssə, kədər, həsrət; ~а *на радзі́ме vətən həsrəti.*

ТУГ|І́ *прим.* ~а́я, ~о́е, ~і́я; *с.* bərk, tarım.

ТУДЫ́ *присл.* *с.* ora, oraya; ~ *не хадзі́ oraya getmə.*

ТУЖЛІ́В|Ы *прим.* ~а́я, ~а́е, ~а́ыя; *с.* kədərli, qüssəli; ~ы *по́гляд kədərli baxış.*

ТУЖ|Ы́ЦЬ *незак.* ~ў, тужы́ш, ~ыць, ~аць; *с.* qüssələnmək, darıxmaq, qərıbsəmək; ~ыць *на до́ме ev üçün darıxmaq.*

ТУ́ЛАВ|А *н.* ~а, ~аў; *с.* bədən, gövdə.

ТУЛ|І́ЦЦА *незак.* ~юся, тўл|і́шся, ~іцца, ~яцца (*зак.* прытулі́цца); *с.* sıxılmaq, qısılmaq; ~іцца *да ма́ці anasına qısılmaq.*

ТУЛ|І́ЦЬ *незак.* ~ю, тўл|і́ш, ~іць, ~яць (*зак.* прытулі́ць); *с.* sıxmaq, saxlamaq, qısmaq.

ТУМА́Н *м.* ~у, ~аў; *с.* duman, çən.

ТУМА́НН|Ы *прим.* ~а́я, ~а́е, ~а́ыя; *с.* dumanlı.

ТУ́МБАЧ|КА *ж.* ~кі, ~ак; *с.* dolabça.

ТУ́НДР|А *ж.* ~ы; *мн.* няма; *с.* tundra (qütb ölkələrinin meşəsiz, bataqlıq sahələri).

ТУНЭ́Л|Ь *м.* ~я, ~яў; *с.* tunel, lağım.

ТУ́ПАТ *м.* ~у; *мн.* няма; *с.* tappılı, ayaq səsi.

ТУ́ПА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* тўпнуць); *с.* tappılatmaq, yerə döymək (ayağını).

ТУПІ́К *м.* ~а́, ~о́ў; *с.* dalan.

ТУ́ПН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *с.* *Тўпаць.*

ТУП|Ы́ *прим.* ~а́я, ~о́е, ~а́ыя; *с.* küt; ~ы́ *нож küt bıçaq, ~ы́ чалавёк küt adam; ант.* востры.

ТУР¹ *м.* тўр|а, ~аў; *с.* tur, dövrə; *с.* першы ~ *birinci dövrə.*

ТУР² *м.* тўр|а, ~аў; 1. *с.* dağ keçisi; 2. *с.* vəhşi öküz.

ТУРБ|АВА́ЦЦА *незак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўеца, ~ўюцца; *с.* narahat olmaq, nigaran qalmaq; ~ава́цца *пра дзяцё́й uşaqlardan nigaran qalmaq, не ~ўі́цца narahat olmayın; сін.* трыво́жыцца, непакі́цца, хвалява́цца.

ТУРБ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *с.* narahat etmək, əziyyət vermək, incitmək; *с.* праба́чце, я вас ~ўю *bağışlayın, mən sizi narahat edirəm.*

ТУРБÓТ|А *ж.* ~ы, ~; *с.* qayğı, narahatlıq.

ТУРКМЭ́Н *м.* ~а, ~аў; *с.* türkmən.

ТУРКМЭ́Н|КА *ж.* ~кі, ~ак; *с.* türkmən (qadın).

ТУРКМЭ́НСК|І *прим.* ~а́я, ~а́е, ~а́ыя; *с.* türkmən; ~а́я мо́ва *türkmən dili.*

ТУРМ|А́ *ж.* ~ы, *мн.* тўрм|ы, ~аў; *с.* həbsxana, dustaqxana.

ТУРНІ́Р *м.* ~у, ~аў; *с.* yarış; *с.* шахматны ~ *şahmat yarışı; || прим.* турні́рн|ы, ~а́я, ~а́е, ~а́ыя; ~а́я та́бліца *yarış cədvəli.*

ТУРЫ́ЗМ *м.* ~у; *мн.* няма; *с.* turizm, səyahətçilik; *с.* міжнародны ~ *beynəlxalq turizm.*

ТУРЫ́СТ *м.* ~а, ~аў; *с.* turist, səyahətçi; *с.* гру́па ~аў *turist qrupu (dəstəsi).*

ТУТ *присл.* *с.* burada; *ант.* там.

ТУ́Ф|ЛІ *мн.* ~ель і ~ляў; *адз.* тўф|ель *м.* ~ля; *с.* tuffli, ayaqqabı; *с.* жаночыя ~лі *qadın ayaqqabısı.*

ТУХЛЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qoxumuş, iyələnmiş; ~ае *мýса iyələnmiş аt*; 2. lax; ~ае *ýýка lax yuturta*.

ТУШ|ЫЦЬ¹ *незак.* ~ý, тýш|ыш, ~ыць, ~аць (*зак. затушыць*); söndürmək, keçirmək; ~ыць *агónь odu söndürmək*, ~ыць *святлò işığı söndürmək*; **ант.** запальваць.

ТУШ|ЫЦЬ² *незак.* ~ý, тýш|ыш, ~ыць, ~аць; pörtlətmək, bişirmək (buğda).

ТЫ *займ.* РВ цябé, ДМ табé, Т табóй i табóю; сән; *ты надрыхтаваны? сән hazırсан? у цябé ёсць рýчка сәнin qələmin var? табé хóладна? сәнə soyuqdur? я цябé ба-чыý тән сәнi gördüm, хто быý з табóю? yanında kim idi? мы гавары́лі пра цябé biz сәнin barəndə danışırıd.*

ТЫГР *м.* тýgr|а, ~аý; pələng.

ТЫ́ДЗЕНЬ *м.* тýдн|я, ~яý; həftə; на гэ-тым ~i bu həftə.

ТЫЛ *м.* тылу, *мн.* тыл|ы, ~óý; агха, агха сəbhə.

ТЫМ *злучн.* daha; ~ *леши daha yaxşı*; ♦ ~ *бóльш* xüsusən, ~ *не мéнш* bununla belə.

ТЫП *м.* тýп|у, ~аý; növ, çeşid, cür.

ТЫПАВ|Ы *прым.* ~ая, ~бе, ~ыя; nümunəvi.

ТЫПАГР|АФ|ИЯ *ж.* ~i, ~й; mətbəə.

ТЫПÓВЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; tipik, səciyyəvi; ~ы *выпадак səciyyəvi hadisə*.

ТЫР|АЖ¹ *м.* ~ý, ~óý; tiraj (lotoreya oyununda).

ТЫР|АЖ² *м.* ~ý, ~óý; tiraj (çap sayı); *вы-пусциць кнiгу мýсавым ~óm kitabı kütləvi tirajla buraxmaq*.

ТЫРЧ|АЦЬ *незак.* ~ý, ~ыш, ~ыць, ~аць; dik çıxmaq, dik durmaq.

ТЫ́СЯЧ|А *ліч.* РДМ тýсячы, В тýсячу, Т тýсячай i тýсячаю; min (1000); ~а *кі-ламéтраý min kilometr*, *дзве (тры, чаты-ры) ~ы iki (üç, dörd) min, пяць (шэсць) ~ beş (altı...) min*.

ТЫ́СЯЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. mininci; 2. min nəfərlik; ~ы *атрэд min nəfərlik dəstə*.

ТЫТÚН|И *и* **ТЫТÚН** *м.* ~ó i ~ý; *мн. няма; tütün, tənəki; садзиць ~ь tütün yetişdirmək*

(*becərmək*); || *прым. тытунёв|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая фáбрыка tütün fabrikı*.

ТЭАРЭТЫЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; nəzəri; ~ыя *вёды nəzəri biliklər*.

ТЭАТР *м.* ~а, ~аý; teatr; *купиць билéт у ~ театра билет almaq*, *драматычны ~ dram teatri*; || *прым. тэатр|альн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя кáсы teatr kassaları*.

ТЭ́ЗІС *м.* ~а, ~аý; müddə; ~ы *даклáда тэрузənin müddəaları*.

ТЭ́КСТ *м.* ~у, ~аý; mətn; ~ *выступлénня тэрузənin mətni*.

ТЭЛЕБА́ЧАНН|Е *н.* ~я; *мн. няма; televiziya*; *беларýскае ~e Belarus televiziya*.

ТЭЛЕВІ́ЗАР *м.* ~а, ~аý; televizor; *уклю-чыць ~ televizoru açmaq*, *глядзе́ць перада́чу на ~ы televizorla verilishə baxmaq*.

ТЭЛЕВІ́ЗІЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; televiziya; *прагра́ма ~ых перада́ч televiziya verlishləri programı*.

ТЭЛЕГЛЯ́Д|АЧ *м.* тэлегледач|а, ~óý; televiziya tamaşaçısı.

ТЭЛЕГР|АМ|А *ж.* ~ы, ~; teleqram; *на-сла́ць ~у teleqram göndərmək*.

ТЭЛЕГР|АФ *м.* ~а, ~аý; teleqraf; *наве́да-миць на ~e teleqrafla xəbər vermək*.

ТЭЛЕФÓН *м.* ~а, ~аý; telefon; *міжгара́д-ні ~ şəhərlərarası telefon*, ~аўтамáт *avtomat telefon*, *мабiльны ~ cib telefonu*, *гава-рыць на ~e telefonla danışmaq*; || *прым. тэлефóнн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая размо́ва telefon söhbəti*.

ТЭ́М|А *ж.* ~ы, ~; mövzu; ~а *апавяда́ння heqayənin mövzusu*, ~а *ýрока dərsin mövzusu*.

ТЭ́МП *м.* тэм|у, ~аý; sürət; ~ы *будаўні-цтва tikintinin sürəti*.

ТЭ́МПЕРА́МЕНТ *м.* ~у, ~аý; temperament, mizac, təbiət; *пы́лкі ~ coşqun təbiət*.

ТЭ́МПЕРАТУ́Р|А *ж.* ~ы, ~; temperatur, istilik, hərərət, qızdırma; ~а *навéтра havanın temperaturu (istiliyi)*, ~а *цёла бədənin hərə-rəti*, *у дзи́цяці вы́сокая ~а uşağın qızdırması yüksəkdir*.

ТЭ́НДАР *м.* ~а, ~аý; tender.

ТЭ́НДЭ́НЦЫ|Я *ж.* ~i, ~й; meyl, təmayül.

ТЭНИС *м.* ~а; *мн.* няма; tennis; *гуляць у ~ tennis оупатад.*

ТЭОРЫЯ *ж.* ~і, ~й; *пэзэрыуэ; вывучаць ~ю пэзэрыуэні дугрантэк.*

ТЭРМІН *м.* ~а і ~у, ~аў; termin (elmi məfhumlar); *слоўнік музычных ~аў musiqi terminləri lügəti, ~ дзеяння təsir müddəti.*

ТЭРМІНОВА *присл.* təcili, tez; ~ *выклікаць урача təcili həkim çağırmaq.*

ТЭРМІНОВЫ *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. təcili; ~ая *тэлеграма təcili telegram; 2. müddətli, möhlətli; ~ая служба müddətli xidmət.*

ТЭРМОМЕТР *м.* ~а, ~аў; termometr, istilikölçən, qızdırmaölçən.

ТЭРЫТОРЫЯ *ж.* ~і, ~й; ərazi; ~я *краіны dövlətin ərazisi; || прим. тэрытарыяльны, ~ая, ~ае, ~ыя.*

ТЭСТ *м.* тэст|у, ~аў; test; || *прим. тэставы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя экзамены test imtahanlari, ~ае анкетаванне test sorğusu.*

ТЭХНІК *м.* ~а, ~аў; texnik (orta texniki təhsili olan mütəxəssis).

ТЭХНІКА *ж.* ~і; *мн.* няма; 1. texnika (əmək və istehsal vasitələri); *дасягненні навукі і ~і elm və texnikanın nailiyyətləri; 2. üsul, qayda; ♦ ~а бяспэкі təhlükəsizlik qaydaları.*

ТЭХНІКУМ *м.* ~а, ~аў; texnikum (xüsusi orta təhsil məktəbi); *медыцынскі ~ tibb texnikumu, наступіць у ~ texnikuma daxil olmaq.*

ТЭХНІЧНЫ *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; texniki; ~ы *прагрэс texniki tərəqqi, ~ая адукацыя texniki təhsil.*



У (ВА) *прыназ.* 1. *yanında, yaxınlığında; vучы́цца ва ўніверсітэ́це universitetdə oxu- maq, быць ва ўзрósце yaşlı olmaq, ва ўсіх бүтүн;* 2. *-da, -də; у мянэ ёсць гэ́та кні́га тэндэ bu kitab var;* 3. *-ın, -in, -un, -ün; у ко́жнага свой ро́зум hər kəsin öz ağı var; у ягó нямá чáсу onun vaxtı yoxdur; у мянэ баля́ць но́гі а́уаqlarım ağrıyır;* 4. *-dan, -dən; спыта́ць у настáўніка müəllimdən soruşmaq, узя́ць кні́гу ў ся́бра yoldaşın- dan kitabı almaq;* 5. *yanında, gildə; жыць у сваяко́ў qohumları gildə yaşamaq, заста́ць у знаё́мых tanışlarının yanında qalmaq; сін.* *каля́.*

УБАЎ|ВІЦЬ *зак.* *~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць (незак. убаўля́ць);* 1. *yavaşıtmaq, azaltmaq; ~віць кро́кі addımlarını yavaşıtmaq, ~віць у вазé çəkisini azaltmaq;* 2. *qısaltmaq; ~віць даўжыні́ю сукéнкі dopunu qısaltmaq.*

УБАЎЛЯ|ЦЬ *незак.* *~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Уба́віць.*

УБАЧ|ЫЦЦА *зак.* *~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца; görüşmək.*

УБАЧ|ЫЦЬ *зак.* *~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; görmək.*

УБІРА́|ЦЬ¹ *незак.* *~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Убра́ць.*

УБІРА́|ЦЬ² *незак.* *~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Увабра́ць.*

УБО́Г|І *прым.* *~ая, ~ае, ~ія; yoxsul, kasıb, fağır, aciz; ~ае жыллé yoxsul mənzil.*

УБОР|КА ж. ~кі, ~ак; 1. уйғим; ~ка ураджаю *məhsul uıǵımtı*; 2. qaydaya salma, uıǵıdırma, təmişləmə; ~ка *нако́я ота́ғи уи́ғи́шdırма*.

УБРА́НН|Е н. ~я, ~яў; *geyim, paltar*.

УБРА́|ЦЬ зак. убяр|ý, ~эш, ~э, ~уць (незак. убіра́ць); 1. götürmək, uıǵmaq, uıǵıp araqmaq; ~ць *посы́д са сталá qab-qasaǵı masanın üstündən götürmək*; 2. uıǵmaq, qoymaq; ~ць *кни́гі ў ша́фу kitabları şafa uıǵmaq*; 3. uıǵmaq, toplamaq; ~ць *ураджа́йи məhsul uıǵmaq*; 4. uıǵıdırmaq, uıǵmaq; ~ць *нако́й ота́ғи уи́ғи́шdırма, ~ць ло́жак yataǵı uıǵmaq*.

УВАБРА́|ЦЬ зак. убяр|ý, ~эш, ~э, ~уць (незак. убіра́ць); özünpə çəkmək; ~ць *усю́ вільгаць bütün nəmi özünpə çəkmək*.

УВА́Г|А ж. ~і; *мн. няма; diqqət, fikir; слýхаць з ~ай diqqətlə qulaq asmaq*; **Ува́га!** Diqqət! *звярну́ць ~у* diqqət yetirmək, fikir vermək; *у цэ́нтры ~і* diqqət mərkəzində.

УВАГНА́ЦЬ зак. уганю́, угон|іш, ~іць, ~яць (незак. уганя́ць); içəri salmaq.

УВА́ЖЛИВА *присл. diqqətlə*.

УВА́ЖЛИВ|Ы *прим. ~ая, ~ае, ~ыя*; 1. diqqətli; ~ы *вуча́нь diqqətli şagird, быць ~ым diqqətli olmaq*; 2. üzürlü; ~ая *прычы́на üzürlü səbəb*.

УВАЙ|СЦІ́ зак. ~дý, увой|дзеш, ~дзе, ~дýць (незак. увахо́дзіць); 1. girmək; ~сцi ў *ваду́ suya girmək*; 2. sıǵmaq, yerləşmək; *у партфе́ль увахо́дзіць мно́га кні́г portfelə çox kitab yerləşir*; 3. daxil olmaq; ~сцi ў *склад камі́сії komissiyanın tərkibinə daxil olmaq*; **~сцi ў даве́р** etibar qazanmaq, **увахо́дзіць у мо́ду** dəb düşmək, dəbə minmək; *ант. вб́йсцi*.

УВАРВ|А́ЦЦА зак. ~ўся, ~эшся, ~эцца, ~у́цца (незак. урыва́цца); girmək, soxulmaq; ~а́цца ў *дом evə soxulmaq*.

УВАХО́Д м. ~а, ~аў; *giriş; ~у метро́ metro-nun girişi*.

УВАХО́ДЗІН|Ы *мн. ~; адз. няма; yeni mənzil şənliyi; сiн. ула́зіны*.

УВАХО́|ДЗІЦЬ *незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; гл. Увайсцi*.

УВЕ́З|ЦІ́ зак. увяз|ý, ~эш, ~э, ~уць (незак. уво́зіць); gətirmək (kənardan); ~цi *тава́ры з-за мяжы́ хариддән мал гətirmək*.

УВЕ́РХ *присл. уухагi; ~ на лёсви́цы pillə-kənlə uuxarı*.

УВЕ́|СЦІ́ зак. увя|дý, ~дзе́ш, ~дзе́, ~дýць (незак. уво́дзіць); 1. tətbiq etmək; ~сцi *но́вы закон yeni qanun tətbiq etmək*; 2. yeritmək; ~сцi *во́йска ў го́рад qoşunu şəhərə yeritmək*, ~сцi *ляка́рства ў ве́ну dərmanı venaya yeritmək*.

УВЕ́СЬ *займ. Р усяго́, Д усяму́, В усяго́ i ўсіх, ТМ усім; bütün, tamam; увесь наро́д bütün xalq, увесь дзень bütün günü*.

УВО́ДЗІН|Ы *мн., ~; адз. няма; giriş, mü-qəddimə; ~ы да кні́гі kitabın girişi, ~ы ў мо-вазна́ўства dılçılıyа giriş*.

УВО́|ДЗІЦЬ *незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; гл. Увэсцi*.

УВО́ДН|Ы *прим. ~ая, ~ае, ~ыя; giriş; ~ая лёкцы́я giriş mühazirəsi*.

УВО́|ЗІЦЬ *незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; гл. Увэзцi*.

УВЯ́|ЗА́ЦЬ зак. ~жу́, увя́ж|аш, ~а, ~уць (незак. увязва́ць); 1. bağlamaq, sarımaq; ~за́ць *рэчы́ şeyləri bağlamaq*; 2. əlaqələndirmək; ~за́ць *тэо́рыю з практыкай nəzəriyyəni təcrübə ilə əlaqələndirmək*.

УВЯ́ЗВА|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Увяза́ць*.

УГАВ|А́РЫЦЬ зак. ~ару́, ~о́рыш, ~о́рыць, ~о́раць (незак. угаво́рваць); yola gətirmək, dilə tutmaq; ~а́рыць *бра́та qardaşını dilə tutmaq*.

УГАВÓР м. ~у, ~аў; 1. yola gətirmə, dilə tutma; 2. razılaşma, sözləşmə, şərt.

УГАВÓРВА|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Угавары́ць*.

УГАДА́|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. уга́дваць); duymaq, anlamq, tapmaq, bil-mək; я ~ў *кіру́нак ва́шаі дýмки тən sizin fikrinizi duydum*.

УГА́ДВА|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Угада́ць*.

УГАНЯ́|ЦЬ *незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Увагна́ць*.

УГЛЁДЗЕЦЦА *зак.* углédжуся, углédз[i]шся, ~іцца, ~яцца (*незак.* угляда́цца); *diqqətlə baxmaq.*

УГЛЫ́Б 1. *присл.* dərinə; *праника́ць* ~ dərinə nüfuz etmək; 2. *прыназ.* içərilərinə; ~ краіны ölkənin içərilərinə.

УГЛЯДА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Углédзецца.

УГНАЁ́ННЕ *н.* ~я, ~яў; gübrə; *вывезці* ~i na palı gübrəni sahələrə daşımaq.

УДАВ[А] *ж.* ~ы, *мн.* удóвы, удóў; dul qadın.

УДА[В]А́ЦЦА *незак.* 1 i 2 *ас.* не ўжыв., ~ёцца, ~юцца; *гл.* Уда́цца.

УДАЛЕЧЫ́НІ *присл.* uzaqda, uzaqlarda; ~ ад мо́ра dənizdən uzaqda, ~ ад радзі́мы vətəndən uzaqlarda.

УДАЛЯЧЫ́НЬ *присл.* uzağa, uzaqlara; *глядзё́ць* ~ uzaqlara baxmaq.

УДА́Р *м.* ~у, ~аў; zərbə; *мо́цны* ~ güclü zərbə, *штрафны́* ~ cərimə zərbəsi.

УДАРА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Уда́рыцца.

УДАРА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Уда́рыць.

УДА́РНІК *м.* ~а, ~аў; zərbəçi.

УДА́Р[Ы]ЦЦА *зак.* ~уся, ~ышся, ~ыцца, ~ацца (*незак.* уда́рацца); *даўма́к; ~ыцца галаво́й аб дзвёры başı qarşıa dəutmək, мяч ~ыўся аб сцяну́ top divara dəyirdi.*

УДА́Р[Ы]ЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* уда́раць); *vurmaq; ~ыць кулако́м па сталé ушты́гуну masaya vurmaq, ~ыць каня́ дубо́м аті qatçı ilə vurmaq; ♠ кроў удáрыла ў твар qan beyninə vurdu, náлец аб náлец не ўдáрыць əlini ağdan qaraya vurmamaq.*

УДАСКАНА́ЛЕННІЕ *н.* ~я, ~яў; təkmilləşmə; *ку́рсы ~я təkmilləşmə kursu.*

УДАСКАНА́Л[Ы]ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* удасканальва́ць); *təkmilləşdirmək.*

УДАСКАНА́ЛЬВА[ЦЬ] *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Удаскана́ліць.

УДА́[ЦЦА] *зак.* 1 i 2 *ас.* не ўжыв., ~сца, уда[д]у́цца (*незак.* удава́цца); 1. baş tutmaq; *во́пыт не ў́ся təcrübə baş tutmadı; 2. müvəssər olmaq, müvəffəq olmaq; усё ~ва́лася яму́ лёгка о hər şeyə asanlıqla müvəffəq olurdu.*

УДА́Ч[А] *ж.* ~ы, ~; uğurlar, uğur; *жада́ю вам ~ы sizə uğurlar arzulayıram; сін.* поспех.

УДА́ЧН[Ы] *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. uğurlu; ~ая гульня́ uğurlu oyun, ~ы дзень uğurlu gün; *сін.* паспяхо́вы, уда́лы.

УДВАЙНЕ́ *присл.* iki dəfə, ikiqat; ~ бо́льш ікі dəfə çox.

УДВА́Я *присл.* ikiqat, ikiqat çox, ikiqat artıq; *плаці́ць* ~ ikiqat ödəmək.

УДВО́[И]ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* удво́йваць); *ikiqat artırmaq.*

УДВО́ЙВА[ЦЬ] *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Удво́іць.

УДВУ́Х *присл.* ikilikdə; *зрабі́ць* ~ ikilikdə düzəltmək (*eləmək*).

УДЖА́Л[Ы]ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць *sancmaq, vurmaq (ilan, ağı və s.)*

УДЗЕ́Л *м.* ~у; *мн.* няма; iştirak; з ~ам арты́ста artistin iştirakı ilə, акты́ўны ~ fəal iştirak, *прыва́ць* ~ iştirak etmək.

УДЗЕ́ЛЬНІК *м.* ~а, ~аў; iştirakçı; ~і кан-ферэ́нцыі konfrans iştirakçıları.

УДЗЕ́ЛЬНІЧА[ЦЬ] *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *iştirak etmək; ~ць у спабо́рніцтве yarışda iştirak etmək.*

УДЗЯ́Л[Ы]ЦЬ *зак.* ~ю, удзэ́л[ы]ш, ~іць, ~яць (*незак.* удзяля́ць); *ауі́рмак; ~іць час vaxt ayırmaq.*

УДЗЯ́Л[Ы]ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Удзя́ліць.

УДЗЯ́ЧНАСЦ[Ь] *ж.* ~і; *мн.* няма; təşəkkür, minətdarlıq; *выража́ць ~ь minətdarlığını bildirmək.*

УДЗЯ́ЧН[Ы] *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; minətdar, yaxşılıq bilən; *быць ~ым minətdar olmaq; я вам ве́льмі ~ы тən sizə çox minətdaram.*

УДО́СТАЛЬ *присл.* doyunca; *наё́сцця ~ doyunca uetək.*

УДЫ́Х *м.* ~у, ~аў; nəfəs alma, nəfəs çəkmə.

УДЫХА́[ЦЬ] *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Уды́хнуць.

УДЫХН[У]ЦЬ *зак.* ~у, ~ёш, ~ё, ~уць (*незак.* уды́хаць); *nəfəs almaq; ~уць све́жае навётра́ təmiz hava almaq; ант.* вы́дыхнуць.

УЁЗД м. ~а, ~аў; girəcəк, giriş yolu; ~ у *гарад şəhərin giriş yolu, şəhərə giriş*; ант. выезд.

УЁХАЦЬ зак. уёд|у, ~зеш, ~зе, ~уць (незак. уязджаць); girmək (miniklə); ма-шы́на ўёхала ў двор *maşın həyətə girdi*; ант. выехаць.

УЖО прысл. artıq, daha; ~ нозна *artıq gecdir*; ты ~ дарослы *sən artıq böyüksən (böyümüsən)*.

УЖЫВА́НН|Е н. ~я; мн. няма; işlənmə, işlənilmə, işlədilmə; *спосаб ~я işlənilmə üsulu*.

УЖЫВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; işlətmək, istifadə etmək.

УЗАБРА́|ЦЦА зак. узбяр|ўся, ~эшыся, ~эцца, ~ўцца (незак. узбіра́цца); dırmaş-maq, dırmaşib çıxmaq; ~цца на дрэ́ва а́гаса *dırmaşmaq*.

УЗАЕМААДНО́СІН|Ы мн. ~; адз. няма; qarşılıqlı münasibət; ~ы памі́ж кра́інамі *ölkələr arasında qarşılıqlı münasibətlər*.

УЗАЕМАДАПАМО́Г|А ж. ~і; мн. няма; qarşılıqlı yardım (kömək); *♦ кáса ~і qarşılıqlı yardım kassası*.

УЗАЕМАРАЗУМЕ́НН|Е н. ~я; мн. няма; qarşılıqlı anlaşma.

УЗАЕМАСЎВЯЗЬ|Б ж. ~і, ~ей і ~яў; qarşılıqlı əlaqə.

УЗАЁМНА прысл. qarşılıqlı olaraq, qarşılıqlı surətdə.

УЗАЁМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qarşılıqlı; ~ая дапамо́га *qarşılıqlı yardım*.

УЗАМЁН прысл. і прыназ. əvəzinə, yerinə, əvəzində; ~ кні́гі *kitabın əvəzinə*; *сін*. замест.

УЗАРА́ЦЬ зак. узар|ў, ~эш, ~э, ~ўць; гл. *Ара́ць*.

УЗАРВ|А́ЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~э, ~ўць (незак. узрыва́ць); partlatmaq, dağıtmaq.

УЗБЕ́К м. ~а, ~аў; özbək.

УЗБЕ́КСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; özbək; ~ая мо́ва *özbək dili*.

УЗБЕ́Ч|КА ж. ~кі, ~ак; özbək (qadın).

УЗЫВА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. *Узбі́ць*.

УЗЫРА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. *Узабра́цца*.

УЗЫ́ЦЬ зак. узаб' |ю, ~эш, ~э, ~юць (незак. узбіва́ць); 1. çıxmaq; *узбі́ць падо́шку yastığı çıxmaq*; 2. çalmaq; *узбі́ць яе́чныя бя́лкі унутра́нін а́ғını çalmaq*.

УЗБРАЁ́НН|Е н. ~я, ~яў; silahlanma; ~е *армі́и ordunun silahlanması*.

УЗБРО́|ЩЦА зак. ~юся, ~ішыся, ~іцца, ~яцца (незак. узбро́йвацца); silahlanmaq.

УЗБРО́|ЩЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (незак. узбро́йваць); silahlandırmaq.

УЗБРО́ЙВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. *Узбро́йца*.

УЗБРО́ЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. *Узбро́йць*.

УЗБУДЖА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. *Узбудзі́ць*.

УЗБУ|ДЗІ́ЦЬ зак. ~джы, узбўдз|іш, ~іць, ~яць (незак. узбуджа́ць); 1. oyatmaq; ~дзі́ць *ціка́васць тара́қ оуатmaq*; 2. həyəcanlandırmmaq, qıcıqlandırmmaq; ~дзі́ць *хво́рага хэ́тəні həyəcanlandırmmaq*; 3. qaldırmmaq; ~дзі́ць *пытáнне тəсəлə qaldırmmaq*.

УЗБЯРЭ́ЖЖ|А н. ~а, ~аў; sahil boyu, dəniz kənarı, sahil.

УЗВА́ЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. *Узва́жыць*.

УЗВА́ЖЫ|ЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (незак. узва́жваць); 1. çəkmək (təəzidə); 2. ölçüb-biçmək.

УЗВО́Д м. ~а, ~аў; taqım; *камандэ́р ~а taqım komandiri*.

УЗГАДНЁ́НН|Е н. ~я, ~яў; razılaşma, razılaşdırılma.

УЗГАДН|І́ЦЬ зак. ~ю, узгóдн|іш, ~іць, ~яць; гл. *Узгадн́яць*.

УЗГАДНЯ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. узгадн́іць); razı-laşdırmaq.

УЗДЗЕ́ЯНН|Е н. ~я, ~яў; təsir, təsir etmək; *марáльнае ~е тəпəві təsir, акáзваць ~е təsir göstərmək*.

УЗДО́ЎЖ прыназ. boyunca; *ісц́і ~ бэ́рага sahil boyunca getmək*; *♦ уздо́ўж і ўпо́перак eninə-uzununa, qarış-qarış*.

УЗДРЫ́ГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. *Уздры́гнуць*.

УЗДРЫ́ГН|Ў́ЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~э, ~ўць (незак. уздры́гваць); səksənmək, diksinmək.

УЗДЫМ *м.* ~у, ~аў; coşqun-luq; працоўны ~ *əmək coşqunluğu*.

УЗДЫХ *м.* ~у, ~аў; 1. nəfəs; глыбокі ~ *dərin nəfəs*; 2. ah.

УЗДЫХА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Уздыхнуць.

УЗДЫХН|ЎЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~э, ~ўць (*незак.* уздыхаць); 1. nəfəs almaq; 2. ah çəkmək.

УЗЛЭС|АК *м.* ~ку, ~каў; meşə kənarı; на ~ку *meşənin kənarında*.

УЗЛЯТА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Узляцець.

УЗЛЯ|ЦЕЦЬ *зак.* ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць (*незак.* узятаць); уцмаq, уцub qalxmaq, havaa qalxmaq.

УЗМАЦН|ЦЦА *зак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., узмоцн|цца, ~яцца (*незак.* узмацняцца); güclənmək, şiddətlənmək; дождж ~ўся *yağış gücləndi*.

УЗМАЦН|ІЦЬ *зак.* ~ю, узмоцн|іш, ~іць, ~яць (*незак.* узмацняць); gücləndirmək, qüvvətləndirmək; ~іць барацьбу за мір *sülh uğrunda mübarizəni gücləndirmək*.

УЗМАЦНЯ|ЦЦА *незак.* 1 і 2 *ас.* не ўжыв., ~ецца, ~юцца; *гл.* Узмацніцца.

УЗМАЦНЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Узмацніць.

УЗМОР'|Е *н.* ~я; *мн.* няма; dəniz sahili, dəniz kənarı.

УЗНАГАРОД|А *ж.* ~ы, ~; mü kafat; атрымаць ~у *mü kafat almaq*, грашовая ~а *pul mü kafatı*.

УЗНАГАРОДЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* узнагародзіць); təltif etmək, mü kafatlandırmaq; ~ць медалём (орденам) *medalla (ordenlə) təltif etmək*.

УЗНАГАРОД|ДЗІЦЬ *зак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл.* Узнагароджваць.

УЗНАЧАЛ|ІЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* узначальваць); başçılıq etmək, rəhbərlik etmək, başında durmaq.

УЗНАЧАЛ|ВВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Узначальць.

УЗНІКАЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Узнiкнуць.

УЗНІКНЕНН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; yaranma, əmələ gəlmə; ~е жыццiя на Зямлі *Yerdə həyatın yaranması*; *ант.* знiкнённе.

УЗНІКН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* узнікаць); əmələ gəlmək, yaranmaq, meydana gəlmək; у мяне ўзнiкае падазрэнасць тэндэ шiбхə *yarandı*; *сiн.* знiкнуць.

УЗНЎС *м.* ~у, ~аў; haqq, pul; члэнскія ~ы *üzvlük haqqı*.

УЗЎР *м.* ~у, ~аў; nağış, nümünə; ~ на тканіне *paçanın nağışı*, з 'яўляцца ~ам *nümünə olmaq*.

УЗЎРН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; nümünəvi; ~ы парадак *nümünəvi nizam-intizam (qayda)*.

УЗРЎВЕНЬ *м.* ~ўня, ~ўняў; səviyyə, dərəcə; ~вень вады ў рацэ *çayda suyun səviyyəsi*, ~вень ведаў *bilik səviyyəsi*, жыццёвы ~вень *həyat səviyyəsi*.

УЗРЎСТ *м.* ~у, ~аў; yaş; ва ўзрǎсце дзесяці гадоў *on yaşında*, дзёці шкǎльнага ~у *təktəb yaşlı uşaqlar*, вiзначыць ~ дрэва *ağacın yaşını təyin etmək*.

УЗРЫВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Узарваць.

УЗЫ|СЦІ *зак.* ~дў, узы|дзеш, ~дзе, ~дуць (*незак.* узыхǎдзіць); 1. çıxmaq, doğmaq; сǎнца ўзыхǎдзіць *günəş çıxdı*; 2. qalxmaq; ~сцi на вяршыню гары *dağın zirvəsinə qalxmaq*; 3. bitmək, cücərmək; гуркi ўжǎ ~илі *xiyar artıq cücərib*.

УЗЫХЎ|Д *м.* ~у; *мн.* няма; çıxma, doğma; на ~дзе сǎнца *gün doğanda*; *ант.* захад.

УЗЫХЎ|ДЗІЦЬ *незак.* ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць; *гл.* Узысцi.

УЗЯЦЦА *зак.* вазьмўся, вǎзм|ешся, ~ецца, ~уцца; *гл.* Брацца.

УЗЯЦЬ *зак.* вазьмў, вǎзм|еш, ~е, ~уць; *гл.* Браць.

УКАЗ *м.* ~а, ~аў; fərman; ~ Прэзiдэнта *Prezidentin fərmanı*.

УКАЗАНН|Е *н.* ~я, ~яў; göstəriş; даваць ~е *göstəriş vermək*; *сiн.* устанǎўка, рэкамендацыя.

УКАРАН|ІЦЬ *зак.* ~ю, укара́н|іш, ~іць, ~яць (*незак.* укараняць); tətbiq etmək; ~іць нǎвую тэхніку *yeni texnikanı tətbiq etmək*.

УКАРАНЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Укараніць.

УКЛА́Д *м.* ~у, ~аў; 1. əmanət; *грашóвы* ~ *pul əmanəti*; 2. hədiyyə, töhfə; *цэнны* ~ *qiymətli hədiyyə (töhfə)*.

УКЛАДА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Укладасці.

УКЛА́|СЦІ *зак.* укла|ду́, ~дзёш, ~дзё, ~ду́ць (*незак.* уклада́ць); *qоумаq; ~сці пісьмó ў канвэрт тэкту́бі пакета qоумаq.*

УКЛÉНЧ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; *гл.* Клénчыць.

УКЛЮЧА́ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Уключы́цца.

УКЛЮЧА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Уключы́ць.

УКЛЮ́ЧНА *прысл.* daxil edilməklə, daxil olmaqla.

УКЛЮЧ|Ы́ЦЦА *зак.* ~ўся, уключ|ышыся, ~ыцца, ~ацца (*незак.* уключа́цца); *qоşulmaq; ~ыцца ў спаборніцтва уагі́ша qоşulmaq.*

УКЛЮЧ|Ы́ЦЬ *зак.* ~ў, уключ|ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* уключа́ць); 1. daxil etmək, salmaq; ~ыць у склад каманды *komandanın tərkibinə daxil etmək*; 2. qоşmaq; ~ыць *pá-dыё (тэлевізар) radionu (televizoru) qоşmaq*; 3. işə salmaq; ~ыць *матóр мühərriki işə salmaq*; 4. yandırmaq; ~ыць *святло işığı yandırmaq; ант.* вьключы́ць.

УКО́Л *м.* ~у, ~аў; 1. batırma, sancma; 2. *мед.* iynə; *збра́іць хвóраму ~ хəstəyə iynə vurmaq.*

УКРА́ІН|ЕЦ *м.* ~ца, ~цаў; *ukraynalı.*

УКРА́ІН|КА *ж.* ~кі, ~ак; *ukraynalı (qadın).*

УКРА́ІНСК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *ukrayna; ~i naród ukrayna xalqı.*

УКРА́СЦІ *зак.* укра|ду́, ~дзёш, ~дзё, ~ду́ць; *гл.* Кра́сці.

УКРЫВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Укры́цца.

УКРЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Укры́ць.

УКРЫ́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*незак.* укрыва́цца); 1. üstünü örtmək; ~ся *dóбра üstünü yaxşı ört*; 2. gizlənmək, daldalanmaq, ~цца *ад дажджý уағış-dan daldalanmaq.*

УКРЫ́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* укрыва́ць); *üstünü basdırmaq, örtmək; ~ць kóуdрай yorğanla üstünü örtmək.*

УКУ́|СІЦЬ *зак.* ~шў, укўс|іш, ~іць, ~яць; 1. dişləmək, tutmaq; *савáка ~сiў it tutdu*; 2. sancmaq, vurmaq; *змья́ ~сiла ilan sancdı.*

УЛА́Д|А *ж.* ~ы, ~; *hakimiyyət, iqtidar.*

УЛАДА́ЛЬНІК *м.* ~а, ~аў; *sahib, yiyə; ~ dóма evin sahibi.*

УЛАДК|АВА́ЦЦА *зак.* ~ўюся, ~ўешся, ~ўецца, ~ўюцца (*незак.* уладкóўвацца); 1. rahat olmaq (əyləşmək); ~ава́цца ў крэ́с-ле *kürsüdə rahat əyləşmək*; 2. düzəlmək; ~ава́цца на пра́цу *işə düzəlmək.*

УЛАДКÓЎВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* Уладкава́цца.

УЛА́ЗІН|Ы *мн.* ~; *адз.* няма; *yeni mənzil; сін.* увахóдзіны.

УЛА́|ЗІЦЬ *незак.* ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; *гл.* Улэ́зці.

УЛА́СНА *набóчн. сл., часц.* əslində, həqiqətdə, doğrusu; ~ *кажучы doğrusunu desək.*

УЛА́СНАСЦ|Ь *ж.* ~і; *мн.* няма; *mülkiyyət; грама́дская ~ь ictimai mülkiyyət.*

УЛА́СН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. xüsusi, şəxsi; ~ая *машы́на şəxsi taşıın*; 2. öz; *на ~ым жада́нні öz istəyi ilə*; *♦ імя́ ~ае xüsusi isim.*

УЛАСЦ́|ВАСЦ|Ь *ж.* ~і, ~ей; *xassə, xüsusiyət; хімі́чная ~ь вады́ suyun kimyəvi xassələri.*

УЛАСЦ́|В|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *məxsus, xas olan.*

УЛÉВА *прысл.* sola, sol tərəfə; *ант.* упрáва.

УЛÉЗ|ЦІ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* ула́зіць); *dırmaq, çıxmaq; ~ці на дрэ́ва ağasa çıxmaq, ~ці ў акно́ рəпсəгəуə dırmaq; ант.* вьлэ́зці.

УЛІВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Улі́ць.

УЛІ́К *м.* ~у; *мн.* няма; 1. hesab, hesaba alma (alınma); ~ *тава́ру malın hesaba alınması*; 2. qeydiyyat; *стаць на ~ qeydiyyatdan alınmaq, зня́цца з ~у qeydiyyatdan çıxmaq.*

УЛІ́|ЦЬ *зак.* уваль|ю́, ~эш, ~é, ~юць і улі|ю́, ~эш, ~é, ~юць (*незак.* уліва́ць); *tökmək; ~ць вадý ў вядрó suyu vedrəyə tökmək; сін.* вьлі́ць.

УЛІЧВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Улічыць.**

УЛІЧ|ЫЦЬ *зак.* ~ў, уліч|ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* улічваць); *пəзəгə almaq, hesaba almaq; ~ыць расхóды хəрəлəри пəзəгə almaq.*

УЛЮБ|ІЦЦА *зак.* ~люся, улюб|ішся, ~іцца, ~яцца (*незак.* улюбляцца); *vurulmaq, aşiq olmaq; сін.* закахáцца.

УЛЮБЛЯ|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Улюбíцца.**

УМАЛ|ІЦЬ *зак.* ~ю, умбл|іш, ~іць, ~яць (*незак.* умаляць); *yalvarmaq.*

УМАЛЯ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Умалíць.**

УМАЦ|АВАЦЬ *зак.* ~ую, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць (*незак.* умацбóваць); *bərkətmək, möhkəmləndirmək; ~авáць плот сəрəри бərkətmək, ~бóваць дру́жбу dostluğu möhkəmləndirmək, ~бóваць арганізм бədənə möhkəmləndirmək.*

УМАЦО́УВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Умацава́ць.**

УМЕ́Л|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *bacarıqlı; ~ы ма́йстар bacarıqlı usta, ~ыя ру́кі bacarıqlı əllər.*

УМЕ́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; *bacarıq; ~е чыта́ць охитаq bacarığı.*

УМЕ́РАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *mötədil, ortabab, mülayim; ~ы клі́мат mülayim iqlim, ~ы анемы́т ortabab iştaha, ~ая цана́ ortabab qiymət.*

УМЕ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *bacarmaq, bilmək, əlindən gəlmək; яна́ ~е малява́ць о, şəkil çəktəyi bacarır, ~ць чыта́ць охитаq bilmək.*

УМЕ́ШВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Умяша́цца.**

УМО́В|А *ж.* ~вы, ~ў; 1. şərt; *абавязко́вая ~a vacib şərt, ста́віць ~у şərt qoymaq, ~а дагаво́ра müqavilə şərtləri; 2. толькі мн. şərait; кліматы́чныя ~ы iqlim şəraiti, жыллё́выя ~ы mənzil şəraiti.*

УМО́ЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. şərti; ~ыя абазначэ́ннi şərti işarələr; 2. грам. şərt; ~ы лад дзеясло́ва felin şərt forması; ♦ ~ы *рэфлэкс* şərti refleks.

УМЫВА́ЛЬНІК *м.* ~а, ~аў; *əlüzuuyan.*

УМЯСЦІ́ЦЦА *зак.* умяшч́уся, уме́сц|ішся, ~іцца, ~яцца (*незак.* умяшча́цца); *yerləşmək, sığmaq; рэ́чы ўмяшча́юцца ў чамада́н şeylər çatadana yerləşdi.*

УМЯСЦ|І́ЦЬ *зак.* умяшч́у, уме́сц|іш, ~іць, ~яць (*незак.* умяшча́ць); 1. tutmaq; *пакóй не мог ~іць усіх гасце́й otaq bütün qonaqları tutmur; 2. yerləşdirmək; ~іць усé кні́гі ў партфе́ль kitabları çantaya yerləşdirmək.*

УМЯША́НН|Е *н.* ~я; *мн.* няма; *müdaxilə.*

УМЯША́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (*незак.* уме́швацца); *qarışmaq; ~цца ў чужэ́йя спра́вы özgənin işinə qarışmaq.*

УМЯШЧА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Умясці́цца.**

УМЯШЧА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* **Умясці́ць.**

УНЁ́С|ЦІ *зак.* уня́су, уня́с|еш, ~е, ~ўць (*незак.* уно́сіць); 1. gətirmək; *~ці рэ́чы ў пако́й şeyləri otağa gətirmək; 2. vermək; ~ці гро́шы ў кáсу pulu kassaya vermək; 3. daxil etmək, əlavə etmək; ~ці про́зви́ча ў спі́сак soyadını siyahıya daxil etmək; ♦ ~ці прапа́но́ву təklif vermək.*

УНІ́ВЕРМА́Г *м.* ~а, ~аў; *univermaq; цэнтра́льны ~ mərkəzi univermaq, купі́ць ва ўні́вермагу univermaqdan almaq.*

УНІ́ВЕРСА́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *universal, hərtərəfli; ~ы стано́к universal dəzgah.*

УНІ́ВЕРСІ́ТЭ́Т *м.* ~а, ~аў; *universitet; Бе́лару́скі дзяржа́ўны педагагі́чны ~ Belarus Dövlət Pedaqoji Universiteti, паступі́ць ва ~ universitetə daxil olmaq, вучы́цца ва ўні́версітэ́це universitetdə oxumaq.*

УНІ́ЖА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл.* **Уні́зіцца.**

УНІ́З *присл.* а́сагі, а́сагі́уа; *ляжэ́ць тва́рам ~ üzünə aşağı uzanmaq, спуска́цца ~ на ле́свіцы pilləkənlərlə aşağı düşmək; ант.* уверх.

УНІ́ЗЕ *присл.* а́сагіда, алтда; *мы жы́вём ~ biz aşağıda yaşayırıq, кні́га ляжэ́ць ~ на па́ліцы kitab aşağıda rəfdədir; ант.* уве́рсе.

УНІ́ЗІЦЦА *зак.* уні́жуся, уні́з|ішся, ~іцца, ~яцца; *alçalmaq.*

УНИКАЛЬНЫ *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; nadir; ~ая знаходка *nadir tapıntı*.

УНИЧЬЮ *присл.* heç-heçə; гульня закончылася ~ оуин *heç-heçə qurtardı*.

УНО|СЦЬ *незак.* ~шу, ~сш, ~сць, ~яць; *гл.* Унэсці.

УНУ́К *м.* ~а, ~аў; nəvə (oğlan).

УНУ́ТРАН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; daxili; ~ыя хваробы *daxili xəstəliklər*; ~ая палітыка *daxili siyasət*; *ант.* знешні.

УНУ́Ч|КА *ж.* ~кі, ~ак; nəvə (qız).

УНУША́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Унушыць.

УНУШ|ЫЦЬ *зак.* ~ў, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* унушаць); 1. görünmək, hiss edilmək; ~ыць давер *etibarlı görünmək*; 2. beyninə yeritmək, inandırmaq, təlqin etmək.

УНУШЭ́ННЕ *н.* ~я, ~яў; 1. beyninə yeritmə, inandırma; 2. təlqin, təlqin etmə.

УПАДА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; axmaq, tökülmək; *рака* ~е ў мора *çay dənizə tökülür*.

УПА́ДЗІН|А *ж.* ~ы, ~; çala, çuxur.

УПАМІНА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Упамянуць.

УПАМЯН|У́ЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~е, ~ўць (*незак.* упамінаць); xatırlatmaq, demək, adını çəkmək; ~ўць імя сябра *dostunun adını çəkmək*; *сін.* згадаць.

УПА́РТ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; tərs, inadkar; ~ае дзіця *inadkar uşaq*, ~ы характар *tərs xasiyyət*.

УПА́|СЦІ *зак.* упад|ў, ~зэш, ~зэ, ~ўць (*незак.* падаць); düşmək; ~сці з дрэва *ağacdən düşmək (meyvələr)*.

УПАЧА́ТКУ *присл.* əvvəlcə, əvvəllər; *сін.* спачатку, спярша.

УПЕ́РАД *присл.* irəli, qabağa; *ісці* ~ *irəli getmək*; *ант.* назад.

УПЕРШЫ́НІЮ *присл.* ilk dəfə.

УПІ́ХВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Упхнуць.

УПЛЫВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* паўплываць); təsir etmək; ~ць на дзяццёй *uşaqlara təsir etmək*.

УПЛЫВОВ́|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; nüfuzlu; ~ы чалавек *nüfuzlu adam*.

УПЛЫ́|Ў *м.* ~ву, ~ваў; təsir; аказаць ~ў *təsir göstərmək*, пад ~вам (каго-, чаго-н.) *təsiri altında, trəniçə* пад ~ў *təsir altına düşmək*.

УПÓПЕРАК *присл.* eninə, köndələninə.

УПÓТАЙ *присл.* gizlicə, xəlvəti, oğrun-oğrun; глянуць ~ *gizlicə (oğrun-oğrun) baxmaq*; *сін.* тайком.

УПРÁВА *присл.* sağa, sağ tərəfə, sağ tərəfdə.

УПРЫГÓЖАНН|Е *н.* ~я, ~яў; bəzək, bəzək əşyası (şeyləri); *купіць* ~е для ёлкі *yolka üçün bəzək şeyləri almaq*.

УПРЫГÓЖВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Упрыгожыць.

УПРЫГÓЖ|ЫЦЬ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (*незак.* упрыгожваць); bəzəmək; ~ыць пакой *otağı bəzəmək*.

УПУСКА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Упусціць.

УПУСТУ́Ю *присл.* boş yerə, boş-boşuna.

УПУСЦІ́ЦЬ *зак.* упушчу, упу́сц|ш, ~іць, ~яць (*незак.* упускаць); 1. buraxmaq, qaçırtmaq; ~ з рук *əlindən buraxmaq*; 2. keçirmək, əldən vermək, qaçırtmaq; ~ магчымасць *imkanı əldən vermək*, ~ час *vaxtı keçirmək (ötürmək)*.

УПХН|У́ЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~е, ~ўць (*незак.* упхваць); itələyib salmaq, içəri soxmaq, basmaq.

УПЭ́ЎНЕНАСЦЬ *ж.* ~і; *мн.* няма; уэқинлік, əminlik, inam; ~ь у перамозе *qələbəyə inam*, ~ у сабе *özünə əminlik*.

УПЭ́ЎНЕН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əmin, arxayın, xəticəm; быць ~ым у перамозе *qələbəyə əmin olmaq*; 2. qəti, inamlı, əzmlı; ~ы адказ *qəti cavab*.

УПЭ́ЎНІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл.* Упэўніць.

УПЭ́ЎН|ЦЬ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (*незак.* упэўніваць); inandırmaq; ~іць у сваёй *právilnasці haqlı olduğına inandırmaq*.

УРА́! *выкл.* ура! Крычаць ~ ! *ura! qışqırmaq*.

УРАГÁН *м.* ~у, ~аў; tufan, qasırğa.

УРА́Д м. ~а, ~аў; hökumət.

УРАДЖА́Й м. ~ю, ~яў; məhsul; *высокі ~ў үüksək məhsul, убо́рка ~ю məhsul yığımı, вьі́расцiць ~ў məhsul yetışdirmək, ~ў пшані́цы buğda məhsulu.*

УРАДЖА́ЙНАСЦЬ ж. ~і; мн. няма; məhsuldarlıq; *павьі́сiць ~ь məhsuldarlığı artırmaq.*

УРАДЖА́ЙНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məhsuldar; ~ы год məhsuldar il, ~ыя сарпты məhsuldar növlər.

УРАДЛІ́ВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; münbit, məhsuldar, bəgəkətli; ~ая зямля münbit torpaq.

УРА́ЖАННІЕ н. ~я, ~яў; təsir, təəssürat; *знахóдзiцца над ~ем təsiri altında olmaq; ♦ рабiць ~е təsir bağıqlamaq.*

УРАЗРЭ́З прысл. ziddinə, xilafına, əksinə; *ісцi ~ ziddinə getmək.*

УРАТАВА́ННІЕ н. ~я; мн. няма; 1. xilas, xilas etmə; 2. nicat, qurtuluş; *нацыяна́льнае ~е milli qurtuluş.*

УРАЎНЭ́ННІЕ м. ~я, ~яў; tənlik; *квадра́тнае ~е kvadrat tənlik.*

УРА́Ч м. ~а, ~оў; həkim; *звярну́цца да ~а həkimə müraciət etmək.*

УРАЧЫ́СТАСЦЬ ж. ~і, ~ей; təntənə, şənlik.

УРАЧЫ́СТЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tən-tənəli; ~ы веча́р təntənəli gecə.

У́РНІА ж. ~ы, ~аў і ~; 1. seçki qutusu; 2. zibil qutusu.

УРО́К м. ~а, ~аў; 1. dərş; ~ му́зыки musiqi dərşi, *ісцi на ~ dərşə getmək, вьі́вучыць ~ dərş öyrənmək.*

УРУЧА́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Уручы́ць.**

УРУЧЫ́ЦЬ зак. уручу́, уру́чыш, ~ыць, ~аць (незак. уруча́ць); *təqdim etmək, vermək; ~ць пісьмо́ məktubu təqdim etmək.*

УРЫ́ВАК м. ~ўка, ~ўкаў; parça, hissə; ~вак з óперы operadan parçalar.

УРЫВА́ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Уварва́цца.**

УСВЕДАМЛЯ́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Усвядо́міць.**

УСВЯДО́МІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць (незак. усведамля́ць); *anlamaq, başa düşmək; ~іць сваю́ віну́ öz günahını başa düşmək.*

УСЁ́ займ. РМ усі́х, Д усі́м, В усі́х і усі́, Т усі́мі; 1. hamı; *усё прыйшлі́ hamı gəlib; 2. bütün; усі́ школы́ bütün məktəblər.*

УСЕАГУ́ЛЬНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ümumi.

УСЕБАКО́ВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həg-tərəfli.

УСЁ́ДЛІВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səbirli, dözümlü; ~ы студэ́нт səbirli tələbə.

УСЕНАРО́ДНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ümumxalq.

УСЁ́ займ. Р усяго́, Д усяму́, В усі́, ТМ усі́м; *усё́ неба́ bütün səta; ♦ усі́ ро́ўна fərqi yoxdur, hamısı birdir, усяго́ до́брага uğur olsun.*

УСЁ́-ТАКІ часц. hər halda; ~ ва́ша пра́ўда hər halda o haqlıdır.

УСКА́КВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Уско́чыць.**

УСКАРА́БКА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; гл. **Кара́бкацца.**

УСКІП|Е́ЦЬ зак. ~лю́, ~іш, ~іць, ~яць; гл. **Кіпе́ць.**

УСКЛАДА́ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. **Ускла́сці.**

УСКЛАДНЭ́ННІЕ н. ~я, ~яў; 1. ağırlaşma, fəsad; ~е хваро́бы xəstəliyin ağırlaşması; 2. mürəkkəbləşmə, çətinləşmə; ~е міжна-ро́днага ста́ну beynəlxalq vəziyyətin mürəkkəbləşməsi.

УСКЛА́|СЦІ зак. ~дў, ~дзэш, ~дзэ́, ~дўць (незак. ускла́даць); 1. qoymaq; ~сцi вяно́к əklil qoymaq; 2. həvalə etmək, tapşırmaq.

УСКО́СН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dolay; ~ым шля́хам dolay yolla; ♦ грам. ~ая мо́ва vasitəli nitq, ~ае дапаў́ненне vasitəli tamamlıq, ~ыя скло́ны vasitəli hallar (adlıq haldan başqa bütün hallar).

УСКО́Ч|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (незак. уска́кваць); *atılmaq, sıçramaq; ~ыць з ло́жка yataqdan sıçramaq.*

УСКРА́ІН|А ж. ~ы, ~; 1. ətraf, kənar, qıraq; 2. ucqar; *усход́нія ~ы Белару́сі Belarusun şərq ucqarları.*

УСЛІ́ЕД прысл., прыназ. dalınca, arxasınca; *глядзе́ць ~ таму́, хто пайшоў gedənin da-*

linca baxmaq; ◇ ~ *за дакладчыкам* тә-
ruzәçidән сонра.

УСЛЫХ *присл.* *ucadan, bərkdən; гаварыць*
~ *ucadan danışmaq*.

УСЛЯПУЮ *присл.* 1. *kor-koranə; icüi ~*
kor-koranə getmək; 2. *baxmadan; nıcaць ~*
baxmadan yazmaq (kompyuterdə).

УСМЁШ|КА *ж.* ~кі, ~ак; *təbəssüm, gü-*
lüksəmə; гаварыць з ~кай təbəssümlə da-
nışmaq.

УСМІХА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; *гл. Усмiхнўца.*

УСМІХН|ЎЦЦА *зак.* ~ўся, ~ёшся, ~ёцца,
~ўцца (*незак. усміхацца*); *gülümsəmək; вё-*
села ~ўцца хан gülümsəmək.

УСОЎВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Усунуць.

УСПАМІН *м.* ~у, ~аў; 1. *yada salma;*
2. *xatirə*.

УСПАМІНА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Успомніць.

УСПЁ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.*
успяв́аць); *macal tapmaq, özünü çatdırmaq;*
~ць *на аб́ед günorta yeməyinə özünü çatdır-*
maq, ~ць на ця́гнік qatara özünü çatdırmaq.

УСПОМН|ИЩ *зак.* ~ю, ~іш, ~іць, ~яць
(*незак. успамі́наць*); *xatırlamaq, yada sal-*
maq; ~іць міну́лае keçmiş yada salmaq (xa-
tırlamaq).

УСПРЫМА́ЛЬН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя;
həssas.

УСПРЫМА́НН|Е *н.* ~я, ~яў; *qavrayış*.

УСПРЫМА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Успрыняць.

УСПРЫ|НЯЦЬ *зак.* ~му́, *успры́м|еш, ~е,*
~уць (*незак. успрыма́ць*); *dərk etmək, qav-*
ramaq.

УСПЫ́ХВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Успы́хнуць.

УСПЫ́ХН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць
(*незак. успы́хваць*); 1. *alışmaq, od tutmaq;*
2. *başlamaq, baş vermək*.

УСПЯВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Успёць.

УСТА|ВА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Устаць.

УСТА́|ВІЩ *зак.* ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць
(*незак. устаўля́ць*); *salmaq, taxmaq; ~віць*
шкло ў акно́ рэ́псəгəуə şüşə salmaq, ~віць
зубы diş salmaq (saldırmaq).

УСТАНА|ВІЩ *зак.* ~ўлю́, *устанóв|ш,*
~іць, ~яць; (*незак. устанáўліваць*); 1. *qoy-*
maq, düzəltmək; ~віць тэле́фон telefon qoy-
maq; 2. müəyyən etmək; ~віць дні günləri
müəyyən etmək; 3. yaratmaq; ~віць сў́вязь
əlaqə yaratmaq; 4. üzə çıxarmaq, aşkar et-
mək; ~віць і́сціну həqiqəti üzə çıxarmaq.

УСТАНА́ЎЛІВА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е,
~юць; *гл. Устанавіць.*

УСТАНО́|ВА *ж.* ~вы, ~ў; *ıdarə, müəssisə;*
дзі́цячыя ~вы uşaq müəssisələri.

УСТАНО́|ЎКА *ж.* ~ўкі, ~вак; 1. *qoyma, dü-*
zəltmə; 2. müəyyən etmə; 3. yaratma; 4. üzə
çıxartma, aşkar etmə; 5. göstəriş; атры́маць
но́вую ~ўку yeni göstəriş almaq.

УСТАРАН|ІЩ *зак.* ~ю́, *устарóн|ш,* ~іць,
~яць; (*незак. устарáняць*); *aradan qaldırmaq,*
kənar etmək; ~іць неда́хопы çatışmazlıqları
aradan qaldırmaq.

УСТАРА́Н|Я|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Устараніць.

УСТАРА́|ЦЬ *зак.* 1 і 2 *ас. не ў́жыв., ~е,*
~юць; *köhnəlmək*.

УСТАЎЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
гл. Уста́віць.

УСТА́|ЦЬ *зак.* ~ну, ~неш, ~не, ~нуць
(*незак. устава́ць*); *qalxmaq, ayağa qalxmaq,*
durmaq; ~ць з ме́сца yerindən qalxmaq, pá-
на ~ць tezdən durmaq.

УСТО́ЙЛІВ|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; *sabit;*
~ае *надво́р'e sabit hava; ◇ ~ае спалу́чэнне*
sabit birləşmə.

УСТРЫВО́Ж|ЫЩ *зак.* ~у, ~ыш, ~ыць
~аць; *həyəcanlandırmaq, təşvişə salmaq*.

УСТРЫМА́|ЦЦА *зак.* ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (*незак. устры́млівацца*); 1. *özü-*
nü saxlamaq, imtina etmək; 2. bitərəf qalmaq
(*səsvermədə*).

УСТРЫ́МЛІВА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~еш-
ся, ~ецца, ~юцца; *гл. Устрыма́цца.*

УСТУ́П *м.* ~у, ~аў; *giriş, müqəddimə; ~да*
рама́на romanın müqəddiməsi.

УСТУПА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Уступіць.*

УСТУП|ІЦЬ *зак.* ~лю́, уступ|іш, ~іць, ~яць (*незак.* уступáць); 1. vermək; ~іць дарóгу yol vermək, ~іць мéсца yerini vermək; 2. güzəştə getmək; 3. geridə qalmaq; *ні ў чым не ~іць heç nədə geridə qalmamaq.*
УСТУ́П|КА *жс.* ~кі, ~ак; güzəşt; *ісці на ~кі güzəştə getmək.*

УСТУПЛÉНН|Е *н.* ~я, ~яў; 1. girmə, daxil olma; ~е ў пáртыю partiyaа daxil olma.

УСТУ́ПН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. giriş; ~ае слова giriş sözü; 2. daxilolma, qəbul; ~ыя экзáмены qəbul imtahanları.

УСУ́Н|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць (*незак.* усóўваць); soxmaq; ~уць рукý ў кішэнь əlini cibinə soxmaq.

УСХВАЛ|ЯВА́ЦА *зак.* ~ю́ся, ~ю́ешся, ~ю́ецца, ~ю́юцца; həyəcanlanmaq; ~ява́цца пэра́д экзáменам imtahandan qabaq həyəcanlanmaq.

УСХВАЛ|ЯВА́ЦЬ *зак.* ~ю́ю, ~ю́еш, ~ю́е, ~ю́юць; həyəcanlandırmaq.

УСХО́Д *м.* ~у; *мн.* няма; şərq; *на ~зе şərqdə, Далёкі Ўсход Uzaq Şərq.*

УСХО́ДН|І *прым.* ~яя, ~яе, ~ія; şərq, şərq; ~і вёцэр şərq küləyi, Усходняя Еўро́па Şərq Avrora.

УСЫНА|ВІ́ЦЬ *зак.* ~ўлю́, ~ві́ш, ~ві́ць, ~вя́ць (*незак.* усынаўля́ць); övladlığa (oğulluğa) götürmək; ~ві́ць дзіця́ uşağı övladlığa (oğulluğa) götürmək.

УСЫНАЎЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Усынавіць.*

УСЫ́П|АЦЬ *зак.* ~лю, ~леш, ~ле, ~люць (*незак.* усыпа́ць); tökmək, səpmək; ~аць дарóгу пяско́м yola qum tökmək (səpmək).

УСЫПА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Усыпаць.*

УСЫП|І́ЦЬ *зак.* ~лю́, ~і́ш, ~і́ць, ~я́ць (*незак.* усыпля́ць); yatirtmaq, uxuxuа vermək; ~іць хвóрага пэра́д апэра́цыяй cərrahi əməliyyatdan qabaq xəstəni yatirtmaq.

УСЫПЛЯ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Усыпіць.*

УСЮ́ДЫ *присл.* hər yerdə, hər tərəfdə, hər yanda; *сін.* скрозь; *ант.* нідзе.

УСЯГО́ *присл., часц.* 1. səmi, yekunu; 2. yalnız, ancaq; *♦ ~ то́лькі səmi-cümlətanı, vur-tut.*

УСЯ́КІ *займ.* *Р* уся́кага, *Д* уся́каму, *В* уся́кага *і* уся́кі, *ТМ* уся́кім; hər vasiət ilə, hər cür.

УСЯЛЯ́К і УСЯ́К *присл.* hər vasiət ilə.
УСЯЛЯ́КІ *займ.* *Р* усяля́кага, *Д* усяля́каму, *В* усяля́кага *і* усяля́кі, *ТМ* усяля́кім. hər, hər cür.

УСЯРЭ́ДЗІНЕ *присл., прыназ.;* içəridə, içində, içərisində, daxilində; *знахо́дзіцца ~ дóма evin içində olmaq.*

УСЯРЭ́ДЗІНУ *присл., прыназ.;* 1. içəriyə, içinə; 2. içərisinə, daxilinə; *увайсці ~ памяшкáння binanın içərisinə girmək.*

УТАРО́П|ІЦЦА *зак.* ~люся, ~і́шся, ~і́цца, ~я́цца (*незак.* утаро́плива́цца); gözlərini zillətmək.

УТАРО́ПЛІВА|ІЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Утаро́піцца.*

УТВАРА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Утвары́ць.*

УТВАР|Ы́ЦЬ *зак.* ~ў, утвóр|ыш, ~ы́ць, ~а́ць (*незак.* утварáць); təşkil etmək, yaratmaq, əmələ gətirmək, düzəltmək.

УТРЫМА́|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*незак.* утрымліва́ць); saxlamaq, tutmaq; ~ць з зарабóтнай плáты таа́шдан tutmaq.

УТРЫ́МЛІВА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *гл. Утрыма́ць.*

УТУ́ЛЬНАСЦЬ| *жс.* ~і; *мн.* няма; rahatlıq; *ствары́ць ~ь rahatlıq yaratmaq.*

УХАП|І́ЦЦА *зак.* ~лю́ся, ухóп|і́шся, ~і́цца, ~я́цца; tutmaq, uarişmaq; ~і́цца за ка́нэц вярóўкі ірiн ucundan tutmaq, ~і́цца за рукаў qolundan tutmaq.

УХІЛ|І́ЦЦА *зак.* ~ю́ся, ухі́л|і́шся, ~і́цца, ~я́цца (*незак.* ухі́ляцца); 1. yana çəkmək, uayınmaq; ~і́цца ад удáру zərbədən uayınmaq; 2. boyun qaçırmaq.

УХІЛЯ́|ІЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *гл. Ухі́ліцца.*

УЦАЛÉ|ЦЬ *зак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; salamat qalmaq, sağ qalmaq; *рэчы ~лі şeylər salamat qaldı, ~ць у баі sağ qalmaq.*

УЦÉШ|Ы́ЦЬ *зак.* ~у, ~ы́ш, ~ы́ць, ~а́ць (*незак.* уцяшáць); sakit etmək, təsəlli ver-

mək, ovundurmaq; *~ыць дзіця ўшагі sakit etmək*.

УЦЁС м. *~а, ~аў*; sıldırım qaya, sıldırım.

УЦІХА|ЦЬ незак. *~ю, ~еш, ~е, ~юць*; гл. **Уціхнуць**.

УЦІХН|УЦЬ зак. *~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. уціхаць)*; sakitləşmək, yatmaq; *бура ўціхла tufan sakitləşir*; **сін.** заціхнуць.

УЦЯГВА|ЦЬ незак. *~ю, ~еш, ~е, ~юць*; гл. **Уцягнуць**.

УЦЯГН|УЦЬ зак. *~ў, ~уцягн|еш, ~е, ~уць (незак. уцягваць)*; 1. çəkmək, dartmaq; *~ўць лодку на бэраг qayıǵı sahilə çəktək*; 2. sorma, sümürmək; *~ўць павётра havanı sorma*.

УЦЯКА|ЦЬ незак. *~ю, ~еш, ~е, ~юць*; гл. **Уцячы**.

УЦЯ|ЧЫ зак. *~кў, ~чэш, ~чэ, ~кўць (незак. уцякаць)*; qaçmaq, qorxub qaçmaq, qaçıb getmək; *~каць ад сяброў dostlardan qaçmaq, ~чы з до́му evdən qaçıb getmək*.

УЦЯША|ЦЬ незак. *~ю, ~еш, ~е, ~юць*; гл. **Уцешыць**.

УЧАРАШН|І прым. *~яя, ~яе, ~ія*; dünənki; *~і дзень dünənki gün*.

УЧАСТ|АК м. *~ка, ~каў*; 1. sahə; *зямельны ~ак torpaq sahəsi, ~ак лёсу meşə sahəsi*; 2. məntəqə; *выбарчы ~ак seçki məntəqəsi*; || прым. **участко́вы**, *~ая, ~ае, ~ыя*; *~ы упаўнаважаны sahə müvəkkili, ~ы агра-но́м sahə aqronomi*.

УЧОРА прысл. dünən.

УЧЫН|АК м. *~ку, ~каў*; hərəkət, əməl; *чэсны ~ак vicdanlı hərəkət*.

УШЧЭНТ прысл. parça-parça, tikə-tikə, darmadağın; *разбіць ~ darmadağın etmək*.

УЯ|ВІЦЬ зак. *~ўліб, уяв|іш, ~іць, ~яць (незак. уяўляць)*; 1. təsəvvür etmək; *~віць сабе будучае gələcəyi təsəvvür etmək*; 2. olmaq; *ртуць уяўляе сабоў метал civə tətəldir*.

УЯЗДЖА|ЦЬ незак. *~ю, ~еш, ~е, ~юць*; гл. **Уехаць**.

УЯЎЛЭНН|Е н. *~я, ~яў*; təsəvvür, anlayış; *мець ~е təsəvvürü olmaq*.

УЯЎЛЯ|ЦЬ незак. *~ю, ~еш, ~е, ~юць*; гл. **Уявіць**.

УЯЎН|Ы прым. *~ая, ~ае, ~ыя*; 1. xəyali, uydurma, əsli olmayan; *~ая пагро́за xəyali təhlükə*; 2. saxta, yalandan, yalançı.



ФАБРИКА ж. ~и, ~; *fabrik; швэйная ~а tikiş fabriki, кандытарская ~а qənnadı fabriki, працаваць на фабрыцы fabrikdə iş-ləmək; || прым. фабрычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая марка fabrik nişanı.*

ФАЁ н. нескл. *foye (giriş zalı); выйсцi ў ~ тэатра teatrın foyesinə çıxmaq.*

ФАЗАН м. ~а, ~аў; *qırqovul.*

ФАКЕЛ м. ~а, ~аў; *məşəl; пры святлэ ~а məşəlin işığında, святочныя ~ы bayram məşəlləri.*

ФАКТ м. ~а, ~аў; *fakt (həqiqətdə olan şey, sübut); правэрыць ~ы faktları yoxlamaq, ~ы пацвярджаюць, што ... faktlar təsdiq edir ki ...; факт, што doğrudur ki.*

ФАКУЛЬТЭТ м. ~а, ~аў; *fakültə; наступіць на філалагічны ~ filoloji fakültəyə daxil olmaq; || прым. факультэцк|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~і сход fakültə iclası.*

ФАЛЬШЫВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *saxta, qəlp; ~ы дакумент saxta sənəd, ~ая ўсмешка saxta təbəssüm; 2. qeyri-səmimi, ikiüzlü; ~ы чалавек qeyri-sətimli adam.*

ФАМИЛЬЯРНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *qanacaq-sız, hörmətsiz; ~ыя адносіны hörmətsiz münasibət.*

ФАНЕМА ж. ~ы, ~; *грам. fonem (dil sisteminde mənəaayıcı səs).*

ФАНЕР ж. ~ы; *мн. няма; faner; || прым.*

фанерн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая скрынка *faner yeşik (qutu).*

ФАНЕ́ТЫК|А ж. ~і; *мн. няма*; fonetika (dilin səs tərkibindən bəhs edən elm); ~а беларускай мовы *belarus dilinin fonetikasi*; || *прим.* **фанеты́чн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя даслэдаванні *fonetik tədqiqatlar*.

ФАНТАЗІ́Р|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; 1. xəyalə dalmaq; 2. özündən uydurmaq.

ФАНТАЗІ́Я ж. ~і, ~й; 1. xəyal; *адава́цця ~ям xəyallara qarılmaq*; 2. yalan, uydurma.

ФАНТА́Н м. ~а, ~аў; *fənvərə*; ~ *нафты нефі fənvərəsi*.

ФАНТАСТЫ́ЧН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; əfsənəvi, fantastik; ~ае *анава́да́нне fantastik hekayə*.

ФА́Р|А ж. ~ы, ~; avtomobil fənəri; *уключы́ць ~ы fənlərləri yandırmaq*.

ФА́РБ|А ж. ~ы, ~і ~аў; boya, boyaq, rəng; *сі́няя ~а göy rəng, але́йная ~а yağlı boya*.

ФАРБ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. пафарбава́ць); 1. rəngləmək; ~ава́ць *сцёны divarları rəngləmək*; 2. boyamaq; ~ава́ць *ткані́ну parçanı boyamaq*.

ФАРМА́ЛЬНАСЦІ́Б ж. ~і, ~ей; rəsmiyyət, rəsmiyyətçilik; *захо́ўваць ~і rəsmiyyətçiliyi gözləmək*.

ФАРМА́ЛЬН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. rəsmi; ~ыя *до́казы rəsmi dəlillər*; 2. zahiri, xarici.

ФАРМІ́Р|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. сфармірава́ць); 1. təşkil etmək, yaratmaq; ~ава́ць *ура́д hökumət təşkil etmək*; 2. müəyyən şəklə salmaq.

ФАРМУЛІ́ЯВА́ЦЬ *незак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць (зак. сфармулява́ць); ifadə etmək; ~ява́ць *сваё думкі өз fikrini ifadə etmək*.

ФАРТУ́Х м. ~а, ~оў; döşlük, önlük; *апра́нуць ~ önlük taxmaq, прыго́жы ~ gözəl önlük*.

ФАРТЭ́ПІЯНА н. *нескл.* fortepiano; *ігра́ць на ~ fortepianoda çalmaq*.

ФАРФО́Р м. ~у; *мн. няма*; çini; || *прим.* **фарфóraв|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *пасу́да çini qab*.

ФА́РШ м. *фа́рш|у*, ~аў; qiymə; *мясны ~ət qiyməsi, піро́г з ~ам qiyməli piroq*.

ФА́РШЫ́Р|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; iç qoymaq, içini doldurmaq; ~ава́ць *ры́бу balığın içini doldurmaq*.

ФАСО́Л|Я ж. ~і; *мн. няма*; paxla, lobya.

ФАСО́Н м. ~у, ~аў; biçim; ~ *сукенкі dopun biçimi*.

ФАТАГРАФ|АВА́ЦЦА *незак.* ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца (зак. сфатаграфава́цца); şəkil çəkdirmək; ~ава́цца *на фо́не шкóлы təktəbin önündə şəkil çəkdirmək*.

ФАТАГРАФ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. сфатаграфава́ць); şəkil çəkmək; ~ава́ць *буды́нак binanın şəklini çəkmək*.

ФАТАГРА́ФІЯ ж. ~і, ~й; şəkil; ~я *дзіця́ці uşağın şekli, сямей́ная ~я ailəvi şəkil*.

ФАТО́ГРАФ м. ~а, ~аў; şəkilçəkən.

ФА́ЎН|А ж. ~ы; *мн. няма*; fauna (heyvanat aləmi).

ФЕЕРВÉРК м. ~а, ~аў; 1. fişəng; 2. atəş-bazlıq.

ФЕЛЬЕТО́Н м. ~а, ~аў; felyeton (tənqidi yazı); *напіса́ць ~ felyeton yazmaq*.

ФЕ́ЛЬЧАР м. ~а, ~аў; feldşer (orta tibb işçisi).

ФЕРЗІ́Б м. ~я, ~ёў; vəzir (şahmatda).

ФЕ́РМ|А ж. ~ы, ~і ~аў; ferma; *мало́чная ~а südçülük ferması*.

ФЕ́РМЕР м. ~а, ~аў; fermer; || *прим.* **фе́рмерск|і**, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая *гаспада́рка fermer təsərrüfatı*.

ФЕСТЫВА́Л|Б м. ~ю, ~яў; festival (incəsənət bayramı); ~ь *мо́ладзі gənclər festivalı, музы́чны ~ь musiqi festivalı*.

ФЕХТАВА́НН|Е н. ~я; *мн. няма*; qılıncoynatma; *спабо́рніцтва на ~і qılıncoynatma yarışı*.

ФИ́ГУР|А ж. ~ы, ~; 1. *матэм.* fiqur (şəkil); *геаметры́чная ~а həndəsi fiqur*; 2. qədd-qamət, boy-buxun, əndam; *у яé до́брая ~а o boy-buxunludur*.

ФИ́ЗИК м. ~а, ~аў; fizik (fizika mütəxəssisi).

ФИ́ЗИК|А ж. ~і; *мн. няма*; fizika; *зако́ны ~і fizika qanunları, вы́вуча́ць ~у fizikanı öyrənmək*.

ФИ́ЗІЧН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. fizika; ~ы *кабінéт fizika kabinetı*; 2. fiziki; ~ая *з'я́ва fiziki hadisə, ~ая пра́ца fiziki əmək, ~ая геаѓрафія fiziki coğrafiya*.

ФИ́ЗКУЛЬТУ́Р|А ж. ~ы; *мн. няма*; bədən tərbiyəsi.

ФИКТЫҰН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yalan, saxta, uydurma; ~ая даведка saxta arayış.*

ФИЛАСОФИЯ *жс.* ~і, ~й; *fəlsəfə; выкладчык ~і fəlsəfə müəllimi.*

ФИЛЯЛ *м.* ~а, ~аў; *filial, şöbə; ~ университетин filiali.*

ФИЛОСОФ *м.* ~а, ~аў; *filosof (fəlsəfə alimi).*

ФИЛЬМ *м.* фильм|а, ~аў; *film; мастаўкі ~ bədii film, дакументальны ~ sənədli film.*

ФИЛЬТР *м.* фильтр|а, ~аў; *süzgəc.*

ФИНАЛ *м.* ~у, ~аў; 1. *axır, son; ~ n'ёсы рyesin axırı;* 2. *спарт. final (idman yarışlarının son hissəsi); вийсци ў ~ finala çıxmaq.*

ФИНАЛИСТ *м.* ~а, ~аў; *finalçı.*

ФИНАНСАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *malıyua; ~ы год malıyua ili.*

ФИНИШ *м.* ~у, *мн. няма; finish (idman yarışlarında son hissə, son nöqtə); прыйсци да ~у finiş çatmaq.*

ФИРАН|КА *жс.* ~кі, ~ак; *pərdə.*

ФИЯЛЁТАВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *bəpnövşəyi; ~ы колер bəpnövşəyi rəng, ~ае чарніла bəpnövşəyi müəkkəb.*

ФИЯЛ|КА *жс.* ~кі, ~ак; *bəpnövşə; букет з ~ак bəpnövşə dəstəsi.*

ФЛАГ *м.* флаг|а, ~аў; *bayraq; дзяржаўны ~ dövlət bayrağı, падняць ~ bayrağı qaldırmaq; сін. сцяг.*

ФЛАКОН *м.* ~а, ~аў; *kiçik şüşə (qab); ~ духоў ətir şüşəsi.*

ФЛАНГ *м.* фланг|а, ~аў; *cinah, qanad; левы ~ sol cinah, атакаваць з ~а cinahdan hücumat keçmək.*

ФЛОТ *м.* флот|у, *мн. флат|ы, ~оў; donanma; ваенна-марскі ~ hərbi dəniz donanması, службцы ў флоте donanmada xidmət etmək.*

ФОКУС¹ *м.* ~а, ~аў; *fiz. fokus (şüalanın toplandığı nöqtə).*

ФОКУС² *м.* ~а, ~аў; *nömrə, oyun; наказваць ~ы nömrə göstərmək.*

ФОНД *м.* фонд|у, ~аў; *fond (pul vəsaiti); ~ заработнай платы ətəkhəqqı fondu, ~ міра sülh fondu.*

ФОРМ|А *жс.* ~ы, *мн. форм|ы, ~і ~аў; 1. forma (şəkil, görünüş); зямля мае ~у іапра yer kürəşkilindədir; 2. rəsmi paltar, geyim; ваенная ~ hərbi geyim, шкóльная ~ məktəbli geyimi.*

ФОРМУЛ|А *жс.* ~ы, ~; 1. *düstur; алгебраічная ~а cəbri düstur; 2. kimyəvi işarə; ~а кісларóду oksigenin kimyəvi işarəsi.*

ФОРТАЧ|КА *жс.* ~кі, ~ак; *nəfəslik (pəncərə); адкрыць ~ку nəfəsliyi açmaq.*

ФОСФАР *м.* ~у; *мн. няма; хим. fosfor.*

ФОТААПАРАТ *м.* ~а, ~аў; *fotoaparət (şəkilçəkən); купіць ~fotoaparət almaq.*

ФРАЗ|А *жс.* ~ы, ~; *cümlə, ibarə; дoўгая ~а uzun cümlə.*

ФРАЗЕАЛОГІЯ *жс.* ~і; *мн. няма; frazeologiya (dilin sabit söz birləşmələrini öyrənən elm); ~я белару́скай мо́вы belarus dilinin frazeologiyası.*

ФРАНТАВ|ІК *м.* ~а, ~оў; *cəbhəçi; стары ~ köhnə cəbhəçi.*

ФРОНТ *м.* фронт|у, *мн. фронт|ы, ~оў; cəbhə; адпра́віць на ~ cəbhəyə göndərmək, камандуючы ~ам cəbhə komandanı, быць на фрoнце cəbhədə olmaq; || прым. франтав|ы, ~ая, ~о́е, ~ы́я; ~ая дарoга cəbhə yolu.*

ФРУКТ *м.* фрукт|а, ~аў; *meyvə; све́жыя ~ы təzə meyvələr; || прым. фрукто́в|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае дрoва meyvə ağacı.*

ФУНДАМЕНТ *м.* ~а, ~аў; *bünövrə, özül, təməl; заклáсци ~ bünövrə qoymaq.*

ФУНДАМЕНТА́ЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *möhkəm, möhkəm təməlli; ~ыя буды́нкі möhkəm təməlli binalar; 2. əsaslı, sanballı; ~ыя вoды əsaslı biliklər.*

ФУ́НКЦЫЯ *жс.* ~і, ~й; *vəzifə, iş; ~я ны́рак бoўрэ́клəрін funksiyası, выкoнваць ~ю выкáзніка хəбər vəzifəsini yerinə yetirmək.*

ФУНКЦЫЯН|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~ёш, ~ёе, ~уюць; *işləmək; сэрца хвoрага ~ёе нармáльна хəstənin ürəyi normal işləyir.*

ФУРАЖ|КА *жс.* ~кі, ~ак; *furajka (baş geyimi); ваённая ~ка hərbi furajka.*

ФУТБАЛІСТ *м.* ~а, ~аў; *futbolçu; вядóмы ~ məşhur futbolçu.*

ФУТБÓЛ *м.* ~а; *мн. няма; futbol; гуля́ць у ~ futbol oynamaq; || прым. футбóльн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы мяч futbol topu.*

ФУТЛЯР *м.* ~а, ~аў; *qın, pərdə, köynək, qutu, qab; ~ для акулéраў eynək (gözlük) qutusu, ~ для скрýпки skripka qabı; ♦ чалавéк у футля́ры qılaflı adam.*

X

ХА́БАР *м.* ~у, ~аў; rüşvət.

ХАВА́|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ещца, ~ющца (*зак.* схавáцца); gizlənmək; ~цца за дзвяры́ма qarının dalında gizlənmək.

ХАВА́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; (*зак.* схавáць); gizlətmək; ~ць кні́зу kitabı gizlətmək.

ХАДАВ|Ы́ *прым.* ~áя, ~óе, ~́ія; 1. hərəkət; ~́ія частки hərəkət hissələri; 2. çoxişlənən, tezsətilən; ~́и тавáр tezsətilən mal.

ХАДА́ЙНИЦТВ|А *н.* ~а, ~аў; vəsatət, vəsatətnamə, xahişnamə; пада́ць ~а xahişnamə vermək, vəsatət qaldırmaq.

ХАДА́ЙНИЧА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; vəsatət qaldırmaq, xahiş etmək (rəsmi şəkildə); ~ць не́рад міні́стэрствам nazirlikdən xahiş etmək.

ХАДЖЭ́НН|Е *н.* ~я, ~яў; yerimə, gəzmə, hərəkət etmə; ~е на зóрадзе şəhəri gəzmə.

ХА|ДЗІ́ЦЬ *незак.* ~джы́, хóдз|іш, ~іць, ~яць; 1. yerimək, getmək; ~дзі́ць не́шуй piyada getmək, ~дзі́ць у шкóлу məktəbə getmək, дзéці ~дзі́лі гу́ляць uşqalar gəzməyə gəldirdilər; 2. gəzmək; ~дзі́ць у палі́мó paltoda gəzmək, ~дзі́ць усю́ зі́мý без ша́пки bütün qışı paraqsız gəzmək, ~дзі́ць у аку́лярах eynəkdə gəzmək; 3. işləmək; гадзі́ннік хóдзі́ць saat işləyir; паязды́ хóдзяць на раскла́дзе qatarlar cədvəl üzrə işləyirlər; ♦ ~дзі́ць кругóм ды навóкал nala-mıxa vurmaq.

ХАДЗЫБ|А ж. ~ы; мн. няма; hərəkət, yeriş, yerimə; *стаміцца ад ~ы yeriməkdən yorulmaq*, ~а на мёсцы yerində hərəkət.

ХАКЕР м. ~а, ~аў; xaker.

ХАЛАДЗІЛЬНІК м. ~а, ~аў; soyuducu; *наклáсці мяса ў ~аti soyuducuya qoymaq*, *узяць з ~а soyuducudan götürmək*.

ХАЛАДНАВАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sərín; ~ае надвóр'e sərín hava.

ХАЛАСТ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; subay; ~ы мужчы́на subay кіші.

ХАЛАСЦЯК м. ~а, ~оў; subay кіші.

ХАЛАТ м. ~а, ~аў; xalat; *дамáшні ~ ev xalati*, *медыцы́нскі ~ tibbi xalat*, *рабо́чы ~ iş xalati*.

ХАЛАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səhlənkər, başısoyuq; ~ыя аднóсіны да пра́цы işə səhlənkər münasibət.

ХАЛЁР|А ж. ~ы; мн. няма; vəba xəstəliyi.

ХАЛО́ДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; soyuq; ~ы вё́цер со́уіу külək, ~ае надвóр'e со́уіу hava, ~ы клі́мат со́уіу iqlim, ~ая вада́ со́уіу su, ~ыя аднóсіны со́уіу münasibət; ант. гарáчы, цёплы.

ХАМСТВ|А н. ~а; мн. няма; kobudluq, ədəbsizlik, qanmazlıq.

ХАНЖ|А ж. і м. ~ы, ~ой і ~ою; riyakar, ikiüzlü.

ХАОС м. ~у; мн. няма; qarmaqarışıqlıq, hərcmərclik; ~у пакóі otaqda qarmaqarışıqlıq.

ХАПА́|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; уарі́шмаq; ~цца за валасы́ saçlarından уарі́шмаq.

ХАПА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. қа-рiб götürmək; 2. çatmaq, çatışmaq; не ~е на-стаўні́каў müəllim çatışmır.

ХАРА́КТАР м. ~у, ~аў; 1. xarakter, xasiyyət, təbiət; *цяжкі ~ ağır xasiyyət*, *жалéзны ~ möhkəm təbiət*, *яны́ не сышлі́ся ~амі хасiyyətлэ́ri tutmadı*, *які ў ягó ~ onun xasiyyəti necədir?* 2. xassə, xüsusiyyət; ~ рабо́ты işin xüsusiyyəti, *нацыяна́льны ~ milli xüsusiyyət*.

ХАРАКТАРЫЗ|АВА́ЦЦА незак. ~юся, ~ёшся, ~ёцца, ~ёюцца; səciyyələnmək.

ХАРАКТАРЫЗ|АВА́ЦЬ зак. і незак. ~ю, ~ёш, ~ёе, ~ёюць; xarakterizə etmək, səciy-

yələndirmək; ~ава́ць станóвішча müsbət xarakterizə etmək.

ХАРАКТАРЫ́СТЫК|А ж. ~і, ~; 1. xarakterizə etmək; ~а вóчня şagirdin xarakterizəsi; 2. xasiyyətnamə; *станóўчая ~а müsbət xasiyyətnamə*, ~а з мё́сца рабо́ты iş yerindən xasiyyətnamə.

ХАРАКТЭ́РН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xarakterik, səciyyəvi; ~ая пры́мета səciyyəvi əlamət, ~ая ры́са səciyyəvi xüsusiyyət.

ХАРО́Ш|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yaxşı; ~ы чалавё́к yaxşı adam, ~ы настрóй yaxşı əhval-ruhiyyə.

ХАРЧАВА́НН|Е н. ~я; мн. няма; ərzaq, azuqə; *малóчнае ~e südlü qida*.

ХАРЧ|АВА́ЦЦА незак. ~юся, ~ёшся, ~ёцца, ~ёюцца; yemək, qidalanmaq; ~ава́цца са́давінай meyvələri qidalanmaq.

ХАРЧО́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ərzaq, yeyinti; ~ыя тавáры ərzaq malları, ~ыя пра́дукты yeyinti məhsulları.

ХАЦЕ́ЦЦА незак. безас. хóчацца; 1. istəmək, ürəyi istəmək; *мне хóчацца ні́ць үрəyim su istəyir*, *хóчацца хлéба çörək istəyirəm*; 2. gəlir; *мне хóчацца спаць уухum gəlir*, *хóчацца пла́каць ağlamağım gəlir*.

ХА|ЦЕ́ЦЬ незак. ~чу́, хóч|аш, ~а, ~уць; istəmək; *я хачу́ ё́сці тэ́н yemək istəyirəm*, *мы хóчам мі́ру biz sülh istəyirik*; **♦ як хóча-це** necə istəyirsən (istəyirsiniz); **сiн**. жада́ць. **ХАЦЯ́** злучн., часц. hərçənd; ...sa da, ...sə də; ~ мы і спазні́ліся biz gecikdikə də ..., **♦ хаця́ б** heç olmazsa.

ХВАЛЁ́БН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mədhədicı, tərifləyici; ~ая пё́сня mədhədicı mahnı.

ХВАЛ|І́ЦЦА незак. ~юся, хва́л|ішся, ~і́цца, ~яцца; öyünmək, lovğalanmaq; ~і́цца бацька́м atası ilə öyünmək, ~і́цца ве́дамі bilii ilə öyünmək.

ХВАЛ|І́ЦЬ незак. ~ю́, хва́л|іш, ~і́ць, ~яць; tərifləmək; ~і́ць за до́бры адка́з yaxşı cavaba görə tərifləmək, ~і́ць шкóлу məktəbi tərifləmək.

ХВА́Л|Я ж. ~і, ~; dalğa, ləpə; *марскáя ~я dəniz dalğası*.

ХВАЛЯВА́НН|Е н. ~я, ~яў; həyəcan, təşviş; *адчува́ць ~e həyəcan keçirmək*.

ХВАЛ|ЯВА́ЦЦА *незак.* ~ююся, ~юешся, ~юешца, ~ююцца; *həuəsənlanmaq; ~ява́цца* *nérad ékzámenam imtahandan qabaq həuə-sənlanmaq.*

ХВАЛ|ЯВА́ЦЬ *незак.* ~юю, ~юеш, ~юе, ~ююць; *həuəsənlandırmaq; нельга ~ява́ць* *xəvəragə xəstəni həuəsənlandırmaq olmaz.*

ХВАРАВІ́Т|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *tez-tez xəstələnən; ~ае* *dziçyá tez-tez xəstələnən uşaq.*

ХВАРО́Б|А *ж.* ~ы, ~; *xəstəlik; ~а* *sərcə* *ürəyin xəstəliyi, цяжкая ~а* *ağır xəstəlik.*

ХВАРЭ́|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; *xəstələnmək; ~ць* *на грып* *qriplə xəstələnmək.*

ХВА|СТА́ЦЬ *незак.* ~шчў, *xvəšč|аш, ~а, ~уць; çubuqlamaq, qatçılamaq; ~ста́ць* *каня пугай* *atı qatçılamaq.*

ХВОЙН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *iynə-yarraq, iynəyarraqlı; ёлка, сасна ~ыя* *drə-vy küknar, şat iynəyarraqlı ağaclardır, ~ы* *лес iynəyarraqlı meşə.*

ХВО́Р|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *xəstə, azarlı; ~ае* *dziçyá xəstə uşaq; 2. у знач. наз.* *xəstə; прыём ~ых* *xəstələrin qəbulu.*

ХВО́СТ *м.* *xvast|á, ~оў; 1. quyuq; кónски ~а* *at quyuğu, саба́ка маха́е* *(віляе) ~ом* *it quyuğunu bulayır; 2. наступі́ць* *на ~а* *quyuğunu basmaq.*

ХІЛ|І́ЦЦА *незак.* ~юся, хіл|ішся, ~іцца, ~яцца; *əyilmək, meyl etmək; дрэ́ва ~іцца* *ad větru ağac küləkdən əyilir.*

ХІЛ|І́ЦЬ *незак.* ~ю, хіл|іш, ~іць, ~яць; *tutmaq, basmaq; ягó ~іць* *на сон* *oni uxihi basır.*

ХІЛ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *xəstə, zəif; ~ае* *dziçyá zəif uşaq.*

ХІ́МІК *м.* ~а, ~аў; *kimyaçı.*

ХІ́МІЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *kimya; ~ая* *pramyslovacıy kimya sənayesi; 2. kim-yəvi; ~ыя* *элементы kimyəvi elementlər.*

ХІ́МІ|Я *ж.* ~і; *мн. няма; kimya; аргані́чная ~я üzvi kimya, вывуча́ць ~ю* *kimyanı öyrənmək.*

ХІ́МЧЫ́СТ|КА *ж.* ~кі, ~ак; *kimyəvi təmizləmə; addaçy palıtó ʔ ~ку* *paltonu kim-yəvi təmizləməyə vermək.*

ХІ́РУ́РГ *м.* ~а, ~аў; *cərrah; працава́ць ~ам* *cərrah işləmək.*

ХІ́РУРГІ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *cərrahiyyə, cərrahi; ~ае* *addəzylənnə cərrahiyyə şöbəsi.*

ХІ́СТА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; 1. *laxlamaq, tərpnənmək; зуб ~ецца* *diş laxlayır, стол ~ецца* *masa tərpnənir; 2. yırğalanmaq, səndələnmək; лёсви́ца ~ецца* *pilləkən yırğalanır.*

ХІ́СТК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *laxlayan, tərpnən.*

ХІ́ТРАСЦ|Ь *ж.* ~і, ~ей; *hiyləgərlik, biclik, hiylə, fənd; пусці́цца* *на ~ы* *biclik işlətmək.*

ХІ́ТР|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *hiyləgər, bic; ё́н вельмі ~ы* *чалавёк* *о çox hiyləgər adamdır.*

ХЛА́М *м.* *хла́му; мн. няма; lazımsız (dəy-ərsiz, köhnə) şeylər.*

ХЛАПЧА́Н|Я́ і ХЛАПЧА́Н|Ё́ *н.* ~яці, *мн.* *хлапчан|яты, ~ят; oğlan uşağı, uşaq.*

ХЛЕ́Б *м.* *хле́ба, мн. хляб|ы, ~оў; 1. çörək; пнячы́ ~* *çörək bişirmək, бёлы ~* *ağ çörək, чорны ~* *qara çörək, адрэ́заць* *кавалак ~а* *bir tikə çörək kəsmək, пшани́чны ~* *buğda çörəyi, куні́ць ~* *çörək almaq, ё́сці з ~ам* *çörəklə yemək; 2. taxıl, dən; убо́рка ~оў* *taxıl yığıtı, азі́мья ~ы* *payızlıq taxıl.*

ХЛЕ́БАРО́Б *м.* ~а, ~аў; *əkinçi, taxılbecə-rən; белару́скія ~ы* *belarus əkin- zilər (ta-xəlzəlarə).*

ХЛЕ́БНІ́Ц|А *ж.* ~ы, ~; *çörəkqabı.*

ХЛЕ́БН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *çörək; ~ы* *пах çörək ətri, ~ы* *магазин çörək dükanı; 2. хəмі́р; ~ыя* *дрэ́жджы хəмі́р mayası; 3. taxıl; ~ыя* *палі́* *taxıl zəmiləri, ~ыя* *запáсы* *taxıl ehtiyatı, ~ы* *амба́р* *taxıl anbarı.*

ХЛЕ́Ў *м.* *хляв|á, ~оў; рəуэ; ~* *для каро́ў* *mal pəyəsi.*

ХЛО́ПА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (*зак.* *хло́пнуць*); *alqışlamaq, əl çalmaq; ~аць* *ар-ты́сты* *artistə əl çalmaq.*

ХЛО́П|ЕЦ *м.* ~ца, ~цаў; *oğlan; малады́ ~еу* *cavan oğlan.*

ХЛО́ПН|УЦЬ *зак.* ~у, ~еш, ~е, ~уць; *гл.* *Хлопа́ць.*

ХЛО́ПЧЫ́К *м.* ~а, ~аў; *oğlan uşağı; ра-зұ́мны ~* *ağullı oğlan.*

ХЛУ́СІ́ЦЬ *незак.* ~шў, *хлўс|іш, ~іць, ~яць* (*зак.* *схлўсі́ць*); *yalan demək, yalan danışmaq.*

ХЛЫСТ м. хлыст|á, ~óў; çubuq, qırtanc; *удáрыць ~óm qırtancıcla vurmaq.*

ХМА́Р|А ж. ~ы, ~; bulud; *чо́рная ~a qara bulud.*

ХМУ́РН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qaşqabaqlı, tutqun; ~ы *чалавэк qaşqabaqlı adam.*

ХМУ́Р|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышыся, ~ыцца, ~ацца (зак. нахму́рыцца); *qaşqabağını tökmək; што ты ~ышыся? qaşqabağını niyə tökürsən?*

ХМУ́Р|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. нахму́рыць); 1. qırıqdırmaq; ~ыць *твар üzünü qırıqdırmaq*; 2. çatmaq; ~ыць *бро́вы qaşlarını çatmaq.*

ХО́ВАН|КІ мн. ~ак; адз. няма; gizlənpaç; *◇ çulıyç у ~ки gizlənpaç oynamaq.*

ХОД м. хóду, мн. хад|ы, ~óў; 1. hərəkət; ~ *пóездa qatarın hərəkəti, zádні ~ geriyə hərəkət, на ~ý hərəkətdə, на ~у гадзіннікавай стрэлкі saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində*; 2. *моль-ки* адз. inkişaf, gediş; ~ *хварóбы xəstəliyin gedişi, ~ рабóты işin gedişi*; 3. gediş (şahmatda və s.); *твой ~ gediş sənindir, нечакáны ~ gözəlməz gediş, ~ бéлых ağların gedişi, на пý-тым хóдзе beşinci gedişdə.*

ХО́ЛАД м. ~у, мн. халад|ы, ~óў; soyuq; *дрýжáць ад ~у soyuqdan titrəmək, тры-мáць на ~зе soyuqda saxlamaq, наступíлі ~ы soyuqlar düşdü.*

ХО́ЛАДНА 1. у знач. вык. soyuqdur; *мне ~ тəпə soyuqdur, на вóліцы ~ bayırda soyuqdur*; 2. прысл. soyuq; *гасцéй сустрéлі ~ donaqları soyuq qarşıladılar*; ант. цёпла.

ХОР м. хóр|у, мн. хары, ~óў; хор; *шко́льны ~ məktəb xori, студéнцкі ~ tələbə xori, пeць у ~ы xorda oxumaq.*

ХО́РАМ прысл. xorla, birgə, bir ağızdan; *пeць ~ birgə (xorla) oxumaq, адкáзваць ~ birgə (xorla) cavab vermək.*

ХОЦЬ злучн., часц. 1. hərçənd; ~ *пóзна, яна́ ўсё ж прýйдзе hərçənd gəcdir, o mütləq gələcək*; 2. heç olmasa; ~ *раз у мeсяц heç olmasa ayda bir dəfə, скажýце хоць слóва heç olmazsa bircə söz de.*

ХРА́БРАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; qoşaqlıq, cəsurluq, igidlik; *набрáцца ~i cəsarətə gəlmək; сін. смéласць, адвáга; ант. трысacць.*

ХРА́БР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qoşaqlıq, igid, cəsurlı; ~ы *во́ін cəsurl döyüşçü; сін. смé-лы, адвáжны.*

ХРАП|ЦІ незак. ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; xoruldamaq.

ХРУСТА́Л|Ь м. ~іó; мн. няма; büllur; || прым. *хруста́льн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая шкля́нка büllur stəkan, ~ая вáза büllur vaz.*

ХРУ|СЦЕ́ЦЬ незак. ~шчý, ~сціш, ~сціць, ~сцяць; *xırıldamaq, xırtıldamaq; снег ~сціць над нагáмі qar ayaq altında xırtıldayır.*

ХРЫ́Б|ЁТ м. ~тá, ~тóў; 1. onurğa, bel sütunu; 2. *geəşp. dağ silsiləsi, sıra dağlar; Ура́льски ~ém Ural sıra dağları.*

ХРЫ́ПЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xırıltılı, tutqun; ~ы *гóлас xırıltılı səs.*

ХРЭСТАМА́ТЫ|Я ж. ~і, ~й; müntəxabat.

ХРЭ́СЬБЫН|Ы мн. ~; адз. няма; хаç suyu-una salma mərasimi.

ХТО займ. РВ кагó, Д камý, ТМ кім; kim; *хто гóта? bu kimdir?*

ХУДЗЕ́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; ariqlamaq.

ХУД|Ы прым. ~áя, ~óе, ~́ья; ariq; ~ы́ *чалавэк ariq adam, ~́ья рýкі ariq əllər; ант. тóўсты.*

ХУ́ЛГÁN м. ~а, ~аў; xulıqan, tərbiyəsiz adam; || прым. *ху́лгáнск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~і ўчы́нак xulıqan hərəkəti.*

ХУ́ЛГÁN|ШЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; xulıqanlıq etmək.

ХУ́СТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. dəsmal; 2. yaylıq; *завязáць ~ку yaylıq bağlamaq.*

ХУ́ТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ещца, ~юцца (зак. заху́тацца); *bürünmək, sarınmaq; qalın geyinmək.*

ХУ́ТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заху́таць); *bürümək, sarınmaq, qalın geyin-dirmək (uşağı).*

ХУ́ТКА прысл. tezliklə, indicə; сін. скóра.

ХУ́ТК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; tez, iti, cəld; ~ае *цячэ́нне ракі çayın iti axını, ~і рух cəld hərəkət; ◇ у ~ім чáсе tezliklə.*

ХЦІ́ВА прысл. acgözlüklə.

ХЦІ́ВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. tamahkarlıq, acgözlük; 2. xəsislik, simiclik.

ХЦІ́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. tamahkar, acgöz; 2. xəsis, simic; сін. сквáпны.



ЦАЛ|АВА́ЦЦА *незак.* ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца (*зак.* пацалава́цца); öpüş-mək.

ЦАЛ|АВА́ЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (*зак.* пацалава́ць); örtək; ~авáць *дзіця ўшагі өртэк, ~авáць у гўбы dodaqla-rından örtək.*

ЦАЛПН|А́ *ж.* ~ы; *мн.* няма; хам уер, хам тогpaq; *араць ~у хат yerі şımlataq.*

ЦА́ЛКАМ *присл.* бүтүнлүклә; праглыну́ць ~ *bütünlүklә udmaq; ◊ цáлкам i пóўнасцю* tamamilә, büsbütün.

ЦАН|А́ *ж.* ~ы, *мн.* цэн|ы, ~; qiy-mət, dəyər; ~á knízi kitabın qiy-məti, купіць на дараго́й ~é baha qiy-mətə almaq, панижэ́нне цэн qiy-mətin aşağı düşməsi; ◊ ~бй жыцця́ həyatı bahasına, *зэ́таму няма́ ~ы* bunun qiy-məti yoxdur.

ЦАН|І́ЦЬ *незак.* ~ю, цэн|іш, ~іць, ~яць; qiy-mətləndirmək; *высо́ка ~іць yüksək qiy-mətləndirmək.*

ЦА́Р *м.* цар|а́, ~оў; çar, şah; || *прым.* ца́р-ск|i, ~ая, ~ае, ~ія; ~i ўра́д çar höküməti.

ЦАРКВ|А́ *ж.* ~ы, *мн.* цэркв|ы, ~аў; kilsə.

ЦА́РСТВ|А *н.* ~а, ~аў; 1. *устар.* şahlıq, çarlıq; 2. *aləm; жывёльнае ~а heyvanlar aləmi.*

ЦА́Ц|КА *ж.* ~кі, ~ак; ойуnсаq; *дзіця́чыя ~кі uşaq ойуnсаqları; ◊ быць ~кай у чы́х-н. рука́х* kiminsə əlində ойуnсаq olmaq; || *прым.* ца́цачн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.

ЦВЁРДА прысл. *mõhkæt, qætí, qætíyyøtlø; ~ стаяць на сваім mõhkæt dayanmaq.*

ЦВЁРДЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *bærk, mõhkæt; ~ыя рэчывы bærk cisimlær; ~ы яблык bærk alma; 2. qætí; ~ае рашэнне qætí qærar; 3. mõhkæt; ~ыя веды mõhkæt bilik; Ø грам. ~ы знак «ъ» hærfinin adı; ант. мяккі.*

ЦВІК м. *цвік|á, ~óў; mıx, mismar; прыбіць дёшку ~ámi taxtanı mismarlamaq, наві́сіць на ~ mismardan (mıxdan) asmaq.*

ЦВІ|ЦІ́ незак. ~ту́, ~цёш, ~цё́, ~ту́ць; *çişæk açmaq, çişæklemæk, gül açmaq; яблы́ня ~цё́ alma ağacı çişækleyir.*

ЦВЯРÓЗ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *ayıq.*

ЦЁЛ|А н. ~а, ~; 1. *cisim; жы́дкае (цё́рдае) ~а maye (bærk) cisim; 2. bødæn; част́кі ~а bødæn üzvləri.*

ЦЕЛАСКЛЯ́Д м. ~у, ~аў; *qəddi-qamət, bødæn quruluşu.*

ЦЕМНА|ТА́ ж. ~т́ы; мн. *няма; qaranlıq, zülmət; у ~цё́ qaranlıqda.*

ЦЁМР|А ж. ~ы; мн. *няма; qaranlıq, zülmət.*

ЦЁН|Ь м. ~ю, ~яў; *kölgə; сядзе́ць у ~і kölgədə oturmaq.*

ЦЕПЛАВ|Ы прым. ~а́я, ~о́е, ~ы́я; *isti, istilik; Ø ~а́я энэ́ргія istilik enerjisi.*

ЦЕПЛАХО́Д м. ~а, ~аў; *teploxod (mühərriklə işləyən gəmi).*

ЦЕПЛЫН|Я́ ж. ~і; мн. *няма; istilik, hərəarət.*

ЦЁРЦІ незак. *тру, трэш, трэ́, труць; 1. ovmaq; ~ спі́ну belini ovmaq (ovxalamaq), ~ во́чы gözlərini ovuşdurmaq; 2. döymək, əzmək, çəkmək.*

ЦЕСНАТ|А́ ж. ~ы́; мн. *няма; darısqallıq; ~а пако́я otağın darısqallığı.*

ЦЁСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *darısqal; ~ы пако́й darısqal otaq; 2. dar; ~ы аб́у́так dar ayaqqabı.*

ЦЁСТ|А н. ~а; мн. *няма; хэмі́р; ста́віць ~а хэ́мір qatmaq, заме́шваць ~а хэ́мір yoğurmaq.*

ЦЁСЦ|Ь м. ~я, мн. *цясц|í, ~ёў; qayınata (arvadin atası).*

ЦЁШЧ|А ж. ~ы, цёшч|аў́ і ~; *qayınana (arvadin anası).*

ЦЁШ|ЫЩА незак. ~у́ся, ~ы́ся, ~ы́цца, ~а́цца; *ləzzət almaq, həzz almaq.*

ЦЁЗ|КА м. і ж. ~кі́, ~ак; *adaş.*

ЦЁМНА прысл. *безас. у знач. вык. qaranlıqdır; на вóліцы было́ ~ küşə qaranlıq idi.*

ЦЁМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *qaranlıq; ~ая ноч qaranlıq gecə, ~ы лес qaranlıq meşə; 2. tutqun, qaramtil; ~ы ко́лер tutqun rəng.*

ЦЁПЛА прысл. 1. *hərəarətlə; ~ прыві́таць hərəarətlə salamla-maq; 2. безас. у знач. вык. istidir; сё́ння ~ bu gün istidir.*

ЦЁПЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *isti, ilıq, mülayim; ~ы пако́й isti otaq, ~ыя кра́іны isti ölkələr; ~ае па́літо isti palto, ~ае ма́ла-ко́ ilıq süd, ~ае надво́р'e isti hava.*

ЦЁТ|КА ж. ~кі́, ~ак; 1. *xala; 2. bibi (mamá).*

ЦІ злучн. 1. *ya, və ya, ya da, yaxud; у субо́ты ~ў нядзе́лю ya şənbə, ya bazar günü, я ~ён тэ́п ya o; 2. yoxsa; yoxsa atamı çağıraram; ~ незадаво́лены? yoxsa narazısan? ~ пóз-на? yoxsa gecdir? сін. абó, альбо́, хіба́.*

ЦІКА́ВА прысл. *maraqla; ~ расказа́ць та-raqла danış-maq; сін. заха́пляльна, займа́льна, прыва́бна, чаро́ўна, спаку́сліва.*

ЦІКА́ВАСЦ|Ь ж. ~і́; мн. *няма; 1. maraq; прая́ўляць ~ь maraq göstərmək, ~ь да му́зыка́ musiqiyə maraq, чыта́ць з ~ю maraqla oxumaq.*

ЦІКА́В|ЩА незак. *ціка́ўлюся, ціка́в|іш-ся, ~і́цца, ~я́цца; maraqlanmaq; ~і́цца лі́та-рату́рай ədəbiyyatla maraqlanmaq, ~і́цца ім опунла maraqlanmaq, ё́н нічо́м не ~і́цца о heç nə ilə maraqlanmır.*

ЦІКА́В|ЩЬ незак. *ціка́ўлю, ціка́в|іш, ~і́ць, ~я́ць; maraqlandırmaq; яго́ ~і́ць ма-тэма́тыка они riyaziyyat maraqlandırır, мяне́ ~і́ць гэ́та пы́танне мәні bu məsələ maraqlandırır.*

ЦІКА́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *maraqlı; ~ая кні́га (фі́льм) maraqlı kitab (hekayə, film), ~ая гу́тарка maraqlı söhbət; 2. qəribə, gözəl; ~ы вóпана́к qəribə hadisə (əhvalat); сін. заха́пляючы, займа́льны, прыва́бны, чаро́ўны, спаку́слівы.*

ЦІН|А ж. ~ы́; мн. *няма; çamır, lil.*

ЦІСК м. ціск|у; мн. няма; тэзіі; атма-сфэрыны ~ *atmosfera tazyiqi*, вы́сокі (ні́зкі) ~ *yüksək (alçaq) tazyiq*, зме́рыць ~ *tazyiqi ölçmək*, крывя́нны ~ *qan tazyiqi*.

ЦІХА прысл. sakit, asta, yavaş; сядзе́ць ~ *sakit oturmaq*, гавары́ць ~ *yavaş danışmaq*.

ЦІХІ прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. yavaş, asta, alçaq; ісці́ ~ай хадзі́ *asta addımlarla yerimək*, ~і го́лас алча́қ сәс; 2. sakit, səssiz; ~ае ме́сца sakit yer; ~ая ву́ліца sakit küçə, ~і хлòнчык sakit uşaq; ♢ **Ціхі акіян** Sakit okean.

ЦІШЫН|Я ж. ~і; мн. няма; sakitlik, sükut; захо́ўваць ~іо sakitliyi gözlətmək, па́рышыць ~іо sükutu pozmaq.

ЦНАТЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bakirə.

ЦНО́Т|А ж. ~ы; мн. няма; bakirəlik.

ЦУДО́ўН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çox gözəl, çox yaxşı, əla; ~ы ча́лаве́к çox yaxşı adam.

ЦУ́К|АР м. ~ру, мн. цукр|ы, ~оў; qənd, şəkər; ку́скавы ~ *kəllə qənd*, ні́ць чай з ~рам *qəndlə çay içmək*; || прым. **цукро́в|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя бура́кі şəkər çiğundur.

ЦУКЕ́Р|КА ж. ~кі, ~ак; konfet; шака́ла́д-ная ~ка şokoladlı konfet, ка́ро́бка ~ак bir qutu konfet.

ЦЫГА́Н м. ~а́, ~оў; qaraçı.

ЦЫГА́Н|КА ж. ~кі, ~ак; qaraçı (qadın).

ЦЫГАРЭ́Т|А ж. ~ы, ~; siqaret.

ЦЫРК м. цырк|а, ~аў; sirk; найсці́ ў ~ *sirkə getmək*.

ЦЫРКУ́Л|Ь м. ~я, ~яў; pərgar.

ЦЫРУ́ЛЬНІК м. ~а, ~аў; dəllək, bərbər.

ЦЫРУ́ЛЬН|Я ж. ~і, ~яў; bərbərxana, dəlləkhana; зайсці́ ў ~ю *bərbərxanaya girmək*.

ЦЫРЫМО́Н|Я ж. ~і, ~й; mərasim; ва́-сё́льная ~я *toy mərasimi*.

ЦЫМЯ́Н|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tutqun, sönük.

ЦЭ́ГЛ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. кэ́рпіс; вогне-трыва́лая ~а *odadavamlı kərpic*, чы́рво́ная ~а *qırmızı kərpic*; 2. кэ́рпіс şəklində olan şey; || прым. **ца́глы́н|ы і ца́гелы́н|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ца́гелы́ны заво́д *kərpic zavodu*, ца́глы́ны дом *kərpic ev*.

ЦЭ́Л|ІЩА незак. ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца; nişan almaq, tuşlamaq; ~і́цца на мі-шэ́ні *hədəfi nişan almaq*.

ЦЭ́Л|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. bütün, bütöv; ~ы дзе́нь *bütün günü*, ~ы кава́лак *bütöv bir tikə*; 2. dolu; ~ая ішля́нка *dolu stəkan*; 3. böyük bir; ~ая ча́рада́ *böyük bir dəstə*, ~ая па́дзе́я *böyük bir hadisə*; 4. salamat; рэ́-чы ~ыя *şeylər salamatdır*; 5. матэм. tam; ~ая лі́чба *tam ədəd*.

ЦЭ́Л|Ь ж. ~і, цэ́ляў і цэ́лей; 1. hədəf, nişan; па́на́сці ў ~ь *hədəfə düşmək*.

ЦЭ́ННАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. qiymətli şey, dəyərli şey; 2. sərvət; **сін.** кашто́ўнасць.

ЦЭ́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qiymətli, dəyərli; ~ы пада́рунак *qiymətli hədiyyə*; 2. qiymətli, əhəmiyyətli; ~ая кні́га *əhəmiyyətli kitab*, ~ая прапа́но́ва *qiymətli təklif*; 3. qiymət qoyulmuş, qiymətləndirilmiş; ~ая банда́роль *qiymətləndirilmiş bağlama*.

ЦЭ́НТНЕР м. ~а, ~аў; sentner (100 kq).

ЦЭ́НТР м. цэ́нтр|а, ~аў; mərkəz; у ~ы го́рада *şəhərin mərkəzində*, ~а акру́жнасці *çevrənin mərkəzi*, пра́мысло́вы ~ *sənaye mərkəzi*; ♢ у ~ы ўва́зі diqqət mərkəzində.

ЦЭ́НТРА́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mərkəz, mərkəzi; ~ая ву́ліца *mərkəzi küçə*, ~ы на́пада́ючы *mərkəz hücumcusu*.

ЦЭ́Х м. цэ́х|а, ~аў; sex (fabrikdə, zavodda və s. şəbə); ма́йстар ~а *sex ustası*.

ЦЮ́ЛЕ́Н|Ь м. ~я, ~яў; suiti.

ЦЮ́ЛЬПА́Н м. ~а, ~аў; dağ lələsi, zanbaq.

ЦЯ́Г|А ж. ~і; мн. няма; 1. dartı qüvvəsi; 2. hava çəkmə.

ЦЯ́Г|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. daşmaq; ~ць ваду́ *su daşmaq*; 2. sürümək; ~ць бе́рвяно́ *tiri sürümək*; 3. разм. dartmaq; ~ць за ва́ласы са́ціти *dartmaq*.

ЦЯ́ГНІ́К м. ~а́, ~оў; qatar; тава́рныя ~і *yük qatarı*.

ЦЯ́ГН|У́ЦА незак. ~ўся, ця́гн|ешся, ~ецца, ~уцца; 1. çəkmək, dartılmaq; 2. uzanmaq, gərilmək.

ЦЯ́ГН|У́ЦЬ незак. ~ў, ця́гн|еш, ~е, ~уць (зак. сця́гнуць); çəkmək, sürümək; çəkib

арармақ; *~ўць лóдку на бéраг қайғи sahila çəktək; сін.* валачы.

ЦЯЖАР м. *~у, ~аў;* 1. ағирлиқ; *моу ~у ағирлиқ қiўvvəsi;* 2. зүлм, әсарәт; *калани́яльны ~ müstəmləkə zülmü.*

ЦЯЖКА присл. 1. çətin; 2. у знач. вык. çətindir; *~ навéрыць inanmaq çətinidir;* *♦ калі вам не цяжка zəhmət olmasa.*

ЦЯЖКАСЦ|Ь ж. *~і, ~ей;* çətinlik.

ЦЯЖК|І і ЦЯЖК|Ї прым. *~ая, ~ае, ~ія і ~ая, ~о́е, ~ія;* ағир; *~і груз ағир үйк, ~ая рабóта ағир іш, ~і хвóры ағир хəstə;* *♦ ~ая прамы́слóвасць* ағир сənaуе; **ант.** лəгкі.

ЦЯКУЧАСЦ|Ь ж. *~і;* мн. *няма;* ахисиліқ; *~ь кáдраў kadr axıslıǵı.*

ЦЯКУЧ|Ы прым. *~ая, ~ае, ~ыя;* ахисі, ахаг; *~ая вадá ахар su.*

ЦЯЛ|Я і ЦЯЛ|Ё н. *~яці, мн. цялят|ы, ~;* buzov, dana.

ЦЯЛЯЦІН|А ж. *~ы;* мн. *няма;* dana әti.

ЦЯМНЁ|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., *~е, ~юць* (зак. пацямнёць, сцямнёць); 1. qaralmaq; *серабрó ~е gümtüş qaralır;* 2. qaranlıqlaşmaq; *зімóй рáна ~е qışda qaranlıq tez düşür;* *♦ ~е ў вачáх gözlerimə qaranlıq çökür.*

ЦЯПЕР присл. *indi, hazırda.*

ЦЯПÉРАШН|І прым. *~яя, ~яе, ~ія;* *indiki, hazırki, builki;* *~яе лéта builki уay;* *♦ грам. ~і час* *indiki zaman.*

ЦЯПЛ|Ў н. *~а; мн. няма;* isti, istilik, hərə-rət; *два гра́дусы ~а iki dərəcə istilik.*

ЦЯРПÉНН|Е н. *~я; мн. няма;* səbir, dö-züm, hövsələ; *авалóдаць ~ем səbirli olmaq;* *♦ вьй́сці з ~я* hövsələdən çıxmaq.

ЦЯРП|ЁЦЬ незак. *~лю́, цёрп|іш, ~іць, ~яць;* 1. dözmək, səbir etmək; *~ёць боль ағрыа dözmək;* 2. uğramaq, məruz qalmaq; *~ёць няўдáчу müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq.*

ЦЯРП|М|Ы прым. *~ая, ~ае, ~ыя;* dözə bi-lən, dözümlü.

ЦЯРПЛ|ВА присл. *səbirlə;* *~ чакáць sə-birlə gözlətmək.*

ЦЯРПЛ|В|Ы прым. *~ая, ~ае, ~ыя;* səbirli, dözümlü, hövsələli; *~ы чалавéк səbirli adam.*

ЦЯСЛЯР м. *цесляр|а, ~оў;* dülgər.

ЦЯСН|Н|А ж. *~ы, ~;* dərə; *глыбóкая ~а dərín dərə.*

ЦЯ|ЧЫ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., *~чэ, ~кúць;* 1. axmaq; *ракá ~чэ çay axır, вадá ~чэ su axır, слэ́зы ~кúць göz yaşları axır;* 2. axıtmmaq; *вядрó ~чэ vedrə axıdır.*

ЦЯЧЭНН|Е н. *~я, ~яў;* axın, ахар; *~е ракі çayın ахарı;* *♦ плыць на ~і* axarla üzmək.

Ч

ЧАБА́Н м. чабан|а, ~о́у; çoban.

ЧАБУРЭ́К м. ~а, ~аў; çibərək, ətqutabi.

ЧАДР|А́ ж. ~ы, ча́драў; çadra, çarşab.

ЧА|Й м. ча|ю, мн. ~і, ~ёў; çay; ни́ць ~й çay içmək, мо́цны ~й tünd çay, ~й з лімо́нам lutulu çay, купи́ць па́чку ~ю bir büküm çay almaq; || прым. ча́йни|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая лы́жка çay qaşığı.

ЧА́ЙК|А ж. ~і, чаек; qağayı.

ЧА́ЙНИК м. ~а, ~аў; 1. çaydan; наби́ра́ць ваду́ ў ~ çaydanı su ilə doldurmaq; 2. çaynik; зава́рны ~ dət çaynıyı.

ЧАКА́НН|Е н. ~я; мн. няма; 1. gözləmə; за́ла ~я gözləmə otağı; 2. intizar.

ЧАКА́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; gözləmək; ~ць сябро́ўку rəfiqəsini gözlətmək, ~ць дапамо́гі kömək gözləmək.

ЧАЛАВЕ́К м. ~а, мн. людз|і, ~ёй; 1. adam, insan; малады́ (пажылы́) ~ cavan (yaşlı) adam, разу́мны ~ ağıllı adam; 2. nəfər, şəxs; не́калькі ~ bir neçə nəfər, дзе́сяць ~ on nəfər.

ЧАЛАВЕ́ЦТВ|А н. ~а; мн. няма; bəşəriyyət; прагрэ́сіўнае ~a mütərəqqi bəşəriyyət.

ЧАЛАВЕ́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; insanpərvər, insan, insani; ~ыя адно́сіны insani münasibət.

ЧАЛАВЕ́Ч|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; insan, insani; ~ае грама́дства insan cəmiyyəti.

ЧАМАДА́Н м. ~а, ~аў; çamadan; скла́сці рэ́чы ў ~ şeyləri çamadana uığmaq.

ЧАМУ́ прысл., злучн. nədən, nəyə görə.

ЧАПА́ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; to-
хунмаq, dəумəк, əl vurмаq; *не ~й ягó она*
dəумə; сін. крáтаць.

ЧАПЛЯ ж. ~і, ~яў; ваг (quş).

ЧАПЛЯЇЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; *yapışmaq, yapışib sallanmaq.*

ЧАРАВІК|І *мн.* ~аў, *адз.* чаравік, ~а; gō-dəkboğaz çəkmə.

ЧАРАД|А ж. ~Ы, мн. чарод|Ы, ~; 1. sürü, naxır; ~а авéчак qoyun sürüsü; 2. dəstə, qatar; ~а нмүуак qus dəstəsi.

ЧАРАДЗЭ|Й *м.* ~я, ~яў; cadugər, sehrbaz.

ЧАРАДЗЭЙН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя;
1. sehrli, cadulu, tilsimli; 2. füsunkar, mæf-
tunedici.

ЧАРАПÁХ|А ж. ~i, ~; tısbağa.

ЧАРАПІЦ|А жс. ~ы, ~; kirəmit.

ЧАРВЯК *м.* ~а, *мн.* чэрві і чарвякі, чарвэй і чарвякоў; *qurd*; *шаўкавічны* ~ *ipək qurdu*.

ЧАРГ | **А** ж. ~i, мн. чэргі, ~аў i ~; nǒnbə; *стаяць у чарзэ nǒnbədə dayanmaq, на чарзэ nǒnbə ilə; ◇ у пэрыюу ~у ilk nǒnbədə.*

ЧАРГ|АВАЦЦА *незак.* ~ýюся, ~ýешся, ~ýецца, ~ýюцца; 1. *növbələnmək, bir-birini əvəz etmək*; 2. *грам. əvəzlənmək*.

ЧАРГÓВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; növbəti;
~ы нýмар часóница *jurnalın növbəti nömrəsi.*

ЧАР|КА жс. ~ки, ~ак; qədəh, badə, şarap
kadehi.

ЧАРНАВІК м. ~á, ~óŷ; qaralama; *нісáць* ~ *qaralama yazmaq*.

ЧАРНАВУС|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя;
qarabığ.

ЧАРНАЗЁМ *м.* ~у; *мн.* няма; qaratorpaq.

ЧАРНАСЛІ|Ў *м. ~ву; мн. няма; qara gavalı.*

ЧАРНЁ|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць;
qaralmaq; *ант.* бялёць.

ЇАРНІЛ|А н. ~а; мн. *няма*; *mürəkkəb*;
nicaŭ ~am mürəkkəblə yazmaq.

ЧАРНІЛЬНИЦА ж. ~ы, ~; mürəkkəb qabı.

ЧАРНІЦЫ *мн. ~; адз. няма; qaragilə, mərcan.*

ЧАРН|ЇЦЬ *незак.* ~ію, ч́орн|іш, ~іць, ~яць;
1. qaraltmaq; ~іць *валасы саціні qaraltmaq*;
2. ləkələmək, qara yaxmaq.

ЧАРÓМХ|А ж. $\sim i$, $\sim$; meşə gilası.

ЧАРÓТ *м.* ~у; *мн.* няма; *бат.* qamiş, qarği.

ЧАРПАК *м.* ~á, ~óŷ; 1. çömçə; 2. abgərdən.

ЧАРЦІЁЖ *м.* ~яжá, ~яжóў; çizgi; ~ б*у-*
дынка *binanın çizgiləri.*

ЧАР|ЦІЦЬ *незак.* ~чú, чэрц|іш, ~іць, ~яць
(*зак.* начарціць); cızmaq, cızıq cəkmək.

ЧАРЧЭНН|Е н. ~я; мн. *няма*; *rəsmxət*;
γrók ~я *rəsmxət dərsi*.

ЧАРЭШ|НЯ ж. ~ні, ~ань і ~няў; gilas.

ЧАС м. *čas*[y, ~óŷ; 1. zaman; ~ *i* *prastóra* zaman və *məkan*; 2. vaxt; ~ *ne* *çakáe* vaxt *gözləmir*; 3. müddət; *za* *karótmki* ~ *qısa müddətdə*; 4. fəsil, mövsüm; ~ы *zóda ilin fəsil-ləri, zímni* ~ *qış mövsümü*; 5. dövr; *ваénны* ~ *müharibə dövrü*; 6. *грам.* zaman; *цяпéрашні* ~ *indiki zaman, прóшлы* ~ *keçmiş zaman, б́удучы* ~ *gələcək zaman*; ♦ ~ *ад* ~ *y* vaxtaşırı, *arabir*, *увесь* ~ *həmişə, y xútkm* ~ *e* tezliklə, *ранéў* ~ *y* vaxtından əvvəl, *y апóшні* ~ *son vaxtlar*.

ЧА|САЦЦА *незак.* ~шўся, чэш|ашся, ~ац-ца, ~уцца; 1. qaşınmaq, gicişmək; у ягб рўкі чэшўцца онун әлләри гичиш; 2. daranmaq.

ЧА|САЦЬ *незак.* ~шú, чéш|аш, ~а, ~уць;
1. qasımaq; 2. daramaq; ~сáць *валас'ы сацітí*
daramaq.

ЧАСН|ОК *м.* ~акý; *мн.* няма; sarımsaq.

ЧАСОВА *присл.* müvəqqəti olaraq.

ЧАСÓВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; müvəqqəti;
~ыя *цяжкасу* müvəqqəti çətinliklər.

ЧАСÓПИС *м.* ~а, ~аў; jurnal, məstuiə; *литературны* ~ ədəbi məstuiə.

ЧА́СТА *присл.* tez-tez; ~ *сустра́кацца* tez-tez görüşmək; **ант.** рэ́дка.

ЧАСТАВАНН | *Е н. ~я; мн. няма; 1. qonaq etmә; 2. үемәк-ісмәк.*

ЧАСТ|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (*зак.* пачаставаць); qonɑq etmæk; ~аваць чаём чава qonɑq etmæk.

ЧАСТАТ|Á ж. ~Ы, частот; tezlik.

ЧАСТ|КА ж. ~ki, ~ак; 1. hissə, qism, bir hissə; ~ка будынка *binanın bir hissəsi*, центральная ~ка горада *şəhərin mərkəz hissəsi*; 2. şöbə; навучальная ~ка *tədris şöbəsi*; ♦ ~ки *свёту* *qitələr*.

ЧАСТУШ|КА жс. ~ки, ~ак; meyxana, bədiyə.

ЧАСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sıx, qalın; ~ы *грэбень sıx dişli daraq*; 2. tez-tez olan; ~ы *пульс tez-tez vuran nəbz*, ~ыя *бясэды tez-tez olan söhbətlər*; ант. рэдкі.

ЧАСЦІН|А жс. ~ы, ~; hissə, qism; ♦ грам. ~ы *мобы* nitq hissələri.

ЧАСЦІЦ|А жс. ~ы, ~; 1. zərrəcik, zərrə; ~а *пылу toz zərrəciyi*; 2. грам. ədat.

ЧАСЦ|Ь жс. часьц[i], ~ей; hissə; *воінская ~ь hərbi hissə*.

ЧАТЫРНАЦЦА|Ь ліч. РДМ ~і, Т ~цю; on dörd; ~ь *дзён on dörd gün*.

ЧАТЫР|Ы ліч. РМ ~ох, Д ~ом, Т ~ма, dörd; ~ы *кнігі dörd kitab*.

ЧАТЫР|ЫСТА ліч. Р ~охсót, Д ~омстám, Т ~мастáмі, М (аб) ~охстáх; dörd yüz; ~ыста *кніг dörd yüz kitab*.

ЧАХ|ОЛ м. ~лá, ~лóў; örtük; ~ол для *кóў-дры yorğan örtüyü*.

ЧАЦВ|ЁР м. ~яргá, ~яргóў; cümə axşamı, dördüncü gün.

ЧАЦВЁР|А ліч. РМ чацвярых, Д чацвярым, В чацвёра і чацвярых, Т чацвярымі; dörd, dörd nəfər; *ix было ~a onlar dörd nəfər idilər*.

ЧАЦВЁР|КА жс. ~кі, ~ак; 1. dörd (qiymət); 2. dördlük.

ЧАЦВЁРТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; dördüncü; ~ы клас *dördüncü sinif*, ~ае *сакавіка martin dördü*.

ЧАШ|А жс. ~ы, ~; kasa, cam.

ЧАЯВÓД м. ~а, ~аў; çaybəcərən, çayçı.

ЧВЭРЦ|Ь жс. ~і, ~яў і ~ей; 1. dörddəbir; ~ь *яблыка almanın dörddəbiri*, без ~і *два ikiyə on beş dəqiqə qalib*; 2. rüb; *першая ~ь birinci rüb*.

ЧЛЕН м. член[á], ~аў; üzv; ~ сям'і *ailə üzvü*, ~ы *скáза cümlə üzvləri*.

ЧЛЯН|ІЦЬ незак. ~ю, члén[іш, ~іць, ~яць; bölmək, üzvlərə ayırmaq.

ЧМЕЛЬ м. чмял[я], ~ёў; eşşək arısı.

ЧÓРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qara; ~ая *сукénка qara don*, ~ыя *валасы qara saç*; ♦ ~ы *хлеб qara çörək*, ~ыя *метáлы qara metallar*, ~ы *ход арха qarı*, ~ым *па бéлым kor-kor, gör-gör*.

ЧОРТ м. чóрта, мн. чóрці, чарцéй; şeytan; ♦ к *чóрту cəhənnəmə*.

ЧУЖ|Ы прым. ~áя, ~óе, ~ыя; özgə, yad; ~áя *кніга özgənin kitabı*, *пад ~ым імем özgə adı ilə*, ~ы *чалавék yad adam*.

ЧУЖЫН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; özgə, gəlmə.

ЧУЛЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təsirli, həyəcanlandırıcı; həssas; ~ы *чалавék həssas adam*.

ЧУЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həssas; ~ае *сэрца həssas ürək*.

ЧУТ|КА жс. ~кі, ~ак; xəbər, şayiə; *распаў-сюджваць ~кі şayiə yaymaq*.

ЧУТНА безас. у знач. вык. eşidilir; *тут дóбра ~ buradan yaxşı eşidilir*.

ЧУТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; eşidilən, eşidilə bilən.

ЧУ|ЦЬ незак. чý|ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пачýць); eşitmək; *ён дрóнна ~е o pis eşidir*.

ЧУЧАЛ|А н. ~а, ~; müqəvva; ~а *нтышкі quş müqəvvası*.

ЧХА|ЦЬ незак. чхá|ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Чхнуць.

ЧХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. чхаць); asqırmaq.

ЧЫГУН|КА жс. ~кі, ~ак; dəmir yolu.

ЧЫЙ займ. Р чыйгó, Д чыймý, В чыйгó і чый, ТМ чыйм; kimin; *чыйя гóта рýчка? bu kimin qələmidir?*

ЧЫМ злучн. 1. -дан, -дэн; -dansa, -dənsə; *ён ігрáе лени ~я o tənədən yaxşı çalır*; 2. нэ қэдэр; ~ *ранéй, тым лени нэ қэдэр tez olsa bir o qədər yaxşıdır*.

ЧЫРВАНÉ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. пачырванéць); 1. qızarmaq; *памідóры пачалі ~ць pomidorlar qızarmağa başlayıb*, ~ць *ад хóладу soyuqdan qızarmaq*; 2. qızarmaq, görünmək (qırmızı şey haqqında); 3. qızarmaq, utanmaq, xəcalət çəkmək; ~ць *ад сóраму utandığından qızarmaq*.

ЧЫРВÓН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qırmızı.

ЧЫС|ЛÓ н. ~лá, чýс|ел і ~лаў; tarix; *якóе сёння ~лó? bu gün ayın neçəsidir?*

ЧЫСТА прысл. təmiz; ~ *в ýмыць рýкі əllə-rini təmiz yumaq*.

ЧЫСТАСАРД'ЭЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *təmizürəkli, açıqqələbli, səmimi*.

ЧЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *təmiz; ~ая nasıdā təmiz qab, ~ае адзённые təmiz paltar*.

ЧЫСЦІН|Я ж. ~і; *мн. няма; təmizlik; захоўваць ~ю təmizliyi gözləmək*.

ЧЫ|СЦІЦЬ незак. ~шчу, ~сціш, ~сціць, ~сцяць; 1. *təmizləmək, sürtmək; ~сціць абутак аууqabını təmizləmək, ~сціць зубы dişlərini sürtmək*; 2. *təmizləmək, soymaq; ~сціць цыбулю (бўльбу) soğan (kartof) soymaq*.

ЧЫТАЛ|НЯ ж. ~ьні, ~ень і ~ьняў; *qıraətxana, oxu zalı*.

ЧЫТАНН|Е н. ~я, ~яў; *охума, oxu, mütalie*.

ЧЫТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. прачытаць); 1. *охумаq; ~ць кнігу (gazətu), kitab (qəzet) oxumaq*; 2. *охумаq, demək; ~ць вёршы на памяць şeiri əzbərdən demək*.

ЧЫТАЧ м. ~а, ~оў; *охуси; сустрэча з ~амі oxicularla görüş; || прым. чытацк|i, ~ая, ~ае, ~ія; ~і bilət oxucu bileti*.

ЧЭМПІЁН м. ~а, ~аў; *çempion (qalib idmançı); ~ свету na шаўках dama üzrə dünya çempionu*.

ЧЭМПІЯНАТ м. ~у, ~аў; *çempionat, çempionluq yarışı; ~ свету na футболе futbol üzrə dünya çempionluğu (yarışı)*.

ЧЭРАП м. ~а, *мн. чарап|ы, ~оў; kəllə*.

ЧЭРВЕЦ|Ь м. ~я; *мн. няма; iyun, iyun ayı; || прым. чэровеньск|i, ~ая, ~ае, ~ія*.

ЧЭРСТВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *bayat, quru; ~ы хлеб bayat çörək*.

ЧЭСНА прысл. *namusla, vicdanla, düz, doğru; ♦ ~ кáжучы düzünü desək, doğrusu*.

ЧЭСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *düz, təmiz, namuslu, vicdanlı; ~ы чалавék düz adam; ♦ ~ае слова vicdan haqqı*.

ЧЭСЦ|Ь ж. ~і; *мн. няма; namus, vicdan, şərəf; беражы ~ь змóладу şərəfini gənclikdən qoru*.

ЧЭХ м. чэх|а, ~аў; *çex (xalq); || прым. чэшск|i, ~ая, ~ае, ~ія*.

III

ША́Б|ЛЯ ж. ~лі, ~ель *i* ~ляў; qılınc.

ШАВЕ́Ц м. шаўц|á, ~óў; çəkməçi.

ШАВЯЛ|І́ЦЬ незак. ~ю, шавéл|iш, ~іць, ~яць; tərətmək, hərəkətə gətirmək; ~іць *páльцaми barmaqlarını tərətmək*.

ША́Г м. ша́г|у, мн. шаг|i, ~óў; addım; *ісцi хўткім ~ам iti addımlarla getmək*; **сін.** крок.

ША́ГАМ присл. addımla; **сін.** *ша́гам марш!* addımla marş!

ШАГ|А́|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. шагнўць); addımlamaq, addım atmaq, yerimək; ~ць *na dəróze yol ilə addımlamaq*; **сін.** крóчыць.

ШАГН|У́ЦЬ зак. ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; гл. Шагáць.

ША́ЙБ|А ж. ~ы, ~аў *i* ~; şaybá.

ШАКА́Л м. ~а, ~аў; çaqqal.

ШАКАЛ|А́Д м. ~у; мн. няма; şokolad (şir-niyyat növü); *карóбка ~у bir qutu şokolad*.

ШАЛ|А́Ш м. ~á, ~óў; koma, daxma.

ША́ЛІК м. ~а, ~аў; şərf; *цёплы ~ isti şərf*.

ШАЛУП|І́НН|Е н. ~я; мн. няма; qabıq; *буль-бянóе ~е kartof qabığı*.

ШАМА|ЦЕ́ЦЬ незак. ~чў, ~ціш, ~ціць, ~цяць; 1. xışıldamaq; 2. xışıldatmaq; ~це́ць *nanéráü kağızı xışıldatmaq*.

ШАН|АВА́ЦЬ незак. ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; hörmətlə yad etmək; ~авáць чыю́-н. *páмяць kimin xatirəsini hörmətlə yad etmək*.

ША́П|КА ж. ~кі, ~ак; rəraq; *надзёць ~ку rəraqını qoymaq*.

ШАПН|УЦЬ зак. ~у, ~эш, ~э, ~уць; гл. **Шап|таць.**

ШАП|ТАЦЦА незак. ~чуся, шэпч|ашся, ~ацца, ~уцца; ріçıldармақ.

ШАП|ТАЦЬ незак. ~чу, шэпч|аш, ~а, ~уць (зак. шапнуць); ріçıldамақ.

ШАР м. шара, мн. шар|ы, ~оў; 1. kürə, şar; зямны ~ yer kürəsi; 2. balon; навётраны ~ hava balonu; ♦ **хоць ~ом накаці** bomboşdur.

ШАРЭНГ|А ж. ~і, ~аў і ~; sıra, cərgə, səf.

ШАСЦЁР|А ліч. РМ шасцярых, Д шасцярым, В шасцёра і шасцярых, Т шасцярымі; altı, altı nəfər; ~а братоў altı qardaş. **ШАСЦІДЗЯСЯТ|Ы** ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; altmışıncı.

ШАТЭН м. ~а, ~аў; xurmayı saçlı.

ШАФ|А ж. ~ы, ~; dolab; адзёжная ~а paltar dolabı, кніжная ~а kitab dolabı.

ШАФЁР м. ~а, ~аў; sürücü; ~ таксі taksi sürücüsü.

ШАХМАТ|Ы мн. ~аў і ~; адз. няма; şahmat; гуляць у ~ы şahmat oynamaq.

ШАХТ|А ж. ~ы, ~аў і ~; qazma, mədən; працаваць у шахце qazmada işləmək.

ШАХЦЁР м. ~а, ~аў; qazmaçı.

ШАШК|А мн. ~ак, адз. шашк|а, ~і; dama oyunu.

ШАШЛЫК м. ~у, ~оў; kabab.

ШАШЛ|ОК м. ~ка, ~коў; заал. safsar, safsar xəzi.

ШВАГ|ЕР м. ~ра, ~раў; qayın (arvadin qardaşı).

ШВЕЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tikiş; ~ая фабрыка tikiş fabriki.

ШВ|О н. ~а, ~оў; 1. tikiş yeri; 2. tikiş; ♦ мед. **накладці швы** tikiş qoymaq.

ШКАД|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць (зак. пашкадаваць); 1. yazıǵı gəlmək; ~аваць дзіця ўага уаыǵı gəlmək; 2. təəssüflənmək; я ~ую, што не пайшоў у тэатр teatra getmədiyimə təəssüflənirəm; 3. əsirgətmək; ~аваць грошы pulunu əsirgətmək.

ШКАРПЭТ|К|А мн. ~ак, адз. шарпэтк|а, ~і; corab, kişi corabı; надзець ~кі corablarını geyinmək.

ШКІЛЁТ м. ~а, ~аў; skelet (bədənin sümük hissəsi).

ШКЛ|О н. ~а; мн. няма; şüşə; аконнае ~о rəncəşə şüşəsi, лямпавае ~о lampə şüşəsi; || прым. **шклян|ы**, ~аы, ~оё, ~ыя; ~ы посуд şüşə qab.

ШКЛЯН|КА ж. ~кі, ~ак; stəkan; выніць ~ку вады bir stəkan su içmək.

ШКОД|А ж. ~ы; мн. няма; zərər, ziyan; прыносіць ~у zərər gətirmək; ант. карысьць.

ШКОДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, ~дзяць (зак. пашкодзіць); ziyan vurmaq, zərər vermək.

ШКОДНІК м. ~а, ~аў; 1. zərərverici, ziyanverici; 2. ziyankar.

ШКОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zərərli, ziyanlı; ~ая прывычка zərərli vərdiş.

ШКОЛ|А ж. ~ы, ~; məktəb; сярэдня ~а orta məktəb, вучыцца ў ~е məktəbdə oxumaq, закончыць сярэдняю ~у orta məktəbi bitirmək, вышэйшая ~а ali məktəb; || прым. **шкóльн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы двор məktəb həyəti.

ШКОЛЬНІК м. ~а, ~аў; məktəbli.

ШКОЛЬНІЦ|А ж. ~ы, ~; məktəbli qız.

ШКУР|А ж. ~ы, ~; dəri; авёчая ~а qoyun dərisi.

ШЛЮБ м. шлюб|у, ~аў; kəbin, nikah; ♦ **браць** ~ evlənmək, **зарэгістраваць** ~ kəbin kəsdirmək; || прым. **шлюбн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае пасвёчанне nikah kağızı.

ШЛЯХ м. шлях|у; мн. шлях|і, ~оў; yol; шырокі ~ enli yol, марскі ~ dəniz yolu, кароткі ~ kəşə yol, жыццёвы ~ həyat (ömr) yolu.

ШМАТГАДОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çoxillik; ~ыя расліны çoxillik bitkilər.

ШМАТКРОП|Е н. ~я, ~яў; грам. nöqtələr, çox nöqtə.

ШМАТЛІК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; çoxlu, saysız-hesabsız, çoxsaylı.

ШНУР м. шнур|а, ~оў; 1. qaytan, ip; 2. elektrik məftili.

ШНУР|ОК м. ~ка, ~коў; qaytan, bağ; ~кі для чаравікаў çəktə bağı.

ШОЛАХ м. ~у, ~аў; xışılı; ~ лістоў yarpaqların xışılması.

ШОРГАТ м. ~у, ~аў; xışılı.

ШОСТ м. шаст|а, ~оў; paya, ağac; скачок з ~ом ağacla tullanma.

ШОСТЫ *лич.* ~ая, ~ае, ~ыя; altıncı; *палова ~ай altının yarısı (saat).*

ШОЎК *м.* шоўку, *мн.* шаўк|і, ~оў; ірэк; || *прым.* **шоўкавы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая *тканіна ірэк рагча.*

ШПАГ|А *жс.* ~і, ~; qılınç.

ШПАК *м.* шпак|á, ~оў; siğirçin.

ШПАЛЁР|Ы *мн.* ~аў і ~; *адз.* няма; divar kağızı.

ШПАРКА *присл.* tez, tez-tez, iti, cəld; бэгчы ~ *iti qaşmaq.*

ШПАРК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; tələskən, tələsik; ~ія *króki tələsik addımlar.*

ШПЁН *м.* ~а, ~аў; casus.

ШПІЛ|ЬКА *жс.* ~ькі, ~ек; sancaq; *заушніцъ ~ькай sancaqlamaq, sancaq vurmaq.*

ШПНАТ *м.* ~у; *мн.* няма; ispanaq.

ШПТАЛ|Ь *м.* ~я, ~яў; hərbi xəstəxana; *палаявы ~ь səhra xəstəxanası.*

ШПЯНАЖ *м.* ~у; *мн.* няма; casusluq.

ШПРЫЦ *м.* шпрыц|а, ~аў; şpris.

ШРАМ *м.* шрам|а, ~аў; çarıq yeri.

ШРЫФТ *м.* шрыфту, *мн.* шрыфт|ы, ~оў; hərf, basma hərf; *набрáць вялікім ~ам iri hərfərlə yazmaq.*

ШТАБ *м.* штаб|а, *мн.* штаб|ы, ~оў; qərargah.

ШТАМП *м.* штамп|а, ~аў; ştap (möhürün bir növü); *пастáвіць ~ ştap vurmaq.*

ШТАНГ|А *жс.* ~і, ~аў і ~; *снарт.* ştanq (hər iki başında ağırlıq olan dəmir qol).

ШТАНЫ *мн.* ~оў; *адз.* няма; şalvar.

ШТО¹ *займ.* Р чагó, Д чаму́, В што, ТМ чым; пэ; *гэта ~? bu nədir? ~ эн сказаў? о nə dedi? ~ здарылася? nə olub? у чым справа? nə olub?*

ШТО² *злучн., часц.;* ki; *я ведаў, што вы прыйдзеце тэп bilirdim ki, siz gələcəksiniz.*

ШТОГАДОВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; il-lik, hərillik; ~ы *адпачынак hərillik (illik) təzəniyyət.*

ШТОДЗЁНН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; gündəlik, hərgünkü, adi; ~ая *gazəta gündəlik qəzet.*

ШТОМЕСЯЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; aylıq.

ШТО-НЁБУДЗЬ *займ.* Р чагó-нёбудзь, Д чаму́-нёбудзь, ТМ чым-нёбудзь; bir şey; *раскажы́ мне ~ тэпə bir şey danış.*

ШТОПАР *м.* ~а, ~аў; burğu, şüşəaçan.

ШТОР|А *жс.* ~ы, ~; pəncərə pərdəsi; *анусціць ~у pərdəni salmaq.*

ШТОРМ *м.* штóрм|у, ~аў; fırtına.

ШТОТЫДНЁВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; hər həftə, həftəlik.

ШТРАФ *м.* штрáф|у, ~аў; cərimə; *плаціць ~ cərimə vermək; || прым.* **штрафн|ы**, ~áя, ~ёе, ~ыя; ~áя *пляцёўка cərimə meydancası, ~ы ўдár cərimə zərbəsi.*

ШТРАФ|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~ўеш, ~ўе, ~уюць; cərimə etmək, cərimələmək.

ШТРЫХ *м.* штрых|á, ~оў; çizgi.

ШТУК|А *жс.* ~і, ~; ədəd, dənə; *адна ~а bir dənə, дзве (тры, чатыры) ~і iki (üç, dörd) dənə, пяць (шэсць) ~ beş (altı) dənə; дзэсяць ~ яек on ədəd yumurta.*

ШТУРМ *м.* штурм|у, ~аў; hücum, həmlə.

ШТУРМ|АВАЦЬ *незак.* ~ую, ~ўеш, ~ўе, ~уюць; hücumə keçmək, həmlə etmək.

ШТУРХА|ЦЦА *незак.* ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца; itələnmək, itələşmək.

ШТУРХА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. штурхнуць); itələmək.

ШТУРХН|УЦЬ *зак.* ~ў, ~эш, ~é, ~ўць; *гл.* Штурхаць.

ШТУРШ|ОК *м.* ~ка́, ~коў; təkan; *наслужыць ~кóм təkan olmaq (vermək).*

ШТУЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; süni, qeyri-təbii, düzəltmə; ~ая *скўра süni dəri, ~ы снадарóжнік süni reyк, ~ая ўсмёшка süni təbəssüm, ~ыя зўбы düzəltmə dişlər; ант.* натуральны.

ШТЫК *м.* штык|á, ~оў; süngü.

ШУБ|А *жс.* ~ы, ~; kürk; *жанóчая ~а qadın kürkü, надзэць (зняць) ~у kürkünü geyintmək (soyunmaq).*

ШУКА|ЦЬ *незак.* ~ю, ~еш, ~е, ~юць; axtarmaq; ~ць *кнїзу kitab axtarmaq, ~ць нафту neft axtarmaq, ~ць цябё səni axtarıram, ~ць кватэру mənzil axtarmaq, ~ць працу iş axtarmaq, ~ць патрэбнае слова lazım olan sözü axtarmaq, ~ць вачыма göz-ləri ilə axtarmaq, ~ць праўду həqiqəti axtarmaq, ~ць шчáсьця xoşbəxtlik axtarmaq, ~ць падтрымкі dayaq (dəstək) axtarmaq, ~ць падста́вы bəhanə axtarmaq, ~ць зру́чны*

вѣнадак firsət axtarmaq; ◇ **хто** ~е, **той** *знѡйѡзе* axtaran tapar.

ШУМ|ЁЦЬ *незак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. нашумѣць); *səslənmək*; ~іць *бор şat meşəsi səslənir*.

ШУРПА|ТЫ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *kələ-kötür*.

ШУФЛЯ|Д|А *жс.* ~ы, ~; *siyirmə*; ~а *ў шáфе* dolabın siyirməsi.

ШЧАБЯ|ТАЦЬ *незак.* ~чу, *шчабѣч|аш*, ~а, ~уць; 1. *civildəmək, cikkildəmək*; 2. *cəh-cəh vurmaq*; *птушки шчабѣчуць quşlar cəh-cəh vurur*.

ШЧАВЕЛ|Ь *м.* ~ю; *мн. няма*; *quzuqulağı, turşəng*.

ШЧАК|Ѓ *жс.* ~і, *мн. шчѡк|і*, ~; *yanaq*; *ружѡвыя* ~і *al yanaqlar*.

ШЧАНЯ *і* **ШЧАНЁ** *н.* *шчаня|ці*, ~т; *küçük*.

ШЧАСЛІВА *присл.* *xoşbəxt, xoşbəxtliklə*; *жыць* ~ *xoşbəxt yaşamaq*.

ШЧАСЛІВ|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *xoşbəxt*; ~ае *жыццѣ xoşbəxt həyat*; ◇ **~ай да-рогі!** *yaxşı yol!*

ШЧАСЦ|Е *н.* ~я; *мн. няма*; *xoşbəxtlik*; *жадаю вам* ~я *sizə xoşəxtlik arzulayıram*; ◇ **на** ~е *xoşbəxtlikdən*.

ШЧАЎ|Е *н.* ~я; *мн. няма*; *quzuqulağı, turşəng*.

ШЧѦДР|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *səxavətli, əliaçıq*; ~ы *чалавѣк əliaçıq adam*.

ШЧѦТ|КА *жс.* ~кі, ~ак; *şotka, fırça*; ~ка *для бѡтаў аyaqqabı şotkası, адзѣжная* ~ка *paltar şotkası, зубная* ~ка *diş fırçası*.

ШЧУПА|К *м.* ~а, ~ѡ; *durnabalığı*.

ШЧЫЛН|А *жс.* ~ы, ~; *çatdaq, çat, yarıq*; ~а *ў падлѡзе döşəmənin yarığı*.

ШЧЫЛЬНА *присл.* 1. *lap yaxın*; *yaxından*; *падысьі* ~ *lap yaxın gəlmək*; 2. *sıx, kip*; ~ *закрыць крышку* *qarağı kip bağlamaq*.

ШЧЫЛЬН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *sıx*; 2. *qalın*; ~ая *папѣра qalın kağız*.

ШЧЫП|АЦЬ *незак.* ~лю, *шчып|еш*, ~е, ~юць (зак. *шчыпнуць*); *çimdikləmək*; *yandırmaq, göynətmək*; *дым* ~ле *вѡчы tüstü gözlərimi yandırır*.

ШЧЫПН|УЦЬ *зак.* ~ў, ~ѣш, ~ѣ, ~уць; *гл. Шчыпáць.*

ШЧЫПЦ|Ы *мн.* ~ѡ; *адз. няма*; 1. *maşa*; 2. *kəlbətin*; 3. *qənd kəlbətinini*; 4. *qozqıran*.

ШЧЫР|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *səmimi*; ~ае *сябрѡства sətimi dostluq*, ~ыя *слѡвы sətimi sözlər*, ~ы *чалавѣк sətimi adam*; **сін.** *чыстасардэчны*; **ант.** *няшчыры*, *прытворны*, *фальшывы*.

ШЧЫТ *м.* *шчыт|а*, ~ѡ; *qalxan, sipər*.

ШЧЫТАПАДѦБН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *qalxanabənzər, qalxanvarı*; ~ая *залѡза qalxanvarı (qalxanabənzər) vəz*.

ШЧѢП|КА *жс.* ~кі, ~ак; *talaşa*; ◇ **худы** *як* ~ка *çör kimidir (arıqdır)*.

ШЫБ|А *жс.* ~ы, ~; *şüşə*; *акѡнныя* ~ы *рапсѣра şüşəsi*.

ШЫЛ|А *н.* ~а, ~аў; *biz*.

ШЫЛЬД|А *жс.* ~ы, ~аў *і* ~; *lövə*.

ШЫНЁЛ|Ь *м.* *шынял|я*, ~ѣ; *şinel (əsgər paltosu)*.

ШЫН|КА *м.* ~кі, ~ак; *bud (donuz budu)*.

ШЫП|ЁЦЬ *незак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; *fişildamaq*.

ШЫПШЫН|А *жс.* ~ы; *мн. няма*; *itburnu*.

ШЫРМ|А *жс.* ~ы, ~аў *і* ~; *pərdəli arakəsmə*.

ШЫРѦК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; *enli, geniş*; ~ая *тканіна enli parça*; **ант.** *вўзкі*.

ШЫРЫН|Я *жс.* ~і; *мн. няма*; *en dairəsi, vüsət*; ~я *вўлицы küçənin eni*, ~ѣй *у два мѣтры iki metr enində*.

ШЫ|ЦЬ *незак.* *шы|ю*, ~еш, ~е, ~юць (зак. *сшыць*); *tikmək, tikdirmək*; ~ *кѡфту kofta tikmək*, ~ *палітѡ palto tikdirmək*.

ШЫШ|КА *жс.* ~кі, ~ак; *qoza (iynəyağraqlı ağaclarda)*; *саснѡвая* ~ка *şat qozası*.

ШЫ|Я *жс.* ~і, ~й *і* ~яў; *boyun*.

ШѢДѢЎР *м.* ~а, ~аў; *şah əsər*.

ШѢПАТ *і* **ШѢПТ** *м.* ~у, ~аў; *pıçıldı; гаварыць* ~ам *pıçıldı ilə danışmaq*.

ШѢРСЦ|Ь *жс.* ~і; *мн. няма*; *уун*; || *прым.*

шарсцян|Ы, ~а́я, ~ѡе, ~ы́я; ~а́я *сукѣнка уун paltar*.

ШѢР|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *boz*; ~ы *воўк boz canavar*.

ШѢСЦ|Ь *ліч.* *РДМ* *шасці*, *Т* *шасці*; *altı*; *шэсць гадѡў altı il*.

ШЭСЦЬСОТ *ліч.* *Р* *шасцісѡт*, *Д* *шасцістáм*, *Т* *шасціюстáмі*, *М* (аб) *шасцістáх*; *altı yüz*.



ЭВАКУА́ЦЫ|Я ж. ~і, ~й; təxliyyə, köçürülmə, daşınma; ~я насельніцтва əhalinin köçürülməsi; || прым. **эвакуа́цыйн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая камісія köçürtmə (təxliyyə) komissiyası.

ЭВАКУ́ІР|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, ~е, ~уюць; təxliyyə etmək, köçürtmək; ~аваць раненых yaralıları köçürtmək.

ЭВАЛЮ́ЦЫ|Я ж. ~і, ~й; təkamül; ~я раслін (жывёл) bitkilərin (heyvanların) təkamtülü; || прым. **эвалю́цыйн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая тэорыя təkamül nəzəriyyəsi.

ЭГА́ІЗМ м. ~у; мн. няма; xudbinlik, eqoizm, eqoistlik (özünüsevərlik).

ЭГА́ІСТ м. ~а, ~аў; xudbin, eqoist (ancaq özünü sevən adam); || прым. **эгаі́стычн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ўчы́нак eqoist hərəkət.

ЭГІ́ДА ж. ~ы; мн. няма; himayə, sayə; над ~ай himayəsi altında.

ЭКАЛО́ГІЯ ж. ~і; мн. няма; ekologiya.

ЭКАНАМІ́СТ м. ~а, ~аў; iqtisadçı.

ЭКАНАМІ́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; iqtisadi; ~ая палі́тыка iqtisadi siyasət, ~ая геаграфія iqtisadi coğrafiya, ~ае сунпрацо́ўніцтва iqtisadi əməkdaşlıq.

ЭКАНО́МІК|А ж. ~і; мн. няма; iqtisadiyyat; ~а краіны ölkənin iqtisadiyyatı, ~а сельскай гаспадаркі kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı.

ЭКАНОМІЦЬ *незак.* ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; *qənaət etmək*; ~іць *gróшы pula qənaət etmək*, ~іць *час vaxta qənaət etmək*.

ЭКАНОМІЯ *ж.* ~і; *мн. няма*; *qənaət*; ~я *páliva (вады, электраэнергіі) уапасаға (suya, elektrik enerjisinə) qənaət, барацьба за ~ю qənaət uğrunda mübarizə*; *♦ палітычная ~я siyasi iqtisad*.

ЭКАНОМНА *прысл.* *qənaətlə*; ~ *расходаваць вадў suyu qənaətlə işlətmək*.

ЭКАНОМНІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *qənaətcil*; ~ы *чалавёк qənaətcil adam, быць ~ым qənaətcil olmaq*; 2. *qənaətli*; ~ы *спóсаб qənaətli üsul*.

ЭКВАТАР *м.* ~а; *мн. няма*; *ekvator (yer kürəsinə yarıya bölən xəyalı xətt)*; *на ~ы ekvatorда*; || *прым. экваторыяльн[ы], ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя краіны ekvator ölkələri, ~ы круг ekvator dairəsi*.

ЭКВИВАЛЕНТ *м.* ~у, ~аў; *ekvivalent*.

ЭКЗАМЕН *м.* ~у, ~аў; *imtahan*; ~ *на матэматыцы riyaziyyat imtahanı, дзяржаўныя ~ы dövlət imtahanları, вусны ~ şifahi imtahan, пісьмовы ~ yazılı imtahan, устўныя (прыёмныя) ~ы qəbul imtahanları, цяжкі ~ çətin imtahan, рыхтавацца да ~у imtahana hazırlaşmaq*; || *прым. экзаменацыйн[ы], ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы білет imtahan bileti, ~ая сесія imtahan sessiyası*.

ЭКЗАМЕНАВАЊЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *imtahan etmək, yoxlamaq*; ~ *авáць студэнта tələbəni imtahan etmək*.

ЭКЗАМЕНАТАР *м.* ~а, ~аў; *imtahan edən, imtahan götürən*.

ЭКЗЭМПЛЯР *м.* ~а, ~аў; *nüsxə*; *у двух ~ax iki nüsxədə*.

ЭКІПАЖ *м.* ~а, ~аў; *heyуət*; ~ *карабля gəmi heyуəti, ~ танка tank heyуəti*.

ЭКІПРАВАЊЦЬ *незак.* *і* *зак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *təchiz etmək, təmin etmək*; ~ *авáць байцўў döyüşçüləri təchiz etmək*.

ЭКРА́Н *м.* ~а, ~аў; *ekran*; ~ *тэлевізара televizor ekranı, глядэць на ~ ekrana baxmaq*.

ЭКРА́НІЗАВАЊЦЬ *зак.* *і* *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *ekranlaşdırmaq*; ~ *авáць твóры*

(*рамáн, апóвесць*) *əsərləri (romanı, povesti) ekranlaşdırmaq*.

ЭКСКАВАТАР *м.* ~а, ~аў; *ekskavator*; *шагáючы ~ addımlayan ekskavator*.

ЭКСКАВАТАРШЧЫК *м.* ~а, ~аў; *ekskavatorçu*.

ЭКСКУРСАВО́Д *м.* ~а, ~аў; *ekskursiya rəhbəri*.

ЭКСКУ́РСІЯ *ж.* ~і, ~й; *ekskursiya (səyahət)*; ~я *на гóрадзе şəhərə ekskursiya, ~я ў музéі muzeyə ekskursiya, ~я на заво́д zavoda ekskursiya, пайсці на ~ю ekskursiyaya getmək*.

ЭКСПАНА́Т *м.* ~а, ~аў; *eksponat (sərgidə, muzeydə göstərilən şey)*.

ЭКСПА́РТ *м.* ~у; *мн. няма*; *ixracat*; ~ *тава́раў tal ixracatı*; *ант.* *імпорт*.

ЭКСПА́РТ|АВАЊЦЬ *зак.* *і* *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *ixrac etmək*; ~ *авáць аўтамабілі avtomobil ixrac etmək*; *ант.* *імпартаваць*.

ЭКСПЕДЫ́ЦЫЯ *ж.* ~і, ~й; *ekspedisiya (müəyyən məqsədlə edilən səyahət, səfər)*; ~я *на Паўно́чны по́люс Şimal qütbünə ekspedisiya (səyahət), археалагі́чная ~я arxeoloji ekspedisiya*.

ЭКСПЕ́РЫМЕНТ *м.* ~а, ~аў; *elmi təcrübə*; *правóдзіць навукóвы ~ elmi təcrübə aparmaq*.

ЭКСПЕ́РЫМЕНТ|АВАЊЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *təcrübədən keçirmək*.

ЭКСПЛУА́Т|АВАЊЦЬ *незак.* ~ўю, ~ўеш, ~ўе, ~ўюць; *istismar etmək*; ~ *авáць тэхніку texnikanı istismar etmək*.

ЭКСПЛУАТА́ЦЫЯ *ж.* ~і; *мн. няма*; *istismar*; ~я *на́фтавых свідравін neft quyularının istismarı*.

ЭКСПРЭ́С *м.* ~а, ~аў; *ekspres (ən sürətli qatar, gəmi və s.)*.

ЭКСТРА́ННІ *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. *təcili, sürətli*; ~ая *тэлегра́ма təcili telegram, ~ы сход təcili yığınсаq*; 2. *fövqəladə*; ~ы *вы́надак fövqəladə hadisə, ~ыя мэры fövqəladə tədbirlər*.

ЭЛАСТЫ́ЧН[Ы] *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *elastik, elastiki*; ~ая *спружы́на elastik yay*.

ЭЛЕВАТАР *м.* ~а, ~аў; elevator (mexaniki qurğuları olan böyük taxıl anbarı).

ЭЛЕГАНТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; zərif, qəşəng.

ЭЛЕКТРАБРЫТВ|А *жс.* ~ы, ~аў; elektrik üzqırxanı; *галицца* ~ай elektrik üzqırxanı ilə üzünü qırxmaq.

ЭЛЕКТРАМАНЦЁР *м.* ~а, ~аў; elektrik montyoru.

ЭЛЕКТРАПЛІТ|КА *жс.* ~кі, ~ак; elektrik pilətəsi.

ЭЛЕКСТРАСТАНЦЫ|Я *жс.* ~і, ~й; elektrik stansiyası; *працаваць на* ~і elektrik stansiyasında işləmək.

ЭЛЕКТРАЭНЕРГІ|Я *жс.* ~і; *мн. няма*; elektrik enerjisi; *эканоміць* ~ю elektrik enerjisinə qənaət etmək.

ЭЛЁКТРЫК *м.* ~а, ~аў; elektrیک (elektro- texnika mütəxəssisi).

ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫ|Я *жс.* ~і; *мн. няма*; elektrیکləşdirmə, elektrیکləşdirilmə; ~я *краіны* ölkənin elektrیکləşdirilməsi.

ЭЛЕКТРЫЧ|КА *жс.* ~кі, ~ак; elektrik qatarı; *ехаць на* ~цы elektrik qatarında getmək.

ЭЛЕКТРЫЧНАСЦЬ *жс.* ~і; *мн. няма*; elektrik; *правесці* ~ь elektrik çəkmək; || *прым.* **электрычн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ток elektrik cərəyanı.

ЭЛЕМЕНТ *м.* ~а, ~аў; 1. tərkib hissəsi; *расклáсці на* ~ы tərkib hissələrinə ayırmaq; 2. ünsür; *клáсава чужыя* ~ы yad ünsürlər; 3. xim., mat. element; *хімічны* ~ kimyəvi element.

ЭЛЕМЕНТАРН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ibtidai, başlanğıc; ~ая *матэматыка* ibtidai riyaziyyat; 2. sadəcə, adi; ~ыя *рэчы* adi şeylər.

ЭМАЛПРАВАН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; minalı; ~ы *пóсуд* minalı qab-qacaq.

ЭМАЉ|Ь *жс.* ~і, ~ей *i* ~аў; miná.

ЭМАЦЫЯНАЉН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; emosional, duyğulu, hisslı, həssas; ~ая *прамóва* emosional nitq, ~ы *чалавэк* həssas adam.

ЭМБЛЕМ|А *жс.* ~ы, ~; nişan, rənz; ~а *чэмпіянáты свéту на хакéи* хоккей üzrə dünya çempionluğunun rəmzi.

ЭМИГРАЦЫ|Я *жс.* ~і; *мн. няма*; mühacirət. **ЭМО́ЦЫ|Я** *жс.* ~і, ~й; hiss, həyəcan; ~я *рада́сці* sevinc hissi.

ЭНЕРГÉТЫК|А *жс.* ~і; *мн. няма*; enerji sahəsi; || *прым.* **энергетычн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя *рэсúрсы* enerji ehtiyatları.

ЭНЕРГІ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; enerjili, güclü; qətiyyətli; işgüzar; ~ы *чалавэк* işgüzar adam.

ЭНÉРГІ|Я *жс.* ~і; *мн. няма*; enerji; *механі́чная* ~я mexaniki enerji.

ЭНТУЗІ́ЯЗМ *м.* ~у; *мн. няма*; şövq, vəcd; *працаваць з* ~ам şövgələ işləmək.

ЭНЦЫКЛАПÉДЫ|Я *жс.* ~і, ~й; ensiklopediya (elmi məlumatlar kitabı); *лі́таратúр-ная* ~я ədəbiyyat ensiklopediyası; || *прим.* **энцыклапеды́чн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *слоўні́к* ensiklopediya lüğəti.

Э́ПАС *м.* ~у; *мн. няма*; dastan; *гераі́чны* ~ qəhrəmanlıq dastanı.

ЭПІ́ГРАФ *м.* ~а, ~аў; epiqraf (əsrin başında yazılan cümlə, hikmətli söz və s.).

ЭПІДЭ́МІ|Я *жс.* ~і, ~й; epidemiyə (yoluxucu xəstəliyin yayılması); ~я *гры́пу* grip epidemiyası.

ЭПІЗÓД *м.* ~у, ~аў; kiçik bir hadisə, əhvalat; *раска́заць* ~ы з *жыцц́я* həyatından əhvalatlar danışmaq.

ЭПІЛÓГ *м.* ~а, ~аў; epiloq (bədi əsərlərdə sonluq); ~ *рама́на* romanın epiloqu.

ЭПÓХ|А *жс.* ~і, ~; dövr; ~а *вя́лікіх адкры́ц-цяў* böyük kəşflər dövrü.

Э́Р|А *жс.* ~ы, ~; era, dövr, tarix; *да на́шаі* ~ы eramızdan əvvəl, III *стаго́ддэ* nəşai ~ы eramızın III əsri.

ЭРÓЗІ|Я *жс.* ~і, ~й; aşınma; ~я *метáлаў* metalların aşınması.

ЭРУДЗІ́РАВАН|Ы *прим.* ~ая, ~ае, ~ыя; dərin biliyə malik, geniş məlumatlı; ~ы *ча-лавэк* dərin biliyə malik adam.

ЭРУДЫ́ЦЫ|Я *жс.* ~і; *мн. няма*; dərin bilik, geniş məlumat.

ЭСКÁДР|А *жс.* ~ы, ~аў; eskadra (hərbi dəniz və ya hərbi donanma gəmilərinin birləşməsi).

ЭСКАЛÁТАР *м.* ~а, ~аў; eskalator (hərəkət edən pilləkən); *пады́ма́цца на* ~ы eskalatorla qalxmaq.

ЭСКІЗ м. ~а, ~аў; eskiz (ilkin layihə); ~ да карціны *şəklin eskizi*.

ЭСТАКАД|А ж. ~ы, ~; estakada (körpü şəklində qurğu); *набудаваць* ~у *estakada tikmək*.

ЭСТАФЁТ|А ж. ~ы, ~; *спарт.* estafet (qaçış zamanı idmançıların bir-birini əvəz etməsi); ♦ *прыняць* ~у *ənpəni davam etdirmək*.

ЭСТОН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; *eston*; || *прым.*

эстонск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова *eston dili*.

ЭСТОН|КА ж. ~кі, ~ак; *eston* (qadın).

ЭСТРАД|А ж. ~ы; *мн. няма*; *estrada*; *артыст* ~ы *estrada artisti*; || *прым.* **эстрад-н|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя.

ЭСТЭТЫК|А ж. ~і; *мн. няма*; 1. *estetika* (incəsənət elmi); ~а *Рэнесансу Renessans (İntibah) estetikası*; 2. gözəllik, bədiilik; ~а *б'іту мәişət estetikası*.

ЭСТЭТЫЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *estetik*, bədii, gözəl; ~ае *задавальнённе estetik (bədii) zövq*, ~ыя *погляды estetik baxışlar*.

ЭТАП м. ~у, ~аў; mərhələ, dövr; *новы* ~ *yeni mərhələ*.

ЭТЫК|А ж. ~і; *мн. няма*; əxlaq, əxlaq qaydaları.

ЭТЫКЁТ|КА ж. ~кі, ~ак; *yarlıq*.

ЭТЫМАЛОГ|ІЯ ж. ~і; *мн. няма*; *etimologiya*; *народная* ~я *xalq etimologiyası*.

ЭУКАЛІПТ м. (*дрэва*) ~а, ~аў, (*драўніна*) ~у; *мн. няма*; *evkalipt*.

ЭФЁКТ м. ~у, ~аў; təsir, səmərə, nəticə; *выклікаць* ~ *təsir göstərmək*, *даваць* ~ *sə-tərə vermək*.

ЭФЁКТН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; səmərəli, təsir bağışlayan; ~ая *знёшнасць təsir bağışlayan görkəm*.

ЭФЕКТЫЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; təsirli; ~ы *спосаб təsirli üsul*.

ЭФІР м. ~у; *мн. няма*; 1. *efir* (radio dalğalarının yayıldığı fəza); *выўсцi* ў ~ *efirə çıxmaq*; 2. *efir* (kimyəvi maddə).

ЭХ *выкл.* eh! ah!

ЭЦЮД м. ~а, ~аў; etüd; 1. əsərin eskizi; 2. kiçik musiqi əsəri; 3. şahmatda tapşırıq növü.

ЭШАЛОН м. ~а, ~аў; eşelon (xüsusi təyinatlı dəmiryol qatarı); *воінскі* ~ *hərbi eşelon*.

Ю

ЮА́Н|Ь м. ~я, ~яў; уан.

ЮБІЛÉ|Й м. ~ю, ~яў; yubiley, ildönümü; *стаго́дни* ~й *yüzillik yubiley*, *адзнача́ць* ~й *yubileyi qeyd etmək*; || *прым.* **юбіле́йн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы *меда́ль yubiley medalı*.

ЮБІЛЯ́Р м. ~а, ~аў; yubilyar (yubileyi keçirilən); *віншавáць* ~а *yubilyarı təbrik etmək*.

ЮВЕЛІ́Р м. ~а, ~аў; zərgər.

ЮВЕЛІ́РН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; zərgərlik; ~ыя *вы́рабы zərgərlik məmulatları*, ~ы *магази́н zərgərlik mağazası*.

ЮНА́К м. ~а, ~оў; cavan oğlan, gənc; *высóкі* ~ *usaboу gənc (oğlan)*.

ЮНА́ЦК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~ія; 1. gənc, gənclərdən ibarət; ~ая *камáнда gənclərdən ibarət komanda*; 2. gənclik; ~i *ўзрóст gənclik yaşı (çağı)*.

ЮНА́ЦТВ|А н. ~а; *мн.* *няма*; gənclik, cavanlıq; *у дні* ~а *gənclik illərində (çağında)*.

Ю́Н|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gənc, cavan; ~ае *накале́нне gənc nəsl*; 2. gənclik, cavanlıq; ~ыя *гады́ gənclik illəri*.

Ю́РТ|А ж. ~ы, ~і ~аў; alaçıq, çadır.

Ю́РЫДЫ́ЧН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; hüquq; ~ая *кансу́льта́цыя hüquq məsləhətxanası*, ~ы *факультéт hüquq fakültəsi*.

Ю́РЫСКО́НСУЛЫ́Т м. ~а, ~аў; məsləhət, yuriskonsult.

Ю́РЫ́СТ м. ~а, ~аў; hüquqsüнас.

Ю́СТЫ́ЦЫ|Я ж. ~і; *мн.* *няма*; ədliyyə.

Я

Я займ. *РВ* мянэ, *ДМ* мне, *Т* мно́й і мно́ю; тэп; я – вучань тэп *şagirdət*, у мянэ мно́га кніг тэнім *çoxlu kitabım var*; дай мне рúчку *qələti tənə ver*; мянэ цікавіць хімія тэні *kimya maraqlandırır*; гаварылі пра мянэ тэнім *haqqında danışıldılar*.

ЯБЛЫК м. ~а, ~аў; *alma*; спéлы ~ *yetişmiş alma*; || прым. **яблычн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы сок *alma şirəsi*.

ЯБЛЫН|Я ж. ~і, ~ь; *alma ağacı*.

ЯГАД|А ж. ~ы, ~; *giləmeyvə*; збіра́ць ~ы *giləmeyvə yığmaq*; ♦ *аднаго́ поля ~ы* *bir yuvanın quşudur*; *bir bezin qırağıdır*.

ЯГНЯ́ і ЯГНЁ́ м. *РДМ* ягня́ці, *Т* ягнём, *мн.* ягня́т|ы, ~; *quzu*.

ЯД м. яд|у, ~аў; *zəhər*, *ağrı*; змяіны ~ *ilan zəhəri*.

ЯДАВІТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *zəhərli*; ~ы грыб *zəhərli göbələk*, ~ая змяя́ *zəhərli ilan*.

ЯДЛІО|ВЕЦ м. ~ўцу; *мн.* няма; *бат.* *ardıc ağağı*.

ЯДО́М|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; *yeməli*; ~ы грыб *yeməli göbələk*.

ЯДР|О́ н. ~а́, *мн.* ядры, ядзер і ядраў; 1. *ləpə*, іç; ~о *арэха qozun ləpəsi*; 2. *nüvə*; ~о *атама atomun nüvəsi*; || прым. **ядзерн|ы**, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая збро́я *nüvə silahı*.

ЯЕ́ЧН|Я і ЯЕ́ШН|Я ж. ~і, ~яў; *qayğanaq*; *пасма́жыць ~ю qayğanaq bişirtmək*.

ЯЗВ|А ж. ~ы, ~аў; yara, хора; ~а *страўніка mədə xorası*; ♦ *сѣбирская ~а qarayara*.

ЯЗД|А́ ж. ~ы; мн. *няма*; 1. gedib-gəlmə (miniklə); 2. sürmə, sürüş.

ЯЗМІН м. ~у; мн. *няма*; бат. *jasmin*.

ЯЗЫК м. ~а, ~оў; dil (orqan); *наказáць ~ dilini göstərmək*; ♦ *трыма́ць ~ за зубáмі* dilini dinməz qoymaq.

ЯЙК|А i ЯЙЦ|О́ н. ~а, мн. *яйкі, яек; яйцы, яец; yumurta; куры́нае яйцó тоуиқ уитур-тасı, знéсцї яйцó уитуртлатақ, вьілу́нїца з яйцá уитуртадан çıxmaq, вáранае яйцó бїш-тїш уитурта, сырбóе яйцó сїу уитурта*; || *прым.*

яéчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы жсаўтóк уитур-та sarısı, ~ая шкарлупі́на уитурта qabıǵı.

ЯКАР м. ~а, ~аў; lövbər, ləngər; *стая́ць на ~ы lövbərdə dayanmaq*.

ЯКАСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ыя; *yüksək keyfiyyətli, əla; ~ы тавáр yüksək keyfiyyətli mal*; ♦ *грам. ~ы прымéтник* əsli sifət.

ЯКАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; *keyfiyyət; ~ь тка-ніны parçanın keyfiyyəti, марáльныя ~і əx-laqi keyfiyyətlər*.

ЯЛАВІЧЫН|А ж. ~ы; мн. *няма*; *mal əti; сун з ~ы mal ətindən bişirilmiş şorba, вáра-ная ~а soyutma mal əti*; || *прым.* **я́лавічн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя катлéты mal ətindən kotlet**.

ЯМ|А ж. ~ы, ~; çala, çuxur; *рыць ~у çala qazmaq, глыбóкая ~а dərín çala*.

ЯНÁ займ. РВ *яé, ДМ ёй, Т ёй i ёю, мн. яны́; о (qadın); яна́ піша о yazır, яé рúчка опун qələti, аддалі ёй она verdilər, яé лю-бляць онu sevirler, ёю задаволены ondan razıdırlar*.

ЯНО́ займ. РВ *ягó, Д ямú, ТМ ім; о; дзе маé пісьмó? – яно́ на сталé тənim məktubum hanı? о, masanın üstündədir*.

ЯНТА́Р м. *янтарú; мн. няма; kəhrəba*; || *прым.* **янтáрни|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя па-церкі kəhrəba tuncuqlar.**

ЯНЫ́ займ. РВ *ix, Д ім, Т імі; onlar; яны́ сябрý onlar dostdurlar, ix імёны onların adı, ім навéдамлі onlara xəbər verdilər, ix клічуць onları çağırırlar, імі ганарáцца onlarla fəxr edirlər*.

ЯРАВ|Ы *прым.* ~а́я, ~óе, ~ы́я; *yazlıq; ~а́я пишáница yazlıq biğda*.

ЯРКАСЦ|Ь ж. ~і; мн. *няма*; *parlaqlıq*.

ЯРК|І *прым.* ~ая, ~ае, ~і́я; *parlaq; ~ае сóнца parlaq günəş, ~і кóлер parlaq rəng, ~і пры́клад parlaq misal*.

ЯРМ|О́ н. ~а́, мн. *я́рм|ы, ~аў; boyunduruq*.

ЯРУС м. ~а, ~аў; 1. *lay, təbəqə*; 2. *mərtəbə (tamaşa zalında)*.

ЯСЛ|І мн. ~яў; *адз. няма; körpələr evi*.

ЯСНА *присл.* *aydın, parlaq; ~ бáчыць aydın görmək, ~ гавары́ць aydın danışmaq*.

ЯСНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. *няма*; *aydınlıq, parlaqlıq*.

ЯСН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ы́я; *açıq, aydın; ~ае надвóр'e açıq hava, ~ая рáніца aydın səhər*.

ЯСТРАБ м. ~а, ~аў; *qırǵı*.

ЯЎК|А ж. ~і, *явак; gəlmə; ~а ўсїх на сход абавязкóвая hamının iclasa gəlməsi vacibdir*.

ЯЎН|Ы *прым.* ~ая, ~ае, ~ы́я; *açıq, aşkar; ~ая варóжасць açıq düşmənçilik, ёы над-мáн açıq ualan*.

ЯХІДН|А¹ ж. ~ы, ~аў; *yexidna*.

ЯХІДН|А² *присл.*; *aci-aci; istehza ilə*.

ЯХТ|А ж. ~ы, ~аў i ~; *yaxta, idman qayıǵı; гóначная ~а уarış qayıǵı*.

ЯЧМÉН|Ь¹ м. ~ю; мн. *няма*; *arpa*.

ЯЧМÉН|Ь² м. ~ю; мн. *няма*; *itdirsayı*.

ЯШЧАР|КА ж. ~кі, ~ак; *kərtənkələ*.

Даведачнае выданне

БЕЛАРУСКА-АЗЕРБАЙДЖАНСКІ СЛОЎНІК

У к л а д а л ь н і к і:

Старычонок Васіль Дзянісавіч,
Гіруцкі Анатоль Антонавіч,
Кудраватых Ірына Пятроўна і інш.

Рэдактар *В. А. Рахуба*

Мастацкія рэдактары *В. А. Жахавец, І. Т. Махнач*

Тэхнічны рэдактар *М. В. Савіцкая*

Камп'ютарная вёрстка *В. Л. Смольскай*

Падпісана да друку 22.07.2015. Фармат 70×100¹/₁₆. Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 23,4. Ул.-выд. арк. 21,8. Тыраж 100 экз. Заказ 133.

Выдавец і паліграфічнае выкананне:

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства «Выдавецкі дом «Беларуская навука».
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка
друкаваных выданняў № 1/18 ад 02.08.2013. Вул. Ф. Скарыны, 40, 220141, г. Мінск.